

1ба 258774К

# ПЛАНЪ


Планъ Монастыря Феодосиевской Бу-  
дущей Феодо-Александровской церкви.

объяснение плана:

а) Каменъ Старой митрополичьей постройки въ  
церкви на Протопопьевѣйской улицѣ, съ Лавро-станичной  
Кирилловѣ, съ Дворомъ Протопопьевѣйской Академіи, съ го-  
родомъ Белокаменскими, съ Белокаменскими холмами  
и съ деревнями, въ Орехово-Шаховѣ, и съ деревней  
Чистопольской, въ Красногорске.

Объясненіе предположеній

а) Новый домъ для Священника, въ добре  
и съхѣдами, тѣ бояз, по чисто назна-  
ченія по перестройкѣ съ поземлемъ  
а) Свѣтлая, б) Стара для скота и съ-  
жилья; в) стара съ рига; Жилы  
такъ, где назначено расположение  
чудесу Речка.



БРАСЛАВСКАЯ ЧВІТАНЕНІІ

2000

БРАСЛАЎСКАЕ МУЗЕЙНАЕ АБ'ЯДНАННЕ  
БРАСЛАЎСКАЕ КРАЯЗНАЎЧАЕ ТАВАРЫСТВА ІМЯ О.ГЕДЭМАНА



# БРАСЛАЎСКІЯ ЧЫТАННІ

Матэрыялы V-й навукова-крайзнаўчай канферэнцыі  
прысвечанай 935 годдзю першай згадкі  
Браслава ў пісьмовых крыніцах

БРАСЛАЎ

2001 г.



2016

Рэдакцыйная рада зборніка: Кастусь Шыдлоўскі, Аляксандр Панцялейка, Генадзь Семянчук, Галіна Падалян

Камптарны набор: Валеры Буко

Камптарная вёрстка: Аляксандр Панцялейка

Адрес рэдакцыі:

211970 Беларусь, Браслаў, Музей. Тэл./ ph. (02153) 21-4-45. Belarus, Braslav, Museum.  
E-mail: bkt@bsmus.lingvo.vitebsk.by

Надрукавана з арыгінал-макета рэдакцыі на аbstалівannі ГА “Усяслаў Чарадзей” (Новаполацак)  
пры дапамозе Віцебскага адзялення Фонда імя Льва Сапегі.

Наклад 200 тиасобнікаў.

## Праграма

V-й навукова-краязнаўчай канферэнцыі “Браслаўскія чытанні”,  
прысвечанай 935 годдю першай згадкі Браслава ў пісьмовых крывацах

### 27 красавіка

10-00 Адкрыццё канферэнцыі.

10-30 - 13-00 Ранішніе паседжанне:

- **Вадзім Шадыра.** Мінск. Браслаўшчына на рубяжы эпохі жалеза і сярэднявечча.
- **Людміла Дучыц.** Мінск. Браслаўчане ў рannіm сярэднявеччы (паўсядзённасць і ментальнасць).
- **Сяргей Дзярновіч.** Мінск. Браслаўскае Паазер'е ў сістэме трансеврапейскіх сувязяў у IX – XIII стст.
- ✓ **Юзаф Далецкі.** Жэшуў. Польшча. Заўвагі да гістарычна-дакументальнай хронікі “Памяць” Браславскага раёна – характеристыка навейшага перыяду (1919-1945 гг.).
- **Інэса Кур'ян, Ірына Будзько.** Мінск. “Беларусь”, “беларускае”, “беларускасць” у разуменні жыхароў Браслаўшчыны.
- ✓ **Тадэвуш Навагродскі.** Мінск. Галіна Падалян. Браслаў. Этнографічная спадчына Браслаўшчыны.
- **Валеры Вінакураў.** Мінск. Геалагічна спадчына Браслаўшчыны.
- **Анатоль Федарук.** Мінск. Кампазіцыйна-стылістичныя асаблівасці старажытных сядзіб Браслаўшчыны.
- **Вольга Лабачэўская.** Мінск. Аб даследаванні культуры стараабраднікаў Браславскага павета Мар’янам Пецюковічам у 20-30-я гады.
- **Мікалай Анцыповіч.** Мінск. Этнаканфесійныя “схемы” Віленшчыны ў кантэксле сучаснай ідэалогіі.
- **Ірына Маходўская.** Мінск. Традыцыйныя радзінныя звычай і абраады Браслаўшчыны.
- **Уладзімер Лобач. Палацак.** Семантыка абраадавага фальклёру Браслаўшчыны.

14-00 – 17-00 Дзённае паседжанне:

- **Фернан Бакур. Лёвалуа.** Францыя. Семь невыданых лістоў Мюраты. 1812 г.
- **Венеамін Міхайлаў.** Вільнюс. Літва. Гісторыя і сучасны сацыяльна-прававы статус культурнай спадчыны старавераў.
- **Зузана Грабецка-Цвек.** Варшава. Польшча. Стараверы Браслаўшчыны – традыцыі і сучаснасць.
- **Збігнеў Ольчак.** Варшава. Польшча. Духоўная культура старавераў Браслаўшчыны.
- **Казімірас Гаршва.** Вільнюс. Літва. Культура літоўскага насельніцтва Браслаўшчыны.
- **Віталія Гірчытэ, Юозас Рымкус. Каўнас.** Літва. Гісторыя Браславскай яўрэйскай ашчыны па матэрыялах Каўнаскага архіва.
- **Тадэвуш Навагродскі.** Мінск. Традыцыі народнага харчавання на Браслаўшчыне.
- **Аляксандр Ярашэвіч.** Мінск. Друйскі арон-кадэш.
- **Уладзімір Карэлін, Мікалай Мельнікаў.** Мінск. Асаблівасці іканаграфіі абраза Маці Божай Браславскага раёна.
- **Уладзімір Сосна.** Мінск. З гісторыі сялянства Браслаўшчыны канца XVIII – сярэдзіны XIX ст.
- **Віктар Бунто. Пагошча.** Знайсці, зразумець, захаваць: праблемы даследавання мясцовай гісторыі.
- **Аляксандр Егарэйчанка.** Мінск. Храналогія ранніх гарадзішчаў Браславскага Паазер’я.
- **Таццяна Шумаковіч.** Мінск. Металічныя ўпрыгажэнні IV – VII стст. з гарадзішча і селішча Зазоны.
- **Ірына Колабава.** Мінск. Вагавая гірка з гарадзішча Зазоны.
- **Валянцін Рабцэвіч.** Мінск. Дзірхамы-бракціяты з грунтовага могільніка Казлоўцы Мёрскага раёна.
- **Генадзь Семянчук.** Гродна. Насельніцтва Браслаўшчыны ў рannіm сярэднявеччы. X – XIII стст. (этнас, соцыум, культура).
- **Анжэла Разлуцкая.** Мінск. Паліванне старажытных браславчан (паводле археалагічных дадзеных).
- **Элона Ляшкевіч.** Мінск. Археалагічныя крывацыі аб рыбалоўстве на Браслаўшчыне.

17-30 Наведванне экспазіцыі гістарычна-краязнаўчага музея і выставы “Гісторыя Браслава ў малюнках”.

18-30 Наведванне экспазіцыі Музея рамёстваў і выставы “Рамёствы Браслаўшчыны: традыцыі і сучаснасць”.

## **28 красавіка**

**9-00 - 13-00 Ранішнє паседжанне:**

- **Людміла Мацвеева.** Мінск. Культ жывёл у насельніцтва гарадзішчаў Пруднікі і Маскавічы.
- **Генадзь Семянчук.** Гродна. Томаш Міроньскі. Познань. Польшча. Новыя дадзеныя па археалогіі Дрысвяцкага рэгіёна.
- **Аляксандар Плавінскі.** Мінск. Курганны могільнік каля в. Ахрэмаўцы.
- **Генадзь Семянчук.** Гродна. Вячаслаў Жукаў. Гродна. Штодзённае жыццё насельніцтва сярэднявечных замкаў Браслаўскага рэгіёна ў XIV – XVII стст. (Браслаў, Друя, Дрысвяты, Іказнь).
- **Вольга Сідаровіч.** Мінск. Утульчатыя наканечнікі стрэл з косці з гарадзішча Рацонкі.
- **Мікалай Плавінскі.** Мінск. Засцерагальнае ўзбраенне Браслаўскага Паазер’я XI – пач. XIV стст. у кантэксле эвалюцыі ўсходнеўрапейскай зброя.
- **Юрась Бохан.** Мінск. Зброя насельніцтва Браслаўскага рэгіёна. XIV-XVI стст.
- **Андрэй Янушкевіч.** Мінск. Браслаўскі рэгіён у Інфлянцкай вайне.
- **Вальдэмар Вільчэўскі.** Беласток. Польшча. Ваенныя спусташэнні ў паўночнай частцы Віленскай дыяцэзіі ў палове XVII ст.
- **Віталь Карнялюк.** Гродна. Насельніцтва Браслаўска-Дзісенскага рэгіёна ў першай сусветнай вайне. Пытанні дэмографіі.
- **Аляксандар Груша.** Мінск. Шляхта Браслаўскага павета першай паловы XVI ст. (па даных кніг записаў Метрыкі Вялікага княства Літоўскага).
- **Герман Брэгер.** Мінск. Паселішчы Браслаўшчыны паводле актавых кніг Браслаўскага земскага суда першай паловы XVII ст.
- **Людміла Іванова.** Мінск. Пратэстанцкая шляхта Браслаўшчыны.
- **Аляксей Шаланда.** Гродна. Выбраныя праблемы геральдыкі шляхты Браслаўскага рэгіёна XVI – XVIII стст.
- **Зміцер Яцкевіч.** Мінск. Род Сапегаў і Браслаўшчына.
- **Віталь Галубовіч.** Полацак. Кнігі записаў Метрыкі Вялікага княства Літоўскага першай паловы XVII ст. як крыніцы па гісторыі Браслаўшчыны.
- **Віктар Брачоў.** Санкт-Пецярбург. Расія. Браслаўскія шляхцічы Стомы.
- **Мікола Паўловіч.** Даўгаўпілс. Латвія. Выходцы з Браслаўшчыны ў Даўгаўпілсе.
- **Алена Філатава.** Мінск. Апошнія ўладальнікі Друі.

**14-00 – 16-00 Дзённае паседжанне:**

- **Язэп Бунто.** Глыбокае. Вітаўт Ермалёнак. Мёры. З гісторыі маёнтка Чэркесы.
- **Андрэй Майссяёнак.** Гродна. Новыя звесткі з гісторыі медыцыны Браслаўшчыны.
- **Максім Гардзееў.** Мінск. Браслаўскія актавыя кнігі як крыніца па гісторыі рэгіёна.
- **Святлана Марозава.** Гродна. Старонкі Браслаўскай гісторыі ў архіве ўніяцкіх мітрапалітаў у Санкт-Пецярбургу.
- **Валянціна Грыгор’ева.** Мінск. Браслаўшчына ў перыядычным выданні “Віленский временник”.
- **Леанід Ліноў.** Браслаў. З гісторыі вывучэння прыроды Браслаўшчыны.
- **Іван Касцяненка.** Браслаў. Экалагічны стан і праблемы захавання возера Струста.
- **Кліменцій Кожан.** Германавічы. Летапіс памяці працягваещца.
- **Вітаўт Ермалёнак.** Мёры. Часлаў Сіповіч: служыў Богу і Беларусі.
- **Уладзімір Ляхоўскі.** Мінск. Дрысвяцкі касцёл св.Пятра і Паўла Лявона Вітана-Дубейкаўскага.
- **Аляксандар Панцялейка.** Браслаў. “Браслаўская звязда” (1939 – 1949 гг): пачатак і гісторыя фармавання раённай газеты.
- **Кастусь Шыдлоўскі.** Браслаў. З гісторыі магдэбургскага права Браслава.

**16-00 - 16-30 Прыніцце выніковых дакументаў.  
Закрыццё канферэнцыі.**

**17-00                    Ад’езд удзельнікаў**



Удзельнікі канферэнцыі перад будынкам гімназіі.



Ля гістарычна-краязнаўчага музея.

## ЗМЕСТ ЗБОРНІКА:

|                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Праграма канферэнцыі</b>                                                                                                                                              | 3  |
| <b>Брячев Віктор.</b> Браславскіе шляхтичы Стоммы.                                                                                                                       | 7  |
| <b>Брэгер Герман.</b> Уласнасць ашмянскай шляхты ў Браслаўскім павеце.                                                                                                   | 9  |
| <b>Бунта Віктар.</b> Таямніца трагедыі Лабэцкіх.                                                                                                                         | 12 |
| <b>Вільчэўскі Вальдэмар.</b> Ваенныя разбурэнні касцёлаў у паўночна-усходніяй частцы<br>Віленскай дыяцэзіі ў сярэдзіне XVII ст.                                          | 14 |
| <b>Вінакураў Валеры.</b> Геалагічная спадчына Браслаўшчыны.                                                                                                              | 17 |
| <b>Галубовіч Віталь.</b> Кнігі запісаў метрыкі Вялікага княства Літоўскага першай паловы XVII<br>ст. як крыніца па гісторыі Браслаўшчыны.                                | 22 |
| <b>Гаршва Казимерас.</b> Литовскі язык в этногенезе Браславскага района.                                                                                                 | 25 |
| <b>Гирчите Віталья. Рымкус Юозас.</b> Материалы Каунаскага окружнага архива о юдэйскіх<br>обществах Браславскага края середины XIX-нач. XX в.                            | 29 |
| <b>Горбацкій Александр.</b> Духовны мір старообрядческай общыны.                                                                                                         | 32 |
| <b>Дерновіч Сергей.</b> Браславское Поозерье в системе трансевропейских связей в XI-XIII вв.                                                                             | 34 |
| <b>Дучыц Людміла.</b> Браслаўчане ў раннім сярэднявеччы (паўсядзённасць і ментальнасць).                                                                                 | 36 |
| <b>Егорайченко Александр.</b> Хронология ранних городиц Браславщыны.                                                                                                     | 38 |
| <b>Егорайченко Александр. Сидорович Ольга.</b> Втульчатые костяные наконечники стрел из<br>раскопок городища Ратюнки.                                                    | 39 |
| <b>Ермалёнак Вітаут.</b> Чэслаў Сіповіч.                                                                                                                                 | 41 |
| <b>Іванова Людміла.</b> Пратэстанцкая шляхта Браслаўшчыны<br>(другая палова XVI-першая палова XVII ст.)                                                                  | 43 |
| <b>Карнялюк Віталь.</b> Аб уздзеянні падзея І сусветнай вайны на дэмографічны склад<br>населеніцтва Дзіненскага павета Віленскай губернії.                               | 45 |
| <b>Карэлін Уладзімір. Мельнікаў Мікалай.</b> Распаўсюджанне аброзоў Маці Божай<br>на Віцебшчыне.                                                                         | 47 |
| <b>Касьяненка Иван.</b> Экологические проблемы озера Струсто.                                                                                                            | 49 |
| <b>Кожан Кліменцій.</b> Летапіс народнай памяці працягваецца.                                                                                                            | 50 |
| <b>Колобова Ирина.</b> Весовые гирьки в Древней Руси. Зазонская находка.                                                                                                 | 52 |
| <b>Лабачэўская Вольга.</b> Аб працы Мар'яна Пецюковіча "Архаічныя (прымітыўныя) рысы ў<br>народнай культуры стараабраднікаў Браслаўскага павета".                        | 56 |
| <b>Лінов Леонід.</b> Из истории изучения природы Браславского Поозерья.                                                                                                  | 60 |
| <b>Ляшкевіч Элона.</b> Рыбалоўства Браслаўшчыны па археалагічных дадзеных.                                                                                               | 62 |
| <b>Маховская Ирина.</b> Традиционные родинные обычай и обряды Браславщины.                                                                                               | 65 |
| <b>Мацвеева Людміла.</b> Культы жывёлаў у насельнікаў Беларускага Паазер'я на<br>прыкладзе гарадзішча Маскавічы Браслаўскага раёна і<br>селишча Пруднікі Мёрскага раёна. | 67 |
| <b>Навагродскі Тадэвуш.</b> Народная кулінарыя Браслаўшчыны.                                                                                                             | 68 |
| <b>Панцялейка Аляксандар.</b> "Браслаўская звязда" (1939-1949 гг.): пачатак і гісторыя<br>фармавання раённай газеты.                                                     | 70 |
| <b>Паўловіч Мікола.</b> Беларусы на землях Латгаліі.                                                                                                                     | 71 |
| <b>Плавінскі Александр.</b> Раскопки могильника у деревні Ахремовцы.                                                                                                     | 72 |
| <b>Плавінскі Мікалай.</b> Засцерагальнае ўзбраенне Браслаўскага Паазер'я XII-XIV стст. у<br>кантэксце эвалюцыі ўсходнеўрапейскай зброі.                                  | 74 |

|                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Радаман Андрэй.</b> Элекцыйныя соймікі Браслаўскага павета ў другой палове XVI ст.                                                  | 75  |
| <b>Разлуцкая Анжэла.</b> Паляванне старых браслаўчан.                                                                                  | 83  |
| <b>Романов Виктор. Карташевич Зинаида.</b> Экологические проблемы озера Струсто.                                                       | 85  |
| <b>Роўба Таццяна.</b> Традыцыі народнага выхавання на Браслаўшчыне.                                                                    | 86  |
| <b>Рябцевич Валентин.</b> Брактеатные подражания куфическим дирхамам в Древней Руси второй половины X-XI вв. Козловецкая находка.      | 87  |
| <b>Семянчук Генадзь. Жукаў Вячаслаў.</b> Матэрыяльная культура замкаў Браслаўшчыны XIV- XVIII стст. (Браслаў, Дрысвяты, Друя, Іказнь). | 90  |
| <b>Семянчук Геннадзь. Міроньскі Томаш.</b> Вынікі археалагічнага вывучэння Дрысвяцкага рэгіёну ў 1996 г. і 1999 г.                     | 92  |
| <b>Федорук Анатолий.</b> Бельмонтовская усадьба.                                                                                       | 94  |
| <b>Шадыра Вадзім.</b> Браслаўскае Паазер'е на пераходзе ад эпохі жалеза да сярэднявечча.                                               | 97  |
| <b>Шаланда Аляксей.</b> Да праблемы складання сапраўднага гербоўніка шляхты Браслаўскага павета ВКЛ другой паловы XVI-XVIII ст.        | 101 |
| <b>Шчарбіна Наталля.</b> Народная медыцына Браслаўшчыны.                                                                               | 104 |
| <b>Шыдлоўскі Кастусь.</b> З гісторыі надання Браславу Магдэбургскага права.                                                            | 105 |
| <b>Янушкевіч Андрэй.</b> Браслаўскі рэгіён у Інфлянцкай вайне.                                                                         | 107 |
| <b>Ярашэвіч Аляксандар.</b> Арон-кадэшы беларускіх сінагог.                                                                            | 110 |
| <b>ДАДАТКІ</b>                                                                                                                         |     |
| <b>Бакур Фернан.</b> Сем ненадрукаваных лістоў Мюратата свайму міністру Агару ў перыяд рускай кампаніі 1812 г.                         | 112 |
| <b>Ілюстрацыі да перыяду вайны 1812 г. на тэрыторыі Браслаўскага павета.</b>                                                           | 122 |
| <b>Алена Глагоўская.</b> “Схавалася душа паэта” – слова аб Міколе Дварэцкім.                                                           | 123 |

## Браславские шляхтичи Стоммы.

Первые сведения о шляхетском роде Стоммов (первоначальная фамилия этого рода – Мержинские, Стоммы или Стоммо есть прозвище, превратившееся в XIX веке в фамилию) на Браславщине относятся к началу XVII века.<sup>1</sup> Речь идёт о полковнике войска польского Юрии (Ержи, Христофор) Мержинском Стомма (1). Проживал полковник Мержинский в г. Браслав, где возглавлял воинскую команду. От брака с Екатериной оставил двух сыновей: Иосифа и Михаила.

О Михаиле ничего не известно. Зато Иосиф (2) оставил после себя четырёх сыновей: Степана (3), Андрея (4), Луку (5) и Юрия (Ержи) (6).

Последнему и суждено было продолжить шляхетский род благородных Мержинских-Стоммов. Женат он был на Кляре Ходковской, подарившей ему пятерых сыновей: Степана (7), Александра (8), Андрея (9), Михаила (10) и Юрия (11). К этому времени Мержинские-Стоммы были уже владельцами небольшого имения Довборы (Даубор) в Браславском уезде, приобретённого 12 февраля 1668 г. Иосифом Юрьевичем (2) (как и его отец, он тоже был военным и служил в Браславе) у «благородных Исаевичей». 8 июня 1683 г. уже сыновья Иосифа: Станислав, Андрей, Лука и Юрий приобретают у некоего Андрея Сиповича ещё одно имение – Сиповичи или Подрукше в Браславском уезде.<sup>1</sup>

Из всех братьев Мержинских-Стоммов, сыновей Иосифа (2), только младший Ержи (Юрий) (6), женатый на Кляре Ходковской, оставил потомство мужского пола, от которого, собственно, и берут своё начало все известные сейчас представители этого рода.

После смерти мужа Ержи Мержинского Кляра вновь вышла замуж за некоего Флиорияна Хоста-Загорского. Как видно из завещания Кляры (6 ноября 1739 г.), фольварк Довборы она завещала своим детям от первого брака: Степану (7), Александру (8), Андрею (9), Михаилу (10) и Юрию (11) Мержинским-Стоммам.

Первым в перечне сыновей Ержи Мержинского идёт Степан. Он интересен для нас тем, что именно с него начинается особая линия рода Стоммов — так называемые Матеушевы Стоммы (см. прил.1), названная так по имени их ещё одного, правда младшего, предка — внука Степана (сын его сына Ивана (12)) – Матеуша (16). Матеушевы Стоммы были причислены к дворянам первого разряда Новоалександровского уезда Ковенской губернии. Основателем этой ветви является Матеуш Янович Мержинский-Стомма (16) – Браславский межевой судья, который оставил после себя двух сыновей: Константина-Матеуша (24) и Иосифа-Андрея-Викентия (25), известных как владельцы доставшихся им от отца деревень Вишнево, Томулино (Тумулин) и Бобруше (Пиотровицна) в Дрисвятской волости Новоалександровского уезда.

Первый из них – заседатель Браславского уездного суда Константин-Матеуш (24) от брака с Антониной Ловейковой имел пять сыновей: Казимир-Ян-Матеуш, род. 1828 г. (30), Адольф-Антон-Иосиф, род. 1830 г. (31), Эдуара-Константин, род. 1833 г. (32), Михаил-Степан, род. 1845 г. (33) и Константин-Серваций, род. 1850 г. (34). Старшим среди них был коллежский регистратор Казимир Константинович (30). После окончания Динаабургской гимназии поступил на службу в Новоалександровское уездное правление канцеляристом и к середине 1850-х годов дослужился до должности казначея и экзекутора Ковенской палаты государственных имуществ.<sup>2</sup> Два сына Константина-Матеуша: Эдуара, род. 1833 г. (32) и Михаил, род. 1850 г. (33) из фольварка Тумулин известны как участники польского восстания 1863 г. Наибольшую активность здесь проявил старший из братьев – Эдуард (32). Каторжные работы (8 лет) после поражения восстания он отбывал в Сибири. Умер Эдуард Константинович в 1916 г., оставив после себя сыновей: Адама, род. 1894 г. (38) и Антона, род. 1896 г. (39). Среди других внуков Константина-Матеуша (24) – Иосиф (40) – сын Михаила-Степана (33), Адольф (41) и Эдуард (42) – сыновья Константина-Сервация (34).

Что же касается брата Константина-Матеуша (24) Иосифа-Андрея-Викентия (25), то у него было только два сына: Вильгельм-Викентий-Ян, род. 1834 г. (36) и Альфонс-Юлиан, род. 1837 г. (35). Родовым гнездом Матеушевых Стоммов, как уже отмечалось, было имение Тумулин или Томулино (287 десятин) в Дрисвятской волости Новоалександровского уезда, перешедшее в 1880-е годы к Эдуарду Константиновичу.

Теперь самое время сказать о судьбе потомков брата Константина-Матеуша (24) – Иосифа-Андрея-Викентия (25). О его сыне Альфонсе-Юлиане, род. 1837 г. (35) ничего не известно, и потомства после себя он, судя по всему, не оставил. А вот его брат Вильгельм-Викентий-Ян, род. 1834 г. (36), известный как Иван Викентьевич Стоммо, проживавший в имении Бобруше (320 десятин) в Дрисвятской волости, принадлежал в начале XX века к числу состоятельных землевладельцев Новоалександровского уезда.<sup>3</sup>

Не менее интересна и судьба Гипполитовых или Николаевых Стоммов (см. прил.2), ведущих своё начало от внука Ержи Мержинского (6) и Кляры Ходковской — Гипполита Андреевича (15), подвизавшегося в конце XVIII — начале XIX вв. в качестве ротмистра Браславского уезда. Женат он был на Марианне Концевич и имел от неё двух сыновей: Иосифа, род. 1796 г. (16) и Михаила, род. 1798 г. (17). Наследственным имением его были Довборы в доле со своими братьями. Дети их, во всяком случае, родились здесь. Однако удержать имение за собой Стоммам не удалось. 2 мая 1803 г. Гипполит-Матеуш Мержинский-Стомма, ротмистр Браславский, и его брат Матеуш Мержинский Браславский скарбник вынуждены были уступить Довборы камергеру двора Её Императорского Величества графу

*Віктор Брачэв. Нарадзіўся ў 1937 г. у в. Мацешы Браслаўскага р-на. Прафесар кафедры рускай гісторыі Санкт-Пецярбургскага ўніверсітэта, доктар гісторычных науک. Аўтар звыш 50 прац. Падтрымлівае трыўалую сувязь з музеем*

Николаю Мануцио всего за 1800 рублей серебром.<sup>4</sup>

Впрочем, обвинять Гипполита Мержинского в мотовстве было бы неправильным. Свидетельство тому — приобретение им в 1809 г. у помещика Валицкого двора в деревне Вишнево, а в следующем 1810 г. последовало ещё одно его приобретение — деревня Зодегальве в Дрисвятской волости Браславского уезда, купленная им у ротмистра Мацея Адамовича.

Как уже отмечалось, от брака с Марианной Концевич Ипполит Стомма имел двух сыновей: Иосифа, род. 1796 г. (16) и Михаила, род. 1798 г. (17). Что касается Михаила, женившегося на Регине Островской, то единственным сыном его был Карл-Михаил (19), У Иосифа (16), женатого на Магдалине Понятовской, тоже был всего один сын — Николай, род. 1829 г. (18), умерший в 1901 г. Женившись на Текле Рацеборской, он имел от неё троих сыновей: Карла, род. 1857 г. (20), Станислава, род. 1870 г. (21) и Адольфа, род. 1873 г. (22). Карл Николаевич (20) мужского потомства после себя не оставил. Зато у его брата Станислава (21) от брака с Анной Кондратович родилось десять детей: четыре дочери и шестеро сыновей. Однако потомство по мужской линии оставил только Станислав Станиславович, родившийся в 1904 г. От брака с Валерией Мочульской у него, в свою очередь, было трое детей: две дочери — Данута (1936) и Кристина (1940), а также сын Збигнев Станиславович (1933 г.).

Сам Станислав Станиславович умер в Браславе в 1992 г. Его сын Збигнев — в 1999 г. В настоящее время можно утверждать, что единственными потомками по прямой линии славного шляхетского рода Гипполитовых-Николаевых-Стоммов являются сын Збигнева Стоммы (1933-1999) — Евгений (1961) и два его внука — Андрей (1982) и Василий (1987) Евгеньевичи. Все они в настоящее время проживают в городе Браслав. Здесь же живёт и сестра покойного Збигнева Стоммы — Данута Станиславовна Шакель, оказавшая автору неоценимую помощь в работе над этим материалом. Здесь же, в городе Браслав, живёт и её сын Юрий Шакель (1965). Второй сын Дануты Станиславовны — Ростислав (1967) живёт в настоящее время в Москве.

После 1945 года по соглашению об обмене населением многие Стоммы, как этнические поляки, уехали из Браславщины в Польшу, где до сего дня живёт, в частности, сын Станислава Николаевича Владислав (род. 1917) из Николаевых-Стоммов. Там же, согласно наведённым справкам, проживает и дочь Станислава Станиславовича (1904) — Кристина (1940).

Характерная особенность Браславских Стоммов — это резкое измельчание и обеднение их рода в XIX веке, приводившее к тому, что в ряде случаев обедневшие шляхтичи не прочь были породниться и с окрестными зажиточными крестьянами. Крайне любопытна в этой связи следующая запись в книге предбрачных записей Браславского костела за 1901 г., хранящейся ныне в Отделе рукописей библиотеки Вильнюсского университета:

*«Андрей, сын крестьян Перебродской волости Ивана и Иоанны из Петкевичей Шаркевичей (родился в деревне Матеши Иказненской парафин), 24 года.*

*Фортоната, дочь дворян Стефана и Анны из Панкевичей Стоммов, 21 год».<sup>5</sup>*

Перед нами не такой уж редкий, видимо, для того времени факт, когда дочь обедневшего шляхтича-поляка выходит замуж за зажиточного белорусского крестьянина. К сожалению, нам не удалось точно «привязать» отца Фортунаты — дворянина Стефана Стомму к какой-либо из известных нам линий шляхетского рода Стоммов. Многое бы, конечно, разъяснилось, если бы отклинулись потомки двоюродных братьев Фортунаты из д. Межаны Браславского района, проживающие ныне в Польше.

Не исключено, впрочем, что отцом Фортунаты мог быть крестьянин деревни Угольники Язенской волости Дисненского уезда Виленской губернии (ныне Язенский сельсовет Мёрского района). Как бы то ни было, один из представителей этого шляхетского рода, внук родного брата Фортунаты Стоммы — Игнатия Стефановича (1911-1960 гг.) — Юрий Леонидович Стомма проживает ныне в деревне Дрисвяты Браславского района. Что касается Шаркевичей — правнуков Андрея Ивановича и Фортунаты Стефановны из деревни Матеши Ахремовского сельсовета, предбрачную запись которых мы цитировали — Андрея и Алексея Валентиновичей Шаркевичей, то и они не так уж далеко от своего родного гнезда, и живут ныне в деревне Лапуты Докшицкого района Витебской области.

Для полноты картины отметим, что на территории Браславского района ещё в 1970-е годы проживали в деревне Суторовщизна Слободского сельсовета Стомма Адольф Казимирович (род. 1907 г. в Риге) и в посёлке Диена — Стомма Петр Фадеевич (род. 1903 г.). Однако какие-либо данные о связи их с дворянским родом Мержинских-Стоммов отсутствуют.

Изложение истории рода Стоммов было бы неполным, если бы мы не упомянули о так называемых Игнатьевых Стоммах, обосновавшихся в конце XVIII — начале XIX вв. в Вилкомирском (Укмерге, Литва) уезде Ковенской губернии — имения Забельщизна или Ушкопе (217 десятин) и Ясиолишкис (Ясвилишки) (75 десятин). Рассказ о них не входит в нашу задачу. Отметим лишь, что корни у этих Стоммов тоже Браславские, так как начало этой ветви рода также положил уже известный нам Игнатий (14) Андреевич Стомма — скарбник Браславского уезда. Женившись на Бригиде Забельской, он оставил после себя четырёх сыновей — Павла (1794), Константина (1795), Станислава (1796) и Людвика (1797).

Родовым гнездом Игнатьевых Стоммов стал фольварк Ясиолишкис (Ясвилишки), приобретённый 17 июня 1770 года Игнатием Мержинским-Стоммой у корунжего Великого княжества Литовского Иеронима Леговича и его жены Бригиды Комаровской за 2400 польских золотых.<sup>6</sup>

Прошлое и настоящее — всегда рядом. Нет сомнения, что изучение истории отдельных родов и семей Браславщины способно существенно обогатить наши представления о прошлом родного края. В заключение — искренняя признательность браславскому историку Константину Сергеевичу Шидловскому за большую помощь в работе над избранной темой.

<sup>1</sup> РГИА, ф. 1343, оп.29, д.7040. О дворянском происхождении Стоммов (1835 — 1909 гг.). л.17,48.

<sup>2</sup> РГИА, ф. 1343, оп.36, д.24171, л.10-14.

<sup>3</sup> Памятная книжка Ковенской губернии на 1913 год. Ковно, 1913. с.73.

<sup>4</sup> РГИА, ф. 377, оп.29, д.1016, л.2.

<sup>5</sup> Отдел рукописей библиотеки Вильнюсского университета, ф. 197-8, л. 120.

<sup>6</sup> РГИА, ф. 1343, оп.29, Д.7040, л.50.

Герман Брэгер. Менск.

## Уласнасць ашмянскай шляхты ў Браслаўскім павеце (паводле актавых кніг Браслаўскага земскага суда 1603-1632 гг.)

У сямі захаваных актавых кнігах Браслаўскага земскага суда 1603-1632 гг. выяўлена пэўная інфармацыя пра шляхту Ашмянскага павета, якая мела ўласнасць у тым ліку і ў Браслаўскім павеце. Уласнасць буйных землеўладальнікаў, такіх як Сапегі, Пацы, Масальскія, Пуціты, Нарушэвічы, Рудоміны-Дусіцкія, якія мелі маенткі ў Браслаўскім, Ашмянскім і іншых паветах, у дадзенай працы не разглядаецца. Дакументы маюцца пра наступныя шляхецкія роды і іх маенткі: Лавейкі (Харужышкі), Валадковічы (Відзі-Валадкушкі), Маствіла (Смолвы), Мазоўскі (Смолвы), Букоўскі (Грышкайшчына), Комары (Нішча), Стэцэвічы (Нішча), Хмельніцкі (Харужышкі), Рудашанскі (Падзіні), Камароўскія (Падзіні), Пузевіч (Падзіні), Шышла (Арцёмавічы), Шаўлоўскія (Хвасты, Арцемавічы). Ніжэй падаюцца гісторычныя дадзенія пра некаторыя з гэтых родоў і іх маенткі ў Браслаўскім павеце.

### ЛАВЕЙКІ

Род Лавейкаў валодаў маенткамі Харужышкі Браслаўскага павета, Дзісна Ашмянскага павета і меў пэўную суму грошаў на мястэчку Зарэчча Упіцкага павета. Адзін з братоў Вацлаў (Венслай) Янавіч Лавейка згадваецца як ашмянскі зямянін.

12 студзеня 1604 г. па смерці бацькоў Яна Лук'янавіча Лавейкі і Ганны Лукашайны Прускобускай (памерлі перад 2 красавіка 1603 г.) браты Пётр, Станіслаў, Юрый, Вацлаў і Шчасны Янавічі Лавейкі, адзедзічыўшы маенткі Харужышкі пад Відзамі Браслаўскага павета, Дзісна Ашмянскага павета і суму грошаў на мястэчку Зарэчча Упіцкага павета, выдалі пэўную суму грошай за належную частку ў маентках сваім сестрам і іх мужам: Кацярыне Лавейкайне з мужам Захарыяшам Фёдаравічам Хмельніцкім, Барбары Лавейкайне з мужам Янам Пятровічам Даўборам, а таксама Станіславу Іванавічу Хмельніцкаму, верагодна, мужу трэцяй сястры – нябожчыцы, імя якой не названа. Апошнія выдалі братам Лавейкам квіт аб атрыманні грошаў (1, арк.93адв.-94адв.). 25 мая 1606 г. браты Лавейкі ўчынілі падзел між сабой маентка Харужышкі: малодшым Вацлаву і Шчаснаму дасталася палова дворных земляў і адзін падданы, другую палову дворных земляў узяў Юрый, якому замест падданага Пётр і Станіслаў выплацілі грошовую кампенсацыю. Апошнія два браты ўзялі пустоўскія землі, дзе раней сядзелі сяляне, а таксама па аднаму падданаму (37, арк.18адв.-20).

Хутка пасля гэтага малодшы брат Шчасны Лавейка памёр бяздзетна, і яго частка маентка дасталася братам. 1 кастрычніка 1609 г. Пётр і Станіслаў Лавейкі прадалі за 24 капы грошаў Фядоры Андрэеўне Укольскай, жонцы ўжо памерлага брата Юрый Лавейкі, сваю палову зямельнай дзялкі нябожчыку Шчаснага (37, арк. 277адв.-279).

Вацлаў Янавіч Лавейка ў дакументах згадваецца як ашмянскі і браслаўскі зямянін. Дакладна не вядома якім маенткам ён валодаў у Ашмянскім павеце. Ён служыў падканцлеру ВКЛ Габрыэлю Войне і заведваў гаспадаркай у яго маентку Куранец Ашмянскага павета (2, стар. 32-33). У Вацлава не было дзяцей (здаецца, ён быў нежанаты), пагэтаму ён сваіго падданага маентка Харужышкі лістом ад 31 жніўня 1611 г. падараваў сестранцу (пляменніку) Мікалаю Захарыяшавічу Хмельніцкаму (2, стар. 308-311). Вацлаў адчуваў хуткую смерць, таму 26 жніўня таго ж 1611 г. напісаў тэстамент, якім прызначыў сваім асноўным спадкаемцай М.З.Хмельніцкага (3, арк.50-51). Памёр Вацлаў Лавейка перад 4 снежня 1611 г. (2, стар. 610-613).

Старэйши брат Пётр Лавейка быў жанаты з Крыстынай Станіславаўнай Бідзінскай. У 1621 г. Пётр згадваецца ўжо як нябожчык (4, арк.23). У ніх былі сыны Аляксандар і Ян Лавейкі (5, стар. 281, 767-768). У 1620 –я гг. частка маентка Харужышкі, якую трymаў Пётр, а потым яго жонка і сыны, часта згадваецца пад назвай Пелішынішкі (Пелішыны). Апошні раз у дакументах Крыстына Бідзінская згадваецца 5 кастрычніка 1628 г. (6, арк.71адв., 78адв.). Па смерці маші браты Аляксандар і Ян Лавейкі трymалі маентак Пелішынішкі сумесна. 12 жніўня 1629 г. Аляксандар Лавейка за пазычаную суму 160 коп грошаў заставіў жонцы Барбары Укольскай сваю палову маентка Пелішынішкі (6, арк.228адв.-229адв.).

Брат Пятра Лавейкі Станіслаў Янавіч Лавейка быў жанаты з Ганнай Валкаўнай Твароўскай (ужо ў 1619 г.) (3, арк. 76-78). 28 жніўня 1622 г. яны прыкупілі да сваіго маентка Харужышкі пэўную землі ад маентка Відзы Альбрэхта Станіслававіча Нарушэвіча (4, арк.169адв.-170адв.). Пра наяўнасць у іх дзяцей звестак не маецца.

Як вышэй згадвалася, Юрый Янавіч Лавейка памёр паміж 1606 і 1609 гг. Яшчэ пры жыцці ён аддаў у заставу за 200 коп гр. свой маентак Харужышкі жонцы Фядоры Укольскай. 21 чэрвеня 1612 г. удава Фядора Укольская прадала сваіму зядцу Яну Ждановічу і яго жонцы, а сваій дачцэ Райне Юр'еўне Лавейкайне частку маентка Харужышкі, якую адзедзічыў Пётр і Станіслаў Лавейкі па нябожчыку брату Шчаснаму і прадалі Фядоры (2, стар.320-323). Акрамя дачкі ў Юрый былі сыны Ян і Марцін Лавейкі (2, стар. 610-613). 4 красавіка 1627 г. Фядора Укольская Юр'евая Лавейкавая

Герман Брэгер. Нарадзіўся ў 1962 г. у г.Менску. Галоўны архівіст аддзела старажытных актаў Народнальнага гісторычнага архіва Беларусі. Займаецца вывучэннем гісторыі шляхты да сярэдзіны XVII ст.

здала ў арэнду маёнтак Харужышкі Дмітру Стойпавіцкаму (5,стар.770-771).

### КАМАРОЎСКІЯ

У дакументе 1627 г. Мацей Янавіч Камароўскі названы ашмянскім і браслаўскім зямнінам ( 5, стар.651). На Ашмяншчыне яму належала маёнтак Цяшынічы (6,арк.187адв.) У Браслаўскім павеце ён валодаў маёнткам Падзіні (Відзы-Падзіні).

Бацькі Мацея – браслаўскі гродскі судзя Ян Камароўскі ( не жыв ужо ў 1604 г. Малодшы брат Яна Станіслаў Камароўскі працуў сваю палову маёнтка Відзы-Падзіні Яну Чапінскаму яшчэ 8 чэрвеня 1602 г. (5, стр.488-498) і Раіна Ракусянка (памерла пасля 1608 г., бо ў дакументах пазней не згадваецца). Брэты Мацея (Матыса) – старэйшы Марцін і малодшы Марк. Сёстры – Галена, Ганна, Марына, Барбара і Зофія Камароўскія. Пасля смерці бацькі брэты і сёстры Камароўскія падзялілі сумесны маёнтак Відзы-Падзіні на чатыры часткі 7 красавіка 1609 г. Мацей працуў сваю чацвертую частку за 50 коп грошаў брату Марціну (37,арк. 281адв.-283). Марцін Камароўскі ажаніўся з Раінай Станіславаўнай Кімбараўнай і 10 жніўня 1610 г. забяспечыў ёй суму 120 коп грошаў як на сваёй частцы маёнтка, так і на купленай у брата Мацея (2,стар.79-82).

Малодшы брат Марк Камароўскі памёр бяздзетны паміж 1619 і 1621 гг. Яго чацвертую частку маёнтка Падзіні брэты Марцін і Мацей падзялілі між сабой напалам ( 3, стар.67; 4.арк.9адв.-11).

6 сакавіка 1621 г. Марцін Камароўскі напісаў тэстамент, якім пацвердзіў свой запіс на пажыццёвае валоданне двумя з паловай часткамі маёнтка Падзіні жонцы Раіне Кімбараўне. 3 мая ён згадваецца ўжо як нябожчык (4, арк.9адв.-11). Пахаваны быў у Відзскім касцёле.

Старэйшая сястра Галена выйшла замуж за полацкага зямніна Багдана Шыпілу. Ганна памерла яшчэ да 1621 г. У 1621 г., або напачатку 1622 г. памерла і Барбара. Марына выйшла замуж за Ленарта Кастроўскага. Зофія яшчэ ў 1627 г. не была замужам і заставалася пад апекай брата Мацея. Сёстрам паводле Статута належала чацвертая частка маёнтка

Пасля шэрагу судовых працэсаў удава Раіна Марцінавая Камароўская лістом ад 14 студзеня 1623г. за атрыманыя 300 золотых уступіла дзве з паловай часткі маёнтка Падзіні Мацею Камароўскаму (4, арк.146-147адв.). Мацей сваімі трымі часткамі і яго сёстры Марыны і Зофія адной часткай маёнтка валодалі сумесна.

10 студзеня 1627г. ашмянскі і браслаўскі зямніне Мацей Камароўскі і яго жонка Гальшка Быхаўцяўна сваім лістом заставілі свой маёнтак Падзіні за 600 коп грошаў на тры гады ашмянскаму зямніну Станіславу Пузевічу (5,стар.651-656).

Мацей Камароўскі памёр прыкладна ў верасні 1628г., яшчэ да пачатку Міхалаўскіх рокаў у Браслаўскім земскім судзе (12 жніўня 1628г. быў яшчэ жывы) (6, арк.92-92адв.). Ён забяспечыў сваёй жонцы 700 коп гр. на маёнтку Падзіні. Па яго смерці засталіся непаўнагодзінныя дзеці. Відаць, папярэдняя застава на маёнтак была скасаваная, бо хутка, 1 кастрычніка 1628 г. яго ўдава Гальшка Войцехаўна Быхаўцяўна, троцкая вайскоўна, аддала маёнтак зноў у заставу на 1 год за 700 коп гр. браслаўскаму гродскому суддзю Габрыэлю Рылу (6, арк.96адв.-97).

Падданыя маёнтка Падзіні жылі ў навакольных вёсках Утанцы і Невяранцы. Мяркуючы па дакументах, маёнтку належала чатыры сямействы сялян.

### ШАЎЛОЎСКІЯ

Брэты Ян і Станіслаў Андрэевічі Шаўлоўскія валодалі ў Ашмянскім павеце маёнткам Грынішкі, які працягнуўся да 1625г. ашмянскаму зямніну Фёдару Аляксандравічу Хіражу (5, стар.422-423). У Браслаўскім павеце Ян Шаўлоўскі трymаў маёнтак Хвасты, а Станіслаў Шаўлоўскі – маёнтак Арцёмавічі.

5 студзеня 1603г. браслаўскі зямніне Ян і Станіслаў Андрэевічі Шаўлоўскія працягнуў свой маёнтак Ганцаўшчына-Івацкаўшчына ў Браслаўскім павеце, які атрымалі ў спадчыну ад бацькі Андрэя Шаўлоўскага, за 300 коп грошаў браслаўскому старасце Янушу Скуміну-Тышкевічу (1, арк.30-32).

Перад гэтым, 8 верасня 1602г. браслаўскі каморнік Ян Шаўлоўскі разам з жонкай Гальшкай Герасімаўнай Котлаўнай набылі часткі ў маёнтку Хвасты ў Себестыяна Хваста і яго жонкі Марыны Красаўскай за 30 коп гр. і ў Даніэля Мацароўскага і яго жонкі Барбары Хвостаўны таксама за 30 коп гр. (1,арк.21адв.-24, 26адв.-29адв.).

Калі сын Яна і Гальшки Шаўлоўскіх Аляксандар дасягнуў поўнагадовага ўзросту, 3 снежня 1620г. яны яму падаравалі трэцюю частку свайго маёнтка Хвастоўскі-Загорскі (4,арк.14адв.-15адв.). Аляксандар ажаніўся з Крыстынай Мацееўнай Пушкарэвічай, з якой у яго нарадзілася дачка Гальшка (Галена). Аляксандар хутка памёр, а удава выйшла замуж у 1624г. за Габрыэля Стралкоўскага. Адразу бацька Аляксандра Ян Шаўлоўскі з малодшымі сынамі Станіславам і Людвікам падаравалі скаргу на былуню нявестку аб няслушным трыманні маёнтка Хвасты. 7 чэрвеня 1624г. Браслаўскі земскі суд сваім выракам загадаў Крыстыне Стралкоўскай вярнуць Шаўлоўскім маёнтак, за што яны ёй павінны быў заплаціць вяноўную суму ў 30 коп грошаў (5,стар.62-64). Незадоўгі да гэтага, 30 мая 1624г., Ян Шаўлоўскі з жонкай падаравалі сыну Станіславу палову маёнтка Хвасты над возерам Угор (5,стар.94-97). А 8 студзеня 1627г. адзін Ян Шаўлоўскі, без жонкі ( яна памерла перад 1626г.), аформіў дароўны ліст на іншую палову маёнтка другому сыну Людвіку (5,стар.661-663).

Станіслаў Янавіч Шаўлоўскі, ажаніўшыся з Галенай Іванаўнай Багдановічай, запісаў ёй трэцюю частку сваёй паловы маёнтка Хвастоўскі-Загорскі, а 26 снежня 1628г. яны абодва працягнуў свой маёнтак Аляксандру Пашеевіву Хвасту-Загорскаму (6,арк.127-129адв.). А 3 кастрычніка 1631г. Браслаўскі земскі суд дэкрэтам паводле скарпі А.П.Хваст-Загорскага на Я.А.Шаўлоўскага і яго сына Людвіга і жонку апошняга Дароту Рыжанку загадаў здзейсніць слушны падзел маёнтка Хвасты паміж скаржнікам і адказчыкамі (6, арк.271адв.-272адв.).

Ян Шаўлоўскі амаль усё жыццё трymаў урад браслаўскага каморніка (1602-1631гг. паводле захаваных дакументаў). Акрамя сыноў ён меў дачок Галену і Юстыну, якім каля 1626г. выдзеліў пасагавыя грошы (6,арк.189-189адв.).

Брат Яна Станіслаў Андрэевіч Шаўлоўскі служыў доўгі час пісару ВКЛ, браслаўскаму старасце Янушу Скуміну-Тышкевічу, за што атрымаў ад яго ў дар 15 жніўня 1611г. частку маёнтка Арцёмаўскага-Фёдарапаўскага (2, стар.221-224) .С.А.Шаўлоўскі быў жанаты з Луціяй Таліпскай, з якой меў сына Андрэя (5,стар.428-432; 6, арк. 16адв.-17адв.).

### СТЭЦЭВІЧЫ

Стэцэвічы паходзілі з Ашмянскага павета, дзе мелі маёнткі пад Войстамам. 30 студзеня 1602г. Пётр Стэцэвіч, ашмянскі зямянін, падпісаўся пад дакументам у якасці сведкі (1, арк.13-16). У Браслаўскім павеце ён валодаў маёнткам Нішча, дзе пабудаваў двор (5, стар.237-239). Гэты маёнтак ён атрымаў па жонцы Багдане Фёдарапаўн Скарчанцы, бо там жа былі часткі яе братоў Стэфана і Грыгорыя Скоркаў. З жонкай меў сыноў Грыгорыя, Крыштафа, Мікалая і Юрыя Пятровічаў Стэцэвічай, а таксама дачок Ганну, замужам за Ярашам Мацкавічам Комарам, потым за Янам Касцялкоўскім, і Крыстыну, замужам за Якубам Каспаравічам Комарам. Па смерці бацькоў браты і сёстры аддзедзічылі матчын маёнтак Нішча.

Грыгорый і Юрый Стэцэвічы памёрлі бяздзетна ў 1610г., і іх часткі маёнтка перайшлі на карысць братоў і сясцёр. 1 каstryчніка 1610г. Ганна Стэцэвічайна, удава Я.М.Комара, атрымала ў дар ад свайго пасынка Крыштафа Ярашавіча Комара яго частку маёнтка Нішча (2, стар.136-141). 2 мая 1614г. браты Крыштаф і Мікалаі Стэцэвічы прададлі ёй жа і яе мужу Яну Касцялкоўскому свае часткі ў маёнтку (2,стар.602-606). А 29 мая таго ж года і сястра Крыстына з мужам Я.К.Комарам прададлі ім жа сваю дзялку ў Нішчы (2,стар.617-622). Такім чынам, Ганна Стэцэвічайна сканцэнтравала ў сваіх руках уесь мацярыны маёнтак.

Крыштаф Стэцэвіч ажаніўся з Магдаленай Янаўнай (да 1622г.). Разам яны пазычалі гроши панам Нарушэвічам, за што атрымоўвалі ад іх у заставу пэўных падданых. Так, у 1621г. яны ўзялі ў заставу за 120 коп гр. двух падданых ад маёнтка Відзы Альбрэхта Станіслававіча Нарушэвіча (4,арк.21). А ў 1622г. яны ж за 200 коп гр. атрымалі ў застаўнае валоданне падданых сёл Вілкін і Скрабянін ад маёнтка Відзы Юрія Янавіча Нарушэвіча (4, арк.125). У гэтых і інш. дакументах К.Стэцэвіч называецца ашмянскім і браслаўскім зямянінам.

У Крыштафа Стэцэвіча была дачка Кацярына, якая каля 1626г. выйшла замуж за браслаўскага зямяніна Андрэя Андрэевіча Свірскага. 9 студзеня 1627г. ён зрабіў ёй вяноўны запіс на 700 коп грошаў на частцы свайго маёнтка Невяраны Браслаўскага павета, набытай у Відзах на Падзісні ў Крыстыны Сіповічайны Паўлавай Навельскай (5, стар.639-639адв.).

### КОМАРЫ

Род Комараў у 16-17 ст.ст. валодаў маёнткам Жодзішкі Ашмянскага павета. У Браслаўскім павеце яны набылі маёнтак Нішча.

3 каstryчніка 1609г. браслаўскі зямянін Януш Дмітравіч Пуцята прадаў Ярашу Мацкавічу (Мацеевічу) Комару свой маёнтак Нішча за 400 коп гр. (37,арк.291-292адв.).

Я.М.Комар хутка памёр, бо ўжо ў дакумэнце ад 6 каstryчніка 1610г. яго апошняя жонка Ганна Пятроўна Стэцэвічайна згадваецца як удава (2,стар.66-67). З першай жонкай (імя не вядома) у яго быў старэйшы сын – Крыштаф, а так сама малодшы – Якуб, але не вядома ад якой жонкі.

1 каstryчніка 1610г. Крыштаф Комар падараваў лістом сваёй мачасе Ганне Стэцэвічайне згаданы маёнтак Нішча, а таксама застаўную частку ў Нішчы, што ўшчэдры трymаў яго бацька ад яе братоў Стэцэвічай (2,стар.136-141). Пазней яна выйшла замуж за Яна Касцялкоўскага, будучага браслаўскага земскага пісара.

У гэтых ж час згадваецца браслаўскі зямянін Якуб Каспаравіч Комар, жанаты з сястрой згаданай Ганны Стэцэвічайны Крыстынай Пятроўнай Стэцэвічайной. Ступень сваіцтва яго з Ярашам Комарам высыветліць пакуль не ўдалося. Разам з жонкай Якуб Комар трymаў жончыну частку ў маёнтку Нішча. 29 мая 1614г. яны прададлі сваю частку маёнтка Яну Касцялкоўскому і яго жонцы Ганне Стэцэвічайне (2, стар.617-622).

### ХМЯЛЬНІЦКІЯ

Уласнасць Хмельніцкіх у Ашмянскім павеце пакуль не высыветлена. У дакуменце 1614г. і інш. М.З.Хмельніцкі згадваецца як ашмянскі зямянін (2,стар.610). У Браслаўскім павеце яму належала частка ў маёнтку Харужышкі.

Браслаўскі зямянін Захарыаш Фёдарапаўч Хмельніцкі быў жанаты з Кацярынай Янаўнай Лавейкаўнай. 12 студзеня 1604г. яны, а таксама яе сястра Барбара з мужам Я.П.Даўборам і ад імя сваяка Захарыаша Станіслава Іванавіча Хмельніцкага (відаць, яго жонка нябожчыца была сястрой Лавейкавен) выдалі квіт братам Лавейкам аб атрыманні грашовых кампенсацый з іх маёнткаў Харужышкі Браслаўскага павета, Дзісна Ашмянскага павета і мястечка Зарэчча Упіцкага пав. (1, арк.93адв.-94адв.).

Відаць, З.Ф.Хмельніцкі хутка памёр, бо пазней у дакументах фігуруе толькі яго сын Мікалаі Захарыашавіч Хмельніцкі. 31 жніўня 1611г. ашмянскі зямянін Вацлаў Янавіч Лавейка падараваў пляменніку (сестранцу) М.З.Хмельніцкому падданага з сям'ёй і маёmacцю з сваёй часткі маёнтка Харужышкі (2, стар.308-311). Пасля смерці В.Я.Лавейкі яго сваякі і М.З.Хмельніцкі судзіліся наконт маёmacці нябожчыка, а 30 мая 1614г. Браслаўскі земскі суд дэкрэтам замацаваў уласнасць М.З.Хмельніцкага на частку маёнтка Харужышкі (2,стар.610-613). Некаторы час М.З.Хмельніцкі трymаў ў заставе ад нябожчыка Юрія Янавіча Нарушэвіча частку ў маёнтку Відзы (1626г.) (5,стар.504-507).

### ПУЗЕВІЧ

Ашмянскі зямянін Станіслаў Пузевіч упершыню згадваецца ў браслаўскіх актах 10 студзеня 1627г., калі Мацей Камароўскі з жонкай Гальшкай Быхаўцаўнай заставілі яму на тры гады за 600 коп гр. свой маёнтак Падзісні Браслаўскага павета (5, стар.651-656).

У гэтых маёнтку з С.Пузевічам здарыўся выпадак, які каштаваў яму жыцця. Яшчэ 7 жніўня 1627г. С.Пузевіч з жонкай Зофіяй Сіркаўшчанкай -Рэчыцкай атрымаў дэкрэт Галоўнага Трыбунала ВКЛ у Вільні ў справе з люцынскім

старостам Адамам Дубровай, уласнікам маёнтка Нішча Браслаўскага павета, паводле якога апошні павінен быў выплаціць 402 капы грошаў, а да ўплаты С.Пузевічу быў пададзены яго маёнтак. А.Дуброва не пагадзіўся з выракам і апратэстоўваў яго ў розных інстанцыях. А 26 снежня 1627г. ён паслаў да С.Пузевіча ў маёнтак Падзіні свайго прыяцеля Францішка Памазскага з памочнікам Алляксандрам Чапінскім і чаладнікам апошняга Пятром Даўглай для пагаднення. Не вядома з-за чаго, але там адбылася бойка, і Ф.Памазскі моцна зраніў С.Пузевіча. Даведаўшыся пра гэта, А.Дуброва паспяшыў выплаціць С.Пузевічу гроши як паводле дэкрэта ГЛТ, так і за яго зраненне. На што 30 студзеня 1628 г. С.Пузевіч з жонкай выдалі А.Дуброве ўгодлівы квітацийны ліст (6,арк.316адв.-318).

Аднак на Міхалаўскія рокі С.Пузевіч не прызнаў гэтых квітацийных ліст, пра што 7 кастрычніка 1628г. А.Дуброва падаў скарту ў Браслаўскі земскі суд (6,арк.103адв.-104). Аказаўся, што С.Пузевіч памёр яшчэ да пачатку рокаў (але дакладная дата смерці не вядома), таму і не мог з'явіцца у суд. Толькі пасля судовага дэкрэта па чарговай скарзе А.Дубровы ўдава Зофія Скіркайшчанка-Рэчыцкая, тады ўжо замужам за Фларыянам Кімбарам, 6 кастрычніка 1631г. признала ў актах той ліст (6, арк.312адв.-313адв.,316адв.-318).

С.Пузевіч трymаў у заставе маёнтак Падзіні да сваёй смерці (прыкладна год), потым застаўны ліст быў скасаваны.

## РУДАШАНСКІ

У дакументах Самуэль Пятровіч Фрыдрыхавіч Рудашанскі згадваецца як зямнін як Ашмянскага, так і Браслаўскага паветаў. Уласнасць на Ашмяншчыне пакуль не высветлена, але продкі, мяркуючы па прозвішчу, паходзяць з Рудашанаў каля воз. Швакшты. На Браслаўшчыне валодаў маёнткам Падзіні.

Упершыню згадваецца ў дакументах у 1608г. як Самуэль Фрыдрыхавіч (без прозвішча) (37,арк.210-212адв.). У 1620г. Самуэль Рудашанскі ўзяў у заставу фальварак Сергеданы ад маёнтка Відзы ў Альбрэхта Станіслававіча Нарушэвіча, пазычмыўшы яму 400 коп.гр. (4,арк. 22адв.). Недзе ў 1615-1617гг. Самуэль Рудашанскі набыў у Паўла Няўельскага і яго жонкі Крыстыны Сіповічай частку маёнтка Падзіні ў Відзах. Але хутка, 20 мая 1622г., ён прадаў яе за 270 коп грошаў Мікалаю Сіповічу і яго жонцы Барбары Кімбараўне (4, арк. 44-45адв.).

## БУКОЎСКІ

Каля 1606г. ашмянскі і браслаўскі зямнін Войцех Букоўскі здаў у аренду ашмянскаму зямніну Федару Александровічу свой маёнтак Грышкайшчына Браслаўскага павета.

Аднак паміж німі ўзнікла нейкае непараразуменне, і 13 студзеня 1606г. Браслаўскі земскі суд разглядаў справу Ф.Аляксандровіча з В.Букоўскім аб непрыніці грошаў за аренду (1,арк. 290-292). (У Ашмянскім павеце В.Букоўскі валодаў маёнткам Швінціны).

## ШЫШЛА

Ашмянскі зямнін Матыс Шышла ажаніўся на дачцы браслаўскага зямніна Захарыяша Карпа Раіне Карпаўне. Ужо пасля яго смерці ўдава Гальшка Даўбароўна зрабіла дароўны запіс М.Шышле і яго жонцы на сваю частку маёнтка Арцёмайскі-Праватораўскі Браслаўскага павета, што перад смерцю пацвердзіла тэстаментам 12 лютага 1631г. (6, 325адв.-329).

### Крыніцы:

1. НГАБ, ф.1747, вол1, спр.1. Актавая книга Браслаўскага земскага суда, 1603-1606гг
3. Там жа, спр.37, Актавая книга, 1606-1610гг.
2. Там жа, спр.2. Актавая книга, 1610-1614гг.
3. Там жа, спр.3. Актавая книга, 1618-1619гг.
4. Там жа, спр.4. Актавая книга, 1621-1623гг.
5. Там жа, спр.5. Актавая книга, 1624-1627гг.
6. Там жа, спр.6. Актавая книга, 1628-1632гг.

Віктар Бунта. Браслаў.

## Таямніца трагедыі Лабэцкіх.

У двух кілометрах ад нашай школы пры дарозе заходзіцца помнік загубленым у час вайны жыхарам вёскі Лабэцкія. Мы даглядем яго, кожны год збіраемся там на свята Перамогі. Аб трагедыі вёскі расказваў даўні школьні альбом. Мы вырашылі скласці больш падрабязнае апісанне і пачалі пошуку ў раённым краязнаўчым музее. Вынік - адмоўны. Мізер даў і прагляд на першы погляд шматлікай літаратуры. Усюды - спісы даведачны матэрыял: дата, месца помніка, колькасць ахвяр. Прыйшлося шукаць сведкаў. На шчасце, было іх даволі шмат. Гэта жудасная гісторыя пакінула глыбокі след у іх жыцці і памяці. І вось тады сутыкнуліся мы з нечаканым для нас сюрпризам – надпіс на памніку практична пойнасцю не адпавядае сапраўднасці! Як мінімум две недакладнасці ў спісе загінуўшых.

Віктар Бунто. Нарадзіўся ў 1961 г. у м.Дзісна. Жыве ў ів.Пагошча. Настаўнік геаграфіі Канстанцінавіч БШ Браслаўскага р-на. Займаецца пытаннямі краязнаўства прыродазнаўчай і гістарычнай тэматаўкі. Плённа супрацоўнічае з музеем

Вось гэты надпіс:

Памяты  
непокорёных жителей  
деревни Лабецкие ,  
сожжёных живыми  
немецкими фашистами  
28.II.1943 г.

Разгледзем па фразах.

“Памяты непокорёных жителей...”

Большасць сведкаў, найбольш блізкіх да загінуўшых, адмаўляюць іх актыўную барацьбу з захопнікамі. Жылі ціха, дысціплінавана выконвалі павіннасці, накладзены акупантамі. Партызан у той час наогул было няшмат, ды і мяркуючы па літаратуры - яны тады зусім пакінулі нашы мясціны, ратуючыся ад карнай экспедыцыі “Нюрберг”, якая ішла тут восенню 1942 – зімой 1943 г. Навогул, ёсьць інфармацыя, што потым паліцыя аўявіла аб памылковым знішчэнні вёскі, улады не чапалі ацаляховых жыхароў, нават далі невялікую дапамогу.

“...сожжёных живыми...”

Не, каты выбралі іншую смерць няшчасным віскойцам. Іх выганялі на вуліцу і тут жа у дварах рас-трэльвалі разрыўнымі кулямі. Сведкі ўспамінаюць жахлівыя падрабязнасці аб раскурочаных грудзях і мазгах на сценах хат. А потым, дзеля застрашэння, забаранілі хаваць целы. Так і ляжалі яны на радасць ваўкам і варонам. Толькі праз тыдзень сабраліся мясцовыя жыхары і пахавалі ахвяры ў агульной магіле.

“...немецкими фашистами...”

Зноў недакладнасць. У нас ёсьць сведчанні трох хлопчыкаў, якія змаглі збегчы з Лабецкіх у той дзень і мужыкоў, каторым было загадана весці карнікай. Немцаў там не было. Гэта быў карны атрад з украінцаў, мусіць эсэсаўцаў. Бо людзі ўспамінаюць іх чорныя шыніялі з эмблемамі чэрата і касцей. Памятаюць і прозвішча іх камандзіра – Гусеў. Крывавы след пакінуў на Браслаўшчыне гэты атрад – спаленыя вёскі, дзесяткі расстрэляных. Старажылы ўспамінаюць дзікі жах, якім суправаджалася з'яўленне гэтага атрада ў іх вёсках. Іх баяліся больш, чым немцаў.

“...28.II.1943 г.”

Тут таксама пытанне. Тагачасны жыхар Лабецкіх Альгерд Касінскі называе іншую дату – 18 лютага, гэта яго дзень нараджэння. У дакументах мясцовага сельсавета значыцца дата 20 лютага. 22.02. лічыць датай трагедыі ацалялая жыхарка Кіюц Гелена. Побач з калгасным помнікам размісціўся крыж, паставлены сваёй сям'і Пятровічам Юльянам. Там стаіць дата 23 лютага. Як бачым, разбежка амаль у дзесяць дзён. У книзе “Націстская политика геноцида...” наогул указаны лістапад 1943 года.

Сярод увекавечаных на “Могілках вёсак” у Хатыні ёсьць і нашы Лабецкія. Шукаючы матэрыял па тэмэ мы звар'зуліся ў экспкурсійна-масавы аддзел мемарыяльнага комплекса “Хатын”. Яго загадчыца паведаміла, што ў картатэ-цы фармацыя толькі з кнігі “Націстская политика геноцида...” Далей паведаміла, што наконт гісторыі вёсак дасы-лаліся запыты ў мясцовыя партыйныя органы, але з Браслава па Лабецкім адказ не прыйшоў. Па гэтай прычыне вельмі шкавілася нашымі пошукамі і папрасіла даслаць іх вынікі.

Знішчэнне вёскі Лабецкія не было нечым выключным для таго часу. Па фапысцкаму плану “OST” павінны былі быць знішчанымі 75% жыхароў СССР, 25% ператвораны ў рабоў наямецкіх каланістатаў. Яшчэ практика тэррору мела задачай поўнае падпарадкаванне акупацыйным уладам. За што ж карнікі загубілі няшчасных?

Сведкі вылучылі некалькі версій. Каб разабрацца з імі, прыйшлося зрабіць зрез усяго пласта гісторыі таго часу, зварнуцца за дапамогай да спецыялістаў і архіваў. Вывады былі абмеркаваны з загадчыкам адзела Вялікай Айчыннай вайны Інстытута гісторыі НАН РБ А.М.Літвіном.

Першая група версій – за дапамогу партызанам . Прааналізуем іх.

1). “Замест в. Марцібаліна”, дзе сапраўды часта бывалі партызаны. (Меркаванне В.В.Ваштаевіча). Але сведкі В.К.Нарэль, І.І.Шукель ясна памятаюць, што мэтай карнікаў былі менавіта Лабецкія.

2). “Ахвяры правакацыі” – версія А.М.Балочки (в.Едлавічы) . На яе думку у Лабецкія маглі зайсці несапраўдныя партызаны, падасланыя акупацыйнымі уладамі. Калі яе жыхары не данеслі аб іх візіце ўладам, то за гэта маглі растрэляць. Верагоднае меркаванне, тым больш што ў раёне працягвалася карнай аперация “Нюрберг”. Здзіўляе толькі то, што мала хто ведаў гэту версію.

3). “Вёска сапраўды дапамагла партызанам.” Г.Г.Бесекірскі сцвяржае, што вёска пякла хлеб партызанам. Г.В.Кіюц (з.Далёкі) успамінае, я да бацькі прыходзілі партызаны – браты Сухарукавы - Арсеній і Яхім з суседній вёсکі Рымуці. Але ёсьць сведчанні, што тыя трапілі у партызанскі атрад не раней восені 1943 года, гэта значыць праз паўгода пасля трагедыі.

Версія “За дапамогу партызанам “ выклікаюць адно сур’ёзнае пытанне. На думку А.М.Літвіна, абавязковай умовай карных супрацьпартызанскіх акцый было знішчэнне дамоў. З 5295 знішчаных вёсак на ўсёй Беларусі толькі ў вёсках, у тым ліку Лабецкіх, карнікі чамусыці не чапалі хат , амежававаўпсыся растрэлам жыхароў. ( гл. кнігу “Націстская политика геноцида и выжженной земли... ”)

Другая і самая вялікая група сведак упэўнена , што пакаралі вёску “за хаванне яўрэя”. На яе карысць гаворыць засутнасць значных супярэчнасцей у паказаннях, вялікая колькасць падрабязнасцей і блізкія адносіны сведак з ацаляльцамі. Узнікае яшчэ адно пытанне – хто данёс на жыхароў? Адны думаюць , што прагаварыўся Пятровіч Уладак – “арненкі” (псіхічна непаўнаценны). І.Ф.Цялежнікова (в.Рымуці) лічыць, што ён выдаў, што хаваюць яўрэя, а Г.В.Кіюц – тое, што вёска дапамагае партызанам прадуктамі. Але ні пляменнік, ні пасынак Ю.Пятровіча, бацькі Уладака аб гэтым не паведамляюць .

Шмат хто (В.І.Ракель, У.В.Пятушка, І.І.Шукель і інш.) лічаць што яўрэя выдаў паліцыя жыхар вёскі Чэрнішкі К.Балкшта. Сапраўды, ён быў за гэта арыштаваны у 1945 г., але выпушчаны за недаказаннасцю. Заўважым, што мясцо-

выя жыхары да смерці лічылі яго ўсё ж вінаватым. Магчыма, праста ніхто не даў паказанняў супраць Білкшты – мясцо-вага хулігана. У складненне пытанненне сцвярдженне сведак І.І.Шукеля, Т.С.Януль, Э.С.Ахрамовіч, Т.К.Юча, што вёску **растраблялі памылкова**. Нібыта яўрэй Сроль хаваўся не ў в.Лабэцкія, а ў **гаспадароў Лабэцкіх**, якія жылі недалёка, ля вёскі Пагошча. Сапраўды, ацаляльм жыхарам паліцаі пратанавалі вярнуцца і больш не чапалі. Але, з другога боку, тая сям'я Лабэцкіх праз некаторы час, ратуючыся ад партызан, пераехала ў Опсу, дзе быў паліцэйскі гарнізон, і жыла там адкрыта. Быў правераны лёс і іншых Лабэцкіх.

Увогуле адказ на гэтых пытанні могуць даць толькі архівы часоў акупацыі. У Віцебскім абласным архіве знаходзяцца толькі гаспадарчыя паперы. У архіве КДБ дакументы, звязаныя з тэрорам супраць насельніцтва, засакрэчаны. Магчыма, на некаторыя пытанні дадуць адказы дакumentы партызанскарага руху ў Нацыянальным архіве РБ.

Работа аб трагедыі в.Лабэцкія была выканана сябрамі краязнаўскага гуртка Канстанцінскай школы. Яна стала для іх добрай даследчай школай, дапамагла ўбачыць апошнюю вайну такой, якой яна была на самой справе.

#### Літаратура.

- Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская вобласць. –Мн., 1985.  
Нацыстская палітика геноцида і «выжженні» землі в Беларусі ў 1941 – 1944 гг. Мн., 1984.  
А.Панцялейка. К.Шылдоўскі. Наш край – Braslaŭščyna. Braslaŭ. 1993.  
Клімов. И.Ф. Партизаны Вileйшыны. Мн., 1967.  
Козловский П.Г. Сыромаха П. Я. Пусть знают и помнят потомки. Мн., 1994.  
Krause K. „Wawrzecki”. Ostatni raport. Gdańsk, 1997.

**Waldemar Wilczewski. Białystok.**

## Spustoszenia wojenne kościołów w północno-wschodniej części diecezji wileńskiej w połowie XVII wieku.

Wojska cara Aleksego Michałowicza od wiosny roku 1654 zajmujące Wielkie Księstwo Litewskie napotkały na swej drodze liczne świątynie wchodzące w skład rozległej diecezji wileńskiej. Obok skromnie uposażonych kościołów wiejskich były wśród nich świątynie bogate, usytuowane w wielkich miastach, centrach administracyjnych i handlowych. Po przejściu nieprzyjaciół pozostawały zgłiszczą kościoły lub świątynie ograbione ze zdewastowanymi lub wypalonymi wnętrzami, poibalanymi, pozbawionymi obrazów ołtarzami, ze zniszczonymi organami, ambonami, konfesjonałami, ławkami.

Czas wojny z Rosją w latach 1654-1667 bezsprzecznie należy do najtragiczniejszych okresów w dziejach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Skutki kataklizmu dały się odczuć we wszystkich dziedzinach życia kraju.

Dekanaty brasławski, połocki, witebski i orszański wyodrębniły się wraz z innymi utworzonymi w diecezji wileńskiej w połowie XVII wieku. Wewnętrzne podziały administracyjne diecezji wileńskiej kształtoły się w ciągu pierwszych trzech stuleci istnienia biskupstwa. W połowie XVI wieku rejestry podatkowe ujęły parafie w pięć „kluczy”: trocki, mejszagolski, antokolski, miednicki i rudomiński. Być może „klucz” był tożsamym z późniejszym dekanatem. Fakt, że jeszcze w początkach wieku XVII pięcioma częściami diecezji wileńskiej (wileńską, niemenczyńską, rudnicką, rudomińską i miednicką) zarządzały *decanis ruralis* zdaje się potwierdzać tę tezę. Relacja biskupa Abrahama Wojny skierowana do Rzymu w roku 1604 zawierała informacje o utworzeniu w diecezji wileńskiej pięciu dekanatów. Podobna relacja z roku 1608 informowała o dwunastu dekanatach. Relacja z roku 1635 podawała liczbę dziesięciu dekanatów. Podział diecezji wileńskiej na 26 dekanatów istniał już w roku 1651. Siedziby dziekanów i parafie wchodzące w skład poszczególnych dekanatów utrwalono w roku 1669 w aktach synodu odbytego przez biskupa Aleksandra Sapiehę. Taki podział wewnętrzny diecezji wileńskiej dotrwał do końca przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.

W połowie XVII wieku w diecezji wileńskiej było 26 dekanatów. Mimo trwałości wewnętrznego podziału diecezji przynależność dekanalna poszczególnych parafii ulegała nieznaczonym zmianom. Według akt synodalnych z roku 1669 w skład dekanatu orszańskiego wchodziło 15 kościołów parafialnych: Berezyna, Buda, Dokszyce, Dolhinów, Duniłowicze, Dzisna, Głębokie, Kublicze, Lepel, Parafianów, Połock, Udział, Wołborowicze, Wołkołata, Zadoroże. Czternaście świątyń tworzyło dekanat witebski: Berezyna (Luboszany), Bielica, Bieszenkowicze, Borysów, Bóbr, Chłopienicze, Czereja, Łukomla, Ostrowno, Rudnesioło, Sanguszków (Krupka), Sienna, Sorzyca, Witebsk. Dalej na południowy-wschód położony był dekanat orszański, w którym znajdowało się 15 świątyń parafialnych położonych w miejscowościach: Biaynicze, Bychów, Czausy, Czereków, Dąbrowa, Horki, Hory, Mohylew, Mscisław, Obolce, Orsza, Smolany, Sokolnia, Starosiele, Szklów, Tajmanów alias Nowy Bychów, Tołoczyn, Ukły. Największa liczba świątyń znajdowała się w dekanacie brasławskim: Brasław, Daugieliszki, Druja, Dryśniaty, Dukszy (kaplica), Hoduciszki, Ikaźń, Jeziorosy, Kołtyniany, Kukuciszki, Łabonary, Lyngmiany, Mile (kaplica),Oopsa (kaplica), Pelikany (kaplica), Pohost, Rymszany (kaplica), Sieniszki (kaplica), Smoły (kaplica), Sołok, Suginty (kaplica), Suwieck (kaplica), Święciany z dwiema altariami, Tawrogiany, Twerecz, Widze z altarią.

Ogromne zniszczenia dotknęły wschodnie tereny diecezji wileńskiej, które najdłużej znajdowały się pod rządami Moskwy. Szczególnie trudna była sytuacja na wschód od rzeki Berezyny gdzie Kościół katolicki został skazany na całkowitą zagładę. Straty wśród świątyń w dekanatach: połockim, witebskim i orszańskim były szczególnie dotkliwe.

Dzięki zachowanym wizytacjom biskupim z roku 1654 możemy poznać stan niektórych świątyń dekanatu połockiego przed ich zniszczeniem przez nieprzyjaciół. Przedwojenny kościół w Doksyczach biskup Mikołaj Słupski odwiedzający parafie w roku 1674 określił jako *ogniem zniszczony*. Spalony kościół pod wezwaniem świętych Grzegorza, Mikołaja i Franciszka był

wzniesiony z drewna na planie krzyża. Centralne miejsce w głównym ołtarzu świątyni zajmowało wyobrażenie ukrzyżowanego Chrystusa, św. Jana i Matki Boskiej. W ołtarzu znajdowały się również ruchome obrazy świętych Wojciecha i Kazimierza. Całość wieńczyło rzeźbione, malowane i złocone Imię Jezus. W następnych ołtarzach znajdowały się obrazy Matki Boskiej - w pierwszym - z ciałem Syna, w drugim - z Dzieciątkiem Jezus. Kamienny ołtarz główny dokszyckiego kościoła był konsekrowany. Nie wiemy w jakim stopniu ucierpiała od nieprzyjaciół świątynia w Parafianowie. Wojna zapewne wywarła negatywny wpływ na budowę lecz nie doprowadziła do jej zburzenia. Miejscowy kościół *utrzymywany przez archidiakonów wileńskich* przed konsekracją został przez *samego wizytatora odnowiony*. W czasie najścia moskiewskiego spalony został kościół w Głębokiem. Jeszcze w roku 1674 w jego miejscu nie zbudowano nawet tymczasowej kaplicy. Wpływ na opóźnienie odbudowy miało zapewne funkcjonowanie w Głębokiem świątyni karmelitańskiej, z której korzystał pleban wraz z wiernymi. Wygląd przedwojennego, spalonego przez Moskwę, kościoła możemy poznać dzięki aktom wizytacji przeprowadzonej w roku 1654. Podobnie jak znakomita większość ówczesnych świątyń w diecezji wileńskiej kościół głębski był budowlą drewnianą. Wzniesiony na planie krzyża posiadał bogaty wystrój malarski. W ozdobionym kolumnami ołtarzu głównym znajdował się obraz Trójcy Przenajświętszej, Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz wizerunki świętych: Kazimierza, Stanisława, Mikołaja, Piotra i Pawła. Centralne miejsce w bocznym ołtarzu zajmował obraz Zwiastowania NMP oraz obrazy świętych kobiet: Teresy, Katarzyny, Barbary i Doroty a także *in medio Stemma Patrum Carmelitarum discalceatorum*. Ozdobą trzeciego ołtarza był wizerunek św. Kazimierza. Wyżej umieszczony był obraz św. Jana Chrzciciela. Na prawo widniał obraz świętego Józefa z Dzieciątkiem Jezus, oraz świętych apostołów Tomasza i Macieja. Świątynia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w opisywanym kształcie przetrwała jedynie do najścia moskiewskiego. Spalono ją zapewne już na początku wojny kiedy to w dniach 2 i 3 sierpnia 1654 roku nieprzyjaciel pustoszył miasto.

Działania wojenne nie oszczędziły również kolejnego kościoła na terenie dekanatu połockiego. Zniszczona przez Rosjan świątynia w Dołhinowie wzniesiona była z drewna. W jej wnętrzu znajdowały się trzy ołtarze, ambona oraz wszystkie sprzęty potrzebne do sprawowania liturgii. Budowlę wieńczyła sygnaturka z dzwonkiem oraz drewniany, pozłaczany krzyż. Przy wejściu do kościoła wzniesiona była dzwonica, na której znajdowały się dwa dzwony. Biskup Mikołaj Słupski wizytujący parafię dołhinowską w roku 1676 zaznaczył, że nowy kościół został zbudowany po wojnie przez Michała Karola Sokolińskiego pisarza Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Najście moskiewskie dosięgło również kościoła pod wezwaniem św. Kazimierza w Leplu. Świątynia została wzniesiona z drewna około roku 1600 przez Kazimierza Leona Sapiehę marszałka nadwornego WKL. Wizytator, tuż przed wojną, w roku 1654 opisał wnętrze budowli. Podobnie jak w większości ówczesnych kościołów w świątyni ustawiono trzy ołtarze. W ołtarzu głównym znajdował się wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa ze stojącymi po bokach postaciami Matki Boskiej i św. Jana. Wyżej umieszczono obraz św. Kazimierza zwieńczony malowanym złotem i srebrem Imieniem Jezus. Na środku ołtarza głównego znajdowało się wyobrażenie Ducha Świętego pod postacią gołębiicy. W ołtarzu bocznym znajdował się wizerunek Matki Boskiej oraz obraz św. Dominika. Kompozycja zawierała również *nomen Maria in solaribus* malowane złotem i srebrem. W trzecim ołtarzu obok obrazu Matki Boskiej znajdował się wizerunek Ukrzyżowanego z postaciami Matki Boskiej i św. Jana pod krzyżem oraz św. Kazimierza. Świątynia w opisywanym kształcie nie przetrwała wojny. W czasie najścia moskiewskiego kościół został spalony a jeszcze kilkanaście lat po ustaniu działań wojennych w jego miejscu stała mała drewniana szopa.

Kolejnym kościołem na terenie dekanatu połockiego uszkodzonym przez nieprzyjaciół była świątynia w Kubliczach. Kościół wzniesiony został w roku 1647 dzięki Józefowi Klonowskiemu stolnikowi i podkomorzemu połockiemu, pisarzowi skarbowemu i kasztelanowi witebskiemu a pod koniec życia także wojewodzie brzeskiemu. Nie wiemy jaki był zakres zniszczeń wojennych kublickiego kościoła. Wizytator odwiedzający świątynię w roku 1674 zalecił księdzu Witnowiczowi, miejscowemu plebanowi, naprawienie budowli uszkodzonej przez nieprzyjaciół.

Możemy sądzić, że skutki wojny dosięgły także placówki obsługiwanej przez bernardynów w Budzie. Nie mamy bezpośrednich informacji o zniszczeniu kościoła lub jego wnętrza. Jest to jednak bardzo prowadopodobne gdyż wojska moskiewskie dwukrotnie nachodziły klasztor. Zakonna kronika donosi, że podczas takiego ataku jeden z zakonników zmarł z ran zadanych przez napastników. Doskonale zdawano sobie sprawę z zagrożenia wiszącego nad kościołem. W obawie przed najeźdźcami już na początku wojny wywieziono cudowny obraz Matki Boskiej Budzławskiej. W tym niespokojnym czasie wizerunek ochraniał referendarz litewski, późniejszy kasztelan trocki i wojewoda Cyprian Paweł Brzostowski. Za jego sprawą w roku 1665 wizerunek trafił do podgrodzieńskiej Sokółki.

Poważne zniszczenia dotknęły również kościoły leżące w dekanacie witebskim. Świątynia pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Borysowie była budowlą drewnianą wzniesioną na planie krzyża. Wnętrze oświetlało światło wpadające przez osiem większych i tyleż mniejszych ovalnych okien. W kościele znajdowały się trzy ołtarze, tron dla proboszcza, konfesjonał. Świątynia w Borysowie nie odbiegała zasobnością zakrystii od sąsiadnych kościołów. Wśród sreber inwentarz z roku 1654 wymienia m.in. dwa kielichy, puszkę, monstrancję. Duchownym służyło pięć ornatów i dwie alby. Opisywany kościół, podobnie jak cztery następne (w Bobrze, Czereji, Łukomli i Rudnymsiole) w dekanacie witebskim, nie przetrwał najścia moskiewskiego. Mikołaj Słupski odwiedzając Borysów po wojnie zaznaczył, że odwiedzany kościół został *zbudowany po najściu kosztem księdza Leona Stanisława Amskiego (Amsci) prepozyta smoleńskiego*. Podobną informację zostawił wizytator o kościele w Czereji (*zbudowany po najściu staraniem księdza proboszcza Faustyna Wieczorkowskiego*). Następne trzy kościoły należące do dekanatu witebskiego - w Bobrze, Łukomli i Rudnymsiole - zostały przez najeźdźców spalone. Ucierpiała zapewne świątynia w stolicy dekanatu. Jeszcze w poczatku lat siedemdziesiątych kościół witebski wymagał gruntownego remontu.

Na terenie dekanatu orszańskiego znajdował się Mścisław - miasto, którego mieszkańcy zostali okrutnie wymordowani przez wojska kniazia Trubeckiego. Rzeź Mścisławia, a szczególnie uwiecznione na sławnych freskach męczeństwo miejscowych karmelitów, na długie lata stały się symbolem barbarzyństwa najeźdźców w zajętym kraju. Wobec zniszczeń miasta możemy przyjąć, że również kościół parafialny ucierpiał od najeźdźców. Wiemy, że także wiele innych świątyń na tym obszarze nie uniknęło zniszczenia. W Mohylewie jeszcze przez wiele lat w miejscu świątyni stała drewniana szopa. Podobnie było w Toloczynie gdzie *budynek niewielki, na miejscu kościoła*. Również w Czausach już po ustaniu działań wojennych wzniesiono

mają dzwony i kościoły. W Smolanach na miejscu spalonego postawiono nowy jednak *najgorszej struktury i kształtu*. Przyniósł ucieczkę zapisał wizytator o świątyni w Horkach: *kościół nigdy wielki i w najlepszym był stanie*. Zdanie to możemy odnieść nie tylko do budynków sakralnych ale i całej struktury Kościoła katolickiego w latach najścia moskiewskiego. Nie ostał się zapewne także kościół w samej Orszy gdyż miasto to zostało *spalone przez Chowańskiego do szczebu*. Nie wiemy w jakim stopniu ucierpiał od nieprzyjaciół kościół w Białynicach. Zagrożenie świątyni musiało być znaczne skoro karmelici obsługujący parafię zdecydowali się na opuszczenie parafii i zabranie ze sobą kultowego wizerunku Matki Boskiej. Duchownym i obrazowi udzieliła schronienia potężna fortalicia lachowicka. Ówczesne wydarzenia pięknie opisuje osiemnastowieczny druk wydany z okazji koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Białynickiej.

W roku 1660 gdy hostilitas powstała zakonnicy konwentu bialynickiego, niebezpieczeństwa sie bojąc, obraz ze wszystką argenterią i sprzętem kościelnym do Krakowa uwozić umyślili i gdy już w tę podróż puścili się a przejeżdżali przez województwo nowogródzkie Bóg z nieskończonej dobroci swojej niechcąc aby ten obraz z litewskiego kraju był oddalony zrzadził ażeby za cudami tegoż obrazu nawałość nieprzyjaciela zwyciężona, zgromiona i potłumiona była: sprawił to, że jak pomijali Fortecę Lachowicką niewiadomą mocą zakonnicy z obrazem tak byli zatrzymani, że żadną miarą konie dalej pójść nie mogły i gdy się tedy w tym długo passowali uznali, że się to nie z naturalnej jakiej stało przyczyny lecz z osobliwego Pana Boga samego zrzadzenia, w obrazie pomienionym cuda czyniącego. Doniosła się ta niezwyczajna praktyka Stanisławowi Michałowi Judyckiemu natenczas wojskiem a po tym chorążemu, podkomorzemu per gradus marszałkowi rzeczyckiemu generalną komendę w fortecy lachowickiej mającemu. Który z duchowieństwem procisionaliter wyszedłszy obraz Matki Najświętszej do Fortecy przyjął i wprowadził, gdzie się dwóch zakonników przy obrazie zostało insi zaś z pomienioną argenterią kościelną do Krakowa pojechali. A w krótkim czasie potencja wielka moskiewska obiegła Zamek Lachowicki i od dnia 23 marca aż do 20 czerwca z wielkim usiłowaniem dobycia, do zamku szтурmowali, a przybywszy tam znaczną partyją jeszcze Moskwy Chowański lekce sobie ważył i naśmiewając się mówił; że jak tej korobki nie dobyć? Ale wielki żołnierz i dobry sługa Matki Bożej W.Judycki i rycerstwo do mężnego boju animował i duchowieństwo obligowało i pospólstwo do wielkiego nabożeństwa zachęcała tak, że dni i nocy krzyżem przed Matką Najświętszą wszyscy leżąc o pomoc supplikowali, jakoś wysłuchane były modły bo się sama Matka Najświętsza nad fortecą z strasznym przerażeniem nieprzyjaciół prezentowała i potrzebnej pomocy w obronienniu się słabym siłom przeciw barzo nierównej potencji dodawała; zaczarować harmat, prochów niedopuszczała. A na razie zaś Chowański trupami swego wojska oblężoną fortecję zostawiwszy sromotnie uszedł i w tydzień po tym pod Połonką od Stefana Czarnieckiego i Pawła Sapiehi ze wszystką potencją zniesiony w czym Matka Najświętsza dopomogła. Po ustąpieniu nieprzyjaciół cudowny obraz Matki Boskiej Białynickiej został umieszczony w kościele lachowickim. Zabrano go do Białynic na rok przed koronacją, która nastąpiła 20 września 1761.

Ślady zniszczeń widać również na północnym pograniczu diecezji. W skład dekanatu brasławskiego wchodziło 26 parafii. Szczupła baza źródłowa pozwala na prześledzenie wojennych losów jedynie niektórych. Brasławsczyzna została zajęta przez wojska moskiewskie latem 1654 roku. Rok później na terenie dekanatu na krótko pojawiły się Szwedzi. Kościół w Druji został spalony już na początku działań wojennych. Po krótkiej obronie kierowanej przez pułkownika Kosarzewskiego miasto 25 lipca 1654 roku dostało się w ręce Rosjan. Wraz z miastem spłonęła świątynia parafialna oraz klasztor i kościół bernardynów. Podobny los spotkał kościół w Ikaźni. Wojska moskiewskie spaliły także świątynię w Pohoście. W obu miejscowościach po wojnie zamiast kościołów wiernym służyły prowizoryczne szopy. W tym miejscu warto zacytować powojenny opis kościoła w Brasławiu (1 lipca 1668). Jego obraz zdaje się dobrze odtwierdzić również sytuację innych parafii w tym okresie. Na tymże miejscu gdzie kościół był szopa zbudowana z prostego drzewa i pokrycie stare, słomą i deskami kryta. Pod tą szopą sklep murowany. Drzwi kościelne na zawiasach, zaszepka z probojami. Cmentarz nie ogrodzony i kłodka do zamykania kościoła. Obraz wielki z dawnego ołtarza wielkiego Assumptionis B.V. cum 4 angelis. Do tegoż ołtarza Effigies Passionis Chrysti Domini to jest Krucifix na deszce malowany, z jednej strony obraz św. Jana, z drugiej Najświętszej Panny. Ten obraz mianovali bydz z wierzchu wielkiego ołtarza. Item dwa obrazy z tegoż bywsgo ołtarza wielkiego. Jeden obraz św. Katarzyny, drugi św. Barbary z fremugami. Do tegoż wielkiego Najświętszej Panny obrazy drugie fremugi drzewiane z pozłotą malarską. W cerkwi Brasławskiej od tegoż mianowanego bywsgo ołtarza wielkiego dwie kolumny z pozłotą malarską rzezane, snicerskiej roboty. Tamże krzyż żelazny z pozłotą malarską, który był przedtem na kościele i gałka miedziana złocista od tegoż krzyża już odyskane. Item krata żelazna tamże w cerkwi brasławskiej ta zostaje u ojca swieszczenika brasławskiego. Item dwa obrazy małe, jeden drzewiany malowany Narodzenia Chrystusowego, drugi na płótnie malowany Najświętszej Panny nadane [od] pana Zdebskiego. Zniszczenie kościoła w Brasławiu miało miejsce w drugiej fazie najścia moskiewskiego – 4 czerwca 1661 roku.

Straty jakie poniosły katolickie budowle sakralne w omówionych dekanatach były znaczne. W dekanacie połockim, który tworzyło 15 parafii zniszczeniu uległy świątynie w Budzie, Dokszycach, Dołhinowie, Głębokiem, Kubliczach, Leplu, Parafianowie. Siedem wymienionych kościołów stanowi blisko połowę wszystkich świątyń parafialnych znajdujących się na terenie dekanatu. Podobnie było w dekanacie witebskim (budowle zniszczone stanowią 43% w stosunku do wszystkich w dekanacie). Na jego terenie wojny nie przetrwały kościoły w Bobrze, Borysowie, Czerejj, Łukomli, Rudnymiisle, Witebsku. Stosunkowo najmniejsze straty poniosły świątynie na terenie dekanatu orszańskiego (22%). Źródła pozwalają na stwierdzenie, że zniszczone zostały kościoły parafialne w Causach, Horkach, Mohylewie, Mścisławiu, Orszy, Smolanach, Toloczynie. W dekanacie brasławskim, wiemy o zniszczeniu 4 świątyń – w Brasławiu, Druji, Ikaźni i Pohoście. Jest to 15% spośród 26 wchodzących w skład tego dekanatu.

Łącznie w czterech dekanatach znajdowało się 70 katolickich budowli sakralnych. Przynajmniej 24 spośród nich nie przetrwało wojny. Zniszczeniu uległo zatem ponad 34% świątyń wchodzących w skład północno-wschodnich dekanatów diecezji wileńskiej.

Jestem przekonany, że w ocenie kataklizmu liczby nie są najważniejsze. Dalsze badania z pewnością pozwolą na uzupełnienie liczby spalonych i zdewastowanych kościołów. Skala nawet fragmentarycznie poznanych zniszczeń jakich doznały świątynie diecezji wileńskiej zdaje się wyjaśniać dlaczego tak nieliczne są elementy wystroju i wyposażenia kościołów pochodzące sprzed połowy XVII wieku. W latach najścia moskiewskiego bezpowrotnie przepadły utensilia i szaty liturgiczne darowane nowo powstałym kościołom przez fundatorów. Tereny objęte działaniami wrogich wojsk pozbawione zostały dotychczasowego dorobku artystycznego. Najeźdzy w znacznej mierze zniszczyli wczesny dorobek cywilizacyjny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przepadły dzieła tworzone w kręgu hospodarów, litewsko-ruskich książąt i bojarstwa. Spustoszenia jakie uczyniła wojna z Rosją otworzyły drogę do budowy jednorodnej kultury artystycznej Rzeczypospolitej szlacheckiej. Okropieństwa najścia moskiewskiego sprawiły, że inspiracji nie szukano na Wschodzie. Wyniszczony wojną kraj był otwarty na napływanie z Zachodu wzorce rozwiniętej sztuki barokowej.

Сагановіч Г., *Невядомая вайна 1654-1667*, Мінск 1995, с.5.

S.Olczak, *Rozwój sieci parafialnej w diecezji wileńskiej do II połowy XVIII w.*, w: *Studia Teologiczne*, t.5-6, Białystok-Drohiczyn-Lomża 1986-1987, s.113. J.Ochmański, *Biskupstwo wileńskie w średniowieczu*, Poznań 1972, s.72. W.Müller, *Diecezje w okresie potydenckim*, w: *Kościół w Polsce*, t.2, Kraków 1969, s.95. J.Kurczewski, *Biskupstwo wileńskie*, Wilno 1912 (dalej cyt.: *Biskupstwo...*), s.467-469.

*Biskupstwo...*, op. cit., s.467-468.

*Stan kościołów parafialnych w diecezji wileńskiej po najściu nieprzyjacielskiem 1655-1661 r.*, opr. J.Kurczewski (dalej cyt.: *Stan kościołów...*), w: *Litwa i Ruś*, 1912, t.1, z.3, s.164.

Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Dział Rękopisów (dalej cyt.: BUWil.), F57 B53-42, s.979-988.

*Stan kościołów...*, w: *Litwa i Ruś*, 1912, t.1, z.3, s.164.

*Biskupstwo...*, s.220.

*Stan kościołów...*, w: *Litwa i Ruś*, 1912, t.1, z.3, s.164.

BUWil., F57 B53-42, s.1012-1013, 1016.

Dziennik karmelitów grodzieńskich (kopia), Muzeum Historyczne w Grodnie. Dział Rękopisów i Starodruków, sygn.: 091/02189, k.4.

BUWil., F57 B53-42, s.975.

*Stan kościołów...*, w: *Litwa i Ruś*, 1912, t.4, z.2, s.109; *Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy*, opr.: H.Lulewicz, A.Rachuba, Kórnik 1994, s.241. (dalej cyt.: *Urzędnicy...*)

BUWil., F57 B53-42, s.1033-1034.

*Stan kościołów...*, w: *Litwa i Ruś*, 1912, t.1, z.3, s.164.

BUWil., F57 B53-42, s.1036-1037; *Urzędnicy...*, s.215.

*Stan kościołów...*, w: *Litwa i Ruś*, 1912, t.1, z.3, s.164.

W.Zawalniuk, *Sanktuarium na Białorusi. Budław*, Mińsk 1993, s.25.

Tamże; J.A.Chrapowicki, *Diariusz*, opr. T.Wasilewski, cz.2, Warszawa 1988, s.76; *Urzędnicy...*, s.201.

BUWil., F57 B53-42, s.618-629.

*Stan kościołów...*, w: *Litwa i Ruś*, 1912, t.1, z.3, s.163.

*Stan kościołów...*, w: *Litwa i Ruś*, 1912, t.1, z.3, s.163-164.

*Materiał historycznego do dziejów rocznych* czyli kroniki litewsko-katolickiego Kościoła, a szczególnie wileńskiej diecezji z akt kapituły katedralnej oraz koncyktora wileńskiego i rozmaitych dokumentów oryginalnych przez ks. Mamerta z Fulsztyna Herbuta... zebranego, t.2, rkps. Archiwum Diecezjalne we Włocławku, k.218.

J.Obst, *Freski w kościele mścisławskim*, w: *Litwa i Ruś*, t.II, z.1, 1912.

*Stan kościołów...*, w: *Litwa i Ruś*, 1912, t.1, z.3, s.163.

J.A.Chrapowicki, *Diariusz*, opr. T.Wasilewski, cz.1, Warszawa 1978, s.483. (dalej cyt.: J.A.Chrapowicki)

Informacja krótka de orgine obrazu Matki Najświętszej Białynickiej, b.m., b.d.[1761], k.1v-2.

T.Krahel, *Zarys dziejów (archi)diecezji wileńskiej*, w: *Studia Teologiczne*, t.5-6, Białystok-Drohiczyn-Lomża 1986-1987, s.62.

*Wileńska, Nowogródzenna i Białostoczenna za Jana Kazimierza*, opr. B.Zwolski, Wilno 1936, s.29.

*Stan kościołów...*, w: *Litwa i Ruś*, 1912, t.3, z.3, s.213-214. LPAH w Wilnie, 694/1/3970, k.271.

LPAH w Wilnie, 694/1/3970, k.13-13v.

А.Сапунов, *Витебская старина*, т.4, cz.1, Витеbsk 1885, s.165. *Хроніка гісторыі касцёла*, w: *Браслаўскія сшыткі*, 2/1997, s.119

Валеры Вінакураў. Менск.

## Геалагічна спадчына Браслаўшчыны.

Дзяля ўстойлівага развіцця навакольнага асяроддзя і захавання ягоных харэктэрных і ўнікальных прыродных утварэнняў неабходна вызначаць заканікі, помнікі прыроды і іншыя тэрыторыі з ахоўным рэжымам выкарыстаньня. Але проблема захавання такіх утварэнняў да нядайнага часу была знятавана перш за ўсё з элементамі біясфери і ў меншай ступені – підрасфери. У той жа час развіццё навакольнага асяроддзя вынікае не ў адасобленых праявах, а ў сістэме біятэнцэноза з арганічна знатаванымі элементамі жывой і ніжэйшай прыроды, якія ўпльывая адзін на адно, ствараючы натуральны і непаўторны комплекс. Найважнейша асаўлівасць геалагічных утварэнняў, што ўваходзяць у такі комплекс, з'яўляецца працягласць працэсаў, якія іх сферміравалі, ўздзеяннне вялікай колькасці прыродных фактараў, і, што галоўнае, у іх практычнай неадноўнасці. Страна такіх аб'ектаў як агаленіне горных пародаў, ледавіковыя валуны, форма зямной паверхні, што найбольш яскрава адлюстроўваюць будову зямной кары і прыродныя працэсы на

Валеры Вінакураў. Нарадзіўся ў 1941 г. у г. Ташкент. Навуковы супрацоўнік Інстытута геалагічных наук НАН, дырэктар Экспериментальнай базы валуноў. Займаеца геалагічнымі даследаваннямі Браслаўшчыны з 1987 г. Плённа супрацоўнічае з музеем. Удзельнік «Браслаўскіх чытанняў» 1994, 1997 гг.

розных этапах эвалюцыі Зямлі, вядзе да з'яўленыя прафелау у ведах пра мінулае планеты.

Захаваныне адметных геалагічных утварэнняў краіны мае кароткую гісторыю – першы Закон па ахове прыроды быў прыняты толькі ў 1961 г., а першыя дavanaughцца геалагічных аб'ектаў абвешчаны помнікамі прыроды праз трэх гады. Даўгі час новых помнікаў не вызначалі, ці абвяшчалі выпадкова – у 1985 г. такіх помнікаў было 32. Працэс пашырэння геалагічнай спадчыны значна актыўнейшай пасля стварэння ў Мінску Экспериментальнай базы валуну ў ці Парка Камянёў. Пад час працы спецыяльнай экспедыцыі па сбороу экспанатаў для Парка, былі выяўлены выключныя склады, форме і памерах ледавіковыя камлы, якія на месцы існавала пагроза іх далейшаму лёсу, а па тэхнічных прычынах немагчыма было прывезці ў музей. І таму геалагічны музей, у склад якога ўваходзіць Парк, скіраваў свае намаганыя на распрацоўку адпаведнай дакументацыі дзеля абвяшчэння гэтых утварэнняў ахойнымі. Ужо ў 1994 г. у краіне мелася 108 геалагічных помнікаў прыроды.

Між тым аб'екты нежывой прыроды маюць эстэтычную, марфалагічную, палеанталагічную, а часам гістарычную і этнографічную каштоўнасць і таму вывучэнне геалагічных аб'ектаў, як перспектывных помнікаў прыроды, цяпер нарэшце сталі лічыць у нейкім сэнсе прыярытэтным.

Спецыяльныя даследы дазволілі Інстытуту распрацаваць крытэрыі вызначэння геалагічных аб'ектаў у статус ахойных. Асноўнымі паказчыкамі ў ацэнцы прыродных утварэнняў з'яўляюцца разнастайнасць прыродных працэсаў, якія прадстаўлены ў аб'екце, ягоная унікальнасць, шырота адлюстраваныя спецыфічнасці будовы нетраў і рэльефа, навукова-асветніцкае і рэкрэацыйнае значэнне. Сёння даследамі ахоплена нязначная частка Беларусі – 44100 км<sup>2</sup> альбо 25 адміністратyных раёнаў, а ахойная складае толькі 1618 км<sup>2</sup>, ці каля 1% агульнай плошчы краіны. Сярод ахойных 465-ці геалагічных аб'ектаў, якія ўжо маюць юрыдычны статус помнікаў, 60% складаюць ледавіковыя валуны (279 адзінак), 33% – геолаг-геамарфалагічныя заказнікі і помнікі прыроды (155), 7% – агаленіні рэдкіх горных пародаў (33). Для гэтых аб'ектаў распрацаваны спецыяльныя паштарты, дзе адлюстраваны больш за 50 іхніх галоўных паказчыкаў, фізічныя параметры і іншыя адметныя рысы. Існуючая сетка ахойных геалагічных аб'ектаў і тэрыторыяў з'яўляецца плёнам карпатлівай і напружанай працы геалагічнага музея і супольных выслікаў многіх супрацоўнікаў Інстытута, а таксама навукоўцаў Інстытута гісторыі.

Па колькасці ахойных геалагічных аб'ектаў Беларусь усё ўшчэцца саступае суседнім краінам. Сёння ў Еўропы створана дастаткова ўстойлівая сетка геалагічнай спадчыны. Так, Украіна мае каля 1000 геалагічных помнікаў прыроды, краіны Балтыі больш за 1300. У Польшчы, плошча якой толькі на трэць большая за нашу, амаль 22% тэрыторыі з'яўляецца ахойной (67 тыс.км<sup>2</sup>). Тут вызначана 2329 геалагічных аб'ектаў, сярод якіх 17 нацыянальных паркаў, 1035 прыродных заказнікаў, 327 помнікаў, 950 ахойных ледавіковых валуноў.

Як вядома, Браслаўскае ўзвышша з'яўляецца эталоннай тэрыторыяй краявога ледавіковага рэльефу. Амаль палова Браслаўшчыны апошній трапіла пад узьдзеяніне ільдоў паазёрскага зледзянення. Гэты час, прыкладна 14-15 тыс. год таму, атрымаў нават адмысловую назуву – браслаўская стадыя паазёрскага зледзянення. Доследамі ўсталівана, што ў гэтую стадыю ледавік рухаўся з паўночнага-захаду на паўднёвы-ўсход. Рэльеф ўзвышша стварыўся пры дэградацыі відзяўскага і браслаўскага языкаў усходне-латвійскай лопасці чудскага ледавіковага патоку.

Разнастайнія каштоўныя прыродныя ўтварэнні Браслаўшчыны. І што прыемна, дзякуючы намаганыям мясцовых уладаў тут захоўваецца 21 геалагічны (мінералаг-петраграфічны) помнік прыроды – ледавіковыя валуны і адзін геамарфалагічны помнік – выдатнейшы Слабодкаўскі оз, а таксама створаны Нацыянальны парк (Табліца 1). У рамках ДНТП "Прыродакарыстаныне і ахова навакольнага асяроддзя" Інстытут геалагічных навук дэталёва даследаваў тэрыторыю раёна, выявіў і вывучыў 21 новае адметнае прыроднае ўтварэнне. Восем з іх месціцца ў межах Нацыянальнага парка і былі вылучаны з-за выключнасці, эталоннасці будовы, маліётнічнасці і эстэтычнага хараства. А таксама ўшчэцца і таму, што хаця тэрыторыя парку мае ахойны статус, дзе-нідзе на ёй адзначана аздоба ўзьдзеяння на прыроду. Напрыклад, пракладзеная да Гары Маяк новая дарога адчуваўна змяніла навакольны ландшафт ля в.Кезікі. Была парушана і зынішчана частка камавага комплексу, які тут месціцца. Гэтае недараўальна. Сёння ва ўсім съвеце аўтастрады нават у звычайных месцах пракладаюць з улікам экалагічных патрабаванняў, іншымі словамі так, каб яны ўпісваліся ў рэльеф. Не разбураў формы ландшафта, а наадварот падкрэслівалі ягоныя адметнасці. Тут жа зроблена тое, што ў любога спецыяліста дарожніка, эколага ці геолага выклікае толькі абурэнне. Адміністрацыя парка варта больш пільна сачыць за тэрыторыю. Апрача таго, мы адмыслова толькі часткова закранулі парк, таму, што хацелі паказаць, які цікавы прыродны ўтварэнні тут месціцца і тым ня менш яны ніяк не вызначаны ні ў прасторы, ні на аглядальных картах. На наш погляд, уся тэрыторыя парку мусіць быць дэталёва падзеленая на асобныя геалагічныя элементы і кропкі, якія б з'яўліся галоўнымі пры складаныні турыстычных, аздараўляльных і пазнавальных маршрутаў для розных узроставых групаў наведальнікаў. Людзям гэтае вельмі цікава і яны прайдзяць вялікую дапытлівасць да спецыяльна акрэсленых месцаў парка. Напрыклад, за нейкую гадзіну, што мы працаваў побач з Гарой Маяк, не зважаючы на кепскае надвор'е, больш за трыццаць маладых людзей наведалі аглядальную пляцоўку. Хаця, дарэчы, трэба адзначыць і не зусім правільную трактоўку тэкста, які змешчаны пры ўваходзе да Гары. Большая частка новых аб'ектаў знаходзіцца па-за межамі парка і гэта паказвае, што ўсталіваныя межы парка праведзены, на наш погляд, без уліку геамарфалагічных асаблівасціў Браслаўшчыны. Калі зрабілі вялікі, вельмі станоўчы крок і стварылі Нацыянальны парк, дык і межы яго трэба было бы ўсталіваць больш пісменна з улікам геалагічных асаблівасціў раёну.

Сярод разнастайных прыродных аб'ектаў, якія вызначаныя дзеля далейшага захавання, трох ландшафтных геамарфалагічных заказнікі – Едагальская града з гарой Пакруша, Муйсайскі звонец і Янэльская катлавіна, дзесяць геамарфалагічных помнікаў – Біцюнскі камавы масіў, Маскавіцкая камы, Думарышкінская пагоркі, Озавы грады "Баркуновы Горы", Пузавіцкая кальцавая структура "Абадак", Субоцішская пагоркі, найніжэйшая кропка паўночнай Беларусі "Фядорынкі", найвышэйшая пагоркі Браслаўшчыны "Смулькі", Струсянскі кам "Баханок", і восем геалагічных помнікаў прыроды – розныя па складу буйныя ледавіковыя валуны. Таксама дэталёва дакументаваная Слабодкаўская озовая града, якая з-за выразнай, эталоннай і кампактнай добра захаванай формы працягаваная да пераводу ў ранг помніка рэспубліканскага значэння.

Варта спыніца на некаторых адметнасціях гэтых незвычайных і прыгожых прыродных утварэнняў. У паўночна-заходній часткі раёна, на поўдзень ад воз.Муйса месціца **ЕДАГАЛЬСКАЯ ГРАДА З ГАРОЙ ПАКРУША**, якая ўяўляе канцова-марэнную граду радыальнаага тыпу. Вельмі ўражвае агульны выгляд грады – яна ўзвышаецца над акалючымі паніжэннямі на 25-30 м, мае стромкія схілы да  $40^{\circ}$ , прымыкаючыя хвалістымі грэбенемі і акруглую, месцамі плоскую вяршыню. На поўдні да яе далучаецца больш нізкая маргінальная града ідэальна прамалінейнай формы. Рэдкую сярод ледавіковага рэльефа з'яву ўяўляе комплекс – маргінальная і радыальная канцова-марэнная грады злучаючыя пад прымым вуглом. Едагальская града ўтварылася ў выніку акумулятыўнай дзеянасці ледавіковага покрыва 15-14 тыс. гадоў таму, выдатна захавалася ў рэльефе і мае класічныя вельмі выразныя абрывы. Незвычайна высокая для паўночнай Беларусі Едагальская града і прымыкаючыя пагоркі ў спалучэнні з навакольнымі азёрамі Дрысвяты, Аbole, Ілайцы і інш. надаюць гэтай тэрыторыі асаблівую малаяўнічасть. Пагорак калі хутара Уладзіславова месціцы называють Замкавай Гарой, і сцвярджаюць, што тут некалі стаў замак. Гэтыя звесткі мусіць быць падставаю дзяля спецыяльных археалагічных доследаў.

На поўнач ад воз.Муйса месціца надзвычай рэдкая ў Беларусі разнастайнасць форм рэльефу так званы **МУЙСАУСКІ ЗВОНЕЦ**. Асаблівую цікавасць гэтай формы ўяўляе платападобны плоскавяршыны пагорак, які ўзвышаецца на 28,3 м над ўзроўнем вады ў воз.Муйса. У літаратуре неаднойчы прадказвалі магчымасць наяўнасці такіх элементаў рэльефа ў краіне, але пры дэталёвых доследах выяўлялася іншая будова падобных формаў. Муйсаўскі звонец, як было ўжо адзначана, выглядае як плата з плоскай, столападобнай азёрна-акумулятыўнай слабанахіленай на паўночны-захад паверхні і схіламі стромкасцю  $30-40^{\circ}$ . Такую стромкасць схілаў утвараюць абразійныя ўчасткі звонца, звернутыя да воз. Муйса. Паверхню плато складаюць азёрна-ледавіковыя слаяватыя блізкія да стужкавых пластичных глін.

Муйсаўскі звонец узік ад 15 да 13 тыс. гадоў таму калі раставалі вялізныя камлыгі лёду, часам пахаваныя пад невялікім слоем наносаў. Пры дэградацыі адной з камлыгай ў паніжэннях яе паверхні стварылася ледавіковое возера. Месцазнаходжанье возера супала з месцам размяшчэння марэннага пагорка ў падледным рэльефе. Па меры раставання лёду ў возеры назапашваліся стужкавыя гліны, а па канчатковым ягоным знікненні сфарміраваўся інверсійны рэльеф. Адклады ледавіковага возера надбудавалі той пагорак, азёрна-ледавіковыя гліны згладзілі няроўнасці яго паверхні і ўтварылі больш высокі пагорак з платападобнай паверхні. Канчатковое раставання лёду ў навакольнай прасторы прывяло да ўзікнення гляциякарстовых паніжэнняў. Воды воз.Муйса занілі саме глыбокое з іх. Муйсаўскі звонец з'яўляецца вельмі рэдкай формай ледавіковага рэльефа на тэрыторыі Беларусі і мае вялікае наўкувое значэнне.

На паўднёвым заходзе раёна паміж азёрамі Прутас, Глутас і Прудунелі месціца комплекс ізаляваных пагоракаў – **БІЦОНСКІ КАМАВЫ МАСІЎ**. У морфаметрычных адносінах пагоркі з'яўляюцца адасобленымі формамі з акруглай слабапукатай вяршынай, радзей маюць формы блізкія да озай. Пераважны накірунак доўгіх восьей пагоркаў і паніжэнняў з азёрнымі катлінамі арыентаваны на паўднёвы-ўсход. Такі накірунак звязаны з існаваннем грандыёзных лагчынаў ледавіковага выворвання і размыву паміж азёрамі Прутас і Відзкае. На днішчы і схілах лагчынаў месціца камавы масіў. Найвышэйшы пагорак масіва – Гара Варпэц. На 24 м яна ўзвышаецца над ўзроўнем вады ў воз.Глутас і мае акруглую вяршыню. Марфалагічная будова камавага масіва найбольш тыповая для падобных формаў паласы паазёрскага зледзянення. Такія формы ўтварыліся ад 15 да 13 тыс. гадоў таму, калі ў паніжэннях пасля ледавіка засталіся палі нерухомага (мёртвага) лёду. Раставаньне лёду прывяло да ўзікнення інверсійнага рэльефу – паніжэнняў на месцы суцэльных палёў лёду і камавых пагоркаў на месцы ледавіковых трэшчынаў і буйных пячораў у лёдзе. Менавіта ў ледавіковых пячорах сферміраваўся гэты масіў – пра што сведчыць наяўнасць марэнных накрывак у пагоркаў. Формы Біцёнскага камавага масіва адлюстроўваюць гісторыю дэградацыі паазёрскага ледавіковага покрыва, і гэтае важна для рэканструкцыі геалагічных працэсаў і палеагеографічных абставін, якія дзеянічалі ў заключную фазу існавання ледавіка.

Вялікую цікавасць уяўляе **ПУЗАВІЦКАЯ КАЛЬЦАВАЯ СТРУКТУРА – АБАДОК**, што месціца за 400 м на паўднёвы-захад ад в.Пузавічы, Опсаўскага сельсавету. Структура ўяўляе амаль ідэальны кальцавы вал да 200 м у дыяметры, які ўзнімаецца над паверхніяй балотнага масіва на 2,5 м. Па ўсёй даўжыні вал мае шырыню 20 м, раўнамерна пукатую вяршыню, роўны грэбень. Унутраныя і знешнія схілы нахілены пад вуглом  $20^{\circ}$ . У сярэдзіне структуры адзначана забалочаная плошча з невялікім узняццем паверхні ў цэнтры, што з'яўляецца прыкметай балота ўерхавога тыпу. Кальцавы вал складзены з марэнных адкладаў. Балотныя масівы акалююць марэнныя пагоркі вышынёй  $10-15$  м. Паходжанье кальцавой формы адзначана вызначыць пакуль цяжка. Можна дапусціць, што яна стварылася пасля раставання вялізной камлыгі мёртвага лёду, або гэта рэшткі пінга, унікальная для Беларусі форма рэльефа, якое ўтварылася пасля канчатковай дэградацыі шматгадовай мерзлаты. Таксама не выключана, што гэта вынік падзення метэрты. Якая з гэтых гіпотэз засправедлівай супадае з пакуль не выяўлена, часы яе ўтварэння могуць быць рознымі. У тым выпадку, калі генэзіс структуры звязаны з нерухомым (мёртвым) лёдам, то тады яе сферміраванье магло адбыцца ў інтэрвале ад 15 да 13 тыс. гадоў таму. Узрост структуры, разглядаемай у якасці рэштак пінга, можа быць больш маладзейшым – калі 10 тыс.гадоў. Калі дапусціць, што гэта метэртыны кратар, то час узікнення формы не выключае і галацэнавы ўзрост.

На паўднёва-заходнім беразе возера Струста паміж в.Струста і Гусараўшчына месціца **СТРУСЦІАНСКІ КАМ (БАХАНОК)** – жамчужына ўсяго Беларускага Паазер'я і Браслаўскай грады ў прыватнасці. Гэта акруглы і высокі пагорак са слаба пукатую вяршынай і стромкімі схіламі ( $30^{\circ}$ ), якія на ўсходзе з боку воз.Струста дасягаюць  $50^{\circ}$ . У пагорка адносна невялікія памеры: дыяметр падэшвы роўны 150 м, вяршыні – каля 20, адносная вышыня – 20,2 м, але выглядае ён вельмі эфектнай. Гэта прыклад кампактнага камавага пагорка тыповай для часу паазёрскага зледзянення формы. Месцовая называе Струсціанска кама – "Баханок" або "Французская Гара", ці "Чортава Гара". Захаваліся саланы пра яе. У адных расказваюць, што нібыта ў гары закапаны скарб. Другое сцвярджае, што Гару нанаслі ботамі саланы, але праведзеныя археалагічныя доследы ўстанавілі, што Гара не з'яўляецца гарадзішчам. Радзівіл

спраўлялі Купалле. Струсцянскі кам месціца ў межах Нацыянальнага парка, але нік і нідзе не пазначаны. Варта падкрэсліць, што рэкреацыйны патэнцыял Струсцянскага кама, як і іншых адметных формаў рэльефа Нацыянальнага парка не выкарыстоўваецца, ці выкарыстоўваецца ў нязначнай ступені.

За 0,3 км на поўдзень ад в.Юравічы і за 2 км на поўнач ад в.Арцёмавічы, на схіле озывай грады, якая часткова знішчана жвіровым кар'ерам, захавалася буйная камлыга фінскага граніта рапаківі – **ЮРАВІЦКІ ВЯЛІКІ КАМЕНЬ**, дарэчы другая па памерах. Яна прынесена ледавіком прыкладна 20-18 тыс. гадоў таму з паўднёва-заходняй Фінляндый. Камлыга з'яўляецца адметным прыродным утварэннем, належыць да кірунага тыпу, мае буйныя памеры, характэрную і тыповую форму і вельмі відовішчны выгляд.

За 0,7 км на поўдзень ад в.Пузавічы побач (0,2 км) з Кальцавой структурай "АБАДОК" на паўднёва-заходнім схіле марэннай грады захавалася цікавая камлыга граніта-гнейса, якая з усіх бакоў абкапаная. Месціцы распавядаюць, што **ПУЗАВІЦКІ ВЯЛІКІ КАМЕНЬ** заўсёды меў сляды падкопвання. Некаторыя сцвярджаюць, што гэта капаюць скарбашукальнікі, а іншыя са здзіўленнем кажуць: чамусьці тут капаюць капытамі каровы, калі іх прыводзяць сюды пасыўніца. Абедзіве гэтая прычыны паказваюць на былое культавае значэнне валуна. Хутчэй за ёсё тут было язычніцкае капішча прысвечанае богу Вялесу (таму і захаваліся паданні пра незвычайні паводзіны кароваў). Да і ўспаміны пра скарбашукальнікаў укосна паказваюць, што пад час абраду, якія здзяснялі язычнікі ля каменя, учыняліся нейкія таямнічыя дзеі. Менавіта з-за гэтых абраду, незразумелыя для звычайных людзей, лічылі, што тут хаваюць скарбы.

За 2,8 км на поўнеч ад в.Спрынды і за 1 км на поўнеч ад вёскі Калыбкі ва ўрочышчы Панкі захавалася буйная камлыга аландскага граніта рапаківі, кірунага складу, выразнай формы ледавіковай апрацоўкі і буйных памераў. Яна мае адзіную ў Беларусі назуву **ПРАДАДЗЕНЫ КАМЕНЬ**. Месціцы расказваюць, што гадоў 150-200 таму на гэтай зямлі жылі багатыя людзі Лабэцкія. Адзін чалавек захацеў купіць для млына гэты камень. Ён выплаціў Лабэцкім патрабўныя гроши – 10 ці 20 рублёў, між іншым у тых часах гэта быў кошт дзвух кароваў, і спрабаваў вывезці камень. Прыгнаў коняў, зачапіў прылады але, як ні намагаліся, выцягнуць камені не здолелі.

Існуючыя помнікі прыроды ледавіковыя валуны вызначаюцца ня толькі геалагічным але і гісторычным значэннем для краю і сярод іх захоўваюцца Вялікія камяні, камяні з адзнакамі (надпісам і ямкамі), Чортавыя камяні, Камяні Воласа, Пастуши, Цудадзейны. Пра гэтыя валуны было даведзена на Чытаньнях'94 і таксама даволі поўнае апісаныне надрукаванае ў книзе "Памяць". Таму варта дадаць новыя выяўленыя рысы і звесткі. Так на вядомай камлызе фінскага граніта рапаківі **МАРЦІН КАМЕНЬ**, якая захоўваецца ля в.Лайбуні Відзайскага сельсавету, упершыню выяўлены два паглыбленыні. На вяршыні зарэгістравана съферападобная выемка да 6 см і 10-13 см папярочнікам з добра адшліфаванымі съценкамі. За 2 м на ўсход ад папярэдній на верхній роўніцы ёсьць япчэ адна падобная ямка. Паглыбленыні належыць да групы так званых міскападобных выемак і былі высечаны, па меркаванні латыскіх дасьледчыкаў, прыкладна ў 1 тысячагоддзі н.э. для правядзення культавых абраду. Камлыга называюць "Марцін камень" таму, што раней зямля дзе яна ляжыць, належала спадару Марціну. Але, калі спадар меў імя Марцін, то назва каменя будзе Марцінаў. Магчыма, што назва каменя неяк звязана з імем Марта – гэтае патрабуе ўдакладнення.

Вядомыя трэх камлыгі ля в.Сілавічы, Ст.Дворышча і Пашавічы абацульняе наяўнасць на верхніх роўніцах паўсферичных выемак глыбінёю 2-3 і папярочнікам 4-5 см, якія адзначаны ў рознай колькасці. Знаходкі валуноў з паглыбленынімі ў 1994 г. былі ўнікальнымі – раней такіх камяніеў ў нашай краіне не вызначалі. У Еўропе зафіксавана шмат валуноў з падобнымі паглыбленынімі. Часцей яны ляжаць недалёка ад пахаваньняў, якія адбыліся за 2-2,5 тыс.год таму, і мяркуеца, што ямкі рабілі ў тых часах і тады ж на камнях учынялі абрады пакланенія продкам, богу сонца, альбо багам урадлівасці. Мажліва, што ямкі высякалі трывалымі предметамі (касьцямі ці каменямі) дзеля таго, каб наліць у іх тлушчу ці алею, усталяваць кнот і запаліць агонь. Сёньня напая картатэка ўтрымлівае звесткі пра 24 такія валуны ў дзесяці раёнах краіны і арэал распаўсюджвання іх ў Беларусі дазваляе значна ўдакладніць межы рассяялення балцікіх (фіна-вугорскіх) пляменаў, у якіх існаваў звычай рабіць такія ямкі.

Вядомы адметны валун аландскага граніту рапаківі, які захоўваецца на верхніх роўніцах называюць **ЧАРОЎНЫМ або ЦУДАДЗЕЙНЫМ КАМЯНЕМ**: Тут бачылі трох вершнікаў, якія раптоўна з'яўляюцца і пужаюць людзей, можа здацца лясны пажар, пачудзіцца брэх сабакаў. З-за легенды пра тое, што пад ім пахаваны гаршчок з золатам, сёньня валун ляжыць ў глыбокай яме – так шукалі, але не знайшлі той скарб.

За 1 км на поўдзень ад в.Даныкі і за 0,5 км на поўнеч ад воз.Волас, сярод балоцістага асяроддзя захоўваецца буйная камлыга фінскага граніта рапаківі **ВОЛАС-КАМЕНЬ**. Парода моцна выветраная – валун літаральна рассыпаецца на жарству – кавалачкі крышталеў палівога шпату і гэтым быццам сцвярджае сваю назуву – рапаківі ў перакладзе з фінскай азначае гнілы ("рапа") камень ("ківі"). Тубыльцы ўпэўненыя, што такім каменем стаў з-за таго, што "Пярун часта ў яго б'e". Але разбураеца камлыга таму, што пры пераносе ў целе ледавіка заходзілася хутчэй за ёсё ў актыўнай ніжнай зоне і пазнала моцны ціск ледавіковай масы. У в.Луні расказаі, што часцяком спадар Гедровец пасыўў ля валуна сваіх свіньяў. Аднойчы тых началі падкопвацца пад камлыгу і раптам Гедровец убачыў як там непшта бліснула. Ён сам узяўся за справу і выкапаў каштоўнасць, што быў схаваны французамі. Гедровец узяў тых скарбы (як кажуць золата) і праз нейкі час з'ехаў за мяжую. Такім чынам "Волас-Камень" можна з упэўненасцю аднесці і да скарбовых камяніеў. Але хутчэй за ёсё тут яшчэ ў мінулым стагоддзі існавала язычніцкае капішча, і тое што трапіла ў руکі Гядроўцу, звычайнай ахвяры людзей, якія прыносілі да бoga Вялеса (Воласа) – ахвярніка свойскай жывёлы. Нездарма менавіта свінны спачатку выкапалі скарбы.

Такім чынам, усе пералічаныя геалагічныя ўтварэнні вельмі важныя не толькі з навуковага пункту гледжаньня, але каштоўныя і як унікальныя, характэрныя і тыповыя элементы прыроды Браслаўшчыны. Захаваныне гэтых аўтэнтаў будзе спрыяць пашырэнню геалагічнай спадчыны як раёна, так і краіны, мець рэкреацыйнае значэнне, садзейнічаць павышэнню культурнага ўзроўня насельніцтва і развіццю турыстычнай справы.

Схема размяшчэння ўнікальных геалагічных і геамарфалагічных аб'ектаў Браслаўшчыны.




Таблица 1

УНІКАЛЬНЫЯ ГЕАЛАГЧНЫЯ І ГЕАМАРФАЛАГЧНЫЯ АБ'ЕКТЫ  
БРАСЛАЎСКАГА РАЁНА

| № па схеме                                               | Назва прыроднага аб'екта (плошча, даўжыня)              | Месца находжанне аб'екта:<br>назва вёскі і сельсавета             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ландшафтная геолаго-геомарфологическая заказникі прыроды |                                                         |                                                                   |
| 1.                                                       | Едагальская Града з Гарой Пакрушы ( $12 \text{ km}^2$ ) | Хут. Едагале, Уладзіславава, Ілгайцы, Опсаўскі сельсавет          |
| 2.                                                       | Муйсайскі Звонец ( $1,6 \text{ km}^2$ )                 | Вв. Рычаны, Міхалінка, Мінкавічы, Межансі с/с                     |
| 3.                                                       | Янэльская катлавіна ( $1,5 \text{ km}^2$ )              | Вв. Войса, Ісачкі, Трыбухі, хут. Залесны, Друйскі пасялковы савет |

*Геамфілагічныя пам'ікі прыроды*

|     |                                                                                               |         |                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | Слабодкаўская Озава Града (2,8 км <sup>2</sup> )                                              | існуючы | В.Слабодка, Слабодкаўскі с/с                                                                                                         |
| 5.  | Біцюнскі камавы масіў (1,1 км <sup>2</sup> )                                                  |         | В.Біцюны, хут.Манюкі, Відзаўскі с/с                                                                                                  |
| 6.  | Маскавіцкая Камы (1,1 км <sup>2</sup> )                                                       |         | Вв.Маскавіцы, Рацоны, Слабодкаўскі с/с                                                                                               |
| 7.  | Думарышкінскія Пагоркі (1 км <sup>2</sup> )                                                   |         | Хут.Думарышкі /Калыбкі/, /Казлы/, /Шэкі/, Плюсаўскі с/с                                                                              |
| 8.  | Баркуновы Горы (Озавыя Грады) (0,9 км <sup>2</sup> )                                          |         | В.Лявонапаль, хут.Чорны Засценак, Белы Засценак, Відзаўскі с/с                                                                       |
| 9.  | Пузавіцкая кальцавая структура – Абадок (0,8 км <sup>2</sup> )                                |         | Вв.Пузавічы, Чарнікі, Опсаўскі с/с                                                                                                   |
| 10. | Субоцішская Пагоркі (0,8 км <sup>2</sup> )                                                    |         | В.Мяжаны, хут.Мілонцы, Мяжанскі с/с                                                                                                  |
| 11. | Найніжшая кропка паўночнай Беларусі Фядорыні (97,7 м над узроўнем мора; 0,4 км <sup>2</sup> ) |         | Хут.Стэфанава, Шафранава, Фядорыні і мяжою з Латвія (в.Робежцеплініекі), Друйскі с/с, землі Дзяржземзапасу, левы бераг р.Зах.Дзвіна, |
| 12. | Струсцянскі Кам (Баханок) (0,4 км <sup>2</sup> )                                              |         | Вв.Струста, Гусараўшчына, Зарацкі с/с                                                                                                |
| 13. | Найвышэйшая Пагоркі Браслаўшчыны Смулькі (210,6 м над узроўнем мора; 0,2 км <sup>2</sup> )    |         | В.Смулькі, Друйскі с/с                                                                                                               |

*Геаграфічныя (мінерала-петрафафічныя) пам'ікі прыроды*

|     |                                                     |      |                                      |
|-----|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 14. | Юравіцкі Вялікі Камень (4,6 м)                      |      | В.Юравічы, Опсаўскі с/с              |
| 15. | Аколіцкі Вялікі Камень (4,4 м)                      |      | В.Аколіца, Ахрэмайскі с/с            |
| 16. | Пузавіцкі Вялікі Камень (4,2 м)                     |      | В.Пузавічы, Опсаўскі с/с             |
| 17. | Прададзены Камень думарышкінскі (3,4 м)             |      | В.Думарышкі /Калыбкі/, Плюсаўскі с/с |
| 18. | Едагальскі Вялікі Камень (3,3 м)                    |      | В.Едагале, Опсаўскі с/с              |
| 19. | Лейшаўскі Вялікі Камень (3,5 м)                     |      | В.Агоні, Слабодкаўскі с/с            |
| 20. | Камень-Следавік думарышкінскі (2,9 м)               |      | В.Думарышкі /Калыбкі/, Плюсаўскі с/с |
| 21. | Крэўняўскі Валун (2,7 м)                            |      | В.Крэўня, Слабодкаўскі с/с           |
| 22. | Браслаўскі Вялікі Камень (4,9 м)                    | існ. | В.Дзехіяры, Ахрэмайскі с/с           |
| 23. | Струстаўскі Камень з надпісам (4,5 м)               | існ. | В.Струста, Плюсаўскі с/с             |
| 24. | Краснагорскі Вялікі Камень з групаю валуноў (4,4 м) | існ. | В.Краснагорка, Плюсаўскі с/с         |
| 25. | Чортай Камень рычаўскі (4,2 м)                      | існ. | В.Анісімавічы, Мяжанскі с/с          |
| 26. | Марцін Камень лайбуноўскі (4,1 м)                   | існ. | В.Лайбуны, Відзаўскі с/с             |
| 27. | Сілавіцкі Камень з ямкаю (3,9 м)                    | існ. | В.Сілавічы, Відзаўскі с/с            |
| 28. | Пастухоў Камені варапаншчынскі (3,8 м)              | існ. | В.Варапаншчына, Ціщэркаўскі с/с      |
| 29. | Старадворышчанскі ямкавы камень (3,8 м)             | існ. | В.Старое Дворышча, Відзаўскі с/с     |
| 30. | Воласкі Камень (3,7 м)                              | існ. | В.Данькі, Плюсаўскі с/с              |
| 31. | Мяжанскі Вялікі Камень (3,6 м)                      | існ. | В.Мяжаны, цэнтр сельсавета           |
| 32. | Чортай Камень багданаўскі (3,4 м)                   | існ. | В.Багданава, Далёцкі с/с             |
| 33. | Анісімавіцкі Вялікі Камень (3,6 м)                  | існ. | В.Анісімавічы, Мяжанскі с/с          |
| 34. | Дудальскі Вялікі Камень (3,5 м)                     | існ. | В.Дудалі, Плюсаўскі с/с              |
| 35. | Каровін Камень чарнішкіўскі (3,4 м)                 | існ. | В.Чарнішкі, Плюсаўскі с/с            |
| 36. | Іказненскі Вялікі Камень (3,3 м)                    | існ. | В.Іказнь, Ціщэркаўскі с/с            |
| 37. | Булеўскі Вялікі Камень (3,2 м)                      | існ. | В.Булеўцы, Ціщэркаўскі с/с           |
| 38. | Чортай Камень якубянскі (3,2 м)                     | існ. | В.Якубінцы, Плюсаўскі с/с            |
| 39. | Агоняўскі Вялікі Камень (3,1 м)                     | існ. | В.Агоні, Слабодкаўскі с/с            |
| 40. | Лявошкінскі Вялікі Камень (3 м)                     | існ. | В.Лявошкі, Слабодкаўскі с/с          |
| 41. | Чароўны Камень сташэліцкі (1,8 м)                   | існ. | В.Сташэлішкі, Далёцкі с/с            |
| 42. | Пашэвіцкі ямкавы камень (1,4 м)                     | існ. | В.Пашэвічы, Дрысвяцкі с/с            |

Віталь Галубовіч .Полацк.

**Кнігі запісаў метрыкі Вялікага Княства Літоўскага першай паловы XVII стагоддзя як крыніца па гісторыі Браслаўшчыны.**

Даследаванне гісторыі беларускіх земляў ужо некалькі стагоддзяў шчыльна звязана з паралельнай распрацоўкай матэрыялаў архіва канцылярыі Вялікага Княства Літоўскага. Заканамерным у сувязі з гэтым з'яўляецца тое, што істотнейшыя зруші ў працэсе становлення беларускай гісторыографіі вынікаюць з паглыбленнага вывучэння метрыкі. Метрыка, як комплекс гістарычных крыніц XIV-XVIII стст., безумоўна, мае першазначную каштоўнасць. Гэта абумоўлена, найперш, разнастайнасцю кампетэнцыі і функцый канцылярыі Вялікага Княства Літоўскага, у сферу дзеянасці

*Віталь Галубовіч. Нарадзіўся ў 1974 г. у г.Гродна. Старэйши выкладчык кафедры гісторыі і сацыялогіі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Займае цэнтральную позіцыю ў науцкіх і практычных даследаваннях па гісторыі Беларусі XVII-XVIII стст.*

якой уваходзіла фіксацыя і захаванне вялікакняскіх волевыяўленняў (прывілею, пацверджанні і г.д.). З іншага боку, нельга не з'яўжыць, што метрыка, па меньшай меры, пэўныя віды кніг, утрымлівае адносна аднастайныя па форме і зместу дакументы, а гэта дае магчымасць праводзіць сістэматызацыю матэрыяла.

Не гледзячы на амаль 200-гадовую традыцыю вывучэння і публікацыі, да поўнага разумення гісторыкамі эвалюцыі і структуры метрыкі яшчэ далека. Асабліва гэта датычыцца метрыкі XVII-XVIII стст. Частка архіва канцыляры ВКЛ, якая сфармавалася за гэты перыяд складае большую яго палову: з усіх 190 кніг запісаў метрыкі 105 запісана ў XVII-XVIII стст., з 308 кніг судовых спраў - 234, з 37 кніг публічных спраў - 27.

Адным з відаў кніг метрыкі першай паловы XVII ст., якія недастаткова вывучаны, застаюцца кнігі запісаў. Апускаючы прычыны такога становішча, адзначым, што непасрэдным следствам гэтага было і застаецца зараз адставанне беларускай гісторыяграфіі не толькі ў даследаванні агульных праблем мінулага ВКЛ, але, што не менш важка, ў напрамку актуалізацыі мікрагістарычных даследаванняў.

Дадзены матэрыял з'яўляецца першай спробай запоўніць інфармацыйны вакуум што да зместу кніг запісаў першай паловы XVII ст. па гісторыі Браслаўшчыны, а дакладней, былога Браслаўскага павета Віленскага ваяводства ВКЛ. Адначасова на прыкладзе Браслаўскага павета стане магчымым правядзенне сістэматызацыі асноўных відаў дакументаў, якія сустракаюцца ў кнігах запісаў, і высвяtleнне іх каштоўнасць як крыніц.

За перыяд з 1599 г. па 1648 г. у складзе метрыкі захавалася 38 кніг запісаў (№ 85-122), сярод якіх кнігі запісаў 87, 90, 97, 98, 101, 105, 108, 116 утрымліваюць смаленскія, северскія і лівонскія дакументы.

Матэрыял па гісторыі Браслаўшчыны з кніг запісаў можна падзяліць на дзве асноўныя групы: па-першае, гэта прывілеі на пасады ў Браслаўскім павеце, па-другое, наданні, пацверджанні і пераводы права на валоданне зямельнай маёmacцю. Шэраг дакumentaў можна выкарыстаць падчас вывучэння гісторыі царквы на Браслаўшчыне. На жаль, ніякай інфармацыі, непасрэдна звязанай з Браславам як павятовым цэнтрам, не было выяўлена.

Першая група дакumentaў прадстаўлена 30 прывілеямі на пасады ў Браслаўскім павеце. Некаторыя прывілеі, выдадзеныя яшчэ пры канцы XVI ст., знаходзяцца ў іншых кнігах запісаў<sup>1</sup>. Аналіз дакumentaў дазваляе сцвярджаць, што найчасцей ў першай палове XVII ст. павятовыя пасады займалі Рудаміны-Дусіцкія, Масальскія, Мірскія, Падбярэзскія. Для некаторых браслаўскіх шляхціцаў павятовыя пасады сталі добрым плацдармам для далейшага прасоўвання па службовай лесвіцы. Гэтак з пасады маршала Браслаўскага павета, якую Кшыштраф Рудамін-Дусіцкі займай з 11.III.1630 г. ён перайшоў на вышэйшую пасаду - кашталянню полацкую.<sup>2</sup> Яшчэ адзін Рудамін-Дусіцкі, Пётр, з пасады падстолія браслаўскага, на якой ён затрымаўся ўсяго 14 месяцаў, пераходзіць на пасаду войскага таго ж павету, а праз 3 гады ён ужо браслаўскі павятовы харужы.<sup>3</sup> У 1639 годзе Петр Рудамін-Дусіцкі атрымаў павышэнне і стаў кашталянам дэрптскім, а 30.XII.1643 г. у метрыцы фіксуецца наданне яму кашталянні смаленскай.<sup>4</sup>

Працэс сбліжэння, ці як гаворыцца ў дакumentах, ураўнанне правоў Карона Польскай і ВКЛ, актыўна працягваўся ў часы праўлення Уладзіслава IV Вазы і знайшоў адлюстраванне ў увядзенні новых павятовых пасадаў чэсьніка, падчашага, скарбніка і мечніка па аналогі з Польшчай. Першым чэсьнікам Браслаўскага павета быў зацверджаны Уладзіслав IV Вазам Януш Рудамін-Дусіцкі прывілеем ад 5.XII.1635 г., падчашым Багдан Агінскі прывілеем ад 25.XI.1635 г., скарбнікам Ян Якушэўскі прывілеем ад 10.III.1636 г., а мечнікам Ян Пуцята прывілеем ад 2.V.1636 г.<sup>5</sup>

Павятовую пасаду ў ВКЛ мог атрымаць згодна статуту 1588 г. толькі той шляхціц, які меў аселасць у дадзеным павеце. Прозвішчы шляхціцаў, якія атрымлівалі пасады ў Браслаўскім павеце першай паловы XVII ст. з'яўляюцца для яго дастаткова харектэрнымі, за выключэннем аднаго. У кнігі запісаў № 119 пад 1646 г. без пазначэння дня і месяца ўпісаны прывілей на вайскоўства браслаўскага за паслугі перад дваром Філону Юдыцкаму скарбніку рэчыцкага павета.<sup>6</sup> Што ці хто стаіць за гэтым дакumentам сказаць цяжка.

Асобна трэба адзначыць, што лісты на павятовыя пасады ў шэрагу выпадкаў не толькі ўтрымліваюць дату, але і той ці іншы шляхціц зацвярджаўся каралем, але і дзень правядзення ў павятовым цэнтры, у нашым выпадку ў Браславе, элекцыйнага сойміка абывацелей павету для абрання мясцовых ураднікаў. Такія соймікі адыходзілі ў Браславе напрыклад 7.V.1618 г., 20.VII.1620 г., 28.VII.1621 г., 5.IX.1624 г.<sup>7</sup> Некалькі прывілеі атрымалі браслаўскія павятовыя возны ў першай палове XVII ст. на генеральства дворнае, што таксама зафіксавана ў кнігах запісаў метрыкі.<sup>8</sup>

Найбольш колькасна ў кнігах запісу прадстаўлены дакumentы па гісторыі землеўладання ў Браслаўскім павеце. Браслаўскі павет не з'яўляўся ў гэтым сэнсе нейкім выключэннем, паколькі большасць матэрыялаў кніг запісаў так і не значаць звязаны з зямельнай маёmacцю. З усіх прааналізаваных кніг запісаў было выяўлена 74 разнастайныя дакumentы на зямельную маёmacць у Браслаўскім павеце і 22 наданні браслаўскай шляхце ў іншых паветах ВКЛ.

Спецыфіка матэрыялаў з кніг запісаў, якія датычыцца зямельнай маёmacці заключаецца ў tym, што большасць з іх фіксуе прававыя ўмовы трывання шляхтай дзяржайных земляў у Браслаўскім павеце. Адсюль паходзіць пэўная абмераванасць кніг метрыкі, якія толькі ў выключчных выпадках змяшчаюць матэрыял пра вечыстую маёmacць. Як адзначаў М.Доўнар-Запольскі: «Уся вайсковая і грамадзянская служба (у ВКЛ) абапіралася менавіта на зямлі: вялікі князь раздаваў маёнткі ці розныя ўгоддзі за службу якая выканана ці на ўмовах будучай службы»<sup>9</sup>. Тому, большасць наданняў на зямлю ў Браслаўскім павеце, як і паўсядніца ў ВКЛ, прывязана да асоб, якія аказвалі паслугі дзяржаве і каралю. Гэта маглі быць і простыя жаўнеры, як Станіслаў Сунтайла і Марцін Дарафей<sup>10</sup>, якія ў Браслаўскім павеце атрымалі валокі ці дастаткова высокія ўраднікі, як Вільгельм Данхоф, ваявода паморскі.<sup>11</sup> У цэлым, дзяржайны зямельны фонда цярпеў досыць сур'ёзныя страты ад раздачи земляў, а таму зямельныя наданні ў Браслаўскім павеце зводзіліся да перадачы маёнткаў на дажывотным трыванні ад аднаго шляхціца да другога.

Распайсюджанай з'явай ў ВКЛ першай паловы XVII ст. быў захоп дзяржайных земляў і іх трыванне без аформленнага дазволу. Паколькі «уряд проста не быў у стане аховаць свае ўласныя ўладанні»<sup>12</sup>, то, звычайна той, хто даваў спраўу аб бясправным трыванні пэўнай маёmacці, атрымліваў на яе прывілей. Шэраг дакumentaў фіксуе такую практику і на тэрыторыі Браслаўскага павета. Як правіла, менавіта людзі простага стану, што падкрэліваецца ў дакumentах выразам «post plebeios»<sup>13</sup>, захоплівалі розныя шляхамі земскія добра. Прычынай пазбаўлення іх маёmacці, часам цэльых фальваркаў, была адсутнасць прававых падстаў на валоданне зямлей. З дакumentaў відаць, што канфіскаваная маёmacць

магла доўгі час да гэтага знаходзіцца ў карыстанні людзей простага стану.<sup>14</sup> Побач з прывілеямі на некалькі валок іх нават вёсак, у кнігах запісаў фіксаваліся наданні на староствы ў Браслаўскім павеце: Феліксу Пацу на браслаўскае староства ад 19.XII.1645 г., Абраму Зеновічу на алескае староства ад 14.VII.1633 г.

Сухая актавая мова не заўсёды дае магчымасць даведацца пра прычыны пераходу замельнага трымання ад аднаго шляхціца да другога. Аднак, выключная абставіны справы прымушаюць складальнікаў дакумента пашыраць апавядальную частку. Такім выключэннем для кніг запісаў метрыкі з'яўляецца прывілей канцлеру ВКЛ Льву Сапезе на маёнтак Багдана Пашкевіча Пневіца ў Браслаўскім павеце і маёнтак яго мачахі Росьца ў Полацкім ваяводстве. Сутнасць дадзенай справы ў тым, што Багдан Сямёновіч Пашкевіч, земянін Браслаўскага павета, ўзяў «над право Божае и над право посполітое земскное за жону властыну мачеху свою» Марыну Іванаўну Расіцкую, па смерці ягонага бацькі Сямёна Пашкевіча і «не прыстойне праве в порубстве з нею мешкаеть».<sup>15</sup> За такое «праве паганске малженства», маёнткі Багдана Пашкевіча і Марыны Расіцкай былі перададзены на дажывотным трыманні 17 жніўня 1601 года Льву Сапезе.<sup>16</sup>

Сярод дакументаў кніг запісаў першай паловы XVII ст. пэўны адсотак складаюць упісы, якія непасрэдна датычацца пісторыі царквы на Браслаўшчыне. Адным з відаў дакументаў, якія досьць часта фіксаваюць ў метрыцы былі фундацыі. Такіх дакументаў было выйўлены некалькі. Пад датай 5.VII.1633 г. у кнігі запісаў была ўпісана канфірмацыя фундуша Януша Скуміна Тышкевіча на Браслаўскую Замкавую царкву «*tu titulu zwiażowania Panny Marye*» яго дзедзічнага фальварка Навяцкага за возерам Навятым.<sup>17</sup> У сваю чаргу, Себасціян Мірскі, судзя земскі браслаўскі, перадаў у 1633 г. палову пляца ў Полацку на кляштар Багаяўленскай царквы манаҳам «*relictum greczkoje pod posłuchem wódzkiem*» Владыки Міцілавскага не в уніи будучага».<sup>18</sup> Іншай фундацыяй ад 3.XI.1639 г. прызначалася касцёлу ў мястэчку Дрысвяты. Паколькі касцёл яшчэ ад першай фундацыі меў вельмі нязначныя прыбыткі, Уладзіслаў IV Ваза санкцыянуваў наданне трох валок на гаспадарчыя і культавыя мэты.<sup>19</sup>

Прызначэння на некаторыя царкоўныя пасады таксама фіксаваліся ў кнігах запісаў метрыкі. Так тут можна сустрэць прывілеі на архімандрыцтва браслаўскае ў 1639 г. Іелісею Веліконце, у 1647 г. Мікалаю Мітрафану Дусяцкаму-Сакалінскому.<sup>20</sup>

Асобнае месца займае сярод дакументаў справа 1636 г. паміж троцкім ваяводам Янушам Скуміным Тышкевічам і Пятром Жмулевічам, браслаўскім плябанам.<sup>21</sup> Сутнасць канфлікту - нежаданне браслаўскага старасты аддаваць рыбную дзесяціну, а таксама дзесяціну ад аўса і садавіны, якую збиралі ў Браслаўскім старастве. Канфлікт быў вырашаны дзякуючы віленскаму біскупу Абраму Войне на карысць браслаўскага плябана.<sup>22</sup>

Такім чынам нават гэты, далека на поўны, агляд зместу кніг запісаў першай паловы XVII ст. дазваляе сцвярджаць, што крэйніцазнаўчыя рэсурсы метрыкі дастаткова перспектывныя. Матэрыялы па арганізацыі павятовага жыцця, пісторыі землеўладання і царквы, а таксама іншых праблемах, не гледзячы на іх вузкасціяльную накіраванасць, дапамогуць дэталізаваць невядомыя аспекты мінулага Браслаўшчыны.

#### Крыніцы:

<sup>1</sup> Lulewicz H. Sąd ziemski brzeski w świetle zachowanych ksiąg ziemskich z lat 1603 - 1632 // Miscellanea Historico-Archivistica.t. X, 1999. S. 153-154.

<sup>2</sup> Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, КМФ - 18, вол. 1, спр. 114, аа. 691-692.

<sup>3</sup> НГАБ, КМФ - 18, вол. 1, спр. 93, аа. 305-305 адв., спр. 93, аа. 402, спр. 100, аа. 260-261 адв.

<sup>4</sup> Там жа, спр. 114, аа. 323 адв. - 324.

<sup>5</sup> Там жа, спр. 111, аа. 495-495 адв., аа. 444 адв. - 445 адв., аа. 519-519 адв., аа. 610 - 610 адв.

<sup>6</sup> Там жа, спр. 119, аа. 479 адв. - 480.

<sup>7</sup> Там жа, спр. 93, аа. 181 адв.-182, аа. 327-327 адв., аа. 410-410 адв., спр. 100, аа. 161-161 адв.

<sup>8</sup> Там жа, спр. 91, аа. 342 адв., спр. 100, аа. 314 - 314 адв.

<sup>9</sup> Довнар-Запольскі М. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягелонах. Т. I. Киев, 1901, с. 136.

<sup>10</sup> НГАБ, КМФ - 18, вол. 1, спр. 110, аа. 151 адв. - 152, спр. 118, аа. 126 адв. - 127.

<sup>11</sup> Там жа, спр. 114, аа. 604.

<sup>12</sup> Довнар-Запольскі М. Згаданы твор, с. 343.

<sup>13</sup> НГАБ, КМФ - 18, вол. 1, спр. 110, аа. 189 адв. - 190.

<sup>14</sup> Там жа.

<sup>15</sup> Там жа, спр. 86, аа. 274.

<sup>16</sup> Там жа, аа. 274 адв.

<sup>17</sup> Там жа , спр. 106, аа. 116-116 адв.

<sup>18</sup> Там жа, спр. 110, аа. 107-107 адв.

<sup>19</sup> Там жа, спр. 113, аа. 387-387 адв.

<sup>20</sup> Там жа, аа. 395-396, спр. 119, аа. 1004 адв.- 1005.

<sup>21</sup> Там жа, спр. 112, аа. 59-59 адв.

<sup>22</sup> Там жа, аа. 59-59 адв.

Таблица 1.

| Падкаморы                                                                     | Маршалак                                                                      | Суддзя земскі                                                       | Падсудак земскі                                                          | Пісар земскі                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Да 1617 г. - быў Вільгельм Стэцкевіч + 1616/1617г.                            | Да 1630 г. быў Самсон Падбярэзскі + 1630 г.                                   | Да 1620 г. быў Рыгор Мірскі + 1620 г.                               | Да 1620 г. быў Ян Самсон Падбярэзскі                                     | Да 1618 г. быў Ян Самсон Падбярэзскі                                     |
| 1. Васіль Масальскі 17.I. 1617 г. (Кн. зап. 93, аа. 58-58 адв.) + 1623/1624г. | 1. Кішынгаф Рудамін-Дусіцкі 11.III.1630 г. (Кн. зап. 99, аа.360-360 адв.)     | 1. Ян Самсон Падбярэзскі 3.VIII.1620 г. (Кн. зап. 93, аа. 327 адв.) | 1. Андрэй Тамашэвіч 1.VIII.1620 г. (Кн. зап. 96, аа. 244-245) + 1621 г.  | 1. Андрэй Тамашэвіч 30.V.1618 г. (Кн. зап. 93, аа. 181 адв.-182)         |
| 2. Кішынгаф Стэцкевіч 20.II.1624 г. (Кн. зап. 100, аа. 161-161 адв.)          | 2. Ян Мікалай Рудамін-Дусіцкі 12.II. 1645 г. (Кн. зап. 114, аа. 816-816 адв.) | 2. Себасціян Мірскі 6.X.1622 г. (Кн. зап. 93, аа. 552 адв.)         | 2. Даніэль Тур 13.VIII.1621 г. (Кн. зап. 93, аа. 410-410 адв.) + 1645 г. | 2. Даніэль Тур 13.VIII.1621 г. (Кн. зап. 93, аа. 414-414 адв.)           |
|                                                                               |                                                                               |                                                                     | 3. Ян Касцялкоўскі 12.VII.1645 г. (Кн. зап. 119, аа. 396 адв.)           | 3. Ян Касцялкоўскі 8.VII.1645 г. (Кн. зап. 119, аа. 273 адв. - 274 адв.) |

Таблица 2.

| Харужы земскі                                                                                                                                                                          | Войскі                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Стольнік                                                                                                                                                                                                                                                            | Падстолі                                                                                                                                                                                                                        | Падчашы                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Да 1624 г. быў Клыптаф Стэцкевіч<br>1. Петр Рудамін-Дусіцкі 17.X.1624 г. (Кн. зап. 100, аа. 260-260 адв.)<br>2. Ян Мікалай Рудамін-Дусіцкі 30.III.1639 г. (Кн. зап. 113, аа. 228 адв.) | 1. Ян Рудамін-Дусіцкі 2.III.1600 г. (Кн. зап. 86, аа. 104)<br>+ 1621 г.<br>2. Петр Рудамін-Дусіцкі 21.VII.1621 г. (Кн. зап. 93, аа. 402)<br>3. Аземетры Масальскі 17.IX.1624 г. (Кн. зап. 100, аа. 260 адв. - 261)<br>+ 1646 г.<br>4. Філон Юдышкі 1646 г. (Кн. зап. 119, аа. 479 адв. - 480) | Да 1620 быў Ян Орда Буткоўскі + 1620 г.<br>1. Аземетры Масальскі 20.VI.1620 г. (Кн. зап. 93, аа. 329 адв.)<br>2. Юры Масальскі 17.IX.1624 г. (Кн. зап. 100, аа. 261-261 адв.)<br>+ 1643/1644 г.<br>3. Клыптаф Мірскі 13.II.1644 г. (Кн. зап. 114, аа. 392-392 адв.) | Да 1620 быў Федар Пуціта + 1620г.<br>1. Петр Рудамін-Дусіцкі 19.V.1620 г. (Кн. зап. 93, аа. 305-305 адв.)<br>2. Еранім Пястжэцкі да 1641 г.<br>+ 1641 г.<br>3. Альбрэхт Празмоўскі 10.IV.1641 г. (Кн. зап. 114, аа. 28-28 адв.) | 1. Багдан Агінскі 25.XI.1635 г. (Кн. зап. 111, аа. 444 адв.- 445 адв.)<br>2. Уладзілаў Камар 16.I.1645 г. (Кн. зап. 114, аа. 737-737 адв.) |

Таблица 3.

| Чэсьнік                                                                | Скарбнік                                                       | Мечнік                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Януш Рудамін-Дусіцкі 5.XII.1635 г. (Кн. зап. 111, аа. 495-495 адв.) | 1. Ян Якушўскі 10.III.1636 г. (Кн. зап. 111, аа. 519-519 адв.) | 1. Ян Пуціта 2.V.1636 г. (Кн. зап. 111, аа. 610-610 адв.) |

## Казимерас Гаршва. Вильнюс.

### Литовский язык в этногенезе Браславского района.

#### 1. Лингвистическая ситуация до 1939 года.

Окрестности Браслава издавна были заселены литовцами. Около 150 лет (XI – середина XII вв.) Браслав принадлежал Полоцким князьям, вторгшимся на литовскую этническую территорию. Затем на 6 веков (до 1794 г.) Браслав и окрестности в административном отношении перешли в состав Великого княжества Литовского. Энергичная литовская экспансия на восток в XIII – XVI вв. сдерживала начавшийся процесс славянизации этих территорий; на севере литовцы проживали по обеим сторонам реки Даугавы (окрестности Даугавпилса, Краславы, Дриссы), на востоке до 1569 г. достигали Друи, до середины XIX века – линии Иказнь – Иоды (ср.: *Lietuvic etnogeneze* 1987, 219 – 220 и т. д.). В 1596 г. был построен католический костёл в Иказни (15 км на восток от Браслава); его основатель Л.Сапега зелел иметь ксенда, владеющего литовским языком, так как простые люди в данном приходе говорили по-литовски. Ещё в конце XIX в. здешний ксендз Буйвидас среди литовскоязычного населения распространял официально запрещённую литовскую печать.

До середины XIX – начала XX вв. о какой-либо изолированности Опсовского диалекта вряд ли можно говорить, поскольку зона литовско-белорусского этнического и языкового пограничья с преобладанием литовского населения проходила восточнее и севернее Опсы. Поэтому по мирному договору между РСФСР и Литвой от 12. 07. 1920 г. эта территория была передана Литве.

В то время граница (по данному договору) проходила от самой восточной точки нынешней границы Литовской Республики близ Козян (Республика Беларусь) к северо-востоку до восточной части озера Дрисвяты и далее до реки Даугавы (Западной Двины) несколько западнее г. Друи. Однако с октября 1920 г. и до сентября 1939 г. данный район, как и весь Вильнюсский край, был оккупирован Польшей. В результате литовское население оказалось оторванным от материковой его части, а говор данного населения стал развиваться в условиях изоляции и иноязычного окружения, которое ещё увеличилось после его включения в состав БССР в 1939 г. Лишь тогда совершился массовый переход литовскоязычного населения литовской национальности на белорусский, а также польский, русский языки (под влиянием школы, средств массовой информации и т. п.). Данный процесс языковой и национальной ассимиляции совершился в основном с середины XIX в. (особенно после разгрома восстания 1863 г.), когда под сильным давлением польских священников и царской администрации от родного языка отказались жители окрестностей Бельмонт, Плюсс, Дрисвяты (ср.: *Viltis* 1911, № 17; 1913, № 12; *Ziogas* 1909, № 19).

В начале XX в. в Браславском районе по-литовски говорило ещё 10000 лиц: в Браславском приходе – 2000 лиц, в Видзском – около 2000 (1022 проживали в городе); в Опсовском приходе было  $\frac{2}{3}$  литовскоязычного населения, в Пеликанском –  $\frac{1}{3}$  (ср.: *Viltis* 1908, №№ 134 и 144; 1909, № 16; 1912, № 97; 1913, № 117 и т. д.). Кроме того, в конце XIX в. обосновались литовские колонии в окрестностях Германовичей (около 600 литовцев), Дисны (300 литовцев), а в небольшом количестве и около Браслава – Опсы (деревни Грудишке, Мариямполь, Купчели). Германовические литовцы были родом, по-видимому, из Укмергской округи, дисненские – из Меркинской (*Viltis* 1909, № 7, 80), некоторые

**Казимерас Гаршва.** Нарадзіўся ў 1950 г. у г.Лінкува (Літва). Старэйшы наўуковы супрацоўнік аддзела дыялекталогіі і гісторыі мовы інстытута літоўскай мовы Акадэміі науک Літвы, доктар гуманітарных наукаў. Займаецца даследваннямі этнагенеза і мясцовай культуры Браслаўшчыны з 1985 г. Аўтар манаграфіі «Літоўскія гаворкі за межамі рэспублікі».

рые браславские – из Даугелишской. По сравнению с 1908 г. в бывших литовскоязычных деревнях Браславского р-на число хозяйств (домов) в настоящее время уменьшилось незначительно, однако численность жителей в них сократилась примерно с 10-ти до 3-х (см. табл. 1).

Насильственная полонизация велась польскими священниками. Например, в 1860 г. ксёндз Черницкий в Арисвятах не слушал исповеди литовцев на их родном литовском языке (Žiogas 1909, 19); даже в Пелеканцах местное население исповедь начинало и заканчивало на польском (Viltis 1909, № 16).

На литовскоязычной территории между Браславом и Видзами до 1939 г. действовало 7 католических костёлов. После перевода этих костёлов в 1846 г. из состава Вильнюсского епископства в Жемайтское создались более благоприятные условия для пользования родным языком. В Пеликанском костёле в 1904 – 1910 гг. и в 1928 – 1936 гг. каждое третье воскресенье богослужение велось на литовском языке (евангелие читалось дольше), в Опсовском – лишь около 1932 г. читались проповеди, в Видзском – около 1912 г. читались проповеди во время храмовых праздников, в Браславском – в 1908 – 1911 гг. читалось евангелие на литовском языке (исповеди на литовском иногда принимались вплоть до 1970 г. (Viltis 1909, № 16; 1910, № 44; 1911, № 117; Mūsų Vilnius 1934, № 16; 1936, № № 13 – 14). В Урбанском, Далёкском костёлах литовский язык официально не употреблялся, а в Арисвятах он вышел из употребления в 1886 г. (Žiogas 1909, 19). Права литовского языка больше всего защищали пеликанский ксёндз А. Жеймис-Жеймовичюс (1854 – 1909 гг.) и браславский ксёндз Армалис, организовавшие там и литовские школы.

В Пелеканцах литовская школа непрерывно действовала по крайней мере в 1905 – 1911 гг. Сначала она была частной, с 1909 г. официально функционировала как отдел организации «Сауле» (в 1909 г. было 37 учеников, в 1910 г. – 60 учеников); после закрытия в 1910 г. школа тайно действовала в доме А. Абалаевичюса. В 1907 г. около Браслава были 4 литовские школы: 14 марта 1908 г. судебный пристав Попов обнаружил и ликвидировал тайную школу в доме М. Багдонавичюса в дер. Усяны (9 учеников), хотя с 1904 г. литовская печать была легализована (Viltis 1908, № 43; 1909, № № 58 и 139). Во время оккупации края Польшей литовские начальные школы сначала существовали в Зaborниках (учитель А. Бубулис; в 1934/35 уч. г. родной литовский язык преподавался лишь как предмет, было 39 учеников), Опсе (учительница М. Тункунаёте-Жемайтене), Петкунишках (учительница С. Малишкайте-Кривялене), в Пелеканцах, Оболикштах (тайно у Ю. Ванцявичюса).

Сохранению литовского языка до сих пор в окрестностях Браслава – Опсы во многом способствовала деятельность отделения общества св. Казимераса, общества «Ритас», существовавших в 1925 – 1936 гг. Не менее чем в 17-ти деревнях (в Зaborниках, Купчелях, Домашах, Милионцах, Пабярже, Вайнюнцах, Адымянишках, Усянах и т. д.) были открыты отделения общества св. Казимераса, часто организовывавшие вечера, молодёжные вечеринки, на которых делались сообщения о хозяйстве, искусстве, спорте и т. д., пелись литовские песни, устраивались танцы. Данное общество способствовало открытию литовских детских садов (дер. Адымянишки, Зaborники, Купчели, Пелеканцы), упомянутых начальных школ, читален (Зaborники, Купчели, Петкунишки, Домаши, Опса, Милионцы, Ёловичи, Адымянишки).

Таблица 1.

Число хозяйств в 1908 и 1987 гг. и число жителей в некоторых бывших литовскоязычных деревнях.

| Название деревни |              | 1908 г.             | 1987 г.         |              |
|------------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|
|                  |              | Количество хозяйств | Кол-во хозяйств | Кол-во людей |
| Бужаны           | Buyionys     | 37                  | 10              | 31           |
| Вайнюнцы         | Vainiunai    | 33                  | 48              | 148          |
| (Усяны           | Usionys      | 41                  | 35              | 139          |
| Ёловичи          | Juodelenai   | 44                  | 61              | 182          |
| Жвирбляи         | Zvirbliai    | 40                  | 17              |              |
| Крюки            | Kriukai      | 36                  | 22              | 60           |
| Милионцы         | Miliunai     | 60 *                | 46              | 104          |
| Оболикшты        | Obuolyksčiai | 13                  | 6               | 12           |
| Рожево           | Rozava       | 35                  | 10              | 33           |
| Струсто          | Strusta      | 24                  | 18              | 34           |
| Шалакундзи       | Salakandzai  | 14                  | 14              | 32           |

\* В данное число включена и дер. Пелеканцы.

Польские власти препятствовали просвещению местного населения на родном языке. Проводя политику полонизации, они закрыли просветительские учреждения; собрания и вечера, проводимые обществом св. Казимераса, их участники подвергались преследованиям вплоть до судебных расправ.

С 1937 г. обучение в школах велось только на польском языке. Материальные условия не позволяли большинству учеников учиться более чем до 3 – 4-го класса, поэтому подавляющее большинство местного населения было малограмматным. Литовскую грамоту мало кто знал. Часть населения в общественных местах изъяснялась преимущественно по-польски, тем более, что немалое количество семей было смешанным. Домашним языком в литовских семьях оставался литовский. На литовском языке общались также в костёлах, на рынках и ярмарках. Молодёжь всё чаще переходила на польский язык, который в значительной степени был смешан с местным белорусским, и в 1935 – 1939 гг. общались преимущественно на нём. Но с родителями и старшими по возрасту по-прежнему общение велось на родном языке. Таким образом, возникла социальная дифференциация двух языков: польский воспринимался как язык, имеющий общественный престиж (употребляемый высшими слоями населения, ксендзами), а литовский оставался в основном домашним языком простого населения (преимущественно старшего возраста). Поэтому распространение

родного языка значительно сузилось и количество его носителей резко уменьшилось. Если в 1908 г. литовскоязычного населения было около 8000 человек, то в 1928 г. – 2600, в 1990 г. – 300.

## 2. Ономастика.

Анализ названий деревень западной части Браславского района показывает, что большинство их между Плюссами и Видзами имеет балтийское (литовское) происхождение. Названия деревень Плюсского, Дрисвятского, Видзового сельсоветов с этой точки зрения не отличаются от названий деревень Заачского, Опсовского, Далёкского и других сельсоветов, в которых литовский язык сохранился до сих пор. Следовательно, переход на белорусский язык в первых сельсоветах не является древним. Приведём некоторые названия литовского происхождения.

Плюсский с/с: Адамишки, Боровикиши, Баруны, Дудели, Маталишки, Лукши, Нарейкиши, Растишки, Шведы;

Межанский с/с: Белусики, Белюнишки, Бучаны, Вяжи, Жвирино, Кишкелишки, Козяны, Межаны, Петришки, Якшты;

Дрисвятский с/с: Бартелишки, Войникиши, Войкелонцы, Возгеляны, Едогали, Мелонцы, Оболяны, Руди;

Заачский с/с: Бужаны, Беляны, Боярчики, Жвибли, Майшули, Пляшкеты, Раткуны, Усаны, Ютишки;

Опсовский с/с: Адымянишки, Белусики, Грейтонишики, Даубли, Дукели, Жвибли, Кумпини, Купчели, Медынки, Опса, Петкуниши, Пукши, Римуты, Шаркиши, Шалтены, Ягули;

Далёкий с/с: Бальшиши, Балундиши, Богданы, Вайнюнцы, Даражели, Дауборы, Жирнелиши, Нафуты, Обалиши, Шалакунди, Ютишки;

Видзовский с/с: Ашкараги, Белюнишки, Битоны, Блаажунцы, Вайнюнцы, Вербунцы, Видишки, Жвиблиши, Жвирина, Жигуты, Кифмелиши, Крумти, Кякшты, Лайбунцы, Мешкели, Милонцы, Мушкили, Обали, Пакульня, Подрукша, Ромулиши, Сфабели, Снегишики, Стунюшики, Тракиши, Трибутиши, Мафкиши, Шликшта, Эйтмяны и т. д.

Названия местностей имеют суффиксы литовского происхождения: -аны- (-яны-), -ели-, -ини-, -ишки-, -ули-, -тны-, -уги-, -юнцы-. Как и в других районах Беларуси, литовский согласный ' (<č>) перед мягкими гласными под влиянием русского языка превращается в т (Грейтонишики), аффриката dž'(<čž>) – в д (Богданы). В официальных белорусских и русских названиях этих местностей выдерживается литовская диалектная фонетика, в частности восточно-литовский дифтонг ип, происходящий от литературного соответствия аж. Балундиши, Кумпини, Шалакунди (= Баландиши, Кампини, Шалаканди и т. п.). Многие названия происходят от литовских общеупотребительных слов, например: Даражели (сравнить: darželis – 'цветник, огородик'), Даубли (dūdelė – 'свирель'), Жвибли (žvirblis – 'воробей'), Жирнелиши (žirnelis – 'торошина'), Крумти (krumpliai – 'зубца'), Кякшты (kékštas – 'сойка'), Лайбунцы (láibas – 'тонкий'), Мешкели (meškelės – 'медвежата') и т. д. В Опсовском с/с из 44-х названий они бесспорно составляют более половины, а точнее 60 %, в Заачском сельсовете – из 43-х названий таких 27 (славянское происхождение, в некоторых случаях, по-видимому, недавнее, имеют Вербовка, Гусаровщина, Ельно, Заачье, Запрудье, Золото, Зыбки, Красносельцы, Надбerezье, Осиновка, Пустошка и др.). Деревни, названия которых по форме являются славянскими (например, Зaborники), издавна тоже могут быть заселены литовцами.

В восточных окрестностях ойконимы литовского происхождения встречаются реже: Кумша, Милаши, Петкуны (Иказненский с/с), Жеймяны, Милонцы, Петкуны (Слободковский с/с) и т. д.

Большинство местных микротопонимов также имеет литовское происхождение. В 8-ми деревнях Опсовской округи их было зафиксировано 128, в других 5-ти деревнях – 68 (Гаршва, Поляков). К ним можно добавить следующие названия лугов, полей и т. д. (сначала даётся литературная форма, далее в скобках – более отличающаяся от неё диалектная), дер. Пабяржи: Daubliā (оз.), Gùdakarklē (Gudakarkla), Īduobis (Induobis), Kártuvės, Kélniné, Kems nē (Kimsynia), Kriōkinis (Kräkinis, оз.), Obiolis (оз.), Ožia (Ežio-)nugārē (Ažianugāria), Pabālos, Pavérsminis, Samānis (оз.), Šilelē (Šilāla), Várliné, Vilkāplaukis, Vinkšnà (Viñšna);

дер. Юраны: Asályčia, Bedūgnis (оз.), Beržynelis, Dobiliné, Paliepiné, Stervelis (оз.), Šaltāzemé, Uodegà;

дер. Зaborники: Asiūkliné (Asiukline), Áukštas kalnélis, Išdagas (Iždagas), Júodas kélmas, Levönikas, Moliné (Maine, kálnas), Paraistys, Piliakalnis (Piliakalne), Prūdas, Ratāmiškis, Smūčkà (Smíčka), Šarkélis (Šarkelius), Vélekli (Vélekla), Velniākalnis;

дер. Шалакунди: Beržynelai (Beržynolei), Dārymai (Dárimai), Dirvónai (míškas), Krūmyné (Krumynia), Liulýnē (Lijynia), Pabalýs, Pabártis (kálnas), Páluksné (Pálukšnia), Po pušē (Pa puš), Paralýnē (Paraljynia), Sniūeai, Vartelis (Vartiális), Vidūgiris (Vidigiris), Žvýras;

дер. Милонцы: Ažùklainé, Ažùravé, Elžbietos kálnas (Ažbieta's kálnas), Chvaliābalis, Išdagas (Išdagas), Lükšiské (Lukšiskia), Melnyčiavieté (Melnyčiavieté), Pelekaios, Piliakalnis, Rùksiské (Rukšiskia), Samānjos, Vieversio kálnas.

Не только названия деревень, но и почти все первоначальные фамилии литовцев в паспорте и в других документах значительно искажены, славянанизированы (пропускается окончание -и-, суффикс -ене, изменяются гласные и т. д.). В славянизации фамилий были заинтересованы как царская, так и польская администрации: например, Жемайтию предлагали переделать свою фамилию в Жемайко или Жемжа. В разговоре большинство мужчин называют свою фамилию с окончанием -с. Большинство замужних женщин произносят свою фамилию с характерным литовским суффиксом -ене. Однако и в славянализированном виде фамилии указывают на их балтийское (литовское) происхождение: Баль, Вайтут, Валейка, Ванагис, Варнель, Гарон, Гасоль, Гедон, Гетовт, Жусель, Йоч, Кривель, Кумпин, Лейша, Лукша, Мажвило, Мантуль, Матуль, Нарель, Патакуль, Петкун, Пинчур, Протас, Пуйша, Рагель, Ракель, Рагинь, Рудь, Циунель, Чууль, Шукель и т. д.

В 1979 г. в Браславе записано 20 лиц литовской национальности, среди которых 8 родным считали язык своей национальности, а 12 – русский язык. Однако фамилии балтийского происхождения в г. Браславе более 50: Абалкшта, Белон, Варно, Валейко, Гасоль, Гирса, Гродь, Гудель, Жвибля, Жусель, Кофро, Лабуть, Мачуль, Петкун (более 12-ти), Пилир, Путен, Сталаскас, Шакель и другие. На польском языке литовские фамилии славянизировались подобным образом: Aukštoł, Bielus, Cimel, Miksza, Pietkun, Szakel, Virszto (Опсовское кладбище). Имена литовцев в Беларуси в документах пишутся как славянские: Jómas – Иван, Kazimieras – Казимир, Ona – Анна, Petras – Пётр и т. д.

Мы посчитали процент современных ойконимов литовского происхождения (источник – книга “Памяць”, 1998, с. 695 – 697). Эти данные на 20 – 30 % (в среднем на 15 %) меньше данных Академии Наук Литвы от 1942 г., но на 18 % превышает данные О. Гедеманна. Эти цифры не совпадают потому, что различается количество обследованных названий местностей и критерии выделения литуанизнов. Даже современные названия деревень отвергают мнение, что в восточной части Браславского района нет литуанизнов, ср.: *Видайцы, Кропишки, Кяпни, Смульки*, и т. д. (Друйский с/с), *Войса, Дзевелл, Мискейты, Савути, Шаркели* и т. д. (Друйский поселковый совет), *Балойки, Говейки, Жейняны, Микути, Милоны, Палалянчики, Петкуны* и т. д. (Слободковский с/с), *Довыты, Жвиблы, Кумша, Милаши, Петкунчишки, Рукиты* и т. д. (Ахремовский с/с), *Вариг, Дифиничи, Укля, Тетерки, Шалянны*, (Тетерковский с/с) и т. д.

Ойконимы литовского происхождения существуют и восточнее от Браславского района (Леонполь, Миоры, Н. Погост, Иоды и т. д.), даже на 100 и более километров восточнее, ср.: *Освея, Сандоры* (Верхнедвинск), *Дисна* (Полоцк), *Смаланы, Орша* (Орша), *Обаль, Улла* (между Полоцком и Витебском), *Можайск* (Можайск) и т. д.

В Беларуси обнаружено 656 ойконимов с литовским суффиксом *-шки*, а в Браславском районе – больше всего, даже 227. В Плюсском с/с их 40 %, в Видзовском – 31 %, в Ахремовском – 4, 6 %, Тетерковском – 3, 7 %, Слободковском – 3, 3 % и т. д. Й. Сафаревич писал: “...где ойконимов с *-шки* не менее 12 %, литовский язык исчез недавно, где 4 – 12 % – рубеж бывшего компактного литвоязычного населения. До униония с Польшей в 1569 г. эта линия проходила с Друи на Браслав, Поставы, Сморгонь, Воложин, Новогрудок, Щучин, Гродно...”

#### Процент современный ойконимов литовского происхождения:

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Видзовский п/с    | 71,2 %  |
| Плюсский с/с      | 62,2 %  |
| Опсовский с/с     | 60,5 %  |
| Зарачский с/с     | 51,3 %  |
| Друйский с/с      | 40,7 %  |
| Межанский с/с     | 40,6 %  |
| Далёковский с/с   | 39,4 %  |
| Козянский с/с     | 30,4 %  |
| Ахремовский с/с   | 25,6 %  |
| Слободковский с/с | 23,0 %  |
| Тетерковский с/с  | 20,4 %  |
| Дрисвятский с/с   | 18,5 %  |
| Друйский п/с      | 11,6 %  |
| ВСЕГО             | 43,75 % |
| Иодский с/с       | 15,0 %  |
| Леонпольский с/с  | 12,0 %  |
| Н. Погостский с/с | 11,0 %  |
| Миорский п/с      | 8,0 %   |

#### 3. Современная лингвистическая ситуация.

Просвещение и грамотность среди местного населения после 1944 г. в основном распространяется на русском и белорусском языках. В сельских местностях существовали начальные школы с белорусским языком преподавания (например, в Кумпинях); среднее образование приобреталось преимущественно в школах с русским языком преподавания (в Опсе, Браславе). Дошкольные учреждения в Браславе работали на русском языке, поэтому посещающие их дети белорусов начинали общаться на русском. Часть польского населения (в том числе говорившего по-литовски) в 1945 – 1958 гг. выехала в Польшу.

В послевоенное время начинается широкое распространение книг и периодических изданий, которые были малодоступны до войны. Возникает своеобразная форма билингвизма. Многие из опрошенных литовских семей считают, что на русском и польском языках (для посещавших дооцененную польскую школу) читать им значительно легче, чем на литовском, хотя для общения в семье преимущественно пользуются им. В 1987 г. в Браславском районе было выпущено лишь 9 литовских газет и 13 журналов.

Развитие сети радио и телевидения приводит к тому, что оставшееся литовское население в округе Опсы начинает слушать литовское радио, а затем и смотреть программы литовского телевидения. Тем самым в некоторой степени продолжается влияние современного литовского литературного языка (оно поддерживается литовской печатью, в некоторых случаях – общением с живущими в Литве детьми и т. д.).

Согласно Всесоюзной переписи населения 1970 г., во всём Браславском р-не проживало 202 литовца, в 1979 г. – только 137: 63 (46 %) из них родным языком считали язык своей национальности, 50 – белорусский, 24 – русский. Среди них 41 (30 %) свободно владел русским языком как вторым, 35 (26 %) – белорусским, 33 (24 %) – литовским, а 28 (20 %) лиц были однозычными. В сельских местностях в 1979 г. зафиксировано 47 лиц других национальностей, считавших литовский язык родным, и 57 лиц, владевших им как вторым языком (из них польской национальности – 26 лиц, литовской – 17, белорусской – 12, русской – 2 и татарской – 1). Таким образом, в 1979 г. в районе записано 200 лиц, свободно владевших литовским языком (90 лиц им владели как вторым языком).

Во время фольклорной экспедиции 1972 г. (3 – 16 июля) и наших экспедиций в 1985 – 1987 гг. только в сельских местностях Опсовской округи по фамилиям и возрасту записано не менее 150 человек старшего возраста, владевших в той или иной степени литовским языком. В 1987 г. больше всего таких людей было в Дварчинях (20), в Адымянишках (15), в Зaborниках (12), в Усянах (10), в Консталине (Погоще), Мисянцах, Шалакундях, Петкунишке, Едловичах, Купчелях, Наусасе (примерно по 5), Домашах, Римашах (по 3) и т. д. В остальных деревнях их осталось еще меньше: умерли (например, в 1972 – 1985 гг. в Быковских – 7), переселились в другие местности (в том числе в

Польшу, Литву; после переселения и сноса дер. Игнатишке её жители переехали в дер. Мурмишки и т. д., где раньше было 6 литовцев), а их дети литовскому языку не научились. В 1928 – 1933 гг. в названных деревнях литовскоязычное население составляло 26 – 50 % (Усины, Домаши, а также Браслав, Рожово, Опса и др.) и чаще всего – 51 – 90 %.

После 1939 г. многие местные жители считали, что эта территория (до реки Друйки) отойдёт к Литве, и записывали в паспорт литовскую национальность. Когда этого не произошло, вновь поменяли паспорта, записавшись поляками или белорусами. Как указывала бывшая учительница М. Жямайтене: "...многие сегодня могут быть литовцами, завтра – поляками..." Причины выбора польской национальности указываются следующие: католическая вера (многие ксеноны, шляхта литовский язык называла поганским и запрещали на нём говорить); привилегии для поляков в зоне, оккупированной Польшей; посещение казённой школы с польским языком преподавания; террор польских активистов и "армии краёвой" по отношению к литовцам; адаптация в окружающей среде (быть как все); некоторые привилегии во время службы в армии (в первые годы советской власти); возможность выехать в Польшу и т. д. На территории Беларуси местные органы власти отдавали предпочтение белорусской национальности.

Многие местные "поляки" и "белорусы" хорошо помнят, что все старшие говорили по-литовски: "бацькі нашы і дзядкі былі ліцвякі, а мы – беларусы". Старшее поколение населения в Домашах, Римашах, Медынке и многих других деревнях до сих пор сохранило память о своём литовском происхождении. М. Я. Гринблату (1959, 530) старики в этих деревнях неоднократно заявляли: "мы – ураджоныя ліцвякі" (в действительности они тогда сами говорили по-литовски. В 1956 г. их было 48).

В Браславском районе действует Литовское культурное общество, литовские воскресные школы в Пелеканцах, Вайнюнцах и Усинах. В Беларуси сохранились древнейшие индоевропейские говоры литовского языка, которые являются большой ценностью для науки. Поэтому очень важно записать диалектную речь местных сторожилов на магнитофонную плёнку и описать её.

#### Литература:

- Гринблат М. Я. К вопросу об участии литовцев в этногенезе белорусов. // Вопросы этнической истории народов Прибалтики. М., 1959. С. 525 – 539.  
Фортунатов Ф. Ф. Литовские народные песни, Собранные Ф. Фортунатовым и Всея. Миллером (предисловие). М., 1872.  
Grinaviekiene E. Kai kurios Apso tarmės būdingesnės ypatybės. // Lietuvos TSR Mokslo Akademijos darbai. Senija A. 1960. T. 2(9). P. 173 – 191.  
Lietuvių etnogenezė. V., 1987.  
Lietuvių kalbos atlasas. Fonetika. V., 1982. Т. 2.  
Lietuvių kalbos tarmės (Chrestomatija). V., 1970.  
Mūsų Vilnius. 1934 – 1936.  
Viltis. 1908 – 1913.  
Vyšniauskaitė A. Pas Baltarusijos TSR lietuvius. V., 1956.  
Žiogas J. Archaiologiški tyrinėjimai Gaidės apylinkėje. // Lietuvių tauta. V., 1909. Kn. I. D.3.

Виталия Гирчите. Юозас Римкус. Каunas.

## Материалы Каунасского окружного архива о еврейских общинах Браславского края середины 19 - начала 20 века.

В Каунасском окружном архиве хранятся документы центральных и местных учреждений бывшей Ковенской губернии, в которых отражены разные аспекты жизни всех слоев населения.

Так как положение евреев в Российской империи регламентировалось особыми правовыми актами, многие стороны жизни еврейских обществ также документировались особо. В Каунасском архиве нет документов собственно еврейских обществ или раввинатов, в которых бы отражалась их внутренняя жизнь, но в многочисленных делах фондов Ковенского губернского правления, Канцелярии Ковенского губернатора и других содержатся сведения о численности, составе, налогообложении, воинской повинности еврейского населения, существующих школах, синагогах, молитвенных домах, избрании казенных раввинов и другое. Документы подобного рода по Браславскому краю пока что выявляются лишь с целью генеалогических исследований, но они могут оказаться интересными и для более широкого круга историков и краеведов.

Хотелось бы остановиться на нескольких документах, отражающих состав Браславского и Видзского еврейских обществ середины 19 века. Один из них – посемейный список Браславского еврейского общества 1845 года.<sup>1</sup> Составление этого документа было обусловлено изменением структуры управления еврейского населения и упраздне-

*Віталія Гірчым. Нарадзілася ў 1960 г. у г. Каўнасе (Літва). Галоўны архівіст Каўнаскага архівага архіва. Да следуе фонды Ковенскай губерні, у прыватнасці, гісторыю юрэйскіх абшчынаў XIX-XX ст. Удзельніца «Браслаўскіх чытанняў». 1997 г.*

*Юозас Рымкус. Нарадзіўся ў 1955 г. у Краснайрскім краі (Расія). Дырэктар Каўнаскага архівага архіва. Падтрымлівае трывалую сувязь з музеем з 1996 г.. Аказаў вялікую дапамогу ў падрыхтоўцы 2-4 тамоў зборніка «Браслаўскія сышткі». Удзельнік «Браслаўскіх чытанняў» 1997 г.*

нием кагалов. Кагалы, являвшиеся органами ограниченного самоуправления еврейского населения, ответственными за уплату налогов, несение рекрутской повинности, указом от 19 декабря 1844 года были упразднены, а евреи в городах и уездах подчинены общему управлению.<sup>2</sup>

Местные городские правления или ратуши были обязаны составить "посемейные списки всем подведомственным евреям с означением звания каждого". Для удобства взыскания с еврейского населения коробочного сбора вместо бывших кагалов образовывались еврейские общества, часто более крупные, чем бывшие кагалы. Так вместо 3 бывших кагалов - Браславского, насчитывавшего 171 "ревизскую душу", Слободского - 72 души, Дубиновского - 69 душ - образовывалось одно Браславское общество из 312 душ.<sup>3</sup> Видзский кагал с 1003 душами становился Видзским еврейским обществом.<sup>4</sup>

Упомянутый посемейный список Браславского еврейского общества 1845 г. и включает все 3 бывших кагала - Браславский, Слободской, Дубиновский - , всего 220 семейств. В них числятся все члены семейств, указан их возраст, место жительства, занятие.

Количество "душ" как при объединении кагалов в общество, так и при составлении данного посемейного списка, вызывает сомнения - местные власти признавались, что точный подсчет невозможен : в посемейном списке очень большое количество семей показаны бездетьми, что вряд ли соответствовало действительности. Однако количество семей, включенных в список, кажется правдоподобным, так как в списке указаны номер каждого семейства по ревизской сказке 1834 г. и кагал, к которому было приписано семейство. Мы попытались выяснить, какое количество семейств принадлежало к каждому из упраздненных кагалов, и выявить место жительства каждой семьи и профессию главы семьи (таблицы 1, 2, 3). Бывшему Браславскому кагалу принадлежало 121 семейство, однако только 29 из них проживало в самом Браславе; Слободскому кагалу принадлежало 51 семейство, из которых 11 жило в Слободке, 3 - в Браславе; Дубиновскому кагалу принадлежало 48 семейств, из них всего 5 жило в Дубиново. Место приписки семьи и настоящее место жительства не совпадало для большой части еврейского населения, но по Браславскому еврейскому обществу это несовпадение особенно большое. Как видно из таблиц, подавляющее большинство еврейских семей проживало в деревнях и имениях, очень часто - в Дисненском уезде Виленской губернии. Наиболее распространенное занятие - содержание корчем; ремесленников разных специальностей - всего единицы, и совсем нет торговцев, которые часто встречаются в других обществах.

При объединении бывших кагалов в общества еврейские общества подразделялись на 4 класса по количеству ревизских душ, а также и по материальному положению членов общества. При взымании коробочного сбора - особого налога, который начислялся с убоя скота и птицы, а также с продажи каждого фунта кошерного мяса, - таixa для обществ 1-го класса была более, чем в 2 раза, выше, чем для обществ 4-го класса. К первому классу относились общества, насчитывающие более 500 душ, но Видзское общество, имевшее более 1000 душ, причислено ко 2-му классу, вероятно, по причине бедности его членов; Браславское общество с 312 душами по их числу должно было принадлежать ко 2-му классу (200-500 душ), но единственное в Новоалександровском уезде было отнесено к последнему 4-му классу (менее 100 душ), что тоже указывает на крайнюю бедность его членов.

Кроме уже упомянутого коробочного сбора еврейское население платило также свечной сбор - сбор, налагаемый на свечи, которые зажигались в шабашные и праздничные дни, и который предназначался для устройства еврейских училищ. Этот сбор платила каждая супружеская пара, ведущая отдельное хозяйство, соответственно своему имущественному положению : купцы - 26-12 копеек, зажиточные - 8 копеек, средние - 4,5 копейки, "низшего состояния" - 2 копейки, бедные семьи от налога освобождались.

В Каунасском архиве имеются списки семей, подлежащих к уплате свечного сбора по Браславскому и по Видзскому еврейским обществам 1846 г.<sup>5</sup>, в которых значатся только главы семейств. Вероятно, в этом случае записывались семьи по месту жительства, не зависимо от их принадлежности к обществам, а не семьи, принадлежащие к Браславскому и Видзскому обществам, поэтому данные не совпадают с данными посемейного списка 1845 г.

Так в Браславском списке числится 40 семей: по 10 в категории зажиточных, средних, низшего состояния и несостоятельных. Из 10 зажиточных семей, живущих в Браславе, всего одна семья - Берко Абрамовича Дейца ("Дейц", "Дейч" - самая распространенная еврейская фамилия в Браславском еврейском обществе) - принадлежала к Браславскому обществу, 3 - к Динабургскому, по 2-к Видзскому и Друйскому, по 1-к Витебскому и Режицкому обществам; из 10 семей среднего состояния Браславскому обществу принадлежало 6, "низшего состояния" - 9, и, наконец, все 10 несостоятельных семей, свободных от свечного сбора, числились по Браславскому обществу.

В черте Видзского общества имелось 2 семьи купцов 3-й гильдии, 50 семей зажиточных мещан (из них 34 принадлежали к Видзскому обществу), 50 семей среднего состояния (41 Видзского еврейского общества), 52 семьи "низшего состояния" (из них 49 Видзского еврейского общества) и 52 несостоятельные семьи (все Видзского общества).

Других посемейных или ревизских списков, где перечислены все члены каждого семейства, кроме посемейного списка Браславского еврейского общества 1845 г. в Каунасском архиве нет. Списки плательщиков коробочного сбора, подобные упомянутым списках плательщиков свечного сбора, где значатся только главы семейств (но без деления на категории), имеются за 1889 г. для Браслава<sup>6</sup>, за 1877 г., 1885 г., 1889 г. - для Видзского общества<sup>7</sup>, за 1889 г. - для Слободского<sup>8</sup> (с ростом населения в конце 19 в. в Слободке уже существовало отдельное еврейское общество).

Имеются также сведения об использовании коробочного сбора большая часть которого шла на нужды благотворительности. Так 1889 г. Браславское еврейское общество, уже принадлежавшее к 3-му классу, из 450 руб. в год ожидаемого прихода коробочного сбора 25 руб. намеревалось употребить на содержание школ, 100 руб. - на пособия бедным и неимущим, 40 руб. - на содержание и лечение больных<sup>9</sup>.

Документы о свечном и коробочном сборах довольно многочисленны, но хотелось бы обратить внимание еще на один аспект жизни еврейского населения. 26 декабря 1844 г. был утверждено положение о евреях-земледельцах, разрешившее евреям "поступать в земледельческое состояние" как в местах оседлости, так и при

переселении их в Новороссийский край Екатеринославско губернии. Евреи Ковенской губернии изъявили желание как селиться на Украине, так и в Новоалександровском уезде; так евреи Ковенского, Поневежского и других уездов переселялись в Браславский край. Например, разрешение на поселение в имении Дубиново в 1847-1848 г.г. получили по 2 семьи Ковенского и Вобольницкого (Поневежский уезд) еврейских обществ, 3 семьи Янишского еврейского общества (Шавельский уезд) и еще несколько семей Поневежского и Тельшевского уездов. Они поселились, но впоследствии сбежали; и в 1849-1850 г.г. в Дубиново поселено 12 семей евреев Браславского, Динабургского, Видзского, Вильямпольского (Ковенский уезд) и Окмянского (Шавельский уезд) обществ.

Немногие семьи сумели утвердиться на новом месте, а уже в 1864 г. евреям было воспрещено приобретать земли в губерниях, подведомственных Виленскому генерал-губернатору, а закон от 10 мая 1882 г. окончательно запретил поселение евреев в деревнях, но немалое количество из деревнях осталось. Так, по сведениям 1889 г. молитвенные школы или дома имелись не только в Браславе (2), в Видзах (7), Арисвятах (1), Слободке (1) и Дубиново (1), где имелись еврейские общества, но в Яйсах (1), Невярово (1).

Упомянутые документы являются наиболее типичными документами, содержащими сведения о еврейском населении Браславского края, но их имеется гораздо больше, и они содержат разнообразную информацию – от дела 1817 г. о "совращении в еврейство" двух видзских мещанок Римско-католического вероисповедания до дела 1914 г. о ходатайстве Браславского еврейского общества об отпуске 200 руб. из остатков коробочного сбора на учреждение в Браславе четырехклассного городского училища . Эта тема еще ожидает своих исследователей.

#### Крыніцы:

1. Ф. И-49. Оп. 1. Д. 1372. Л. 116-152
2. Ф. И-50. Оп. 1. Д. 1270. Л. 38-41
3. Ф. И-50. Оп. 1. Д. 1270. Л. 60
4. Там же
5. Ф. И-49. Оп. 1. Д. 1381. Л. 1122-1126, 1133-1135
6. Ф. И-49. Оп. 1. Д. 16110. Л. 44,45
7. Ф. И-49. Оп. 1. Д. 12938. Л. 38-40; Д. 14650. Л. 251-253; Д. 16110. Л. 605-610
8. Ф. И-49. Оп. 1. Д. 16110. Л. 249,250
9. Ф. И-49. Оп. 1. Д. 16110. Л. 47
10. Ф. И-50. Оп. 1. Д. 1250. Л. 14-18
11. Ф. И-525. Оп. 23. Д. 598. Л. 15,16
12. Ф. И-49. Оп. 1. Д. 16627. Л. 23
13. Ф. И-74 (1608). Оп. 2. Д. 229
14. Ф. И-49. Оп. 1. Д. 32836

Таблица 1.

#### Семьи бывшего Браславского кагала, приписанные к Браславскому еврейскому обществу 1845 г.

| Место жительства | Браслав | Видзы | Друя | Динабург | Курлянд.<br>губ. | Вильнюс | Солоки<br>(Салакас) | Сельская<br>местность | Неизвестно<br>(в безвестной<br>отлучке) |
|------------------|---------|-------|------|----------|------------------|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Занятие          |         |       |      |          |                  |         |                     |                       |                                         |
| Содержит корчму  | 3       | 2     | 1    | 1        |                  |         |                     | 47                    |                                         |
| Рыбак            | 3       |       |      |          |                  |         | 1                   |                       |                                         |
| Винокур          |         |       |      |          | 1                |         |                     | 2                     |                                         |
| Портной          | 1       |       |      |          |                  |         |                     |                       |                                         |
| Кирпичник        | 1       |       |      |          |                  |         |                     |                       |                                         |
| Стекольщик       | 1       |       |      |          |                  |         |                     |                       |                                         |
| Цирюльник        |         | 1     |      |          |                  |         |                     |                       |                                         |
| Мельник          |         |       |      |          |                  | 1       |                     |                       |                                         |
| Пильщик          |         | 1     |      |          |                  |         |                     |                       |                                         |
| Сапожник         |         |       |      |          |                  |         |                     | 1                     |                                         |
| Музикант         |         |       |      |          |                  |         |                     | 1                     |                                         |
| Земледелец       |         |       |      |          |                  |         |                     | 2                     |                                         |
| Поденный рабочий | 2       |       |      |          |                  |         |                     |                       |                                         |
| Неопределенное   | 13      | 3     |      |          |                  |         |                     | 5                     | 21                                      |
| Всего :          | 29      | 7     | 1    | 1        | 1                | 1       | 1                   | 59                    | 21                                      |

Таблица 2.

#### Семьи бывшего Слободского кагала, приписанные к Браславскому еврейскому обществу. 1845 г.

| Место жительства | Слободка | Браслав | Друя | Динабург<br>г. и уезд | Вильнюс | Сельская<br>местность | Неизвестно<br>(в безвестной<br>отлучке) |
|------------------|----------|---------|------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Занятие          |          |         |      |                       |         |                       |                                         |

|                 |    |   |   |   |                      |    |   |
|-----------------|----|---|---|---|----------------------|----|---|
| Содержит корчму |    | 1 |   |   |                      | 16 |   |
| Винокур         | 1  |   |   |   |                      |    |   |
| Рыбак           |    |   |   |   |                      | 1  |   |
| Торговец маций  | 1  |   |   |   |                      |    |   |
| Кузнец          |    |   |   |   |                      | 1  |   |
| Стекольщик      | 1  |   |   |   |                      |    |   |
| Портной         |    | 1 |   |   |                      |    |   |
| Пильщик         |    |   | 1 |   |                      |    |   |
| Нищий           | 1  |   | 2 |   |                      |    |   |
| Неопределенное  | 7  | 1 |   | 4 | 2<br>(с паспортаами) | 7  | 3 |
| Всего:          | 11 | 3 | 3 | 4 | 2                    | 25 | 3 |

Таблица 3.

Семьи бывшего Дубиновского кагала, приписанные к Браславскому еврейскому обществу. 1845 г.

| Местожительства | Дубиново | Видзы | Динабург | Курляндская губ. | Свенцяны Вильн. губ. | Сельская местность | Неизвестно(в безвестной опучке) |
|-----------------|----------|-------|----------|------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| Занятие         |          |       |          |                  |                      |                    |                                 |
| Содержит корчму | 2        |       |          |                  |                      | 16                 |                                 |
| Мельник         |          |       |          |                  |                      | 1                  |                                 |
| Кожевник        |          |       |          |                  |                      | 1                  |                                 |
| Кузнец          |          |       |          |                  |                      | 1                  |                                 |
| Колляр          |          |       |          |                  |                      | 1                  |                                 |
| Портной         |          |       |          |                  |                      | 2                  |                                 |
| Сапожник        |          |       |          |                  |                      | 2                  |                                 |
| Землеметец      |          |       |          |                  |                      | 1                  |                                 |
| Музыкант        | 1        |       |          | 1                |                      |                    |                                 |
| Неопределенное  | 2        | 1     | 2        | 1                | 1                    | 10                 | 2                               |
| Всего:          | 5        | 1     | 2        | 2                | 1                    | 35                 | 2                               |

Александр Горбацкий. Брест.

## Духовный мир старообрядческой общины.

(по материалам полевых исследований на территории  
Браславского района Витебской области)

Отношение людей к религии является одним из критериев их духовного развития. Речь в данном случае идёт о повышенном интересе к религии и серьёзности попыток её осмыслиения. Почти все писатели и художники, учёные, главы государств и законодатели – уделяли огромное внимание вопросам отношения к религии и конфессиям, осознавая или интуитивно чувствуя, какую роль играет религия в жизни человека или общества. Вокруг этих вопросов на протяжении столетий шла ожесточённая полемика, которая иногда перерастала в кровавые столкновения и заканчивалась для одной из конфликтующих сторон тюрьмами, пытками и казнями.

Однако было бы неправильным заострять внимание только на отрицательных последствиях этой полемики. Её главным результатом было возникновение и развитие многочисленных концепций религий, которые вступая в борьбу между собой, вынуждены были, с одной стороны, отказаться от несостоятельных в свете рациональной критики.

*Аляксандар Гарбацкі. Нарадзіўся ў 1956 г. у в. Вільнева Іванаўскага р-на Брэсцкай вобл. Прафесар кафедры культуралогіі Брэсцкага дзяржуніверсітэта, доктар гістарычных навук. Даследваў культуру старавераў на тэрыторыі Браслаўшчыны ў канцы 90-х гг.*

ки представлений, а с другой стороны, совершенствовать аргументацию для обоснования того, что признавалось в их рамках жизненно важным и непреходящим. В этой полемике происходил отбор наиболее важных и эффективных идей, а самое главное – постепенно складывалось вероучение конфессий и накапливался фактический материал, который во все времена использовался наукой о религии.

Большие изменения произошли и в русском православии в середине XVII в. Эти изменения были вызваны реформами патриарха Никона, а также социально-экономическими особенностями развития русского государства во второй половине XVII в.

На территории Витебской области (Браславский и Шарковщинский районы) в 1998 г. нами была проведена историко-этнографическая экспедиция с целью исследования старообрядческих поселений и сбора историко-этнографических материалов. Исследовались жильё, одежда, народное творчество, обряды, традиции, обычаи, взаимосвязь старообрядческой и других культур, определялось мировоззрение защитников старого обряда. Поэтому наша статья и приведённые примеры основаны на материале, собранном во время этой экспедиции.

Духовный мир общины характеризуется своими специфическими явлениями и процессами, а также представляет совокупность и ценность семейной и общественной жизни её отдельных представителей. Жизнь и деятельность старообрядцев на белорусских землях, восприятие ими объективной реальности на Беларуси происходило в системе социальных взаимосвязей и благодаря этому объективно соотнесена – прямо или косвенно, с разной степенью опосредованности – с судьбой рода; с развитием белорусского общества на разных исторических этапах и изменениях в этом обществе; со вкладыванием взаимоотношений между русским государством и Речью Посполитой, а затем и Россией и Беларусью. При рассмотрении духовного мира старообрядческой общины нас интересовали отношения рядовых прихожан к семье и её членам, отдельные стороны бытовой жизни, отношения к обществу, церкви и религии.

Поселения старообрядцев на Витебщине появились ещё до раскола Русской православной церкви. Так, на землях современной Браславщины они появились в 1655 г. [1]. Поселились тут беспоповцы федосеевцы. Все поселения поддерживали связи со старообрядческими общинами Поморья.

По словам духовного наставника Браславской моленной “Покрова Пресвятой Богородицы” отца Георгия (Карпов Игорь Альвеянович), численность старообрядцев в Браславском районе в 1998 г. составила около 800 человек (200 семей). Средний их возраст более 55 лет. В старообрядческих деревнях Буловишки, Иказнь, Самуйлы, Запрудье, Саковцы, Буевщина, Минки, Рысевичи, Кириллино, Матешы, Ахремовцы, Погоща, Рымуци и др. проживают в основном малые семьи, состоящие из 2 – 3 человек. В отдельных деревнях (Буевщина, Буловишки, Кириллино и др.) живут только старообрядцы. Имеются деревни, где живут старообрядцы и католики или старообрядцы, католики и православные.

На семейные отношения и отношения в общине имеет влияние как сама община, так и её духовный наставник. Примером может служить деятельность духовного наставника Болтунова Тимофея Артемьевича в Кириллинской общине. Тут имеется “Свято-Троицкая” моленная. В Кириллино долгое время духовными наставниками были представители рода Мастюлиных. За время их деятельности в общине сложились устойчивые традиции и хорошие отношения. Старообрядцы отличались трудолюбием, исполнительностью, доброжелательностью. Традиции, заложенные Мастюлиными, продолжил Тимофей Артемьевич, которому прихожане предложили возглавить общину. Как он сам заявил: “Я упорно занимался изучением правил ведения служб и крюкового пения около трёх лет”. Тимофей Артемьевич возродил в общине традиции прежних отношений, старается помочь каждой семье. Теперь он является авторитетным духовным наставником, имеет около 60 листов собственноручно написанных крюковых нот. На наш вопрос: “Что для Вас является главным в жизни?” он ответил: “Главным для меня является мой народ, его благополучие”.

Повседневная жизнь прихожан также во многом организуется духовными наставниками, мировоззрение зависит как от самой обчины, так и от её руководителей. Духовные наставники имеют высокий авторитет, их мнение частую является решающим в общине. Доверием и авторитетом пользуется в Браславской общине духовный наставник Карпов Игорь Альвеянович. Им было много сделано для строительства в Браславе беспоповской моленной, обустройства и открытия. Игорь Альвеянович имеет большой авторитет и среди старообрядцев беспоповцев всей Витебщины. Так в 1998 г. в Республике Беларусь был зарегистрирован Центральный Совет Древлеправославной Поморской Церкви и старообрядцы доверили ему возглавить свой Совет.

Важное место в жизни старообрядцев беспоповцев Браславщины занимает отношение к религии. В последнее время увеличивается число открываемых моленных и посвящаемых в духовные наставники. По этому поводу отец Георгий заявил: “Большое дело, когда есть пастырь и люди получают назидание. Без этого трудно говорить о чём-то ишрешем”. Духовными наставниками Браславщины проводится повседневная работа по укреплению веры среди прихожан. Особый упор делается на поднятие роли духовного причастия. В моленных сохранены древние каноны службы, однако, из-за отсутствия общего руководства каноны в каждой моленой имеют изменённые формы. Как особые реликвии берегутся старообрядцами иконы и книги, которые передаются из поколения в поколение. Эти иконы и книги приносятся на богослужение.

В ходе экспедиции мы обратили внимание на отношение старообрядцев к представителям других конфессий. Респонденты отмечали, что проблем в отношениях старообрядцев, католиков и православных не существует. Духовный наставник Кириллинской обчины Болтунов Т.А. отметил: “В окрестных деревнях проживают в основном католики и старообрядцы. Живут старообрядцы с католиками хорошо, никогда не было никаких проблем”. В 80 – 90-е годы парни из старообрядческих семей стали больше брать в жёны девушек из католических семей. Респондентка Комялова Анна Изотьевна (д.Погоща, 1920 г.р.) так прокомментировала это явление: “Многие старообрядцы в последнее время взяли себе в жёны полячек. Идёт размывание старообрядничества”.

Заслуживает внимания, на наш взгляд, наличие разногласий между представителями старообрядцев разных конфессий и даже между соседними общинами одного согласия. Отсутствие единого руководства создало “автономию” каждой обчины. Связь между ними была и есть очень слабая, а сам духовный наставник во многом зависим от приходо-

жан, так как общины состоят в основном из родственников. Помимо этого различия является и разнообразие в обрядах. Например, в Браславской беспоповской общине причащение является условием и называется духовным причащением (то есть без использования хлеба и вина), а в Буловицкой беспоповской общине причащение реальное, для этого используется выпеченный дрожжевой хлеб и святая вода [записано со слов Волкова Автонома Макаровича, 1912 г.р., духовного наставника Буловицкой общины].

Свою особенность имеют и жилые постройки старообрядцев. Планировка старообрядческих деревень линейная. В особенностях расселения и внешнем виде деревень отражаются местные этнокультурные и производственные традиции, повседневный быт, взаимоотношение человека с природой. Выбор географической среды всегда являлся и является для старообрядцев обязательным первичным условием жизнедеятельности и был тесно связан с формированием этнической территории и исторической судьбы старообрядцев.

Внутренняя планировка усадеб и жилых домов старообрядцев однотипна. В основном все жилые дома имеют трёхкамерный тип: сени, из которых вход в кладовую, кухня и спальня. Жилые дома построены из дерева и имеют срубную конструкцию. Фундамент сделан из бетона или дубовых брусьев. Стены имеют 11 – 15 венцов из брёвен 14 – 24 сантиметров или брусьев 12 на 12 или 14 на 14 сантиметров. Большинство крыш крыты шифером.

Во внутреннем интерьере кухни представлена русская печь, кухонный стол на ножках, 4 – 6 фабричных или самодельных табуреток, фабричная (металлическая) или самодельная (деревянная) кровать. Также имеется навесной или на ножках шкаф для хранения посуды. Во всех имеются холодильники.

В спальне размещается заводская (металлическая) или самодельная (резная деревянная) кровать, диван, шкаф для белья, праздничный стол покрытый тканой и вышитой скатертью, телевизор. На столе находятся церковные книги, стоит одна или несколько икон и подсвечник со свечой. Вокруг стола находится 3 – 4 стула со спинками. В красном углу в резных рамках (киотах) размещаются 2 – 3 иконы под стеклом. Над иконами висит лампада. В отдельных домах иконы украшены искусственными цветами или ткаными и вышитыми рушниками. Перед иконами устроена шторка из ткани, которая закрывается. Как нам пояснили, служит для того, чтобы спрятать иконы от "дурного" глаза. В спальнях отдельных старообрядцев находятся ещё резные или разрисованные сундуки. На стенах висят рамки с фотографиями родственников.

Усадьба браславских старообрядцев имеет замкнутый тип хозяйственного двора. Все хозяйственные постройки связаны между собой глухим забором.

Изучение духовного мира старообрядческой общины важно потому, что без более или менее ясного представления о нём мы не можем оценить того вклада, который сделан защитниками старого обряда в национальную культуру.

1. Гарбацик А.А. Стараабрадніцтва на Беларусі ў канцы XVII – пачатку XX стст.: Манаграфія. – Брэст: Выда-ва Брестскага дзярж. ун-та, 1999 г. – 202 с.

**Сергей Дернович. Минск.**

## **Браславское Поозерье в системе трансевропейских связей в IX-XIII вв.**

Браславское Поозерье на протяжении всей своей истории было вовлечено в сложные процессы, что происходили на европейском континенте. Само географическое положение этого региона на границе проживания крупных этнических массивов, таких как балты, славяне, финны, германцы, определило крайне динамичную судьбу района. Особенно ярко это проявилось в середине I тыс. н. э., когда традиционные процессы культурного взаимодействия приобрели новую окраску вследствие формирования трансевразийских магистралей и кристаллизации обществ, проживавших по берегам Балтийского моря. В дальнейшем трансевропейские контакты не только не ослабевают, но и возрастают, превращаясь в один из ведущих факторов развития. Характер, направление и интенсивность связей неоднократно менялись. Значительного пика интенсивности и многообразия они достигли в IX-XII вв., когда на территории Браславского Поозерья сложилась своеобразная историко-культурная общность, в материальной культуре которой обнаруживается влияние народов Балтийского региона. Попытке предварительной реконструкции этого многообразного и противоречивого процесса посвящено это сообщение.

В конце VIII - начале IX вв. начинают функционировать трансевропейские магистрали, соединившие Север и Запад Европы с Югом и Востоком - Британию и Скандинавию с Византийской империей и Исламским Востоком (Лебедев. 1985. с. 100-101). Крупнейшие торговые пути средневековья прошли по основным речным системам Восточной Европы, в том числе по бассейнам рек Западной Двины, Днепра и Немана.

В конце I тыс. н. э. торговля со странами Арабского Халифата являлась единственным источником поступления серебра в Восточную и Северную Европу. Скопления кладов восточных монет, отложившихся на рубеже тысячел-

*Сяргей Дзярновіч. Нарадзіўся ў 1974 г. у г.Беразіно Мінскай вobl. Малоды навуковы супрацоўнік інстытута гісторыі НАН, магістр аддукцыі. Займаецца даследваннямі археалагічных і гістарычных крыніц, вывучае археалагічныя помнікі Беларускага Паазер'я.*

летий, достаточно четко обозначают не только основные торговые маршруты, но и расположенные на них основные центры. На территории Беларуси по концентрации серебра выделяются окрестности Полоцка, Витебска, Минска (Рябцевич В.Н. 1997. с. 42; Штыхов Г.В. 1993. с. 85-87). В Браславском Поозерье куфические дирхемы зафиксированы у д. Ахремцы (Марков А. 1910. с. 1-31), у г.п. Видзы (Марков А. 1910. с. 14; Рябцевич В.Н. 1998. с. 67), у д. Красная (Марков А. 1910. с. 136; Рябцевич В.Н. 1998. с. 71). При раскопках городища и селища у д. Прудники и городища "Городец на Мнюте" также были найдены арабские монеты (Милютин В.Н., Шадыро В.И. 1994. с. 261; Штыхов Г.В. 1995. с. 171-172; Рябцевич В.Н. 1998. с. 71, 74).

В конце X в. на территорию Беларуси, как и в Восточную Европу, вместо дирхемов начинают поступать серебряные монеты (Потин В.М. 1960. с. 163-174; Рябцевич В.Н. 1995. с. 118-119). Нам неизвестны клады или находки денариев в Браславском Поозерье. Однако при раскопках городища Масковичи и кургана №4 Довборской группы у д. Опса были найдены гирьки-разновесы кратностью 3,81-4,16 г., которые использовались в конце X - начале XII вв. (Дучиц Л.У. 1980. с. 86; Покровский Ф.В. 1895. с. 204-205; Бектинеев Ш.И. 1987. с. 231-233). Интенсивность потока как дирхемов так и денариев, а также особенности их топографии на севере Беларуси, позволяет предположить, что только начиная с X в. Западная Двина с притоками становится основной транспортной магистралью Браславского Поозерья.

В свою очередь, артефакты, полученные в ходе исследований археологических памятников Браславщины, позволяют не только определить место рассматриваемого региона в системе трансевропейских связей, но и зафиксировать контакты местного населения с выходцами из Скандинавии. Рассмотрим в данном контексте несколько групп предметов материальной культуры.

Основная группа представлена предметами вооружения и включает, главным образом, оружие ближнего и дистанционного боя: двухлезвийные мечи, боевые топоры, копья и наконечники стрел.

С таким предметом вооружения, как меч, население территории Беларуси познакомилось только в начале II тыс. н. э. Не встречены мечи и в славянских памятниках Руси, предшествующих образованию Древнерусского государства (Кирпичников А.Н. 1966. с. 22). На территории Северной Европы это оружие получило распространение уже в первой половине I тыс. н. э. (Антейн А. 1973. с. 26). Необходимо отметить, что население территорий балтских, германских, юнославянских, финно-угорских племен познакомилось с двухлезвийными мечами, происходившими из провинций, находившихся под влиянием Римской империи в первой половине - середине I тыс. н. э. (Казакевич В. 1988. с. 97-98). Найденные на городище Масковичи навершия линзовидной формы и навершия дисковидной формы соотносятся с мечами типа IV и VI (по классификации А.Н. Кирпичникова) и датируются второй половиной XI-XIII вв. (Дучиц Л.И. 1991. с. 41). Более ранние экземпляры такого оружия происходят из Восточной Латвии - меч типа "H" из Люцинского могильника (Kazacevičius V. 1996. Р. 30), из верховьев Березины Неманской - меч типа "X" из курганного погребения у д. Городилово (Живописная Россия. 1882. с. 7) и меч типа "V" с надписью "ULFBERHT" из окрестностей Полоцка (Поболь Л.Д. 1960. с. 150-151; Ласкавый Г.В. 1993. с. 20-23). Мечи таких типов имеют широкие аналогии в Северной Европе и считаются оружием норманнов в эпоху викингов.

На рубеже I-II тыс. н. э. для населения Скандинавского полуострова был характерен комплекс вооружения, который, наряду с двухлезвийными мечами, включал различные типы боевых топоров и копий.

Этот период характеризуется поиском наиболее эффективных форм. В X в. скандинавские оружейники за счет совмещения боевых качеств бородовидных и широколезвийных топоров получают топор типа "M" - с "широким симметрично расходящимся лезвием, косо срезанным у режущего края" (Лебедев Г.С. 1985. с. 125). На территории Беларуси, топоры, которые можно соотнести с типом "M" по классификации Я. Петерсена или с типом VII - по классификации А.Н. Кирпичникова, были обнаружены при раскопках одного из курганов в урочище Проклятое поле, восточнее Лукомльского городища (Штыхов Г.В. 1969. с. 323, 327), в одном из курганов вблизи Лепеля (Сементовский А.М. 1890. с. 23), а также на Браславщине, в ходе исследования городища Масковичи (Дучиц Л.У. 1991. с. 37-38). Все три экземпляра датируются XI в. (Ласкавый Г.В. 1993. с. 34).

Параллельно с двухлезвийными мечами, топорами с "широким симметрично расходящимся лезвием, косо срезанным у режущего края" широкое распространение в Северной Европе получают наконечники копий с пером ланцетовидной формы, где они появились в конце меровингского времени (Кирпичников А.Н. 1966. с. 11-12). В Браславском Поозерье такие наконечники копий обнаружены в курганных могильниках в ур. Зaborные Гумны (Покровский Ф.В. 1895. с. 166-220), возле д. Укля (Покровский Ф.В. 1895. с. 166-167, 170-171; Кирпичников А.Н. 1966. с. 78-79), на городищах Масковичи и Браслав (Дучиц Л.У. 1991. с. 24-27, 41). Все экземпляры относятся к XI в.

Основным компонентом скандинавского набора средств ведения дистанционного боя в эпоху викингов являлись ланцетовидные наконечники стрел (Каинов С.Ю. 1999. с. 49-62). В Браславском Поозерье такие наконечники зафиксированы на городищах Масковичи (Дучиц Л.У. 1991. с. 40-41) и Прудники (Шадыро В.И., Ласкавый Г.В. 1994. с. 224).

Таким образом, наличие некоторых типов оружия, особенности его распространения, позволяет нам предположить, что Браславское Поозерье в XI в. явилось одним из составляющих трансевропейской системы коммуникаций, что и обеспечило восприятие местным населением наиболее эффективных предметов вооружения.

На наш взгляд, к числу скандинавских древностей X-XI вв. относятся и такие изделия из Браславского Поозерья, как равноплечная фибула из Маскович (Дучиц Л.У. 1991. с. 61); массивная железная гривна, которая была щетка на плечики погребальной урны из кургана -27 с трупосожжением у д. Укля (Дучиц Л.У. 1996. с. 113-115). Из этого же кургана происходит и костяное острие со стилизованным изображением головы фантастического зверя (Дучиц Л.У. 1996. с. 113-115). Подобные находки были сделаны на городище у д. Прудники (Шадыро В.И. 1986. с. 72) на поселении на Менке (Штыхов Г.В. 1978. с. 24).

Со скандинавским руническим письмом XI-XIII вв. соотносятся надписи и рунические знаки, сделанные на частях животных, найденные в Масковичах. Похожие знаки есть и на шиферных пряслицах, обнаруженных на том же

городище (Дучыц Л.У., Мельникова Е.А. 1981. с. 185-216; Дучыц Л.У. 1991. с. 78-82).

Таким образом, краткий анализ археологических и нумизматических данных свидетельствует, что до X в. историко-культурная общность в Браславском Поозерье сохраняла консервативные черты балто-славянского пограничья, которые в X-XI в. стали исчезать, в том числе и вследствие присутствия скандинавов и их влияния на некоторые элементы материальной культуры. .

#### Литература

1. Антей А. Дамасская сталь в странах бассейна Балтийского моря. Рига, 1973. ц
2. Бектиев Ш.И. Веси и гирьки-разновесы X-XIV вв. из Белоруссии //СА. 1.1987.
3. Дучыц Л.В., Мельникова Е.А. Надписи и знаки на костях с городища Масковичи // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и расследования. 1980. М., 1981.
4. Дучыц Л.У. Браслаўскае Паазер'е у IX-XIV стст. Мн., 1991.
5. Дучыц Л.У. Курганны могильники края в. Укля Браслаўскага раёна // ГАЗ. VIII. Мн., 1996.
6. Дучыц Л.У. Маскавіцкае гарадзішча (XI-XIII стст.) // Весці АН БССР. 4. Серыя грамад. навук. 1980.
7. Живописная Россия. Том III. Часть I. Литовское Полесье. СПб., М., 1882.
8. Казакевич В. Оружие балтских племен П-УШ веков на территории Литвы. Вильнюс, 1988.
9. Каинов С.Ю. Ланцетовидные наконечники стрел из раскопок Гнездова //Раннесредневековые древности Северной Руси и ее соседей. СПб., 1999. ||
- 10.Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. 1. САИ. Е 1-36. М., Л., 1966.
- 11.Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. 2. САИ. Е 1-36. М., Л., 1966.
- 12.Ласкаўый Г.В. К истории оружия Белорусского Подвіння в VI-XIIIвв. //Полоцкі летапісець. 1(2). Полоцк, 1993.
- 13.Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985.
- 14.Марков А. Топография кладов восточных монет (сасанидских и куфических). СПб., 1910.
- 15.Милютин В.Н., Шадыро В.И. Найдены монеты из поселений Прудники //ГАЗ. 5. 1994. |
- 16.Поболь Л.Д. Древнерусский меч из Полоцка // Весці АН БССР. 1. 1960.
- 17.Покровский Ф.В. Курганы на границе современной Литвы и Белоруссии //Труды IX АС. М., 1895. |
- 18.Потин В.М. Особенности притока западноевропейских денариев X-XI вв. и распространение на территории Древней Руси // Записки Одесского археологического общества. Т. 1(34). Одесса, 1960.
- 19.Рябцевич В.Н. Дирхемы Арабского Халифата в денежном хозяйстве Полоцкой земли (IX-XII в.) // Славяне и их соседи: Археология, нумизматика, этнография. Мн., 1998.
- 20.Рябцевич В.Н. Монетные клады Браславщины // Браслаўскія чытанні. Браслаў, 1997.
- 21.Рябцевич В.Н. Нумизматика Беларуси. Мн., 1995.
- 22.Сементовский А.М. Белорусские древности. В. 1. СПб., 1890.
- 23.Шадыро В.И., Ласкаўый Г.В. Средневековые наконечники стрел лука и арбалета из поселения у д. Прудники // ГАЗ. 4. 1994.
- 24.Шадыро В.И. Шпілька-амулет // Мастацтва Беларусі. 4. 1986.
- 25.Штыхов Г.В. Города Полоцкой земли. Мн., 1978.
- 26.Штыхов Г.В. Клады Полоцкой земли IX-XIII вв. // Сярэднявяковыя старажытнасці Беларусі Мн., 1993.
- 27.Штыхов Г.В. Раскопки в Лукомле в 1966-1968 годах //Древности Белоруссии. Мн., 1969.
- 28.Штыхов Г.В. Гарадзішча Гарадзец на Минце //Помнікі культуры. Новыя адкрыцці. Мн., 1995.
- 29.Kazakavičius V. IX-XIIIa. Baltų Kalavijai. Vilnius, 1996.

Людміла Дучыц. Менск.

## Браслаўчане ў раннім сярэднявежчы (паўсядзённасць і ментальнасць).

Гісторыя гэтая не толькі палітыка, воіны, знамінальныя падзеі. За ўсім гэтым стаіць чалавек з яго жыццёвымі клопатамі, светапоглядам, вераваннямі. Проблема чалавека ў гісторыі ў апошнія гады прыцягвае ўсё больш і больш увагі.

Зараз чалавечтва ўступае ў III тысячагоддзе. А якім ж былі нашыя продкі, у прыватнасці браслаўчане, на рубяжы I і II тысячагоддзя? У якіх умовах яны жылі, як апраналіся, уяўлялі свет, размаўлялі? Аб усім гэтым летапісы не гавараць. Але на сёняшні дзень ужо назапашаны вялікі археалагічны матэрыял, які дазваляе ў пэўнай ступені гаварыць пра паўсядзённае жыццё браслаўчан.

Рубеж I і II тысячагоддзя – гэта час, калі скончылася эпоха вялікага перасялення народаў, фіналам якой былі паходы варагаў. На рубяжы тых тысячагоддзяў развівалася металургія, пашаннае земляробства, агародніцтва, садаводства, зараджаліся розныя науку, ведалі ганчарнае кола і такарны становк. Па ўсёй Еўропе назіраўся дэмографічны пад'ём. У XII ст. ужо былі ўніверсітэты – Оксфардскі, Кембрыджскі, Парыжскі. Не выключана, што і там маглі вучыцца выхадцы з Браслаўшчыны.

У разглядаемы час тэрыторыя раёна была ўскрайнай аднаго з магутнейшых дзяржаўных аб'яднанняў – Полацкага княства. Яна з'яўлялася памежнай (кантактнай) зонай паміж славянамі і балтамі. У сярэдзіне XI ст. узводзіліся по-

*Людміла Дучыц. Нарадзілася ў 1950 г. у г.Мінску. Старэйшы навуковы супрацоўнік інстытута гісторыі НАН, кандыдат гістарычных наукаў. Займаецца даследваннем археалагічных помнікаў пач. II тыс. Праводзіць раскопкі на Браслаўчыне з 1976 г. Аўтар манаграфіі «Браслаўскае Паазер'е ў XI-XIV стст.» Мн., 1991. Падтрымлівае трывалую сувязь з музеем. Удзельніца «Браслаўскіх чытанняў» 1989, 1991, 1994, 1997 гг.*

лацкія фарпосты ў Браславе, Маскавічах, Дрысвятах, Рационках і Прудніках. Тут стаялі ваенныя гарнізоны. Воіны, хутчэй за ўсё, жылі ў клецах, якія знаходзіліся ў абарончай сіняне. Знаходкі сведчаць аб вялікай колькасці жанчын у фарпостах. Гэта дазваляе гаварыць, што многія дружынікі жылі сем'ямі. Дружына складалася з цялкі ўзброенага вершніка, цялкі ўзброенага пехацінца і лёгка ўзброенага пехацінца. Пры раскопках на ўсіх гарадзішчах знайдзена шмат зброя: наканечнікі стрэл і коп'яў, булавы (жалезныя і бронзавыя), дэталі мячоў, баявыя сякеры.

Фарпосты хутка ператвараліся ў паселішчы гарадскага тыпу. Дзядзінцы гарадкоў XII ст. ужо былі цесна забудаваны. У той час на адзін гектар гарадской плошчы прыходзілася каля 200 чалавек. У Дрысвятах археалагічна прасочаны вялікі пасад. У Маскавічах, паводле дэшыфраваных аэрафотаздымкаў, частка неўмацаванага паселішча ў выніку пазнейшых геадынамічных працэсаў апынулася пад водой. Гэта пацвердзілі і підраархеалагічныя даследванні.

Ва ўмацаваныя паселішчы сіякалася насельніцтва не толькі з наваколля, але і з больш аддаленых зямель. Агульнаўпрызнана, што ў тую эпоху яскравым індыкатарам з'яўляліся жаночыя ўпрыгожванні. Так на маскавіцкім гарадзішчы знайдзены прыкрасы крывічоў, латгалоў, земгалоў, вяцічоў, наўгародскіх славен, прыбалтыскіх фінаў і скандынаваў. Касцюм тагачасных жыхароў Браслаўшчыны характарызуецца вялікай колькасцю металічных упрыгожванняў і носіць балта-славянскі гібрыдны характар. Каля в. Укля знайдзена пахаванне жанчыны, зробленое па скандынавскому абраду (рэшткі кремацыі ў гаршчку, на плечыкі якога надзета жалезнай шынай грыўна, а побач выяўлены шкляныя пашеркі і касцяная праколка са стылізаванай зааморфнай галоўкай).

Браслаўчане займаліся земляробствам, жывёлагадоўлі, палярніні, ткацтвам, рознымі рамёствамі, гандлем. На гарадзішчах пры раскопках зафіксаваны сляды жалезаробчага, ювелірнага, касцярэзнага і ганчарнага рамёстваў. Аб развіцці гандлю сведчаць імпартныя рэчы (праселкі з шыфера, шкляныя бранзалеты, сердаліковыя і крыштальныя пашеркі, бурштынавыя крэйкі), тіркі-разнавагі, вялікая жалезнай гіра, манеты Арабскага халіфата, касцяная цыліндрычная пломба.

Якім быў побыт тагачасных людзей? Раскопкі паказваюць, што ў гарадках дамы былі драўляныя, падлогі дашчатыя і глінабітныя, печы глінабітныя. Кавалачкі слюды сведчаць аб шкляных вокнах. У асноўным карыстайліся гліняным посудам, але знайдзены таксама рэшткі шклянога посуду і кавалачкі ад медных катлоў. Сярод археалагічных знаходак на ўсіх гарадзішчах шматлікія касцяныя грабеньчицы (былі і драўляныя, але амаль не захаваліся). Ёсць знаходкі капавушак. Усё гэта сведчыць аб наданні пэўнай увагі гігіене. Нягледзячы на ўсе гігіенічныя меры, узікалі эпідэміі – чума, халера, воспа, але гэта было характэрна для ўсёй тагачаснай Еўропы. З летапісай вядома, што ў 991 і 1000 гг. былі вялікія паводкі на Заходнім Дзвіне. У 1067 г. на тэрыторыі Полацкага княства была вельмі снежная і суровая зіма, а ў 1092 г. вялікая эпідэмія.

Афіцыйнай рэлігіяй паступова становілася хрысціянства. Яно прыходзіла як з Усходу, так і з Захаду. Треба меркаваць, што ў гэтым пэўную ролю адыгралі і скандыналі. Першымі хрысціянамі была княсская адміністрацыя. Сведчаннем хрысціянізацыі з'яўляюцца знаходкі крыжоў-энкалпіёнаў, лампадкі. У Дрысвятах знайдзена касцяная лыжачка для прычасці і манетападобная падвеска з выявай св. Юр'я. Сярод маскавіцкіх знаходак цікавасць уяўляе адна з костак жывёл, на якой зроблены малюнак, дзе паказаны дружынік і над ім вялізны крыж на ланцу. Па форме крыж нагадвае крэйкі-энкалпіёны з каленападобнымі выступамі на канцах. Мяркуючы па знаходках можна гаварыць і аб існаванні храмаў. Яны былі драўляными.

З хрысціянізацыі звязваецца распаўсюджванне адукаты. Як правіла, тагачасныя школы існавалі пры храмах. У Браславе знайдзены жалезнай пісалы, у Дрысвятах шыфернае праселка мае надпіс “Дэпрыяс”, у Маскавічах выяўлена некалькі праселак і каля сотні костак жывёл з надпісамі, дзе спалучаюцца рунічныя і кірылічныя знакі. Лічыцца, што гэта тайнагасці і зараз спецыялісты займаюцца яго расшыфроўкай.

У вусці ракі Друйкі (пры ўпадзенні ў Заходнюю Дзвіну) пад водой ляжыць Барысай камень з высечаным на ім крэйкам і надпісам “Господи помози рабу своему...”. Крыж і надпіс, хутчэй за ўсё, былі высечаны князем Барысам Усяславічам у час вялікага голаду з мэтай асвячэння былога язычніцкага фецеша – Святога каменя. Надпісы падобнага тыпу з'яўляюцца візантыйскай хрысціянскай формулай, якая часта сустракаецца на культавых рэчах.

У той жа час яшчэ моцнымі былі і спрадвечныя язычніцкія вераванні. У вёсках, асабліва аддаленых, паганства пранізваля ўсе сферы жыцця. Сведчаннем доўгага трывання язычніцтва могуць служыць назвы Чортава Гара, Святая Гара, Гара Дуб, Святое возера, Богінскае возера і інш. Да пачатку XX ст. на востраве Богінскага возера прастаяў каменны ідал, які потым скінулі ў воду. Тагачасныя могільнікі жыхароў парубежных пунктаў былі хрысціянскімі – грунтовымі (могільнік жыхароў Дрысвятаў каля сучаснай вёскі Пашавічы). У вёсках жа яшчэ доўгі час хавалі па язычніцкаму курганаму абраду.

Калі ў гарадках дамініравала славянская культура, то ў вёсках панавала этнічная лета-літоўская самасвядомасць. Гэта яскрава прасочваецца па комплексах курганных упрыгожванняў. Як вядома, курганныя наборы рэчаў у тия часы былі найяскравейшым этнічным індыкатарам. Варты зазначыць, што нават яшчэ ў 1920 г. літоўскае насельніцтва складаў большасць у некаторых вёсках Браслаўшчыны. Напрыклад, у Опсаўскім сельсавеце ў 1972 г. больш за 150 чалавек размаўлялі на літоўскай мове.

Духоўны свет браслаўчан не абліжаўся толькі граматай і вераваннямі. Ужо з першых крокоў дзіця сутыкалася з цацкамі-брончалкамі рознага тыпу. Дробныя трубчатыя косткі жывёл нанізвалі на шнурок, і, азёргаючы за канцы шнурка, атрымлівалі разнастайныя гукі. Знайдзеныя гліняныя шарыкі невялічкіх памераў. Мяркуеца, што яны ад гліняных брончалак ці брончалак, якія рабілі з пузыроў жывёл. У Маскавічах знайдзены цацкі з белай азёрнай гліны ў выглядзе дружыніка і жывёл, сярод якіх авечка і свіння. З Маскавіцкага замка паходзіць і косткі жывёл з нанесенымі на малюнкамі. Сюжэты гэтых “карцін” адлюстроўваюць жыццё гарадка – хрышчэнне воіна, прыезд на лодках пад парусамі гасцей і місіянероў, партрэты людзей. Ёсць малюнак аголенай жанчыны з доўгімі валасамі.

Часткай духоўнай культуры былі і розныя гульні. На некалькіх костках прачэрчана імітацыя поле для гульні шашкі, шахматы або таулея (тыпова скандынавскай гульні). Распаўсюджана была гульня ў “бабкі”. “Бабкі” рабілі з бронных костак жывёл і некаторыя адтуліны запаўнялі свінцом. На некалькіх такіх костках прачэрчаны сімвалічныя

знакі. У жыцці тагачаснага грамадства пэўную ролю адыгрывала музика. Яна гучала на князскіх пірах, на народных святах, у храмах і нават у войску. У Маскавічах, напрыклад, знайдзена касцяная дудачка.

Такім чынам, узровень жыцця браслаўчан на рубяжы I і II тысячагоддзяў быў высокім для тагачаснай Еўропы.

#### Крыніцы і літаратура:

1. Археалогія і нумізматыка Беларусі. Энцыклапедыя. Мінск. 1993.
2. Борисенков Е. П., Пасецкі В. Я. Экстремальные природные явления в русских летописях XI – XVII вв. Ленинград. 1983.
3. Дучыц Л. У. Браслаўскае Паазер'е ў IX – XIV стст. Мінск. 1991.
4. Зайкоўскі Э. Рэлігійная сітуацыя ў Браслаўскім Паазер'і ў V – XV стст. //Браслаўскія чытанні. Матэрыялы IV наўукова-краязнаўчай канферэнцыі 24 – 25 красавіка 1997 г. Браслаў. 1997. С. 38 – 40.
5. Кузаков В. К. Очерки развития естественнонаучных и технических представлений на Руси в X – XVII вв. Москва. 1976.
6. Петров В. М. История обучения в Древней Руси. //Советская педагогика. 1982. № 6. С. 100 – 104.
7. Человек в контексте культуры. Славянский мир. Москва. 1995.
8. Ястребіцкая А. Л. Западная Европа XI – XIII вв. Москва. 1978.

Александр Егорейченко. Минск.

## Хронология ранних городищ Браславщины.

Эпоха поздней бронзы и железного века Браславского поозерья, по сравнению с предшествующими периодами, характеризуется более высокой плотностью населения. В это время на смену открытым поселениям приходят городища, как правило, расположенные на отдельно стоящих холмах-останцах. К настоящему времени известно 14 памятников подобного типа, имеющих отложения I тыс. до н.э. – первых веков н.э. Они связаны с двумя археологическими культурами: днепро-двинской и штрихованной керамики. На некоторых укрепленных поселениях имеются материалы обеих культур, и это обстоятельство до проведения стационарных исследований препятствовало их четкому разграничению. Ситуация начала проясняться лишь в последние годы в результате археологических исследований, проводимых экспедицией Белгосуниверситета. Можно считать установленным, что разграничительная линия между этими культурами проходила с северо-запада на юго-восток через городища Ратонки Слободского с/с и Тарилово Иказненского с/с, которые имеют отложения как одной, так и другой этнокультурной общности (Егорейченко. 1996. С. 8 – II). Судя по стратиграфическим наблюдениям, оба поселения основаны носителями днепро-двинской культуры. Впоследствии их сменяют «штриховики», однако время этого процесса на городищах существенно различается. Если в Ратонках смена населения происходит в первой половине I тыс. до н. э., то в Тарилово носители днепро-двинской культуры уступают место пришельцам только ближе к рубежу н. э.

Подобные наблюдения стали возможны не только благодаря полномасштабным исследованиям некоторых городищ, но и выявлению на них ряда датирующих вещей, позволяющих определить время их функционирования, и соответственно поставить вопрос о длительности пребывания в этом районе носителей культуры штрихованной керамики и днепро-двинской культуры.

К числу «чистых» поселений культуры штрихованной керамики относятся городище Зазоны Заражского с/с, раскопки которого велись на протяжении 1995-1999 гг. Многочисленный и разнообразный вещевой комплекс, полученный в ходе этих исследований, даёт возможность не только охарактеризовать различные стороны жизни и деятельности его обитателей, но и довольно четко очертить время функционирования древнего поселения. Подавляющая часть изделий этого памятника была сделана из кости и камня, что было характерно для городищ культуры штрихованной керамики I тыс. до н.э. Вместе с тем, ряд находок позволяет определить начальную и конечную даты его существования. О времени освоения холма под поселение можно судить по находке костяной булавки, имеющей гвоздевидную шляпку и ушко на игле. Такие изделия встречаются в ранних материалах как культуры штрихованной керамики, так и днепро-двинской культуры. Их прототипами послужили, по-видимому, бронзовые булавки, распространенные в предлужицкой культуре на территории Польши во II-III периодах эпохи бронзы (1400-1000 гг до н.э.) [Prahistoryria ziem polskich. 1979. Tabl. X: 6, 7. Tabl. VII: 4, 6]. К III периоду эпохи бронзы относятся и аналогичные экземпляры, найденные в курганах Восточной Пруссии (Sturtius. 1936. 73). Одна из подобных бронзовых булавок была обнаружена в ранних отложениях культурного слоя городища Наркунай культуры штрихованной керамики в Северо-Восточной Литве (Volkaite-Kulikauskiene. 1986. Pav. 46). Остальные костяные и каменные изделия (наконечники стрел и копий, гарпуны, булавки, проколки, топоры и др.) имеют широкие рамки бытования – всё I тыс. до н.э.

Заключительную дату поселения культуры штрихованной керамики в Зазонах позволяют определить две находки, обнаруженные в верхних напластованиях культурного слоя. Одна из них представляет собой уплощённую стеклянную бусину диаметром 0,7 см синего цвета. Близкие ей экземпляры бытовали в Центральной Европе в фазах C1b/D (220-450 гг. н.э.) [Tempellmann – Maćzynska. 1985. Tab. 18. Tab. I: 3, 9, 40]. Этую довольно расплывчатую датировку верхних напластований культурного слоя можно значительно скорректировать. Более узкую дату даёт находка уникального бронзового наконечника пояса с дисковидным навершием. Подобные экземпляры характерны для

*Аляксандар Егорэйченка. Нарадзіўся ў 1955 г. у г.Канатоп (Украіна). Загадчык кафедры археалогіі, этнографіі і дапаможных гістарычных дысцыплін БДУ, кандыдат гістарычных науک, дасцэнт. Праводзіць археалагічныя даследванні на Браслаўшчыне з 1992 г. Удзельнік «Браслаўскіх чытанняў» 1994, 1997 гг.*

шеворской культуры в фазах B2/CIa (70 – 220 гг. н.э.) [Madyda. 1977. S 383]. Существенным отличием зазонского наконечника от классических является то, что он в дисковидной части имел углубление в форме креста, концы которого завершались окружностями. Это углубление было изначально заполнено красной эмалью, остатки которой частично сохранились. Известно, что изделия с эмалью были характерны, в основном, для носителей западнобалтийской культуры. Это, как правило, подковообразные фибулы, типичные для фазы CI (150 – 260 гг. н. э.). Одна из них, обнаруженная в захоронении могильника Барглув Дворны (Сувалкия), имела аналогичную крестовидную орнаментацию дисков (Okulicz. 1973. Ryc. 20I: b). Такие же фибулы известны и на территории Литвы: Сарженай, Румшишкес. Первая из них имеет близкую датировку – фаза B2/CI (Michelbertas. 1996. P. 21. Pav. 1:1). Это позволяет аргументировано связывать наконечник пояса из Зазон с западнобалтийским ареалом и отнести его к фазе CI. Таким образом, материалы городища Зазонны свидетельствуют о длительности его использования носителями, оставившими штрихованную керамику. Оно функционировало от конца II тыс. до н. э. до начала – середины III в. н. э.

Примерно такие же хронологические рамки имеет и городище Ратюнки. Как и в Зазонах, начало жизни на этом поселении в конце II тыс. до н.э. определяется находками 5 костяных булавок с ушком на игле. Четыре из них имели линейную и циркульную орнаментацию в верхней части. Близкие по форме и системе орнаментации находки происходят из днепро-двинского городища Осыно на Псковщине (Третьяков. 1976. Рис. 4: 24 – 26). Такая ранняя датировка подкрепляется еще одной находкой из предматерикового слоя – костяным втульчатым наконечником копья дисковидной формы с продольным валикообразным расширением по центру пера. А. В. Дучиц и А. Г. Митрофанов, на мой взгляд, ошибочно полагали, что он напоминает железные копья скифов VI – V вв. до н. э. (Дучиц. Митрофанов. 1994. С. 175). Более вероятным представляется предположение о подражании ратюнковского наконечника бронзовым копьям предлуцицкой и лужицкой культур, датируемых 1400 – 800 гг. до н. э. (Prahistoria ziem polskich. 1978. Tabl. X VI: 4; Prahistoria ziem polskich. 1979. 17:6). Заключительная фаза городища Ратюнки определяется двумя находками: железной пряжкой и стеклянной бусиной. Первая имеет прямоугольную форму и напоминает пряжки, характерные для шеворской, вельбарской и западнобалтийской культур фазы B2 (70 – 150 гг. до н. э.) [Madyda. 1977. Tabl. III: 12, 13. Tabl. IV: 2, 5]. Стеклянная бусина сине-фиолетового цвета имеет форму параллелипипеда длиной 1,3 см и шириной 1 см. Бусы подобной формы чаще характерны для второй половины I тыс. н. э. Однако на Ратюнковском городище отложений этого времени нет. Вместе с тем близкие по форме и цвету украшения известны в черняховских погребениях, в частности, в могильнике Каборга IV, датированных концом II – III вв. н.э. (Магомедов. 1979. С. 46. Табл. XIV: 17). Всё это дает основания полагать, что городище в Ратюнках перестало функционировать не позднее III в. н. э.

Материалы третьего исследованного городища Тарилово, к сожалению, не дают узкой даты его основания. Найдены на нем каменных топоров, костяных кочедыков, проколок, амулетов позволяют лишь констатировать о зарождении жизни на нем в I тыс. до н.э. Гораздо определенней вырисовывается конечная дата этого поселения. Её определяет круглая железная пряжка, характерная для центральноевропейских культур фазы B2 (70 – 150 гг. н.э.) [Madyda – Legutko. 1983. T. XVIII. I. Tab. 1: 3].

Таким образом, ранние городища Браславского поозерья прошли длительный путь развития. Основанные в эпоху поздней бронзы, они завершают своё существование в эпоху развитого железного века.

#### Литература:

1. Дучиц Л.В. Митрофанов А.Г. Городище Ратюнки //Гістарычна-археалагічны зборнік, Мін. 1994;
2. Егорейченко А.А. Этнокультурная ситуация в Белорусском Подвийске в железном веке //Гістарычна-археалагічны зборнік. Мін. 1996. №10;
3. Магомедов Б.В. Каборга IV /раскопки 1973 – 1974 гг./ //Могильники черняховской культуры. М. 1979.
4. Третьяков П.Н. Городище Осыно //Советская археология. 1976. №3.
5. Volkaité-Kulkaiuskienė. R. Narkunu didžiojo piliakalnio tyrineim rezultatai //Lietuvos archeologija. Vilnius. 1986. T. S.
6. Madyda R. Sprzączki i okucia pasów na ziemiach polskich w okresie rzymskim //Materiały starożytne i wczesnośredniowieczne. Warszawa 1977. T. IV
7. Madyda – Legutko R. Metalowe części pasów na obszarze kultury zachodniobaltyjskiej w okresie wpływów rzymskich //Wiadomosci Archeologiczne. Warszawa. 1983. T. XI – XIII. Z1
8. Michelbertas M. Centrinė Lietuva – romeniskojo laikotarpio emaliuotu dirbiniu gamibos centras //Vidurio Lietuvos archeologija. Vilnius. 1996
9. Okulicz. Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n.e. Wrocław etc. 1973.
10. Prahistoria ziem polskich. Wrocław etc. 1978. T. III
11. Prahistoria ziem polskich. Wrocław etc. 1979. T. IV
12. Tempelmann – Mączyńska M. Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen Phase der Völkerwanderungzeit im mitteleuropäischen Barbaricum //Römisches – germanische Kommission. Mainz am Rhein. 1985. Band 43

**Александр Егорейченко. Ольга Сидорович. Минск.**

## Втульчатые костяные наконечники стрел из раскопок городища Ратюнки.

Городище культуры штрихованной керамики и днепро-двинской культуры и времен Киевской Руси расположено на южной окраине деревни Ратюнки около дороги в деревню Литовщина.

Памятник известен с конца XIX в.: в 1895 г. его выявил и ввел в научный оборот под названием "Мизерский" Ф.В.Покровский. Обследование городища было проведено в 1956 г. Л.В.Алексеевым. В 1978, 1979 и 1981 гг. его

раскопки осуществлены А.В.Дучиц, которая вскрыла 236 кв. м. В 1999 г. к изучению памятника приступил А.А.Егорейченко, исследовавший 60 кв. м.

Насыщенность культурного слоя городища находками довольно высокая. Среди индивидуальных находок значительное место принадлежит изделиям из кости и рога.

Значимость кости и рога, как одного из основных видов сырья, для древнего населения лесной полосы Восточной Европы не нуждается в особой аргументации. Доступность материала, его хорошие физико-механические свойства позволили обработка кости и рога занять важное место в домашнем производстве жителей городища.

Подтверждением этого является то, что в ходе четырех полевых сезонов на городище Ратюнки было найдено более 200 целых и фрагментированных костяных и роговых изделий: наконечники стрел и копий, иглы, проколки, булавки, рукояти, долота, амулеты и т.д. Это позволяет относить данное городище к так называемым "костеносным".

Среди всех костяных изделий выделяются 3 находки цилиндрической формы из раскопок 1999 г. Их назначение пока полностью не определено, однако есть ряд оснований считать, что это наконечники стрел.

Еще в 1934 г. В.А.Городцов в публикации "Старшее Каширское городище" среди втульчатых наконечников выделил усеченно-конический тип, для которого характерно то, что ударный конец представляет собой широкое, наиболее тупое основание конуса. Назначение - исключительно для промысловой охотничьей цели (Городцов. 1934. С. 23).

В отличие от каширских, ратюнковские находки имеют цилиндрическую форму. Однако, у них верхний конец также плоский и тупой, и они имеют глухой насад для древка (рис. 1:1-3).

Помимо подобных наконечников известны и экземпляры со сквозным насадом, характерные для эпохи средневековья. Их принадлежность к наконечникам доказана полностью. Окончательную атрибуцию роговых цилиндров позволила сделать целая охотничья стрела, обнаруженная в 1992 г. при работах на Троицком X раскопе в Новгороде. Стрела состоит из двух частей: деревянного древка и рогового наконечника (Гайдуков, Макаров. 1993. С. 181-181). Для тупых наконечников со сквозным насадом периода средневековья разработана специальная типология (Смирнова. 1994. С. 152-153).

Тупые наконечники стрел служили для охоты на мелкого пушного зверя. Несмотря на то, что такие стрелы чаще всего носят название беличьих, их использовали при охоте не только на белку, но и на куницу, зайца, боровую птицу, а также для сшибания с дерева подстреленной дичи. В отличие от остроконечной, тупая стрела не портила цинной шкурки пушного зверя, а тяжелый глухарь, падая, не ломал ее о сучья или о землю.

Использование таких наконечников для охоты на мелкого пушного зверя жителями городища Ратюнки в некоторой степени может подтвердить наличие костей зайца среди остеологического материала из раскопок памятника, хотя их и немного - около 1% от общего количества костей (по результатам остеологического анализа Н.П.Александрович материалов раскопок 1981 г.) (Дучиц. 1981. Отчет № 757).

Принадлежность наконечников к материалам железного века подтверждается их местоположением в культурном слое городища: 5, 6 и 7 пластины, которые содержат находки I тыс. до н. э.

Все три наконечника изготовлены из рога олена (определение А.А.Разлуцкой). При более тщательном изучении вполне может подтвердиться предположение о возможности изготовления двух из них рукой одного мастера.

Наконечники сравнительно небольшие по размерам:

- 1) длина - 1,85 см, Ø - 1,35 см, Ø отверстия - 0,8 см, глубина насада - 1,6 см (рис. 1:1);
- 2) длина - 1,6 см, Ø - 1,24 см, Ø отверстия - 0,7 см, глубина насада - 0,9 см (рис. 1:2);
- 3) длина - 2,8 см, Ø - 1,3 см, Ø отверстия - 0,9 см, глубина насада - 2 см (рис. 1:3).

У всех наконечников отверстие ближе к ударной части сужается.

На территории Беларуси аналогичные тупые наконечники с глухим насадом найдены на городищах около деревни Зазоны Браславского района (раскопки А.А.Егорейченко, 1999 г.) и около деревни Горани Сморгонского района (Зверуго. 1992. Р. 3:5).

Длина цилиндрического наконечника из раскопок гораньского городища ≈ 4,2 см, Ø ≈ 1,2-1,3 см, Ø отверстия ≈ 0,6-0,7 см (рис. 1:5).

Наконечник из зазонского городища отличается от выше описанных. Своей формой он повторяет естественную форму кости. Отверстие в тупом конце свидетельствует, скорее всего, о повреждении в ходе использования. Эти особенности можно объяснить тем, что наконечник изготовлен не из рога, а из метакарпальной IV (Mtc IV) кости дикого кабана (определение А.А.Разлуцкой). Длина наконечника - 4,35 см, Ø1 - 1,65 см, Ø2 - 1,3 см, Ø отверстия - 1,2 см, глубина насада - 3,9 см (рис. 1:4).

Использование подобных наконечников стрел отмечено на памятниках днепро-двинской культуры: городище Новые Батеки Смоленской области (Шмидт. 1963. С. 160. Р.10: 11-12; Шмидт. 1992. С. 75. Табл. 1:19).

Широкое распространение подобные стрел получили в Волго-Оксском междуречье у племен дьяковской культуры. Так, например, на Троицком городище их было найдено - 12; Щебринском - 4; Кузнецами - 3; Пекуновском - 1 (Смирнов. 1974. С. 29; Розенфельдт. 1974. С. 101; Горюнов. 1961. С. 90; Бадер. 1950. С. 117). На памятниках дьяковской культуры тупые наконечники обычно датируются второй половиной I тыс. до н. э. (Розенфельдт. 1974. С. 101).

Использование тупых наконечников для охоты на мелкого пушного зверя известно и по более позднему этнографическому материалу. Самоеды (ненцы) называли их *со*, якуты - *оногос*, эвенки-орочоны - *нюр*, чукчи -

**Вольга Сідаровіч.** Нарадзілася ў 1975 г. у г.п.Воранава Гродзенскай вобл. Старэйшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага музея гісторы і культуры Беларусі, магістр гуманітарных навук. Займаецца археалагічнымі даследваннямі помнікаў перыяду жалезнага веку. Удзельнічала ў археалагічных раскопках на гарадзішчах Тарылава і Зазоны (1993 г.).

**томар** или **тумар**. Некоторые народы использовали их еще в конце XIX - начале XX вв. (Смирнова. 1994. С. 149; Конаков. 1983. С. 115; Мазин. 1992. С. 81).

Последнее название (томар) вошло и в археологическую литературу, посвященную оружию и охотничью снаряжению эпохи средневековья.

Находки тупых наконечников на ранних городищах Беларуси в очередной раз свидетельствуют о близости хозяйственно-экономического уклада населения лесной полосы Восточной Европы.

1. Бадер О.И. Древние городища на верхней Волге // МИА. -1950. Вып. 13.
2. Гайдуков П.Г., Макаров Н.А. Новые археологические материалы о пушном промысле в Древней Руси // Новгород и Новгородская земля. История и археология. 1993. Вып. 7. С. 179-188.
3. Городцов В.А. Старшее Каширское городище // ИГАИМК. 1934. Вып. 85. С. 23-24.
4. Дучиц Л.В. Отчет об археологических исследованиях в 1981 г. Архив ИИ НАНБ. Дело № 757.
5. Дучиц Л.В., Митрофанов А.Г. Городище Ратонки // ГАЗ. 1994. № 5. С. 163-182.
6. Зверуго Я. Исследования гораньского городища // ЛА. 1992. № 9. Р. 92-103.
7. Конаков Н.Д. Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX - начале XX в. М., Наука. 1983.
8. Мазин А.И. Быт и хозяйство эвенков-орочонов. Новосибирск, Наука. 1992.
9. Смирнов К.А. Дьяковская культура (Материальная культура городищ междуречья Оки и Волги) // Дьяковская культура. М., Наука. 1974. С. 7-89.
10. Смирнова Л.И. Еще раз о тупых стрелах (К вопросу об охотничьем промысле в средневековом Новгороде) // Новгород и Новгородская земля. История и археология. 1994. Вып. 8. С. 143-155.
11. Розенфельдт И.Г. Керамика дьяковской культуры // Дьяковская культура. М., Наука. 1974. С. 90-197.
12. Шмидт Е.А. Городище у деревни Новые Батеки // Древние городища Смоленщины. М., Наука. 1963.
13. Шмидт Е.А. Племена верховьев Днепра до образования Древнерусского государства. I. Днепро-двинские племена (VIII в. до н. э. - III в. н. э.). М., Прометей. 1992.




Рис. 1. Втульчатые костяные наконечники стрел: 1-3 – городище Ратонки; 4 – городище Зазоны (оба Браславский р-н); 5 – городище Горани, Сморгонский р-н.

Вітаўт Ермалёнак. Мёры.

### Чэслаў Сіповіч.

Калі спытаць нават у самага дасведчанага гісторыка, хто сварыў першы ў свеце музей Францыска Скарны, то з'яўрад ці атрымаем станоўчы адказ. Так, сапраўды, мала яшчэ хто ведае, што першы музей нашага славутага першадрукары быў створаны далёка ад Беларусі, у Лондане, нашым земляком Чэславам Сіповічам. Хто ж ён, наш славуты зямляк?

Нарадзіўся Чэслаў Сіповіч 8 снежня 1914 года ў вёсцы Дзедзіна Мёрскага раёна. Дарэчы, гэтыя мясціны дали

**Вітаўт Ермалёнак.** Нарадзіўся ў 1954 г. у в. Жэймяны Браслаўскага р-на. Настаўнік гісторыі СШ № 3 г. Мёры, дырэктар школьнага народнага музея, кіраўнік клуба «Арганайты мінулага», сябра Браслаўскага краязнаўчага таварыства.. Займаецца краязнаўчымі пашукамі на Браслаўшчыне з 70-х гг. Падтрымлівае трывалую сувязь з музеем, акказвае значную дапамогу ў папаўненні музейных калекцый.

беларускаму народу яшчэ трох выдатных дзеячаў: Генрыха Дмахоўскага, славутага скульптара і пайстаница 19 стагоддзя, Пётру Простага, аднаго з заснавальнікаў беларускай літаратуры 20 стагоддзя, У.Гайлевіча, старшыню згуртавання беларусаў у Аргенціне ў 30 – 40-х гадах.

Сіповічы вядуць радаслоўную з 16 стагоддзя. У 1567 годзе прозвішча Сіповіча з нашых мясцін успамінаецца ў складзе войска Вялікага княства Літоўскага. Але праз 300 з лішком год аб шляхетным паходжанні ўжо не было ніякай размовы. Яго бацька Вінцэнт і маці Ядвіга з роду Тышкевіч былі звычайнімі сялянамі, якія апрацоўвалі невялікі надзел зямлі. У сям'і нарадзілася дзеяцьця, але выжылі толькі пяць, чатыры хлопчыкі і дзяўчынка. Да гэтай пары ў вёсцы захавалася хата, дзе нарадзіўся і ўзгадаваўся маленык Чэсль. Ён быў самым старэйшым у сям'і і таму з маленства пазнаў перш за ўсё цяжкую сялянскую працу. Вучыўся ў звычайнай вісковай школе. Настаўніца-полька, канешне, вучыла дзеяцьця ў духу польскага патрыятызму. Адкуль жа з'явілася нацыянальная свядомасць у маладога хлопца?

Перш за ўсё выхоўвала сама асяроддзе. У вёсцы ўсе размаўлялі па-беларуску. Маці хоць і была непісьменнай, а ведала шмат песень і сама магла складаць вершы.

Вялікі ўплыў аказала на маладога хлопца газета “Беларуская крэйніца”, святар і паэт Пётра Прости. Але найбольшае значэнне адыграла ў выхаванні беларускай свядомасці ў хлопчыка яго занёмства з святарамі-беларусамі, якія жылі ў марыянскім манастыры ў Друі. Бачачы незвычайні здольнасці юнака і прагу да ведаў, у 1928 годзе яны запрасілі яго вучыцца ў Друйскую гімназію. Праўда, навучанне і тут вялося на польскай мове, але дзякуючы святарам Я.Германовічу, К.Смульку, А.Цікоту ў гімназіі панаваў беларускі дух. Усе клопаты аб зямельцы ўзяў замест Часлава яго меншы брат Янка. И толькі калі Чэсль прыязджаў на канікулы, ён дапамагаў па гаспадарцы, у якой так не хапала мужчынскіх рук. А яшчэ часта сустракаўся з мясцовай моладдзю, чытаў ім свае вершы, любіў співаць беларускія песні, асабліва “Ой, речанка-речанка”. Сваіх братоў і навакольную моладзь знаёміў з беларускай літаратурай. Яго брат расказваў такі выпадак: пачуцці так перапаўнялі душу маладога хлопца, што ён залязаў на вялікую бярозу і з яе на ўсю моц дэкламаваў беларускія вершы.

Польскія ўлады не маглі глядзець на панаванне беларушчыны ў Друі. Намаганнямі шавіністична настроенага епіскапа Ялбжыкоўскага беларусы былі вымушаны пакінуць гэты горад. Асабліва цяжкай для Сіповіча была страта яго любімага настаўніка, паэта і пісьменніка айца Язэпа Германовіча, якога накіравалі ў далёкі Харбін. Як лепши вучань гімназіі ў 1935 годзе Чэслаў Сіповіч паступае на Філософска-тэалагічны факультэт Віленскага ўніверсітэта, які ён паспяхова заканчвае ў 1938 годзе. І зноў яго здольнасці заўважаны, ён накіроўваецца для вучобы ў Італію ў Грэгорянскі ўніверсітэт. Пасля ў 1942 годзе вучыцца ў Папскім усходнім інстытуце.

У гэты час ішла вайна, і Чэслаў Сіповіч не застаецца ў баку ад барацьбы з фашызмам. Будучы далёка ад радзімы, ён удзельнічае ў беларускім нацыянальна-вызваленчым руху.

У 1946 годзе паспяхова абараняе доктарскую дысертацыю, прысвечаную вядомаму рэлігійнаму дзеячу Беларусі мітрапаліту Смагажэўскому. Дзякуючы здольнасцям, ён авалодавае 16-цю мовамі, але свой талент не мог прынесці непасрэдна на службу радзіме, бо ў гэты час на Беларусі ішла жорсткая барацьба з вернікамі, панаваў ваяўнічы атязм, разбураліся і зачыняліся храмы. Вось чаму свае веды наш зямляк павінен быў праявіць на заходзе. Ён пераязджае ў Англію, дзе пасля вайны апынулася шмат беларусаў. Тут для аб'яднання беларусаў за мяжой ён разам з П.Татарановічам, Л.Гарошкам стварае часопіс “Божымі шляхамі”, у якім спачатку актыўна супрацоўнічае, а потым з'яўляецца яго галоўным рэдактаром.

Ужо ў адным з першых нумароў часопіса ў 1947 годзе ён друкуе артыкул “Аснова беларускага патрыятызму”, які не страціў актуальнасці да сёняшняга дня. Вось радкі з гэтага артыкула: “У слове бацькаўшчына тоцца як зачарваная вікамі здабываная і глыбока перажываная культура народа, яго звычай і абрацы. Быць можа бацькаўшчына ёсьць славная з небадзёрных гораў і з прыроднага багацця, але праўдзівы веліч бацькаўшчыны, што паўстae з нашых людзей, ніхто не заступіць. Славу бацькаўшчыны твораць тыя, што змаглі падняцца вышэй натоўпу ў маральнym і грамадскім жыцці, у навуцы і мастацтве”. У гэтым артыкуле ён дае навуковае тлумачэнне патрыятызму, яго адрозненне ад нацыяналізму, шавінізму, рэнегацтва і касмапалітызму. Аснову беларускага патрыятызму бачыць у формуле “Бог – бацькі – бацькаўшчына”. Толькі на гэтых маральных прынцыпах можна выхаваць сапраўднага патрыёта Беларусі, парушэнне гэтих прынцыпаў вядзе да адрэзэння ад сваёй радзімы, задрады інтэрэсам свайго народа.

Ведаючы аб вялікіх магчымасцях рэлігіі па захаванню ўсяго нацыянальнага, ён стварае ў Англіі арганізацыю грэка-каталіцкай царквы. З 1948 года пачалося ажыццяўленне яго марты – стварэнне рэлігійнага цэнтра для беларусаў на заходзе. Менавіта гэтым цэнтру павінна была належыць выключальная ролі ў змаганні супраць асіміляцыі эмігрантаў-беларусаў іншымі народамі. Дзякуючы ахвяраванням беларусаў і сваім асабістым зберажэннем ён будзе ў Лондане грэка-уніяцкую царкву святых Пятра і Паўла. Гэта першы грэка-каталіцкі храм беларусаў у Англіі з арыгінальнай архітэктурой. У ім быў змешчаны цікавы абраз, які паходзіць з 15 стагоддзя.

Сіповіч уваходзіць у асацыяцыю беларусаў Вялікабрытаніі, у якой ён праводзіць вялікую грамадскую работу. Вакол царквы аб'ядноўваюцца вернікі-беларусы не толькі Англіі, але і іншых краін свету. Ствараецца беларускае таварыства ў Вялікабрытаніі.

Сіповіч марты стварыць, як і ў Друі, марыянскі рэлігійны і культурны цэнтр, дзе адбываўся не толькі навуковая і культурная дзеяцьця, але і выхаванне маладых беларусаў нацыянальнай свядомасці. Па запрошэнню Сіповіча ў Англію пераязджаюць яго былыя сябры з іншых краін свету Мікалай Баговіч, Фелікс Журня, Т.Падзіява, з сібірскіх сталінскіх дагераў вяртаецца Язэп Германовіч.

У 1960 годзе рымскі папа ўрачыста прызначыў Чэслава Сіповіча біскупам грэка-каталіцкай царквы. Упершыню за апошніх 150 год беларускія вернікі атрымалі свайго грэка-каталіцкага біскупа. Таксама наш зямляк быў прызначаны інспектарам усіх беларускіх цэркваў на заходзе. Адной з першых спраў біскупа было стварэнне інтэрната для хлопчыкаў-беларусаў па паходжанню, каб яны маглі расці ў беларускай атмасфэре.

Чэслаў Сіповіч уваходзіць у склад камісіі па рэформе рэлігіі на другім ватыканскім саборы. Ён два разы робіць падарожкі вакол свету, наведваючы беларускія цэрквы, аўшчыны, беларускія таварысты ў Канадзе, Аргенціне, ЗША,

Бразілій, Аўстраліі, Новай Зеландыі і г.д.

Але, напэўна, мы зробім памылку, калі скажам, што Чэслau Сіповіч займаўся пад час сваёй паездкі толькі рэлігійнымі справамі. Ён усюды, дзе ні быў, збіраў для будучага музея і бібліятэкі документы, кнігі, рукапісы, абрэзы. Дзякуючы ахвяраванням замежных беларусаў у 1971 годзе ён стварае бібліятэку і музей Францыска Скарыны.

Цяжка нават уяўіць, што ў такіх неспрыяльных умовах, далёка ад Радзімы, не маючы дастаткова сродкаў, былі сабраны рэдкія выданні Ф.Скарыны, беларускія кнігі 17 – 18 стагоддзяў з друкарняў у Орши, Вільні, Кутэйна, Супраслі. Былі знайдзены рукапісы Янкі Купалы, іншых пісьменнікаў і грамадскіх дзеячаў пачатку 20 стагоддзя, документы 16 – 18 стагоддзяў Вялікага княства Літоўскага, слуцкія паясы, у той час, як беларускія музеі са шматлікімі штатамі супрацоўнікаў не мелі ніводнага слуцкага пояса. Музей налічваў шматлікія манеты Вялікага княства Літоўскага і іншых краін.

У той час гэтая самаахвярная праца на карысць беларускага народа ацэнівалася як шпіёнская дзейнасць, і на радзіме, калі пісалі аб Сіповічу, то толькі як пра агента ЦРУ. У апошніх дзесяцці гадоў сваёго жыцця ён вельмі хварэў, але па-ранейшаму не спыняў актыўнай грамадской дзейнасці. Уесь вольны час праводзіў у бібліятэцы і музей, дзе займаўся навуковай дзейнасцю, раскрываючы невядомыя старонкі беларускай гісторыі, культуры, рэлігіі.

Нягледзячы на хваробу сэрца, ён удзельнічае ў міжнародных канферэнцыях, сімпозіумах, паломнічае. Да яго на святкаванне дзесяцігоддзя музея-бібліятэкі 4 кастрычніка 1981 года прыехалі гості з усяго свету. Ён яшчэ паспейшыў служыць урачыстую літургію, і ў гэты дзень сэрца яго не вытрымала і спынілася назаджы. Да апошняй сваёй хвіліны ён марыў вярнуцца і жыць на Беларусі, якую пакінуў у 1938 годзе. Перапісваўся са сваім братам, сястрой, пляменнікамі. У яго лістах не толькі чуецца туга па радзіме, але і настаўленне сваім маладым сваякам не цурацца роднай мовы, ганарыца гісторыяй бацькаўшчыны. Вось радкі з яго пісьма да сваякоў у 1981 годзе: “Шмат дзе я бываў, але мілейшага дзяцка за Беларусь я нідзе не знайшоў!”

*О родны край прыгожы,  
Мілы кут маіх дзядоў.*

Пасля смерці Сіповіча справа яго жыцця не згасла. Бібліятэка і музей жылі. Загадвае імі вучань і паслядоўнік Сіповіча айцец Нусан. Зараз у музей могуць патрапіць і даследчыкі з Беларусі, карыстасяцца яе вялікім фондам. Там ужо пабывалі Адам Мальдзіс, Анатоль Грыцкевіч з Мінска і іншыя. А ў 1991 годзе адбылася міжнародная канферэнцыя, прысвечаная 20-годдзю адкрыцця музея і дзесятай гадавіне смерці Сіповіча. На ёй выступілі з дакладамі Д.Дзінглі – старшыня беларускага таварыства, прафесар з Масквы А.Каўка, пісторык з Польшчы А.Мірановіч, прафесар Дж.Флін з ЗША, Гай Пікарда з Лондана, А.грыцкевіч з Беларусі. Такім чынам, справа нашага славутага земляка працягвае жыць. Толькі на радзіме па-ранейшаму яго дзейнасць забыці.

Людміла Іванова. Менск.

## Пратэстанцкая шляхта Браслаўшчыны (другая пал. XVI – першая пал. XVII ст.)

Рэфармацыя, якая пачала распаўсюджвацца ў Вялікім княстве Літоўскім з сярэдзіны XVI ст., была ўспрыніта ў першую чаргу найбольш адукаванымі слаямі грамадства – магнатэрамі, часткай сярэдняй і дробнай шляхты. Пашырэнне культурных і палітычных контактаў з Захадам і Польшчай, рэнесансна-гуманістычныя паветы спрыялі развіццю рэфармацыйнай ідэалогіі. У час падарожжаў за мяжу шляхецкая моладзь наведвала пратэстанцкія універсітэты, знаёмілася з новымі рэлігійнымі ідэямі. У матрыкулах універсітэтаў адзначаны імёны Валовічаў, Горскіх, Кішак, Корсакаў, Масальскіх, Сапегаў, Завішаў і інш. Некаторыя прадстаўнікі шляхты толькі на кароткі час далучаліся да Рэфармацыі, спрымаячы яе як “вялікую інтэлектуальную прыгоду”, каб потым стаць заўзятымі католікамі. Дарэчы, праваслаўным Рэфармацыя часта палегчала шлях да каталіцкай веры. Іншыя, як напрыклад біржанская Радзівілы, заставалі ёй зернімі на працягу многіх пакаленняў.

Пры даследаванні канфесійнай прыналежнасці ўзнікае шмат праблем. У кропіцах часта адсутнічаюць звесткі аб веравызнанні асобаў, якія не зайлалі высокіх дзяржаўных пасад, іх не вылучаліся актыўнай рэлігійнай дзейнасцю. Да таго ж, многія на працягу сваёго жыцця змянялі канфесію і прасачаць за гэтымі зменамі цяжка. Вялікая колькасць дакументаў па гісторыі рэфармацыйнай царквы ў ВКЛ загінула ў 1611 г. у час пагрому яе галоўнага цэнтра – Віленскага збору. Адсутнасць сістэматычных звестак абагульненай царкоўнай статыстыкі ўскладняе гэту праблему.

Фрагментарныя звесткі аб веравызнанні шляхты сустракаюцца ў тэстаментах, рэлігійных фундушах, надгробных “казаниніях”, пратэстанцкіх выданнях, актавых матэрыялах, архіўных зборах, розных наратыўных (у т.л. мемуарных) кнігах. Некаторая частка гэтих кропіцаў выкарыстана намі.

Да шляхты Браслаўшчыны можна аднесці тых асобаў, якія зайлалі нейкія паветавыя пасады, іх мелі тут свае прадманисткі. Несумненна, найбольш славутым уладальнікам зямель на Браслаўшчыне быў канцлер ВКЛ Леў Сапега. Па падзюджанню праваслаўны, ён у пачатку 70-х гг. XVI ст., магчыма у час навучання ва ўніверсітэце ў Ліпску (Германія),

*Людміла Іванова. Нарадзілася ў 1947 г. у г.Мінску. Навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Займаеца гісторыяй рэфармацыі ВКЛ. Удзельніца «Браслаўскіх чытанняў» 1997 г.*

прыняў пратэстантызм. У 80-я гг., калі адчываўся спад рэфармацыйнага руху, а каталіцкая царква ўмацавала сваё пазыцыі, Леў Сапега стаў католікам (1586 г.). Цікава, што Сапега, які праславіўся сваёй фундацыйнай дзеянасцю на карысць каталіцкага касцёла, за гады свайго пратэстантызму не заснаваў ніводнай рэфармацыйнай царквы.

Няма дакладных звестак аб фундатару збору ў Іказні. Магчыма, гэта быў нехта з Пронскіх. У той час нярэдка бывала, што прадстаўнікі аднаго роду, нават адной сям'і, прытрымліваліся розных канфесій. Род Пронскіх быў права-слáўным. Сімен Глебавіч Пронскі перайшоў у каталіцтва і змяніў сваё імя на новае – Фрыдэрых. Яго сын Аляксандар, троцкі каштэлян, быў кальвіністам. Родны брат Фрыдэрыха – Андрэй Глебавіч Пронскі – ў 1555 г. узяў шлюб з уладальніцай Іказні – Ганнай Міхайлайнай з Сапегаў, а ужо ў 1556/1557 г. ён затануў у Дзвіне пад Рыгай. Можна толькі выказаць меркаванне, што ён быў кальвіністам<sup>1</sup>.

Аб веравызнанні браслаўскага земскага суддзі Рыгора Іванавіча Масальскага можна меркаваць па тэстаменце яго ўдавы, кнітні Кацярыны Масальскай з Копціў, упісаным 11 чэрвеня 1605 г. у кнігі Браслаўскага земскага суда. Яна просіць пахаваць яе "... в зборе на Други подле небошчика малжонка моего, а обход маеть бытъ отправован в церкви Св.Спаса на Други через попы рускіе"<sup>2</sup>. Верагодна, сам Масальскі быў пратэстантам, а яго ўдава – праваслаўнай.

Пратэстанткай была жонка браслаўскага маршала Богуша Копаця – Ганна з Пяткевічай (вядомай пратэстанцкай фаміліі), якая 16 чэрвеня 1604 г. "даравала і на вечнасць запісала" свой маёнтак Карэйвішкі ў Троцкім павеце на Віленскі збор. У tym маёнтку яна змуравала склеп і капліцу і просіла сваіх напачадкаў, каб там яе пахавалі па евангеліцкаму абраду, разам з бацькамі і дзецьмі. Яна таксама пропаноўвае сеньёрам Віленскай абшчыны праводзіць ў капліцы набажэнства "звычаем і парадкам евангельским", ці збудаваць замест капліцы збор, але у такім выпадку – "склеп не рухаць, цела не выкідаць"<sup>3</sup>. Невядома, ці быў пратэстантам яе муж, Богуш Копаць – у гэтым запісе ён наогул не згадваецца.

Адметнай постаці ў кальвіністкім руху ВКЛ быў браслаўскі маршалац, Юрый Самсон Падбярэзскі (памёр ў 1631 г.?). У 1616 г. ён быў прызначаны камісарам па размежаванню Браслаўскага павету з суседнімі паветамі.. Яго жонка – Дарота з Завішай, таксама была з пратэстанцкай сям'і. Падбярэзскія вызначыліся сваімі фундацыямі кальвіністкіх збораў у Дзярвялтаве (Вількомірскі пав.), Мантвідаве, Упніках, Кажан-Гарадку. У сваім тэстаменце ад 20.06.1631 г. Падбярэзскі даручае сваёй жонцы, калі ён сам не паспее, пабудаваць ў Дзярвялтаве збор, а пры ім – плебанію і школу<sup>4</sup>. Дарэчы, па дадзеных інвентара 1650 г., пры зборы ў Дзярвялтаве існавала бібліятэка, у зборы захоўваўся экземпляр славутай Берасцейскай Бібліі 1563 г.<sup>5</sup>. Дачка Падбярэзскіх – Ядвіга Швейкоўская разам з мужам, навагрудскім харунжым Самуэлем Янавічам, фундавалі збор у Асташыне (Навагрудскі пав.). Пры Асташынскіх зборах таксама існавалі бібліятэка і экземпляр Берасцейскай Бібліі 1563 г.<sup>6</sup> У 1625 г. Віленскім Сінодам Падбярэзскі быў уключаны ў камісію (разам з Крыштофам Радзівілам, Адамам Тальвашам і Янам Швейкоўскім) па арганізацыі кальвіністкіх гімназій у Слуцку і Кейданах. Юрый Падбярэзскага згадвае ў сваім тэстаментце ад 28.07.1590 г. троцкі ваявода, кальвініст Ян Глебовіч, заснавальнік збораў у Заслаўі і Дуброўні. Глебовіч адпісаў яму 400 залотых, каня і меч<sup>7</sup>.

Многія прадстаўнікі роду Нарушэвічаў былі пратэстантамі. З Браслаўскім паветам найбольш цесныя сувязі меў Станіслаў Нарушэвіч, смаленскі кашталян, віленскі цівун. Ён быў патронам збору ў сваім маёнтку Відзы і збору ў Гарадзішчах (Берасцейскі пав.). У 1558 г. ён меў працэс аб уласнасці ў Відзах з Віленскай капітулай. Ёсьць звесткі, што ў пач. XVII ст. у Відзах знаходзілася Біблія, перакладзеная на літоўскую мову у к. XVI ст лютеранскім пастарам Янам Брэтунасам. У 1585 г. удзельнічаў у сумесным сходзе кальвіністу і лютерану у Вільні, які быў скліканы па інцыдыве пратэктара кальвінізму ў ВКЛ Мікалая Радзівіла Піруна. Аднак гэты сход быў чарговай безвыніковай спробай аб'яднання пратэстантаў ВКЛ. Выдатны храніст Мацей Стрыйкоўскі прысвяціў Ст.Нарушэвічу 6—9 раздзэлы кн.XVII сваёй славутай "Хронікі". Вядомым кальвіністам быў родны брат Станіслава – Мікалай, каралеўскі сакратар, магчымы заснавальнік збору ў Ашмяне Мураванай. Мікалаю Нарушэвічу прысвяціў свой пераклад "Апакаліпсіса" (Кракаў, 1565 г.) выдатны паэт польскага Рэнесансу, кальвініст Мікалай Рэй.

У пратаколах Віленскага сіноду у 1640 г.<sup>8</sup> адзначана, што ў мястэчку Дукля каля Браслава пан Тобіаш Пуцята выставіў збор. Тут, несумненна, памылка пісара. Гаворка ідзе не пра Дуклю (мяст. у Галіції), а пра Уклю, якая ў той час належала Пуцятам. Ян Пуцята быў фундатарам збору ў Смычы (зарэз Паставскі р-н). Паколькі не ўсе зборы былі забяспечаны пастарамі, Віленскі сінод у 1641 г. дазволіў часова пастару з Смычы наядзіць да Уклі для адпраўлення набажэнства<sup>9</sup>. Яну Пуцяце, мечніку браслаўскаму і Аляксандру Пуцяце прысвечаны напісаны казнадзеем Віленскага збору надгробны казанні, якія выйшлі ў 40-я гг. XVII ст. у рэфармацыйнай друкарні ў Любліні<sup>10</sup>.

Несумненна, гэтыя фрагментарныя звесткі не могуць вычарпаць нават частку такой складанай тэмы, як вызнанне веравызнання шляхты ВКЛ. Можна спадзявацца на далейшыя глыбокія даследаванні гэтай тэмы навукоўцамі.

#### Задзела:

<sup>1</sup> J. Wolff. Kniaziowie litewsko-ruscy. Warszawa. 1895. S.400—402.

<sup>2</sup> Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Ф. 1747. вол. 1, адз.зах. 1. Л. 235-адв.

<sup>3</sup> Адзел рукапісіў Нацыянальнай бібліятэцы Літвы імя М.Мажвідаса. Ф. 93. Адз. зах. 1 . л. 158—161.

<sup>4</sup> Там жа. Адз. зах. 285.

<sup>5</sup> Там жа. Адз. зах. 303.

<sup>6</sup> Адзел рукапісіў бібліятэки АН Літвы. Ф. 40. Адз. зах. 598.

<sup>7</sup> U. Augustyniak. Testament ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim. Warszawa, 1992 г. S. 71.

<sup>8</sup> Адзел рукапісіў бібліятэки АН Літвы. Ф. 40. Адз.зах. 1136.

<sup>9</sup> Там жа. Адз. зах. 510

<sup>10</sup> K. Estreicher. Bibliografia Polska. Stulecie XV—XVIII. T. XX. S.232—233.

## Аб уздзеянні I-й сусветнай вайны на дэмографічны склад насельніцтва Дзісненскага павета Віленскай губерніі.

У гісторыі Беларусі часоў I-й сусветнай вайны шмат навысветленага. Гэта тычынца і дэмографічных змен, якія выклікала вайна. Дэмографія разглядаемага перыяду – справа спречная і ўрывачная. Таму разгляд дэмографічных змен у асобных населеных пунктах, а не на вялікіх тэрытарыяльных прасторах, з'яўляецца найболып магчымым. Вынікі разгляду такіх фрагментаў дэмографічнага стану насельніцтва можна выкарыстоўваць у далейшым аналізе палітычных і грамадскіх падзеяў таго часу.

Агульнаядома з гісторыяграфіі вайны пра перанаселенасць гарадоў і мястечак. Сапраўды не заўсёды, але ж ідалася яна ў очы тым, хто трапляў у беларускія прыфронтавыя гарады таго часу.<sup>1</sup> Аднак, каб не склалася ўражанне адмоўных перамен у структуры ўсіх гарадоў, зазначым і наступнае: бежанцы прыйшлі, хтосьці застаўся, мужчыны часткова пайшлі ў войска, але жыццё ішло сваім шляхам – асабліва гэта назіралася пры аддаленасці ад лініі фронту. Вось прыклад: Чэркаўскі раён на 1917 год – калі 168 тысяч жыхароў, пры даволі роўнай колькасці мужчын і жанчын (84670/83287). Ад колькасці жыхароў 1913 года, што паказана ў Памятнай кніжцы Магілёўскай губерні, насельніцтва зменшилася на 30215 чалавек. Згодна з тым жа перапісам 1917 года з гэтага павета 21285 чалавек было ўзята ў войска.<sup>2</sup>

Разруйнаваныя пасёлкі, вёскі, мястечкі былі на тэрыторыі, што размяшчалася блізка ад лініі фронту. Пра гэта паведамляе К. Шыдлоўскі, асвягаяючы гісторыю Браслаўскага павета таго часу: "...за некалькі гадоў ваенных дзеянняў тэрыторыя ўздоўж лініі фронту стала зонай суцэльнага разбурэння... У палаесе ад Богіна да Відзаў былі знішчаны амаль усе населенныя пункты..." Гэта ж можна сказаць і пра ўсе населенныя пункты Беларусі, размешчаныя ўздоўж лініі руска-германскага фронту.<sup>3</sup>

У. Студніцкі, падводзячы сацыяльна-эканамічныя вынікі вайсковых падзеяў на беларускіх землях, якія з-за палітычных падзеяў трапілі ў склад Польшчы, падрабязна распавядае аб колькасці, цалкам ці часткова, знішчаных населеных пунктаў. Погляд польскага гісторыка такі, што "...зыходзячы адсюль, рускія імкнуліся пераўтварыць край у пустку, каб нічога не пакінуць ворагу".<sup>4</sup> Аднак вядома, што да знішчэння маюць дачыненне розныя ўдзельнікі вайны – гэта і адзначаны ў шматлікіх крыніцах дзеянні рускага вайсковага камандавання падчас падзеяў 1915 года; гэта і немцы сваёй артылерый і паветранай зброяй, у тым ліку "цэпляінамі", пабудаванымі, дарэчы, паблізу – у Лідзе, грунтоўна нішчылі землі ў перыяд пазыцыйнай вайны.

Да таго ж трэба дадаць, што бежанцы імкнуліся, як адзначалася раней, прыпыніцца ў сваім руху ў гарадах і вёсках. На працэс павелічэння гарадскога насельніцтва паўплывалі ўстаноўкі адміністрацыі, згодна з якой яўрэі сяліліся пераважна ў гарадах, а не ў сельскай мясцовасці.<sup>5</sup> Адначасова назіраўся адхіл насельніцтва з гарадоў у сельскую мясцовасць па прычыне голаду, недахопу неабходных для жыцця тавараў. Вёска ж дапамагала выжыць. Трэба таксама нагадаць, што волій вайны на беларускіх землях, што не былі захоплены ворагам, апынулася шмат людзей, дастаўленых дзяржавай для абслугоўвання фронту. "Была сканцэнтравана вялікая колькасць кадравых рабочых з Петрагарада, Масквы, Урала, Данбаса і іншых прамысловых гарадоў. Толькі ў ваенных майстэрнях Бабруйска былі заняты 1400 рабочых".<sup>6</sup>

Успрыснутасць войска. Што значыць адно знаходжанне Стайкі ў пачатку вайны ў Баранавічах, а з 8 жніўня 1915 года да 26 лютага 1917 года ў Магілёве?<sup>7</sup> Рускае войска, якое стаяла паўсюдна на прыфронтавых землях, становілася аб'ектам разнастайных спекуляцый са зброяй, каляровымі металамі, адзеннем, харчаваннем. З. Бядуля нагадвае пра цэлья заводы на Віцебшчыне, якія накіроўвалі свою дзеянісць на забеспячэнне вайсковуцай і жыхароў забароненым (сухі закон) самагонам і цукеркамі. Гэта толькі некаторыя абставіны жыцця насельніцтва па аబодва бакі фронту.

Архіўныя матэрыялы Нацыянальнага гісторычнага архіву ў г. Мінску разам з апублікованымі звесткамі перапісаў часоў вайны і пасляваенных гадоў дазваляюць разгледзець перамены, каторыя адбыліся ў складзе насельніцтва пэўных населеных пунктаў Дзісненскага павета: мястечак Пліса, Лужкі і Новы Пагост.

Згодна з матэрыяламі польскага перапісу насельніцтва ў снежні 1919 года было вядома, што ў мястечках Пліса, Лужкі, Новы Пагост канфесійны склад вызначаецца колькасцю каталіцкага насельніцтва ад 25 % да 50 %.<sup>8</sup> Дадзеныя гэтага перапісу дазваляюць судзесці харкторыстыкі названых населеных пунктаў з харкторыстыкай, якую можна скласці па дадзеных Усерасійскага гарадскога перапісу 1917 года. На іх падставе лепші бачны склад тых, хто вяртаўся падчас рээвакуацыі. А гэта значыць, бачна тое, што стаў бежанцам менавіта з гэтых мясцін і якое насельніцтва жыло ў гэтых мястечках у перыяд з 1916 – пачатку 1918 гадоў. Вядома, што з агульнай колькасці насельніцтва Дзісненскага павета на 1919 год у 193263 чалавекі па рэлігійнай адзінцы яны размяркоўваліся наступным чынам: каталікі – 72509 (37, 5 %) чалавек, праваслаўныя – 100443 (52 %) чалавекі, іўдзеі – 10908 (5, 6 %) чалавек, іншыя – 9403 (4, 9 %) чалавек. З гэтай колькасці перапіс 1919 года вызначае: палякаў – 74612 чалавек, іншымі словамі: 84, 6 % каталікоў, 7, 4 праваслаўных, 6, 4 % іўдзеев; беларусамі – 46381 чалавек, іншымі словамі: 16, 6 % каталікоў, 78, 4 % праваслаўных, 0, 8 % іўдзеев; літоўцамі – 1885 чалавек, іншымі словамі: 47 % каталікоў, 44, 9 % праваслаўных, 5, 2 % іўдзеев.

З агульнымі дадзенымі па павету можна выкарыстоўваць лічбы па мястечках Пліса, Лужкі і Новы Пагост. Гэтыя дадзеныя прыведзены ў табліцы 1.

Табліца 1.

Насельніцтва мястечак Пліса, Лужкі, Новы Пагост па дадзеных перапісу снежня 1919 года.<sup>9</sup>

| Мяс-тэчка<br>(гміна) | Агульн<br>ая<br>коль-<br>касць | Права-<br>слайны<br>я | Ката-<br>лікі | Iўдзеі  | Раско-<br>льнікі | Палякі  | Рускія  | Бела-<br>русы | Яўрэі  |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|---------|---------|---------------|--------|
| Дзісенскі<br>павет   | 193263                         | 52 %                  | 37 %          | 5, 6 %  | 4, 9 %           | 38 %    | 33, 7 % | 24 %          | 2, 7 % |
| Лужкі                | 1543                           | 26, 2 %               | 43, 4 %       | 29, 6 % | —                | 66, 1 % | —       | —             | —      |
| Пліса (г.)           | 10353                          | 61, 1 %               | 34, 9 %       | 3, 9 %  | 0, 1 %           | 37, 7 % | 21, 8 % | 39, 2 %       | 1, 2 % |
| Новы Пагост<br>(г.)  | 8601                           | 39, 3 %               | 41, 5 %       | 3, 5 %  | 15, 4 %          | 16, 0 % | 24, 7 % | 59, 1 %       | 0, 1 % |

Вядома, што ў Дзісенскім павеце насельніцтва 16-ці гарадоў і мястечак складала на 1919 год 17692 чалавекі ці 9, 1 % усяго насельніцтва павета. Насельніцтва ж названых мястечак у 1917 годзе згодна з Усерасійскім гарадскім перапісам бачна з табліцы 2.

Табліца 2.

Насельніцтва мястечак Лужкі, Пліса, Новы Пагост згодна з Усерасійскім гарадскім перапісам 1917 года.<sup>10</sup>

| Мястечка    | Мужчы<br>ны | Жанчы<br>ны | Заняты<br>х | У т. л.<br>фізічнай<br>працай | Палякі | Яўрэі            | Белару<br>сы | Усяго |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------|-------|
| Лужкі       | 215         | 204         | 186         | 60                            |        | 260 (62 %)       |              | 419   |
| Пліса       | 133         | 152         | 141         | 65                            |        | 281 (98, 5<br>%) |              | 285   |
| Новы Пагост | 178         | 172         | 218         | 84                            |        | 208 (59, 4<br>%) |              | 350   |

На аснове наяўных дадзеных можна вызначыць пэўную ступень адсутнасці насельніцтва ў 1917 годзе, калі рээвакуацыі яшчэ не было, у парабінні з 1919 годам, калі на склад і колькасць насельніцтва адбіліся вынікі пачатковага перыяду рээвакуацыі. Для мястечка Лужкі гэта зрабіць было лягчэй: насельніцтва на момант перапісу 1917 года складала тут 27, 1 % ад таго, што будзе ў 1919 годзе. Адсутнічаючыя складалі найменш 72, 8 % ці 1124 чалавекі. Задача заключалася ў тым, каб вызначыць, што ўяўляў сабой склад адсутнічаючых. Для гэтага былі выкарыстаны звесткі, што яўрэйскае насельніцтва складала ў 1919 годзе 29, 6 % ці 457 чалавек. Было вызначана, што колькасць адсутных яўрэйскай нацыянальнасці склала 197 чалавек ці 17, 5 % ад іх агульнай лічбы. Значыць, колькасць беларусаў, палякаў, рускіх, якія таксама адсутнічалі, складала 82, 4 %. Пры парабінні агульнай колькасці хрысціян на 1919 год (69, 6 %) і колькасці адсутных бачна, што сярод адсутных славяне пераважалі ў большай частцы, чым яны былі прадстаўлены ў агульнай колькасці насельніцтва мястечка.

Было дапушчана, што 3, 9 % насельніцтва гміны Пліса і 3, 5 % насельніцтва гміны Новы Пагост – гэта адносныя паказчыкі яўрэйскага насельніцтва, перш за ўсё саміх мястечак. Гэта складае адпаведна наступныя абсалютныя лічбы: 403 чалавекі для Плісы і 301 чалавек для Новага Пагосту. Па аналогіі разлікаў для мястечка Лужкі было знайдзена, што колькасць адсутных асоб яўрэйскай нацыянальнасці складае 122 (30, 2 %) чалавек для Плісы і 93 (30, 8 %) чалавек для Новага Пагоста.

Вышэйпералічаныя разлікі звязаныя з увагу на тое, што, па-першае, прыфронтавыя тэрыторыі былі сапраўды значна забязлюджаны, а па-другое, стала магчымым уявіць нацыянальны склад бежанцаў і тых, хто застаўся. Між іншым, паўстало пытанне: ці можна лічыць лічбы, напрыклад, па м. Лужкі, сапраўднымі з нагоды таго, што невядома даваеннае насельніцтва, а ў 1919 годзе яно было, верагодней за ўсё, не поўным. Вырашыць гэту проблему можна паспрабаваць наступным чынам. Вядома, што ў Віленскай губерні ў 1912 годзе судносіны мужчын і жанчын складалі 100/77. У выпадку, калі нараджальнасць і смяротнасць змяніліся не вельмі моцна за вызначаны перыяд, можна лічыць, палавы склад насельніцтва перад вайною мала адрозніваўся ад палавога складу 1912 года.<sup>11</sup> Вырашана было лічыць, што ваенныя страты грамадзянскага насельніцтва, у тым ліку бежанцаў, і страты прызваных у войска ўраўноўваюць колькасць загінуўшых мужчын і жанчын – значыць, да дадзеных 1919 года былі выкарыстаны даваенныя судносіны палоў. Адсюль з 72 % адсутных жыхароў м. Лужкі частка прызваных складала 11, 6 % ці 131 чалавека. Значыць, 61, 2 % – гэта колькасць адсутных у м. Лужкі складалі бежанцы і страты сярод грамадзянскага насельніцтва.

Важна было ўбачыць падобны прыклад у крэйніцах іншай мясцовасці, якая працярпела значныя дэмографічныя перамены. Найбольш падыходзіць да гэтага Гродзеншчына. 61, 2 % адсутных м. Лужкі можна парабінць, напрыклад, з колькасцю бежанцаў з Гродзенскай губерні. Існуючыя дадзеныя даюць магчымасць сцвярджаць, што большасць выхадцаў з Гродна былі праваслаўнага веравызнання. Вось прыклад: за перыяд з 1. 10. 21 г. да 31. 12. 23 г. 66, 3 % рабітрынтаў па веравызнанню былі праваслаўныя і стараабрадцы супраць 31, 4 % каталікоў.<sup>12 \*</sup> З 1916 года (час акупациі) да 1923 года (практычна заканчэнне рээвакуацыі насельніцтва) доля каталіцкага насельніцтва павялічылася ў горадзе на 47 %, прычым на 39, 5 % за перыяд з 1919 да 1923 гг. За гэты перыяд – галоўны ў рээвакуацыі – доля праваслаўнага насельніцтва павялічылася на 52 %, а іўдзейскага – на 18, 2 %. Такое супастаўленне гаворыць яшчэ раз

відавочную перавагу сярод бежанцаў Гродна праваслаўнага насельніцтва, у той час калі сярод усіх жыхароў горада не пераважала (у 1923 годзе: каталікоў – 35 %, праваслаўных – 12, 9 %, іўдзееў – 50, 1 %)<sup>13</sup>. Ускосным прыкладам, сведчыць пра перавагу праваслаўных сярод бежанцаў, можа быць інфармацыя аб руху насельніцтва. Згодна ёй для насельніцтва праваслаўнага веравызнання ў 1922 годзе натуральны прырост быў –68 %, а ў 1923 годзе +7 %.<sup>14</sup>

Трэба мець на ўвазе, што кожны з прыведзеных статыстычных прыкладаў небеззаганы: шматлікасць палітичных, эканамічных і сацыяльных працэсаў у дадзены тэрмін часу ўплывалі на демографічную структуру горада. Тыя, прыйшоў з палону, дэмабілізаваныя і зноў мабілізаваныя, эмігранты, колькасць якіх зменшылася ў гады першай светнай вайны – усё гэта патрабуе рознабаковых па харкатару сведчанняў аб бежанцах, каторыя вярнуліся дадому. Сведчані па складу насельніцтва наступныя: колькасна зменшылася ў агульным памеры ўсіх пляці беларускіх губерній прыкладна на два з паловай мільёны чалавек бежанцаў, мабілізаваных і загінуўшых і адначасова павялічылася на вялікія колькасць за кошт дыслакаваных расійскага і германскага войскаў. Яно змянілася якасна ў бок памяншэння колькасці праваслаўнага насельніцтва і значнага памяншэння пратэстанцкага насельніцтва. У выніку бежанства і эвакуацыі зраўнална большым стала ў гарадах і мястэчках колькасць яўрэйскага і польскага (там, дзе яно месцілася) насельніцтва. Якасны склад вёскі па-сутнасці не змяніўся, бо пераважная большасць беларускага сельскага насельніцтва засталася. Можна весці гаворку аб некаторым змяншэнні праваслаўнага вясковага насельніцтва адносна каталіцкага на Гродзеншчыне і Віленшчыне, дзе адбывалася сапраўды сундэльная эвакуацыя насельніцтва.

Калі дадаць змяншэнне працэздольнага насельніцтва і ўспомніць шчыльнасць лініі фронту, можна ўяўіць, акупіраваныя беларускія тэрыторыі былі ў 1916 і 1917 гг. з насельніцтвам, якое патэнцыяльна здольна было ўдзельнічаць у вірлівых падзеях 1917 і 1918 гг. у Расіі. Як – гэтае пытанне патрабуе асаблівага даследвання. Што да прыфрантовой зоны, то тут насельніцтва ў большай меры было звязана з бежанцамі, вайскоўцамі. Яно было адносна большага кантактам і ў 1918 годзе, з пачаткам рээвакуацыі, – якраз гэтае прыфрантовое насельніцтва сутыкнулася з масай бежанцаў, якія вярталіся з расійскіх губерній.

<sup>1</sup> Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х ч., Мінск: Беларусь, 1994. – ч. I. – с. 447.

<sup>2</sup> Кагадзеева С. Ад лютага да каstryчніка // Памяць. Чэрыкаўскі раён. – Мн.: Вышэйшая школа, 1994. – с. 185.

<sup>3</sup> Шыдлоўскі К. Падзеі першай сусветнай вайны на Браслаўшчыне // Памяць. Браслаўскі раён. – Мн., Паліграфрафмленне, 1988. – с. 212.

<sup>4</sup> Studnicki W. Zarys statystyczno-ekonomiczny ziem polnocno-wschodnich. – Wilno, 1922. – S. 70–71.

<sup>5</sup> Бежэнцы и организации помощи им в связи с работой Особого Совещания / доклад М. М. Щепкина. – 1916, – с. 73.

<sup>6</sup> Сідарэнка Ф. Час трывог і спадзяванняў. // Памяць. Бабруйскі раён. – Мн., БелЭн, 1988, – с. 72.

<sup>7</sup> Скварцоў І. Стаяўка Вярхоўнага Галоўнакамандуючага. // Памяць. Магілёў. – Мн., БелЭн, 1988, – с. 157.

<sup>8</sup> Spis ludnosci na terenach administrowanych przez cywilny ziem wschodnich (grudzień 1919) z mapą. // wydal E. Romer. – Lwow, MCMXX – mapa.

<sup>9</sup> Spis ludności ... – S. 27, 31, 33, 38, 49.

<sup>10</sup> НГА РБ Минск, ф. 325, вол. 1, адз. зах. 279, арк. 2 – 123 адв., вол. 3, адз. зах. 281, арк. 2 – 124, адз. зах. 280 адв., арк. 2 – 125 адв.

<sup>11</sup> Боярский А. К вопросу о естественном движении в России и СССР в 1915 – 1923 гг. // Ученые записки МЭСИ. – 1948. С. 77.

<sup>12</sup> Heinrich J. Ludność miasta Grodno w latach 1921 – 1927 w świetle analisu statystycznego. // Kronika m. Grodno. – 1928. – zas. 1. – S. 28.

<sup>13</sup> Існуюць і іншыя дадзеныя аб рэпатрыяціях, што прыбылі ў Гродна ў 1921 – 23 гг. згодна з імі, з 3557 чалавек каталікоў было 1204 (33, 8 %), праваслаўных – 1194 (33, 5 %), іўдзееў – 1105 (31 %). Але ў адпаведнасці з канфесійным складам горада нават гэты прыклад сведчыць, што праваслаўнае насельніцтва пакідала горад у большасці (ДАГО, ф. 46, вол. 2, адз. зах. 4, арк. 2 – 53 адв.).

<sup>14</sup> Przegląd statystyczny m. Grodno za lata 1922, 1923. – Grodno, 1925. S. 96.

<sup>15</sup> Przegląd statystyczny m. Grodno za lata 1922, 1923. – Grodno, 1925. S. 97.

Уладзімір Карэлін. Мікалай Мельнікаў. Менск.

## Распаўсюджанне абразоў Маці Божай на Віцебшчыне.

Дадзенай работай мы працягваём даследавані па распаўсюджанню іканаграфічных сюжэтаў на тэрыторыі Беларусі. Да абразоў Маці Божай звяртаемся перш за ўсё таму, што яны займаюць першое месца па колькасці (18% ад усіх колькасці абразоў) і маюць найбольш разгалінаваную іканаграфію.

Асноўныя іканаграфічныя тыпы Багародзіцы, паводле царкоўных паданняў, былі створаны евангелістамі. Першы з іх — Маці Божая Адзігітрыя (з грэч. «Пуцевадзіцельница»), які звычайна ўяўляе собой паясную выяву Божай са строга франтальнай выявай дзіцяці на яе левай руці.

Другі тып — Маці Божая Замілаванне, ці Елеуса, дзе Маці Божая ў паясной выяве трymае на руках дзіцяці, якое іскасаеца да яе пшакі. Найбольш знакамітым абразом гэтага тыпу з'яўляецца славутая Маці Божая Уладзімірская.

Уладзімір Карэлін. Нарадзіўся ў 1944 г. у Приморскім краі. Навуковы супрацоўнік Нацыянальнага мастацкага музея, кандыдат фізіка-матэматычных навук. Займаецца вывучэннем іканаграфіі Беларусі. На Браслаўшчыне вывучае культавыя помнікі мастацтва з канца 70-х гг. Удзельнік «Браслаўскіх чытанняў» 1994, 1997 гг.

Мікалай Мельнікаў. Нарадзіўся ў 1950 г. у г. Слаўгарад Магілёўскай вобл. Навуковы супрацоўнік Музея народжыцьця беларускай культуры НАН. Займаецца вывучэннем іканаграфіі Беларусі. На Браслаўшчыне вывучае культавыя помнікі мастацтва з канца 70-х гг. Удзельнік «Браслаўскіх чытанняў» 1994, 1997 гг.

Трэці тып — Апасарытыса (з грэч. «Заступніца») — падае раставую выяву Маці Божай, без дзіцяці, павернутую ўправа ў малітоўнай позе да Хрыста.

Яшчэ некалькі тыпаў, выпрацаваных візантыйскай іканаграфій, уваходзяць у лік асноўных. З іх адзначым Аранту (з лац. «Маленне»), адзін з найбольш старажатных ізводаў, які прадстаўляе раставую фігуру Маці Божай, без дзіцяці, з малітоўна ўзнятымі рукамі. Блізкім да Аранты з'яўляецца тып Знаменне ці Вялікая Панагія, у якім дзіцяці Хрыстос прадстаўлены на лоне Мары.

Яшчэ адзін старажытны тып — Панахранта (з грэч. «Прэнепарочная») уяўляе Маці Божую, якая сядзіць на троне з бласлаўляючым багадзіцем на каленях, што сімвалізуе яе як Царыцу Свету.

Вышэйназванныя тыпы аброзоў Маці Божай ствараюць аснову для ўзнікнення шматлікіх іканаграфічных варыянціў, ці ізводаў.

Аналіз аброзоў Маці Божай па Віцебскай вобл. выяўляе каля 80 сюжэтав, якія ўкладаюцца ў тры асноўныя тыпы: Маці Божая Адзігітрыя (40,5%); Маці Божая Замілаванне (8,7%); і раставыя выявы Маці Божай (22%). Апошні тып яшчэ не прааналізаваны дэталева і таму ў дадзенай працы не разглядаецца за адзінкавым выключэннем.

#### Маці Божая Адзігітрыя.

Як ужо адмячалася вышэй, гэты іканаграфічны тып з'яўляецца адным з найбольш старажытных і ўрачыстых вобразаў з выявай Маці Божай. Ён мае мноства іканаграфічных схем, найбольш распаўсядженай з якіх з'яўляецца кампазіцыя, дзе дзіця-Хрыстос размешчаны строга франтальна. У левай руце ён трymае згорнуты світак, а правай бласлаўляе. Маці Божая падаеца з легкім нахілам галавы, што без яго, і троху павернута ўправа да дзіцяці, якога падтрымоўвае левай рукой.

Такая іканаграфічная схема на Беларусі ўвасоблена ў вобразе Маці Божая Смаленская. На Віцебшчыне гэты ізвод састаўляе 2% ад усіх аброзоў з выявамі Маці Божай і распаўсяджены па вобласці практычна роўнамерна. Найбольш яркім прыкладам з'яўляецца аброза з Дзісны.

Такія ізводы як Маці Божая Ціхвінская, Маці Божая Іверская, Маці Божая Казанская, хоць і налічваюць значную колькасць (агулам каля 20%), але не прадстаўляюць асаблівага значэння для старажытнабеларускага жывапісу, бо іх з'яўленне звязана з далучэннем Беларусі да Расіі.

Наўбольшы інтарэс для нас прадстаўляюць ізводы, ўзнікненне якіх тым ці іншым чынам звязана з гісторыяй Беларусі. Гэта Маці Божая Баркалабаўская, Маці Божая Беразечская, Маці Божая Браслаўская, Маці Божая Будслаўская, Маці Божая Бялыніцкая, Маці Божая Віленская, Маці Божая Каложская, Маці Божая Камайская, Маці Божая Крупецкая, Маці Божая Мінская, Маці Божая Магілёўска-Брацкая, Маці Божая Цэсарска-Бароўская, Маці Божая Чэнстахоўская. На асобных з іх мы спынімся больш дэталёва.

Пачнём з івoda Маці Божая Браслаўская. Паводле падання, падрабязна апісанага ў кнізе К.Шыдлоўскага «Архітэктурная спадчына Браслаўшчыны», гэты аброза першапачаткова з'яўляўся галоўнай святыніяй Браслаўскага манастыра на востраве возера Несціш. Пасля пажару 1832 г. цудадзейны аброза быў перанесены ў Браслаўскі касцёл, дзе ён і знаходзіцца цяпер.

Іканаграфія аброза ўяўляе сабой паясную выяву Маці Божай, скіленую да дзіцяці, якога яна трymае на левай і руцэ. У левай руцэ Хрыста знаходзіцца дзяржава — сімвал улады, правай ён бласлаўляе. Твар Хрыста павернуты ўлева і крыху прыўзняты. Гэты ізвод быў распаўсяджены і па-за межамі Браслаўшчыны, абычам сведчыць кампазіцыя аброза з в. Лужкі Шаркаўшчынскага раёна, які быў зафіксаваны ў 70-я гг. і потым бесследна зник.

Другім знакамітым ізводам з'яўляецца вобраз Маці Божая Будслаўская, які быў прывезены Янам Пацам з Рыма ў 1598 г., праславіўся сваімі цудамі і да якога, пачынаючы з 1992 г., штогод ладзяцца паломніцтвы. Адметнай рысай з'яўляецца тое, што ў сваей левай руцэ, працягнутай да Марыі, Хрыстос трymае яблык, які, верагодна, з'яўляецца сімвалам скуплення першароднага граха. Абедзве руکі Хрыста — левая з яблыкам і правая, бласлаўляючая, утвараюць амаль прямую лінію.

Сюжэт атрымаў шырокое распаўсядженне на Віцебшчыне. Аброзы з выявай Маці Божай Будслаўской знаходзіцца ў Багіна, Мосары, В. Сіццах, Глыбокім (цияпер у МСБК НАНБ), а таксама ў Волле на Гродзеншчыне. Цікава, што на шатах аброзоў з Воллы і Мосара яблык у руцэ Хрыста заменены на дзяржаву. Асабліва гэта добра праглядаецца на аброзе з Мосара, дзе з-пад дзяржавы на шаце бачны яблык.

#### Маці Божая Замілаванне.

Сярод аброзоў гэтага тыпу адмечім адразу ізводы, якія дайшлі да нас з Расіі, і ў асноўным карыстаюцца папулярнасцю сярод старавераў. Гэта Маці Божая Уладзімірская і Маці Божая Фёдарайская.

Захаднім варыянтам іканаграфіі гэтага тыпу з'яўляецца аброза Маці Божая Пажайская, які папа Аліксандр VII даслаў у якасці бласлаўлення ў 17 ст. заснавальніку Пажайскага кляштара, што пад Коўна, Хрыстафору Сігізмунду Пацу. Аброза знаходзіцца ў авальнай раме і напісаны на палатне. Выява Маці Божай падаеца ў атачэнні вянка з кветак. Абедзувума рукамі яна прыцікае да сваіх грудзей дзіцяці-Хрыста, які сядзіць на яе левай руцэ.

Аброзы з гэтым сюжэтам знаходзіцца ў Браславе і ў Глыбоцкім раёне. У Докшицкім раёне выяўлены блізкія па кампазіцыі аброзы, якія фактычна з'яўляюцца люстэркавай выявай Маці Божай Пажайской з тым адрозненнем, што вочы ў дзіцяці амаль заплюшчаныя.

Таксама заходні прататып мае цудадзейны аброза Замілаванне з Ваўкалаты. Пры традыцыйнай кампазіцыі адметнай рысай з'яўляецца шырокая адстаўленая правая ножка дзіцяці-Хрыста, якая знаходзіцца паверх левай руки Маці Божай. Прататып гэтага ізвода — слынная ў Заходній Еўропе ікона Маці Божай Пасаўской.

Акрамя выяў Маці Божай з дзіцем існуюць ізводы, дзе прадстаўлены толькі адна Марыя. Гэта шырокавядомы сюжэт Маці Божая Вострабрамская, які на Віцебшчыне састаўляе 5% ад усіх аброзоў.

Толькі ў адзінкам ліку нам сустрэліся такія рэдкія ізводы як Маці Божая Ларэтанская (Міерскі раён) і Маці Божая Віленская ў раставой выяве (Глыбоцкі раён). Абрэз з апошнім ізводам, па паданню, з'явіўся ў 1341 г. і знаходзіўся ў мужчынскім кляштары калі Вільні. У нашым выпадку Маці Божая стаіць на паўмесцы з малітоўна зложанымі рукамі. На узроўні яе левага плача, збоку, знаходзіцца фігура дзіцяці-Хрыста, які светавым лучом, сыходзячым з крыжа, працінае змія.

Трэба адзначыць, што наше даследаванне грунтуеца на абразах, якія ў асноўным адносяцца да 19 ст. Акрамя таго, частка іканаграфічных сюжэтаў аказалася неахопленай і патрабуе далейшага вывучэння.

#### Літаратура:

1. Снесорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. Ярославль. 1999.
2. Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи XI - нач. XVIII в. Опыт историко-художественной классификации. Государственная Третьяковская галерея. Т. 1-2. М., 1963.
3. Христианство. Энциклопедический словарь в 3 томах. М., 1993.
4. Сказания о чудотворных иконах Богоматери и о Ея милостях роду человеческому. Коломна. 1993.
5. О Тебе радуется. Русские иконы Богоматери XVI - начала XX веков. Каталог. Москва. 1995.
6. Кондаков И.П. Иконография Богоматери. М. 1999.
7. Шыдлоўскі К.С. Архітэктурная спадчына Браслаўшчыны. Мінск. 1996.
8. Карэлін У.Р., Мельнікаў М.П., Ярашэвіч А.А. Помнікі мастацтва Браслаўшчыны. Браслаўскія чытанні 97. С. 103-107. Браслаў. 1997.

Іван Кас'яненка. Браслав.

## Экологические проблемы озера Струсто.

Браславская озерная группа явилась базой для организации национального парка "Браславские озера" в состав которой включено 62 озерных водоема общей площадью 12 347 гектаров.

Нами для более глубокого исследования определено озеро Струсто, соединяемое проливами с оз. Снуды, Болойсо, Неспиш.

Котловина озера сложного типа, морфометрические параметры (площадь 13 км<sup>2</sup>, наибольшая глубина 23 м, длина 6,4 км, ширина 4,2 км, длина береговой линии 28,3 км), обуславливают свойственный этому озеру термический, мезоводный, гидрохимический режим и степень развития жизни. Это мезотрофный среднеглубокий водоем с чистой водой, прозрачность которого не опускается ниже 3,5 м, а общая минерализация колеблется в пределах 220 – 229 мг/л. Озеро имеет хорошее насыщение кислородом по всей толще, низкие показатели содержания органического вещества и слабое развитие фитопланктона.

Природные условия и особенности хозяйственного освоения водосбора озера Струсто длительное время способствуют сохранению естественного состояния этого водоема. Оно отличается стабильностью гидрохимических показателей. Так в течение исследуемого периода (1968-1988 гг) практически оставались неизменными показателями минерализации, фосфатов, аммонийного азота, соединений железа, перманганатной окисляемости (Мысливец и др. 1991 г.)

Озеро имеет богатую флору и фауну. По составу ихтиофауны относится к группе сигово-снетковых, для которого характерно наличие ледниковых реликтов – ряпушки и снетка. Всего обитает в озере 22 вида рыб. Здесь обнаружен и реликтовый планктоновый ракоч Limnocalanus Macrurus, который занесен в Красную книгу Беларуси. Это накопитель чистой воды объемом в 94,3 млн. м<sup>3</sup>, которая относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы, соответствует требованиям Государственного стандарта для источников питьевой воды. Слабо заросшая широкая литоральная зона, сложенная песчаными отложениями, многочисленные острова и абразионные склоны образуют своеобразный озерный ландшафт, который живописен и привлекателен, озеро обладает высоким рекреационным потенциалом.

Однако озеро Струсто, как и все озера Браславской группы, подвергается антропогенному влиянию и загрязнению, что связано с хозяйственно-бытовым, сельскохозяйственным, рыбохозяйственным и рекреационным воздействием. Хозяйственно-бытовая нагрузка на это озеро связана с размещением на его северо-западном берегу 4 населенных пунктов, использованием воды населением, сбросом неочищенных поверхностных вод. Однако эти изменения выражены слабо, так как эта территория мало заселена, количество постоянно проживающих здесь жителей за последние десять лет уменьшилось с 120 до 75 человек.

За это время значительно снизилось отрицательное сельскохозяйственное воздействие; если в 1989 году на 1 гектар пашни на водосборе озера вносились 12 тонн органических удобрений и 186 кг NRK в действующем веществе, то в связи с общими экономическими проблемами при относительно стабильной структуре земельных угодий отмечается постоянное уменьшение дозы вносимых органических и минеральных удобрений, которая в 1998 году составила 3,5 тонны органических удобрений и 106 кг NRK в действующем веществе. Согласно наших рекомендаций исключены из охранной зоны интенсивные источники загрязнения: точечные объекты сельскохозяйственного про-

Іван Кас'яненка. Нарадзіўся ў 1948 г. Намеснік генеральнага дырэктара Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры», кандыдат сельскагаспадарчых навук. Займаецца проблемамі экалогіі Браслаўшчыны .

изводства – животноводческая ферма в д.Струсто, силосные ямы, летние загоны скота. Рекультивирована городская свалка твердых бытовых отходов. В то же время одним из факторов ухудшения состояния озера явилась активизация рекреационной деятельности, которая является дополнительным источником загрязнения озерного водоема. Сильному антропогенному воздействию подвержен северо-западный участок озера, на котором размещены дачные поселки "Окменица", "Струсто-1" и "Струсто-2", зона отдыха "Окменица" и "Пантелеевский рог". В весенне-летний период здесь концентрируется основная масса неорганизованных отдыхающих. Так только на одной стоянке "Окменица" в среднем ежедневно находится более 500 человек.

Основным же источником загрязнения озеро Струсто являются воды, поступающие из озера Болойсо. В озеро Болойсо с очистных сооружений города Браслава ежедневно сбрасывается около 450 тыс куб. м. условно очищенных стоков с минерализацией до 900 мг/л, содержащих около 700 т растворенных веществ, в том числе около 1,5 т общего фосфора, 4,5 т аммонийного азота, свыше 20 т хлора, 13,5 т сульфатов. В результате озеро Болойсо за 18 лет превратилось в водоем-отстойник, воды которого через протоку поступают в озеро Струсто и представляют опасность гидрологическому, гидрохимическому и гидробиологическому режиму этого озера. Сюда стало поступать значительное количество фосфора, концентрация которого составляет 0.030 - 0.048 мг/л; представлен он в основном органическими соединениями. В структуре ионов заметно возросла роль хлоридов и натрия. Понизилась прозрачность воды до 4,7 – 4,8 м. а в местах поступления вод из озера Болойсо до 1,5 м.

Анализируя эти факты возникает необходимость не только решения научных задач, но и разработка конкретной программы практических природоохранных мероприятий по охране озера Струсто, связанных с материальными затратами.

Кліменцій Кожан. Германавічы.

## Летапіс памяці працягваеща.

У Беларусі працягваеща работа па завяршэнню падрыхтоўкі рукапісаў гісторыка-документальных Хронік Памяці. У гэтай высакароднай справе прымаюць удзел гарадскія і раённыя камісіі, сотні навукоўцаў і аматараў краязнаўства. Хронікі, якія выйшлі з друку, выклікалі вялікую цікавасць у чытачоў і вельмі прыхильна ўспрыніты настаўнікамі, моладзю і ветэранамі. Яны становяцца асноўнымі крыніцамі патрыятычнага выхавання і абуджэння гістарычнай памяці і грамадзянскай годнасці.

Першай выйшла ў 1985 годзе книга "Памяць" па Шумілінскаму раёну Віцебскай вобласці. Потым книгі гэтай серыі ў Віцебскай вобласці ўжо выдаі Талачынскі, Бешанковіцкі, Лёзненскі, Расонскі, Лепельскі, Чашніцкі, Глыбоцкі, Міёрскі, Браслаўскі раёны. Серыя адна, а книгі адрозніваюцца паміж сабой – сказваеща ўплыв часу. Ён заўважны па адбору матэрыялаў, стылю выкладання, па тыражу і афармленню. Рэкорд шумілінцаў – 33 тысячи экзэмпляраў – відаць, застанецца непабітых. Дорага сёння каштуюць выдавецця паслугі.

Гісторыка-документальная хроніка Глыбоцкага раёна выйшла ў 1995 годзе. Яна створана на аснове навуковых даследванняў, разнастайных документаў з дзяржаўных і асабістых архіваў, шматлікіх публікаций у книгах і газетах, успамінаў удзельнікаў і сведак падзеяў, якія адбываліся ў жыцці нашага народа і краіны. Усе гэтыя матэрыялы раскрываюць багатую гісторыю Глыбоцкага і яе людзей.

У пошуку, зборы і падрыхтоўцы матэрыялаў да хронікі прымалі ўдзел мясцовыя краязнаўцы (І. У. Бунто, У. І. Скрабатун, Г. В. Галай і іншыя), работнікі архіваў, бібліятэк, музеяў, супрацоўнікі дзяржаўных органаў і ўстаноў, навукоўцы, рэдактары выдавецтва "Беларуская Энцыклапедыя" імя Петrusya Broўki. Апрача матэрыялаў па гісторыі Глыбоцкага ў книзе прыводзіцца спісы ахвяр сталінскіх рэпресій і фашызму, у тым ліку з яўрэйскага тата, што існавала ў Глыбокім у час гітлераўскай акупации. Даюцца звесткі пра загінуўшых у барацьбе з ворагам савецкіх падпольшчыкаў і партызан, воінаў Чырвонай Арміі, якія вызвалілі раён, і воінаў-землякоў, а таксама пра наших сучаснікаў, што загінулі ў далёкім Афганістане. Многа ў книзе матэрыялаў пра знакамітых землякоў, такіх, як Ігнат Буйніцкі, Вацлаў Ластоўскі, Язэп Драздовіч і іншыя. Сярод іх навукоўцы, канструктары, архітэктары, пісьменнікі, героі вайны і працы. Глыбоцкім укладальнікам удалось сабраць багацейшы матэрыял. Атрымаўся сапраўдны падручнік па краязнаўству, хоць спілы па тыражу і аздобе ў паруцінні з папярэднікамі.

У 1998 годзе выйшла гісторыка-документальная хроніка Міёрскага раёна. Яна таксама створана на аснове навуковых даследванняў, документаў з дзяржаўных архіваў, шматлікіх публікаций у газетах, книгах, успамінаў удзельнікаў і сведак падзеяў, якія адбываліся ў жыцці Міёрскага раёна.

Гісторыя Міёршчыны старажытная і вельмі багатая на падзеі і на людзей – працавітых, самаадданых і таленавітых. Людзі Міёрской зямлі прыйшлі праз усе выпрабаванні і выстаялі, перамаглі. Памяць пра іх захоўвае гэта зямля. Летапісы і дакументы захавалі імёны і справы Баркулаба Корсака, Генрыха Дмахоўскага, Язэпа Драздовіча, Пятра Мятлы, Генадзя Цітовіча і іншых.

Кліменцій Кожан. Нарадзіўся ў 1936 г. у в.Балбекі Шаркаўшчынскага р-на. Навуковы супрацоўнік Германавіцкага музея мастацтва і этнографіі. Даследуе розныя краязнаўчыя пытанні регіёна. Займаецца падрыхтоўкай книгі «Памяць» Шаркаўшчынскага р-на. Працаўваў на Браслаўшчыне настаўнікам (1960-66 гг.). Падтрымлівае трывалую сувязь з музеем. Удзельнік «Браслаўскіх чытанняў» 1989, 1991, 1994, 1997 гг.

Асаблівая ўвага ў кнізе нададзена ўвекавечанню памяці тых, хто загінуў у гады Вялікай Айчыннай вайны, адлюстраванню подзвігу землякоў на фронце і ў тыле ворага, пры аднаўленні разбуранай гаспадаркі. На жаль, спіс ахвяр вайны і палітычных рэпрэсій далёка не поўны, але пошукавая работа ў гэтым напрамку не спыняецца. У кнізе змешчана многа артыкулаў, падрыхтаваных мясцовымі краязнаўцамі В. А. Ермалёнкам і Л. А. Матэленкам. Глыбокім зместам, багаццем фактаў вызначаюцца артыкулы В. А. Ермалёнка: “Зямля нашых продкаў”, “Вывучэнне сівой мінушчыны”, “Таямніцы могільніка Казлоўцы”, “Паўстанец і скульптар з Забалоцця”, “Паўстанне 1863 – 1864 гг. на Дзісеншчыне”, “Вызваленне Міёршчыны”, “З гісторыі касцёла ў Міерах”, “Сядзіба ў Забалоцці”, “Сядзіба ў Міжрэччы”, “Сядзіба ў Крычаве”, “З гісторыі вёскі Узмёны”.

Грунтоўны і цікавыя артыкулы напісаў Л. А. Матэленак: “У складзе Полацкай дзяржавы”, “У складзе Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай”, “У складзе Расейскай імперыі”, “Іх імёны звязаны з Дзісеншчынай”, “Першыя рэвалюцыйныя выступленні на Дзісеншчыне”, “Устанаўленне Савецкай улады”, “Гаспадарчае будаўніцтва і часовая акупацыя”, “З гісторыі польскай акупацыі”, “Да жыцця новага, савецкага”, “Падпольны і партызанскі рух”, “Падпольная антыфашистская група”, “Пасля вызвалення Айчыны”, “У мірнай працы” і іншыя.

З цікавасцю чытаюцца артыкулы прафесара Любінскага ўніверсітета Вацлавы Каучынскай “Гімназія імя ксяндза Рыгора Пірамовіча ў Дзісне” і артыкулы былога выпускніка Дзісенскай гімназіі Міхаіла Вазірда з Торуні “Наш голас” – часопіс Дзісенскай гімназіі”.

У 1998 г. выйшла таксама гісторыка-документальная хроніка Браслаўскага раёна. Яна знаёміць нас з мінулым Браслаўшчыны, якая вядома на ўсю Беларусь непаўторнай прыгажосцю сваіх шматлікіх азёраў. “У памяці тых, хто пабываў на Браслаўшчыне, назаўсёды застануцца ўбачаныя цудоўныя краявіды. Блакітнае раздолле вялікіх і маленікіх азёраў, нетаропкай плынь рэк і рачулак, гай гонкага сасновага лесу, ланцу́гі пагоркаў, квітнеючыя палі і лугі, шоргат хвалаў і шэпт чароту, крык чаек, нібыта настоенае водарам водарасцяў паветра, хутары, невялікія вёсачкі, мястэчкі, раскінутыя па берагах азёраў, плёскат рыбы ў затоках перад змярканнем і захапляючая рыбалка на досвітку – усё гэта Браслаўшчына. Такі край знаёмы многім тысячам людзей, якія прыязджаюць сюды на летні адпачынак”. Гэтымі словамі пачынаецца кніга пра Браслаўскі раён. Але Браслаўшчына – гэта не толькі цудоўны блакітнавокі край. Яна мае багатую гісторыю, своеасаблівую культурную спадчыну.

Хроніка “Памяць” Браслаўскага раёна расказвае сучаснікам аб найбольш цікавых старонках мінулага краю, дае накірунак у далейшым яго пазнанні, ушаноўвае памяць тых людзей, якія пакінулі ў гісторыі Браслаўшчыны добры след. Кніга грунтуеца на шматлікіх працах папярэдніх пакаленняў гісторыкаў, архівістаў, журналістаў, краязнаўцаў. У пачатку кнігі змешчаны шэраг артыкуалаў вучоных Беларусі: Э. Ляўкоў, А. Карабанаў “Валуны як помнікі гісторыі і культуры Браслаўшчыны”, Э. Зайкоўскі “Рупліўцы Браслаўскай старазвестчыны”, У. Ксяндзоў “Неалітычнае стаянка каля в. Дубкі”, Г. Семянчук “Замкавая гара ў Браславе”, М. Ткачоў, Г. Семянчук “Паселішча на востраве Замак возера Дрысвяты”, Г. Семянчук “Унікальны археалагічны помнік Браслаўшчыны”, Л. Дучыц “Курганы Браслаўшчыны”, “Маскавіцкае гарадзішча”, “Касцюм і ўборы браслаўчан у IX – XII стагоддзях” і іншыя.

Звяртаюць увагу чытача шматлікія артыкулы навуковых супрацоўнікаў Браслаўскага гісторыка-краязнаўчага музея К. Шыдлоўскага і А. Панцялейкі. Вось некаторыя артыкулы К. Шыдлоўскага: “Геаграфічныя назвы як своеасаблівыя помнікі мінулага”, “Браслаўшчына на старонках летапісаў. Документальная крыніцы XV – XVII стст.”, “Літоўска-маскоўская дачыненіі”, “Браслаўшчына ў войнах XVI – XVII стст.”, “Паўстанне 1794 года на Браслаўшчыне”, “Паплечнік Тадэвуша Касцюшкі Т. Ваўжэцкі”, “Вайна 1812 года на Браслаўшчыне”, “Войнскія пахаванні 1915 – 1918 гг.”, “Лютайская і Каstryчніцкая рэвалюцыі, грамадзянская вайна і замежная інтэрвенцыя на Браслаўшчыне” і іншыя. Шэраг артыкуалаў К. Шыдлоўскі і А. Панцялейка напісалі сумесна: “Браслаўшчына ў XIX – пачатку XX стст.”, “Браслаўшчына ў складзе польскай дзяржавы (1920 – 1939 гг.)”, “Праўда балючая і страшная (Палітычныя рэпрэсіі на Браслаўшчыне 30 – 50-х гадоў)”, “Напісане застаецца (Браслаўшчына на старонках друкаваных літаратурных крыніц. Навуковыя і краязнаўчыя даследванні)”).

У “Памяць” Браслаўскага раёна прыведзена вельмі многа документальнага матэрыялу з розных архіваў, кніг, даведнікаў, які дапамагае лепш асноўваць гісторыю края. Лепшаму засвяченю тэкстай салейнічаюць шматлікія фатографіі, ілюстрацыі, карты, планы, схемы.

У 1999 годзе выйшла гісторыка-документальная хроніка Лепельскага раёна, які па сваёй прыродзе напамінае Браслаўшчыну. Кажуць, што калі Лепельскую зямлю ўбачыш хоць раз у жыцці – яе не забудзеш; калі пройдзеш па гэтай зямлі – палюбіш яе. Лепельскі край багаты на ўсё: лясы і палеткі, азёры і рэкі. Сама назва краю, як сведчаць паданні, пайшла ад слова “лепей”. Шмат падзеяў адбылося на гэтай зямлі за стагоддзі. На доўгім пістарычным шляху зведала яна нямала нястач, адбівала не адзін паход чужаземных заваёўнікаў. Асабліва суровыя выпрабаванні выпалі на долю лепяльчан у гады Вялікай Айчыннай вайны. На франтах, у партызанскіх атрадах, падпольных групах змагаліся яны з ворагам. Пяцёра лепяльчан сталі Героямі Савецкага Саюза, адзін – кавалерам ордэна Славы 3-х ступеняў, сотні ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі.

Як і ў іншых раёнах, вялікі ўклад у напісанне кнігі “Памяць” Лепельскага раёна зрабілі краязнаўцы, у першую чаргу І. Ю. Януш, былы навуковы супрацоўнік Лепельскага краязнаўчага музея. Ім напісана шмат змястоўных артыкуалаў па розных разделах кнігі: “З глыбіні стагоддзяў”, “Пасля падзелу Рэчы Паспалітай”, “Школьная справа на Лепельшчыне ў XIX – пачатку XX стст.”, “Ян Чачот на Лепельшчыне”, “Лепельскі археолаг, краязнавец М. Ф. Кусцінскі”, “У гады першай сусветнай вайны”, “Лютайская рэвалюцыя”, “Каstryчніцкая рэвалюцыя” і іншыя.

Асобна трэба сказаць пра кнігу “Памяць” Чашніцкага раёна. Яе выданне – вынік аб'яднання намаганняў цэлай групы людзей. І ўсё ж адзін чалавек спрыяў гэтаму асабліва. Гэта аўтар-укладальнік Ніна Трафімаўна Кіндзяева. Яе прозвішча стаіць пад большасцю ўключаных у кнігу артыкуалаў. Работа над кнігай пачалася даўно. Да 1991 года былі гатовы спісы загінуўшых у вайну землякоў. К таму часу Ніна Трафімаўна Кіндзяева працавала ў Чашніцкім гісторычным музеі. Яна пачала шукаць, збіраць і пісаць матэрыялы адпаведна запланаваным у кнізе разделам. Архівы, музеі, бібліятэкі Віцебска, Мінска, Санкт-Пецярбурга – добрыя яе памочнікі. Да таго ж Ніна Трафімаўна нарадзілася, вырасла і

працавала ў Чашніцкім раёне, на зямлі яе продкаў. Выйзджала адсюль толькі на вучобу ў Віцебскі педінстытут. Вядома ж, прыналежнасць да гэтых мясцін вельмі натхняла. “Падрыхтоўка “Памяць” – самая шчаслівая пара майго прафесійнага і грамадскага жыцця. Я спазнала сапраўднае творчае гарэнне. Ні выхадных, ні святаў, ні грошай. Дарэчы, фінансавы бок справы чамусыці амаль не ўлічваеца ў перыяд падрыхтоўкі гэтага выдання. У камандзіроўкі ездзіля за свой кошт. Дзякую Богу, энтузізму мне не пазычаць,” – расказвае Ніна Трафімаўна. Матэрываляў было сабрана значна больш, чым увайшло ў кнігу. Іх хапіла б на дзе з паловай кнігі. “Адразала, нібы ад уласнага сэрца. Не ўвайшла вялікая колькасць вершаў, складзеных узельнікамі літгаб’яндання “Сузор’е” пры райгазепе. Сабрала шмат фальклору – цікавішы матэрыял. Не ведаю, што з ім рабіць. Выдашь – грошай німа. Не хапіла месца для артыкулаў пра некаторых славутых землякоў, толькі памянёных у кнізе,” – працягвае свой аповяд Н. Т. Кіндзяева.

Не абыўшлосі без краязнаўчых адкрыцій. Вось Васіль Мікалаевіч Цяпінскі – пісьменнік, кнігавыдавец, асветнік. Чалавек, які хадеў даць асвету беларускім дзесяцям, бо, па яго словах, яны вельмі здатныя да вучобы. Ніна Трафімаўна Кіндзяева натрапіла на радкі, што аднадумцам Цяпінскага быў яго блізкі сусед Іван Мялешка, якога лічаны асобай легендарнай.

Ксенія Уладзіміраўна Лукомская-Бадзянская, адна з нашчадкаў роду князёў Лукомскіх, даслала Н. Т. Кіндзяевай з Парыжа разам з радаводам, выявамі гербаў, ксеракопій партрэта князёўны Лукомскай карту Беларусі. Там Н.Т.Кіндзяева ўбачыла назыву “Ула” не пры ўпадзенні аднайменнай рэчкі ў Заходнюю Дзвіну ў Бешанковіцкім раёне, а значна вышэй. Знайшліся дакументы, якія сведчаць, што Ула была ў сямі вярстах ад Чашнік. Там, дзе зараз вёска Іванск, колішні маёнтак князя Валадковіча. Вядомая ў гісторыі бітва пры Уле адбылася тут.

Калі рукапіс кнігі быў гатовы, Н. Т. Кіндзяева вырашыла напісаць гісторыю ўсіх вёсак раёна, а не толькі буйных. З карты раней густанаселенай Чашніччыны знікла 266 вёсак. “Няхай у памяць аб вёсцы і фальварку будзе ўзгадана іх гісторыя,” – вырашыла Ніна Трафімаўна.

Кніга “Памяць” па Чашніцкаму раёну прыйшлася даспадобы гісторыкам і людзям, далёкім ад гісторыі. Н. Т. Кіндзяевай звоніць, пішуць. Яна ўпэўнена, што трэба было значна раней пачынаць работу па напісанні кнігі “Памяць”: “Мы надта доўга адварочваліся ад свайго мінулага”.

Кожная з кніг “Памяць” па-свойму цікавая. Выход чарговай – падзея грамадскага маштабу. Безумоўна, стваральнікі кніг “Памяць” не могуць гарантаваць поўную вычарпальнасць прыведзеных матэрыялаў. Але пошукавая работа не спыняецца з выхадам кнігі, бо з’яўляюцца новыя звесткі, пачынаюцца новыя даследаванні.

Вось, напрыклад, гістарычны зборнік “Браслаўскія спыткі”, № 3, які выйшаў у 1999 годзе. Выпуск прысвечаны гісторыі былога мястэчка Дрысвяты і наваколля. Рэдакцыя зборніка вырашыла на прыкладзе невялікага паселішча і тэрыторыі, якая да яго цягнулася, паказаць багацце гістарычнай і культурнай спадчыны Браслаўшчыны. Падобных даследаванняў чакаюць іншыя рэгіёны краю: наваколлі Відзаў, Друі, Опсы, Іказні, Слабодкі, Казянаў.

Пры падрыхтоўцы “Браслаўскіх спыткі” № 3 рэдакцыі асабліва значную дапамогу ў зборы матэрыялаў аказалі вучні Дрысвяцкай сярэдняй школы, сябры краязнаўчага гуртка “Крынічка” пад кіраўніцтвам Эмы Шавэла. У 1998 годзе “Летапіс Дрысвятаў”, складзены гурткоўцамі, заняў другое месца на рэспубліканскім конкурссе. Гістарычныя матэрыялы шырока выкарыстоўваюцца ў Дрысвяцкай СШ у працэсе навучання і ў пазашкольнай работе.

Па заданню рэдакцыі “Браслаўскіх спыткі” вучні запісвалі расказы старажылаў, легенды і паданні, збіралі ілюстратyўны матэрыял. Рэдакцыя зборніка лічыць, што гэта выданне зацікавіць настаўнікаў і вучняў, будзе карысным для школы і, магчыма, некага заахвочэння да падобнай працы. Выдаючы “Браслаўскія спыткі” рэгулярна, складальнікі кнігі “Памяць” па Браслаўскому раёну паказалі, што летапіс памяці сапраўды працягваеца далей.

#### Літаратура:

1. Памяць. Гісторыка-дакументальная хроніка Глыбоцкага раёна. Мінск. “Беларуская Энцыклапедыя” імя Петrusя Броўкі. 1995.
2. Памяць. Міёрскі раён. Мінск. “Беларуская навука”. 1998.
3. Памяць. Браслаўскі раён. Мінск. “Паліграфафармленне”. 1998.
4. Памяць. Лепельскі раён. Мінск. “Беларусь”. 1999.
5. “Браслаўскія спыткі”. Гістарычны зборнік. 1999. № 3. Браслаў.
6. Г. Шпакоўская. Летапіс памяці працягваеца. “Народнае слова”, 5 сакавіка 1998 г. Віцебск.

**Ірина Колобова. Мінск**

## Весовые гирьки в Древней Руси. Зазонская находка

В раннесредневековых поселениях, могильниках и денежно-вещевых кладах фиксируются различной формы (сферические, цилиндрические, многогранные) гирьки – эталоны малых весовых единиц. Наименее изученный вид этих разновесов – четырнадцатигранник (6 квадратных и 8 треугольных граней) в виде кубика с усечеными углами.

Сведения о находках 14-гранных гирек (более 30 экз.) на территории Древней Руси содержатся в работах Д.А. Авдушина /1/, Н.Г. Недошивиной /10/, Е.А. Шмидта /18/, О.И. Давидан /3/, Т.В. Равдиной /13/, Е.Н. Носова /11–

**Ірина Колобава.** Нарадзілася ў 1952 г. у г. Гомель. Ст. выкладчык кафедры гісторыі і музеязнаўства Беларускага ўніверсітэта культуры, кандыдат гістарычных наукаў. Займаеца гісторыяй грашовага абарачэння на Беларусі.

■, А.В. Назаренко /9/.

Действительное число находок 14-гранных гирек превышает, следует полагать, названную выше цифру: Д.А. Задусин /1: с. 75/, Е.Н. Носов /11: с. 21/, В.Л. Янин /20: с. 173, 175, 176, 181/ пишут о «многогранных» гирьках, А.Л. Монгайт – о «гирьках в форме граненых кристаллов» /7: с. 65/; столь расплывчатые атрибуции не позволяют с уверенностью отнести все эти разновесы к четырнадцатигранникам.

Т.М. Берга многоократно /2: с. 71, № 79; с. 73, № 37; с. 75, № 54, 55, 62; с. 76, № 65; с. 77, № 82; с. 78, № 89, 92; с. № 105; с. 83, № 144, 147; с. 84, № 156, 2, 3; с. 85, № 4, 5, 6; с. 85–86, № 7; с. 87, № 7а, 8; с. 88, № 11/ упоминает об открытых в Латвии весовых гирьках, однако все они атрибутируются общим, обезличивающим термином – «разновес», исключающим возможность классификации их по конкретным разновидностям.

О.В. Навицкайте-Кунцене зарегистрировала 92 гирьки, найденные в Литве. Среди них нет ни одной 14-гранной: все – сферические («двухконусной или бочковидной формы») /8: с. 158–159/.

Наибольшее число зарегистрированных к настоящему времени 14-гранных гирек приходится на шведский регион Скандинавии (сведения разноречивы – 91 экз. /3: с. 122–123/ или 104 экз. /9: с. 121/).

В.Л. Янин сообщает о «многогранных» гирьках из железа, пластированного медью /20: с. 173/.

О.И. Давидан подвергает сомнению истинность этого утверждения, убедительно аргументируя свое мнение обстоятельствами – отсутствием «данных анализов и подробного описания» и тем, что все достоверно известные гирьки-многогранники изготовлены из медных сплавов (бронзы, латуни; исключение – 1 свинцовый экземпляр) /3: с. 121–123/.

Гирьки-четырнадцатигранники декорированы пуансонным орнаментом в виде точек на прямоугольных и (не всегда) треугольных гранях. Номиналом их весомости (в буквальном смысле этого слова) является, несомненно, количество (от 1 до 6) оттисков пуансона на одной прямоугольной грани.

Сведения о внешних (декоративные элементы) и метрологических (масса, размер [расстояние между прямоугольными гранями]), содержащиеся в публикациях российских авторов, неравнозначны:

О.И. Давидан, 8 экз: 1 точка на прямоугольной грани (2 экз. – масса 0,94 г, размер 0,5 см; 1,31 г, 0,6 см), 4 точки (1 экз. – 2,73 г, 0,8 см), 6 точек (4 экз. – 3,48 г, 0,8 см; 3,50 г, 0,8 см; 3,56 г, 0,8 см; 3,95 г, 0,9 см), количество точек ? (1 экз. – масса 2,1,0 см) /3: с. 120, 125/. См. рис. I.

В.Л. Янин, 4 экз., – количество точек ?, 1,90 г, 2,68 г, 3,20 г, 3,82 г, размер ? /20: с. 176/.

Н.Г. Недошивина, 5 экз. – количество точек ?, 2,53 г, 2,78 г, 2,84 г, 3,29 г, 3,74 г, размеры ? /10: с. 72/.

Е.Н. Носов, 1 экз. – 6 точек, масса ?, 0,8 см /12: с. 92–93/.

Самые ранние гирьки-четырнадцатигранники, датировка которых не вызывает сомнений, найдены при археологических исследованиях поселения Бирки (о. Бьёрке, Швеция) в слое 2 половины IX в. /3: с. 122–123/. На Руси они появляются, вероятнее всего, на рубеже IX и X вв., но относительно широкое бытование получают во 2 половине X в. /3: с. 123; 12: с. 92; 20: с. 174–175/.

А.Л. Монгайт, пытаясь ответить на вопрос о происхождении весовых гирек, полагал, что они связаны с древнерусской торговлей с Востоком, но «были ли они привезены с Востока или по восточным образцам изготавливались на месте [на Руси. – И.К.], для большинства гирек решить нельзя. Часть их, безусловно, изготовлена на месте» /7: с. 65/.

В.Л. Янин считает, что гирьки – древнерусского происхождения /20: с. 181/.

О.И. Давидан, исходя из того, что гирьки как 14-гранной, так и сферической форм обильны в скандинавских кладах, а на территории Древней Руси встречаются в дружинных погребениях «вместе с предметами вооружения... и скандинавскими (или заимствованными у скандинавов) вещами...», а также в торгово-ремесленных центрах..., жили торговцы и воины, среди которых были и скандинавы», приходит к выводу, что «в появлении гирек определенную роль сыграли скандинавы, принимавшие активное участие в торговле с Востоком» /3: с. 123/.

Мнения о скандинавском происхождении гирек придерживаются и А.В. Назаренко (9: с. 120–121)...

В Витебской области открыты два монетно-вещевых клада IX в., очень сходные по составу и близкие по возрасту:

- Дер. Добрино Лиозненского р-на, 1962. 527 целых и фрагментированных дирхамов Арабского Халифата и 1 серебряная шейная гривна; дата сокрытия – 841/842 гг. Хр.: Витебский областной историко-краеведческий музей.
- Дер. Поречье Плисского р-на, 1960. Известны 45 целых и фрагментированных дирхамов, 2 серебряные гривны; дата сокрытия – 853/854 гг. Хр.: Нумизматический кабинет Белгосуниверситета.

Гривны обоих депозитов однотипны, окончания их прутьев завершаются головками в виде «кубиков», аналогичных четырнадцатигранникам.

В.Н. Рябцевич, исследовавший эти клады, отмечает, что «большинство изделий этого рода локализируется в Скандинавии» (Швеция, острова Готланд и Эланд), зафиксированы они также в Финляндии, Прибалтике, Приладожье, Прионежье, Смоленской области (Гнездово), Костроме, Пермской области, Прикамье /14: с. 121, 123–128/.

Таким образом, ареал распространения ювелирных изделий, декорированных кубиками со срезанными углами, практически совпадает с хронологией и топографией находок 14-гранных весовых гирек, подтверждая скандинавское вероятнее всего – шведское) происхождение последних...

В шведской историографии проблема раннесредневековых разновесов остается дискуссионной.

О. Кульберг считает, что многогранные и сферические гирьки относятся к разным – шестиричной и десятиричной – метрологическим системам, первая из которых является «более древней» /см. 3: с. 123/.

Х. Штойер полагает, что шкала 14-гранных гирек двенадцатиричная, а в основе ее лежит масса золотого динара Арабского Халифата (порядка 4,25 г) /см. 9: с. 121/...

Денежное хозяйство Древней Руси было по сути своей монометаллическим.

В IX–X вв. его основу составляли серебряные дирхамы Арабского Халифата; типологически единообразные, однако, имели массы, колеблющиеся в пределах от 2,6 г до 3,4 г. Однономинальность этого денежного фонда

затрудняла функционирование рыночных сделок купли-продажи, поэтому население стало создавать более «гибкие» денежные единицы, «разменивавшие» дирхам путём разрезывания его на половинные и более мелкие фрагменты. Эти обрезки появляются уже в 1 трети IX в., но максимальное их количество приходится на 2 половину X в.

На рубеже X–XI вв. наступил период серебряного западноевропейского денария, но значительная масса дирхамов, «перекочевав» из X в XI в., удерживалась в обращении (например, на западных землях Древней Руси они составляли до 30% общего количества кладовых монет /15: с. 120/).

В виде, как правило, незначительных примесей в кладах или среди единичных находок IX–X вв. встречаются серебряные драхмы сасанидского Ирана (в 1 трети IX в.), милиарисии Византии (с 2 пол. X в.) и сребреники Руси (с последнего десятилетия X в.).

Казалось бы, неизбежными и достаточно многочисленными спутниками серебра должны были быть золотые арабские динары и византийские номисмы.

Действительность, однако, оказывается иной...:

**IX в.** Монетное золото, скрытое в этот период, не зарегистрировано. Правда, В.В. Кропоткин отнес к нему две номисмы – Ирины (797–802) – из разошедшегося по рукам Тернопольского клада (1926) и Феофила (829–842) – из кургана в Гнёздове (1950) /5: карта 6, № 106, 262/. По аналогии с другими депозитами, содержащими византийские золотые монеты, тернопольскую находку правомерно датировать более поздним (не ранее 2 пол. X в.) временем; гнёздовскую – временем функционирования могильника (Х– нач. XI вв.).

**X в.** 10 находок – не менее 14 монет: 12 номисм, 2 златника Владимира Святославича (последнее десятилетие века) /4: с. 86, № 20. 5: с. 25, № 52; с. 28, № 105, 106; с. 32, № 162, 166; с. 33, № 187; с. 37, № 262, 270; с. 38, № 289. 16: с. 171, № 35, 38/.

**Рубеж X–XI вв.** 5 находок – не менее 8 монет (все – номисмы) /5: с. 24, № 44; с. 31, № 150; с. 32, № 167; с. 35, № 245, 246/.

**XI в.** 6 находок – 82 монеты: 75 номисм, 6 златников Владимира Святославича, 1 динар (эмиссионная дата – 1033) /4: с. 90, № 30; с. 93, № 38. 5: с. 31, № 158; с. 32, № 176; с. 37, № 267, 279; с. 38, № 298. 16: с. 169, № 15/.

Время появления и динамика распространения золотых ювелирных изделий (кольцо, перстней, браслетов и проч.) на Руси практически совпадает с хронологией бытования золотых монет:

**IX в.** Находки отсутствуют.

**X в.** 4 находки – 15 предметов /4: с. 83, № 12, 13. 19/.

**XI в.** 6 находок – порядка 20 предметов /4: с. 90–93, 96, № 29, 30, 35, 38, 46/.

Несоизмеримо большее количество открытых ювелирных изделий из серебра:

**IX–X вв.** 11 находок – не менее 80 предметов /4: с. 79–82, № 1–11. 14: с. 121, 124–128/.

**2 пол. X – рубеж X–XI вв.** 15 находок – не менее 306 предметов /4: с. 84–90, № 14–21, 23–28/.

**XI– нач. XII вв.** 34 находки – не менее 559 предметов /4: с. 90–105, № 29, 31–61, 63–64/.

Итак, монетное золото достоверно фиксируется на территории Древней Руси лишь с X в., вещевое – с IX в. В обоих случаях оно составляет незначительный процент по отношению к серебру: 104 золотым монетам «противостоят» несколько сот тысяч серебряных, 35 золотым изделиям – порядка тысячи серебряных.

Следует оговориться, что эти цифры довольно далеки от исчерпывающей полноты. Тем не менее, они позволяют с уверенностью говорить о ничтожной роли золота в денежном обращении и весьма скромном его удельном весе в ювелирном деле.

Топография как монетного, так и вещевого золота характеризуется концентрацией абсолютного большинства находок на южных землях Руси /5: Карты 2, 6–8. 4: Карты 1–3/...

В.Л. Янин первым обратился к выяснению конкретноутилитарных функций гирек-разновесов в денежном хозяйстве Древней Руси.

Он делит массы сферических гирек на суммарное число имеющихся на них точек («глазков»): экземпляры весом в 4,0–4,1 г и 4,97–5,09 г материально выражают, по его мнению, удвоенные «куны и ногаты Русской Правды» /20: с. 178/.

Убедившись, что деление масс 14-гранных гирек по такому же методу, как со сферическими гирьками, «не дает результата», В.Л. Янин высказывает предположение, что их весовой номинал выражен количеством «глазков» лишь на одной из граней. «Таким образом, – пишет он, – единицей одной из гнёздовских гирек оказался вес 2,68 г, который лишь на 0,05 г отличался от теоретического веса старой общерусской куны (2,73 г).»

Особое внимание удалено открытой в Новгороде (1938) гирке – четырнадцатиграннику, «которая имеет по 4 глазка на четырех сторонах и по 3 [в приводимой здесь же таблице – 2. – И.К.] глазка на двух сторонах». Этот феномен, не имеющий аналогов среди известных ныне гирек, «объясняется тем, что на ней показана кратность её веса к единицам старой и новой систем [Древней Руси – И.К.]. Результаты деления массы этой гирьки (3,82 г) на 4 и на 3 практически соответствуют, отмечает В.Л. Янин, «новой» (северной) и «старой» (южной) резанам.

«Таким образом, – резюмирует автор, – русские весовые гирьки подтверждают те конкретные выводы о весовом значении денежных знаков домонгольской Руси, которые были получены на основе как теоретических расчетов, так и массового взвешивания монет [дирхамов. – И.К.] /20: с. 181/.

Атрибуция В.Л. Яниным весовых гирек как «русских» (иными словами, выдержанных в древнерусских весовых нормах) предопределила неизбежность искусственных логических построений и, в конечном итоге, малоубедительность выводов об их конкретной роли в механизмах функционирования денежно-весовой системы Древней Руси.

О.И. Давидан пишет: «При сопоставлении размеров, веса и нанесенных знаков на гирьках всех форм нам не удалось выявить определенной закономерности и определить весовые единицы...» /3: с. 120/.

И.Г. Спасский связывал весовые гирьки непосредственно с бытением на Руси арабского чеканного серебра: «Пользуясь ими, негнаненно взвешивали монеты, но как и для чего? Ведь именно монета из драгоценного металла

вообще немыслима без строгого учета и *проверки* её веса – особенно в тех случаях, когда в обращении находятся сходные по внешнему виду, но разновесные монеты... Средневековая монета никогда не знала юстировки [выверки массы каждого экземпляра перед выпуском в обращение. – И.К.] и чеканилась... в среднем в расчете на выход определенного количества монет из определенного веса серебра; поэтому и проверять вес такой монеты можно только по навеске, т.е. по средней пробе, взятой из массы монет. Здесь подход такой же, как, скажем, при определении сортности зерна по навеске, в которой подсчитывают количество зёрен... Таким образом, присутствие весов и гирек в древних кладах по существу лишь служит подтверждением того, что дирхемы для Древней Руси были *монетами* в основном смысле этого слова» /17: с. 45/.

Потребность в разновесах, несомненно, росла по мере интенсификации практики фрагментации дирхамов, обрезки которых гораздо больше, чем целые экземпляры, различались по массам. Именно поэтому большинство гирек, зарегистрированных в пределах Древней Руси, датируется 2 пол. X в. – временем, когда обращение резаных дирхамов достигло апогея.

А.В. Назаренко, исходя из того, что 14-гранные, более, чем сферические, мелкие весовые эталоны, пишет: «...похоже, мы имеем дело с двумя взаимно дополняющими друг друга шкалами – шкалой бочковидных [сферических. – И.К.] гирек, основанной на единице около 4 или 8 г (скандинавском эртуге или его половине – удвоенной древнерусской куне), и другой, дающей, очевидно, какие-то подразделения этой единицы» /9: с. 120–121/.

Выдвигается гипотеза «происхождения древнерусской денежно-весовой системы, из специфического взаимодействия золотой, серебряной и меховой валют в Восточной Европе IX в.»:

- Первоначальная [южная. – И.К.] гривна (ок. 68 г) выражала в серебре стоимость «стандартного арабского золотого [динара – И.К.]» /9: с. 121/, в то время как «при господствовавшей в Европе относительной стоимости золота к серебру 12:1 стоимость базовой единицы бочковидных гирек – эртуга серебра весом около 8 г – составляла в золоте около 8:12=0,67 г».
- Сферические гирьки, выстраивающиеся в шкалу с шагом кратности ок. 8 г, предназначались для взвешивания серебра в то время как 14-гранные, с шагом 0,67 г – для золота.
- Схема перевода серебряной суммы в эквивалентную ей золотую выглядела следующим образом: суммарная кратность сферических гирек, использованных для взвешивания серебра, пересчитывалась в кратность гирек 14-гранных, после чего последними отвшивалась соответствующая масса золота /9: с. 122/.

Обосновано мнение автора о взаимосвязи шкал сферических и 14-гранных гирек.

Серьёзные возражения вызывает утверждение о бытования в Восточной Европе IX в. «золотой валюты»: нумизматические данные однозначно свидетельствуют о её отсутствии.

Неубедительным представляется высказывание о том, что ранняя (южная) гривна являлась стоимостным серебряным эквивалентом динару, неведомому древнерусскому денежному обращению (напомню: известна находка единственного экземпляра этого номинала, эмитированного к тому же в XI в.).

Сомнительно, что весовой эртуг раннесредневековой Швеции сколько-нибудь широко использовался в рыночной практике на Руси.

Неправомерным выглядит рассмотрение «связки» динар–эртуг как составной части древнерусской метрологии.

Оригинальное исследование А.В. Назаренко не решает, к сожалению, основных загадок практического использования гирек–разновесов на Руси, но, несомненно, может оказаться полезным при изучении истории скандинавского денежного обращения IX–XI вв., знавшего динар /см., например, 6: с. 83, № 190; с. 96, № 95; с. 97, № 106/ и, естественно, эртуг.

Основные выводы могут быть сведены к следующему:

- Родина весовых гирек – Скандинавия (вероятнее всего, островная [Готланд, Бьёрке, Эланд] и юго–восточная материковая часть Швеции).
- Как сферические, так и многогранные гирьки – материальное олицетворение раннесредневековой скандинавской метрологии, чуждой метрологии древнерусской.
- Со 2 пол. X в. они получили относительно широкое распространение в Древней Руси, где, как стандартные разновесы, стали использоваться для проверки веса преимущественно арабского монетного серебра – целых и фрагментированных дирхамов.
- Вполне вероятное в Скандинавии разделение по «специализации» сферических (для взвешивания серебра) многоугранных (для золота) гирек на Руси попросту теряло смысл: во-первых, золото было весьма редким явлением как в денежном её обращении, так и в ювелирном деле; во-вторых, находки 14-гранных гирек зарегистрированы лишь в северной её части, в то время как основная масса монетного и вещевого золота открыта на её южных землях.
- Гирьки использовались для взвешивания не только монет, но и, несомненно, ювелирных изделий и лома благородных металлов.

В начале июля 1999 г. археологической экспедицией Белгосуниверситета, руководимой А.А. Егорейченко, при исследовании городища железного века у дер. Зазоны под Браславом во 2 пласте (10–20 см) 16 квадрата раскопа найдена 14-гранные гирька превосходной сохранности. См. рис. II.

Городище прекратило свое существование в VII–VIII вв., поэтому находка эта не связана с его культурным слоем.

Она изготовлена из медного сплава (по–видимому, бронзы); расстояния между тремя парами её квадратных граней – 0,85, 0,86, 0,87 см, между тремя парами треугольных граней – 0,96, 0,96, 0,98, 1,00 см; масса – 4,25 г.

Границы декорированы отисками трёх пулансонов:

- 1 Углубление правильной круглой формы (диам. 1,09 мм) с рельефной точкой в центре (диам. 0,36 мм),
- 2 Такой же, как первый, но диаметр углубления – 1,27 мм, точка – 0,42 мм,

3. "Цепочка" (4,7 мм), состоящая из десяти последовательно расположенных рельефных прямоугольников почти правильной формы (размеры от 0,36 x 0,45 до 0,47 x 0,47 мм).

Последовательность процесса изготовления этой гирьки представляется следующей: отливка кубика – срезание его острых углов – +–шлифовка граней – декорирование.

Зазонская находка примечательна в двух отношениях:

- её масса существенно превосходит самую тяжеловесную (3,95 г) из 14-гранных гирек, открытых до 1999 г. на территории Древней Руси;
- она – первый случай открытия разновеса этого вида на Беларуси.



Рис. I. Гирьки из Старой Ладоги (1: с. 120; нат.вел.)



Рис. II. Гирька из Зазон (увелич. в 2,75)

#### Литература:

1. Авдусин Д.А. Раскопки в Гнёздове // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. М., 1951. Вып. XXXVIII.
2. Берга Т.М. Монеты в археологических памятниках Латвии IX–XIVвв. Рига, 1988.
3. Давидан О.И. Весовые гирьки старой Ладоги // Археологический сборник. Л., 1987. Вып. 28.
4. Корзухина Г.Ф. Русские клады IX–XIII вв. М.–Л., 1954.
5. Кропоткин В.В. Клады византийских монет на территории СССР // Археология СССР. Свод археологических источников. М., 1962. Вып. Е 4–4.
6. Марков А. Топография кладов восточных монет (сасанидских и хуфических). Спб., 1910.
7. Монгайт А.Л. Рязанские гирьки // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. М., 1947. Вып. XIV.
8. Навицкайте–Кунцене О.В. К вопросу о древнейшей (Х–XIIIвв.) весовой системе мер в Литве // Труды АН Литовской ССР. Вильнюс, 1966. № 2 (21).
9. Назаренко А.В. К вопросу о весовой шкале 14-гранных денежно-весовых гирек IX–XI вв. / Восьмая Всероссийская нумизматическая конференция. М., 2000.
10. Недошивина Н.Г. Торговый инвентарь / Ярославское Поволжье X–XIвв. По материалам Тимеревского, Михайловского и Петровского могильников. М., 1963.
11. Носов Е.Н. Раскопки поселений близ Новгорода // Археологические открытия 1980 года. М., 1981.
12. Носов Е.Н. Новгородское (Горкиово) городище. М., 1990.
13. Равдина Т.В. Погребения X–XI вв. с monetami на территории Древней Руси. Каталог. М., 1988.
14. Рабцевич В.Н. Два монетно-весовые клада IX в. из Витебской области // Нумизматика и эпиграфика. Т. V. М., 1965.
15. Рабцевич В.Н. Нумизматика Беларуси. Минск, 1995.
16. Сотникова М.П. Древнейшие русские монеты X–XI веков. М., 1995.
17. Спасский И.Г. Русская монетная система. Изд. 4. Л., 1970.
18. Шмыт Е.А. Археологические памятники второй половины 1–го тысячелетия н.э. на территории Смоленской области // Материалы по изучению Смоленской области. Смоленск, 1963. Вып. V.
19. Штыхаў Г. З часоў Рагнеды // Беларусь, 1985. № 2.
20. Янин В. А. Денежно-весовые системы русского средневековья. Домонгольский период. М., 1956.

Вольга Лабачэуская. Минск

## Аб працы Мар'яна Пецюкевіча "Архаічныя (прымітыўныя) рысы ў народнай культуры стараабраднікаў Браслаўскага павета".

Этнограф Мар'ян Пецюкевіч нарадзіўся ў 1904 годзе ў вёсцы Цяцеркі Браслаўскага раёна<sup>1</sup>. У перыяд навучання на аддзяленні этнографіі і этнаграфіі гуманітарнага факультета Віленскага юніверсітета ён зацікавіўся культурай стараабраднікаў і ў 1938 годзе абараніў дыплом магістра філософіі ў галіне этнографіі і этнаграфіі на тэму: "Архаічныя (прымітыўныя) рысы ў народнай культуры стараабраднікаў Браслаўскага павета".

Машынапіс іэтай працы, а таксама некаторыя іншыя матэрыялы па стараабрадніках: палявыя запісы, выпискі з розных друкаваных кніг, фрагменты перапіскі, некалькі фотаздымкаў, зробленых у 1930-я гады, М.Пецюкевіч

захоўваў у сваёй роднай вёсцы Цяцеркі пад час вайны і ў перыяд 1949—1956 гадоў, калі ён знаходзіўся ў ссылцы ў Краснаярскім краі і на пасяленні ў Варкуце. У 1957 годзе М.Пецюковіч па запрашэнню дырэктара Этнаграфічнага музея ў Торуні Марыі Знамероўскай-Пруферовай (былога асістэнта кафедры этнографіі і этнологіі, захавацеля Этнаграфічнага музея Віленскага ўніверсітэта) пераехаў на сталае месца жыхарства ў Торунь (Польшча). Пасля смерці этнографа ў 1983 годзе яго архіў, у тым ліку і названыя дакументы па браслаўскіх стараабрадніках, захоўваюцца ў архіве Этнаграфічнага музея ў Торуні<sup>2</sup>.

Цікаласць М.Пецюковіча да культуры стараабраднікаў не была выпадковай. Вёска Цяцеркі, дзе ён нарадзіўся ў сялянскай сям'і і пражыў 18 гадоў да паступлення ў Віленскую беларускую гімназію, мела змешанае па этніканфесійному складу насельніцтва. Сярод беларусаў жылі тут рускія стараабраднікі — “маскалі”, як іх называлі мясцовыя жыхары. З 84 сялянскіх гаспадарстваў 68 належалі каталікам, 8 — праваслаўным і 6 — стараабраднікам.

Найбольш ранні дакумент у архіве М.Пецюковіча, які сведчыць пра цікаласць будучага этнографа да стараабрадніцкай культуры, датаваны 1925 годам. Пад час вакантый у роднай вёсцы навучэнцу Беларускай гімназіі ў Вільні запісаў падслуханую ім размову свайго бацькі Язэпа Пецюковіча і “маскоўкі” Марыі Мядзведзевай, што і пазначыў напрыканцы запісу. Тэкст мае загаловак “Табак — бясоўская зелье”<sup>3</sup>. Прывяду поўнасцю гэты запіс на мове арыгінала:

“Восіпка, вот у нашай лярыгіи написана, што табак ета бясоўская зелье. А как узнали? А было так. Убили беса и похоронили яво. Много лет прошло, а на могилы не выросло никакая травинка, ни пасялася никакое дзрева, никакой цветок не вырос. А вот, как венгр занес зёрнышко табаки, то ён так разросся на могилы у большой куст и зацвёл. Вот, сам ты, Восіпка, скажи, ты чалавек умный, разы ета не бясоўская зелье?”

Ета так напісана у наших книгах.”

Пад час навучання ў Віленскім ўніверсітэце М.Пецюковіч, працујучы ў этнаграфічным семінары Этнаграфічнага музея пад кіраўніцтва вядома этнолага, прафесара Цэзары Эрэнкрайц, пачаў збіраць звесткі пра духоўную культуру стараабраднікаў у Браслаўскім павеце<sup>4</sup>. Маладога этнографа падчас падрыхтоўкі ім дыпломнай работы, кансультаваў прафесар Казімір Машынскі, які ў 1935 годзе ўстаў на чале кафедры этнографіі і этнологіі Віленскага ўніверсітэта. На падставе фундаментальнай працы К.Машынскага “Народная культура славян”, якая ўбачыла свет у тых гады, М.Пецюковіч склаў аптыальник для збору звестак па матэрыйальной культуры стараабраднікаў.

Калі М.Пецюковіч пісаў сваю працу пра стараабраднікаў, навуковай літаратуры па гэтай тэмэ, за выключэннем некалькіх кароткіх артыкулаў, у Польшчы не мелася. Ва ўступе даследчык падкресліў, што стараабраднікі вельмі цікавы аўтект для даследавання навукоўцаў розных дысциплін: філолагіяў (іх мова на працягу двух стагоддзяў была ізалявана ад упływu рускай літаратурнай мовы і зазнала ўплыў беларускай і літоўскай мовы), гісторыкаў (расійскія гісторыкі ў асноўным ставіліся да гісторыі стараабраднікаў тэндыцыйна з пункту гледжання афіцыйнай царквы), антраполагаў (на працягу двух стагоддзяў захавалі яны свой фізічны тып, бо не змешваліся з іншымі народамі). Але асаблівую цікаласць, як падкрэсліў малады даследчык, стараабраднікі ўяўляюць для этнографаў. Іх матэрыйальная, духоўная, грамадская культура, своеасаблівасць якой адрознівае ў вочы, падтрабуюць уважлівага вывучэння.

Ва ўводзінах да сваёй дыпломнай работы ён адзначыў: “У збірannі гэтых матэрыялаў мне вельмі дапамагала тое, што з дзяяціцтва я жыў сярод стараабраднікаў, у вінку чаго быў добра знаёмы з іх паўсядзённым жыццём, гаспадарчымі заняткамі і т.п... Для этнографа гэтая група вельмі цікавая, бо побыт, культура стараабраднікаў на чужыне, іх сумеснае жыццё з аўтахтонамі, культурныя ўзаемаўплывы — ўсё гэта патрабуе вывучэння... Мяне падштурхнуў да напісання дыпломнай работы па стараабраднікам менавіта той контраст, які я назіраў паміж беларусамі і стараабраднікамі, тая розніца ў культуры, менавіта ў культуры духоўнай і грамадской, і ў пэўнай ступені іх чужасць, якая так кідаецца ў вочы.”<sup>5</sup>

Матэрыйлы для дыпломнай працы М.Пецюковіч збіраў на абшары Браслаўшчыны, якая была густа заселена стараабраднікамі<sup>6</sup>. На працягу аднаго лета ён даследаваў некалькі вёсак, якія мелі выключна стараабрадніцкае насельніцтва, а таксама шэраг змешаных стараабрадніцка-беларускіх вёсак. Тыя стараабраднікі, з якімі даводзілася размаўляць М.Пецюковічу, былі людьмі пераважна сталага ўзросту, народжаныя ў сярэдзіне XIX стагоддзя. Іх памяць захоўвала не толькі тое, што яны бачылі ў жыцці на ўласных вочы, яна сігала ў глыбіню першай паловы XIX і нават у XVIII стагоддзе і зберагла распавяды аб гісторыі, звычаях, жыцці на беларускіх землях іх бацькоў і дзядоў<sup>7</sup>.

У цалкам стаараабрадніцкай вёсцы Варонка (Шаркаўшчынскі р-н) ён атрымаў асноўную інфармацыю ад Варфаламея Максімава 70-ці гадоў. У вёсцы Астаноўка (Шаркаўшчынскі р-н) яго суразмоўцай была Кацярына Андрэева 80-ці гадоў — мясцовая лекарка, што шмат дапамагала сваім суседзям у розных іх патрэбах. Яна мела добрую памяць, а калі не магла адказаць на пытанні, то адрозу папярэджвала свайго дапытлівага суразмоўцу: “Я, панок, не знаю и вратъ не могу, не могу с грехом ідти на тот свет, а дні мои уже сочтены”.

У вёску Ніўнікі (Міёрскі р-н) этнограф прыязджаў у святочны дні і збіраў вакол сябе для размовы стараабраднікаў старайшага ўзросту і такім чынам атрымаваў цікавую для сябе інфармацыю. У родных Цяцерках добрым расказчыкам быў Ксенафонт Мядзведзеў 85-ці гадоў. У стараабрадніцка-яўрэйскай вёсцы Дзедушкі асноўную інфармацыю ён запісаў ад Савелія Пушкарёва 87-ці гадоў, які меў вельмі добрую памяць, быў прыстойным чалавекам, якога вельмі паважалі ў асяроддзі стараабраднікаў. Цікава заўвага этнографа, што сваіх суседзей — беларусаў, літвінаў, палякаў, стараабраднікі называлі “палякамі”, не зважаючы на іх веравызнанне, праваслаўныя яны ці католікі.

Акрамя названых, М.Пецюковіч аўтакаў вёскі Белабокі, Кузьмоўшчына, Мацешы, Іказнь (Браслаўскі р-н), Зачарэўе (Міёрскі р-н) і інш. Трэба адзначыць, што не заўсёды даследчык знаходзіў паразуменне, нярэдка яго сустракалі падазроні і прыходзілася пераконваць сваіх інфарматараў у тым, што ён не мае дурных намераў.

**Вольга Лабачэўская. Нарадзілася ў 1951 г. у г. Цюмень. Вядучы навуковы супрацоўнік аддзела народнай творчасці Інстытута праблем культуры, кандыдат мастацтвазнаўства. Займаецца даследваннем народнай культуры Беларусі, у т.л. і культуры стараабрадцаў на Браслаўшчыне. Аўтар манаграфіі «Зберагаючы самабытнасць: З гісторыі народнага мастацтва і промыслаў Беларусі». Удзельніца «Браслаўскіх чытанняў» 1997 г.**

Як піша М.Пецюковіч у дыпломнай працы, толькі на першы погляд падавалася, што культура стараабраднікаў і аўтахтонага насельніцтва — браслаўскіх і дзісенскіх беларусаў, не вельмі розніца паміж сабой. У змешаных вёсках, негледзячы на сталы і блізкі контакт з аўтахтонамі, стараабраднікі не асіміліруюцца ні ў мове, ні ў рэлігіі. Рэдка можна сустрэць стараабрадніка, які ведае мову мясцовага насельніцтва. Хутчэй мясцовая насельніцтва, жадаючы мець контакт со стараабраднікамі, размаўляе на іх мове. Пераход стараабраднікаў у каталіцызм і праваслаўе здаряеца як выключэнне. У змешаных шлюбах сям'я амаль заўсёды застаецца стараабрадніцкага веравызнання<sup>8</sup>.

Мэтай працы маладога этнографа было высвятленне найбольыш прымітыўных рысаў у матэрыяльнай культуры стараабраднікаў і адрозненняў яе ад культуры беларусаў.

Дыпломнай працы агульным аб'ёмам 68 машынапісных старонкі, акрамя ўступа (с.І-ІV) складаецца з гісторычнага агляда (с.1-10) і некалькіх раздзелаў: збіральніцтва, (с.11-15), лоўля і звяроў (с.11-19), рыбалоўства (с.20-23), прыгатаванне ежы (с.24-28), раслінаводства (с.29-34), апрацоўка дрэва і кары (с.36-37), плаценне і апрацоўка валакна і ткацтва (с.38-40), фарбаванне (с.41), апрацоўка каменя і гліны (с.42), апрацоўка косці, рога і скуры (с.43-44), прыгатаванне смалы і клея (с.45), бронь (с.46), захаванне ежы і сыравіны (с.47-48), гігена (с.49-52), адзенне (с.53-54), мэблі (с.55-57), транспарт і камунікацыі (с.58—59). У канцы змешчаны агульныя высновы (с.60-63) і спіс выкарыстанай літаратуры (с.64).

Да дыпломнай працы былі дададзены карта расселення стараабраднікаў на тэрыторыі Польшчы з абавязачненем працэнтаў, якія складаюць адносна аўтахтонага насельніцтва і карта даследаваных вёсак Браслаўшчыны. У табліцах былі змешчаныя малюнкі прадметаў матэрыяльнай культуры, якія былі выкананы аўтарам, а часткова скапіраваны з прац К.Машынскага і Д.Зяленіна<sup>9</sup>.

У выніку праведзенага даследавання культуры стараабраднікаў М.Пецюковіч прыйшоў да нечаканай высновы: у традыцыйнай культуры двух народаў, што жылі па-суседску, амаль няма адрозненняў, а тая розніца, якая маецца, з этнаграфічнага пункта гледжання неістотная. Назвы прадметаў, якімі карыстаюцца стараабраднікі, пераважна беларускія ці агульнаславянскія. М.Пецюковіч тлумачыць гэты факт тым, што перасяленцы на беларускую зямлю вымушаны былі змяніць форму сваёй традыцыйнай матэрыяльнай культуры. Кінуўшы сваі паселішчы на радзіме — ў Расіі, стараабраднікі прыйшлі на беларускія землі як вандроўнікі, без неабходнага інвентару. Селячыся побач з беларусамі, яны пераймалі ад іх сельскагаспадарчыя прылады працы, мясцовыя спосабы вырошчывання злакавых раслін, ільну і інш. І толькі ў духоўнай культуры стараабраднікі контрасна адрозніваюцца ад беларусаў, яны вылучаюцца сваёй мовай, сямейнымі абрарамі, народнай літаратурай, мастацтвам, усёй арганізацыйнай сямейнага і грамадскага жыцця.

На думку маладога этнографа, стараабраднікі на працягу стагодзін вымушаны былі змяніць сваю матэрыяльную культуру. З тыповых земляробаў яны ператварыліся ў рыбакоў, збіральнікаў, рамеснікаў, гандляроў і т.п. Значная іх колькасць займалася крадзяжом, пераважна коней. М.Пецюковіч падкрэслівае асаблівую схільнасць стараабраднікаў да лоўлі звяроў і ішчакаў і рыбалоўства як спосабаў здабывання ежы. Невыпадкова яны сяліліся на Беларусі пераважна ў лясах і над азёрамі. Рыбацкія схільнасці былі прынесены стараабраднікамі з Паўночнай Расіі. Замілаванне да гэтага занятука перадавалася з пакалення ў пакаленне. Як адзначыў даследчык, значна менш схільнасці яны выказываюць да сельскай гаспадаркі і па магчымасці ўнікаюць гэтага занятука. У беларусаў прымітыўным (архаічным) формам гаспадаркі — збіральніцтву, лоўлу рыбы і інш. заступila землеробства, гадоўля свойскай жывёлы. Беларусы, як адзначыў даследчык, з'яўляюцца значна лепшымі земляробамі чым стараабраднікі. Ад іх стараабраднікі перанялі прылады працы і мясцовыя пособы земляробства.

У галіне апрацоўкі дрэва стараабраднікі адрозніваюцца ад беларусаў тым, што часцей займаюцца вырабам рэчаў з дрэва — бандарных, колаў і г.д.— гэта іх спецыялізацыяй з'яўляецца выраб обадаў, дуг, палоззяў. Беларусы таксама займаюцца гэтымі рамёствамі, але ў адсоткавых адносінах іх менш у парадкункі са стараабраднікамі. Напярэдадні першай сусветнай вайны браслаўскія стараабраднікі масава адыходзілі на лясныя промыслы ў наваколле Рыгі і інш. мясцовасці, у 1920-е гады — ў Белавежскую пушчу, Аўгустоўскую лясы на вырубку лесу. Таксама яны сплаўлялі лес па рацэ Нёман і таму мясцовыя жыхары называлі іх “буrlакамі”.

М.Пецюковіч адзначыў, што стараабраднікі, у адрозненні ад беларусаў, з вялікай ахвотай займаюцца гандлем. Калі яны жывуць не ў мястэчку, а ў вёсцы, то вельмі часта побач з іншымі сваімі гаспадарчымі заняткамі гандлююць свіннямі, ішчакай, коньмі, зярном і т.п.

Сярод рамёстваў стараабраднікі яшчэ займаюцца вырабам жорнаў, кавальствам (у меншай ступені, чым іншымі рамёствамі), павецтвам. Як вандроўныя валёншчыкі, худзячыя яны ўзімку ад вёскі ад вёскі і робяць валёнкі.

Раней стараабраднікі займаліся набікай тканіны, спецыялістай у гэтым рамястве называлі “сінельнікамі”, таму, што яны фарбавалі тканіны пераважна ў сіні колер, якія мелі назуву — “сіняк”. Гэты промысел калісці быў вельмі развіты, але ў выніку ўздыму ў канцы XIX—пачатку XX стагодзін фабрычнай тэкстыльнай прамысловасці ён заняпаў.

Не ўласціва стараабраднікам Браслаўшчыны было ганчарнае рамяство: яны набывалі ганчарныя вырабы ў беларусаў. Але, згодна інфармацыі, якую атрымаў у размовах даследчык, раней — ў канцы XVIII — напачатку XIX стст. — кожная жанчына для ўласных патрэб могла вырабіць спосабам ручной лепкі гліняны посуд, пры гэтым ганчарнае кола ніколі не ўжывала, а вырабы абпальвалі ў хлябовай печы.

Пра ткацкае рамяство М.Пецюковіч пісаў, што жанчыны-стараабрадніцы ткуць пераважна простыя тканіны з ільну, воўну выкарыстоўваючы для вырабу сукна. Кросны, якія яны ўжываюць пры гэтым, нічым не адрозніваюцца ад беларускіх, удасканаленых ў тэхнічных адносінах кросны, якія тады атрымалі распаўсюджанне на Віленшчыне, не трапілі пакуль у стараабрадніцкія вёскі.

Супяречлівия звесткі былі собраны даследчыкамі пра паясы, якія выраблялі на дошчачках стараабрадніцы. Адны з іх сцвярджаюць, што продкі ўмелі рабіць паясы, іншыя казаюць, што гэтаму яны ўжо навучуцца тут. Адна з маскоў паведала так: “Маскали давно не умели делать поясов, а каторые маскалы делали, то научыліся от поляков.” На жаль, не здолеў сабраць М.Пецюковіч падрабязней інфармацыі пра тканыя ў тэхніцы выбарнага ткацтва “забіральныя” ручнікі. Апісваючы тэхніку іх вырабу, ён адзначае: “Каб дакладней апісаць спосаб з'яўлення такіх палос (выбранага

малюнку — В.Л.), трэба прыглядцца да гэтага ў працэсе ткання. Аднак, я такой аказіі ня меў. Але на падставе маіх размоў са стараабрадніцамі, я прышоў да высновы, што ў гэтай тэхніцы нічога няма прымітывнага”.

У адзенні стараабраднікаў М.Пецюковіч таксама не знайшоў якіх-небудзь архаічных рыс. Ён адзначыў, што ў моладзі яна зусім сучасная, старыя людзі таксама носяць адзенне, якое паводле крою адносіцца да часу не пазней, чым да канца XIX — пачатку XX стагоддзяў. Уяўляе цікавасць заўвага даследчыка пра тое, што традыцыйнае адзенне вяліка-русаў — шубейкі, сарафаны, якія яшчэ можна адшукаць ні ў адным кубле ці скрыні, пасля першай сусветнай вайны зусім было выціскнута мясцовым сучасным адзеннем.

Раней стараабрадніцы апраналіся ў шырокія сарафаны з саматканай набіўной тканіны — “сіняка”, пасля вайны іх пачалі ўжо шыць з пакупнай тканіны. Жанчыны наслід таксама доўгія белыя рубахі — “станухі”, якія яшчэ ў той час ужывалі старыя кабеты. Паверх іх апраналі “оплечье” — распашное адзене падобнае да блузкі, якое не зашпілівалася спераду. Мужчыны наслід доўгія да кален саматканыя рубахі — “косавароткі”, што зашпільваюцца збоку на 1-2 гузікі, і падпярэзвалі тасёмкамі, а раней — шырокімі чырвонымі паясамі — “кушаками”. У такія рубахі яшчэ апраналіся дзяды. Рубахі — “станухі” наслід і дзеци, прычым з афарбованага ў хатніх умовах палатна, і былі яны таксама заўсёды падпярэзаны тасёмкамі. Цікава, што дарослыя рабілі заўвагу непадпярэзаному дзіцяці наступным чынам: “Что ты ходишь неподпоясанній как полк?”

М.Пецюковіч адзначыў, што на працы стараабраднікі апранаюцца больш чиста, чым беларусы. Асабліва імкнуща прыгожа ўбрацца ў святочны дні жанчыны і дзячыны, якія апранаюць спецыяльнае святочнае адзенне, якое маюць і на зімовую і на летнюю пару. Асабліва стараабрадніцы любяць ў адзенні чырвоны колер.

У выніку парадайнаўчага аналізу даследчык прыгожоў да высновы, што і ў іншых галінах матэрыяльнай культуры розніцы паміж браслаўскім і віцебскім беларусамі і вялікарускімі стараабраднікамі ніякай няма. Таумачачы гэтую з'яву, ён асцярожна выказвае дзве гіпотэзы: альбо стараабраднікі на працягу двух стагоддзяў у выніку блізкага гаспадарчага контакту з беларусамі перанялі асаблівасці мясцовай матэрыяльнай культуры, г.зн. асіміляваліся; альбо у сувязі з тым, што яны паходзяць з вялікарускай тэрыторыі, што суседнічае з Паўночнай Беларуссю, іх культура ўжо і напярэдадні перасялення была роднасна беларускай.

Дыпломная работа М.Пецюковіча засталася ў рукапісу, не была апублікавана з-за пачаўшайся неўзабаве другой сусветнай вайны. У паславаенны час гэтая тэма ў Польшчы не была ўжо актуальнай с навуковага пункту гледжання, у сувязі з тым, што тэрыторыя былога Браслаўскага павета адышла да СССР і ўваходзіла ў склад БССР. Магчыма з гэтай прычыны не была яна выкарыстана польскім даследчыкам стараабраднікам на польскіх землях Яўгеніушам Іванцам<sup>10</sup>. Праца М.Пецюковіча, прысвечаная традыцыйнай матэрыяльнай культуре стараабраднікаў, па сёння застаецца невядомай на Беларусі, нягледзячы на тое, што пра яе згадваеца ў біографічным артыкуле пра даследчыка ў энцыклапедыі “Этнаграфія Беларусі”. Па меркаванню аўтара, менавіта з гэтай працы павінна пачынацца гісторыяграфія навуковага вывучэння культуры рускіх стараабраднікаў на Беларусі. Пасля расійскіх дарэвалюцыйных гісторыкаў М.Пецюковіч першым сярод даследчыкаў зварнуўся да гэтай тэмі. Нягледзячы на тое, што шмат ў чым гэтая праца носіць вучнёўскія рысы, не хапае ёй шырокіх навуковых абагульненняў, абрания маладым даследчыкам тэмі, сабраны ім палявы матэрыял, яго ўласны назіранні па культуре стараабраднікаў Браслаўшчыны з'яўляюцца вельмі каштоўнымі і цікавымі, яны не страшлі сваёй навуковай актуальнасці.

Азнаёміца з працай М.Пецюковіча аб браслаўскіх стараабрадніках аўтару давялося, дзякуючы ласкавасці супрацоўнікаў Этнаграфічнага музея ў Торуні. Заўважыўшы маю цікавасць да матэрыялаў М.Пецюковіча па стараабрадніках, яны зрабілі для мяне ксеракопію дыпломнай працы свойго калегі, аб якім захоўваюць добрую памяць, і перадалі яе мне з наступнымі словамі: “Пан Мар’ян быў бы шчаслівы, што хтосьці зацікавіўся яго працай”.

Гэтую працу М.Пецюковіча — этнографа, беларуса на нараджэнню і культуры, лёс якого аларваў ад радзімы — Беларусі, аўтар у сваю чаргу перадае на захаванне ў Браслаўскі гісторыка-краязнаўчы музей, вяртае на яго родную зямлю — Браслаўшчыну, з надзеяй, што яна будзе карыстна даследчыкам, музейным супрацоўнікам у справе вывучэння гісторыі, культуры стараабраднікаў на Беларусі і мэтанакіраваному зборанню калекцый прадметаў іх побыту, мастацтва, рэлігійнага культа, якія абавязковы павінны быць адлюстраваны ў экспазіцыі музея ў Браславе.

### Крыніцы і літаратура:

<sup>1</sup> Біографічная даведка аб ім зменчана ў кнізе: Этнаграфія Беларусі. Энцыклапедыя. Мінск, 1989. С.397. Некралог, прысвечаны М.Пецюковічу надрукаваны ў часопісе: LUD (organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego). T.LXIX, Wrocław-Poznań, 1985. S. 417-418.

<sup>2</sup> Далей пры спасылкаў на архіў — МЕТ.

<sup>3</sup> МЕТ MP 20.

<sup>4</sup> Падрабязней пра Этнаграфічны музей Віленскага ўніверсітэта гл. публікацыю аўтара: Беларуская этнаграфічная калекцыя з Вільні // Спадчына, 1996, № 1. С.151-161; Зберагаючы самабытнасць: З гісторыі народнага мастацтва і промыслаў Беларусі. Мінск, 1998. С.313-322.

<sup>5</sup> МЕТ MP 22. S.

<sup>6</sup> Былы Браслаўскі павет уключаў тэрыторыю сучасных Браслаўскага, Шаркаўшчынскага, Міэрскага раёнаў Віцебскай вобл.

<sup>7</sup> Заўважу, што па сёння ў пералічаных вёсках жывуць унукі і праўнукі тых стараабраднікаў, з якімі ў 1930-е гады веў размовы М.Пецюковіч. З імі аўтару даводзілася сустракацца пад час экспедыцый па даследаванню культуры стараабраднікаў у 1981, 1991 і 1998 гадах. Апошняя экспедыція была праведзена пры дапамозе Браслаўскага музейнага аўяднання пры ўдзеле яго супрацоўніц Э.Зінкевіч і даследчыка гісторыі стараабрадніцтва на Беларусі А.Гарбацкага.

<sup>8</sup> МЕТ MP 22. S.

<sup>9</sup> Машынапіс дыпломнай працы ў архіве Этнаграфічнага музея ў Торуні гэтых дадаткаў не мае.

<sup>10</sup> Iwaniec E. Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX w. Warszawa, 1977.

## Из истории изучения природы Браславского Поозерья.

Браславское Поозерье с его разнообразной природой и богатой историей всегда привлекало внимание не только историков, но и натуралистов. Как история, так и природа этого края изучаются в течение многих десятилетий.

Первые сведения о природе этого своеобразного уголка Беларуси носят отрывочный характер. Некоторые из них мы находим на картах 16-18 веков, согласно которых территория района представляет равнину с лесами, озерами и болотами, из которых вытекают реки.

В начале 19 века появляются картографические материалы, которые касаются данного региона. В это время Депо карт создает так называемую столистовую карту России. Проводятся тригонометрическая и топографическая съемки Виленской губернии для проведения которой было выбрано и измерено Дрисвятское основание. Территория района была покрыта одноверстной съемкой. В этот период появляются планы окрестностей отдельных населенных пунктов - Браслава, Бельмонт, Иказни.

В 1845 году издается топографическая карта Виленской и Ковенской губерний, на которых отражена и современная территория района.

Первые сведения физико-географического характера о Браславском крае относятся ко второй половине 19 столетия. Это сведения о рельефе, озерах, реках, растительности, населении и населенных пунктах, которые были собраны офицерами генерального штаба Российской армии. Их мы находим в «Материалах для географии и статистики России», которые встречаются в работе А. Корева «Виленская губерния» и Д. Афанасьева «Ковенская губерния».

С конца 19 столетия все чаще появляются сведения о браславских землях в Виленских календарях, памятных книжках Виленской и Ковенской губерний. Публикуются работы А. Гуковского «Новоалександровский уезд», А. Сапунова и В. Друцкого-Любецкого «Материалы по истории и географии Дисненского и Вилейского уездов Виленской губернии». Эти работы содержат много географо-статистических данных о характере поверхности, о размещении рек и озер, их географических координатах, характере берегов, количестве островов, растительности и диких животных Браславщины.

В Видзовской гимназии под руководством Виленского университета проводятся метеорологические наблюдения, наблюдения за редкими явлениями природы.

С началом двадцатого столетия активизируется изучение Браславщины. В 1902 году инженер Оплоков и инженер-гидротехник Крокзем проводят гидрологические исследования реки Друйки и озер Дривяты, Цно, Войсо, Струсто, Снуды, Недрово, Потех с целью упорядочения водной системы Браславских озер и проведения мелиоративных работ в бассейне реки Друйки. В 1904 году В. Грацианов проводит ихтиологические исследования в данном регионе.

В 1909 году Павловский М.А. впервые исследует озеро Дрисвяты, а 14 октября 1914 года, согласно распоряжению Ковенской гидротехнической части, на берегу этого озера открывается первый водомерный пост, где велись наблюдения за осадками, толщиной снежного покрова и его плотностью, началом и концом ледостава на озере Дрисвяты. Записи наблюдений отсылались в обсерваторию Петрограда. Просуществовал этот пост недолго.

Во время первой мировой войны в районе озера Дрисвяты немецкие военные геологи изучали поверхность окрестностей этого озера.

В 30-40-х годах на территории района работали польские исследователи: С. Волосович, Е. Кондрацкий, Л. Савицкий, С. Мацук и другие. Ими изучались вопросы морфологии поверхности, озера, растительность.

Людомир Савицкий в 1926 году провел первую батиметрическую съемку озера Дрисвяты. В этом же году на этом озере был открыт гидрологический пост, в 1944 году гидрометеослужбой Беларусь работа этого поста была восстановлена.

Из научных работ довоенного периода надо отметить работы Ежи Кондрацкого и Сергея Мацука.

Ежи Кондрацкий исследовал рельеф и озера Браславщины. Результатом его работ явилась изданная в 1938 году в Варшаве «Монография по морфологии и гидрологии Браславского Поозерья». Благодаря большому количеству приведенного фактического материала монография представляет собой значительную ценность и в настоящее время.

В работе Сергея Мацука «Сообщество растений окрестностей местечка Козяны Браславского повета» (1938 г.) охарактеризована растительность южной части района.

После Великой Отечественной войны в районе исследовательские работы возобновляются и проводятся уже научно-исследовательскими учреждениями Республики Беларусь. В 50-60-х годах ведутся геолого-разведочные работы, связанные с разведкой строительных материалов, строительством гидростанций на озере Дрисвяты, Богинском озере и реке Друйке, впервые осуществляется комплексная геологическая съемка в масштабе 1:200000, покрывающая всю территорию Браславского района. Район неоднократно посещают геологи Ильин Е.А., Коптев А.И. и другие, которые изучают здесь формы ледникового рельефа, минералого-петрографический состав генетических типов ледниковых отложений.

*Леанід Ліноў. Нарадзіўся ў 1935 г. у в. Забор'е Браслаўскага р-на. Навуковы супрацоўнік НП «Браслаўскія азёры». Займаецца даследваннем прыроды регіёна. З 1955 г. працаваў настаўнікам на Браслаўшчыне, займаўся краязнаўствам. Удзельнік «Браслаўскіх чытанинняў» 1997 г.*

В обобщающих работах, посвященных северо-западу Беларуси о территории района напоминается неоднократно в работах Дементьева В.А., Ильина Е.А., Коптева А.И., Якушко О.Ф. и других исследователей. Активно исследуются озера района сотрудниками Белорусского отделения Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства (ВНИОРХ) в целях определения организации рационального рыбного хозяйства на базе Браславских озер. Результаты этих исследований обобщила Боровик Е.А. в своей диссертации «Зональная характеристика Браславских озер Белорусской ССР и значение ее при рыбохозяйственных исследованиях» в 1955 году, а позже в книге «Рыбопромысловые озера Белоруссии» (1974 г.).

В 1964 году в соответствии с Международной биологической программой сотрудниками биологического факультета Белгосуниверситета, Белорусского отделения ВНИОРХ и института экспериментальной ботаники АН Беларуси проведено комплексное гидробиологическое изучение озера Дривяты. В 1970 году опубликована монография «Биологическая продуктивность эвтрофного озера». С 1968 года ведется комплексное изучение озер района, особенно Браславской озерной группы, сотрудниками лаборатории мониторинга водных ресурсов Белгосуниверситета под руководством доктора географических наук профессора Якушко О.Ф. Результаты исследований отражены в публикациях и научных работах. Основные сведения об изученных водоемах района включены в справочник «Озера Белоруссии». В 1982 году Мысливец И.А. на примере Браславской озерной группы защищает кандидатскую диссертацию «Оценка природных ресурсов малых озер Беларуси и принципы их охраны». А позже в соавторстве с Гигевич Г. С. выходит из печати ее книга «Браславские озера».

Романов В.П. провел исследования по определению современного состояния озер Браславской группы, влияния деятельности человека, путей рационального использования и охраны озер.

Одновременно с изучением озер проведены геоморфологические исследования, рассмотрена история развития территории в поздне- и последниковое время, которые обобщены в работах «Палеогеография озер Браславской возвышенности» (авторы Еловичева Я.К., Мысливец И.А.) и «Основные этапы формирования и геоморфология Браславской возвышенности» (авторы Якушко О.Ф., Марьина Л.В., Мысливец И.А.)

Проведены полевые ландшафтные исследования в водосборе Браславских озер. Изученные ландшафты охарактеризованы в работе «Ландшафты Браславской зоны отдыха» (автор Марцинкевич Г.И.) С 1957 по 1964 год почвенным отрядом НИИ почвоведения и агрохимии проводятся первые крупномасштабные почвенные исследования земель колхозов и совхозов. В результате хозяйства района получили материалы, содержащие полную характеристику их территорий (почвенные карты, картограммы агрогрупп и рационального использования земель, агрохимические картограммы и почвенные очерки). Эти материалы послужили основой для составления сводной районной почвенной карты масштаба 1:50000 и очерка «Почвы Браславского района Витебской области БССР и их рациональное использование» (автор очерка Качков Ю.П.)

В конце 80-х годов проведено повторное исследование почв хозяйств района и первое обследование почв Браславского лесхоза. В результате проведенных работ собран обширный фактический материал, который дает исчерпывающую количественную и качественную характеристику почв района, уточняющий их генезис и классификацию. В ходе лесоустроительных работ 1951, 1962, 1976, 1968 и 1996 годов изучены леса района. Научными учреждениями республики изучаются леса, луга, растительность водоемов, торфяные и сапропелевые месторождения.

В окрестностях г.п. Аруи, города Браслава, озера Снуды, Струсто и Богинское ботаник Козловская Н.В. проводят ботанические экскурсии.

Сведения о фауне района носят отрывочный характер и содержатся в работах различных авторов. В результате проведенных работ в районе с 1977 по 1995 годы были выделены особо охраняемые территории и объекты. Это Государственный ландшафтный заказник республиканского значения «Межозерный», заказник-клюквенник «Заболотье», озерный заказник «Ричи», орнитологический заказник «Снуды», местного значения - ботанический заказник «Дубки», «Слободковская грядка», памятники природы.

С 80-х годов на территории района открываются стационары Белгосуниверситета и НИИ почвоведения и агрохимии, которые проводят исследования природы на ключевых участках.

В связи с обоснованием организации Национального парка «Браславские озера» научно-исследовательскими учреждениями и проектными организациями республики в 1989 – 1990 годах проведены исследования рельефа, флоры, фауны, родных и земельных ресурсов района. Обобщенные научные данные явились основой для комплексной оценки территории района и создания Национального парка, который функционирует с сентября 1995 года.

С 1995 года в городе Браславе работает лаборатория радиационного мониторинга окружающей среды Государственного комитета по гидрометеорологии.

С созданием Национального парка «Браславские озера» изучение природы района активизировалось, оно связано с сохранением природных комплексов Браславских озер, разнообразием природы. Геологи Левков Э.А., Винокуров Ф.В., Санько В.Ф. и другие выявляют на территории района ряд геологических и геоморфологических территорий и объектов, которые подлежат охране.

В Национальном парке ведутся работы по организации эколого-геохимического мониторинга, приступили к инвентаризации флоры и фауны.

Таким образом в результате изучения отдельных природных компонентов современной территории Браславского района накопился значительный фактический материал, который позволяет перейти к составлению обще-географической характеристики Браславщины.

## Рыбалоўства Браслаўшчыны па археалагічных дадзеных.

Дзякуючы археалагічнаму вывучэнню помнікаў з прыладамі лову і рэшткамі рыб, сёння ёсьць магчымасць реконструяваць асобныя рысы рыбалоўства Браслаўшчыны ад ранняга жалезнага веку да позняга сярэднявечча<sup>1</sup>. Разглядаемай тэрыторыі належыць адмисловое месца ў сістэме старажытных рыбапрамысловых раёнаў трапець археалагічнага металічнага рыбалоўнага інвентара Беларусі паходзяць менавіта адсюль.

Паўсюдна ў свеце рыбалоўная прылады па спосабу дзеяння дзелянца на ўдарныя, кручковыя, сеткавыя і пасткавыя. У лясной зоне Еўропы яны пачалі выкарыстоўвацца яшчэ ў мезаліце, а ўдарны і раней. Браслаўскія азёры злаўна эксплуатаваліся іх насельнікамі, якія пакінулі нам амаль усе тыпы прыладаў. Паспрабуем разгледзець іх паводле археалагічных матэрыялаў.

Кручковыя прылады вельмі старажытнае вынаходніцтва, якое, як бачым, не стаціла сваёй актуальнасці па сённяшні дзень. Кручкі і блешні найбольш шматлікай катэгорыя рыбалоўных рэчаў, па іх сукупнай колькасці Браслаўшчыне няма роўных.

Кручкі знайдзены амаль на ўсіх даследаваных помніках. Пры аналізе як найболыш ранніх знаходак (V – VIII стст.) з паселішча Зазона (мал. 1, 1), так і больш позніх з урбанізаваных гарадзішчаў Маскавічы, Дрысвяцкі Замак, Браслаў, было заўважана падобенства канструкцыі кручкоў без зазубня, якое выражается ў наступных адзнаках: вышыня да 6 см, 12-14 №№,  $\frac{1}{2}$  вышыні кручка. На гарадзішчы Маскавічы іх каля 40 экзэмпляраў (75 %). Яны ўтвараюць два тыпы: масіўныя, таўшчынёй з невялікім цвік і дротавыя (іх толькі некалькі) (мал. 1, 2, 3).

На засліценне, тоесны ім кручкі з Дрысвяцкага Замку (мал. 1, 15). Крыху большых памераў знайдзены падобныя кручкі ў Браславе (мал. 1, 4). Усяго кручкоў без бародкі, якую замяняла спецыфічная канструкцыя джала, на Браслаўшчыне знайдзена каля 50. Кручкі без бародкі былі пашыраны ў лясной зоне Усходняй Еўропы ў VIII – XIII стст. Арэал распаўсюджвання іх амняжаўца ў асноўным беларускім і латышскім Падзвіннем: Полацк, Віцебск, Лукомль, гарадзішча Асатэ ў Латвіі і іншыя помнікі. На кожным помніку іх колькасць не перавышае дзесятка. Зазначым, што ёсьць яны ў Ваўкавыску (18 экз.) і на Пскоўшчыне (32 экз.), але ўтвараюць мясцовыя варыянты. Рэчы з Падзвіння абагульняюцца аднымі марфалагічнымі рысамі, што дазваляе вылучыць так званы "браслаўскі" тып кручка, паколькі цэнтр яго арэалу прыпадае менавіта на Браслаўшчыну, а дакладней на Маскавічы.

"Браслаўскі" кручкі мелі ўніверсальнае выкарыстанне: ад паплавочнай вуды да жэрліц і перамётай і прызначаліся, хутчэй за ўсё, на драпежных рыб.

Незвычайна буйныя кручкі звязаны з банцараўскім і полацкім часам. Вырабы з Зазонаў (1 экз.) і Рационак (4 экз.) (мал. 1, 8-10) маюць даўжыню звыш 10 см, занадта доўгіе цаўе, невысокое джала з зазубнем. Кручкі з Рационак хутчэй за ўсё выкарыстоўваліся як рыбалоўныя багорчыкі, вядомыя па этнографічных звестках. На карысць гэтага сведчыць адсутнасць галоўкі для лёскі і няўловістая форма. Кручкі з Маскавіч (2 экз.) (мал. 1, 14, 16) і Дрысвяцкага Замку (1 экз.) таксама былі разлічаны на буйных рыб.

Кручкі з каляровых металаў нешматлікі (4 экз.), больш познія маюць бародку (Маскавічы, пасад у Іказні) (мал. 1, 5-7, 12). Выкарыстоўвалі іх для дробнай рыбы.

Блешні імтуюць штучную прынаду і разлічаны для лоўлі драпежных буйных рыб. На Беларусі іх знайдзена 18 экзэмпляраў і прымеркаваны яны ў асноўным да гарадоў. У Маскавічах знайдзена 10 блешняў і 1 у Рационках. З іх 5 зімніх – алавянных і цвінцовых бруской з прынітаванымі кручкамі. Летнія блешні-дарожкі, зробленыя з жалеза і каліровых металаў, дасяглі даўжыні 15 см. Большасць іх шчупаковыя, бо маюць шырокую лопасць, якая не падыходзіць для вузкаротага судака.

Ударныя прылады прызначаліся звычайна для бою рыбы пад час нерасту. У каменным веку для гэтага ўжываліся касцяныя шматлікі гарпуны (здымныя наканечнікі, прывязаныя да дрэўка), якімі палявалі і на водных жывёл. У раннім жалезнім веку касцяныя гарпуны працягвалі выкарыстоўваць. Яны мелі адзін зубец і добра выражаны насад. Такія наканечнікі гарпуну ўзнайдзены на гарадзішчы культуры штрыхаванай керамікі Зазона (мал. 2, 1).

Восці мелі прататыпам касцяныя дробна- і буйназубчатыя вастры, замацаваныя пукам на дрэўцы. Жалезні восці на разглядаемай тэрыторыі з'яўляюцца вельмі рана – у V – VIII стст. н. э. (селішча Тарылава) (мал. 2, 2). Гэта двувузубы наканечнік, які ўваходзіць у склад шматлікіх восці. Увогуле, знаходкі двувузубых восці раней лічыліся больш познімі вырабамі і адносіліся да XII – XIII стст. (Куза, 1985). Але восці з Тарылава, як і восці з Пруднікай Мёрскага раёна датуюцца значна раней і з'яўляюцца самымі раннімі знаходкамі на Беларусі. Ёсьць меркаванне, што шматлікія 2-хчасткавыя восці звязаны з фіна-угорскімі старажытнасцямі (Znamienowska-Prufferova M.).

Добра прадстаўлены колючыя прылады сярэднявечча. На гарадзішчы Маскавічы выяўлена больш 10 экзэмпляраў адна- і шматлікіх наканечнікі восці (мал. 2, 3, 4) і гарпунападобныя наканечнікі стрэлаў, якімі таксама паляваюць на рыбу. Цікава адзначыць, што археалагічныя восці па памерах (даўжыня зубца каля 12 см) ідэнтычны этнографічным аналагам з экспазіцыі Браслаўскага музея. Восці знайдзены таксама на Дрысвяцкім "Замку" і ў Браславе (мал. 1, 5 і 8).

Сеткавыя прылады, ад якіх звычайна захоўваюцца паплаўкі і грузілы, па колькасці значна саступаюць іншым. Напэўна, яны трываліся каля вадаёма і рэшткі іх трэба шукаць ніжэй сучаснага ўзроўню вады. Тым не менш, да нас дайшлі некаторыя асноўныя тыпы грузілаў, што выкарыстоўваліся браслаўскімі рыбакамі. Па-першае, гэта пляскаты

Элона Ляшкевіч. Нарадзілася ў 1967 г. Малоды навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі каменнага і бронзавага вякоў Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Займаецца даследваннем рыбалоўства на Беларусі

каменныя грузілы з прасвідраванай цэнтральнай адтулінай (Рацонкі – 2 экз. і 2 нарыхтоўкі), па-другое, гліняныя са змешчанай да краю адтулінай (Гарылава). Трэцюю катэгорыю складае бочкападобнае глінянае грузіла з Маскавіч, аналогіі якому маюцца ў этнаграфічным браслаўскім матэрыйле.

Унікальнымі доказамі сеткавага лова з'яўляюцца адзінныя пакуль што на Беларусі адбіткі сеткавага палатна на глінянай абмазцы з Маскавіч (7 кавалкаў). Памеры сеткавага вочка былі прыкладна 2 x 2 см, сплецена яно было вузялковым спосабам.

На заканчэнне агляду рыбалоўных рэчай зазначым, што ў Маскавічах маюцца ўскосна звязаныя з промысламі рэчы – ледаходныя шыпы, зручныя пры зімнім невадавым лове, мастацкая выява сцэны рыбалкі на абломку косткі, пачеркі з названкou шчупака.

Адной з галоўных адметнасцей браслаўскіх археалагічных помнікаў з'яўляецца вялікая колькасць іхтыялагічных рэшткаў. Найбуйнейшая калекцыя эпохі сярэднявечча Беларусі прыходзіцца на Маскавічы, дзе мною ў выніку апрацоўкі 3 тыс. костак былі вызначаны 13 відаў рыб.

Асноўным аб'ектам промыслу старажытных браслаўчан на ўсіх паселішчах быў шчупак, як найбольш зручны пры лове на нерасце. Яго доля ва ўловах складала ад 57 % (Рацонкі) да 30 % у больш позні час (Маскавічы). Значную ролю адыгрываў судак – па 18 % у Рацонках і Маскавічах. У XIX ст. браслаўскі судак за яго цудоўны смак быў вядомы ў Пецярбурзе. На феадальных помніках значная доля акунія, на Маскавічах і Дрысвятах ён займае другое месца ва ўловах. Гэта можа быць звязана з пашырэннем сеткавага лову.

Акрамя звычайных шчупакаў, акунія, судака, лінія, ляпіча, плоткі, язя, карася, гусіцы, у Маскавічах былі вызначаны адзінныя на Беларусі рэшткі вугра (1, 3 %) і балтыйскага асітра (ён дагэтуль быў знайдзены толькі ў Ваўкавыску). Зазначым, што балтыйскі асётр поўнасцю зник з унутраных вадаёмаў басейна Балтыйскага мора, а вугор быў інтрадуцыраваны.


Калегі-заолагі паддічылі па рэштках, што ў Маскавічах было спажыўлена каля 4 тонны рыбы, з із шчупака пайтары тоны, судак і сома па 900 кг. Сярэдняя вага самой складала 24 кг, шчупака 2, 4 кг, судака 2, 3 кг. Зараз сом амаль не сустракаецца ў сістэме Браслаўскіх азёр.

На жаль, хараектар публікацыі не дазваляе прывесці больш поўную звесткі аб іхтыяфауне іншых помнікаў. Адзначым толькі, што на іх таксама назіраецца павелічэнне памерных і ўзроставых паказчыкаў ў паўненні з сучаснымі.


Такім чынам, археалагічныя матэрыйлы яскрава сведчаньць, што рыбалоўныя традыцыі заклаліся на Браслаўшчыне яшчэ ў I тысячагоддзі, сваё развіццё яны атрымалі ў феадальны час і ў амаль нязменным стане дайшлі да нашых дзён. Браслаўскае Паазер'е, дзякуючы сваім шматлікім, разнастайным і ўнікальным рэчам, сёння з'яўляецца эталонным рэгіёнам для вывучэння старажытнага рыбалоўства Беларусі.

<sup>1</sup> Аўтар шчыры ўдзячны Дучыц Л. У., Угарэйчанку А. А., Семянчуку Г. М., Шадыру В. І. за магчымасць працаваць з матэрыйламі.

### Малюнак 1.




Крухковыя прылады: 1 – Зазоны (V-VIII стст.); 2,3,5,6,14 – Маскавічы (X-XIII стст.); 7-10 – Рацонкі (IX-XI стст.); 12 – Іказнь (XVI-XVII стст.); 11,13 – Дрысвяцкі Замак (XII-XVII стст.)



Кручковые прылады: 16,18-21 – Маскавічы (X-XIII стст.); 16 – Рацюнкі (IX-XI стст.)

Малюнак 2



Колючая прылады: 1 – Зазоны (I тыс. да н.э. – 5 ст. н.э.); 2 – Тарылава (V-VIII стст.); 3-4 – Маскавічы, 5 – Дрысвяцкі Замак, 8 – Браслаў.  
Сетная грузілы: 6 – Маскавічы; 7 – Тарылава; 9-10 – Рацюнкі.

## Традиционные родинные обычаи и обряды Браславщины.

Традиционная обрядность представляет значительный научно-теоретический и практический интерес как один из структурных компонентов этноса, одна из форм традиционно-бытовой духовной культуры, несущая на себе огромную этническую нагрузку. Традиционные обычаи и обряды есть кладезь знаний о народной культуре, мировоззрении, социальной организации общества, моральных и этических ценностях. Обряды перехода особенно богаты в этом плане, поскольку, обрамляя самые критические моменты в жизни человека, они сфокусировали в себе данные обо всех основных моментах мировоззрения народа. Традиционные родинные обычаи и обряды ритуализированно оформляли один из самых драматических и ключевых моментов человеческого бытия - его рождение. Они являлись специфическим способом межпоколенной трансляции правовых и нравственных идеалов, правил поведения Их всестороннее исследование важно в плане понимания конкретной стороны народной обрядовой культуры.

Высокая смертность рожениц и новорожденных, таинственность и необъяснимость для традиционного сознания процесса появления ребенка на свет влияли на сохранение родинных обрядов на протяжении длительного времени, способствовал такому сохранению и внутрисемейный, интимный характер этого обрядового действия. Желание родителей передать своему ребенку лучшие качества, присущие их роду, способствовали зарождению и развитию родинной обрядности как внутрисемейной традиции, сплачивающей членов семьи, представителей разных поколений.

Первая часть традиционного родинного комплекса обряды и обычаи, связанные с беременностью – направлены на сохранение физического и морального здоровья женщины, благополучный исход родов и обеспечение здоровья и счастливой судьбы новорожденному. По народным верованиям, все, что бы ни делала будущая мать, обязательно отразится на ребенке. Ее слова и поступки способны серьезным образом влиять на его судьбу, здоровье и внешний вид ребенка. Поэтому на протяжении всей беременности женщина должна была придерживаться определенных запретов и обычая.

Находясь в состоянии беременности, женщина находилась под особым вниманием своих односельчан, ее отступления от общепринятых норм не оставались незамеченными и непременно подвергались осуждению. Замечая неисполнение женщиной общепринятых правил, общественное мнение предрекало массу неприятностей для женщины и ее ребенка (а в некоторых случаях и всего коллектива), поэтому, только старательно придерживаясь всех принятых норм, исполняя все предписания общественной морали и чувствуя одобрение своего поведения со стороны остальных членов общины, беременная женщина могла чувствовать моральный комфорт. Уверенность в том, что она все делает правильно и поэтому рождение ребенка произойдет благополучно, несомненно, благоприятным образом оказывалась на моральном, а, следовательно, и физическом состоянии беременной женщины. С другой стороны, уверенность, что именно от поступков и поведения женщины во время беременности зависит здоровье и благополучие ребенка, страх сделать что-нибудь неправильно и тем самым навредить ребенку благоприятствовала передаче подобных правил поведения от поколения в поколение и обеспечивала бытование их на протяжении столетий практически без изменений.

На Браславщине повсеместно существовал запрет беременным смотреть на пожар. В противном случае ребенок может родиться с красным «огненным» пятном на теле. Причем уверенность в таких последствиях была настолько сильна, что запрет сохранился до наших дней и все информаторы, говоря о запретах в поведении беременной женщины, вспоминают прежде всего этот.

Кроме того, достаточное количество запретов было связано с верой в то, что внешность, здоровье, поведение ребенка будет отражением поведения матери во время беременности, виденных ею образов, совершенных по отношению к ней действий и т.д. Беременной запрещалось смотреть на людей, имеющих какие-либо физические недостатки, иначе ребенок ее родится с такими же. Причем информаторы сообщают о том, что имели место реальные случаи, подтверждающие такие опасения. Римович Анна Николаевна из д.Зазоны рассказала о том, что у ее односельчанки родился ребенок со сросшимися пальцами после того, как она посмотрела на младенца, имеющего аналогичный недостаток. Отношение к беременной женщине было уважительным, с ней старались не ссориться, чтобы не испортить характер будущего ребенка.

Информаторы утверждают, что в начале XX века на Браславщине не было случаев избавления от беременности, сколько бы детей не имела семья. Говорили: «Каго Бог стварыў, таго голадам не ўмарыў». В то же время бездетность не лечили, если детей не было, значит, «Бог не даў». Бездетные женщины не были изгоями общества, даже в этом случае искали хорошие стороны. Говорили: «Ня будзя дзеткаў, ня будзя й бедкаў».

Когда начинались роды, за помощью обращались к бабке-повитухе («бабка», «знахарка»), которая владела языком простейших акушерских приемов. Бабка повитуха должна была быть уважаемой женщиной с безупречным поведением, поскольку ее личные качества оказывали влияние на личные качества повиваемого ею младенца. Ко всем детям из одной семьи старались приглашать одну и ту же бабку-повитуху. Профессиональная медицинская помощь была практически недоступна для простых людей, поскольку «каб пакліаць урача, трэба было прадаць карову». При родах мог присутствовать муж роженицы, мог даже принять роды, если имел навыки. Кроме родовспомогательных действий бабка-повитуха исполняла ряд ритуалов, которым придавалось огромное значение и приписывалось значительное влияние на интеллект, здоровье и судьбу новорожденного - обрезала пуповину, хоронила послед и впервые пупала новорожденного. Исходя из законов контактной магии и принципа мышления тождеством, крайне важным для будущей жизни и деятельности признавался сам процесс перерезывания пуповины, точнее место, на котором се-

перерезали, с которым она имела контакт. В выборе предметов, на которых перерезали пуповину, хорошо прослеживается принцип полового разделения труда, социальные идеалы народа. Чаще всего пуповина перерезалась на предметах, наиболее характеризующих женскую и мужскую работу, таким образом ребенок должен был достичь высоких результатов в умении обращаться с использовавшимися предметами. Девочке перерезали пуповину на чесальном гребне, хлебной лопате, серпе или веретене. Мальчику - на дубовой или березовой щепке, полене, на Витебщине считали, что если перерезать пуповину мальчика на топоре, то он станет разбойником, там часто ее перебивали камнями, чтобы мальчик вырос сильным. Пуповина не выбрасывалась, а сохранялась в соответствии с бытовавшими обычаями. Народная мысль тесно связывала пуповину и производимые с ней действия не только с будущим благосостоянием и характером ребенка, но, в первую очередь, - с его интеллектом. На Браславщине пуповину бабка перевязывала сурою ниткой и отпавшую часть прятала. Когда ребенок подрастал, ему давали развязать узел па пуповине, «каб развязаць свой розум». Послед бабка хоронила в таком месте, где никто бы не смог его осквернить, там, где не смогли бы его откопать животные и не ходили бы люди.

Обряд первого купания новорожденного, на первый взгляд, представляет собой совершенно очевидную и рационально необходимую гигиеническую процедуру. Но этот обряд настолько насыщен разлитыми магическими приемами и предохранительными элементами, что при детальном рассмотрении его возникает предположение, что первоначально первое купание новорожденного, помимо гигиенических необходимых очищения, играло роль первоначального обряда социализации, социализации на уровне семьи.

Первый раз новорожденного должна была купать обязательно бабка-повитуха. От первого купания во многом зависело здоровье и характер ребенка. Воду, в которой купали ребенка, набирали из домашнего колодца, вода должна быть прозрачной, чтобы ребенок был здоровым и чтобы у него были ясными глаза. Воду не кипятили, считали, что иначе ребенок будет злы, крикливы. Считали, что если бабка недостаточно тщательно вымоет ребенка в первый раз, у него всю жизнь будет нечистая кожа.

После рождения ребенка роженицу навещали соседки и родственницы. Каждая женщина обязательно должна была навестить недавно родившую соседку, неисполнение этого обычая резко осуждалось народной моралью. Исключение составляли внебрачные дети, на Браславщине их называли «крапивники». К таким детям в «отведки» обычно не ходили, разве что наиболее близкие подруги могли передать что-нибудь съестное через бабку-повитуху.

Первоначально именно бабке принадлежало право имянречения новорожденного. С введением христианства имя ребенку стали давать по святым, но и в начале XX века дать ребенку имя могла бабка повитуха. На Браславщине не существовало запрета называть новорожденного именем умершего ребенка, если это имя нравилось родителям, такой обычай практически не характерен для остальной части территории Беларуси, но встречается у русских.

По прошествии некоторого времени новорожденного крестили. Сроки крещения были разными, от 2 недель до 1 месяца, но обязательно торопились с крещением, если ребенок рождался слабым, поскольку ребенок, умерший до крещения, хоронился не на кладбище, а где заблагорассудится бабке-повитухе. Допускалось «хрышчэнне з вадъ», когда бабка-повитуха окропляла ребенка водой и давала имя. Этот обычай свидетельствует о том, что до введения христианства бабке-повитухе принадлежала более значительная роль, она была собственно посредником, принимающим ребенка с «того» света и вводящим его в мир людей.

Для церковного крещения приглашали «кумой». Выбор кумовьев у всех восточноевропейских народов в конце XIX- начале XX века был важнейшей и ответственнейшей процедурой. Качества крестных отца и матери - их характер, моральный облик, интеллект, считали, непременно отразятся на ребенке. Поэтому в кумовья приглашали людей положительных, уважаемых в обществе, никогда не брали бездетных людей. В качестве крестных родителей к ребенку на Браславщине приглашали, по общему правилу, кого-либо из родственников, в этом обычae, при рассмотрении его с точки зрения имитативной магии, просматривается желание передать своему ребенку положительные качества представителей рода, привязанность к своей семье. Отказаться от такого приглашения никто не имел права — «могут выгнаць з закону», Кумовья потом на протяжении всей своей жизни исполняли патронажные функции по отношению к своему крестнику - навещали его по праздникам, преподносили подарки, следили за его развитием, в случае потери родителей, должны были взять ребенка на воспитание; в свою очередь крестники относились к своим крестным с большим уважением, грехом считалось ссориться с крестными или отказать им в помощи.

Крещение заканчивалось большим праздником, который устраивали родители новорожденного с участием многих гостей - крестинами. Крестины являются кульминацией всех родинных торжеств и несут основную смысловую нагрузку родинной обрядности.

В крестинах участвовали только взрослые женатые члены общины, участие молодежи было не принято. На крестины, как и на родины не нельзя было идти с пустыми руками, каждый приглашенный гость нес с собой что-либо из еды, деньги, в основном несли хлеб, пироги, блины. В то же время существовал обычай нести кашу или кусок пирога домой в качестве гостинца для своих детей. Этот момент можно рассматривать как процесс обрядового перераспределения совокупной Доли.

Главные роли и самые почетные места на крестинах принадлежат кумовьям и бабке-повитухе. Их сажают «на куте», чтобы ребенок жил в мире со всеми. Напротив, роль родителей в крестинах совсем незначительна, иногда они даже не садятся за стол или садятся только во время раздела бабиной каши. Основной задачей отца было прислуживать гостям за столом. Такой расклад подчеркивает, что обряд принятия новорожденного в общину не есть дело семейного масштаба, проведение такого обряда должно происходить на более высоком структурном уровне коллективного устройства. С другой стороны, тем самым подчеркивается более важная роль «культурных» родителей и бабки-повитухи, благодаря которой ребенок появился на свет.

На празднование крестин готовились самые лучшие блюда. И непременным обрядовым блюдом, несущим основную семантическую нагрузку крестинного торжества была каша, которую готовила бабка-повитуха. «Бабину кашу» повитуха не отдавала, а продавала тому, кто больше заплатит. Обычно это был кум, который, выкупив кашу,

делил ее между всеми гостями, причем, часть полученной каши гости обязательно несли в качестве гостинца своим детям, как и каравай после свадьбы. Каша, каравай здесь выступают в качестве символа человек, его здоровья, его Доли.

Крестины были очень веселым праздником. Им всегда сопутствовали шутки, смех. Главные роли отводились всегда кумовьям и бабке-повитухе. Они старались быть веселыми, разговорчивыми, поскольку, считалось, что их поведение влияет на характер новорожденного.

Крестинные торжества заканчиваются очень интересным и сложным действом, имеющим древние корни - катанием бабки-повитухи на бороне. Этот обычай оказался необычайно устойчив и сохраняется в некоторых местностях Беларуси до сегодняшнего дня в практически неизмененной форме. На Браславщине этот обряд не только сохранился, в последнее время он возрождается, его проведение, отсутствовавшее ранее, зафиксировано не только в сельской местности, но и непосредственно в Браславе. Общий сценарий проведения обряда катания бабки-повитухи на бороне был таков. После окончания крестинного обеда бабку-повитуху сажали на борону (в настоящее время - на сани, коляску, в корыто) и везли «гогить», потом она откупалась водкой. По дороге бабку нужно было три раза перевернуть. Причем, щеки бабки разрисовывали ярко-красной краской, повязывали множество платков, украшали голову перьями так, что получался настоящий венец. Гости, в основном женщины, во время шествия по улице громко кричали, хлопали в ладоши, били палками в пустые ведра, играли на пиле, пели. Потом их бабка угощала водкой.

Обряд катания бабки на бороне является ритуальным магическим действием, имеющим ярко выраженные карнавальные признаки. По насыщенности различными магическими символами этот обряд можно рассматривать как кульминацию всех крестинных торжеств наряду с самими крестинами.

Катание бабки на бороне представляется особенно важным, так как в этом магическом акте на первый план выходит благополучие всего коллектива - магическое использование бороны известно во многих обрядах, где идет речь об общинах в целом, борона используется в двух аспектах, с одной стороны, как оберег, что отражено в самом названии (боронить, оборонять, защищать). С целью оберега от нечистой силы обходили село с бороной на голове в купальскую ночь. После сбора урожая совершают троекратное боронование вокруг села, чтобы никакое зло не проникло во двор и не повредило хозяйству. Боронование вокруг села осуществляли также в случае эпидемии или мора скота. Использование бороны в другом плане обусловлено ее внешним строением. Фаллическая символика бороны представлена во многих обрядах, имеющих отношение к браку и деторождению. Существовало поверье, в соответствии с которым, если в поле забудут борону, к девушкам в деревне не будут свататься женихи. На Новый год девушки топором секли украденную борону, чтобы после святок к ним приехали сваты. Зуб бороны клали под подушку новорожденному мальчику, чтобы не прервался род. Связь катания бабки на бороне с будущим браком и деторождением выражается в пожелании, которое высказывали во время катания бабки: «каб здаровы быў, жанўся».

Обряд катания бабки-повитухи на бороне является ярким карнавальным действом, несущим магическую нагрузку. Использование обрядового ряжения, символов плодородия делает этот обряд, по сути, актом магического умножения коллективной Доли. В Беларуси в настоящее время идет процесс возрождения этого обряда, причем по настоящее время сохранились традиции обрядового ряжения при его исполнении, что является чисто белорусской особенностью.

Людміла Мацвеева. Менск.

## Культы жывёлаў у насельнікаў Беларускага Паазер'я на прыкладзе гарадзішча Маскавічы Браслаўскага раёна і селішча Пруднікі Мёрскага раёна.

1. Археалагічныя помнікі ля вёскі Маскавічы Браслаўскага раёна і вёскі Пруднікі Мёрскага раёна вядомыя з канца XIX ст. У XX ст. гарадзішча Маскавічы абследавалі А.В. Аллясеев, М.М. Чарняўскі, раскопкі праводзіла Л.У. Дучыц /1/. На помніку ёсьць матэрыялы днепра-дзвінскай культуры, культуры штрыхаванай керамікі і матэрыялы XI-XIII стст. Помнікі каля вёскі Пруднікі абследавалі Г. Цэгак-Галубовіч і У. Галубовіч, Я.Г. Краскоўская, шурфавалі А.Р. Мітрафанаў, В.І. Шадыра, даследуе В.І. Шадыра /2/.

2. Пад час раскопак на гэтых помніках знайдзены ўпрыгожанні і амулеты, якія сведчаць аб наяўнасці ў мясцовага насельніцтва рэлігійных уяўленняў, звязаных з жывёламі.

3. Яшчэ з неаліту захаваліся веранні, звязаныя з татэмізмам і паляўнічай магіяй. Аб іх гаворань знойдзеныя на селішчы Пруднікі амулеты з іклаў мядведзя, дзіка, ваўка, сківіцаў бобра /3/. Трэба адзначыць, што на Браслаўшчыне падобныя знаходкі не рэдкасць. Амулеты з іклаў дзікіх жывёлаў знойдзены на шмат якіх помніках: на гарадзішчы Зазоны /4/, селішчы на востраве воз. Дрысвяты, гарадзішчы ў г. Браславе. На селішчы Пруднікі і гарадзішчы Маскавічы знойдзены і амулеты ў выглядзе качкі (2 на Маскавічах і 1 на Прудніках). Акрамя гэтага, захаваліся вельмі яскравыя ўяўленні аб змяі як апякунцы гападаркі і гападароў. Змееголовыя бранзалеты не толькі наслілі пры жыцці, але і клалі ў магілы (гарадзішча Маскавічы, курганы ля воз. Укля Браслаўскага раёна, вёсак Лясная і Дзісна Мёрскага раёна) /5/.

4. З развіццём жывёлагадоўлі і земляробства пачалі шанавацца свойскія жывёлы. Найбольш яскрава гэта відаць на прыкладзе шанавання каня. Конь лічыўся сімвалам дабрабыту, адыгрываў вельмі важную ролю ў сялянскай гаспа-

дарцы і пад час ваенных дзеянняў, ім вельмі даражылі. Таму амулеты ў выглядзе коней сустракаюцца даволі часта. Ёсьць яны і на Маскавіцкім гарадзішчы. Там знайдзены два пласцінкавыя конікі і адна полая шумячая падвеска-конік /6/.

5. Такім чынам, прыклад двух помнікаў Беларускага Паазер'я: гарадзішча Маскавічы і селішча Пруднікі – паказвае даволі тыповы для гэтых мясцін набор веранняў, звязаных з жывёламі. Шануюцца як дзікія (мядзведзь, дзік, воўк, качка, змяя), так і свойскія жывёлы (коны). А паколькі ў лясной зоне нягледзячы на паступовася развіццё жывёлаў і земляробства паляванне працягвае займаць пэўнае месца ў гаспадарцы мясоўага насельніцтва, то і вераванні, звязаныя з ляснымі жывёламі, існуюць тут яшчэ і ў познім сярэднявеччы.

#### Літаратура:

1. Дучыц А.У. Браслаўскае Паазер’е ў IX-XIV стст. Мн., 1991. Яна ж. Маскавічы гарадзішча (XI-XIII стст.) // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх наукаў. 1980, №4. С.80-89.
2. Шадрыц В.І. Селишча Пруднікі на беларуска-латышскім парубежжы. // Гістарычна-археалагічны зборнік: Памяці Міхася Ткачова: У 2 ч. Ч. 2. Мн., 1993. С. 170-182.
3. Тамсама. С. 174.
4. Егорчыченко А.А. Городище и селище Зазоны. // Браслаўскі чытанні: Матэрыялы IV-й наукова-краязнаўчай канферэнцыі 24-25 красавіка 1997 г. Браслаў, 1997. С. 24.
5. Дучыц А.У. Браслаўскае Паазер’е. С. 106, 108.
6. Тамсама. С. 55.

Тадэвуш Навагродскі. Менск

## Народная кулінарыя Браслаўшчыны. (на матэрыяле палявых этнографічных даследванняў).

Народная кулінарыя з’яўляецца адной з састаўных частак культуры этнасу. У этналагічнай науцы тэрмін “народная кулінарыя” мае шырокі змест. Яна ўяўляе сабой савакупнасць наступных кампанентаў: набор прадуктаў і сіравіны, якія з гэтых прадуктаў гатуюць (у тым ліку святочныя і абрадавыя), спосабы і прыёмы прыгатавання (тэхнолагія), майстэрства асобы, якія гатуе, трапезы, час і парадак іх ажыццяўлення, правілы паводзін, звязаныя з прыгатаваннем і ўжываннем ежы (застольныя этикет), прадметы хатняга начыння. Разам з тэрмінам “народная кулінарыя” ўжываецца паняцце “традыцыйная культура харчавання”, якое таксама ўключае такі ж шырокі змест.

У адрозненні ад іншых элементаў матэрыяльнай культуры (напрыклад кулінарыя) характарызуецца большай устойлівасцю, яна менш падвергнута зменам, таму даследванне пытанняў народнай кулінарыі мае важнае значэнне пры вывучэнні этнічнай гісторыі народа.

Народная кулінарыя Браслаўшчыны вывучаўся намі ў час этнографічных экспедыцый у ліпені 1998 і 1999 гадоў. Былі абледаваны вёскі Зазоны, Вярбоўка, Зарачча, Урбаны, Жвірыні, Ельня, Краснаполле, Бужаны, Усяны, Луні, Мар’яніполле, Зыбкі, Запрудзэ, Жвірблі, Заблудзішкі, Слабодка, хутары Асінаўка і Коханішкі. Матэрыялы палявых этнографічных даследванняў аформлены ў палявых сшытках, якія захоўваюцца ў архіве Інстытута мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі науак Беларусі.<sup>1</sup>

Народнае харчаванне на Браслаўшчыне залежала ад цэлага шэрагу фактараў. Па-першое, гэта накіраванасць мясоўай гаспадаркі. Пасколькі асноўнымі заняткамі тут былі земляробства і жывёлагадоўля, то прадукты, якія яны давалі, займалі важнае месца ў харчовым рацыёне насельніцтва. Значным дапаўненнем да асноўных заняткаў былі збиральніцтва, паляўніцтва, борніцтва і рыбалоўства. Прадукты, атрыманыя ў выніку гэтых заняткаў, істотна папаўнялі штодзённае меню мясоўых жыхароў. Па-другое, гэта выпрацавана этнічнае традыцыі (“Так дзяды нашы рабілі”). Традыцыі ў галіне народнай кулінарыі перадаваліся з пакалення ў пакаленне і беражліва зберагаліся. Па-трэцце, народная кулінарыя ў значайнай ступені тут залежала ад народнага календара. Згодна народнай традыцыі, чатыры разы на год строга тут прытымліваліся працяглыя па часе пасты. Найбольш працяглыя пасты былі зімой (шасціціднёвы перад Калядамі і сяміціднёвы пост перад Вялікаднём). Са сталоў у кожнай сям’і ў гэты час зникне ўсё скромнае. Ежа ўжываецца толькі посная: рыба, грыбы, разнастайная гародніна. І прыгатаваныя з гэтых прадуктаў сіравы запраўляюцца ільянным, канапляным маслам або алеем. У мясаед жа, наадварот, актыўна ўжываліся скромныя сіравы. Па-чашцёртае, гэта этнічная сітуацыя ў дадзеным рэгіёне. Палякі, латышы, стараверы і некаторыя іншыя этнічныя групы аказалі пэўны ўплыў на асаблівасць народнай кулінарыі Браслаўшчыны.

Асноўным прадуктам харчавання на працягу многіх стагоддзяў быў хлеб. З ім звязаны шэраг прыкмет і павер’яў. Лічылася вялікім грахом кінуць на падлогу крошку хлеба. Калі ж выпадкова здараўлася, што падаў кавалак, то яго падымалі, цалавалі і клалі ў рот. Крышыць хлеб таксама забаранялася: хто так зробіць, той ніколі не будзе мець хлеба. З хлебам і соллю сустракалі і праводзілі дарагіх гасцей, з ім ішлі ў сваты, на вяселле, радзіны і г.д. Ращчынілі хлеб увечары перад тым днём, ў які пяклі. Жытнью муку сяялі праз сіту і сыпалі ў дзежку (“хлебніцу”). Дадавалі вады, размешвалі, атрымліваючы не вельмі густое цеста. Каб цеста ўкісла і добра падышло, дзежку накрывалі векам, а зверху пакрываля-

Тадэвуш Навагродскі. Нарадзіўся ў 1965 г.у в.Арцюшы Шчучынскага р-на Гродзенскай вобл. Дацэнт кафедры этнаграфіі, музейзнаўства і гісторыі мастацтва гістарычнага факультэта Белдзяржжуніверсітэта, кандыдат гістарычных наукаў.Даследуе традыцыйную культуру беларусаў і сучасныя міжэтнічныя адносіны ў Беларусі. Праводзіў даследванні на Браслаўшчыне ў 1998-2000 гг.

яшчэ якой-небудзь адзежынай і ставілі на начу цёплае месца. Квасілі цеста з дапамогай “рошчыны”. “Рошчынай” служыў невялікі кавалак цеста, пакінуты на дне дзежкі ад папярэдняй выпечкі. Раніцай ў цеста сыпалі муку, дадавалі соль і кулакамі мясілі. Калі цеста рабілася цягучым і не прыставала да рук, значыць яно было вымешанае належным чынам. Яго зноў пакідалі ў дзяжы, каб вырасла, на 1-2 гадзіны ў цёплае месца і накрывалі. Для таго, каб атрымалася добры хлеб, печ добра напальвалі бярозавымі дровамі, старанна памялом вымяталі. Браўлі на вока кавалак цеста для адной булкі, прыгладжалі яго рукамі, прыдаючы авальну або круглу форму. На першай булцы рукой рабілі крыжык. Пяклі хлеб на паду печы. Цеста клалі на драўляную лапату, якую пасыпалі мукою, або засцілалі лістамі клёну ці аеру (“скарыначка пахне аерам”). З лапаты цеста “садзілі” ў печ. Хлеб знаходзіўся ў печы 1-2 гадзіны. Гатоўнасць яго правяралі рознымі спосабамі: калі “бразжыць” – гатовы; датыкаліся носам да булкі, калі моцна пячэ – значыць яшчэ сырый і г. д. Вымалі хлеб на лаву. Абчышчалі ад лістоў, верхнюю скрынку змочвалі водой, каб яна была мяккай. За адну выпечку выпякалі ад трох да шасці булак у залежнасці ад колькасці членай сям’і. Выпякалі звычайна раз на тыдзень.

Пазней для выпечкі хлеба пачалі выкарыстоўваць бляшаныя формы, якія тут называліся “брэтываны”. Іх змазвалі ўнутры тлушчам і клалі цеста. З цеста, саскрэбанага са сценак і дна дзежкі, выпякалі спецыяльныя булкі (“паскрабшы”) для дзяцей. У сярэдзіну цеста для таких булак змяшчалі сырое курынае яйка. У цеста для хлеба ў многіх месцах дабаўлялі вараную бульбу. У гады вайны хлеб пяклі са старой пачарнёшай бульбы.

Шырока распаўсюджанымі былі бліны. Іх смакавыя якасці ў многім залежылі ад кулінарнага майстэрства, мясцовых традыцый, гатунку муки. Цеста для бліноў замешвалі ў блінніцы (часта ў такое цеста прыціралі бульбу), разлівалі яго на патэльню лыжкаю. Патэльню папярэдне змазвалі кавалачкам сала. Бліны пяклі перад полынем на вуглях. Елі іх звычайна на снеданне з салам, з вадкім тварагом, мёдам. Вядомы беларускі этнограф М. Я. Нікіфароўскі, які ў XIX ст. вывучаў народную культуру Віцебшчыны, адзначаў, што па роду бліноў мясцовы жыхар мог вызначаць становішча і дабрабыт сям’і. Так, напрыклад, калі ў дому пяклі жытнія бліны, гэтая гаварыла аб tym, што тут чакаюць прыезду блізкіх родзіцай, калі ж пяклі ячменныя бліны – верная прыкмета таго, што ўчора выпякалі якія-небудзь іншыя, пшанічныя бліны пяклі на памінкі, а грэчневыя – на Масленіцу, аўсянія, якія былі ращынены з вечара, указвалі на звычайную сямейную палынь жыцця, а калі яны былі прыгатаваны раніцай з поснага цеста, то гэта ўказвала на нечаканасць, хваробу, адсутнасць каго-небудзь у дому.<sup>2</sup>

З аўсянай муке гатавалі кісель. Муку заливалі цёплай водой і ставілі на начу цёплае месца. Раніцай выціскалі рукамі ці лыжкай на рэщаце і атрыманую цэжу потым варылі. Ужывалі кісель у цёплым і халодным выглядзе з алеем, маслам, малаком, засалоджанай водой. Сырую цэжу, атрыманую пасля выціскання масы, давалі піць дзецям, у якіх былі глісты. Аўсянія кісель быў абавязковай абрарадавай стравай на куцю.

З жытнай заквашанай муке рыхгалі поліўку, якая зафіксіравана намі на Браслаўшчыне пад назімай “раманы”.

Змолаты авёс падсольвалі і ўжывалі ў ежу такую страву, пад назімай талакно. З ращыненага з вечара цеста гатавалі “сканцы”. Для гэтага з цеста выпякалі тонкія ляпёшкі, начынялі іх тварагом, аблівалі маслам і ставілі ў духавую печ.

З прарошчанага жытга гатавалі раўгеню. Яго малолі на муку, ращынялі цеста, якое атрымлівалася салодкім, разбаўлялі водой і варылі. Падобная па тэхнолагіі прыгатавання мучная страва называецца таксама путра.

Стравы з гародніны былі шырока распаўсюджанымі ў харчовым рацыёне, прычым з іх гатавалі першыя, другія і, нават, трэція стравы (бурачны квас, напрыклад).

Шырока распаўсюджанай стравай была “капуста”. Як правіла, для прыгатавання капусты выкарыстоўвалі здробненую капусту і буракі, моркву і г. д. Усё гэта заливалі водой, салілі і ставілі ў гаршчку ў печ. Калі “капусту” гатавалі ў скаромнай дні, то яе запраўлялі салам, мясам або проста тлушчам. У посныя ж дні – грыбамі, рыбай, алеем або канапляным маслам. Капусту таксама тушылі цэлымі галоўкамі, яе квасілі ў дзежцы і г. д.

Ужывалася ў ежу ізлая аబраная бульба, звараная ў пасоленай водзе (“сухая”). Калі ж варылі неабраную бульбу, то такую страву называлі “бульба з мундзірамі” неабраную сырую бульбу мылі, складвалі ў чыгуночку, заливалі водой і ставілі ў печ варыцца. За сталом звараную бульбу аблівалі ад лутпін і елі з малаком, салёнымі агуркамі, квашанай капустай. З бульбы гатавалі бульбянную бабку. Сярод стравераў была распаўсюджана страва пад назімай “гульбішнікі”. “Гульбішнікі” гатавалі з патоўчанай бульбянай масы, у якую давалі муку, яйкі, смятану і тварог. Іх выпякалі ў выглядзе бліноў, затым разразалі на часткі, складвалі ў посуд, заливалі зверху растопленым маслам або смятанай і ставілі ў печ.

Звычайна за год амаль кожная сям’я біла двух кабаноў (да Каляд і Вялікадня).<sup>3</sup> Мясныя стравы былі разнастайны. З крыві рабілі юшнік: варылі костачку салілі, дабаўлялі прыправы, улівалі кашлюк свежай крыві і дабаўлялі муку. Атрымлівалася густая поліўка. Сала салілі і захоўвалі ў дзежках. Рабілі каўбасы. Іх капцілі некаторыя ў лазні. Ачышчаныя тоўстыя свінія кішкі начынялі надранай бульбай са скваркамі, або крупамі, запывалі і запякалі ў печы. Такая страва называлася “дзяшпары” (дзяшэрэ). Халадзец, прыгатаваны са свініны, называўся тут “сциодзіна”. З мяса рабілі паляндвіцы. Шырока выкарыстоўвалася ў ежу рыба.

У структуры харчавання насельніцтва Браслаўшчыны значнае месца займала малако і вытворныя з яго прадукты. Найбольш ўжывалі кісле малако. З кілага малака рабілі тварог. Для гэтага кісле малако ў гліняным збанку ставілі ў печ, а затым адтоплене малако адкідалі на палатняны мяшочак клінападобнай формы (“сырнік”). Мяшочак падвесвалі над якой-небудзь пасудзінай, каб сцікала сыраватка. Елі тварог з малаком або смятанай. Тварог выкарыстоўвалі таксама для начынкі мучных вырабаў, з яго пяклі сырнікі ў выглядзе невялікіх блінчыкаў-аладачак. З адтопленага ў печы тварагу пасля таго, як яго адкінулі на мяшочак, рабілі сырый. Для гэтага тварог змешвалі ў місцы, змяшчалі зноў у мяшочак, прыціскалі дошкай (“дэнкам”), а зверху яшчэ клалі камень на 2 дні. Некаторыя ў тварог убівалі яйка, салілі, дадавалі кмен. Здаравалася, што замешаны тварог, прысціннты дошкай, аблівалі маслам і ставілі ў печ. Масла білі ў бойках.

Сярод напояў ужываліся хлебны квас, бярозавы сок, кісель з журавін, медавуха, гарэлка (“жытніца” – самагон з жытнай муке). Замест чаю заварвалі ліпавы цвет, чабор, зверабой.

На святыя гатавалі спецыяльныя святочна-абрадавыя стравы. Так, на Каляды гатавалі 12 посных страв, сярод якіх былі: куція (кашпа з круп), аўсянія кісель, рыба, грыбы, капуста, кісель з журавін, кампот, булкі з макам, клёпкі, мёд, бліны, арэхі. Пачыналася трапеза тым, што бацька дзяліў усім прысутным аплатку, жадаў задароўя, а дзеці цалавалі руку.

Пад настольнік клалі сена. Са стала на начінку не ўбіралі. Спявалі калядныя песні ("календы"). У гэты ж вечар дзеци ўпрыгожвалі ёлку. Моладзь, асабліва дзяўчата, гадалі. Для гэтага трэба было з'есці куцю, падмесці падлогу, стаць на смеце і слухаць, у якім баку забрэша сабака, туды і дзяўчына выйдзе замуж. На другі дзень ужо можна было есць скромныя стравы.

На Вялікдзень фарбавалі яйкі цыбуляй, пяклі пірагі, гатавалі мясныя стравы. Фарбаванымі яйкамі гулялі ў біткі, качалі з горкі щы з шуфлі ("у палаткі"). Вечарам хадзілі "лалоўнікі", спявалі пад акном валачобныя песні, за што іх гаспадары адгорвалі чым-небудзь.

На радзіны варылі бабіну кашу. У час застолля яе выкуплялі кумы за грошы. На вяселле пяклі жытні каравай.. На памінкі гатавалі рысавую кашу. У старавераў, па звестках інфарматараў, не елі малака і мяса. Памінкі адзначалі таксама праз 30 дзён і праз год.

На талаку памочнікай частавалі бульбянімі клёцкамі з начынкаю ("з душамі"). У час зажынак таксама частавалі памагатых, а на лажынкі спявалі песню "Раёк". На вугал нівы клалі абавязкову бутылку гарэлкі, сыр.

Елі ўсёй сям'ёй, як правіла, за адным сталом. Перад ядой трэба было памыцца і перахрысціца. Малітву "Ойча наш" у многіх сем'ях гаварылі на каленях. Калі хто збіваўся ў час малітвы, то яго застаўлялі гаварыць яшчэ раз. Пасля яды таксама трэба было перахрысціца ("перажагніці"). За столом вялі сябе свабодна, але дзеци "не заводзіліся" і не парушалі існаваўшых правіл паводзін, якія этнограф XIX ст. М. Я. Нікіфороўскі называў трапіна "нормамі людскасці".

<sup>1</sup> Архіў Інстытута мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору.

<sup>2</sup> Нікіфоровскі Н.Я. Очеркі простонароднага жыцця-бытва в Віцебскай Беларуссии и описание предметов обиходности (Этнографические данные). Віцебск, 1895. С.9-10.

<sup>3</sup> Звычай частаваць родзічай і суседзіў мясам свежазабітай жывёлы зафіксаваны намі на тэрыторыі Браслаўшчыны пад назвай "скварста". ("Даваць скварсту" – гэта значыць частаваць свежанінай). Сустракаецца таксама пад назвай "пагалоўніца".

Аляксандар Панцялейка. Браслаў.

## “Браслаўская звязда” (1939-1949 гг.): пачатак і гісторыя фармавання раённай газеты.

Пасля аб'яднання Усходній і Заходній Беларусі у верасні 1939 года адначасова са шматлікімі пераўтварэннямі ў створаным Браслаўскім павеце (пазней раёне) з'явілася сваё перыядычнае выданне — газета "Звязда". "Браслаўскай" яна стала крху пазней. Газета з'яўлялася органам Браслаўскага павятовага камітэта камітэта і павінна была адгыраўваць ролю ідэалагічнага фарпоста савецкай улады на заходзе Беларусі. Першы нумар газеты, як мы можам даведацца са старонкі сучаснай "Браслаўскай звязды", выйшаў 1 кастрычніка 1939 года.

Вывучаючы гісторыю газеты, сёняшніму пакаленню, безумоўна, цікава зазірнуць у першыя гады існавання выдання. На жаль, на месцы гэтага зрабіць даволі цяжка. Найболыш поўны перадваенны камплект "Звязды" ўдалося адшукаць у Расійскай дзяржжаўнай бібліятэцы, у газетным аддзеле падмаскоўнага горада Хімкі. Бібліятэка мае надшыўкі за 1939-1941 г.г. і 1945-1962 г.г. Шкада толькі, што надшыўка за 1939 год начынаецца з № 5.

Пагартгайшы старонкі перадваеннай газеты і прааналізаваўшы тэхнічныя даныя, можна зрабіць высьнову, што рэдакцыя і друкарня знаходзіліся хутчэй за ўсё ў будынку сучаснага краязнаўчага музея па тагачаснай вул. З Мая. Да канца 1939 года выйшла 37 нумароў газеты. Першым яе рэдактарам быў А.Ц. Васілеўскі. Дарэчы, больш падрабязнай інфармацыі аб асобе рэдактара пакуль німа Невядома, ці гэта быў мясцовы жыхар, што малаверагодна, ці прыезджы. Спачатку газета друкавалася на дзвюх старонках невялікага памеру, а з № 8 стала большай па фармату.

Што пісала "Звязда" ў 1939 годзе? Так, № 5 ад 12 кастрычніка амаль цалкам прысвечаны падзеям уз'яднання Заходній і Усходній Беларусі. На першай старонцы змешчаны Звярот рабочых і інтэлігенцыі горада Беластока, на другой — інфармацыя аб маючых адбыцца выбарах у Народны Сход. Увогуле, першыя нумары выдання не ўтрымлівалі ніякой мясцовай інфармацыі. Тым не менш, дзяякуючы "Звяздзе", мы змаглі даведацца аб усіх дэлегатах з Браслаўшчыны на Народны Сход у Беластоку. Да гэтага пары мы больш-менш падрабязна ведалі аб двух — Пальчэўскай і Манцэвічу.

Напэўна, варты пералічыць асноўныя тэмы матэрыялаў газеты за 1939-1941 гады. На яе старонках часта з'яўляліся тэлеграмы, лісты, віншаванні ад працоўных Браслаўшчыны Ураду і самому Сталіну. Амаль пайтода ішлі матэрыялы аб стварэнні гурткоў па вывучэнню сталінскай Канстытуцыі. Як даволі цікавую, можна адзначыць інфармацыю аб перайменаванні вуліц Браслава. Гэта адбылося ўжо ў снежні 1939 года, прычым асноўныя з іх носяць тыя назвы да гэтага часу (напрыклад, Савецкая). Частымі, асабліва ў 1940 г., былі паведамленні аб школах, іх колькасці. Да прыкладу, у 1940-1941 навучальным годзе ў раёне працавала 81 школа, з іх 54 — беларускіх, 26 — рускіх і 1 — яўрэйская. Цікавыя звесткі аб установах культуры: перад вайной дзейнічалі 13 хат-чытальняў, дом сацыялістычнай культуры, раённая бібліятэка (фонд складаў 6311 кніг) і дзве сельскія — Ахрэмашская і Літоўшчынская. Да вайны на Браслаўшчыне было ўтворана каля 10 калгасаў. Першым быў калгас імя Сталіна ў Завер'і. Вось яшчэ некалькі цікавых фактаў: будучы бургамістр часоў акупацыі 1941-1944 гадоў С.І. Кавальскі да вайны працаваў ветэрынарным урачом. Старшыню Мяжанскаага сельса-

*Аляксандар Панцялейка. Нарадзіўся ў 1967 г. у г.Браславе. Навуковы супрацоўнік Браслаўскага гісторычна-краязнаўчага музея. Займаецца прыродазнаўчымі пытаннямі, пытаннямі гісторыі Браслаўшчыны XIX-XX стст. Удзельнік "Браслаўскіх чытанняў" 1994, 1997 гг.*

Браславскій № 4 сентябрь 1920 г.  
издание белорусской газеты  
изданіе белорусской газеты

отмѣтка о

прибытии.

выбы-

тии газеты.

издаваемая единой белорусской

командармии М. Генерал-Губернатора

Изъ сводки Генерального

штаба. . отъ ЗГУ.

На южномъ фронте на-  
ши войсками части всту-  
пили съ полаками, хо-  
дившими въ земли уездовъ К. Ав-  
густовъ. Гродно въ руки  
возвращены.

На съверскомъ фронте ми-  
ници захватили въ пленъ  
одинъ караулъ въ дере-  
ни Шапали и йури,  
на ихъ месте выстави-  
ли свои. Недоразумѣніе  
изъяснено и положено  
юзртагородно....

отъ 31. VIII.

На южномъ фронте под  
бѣлскімъ провосходомъ -  
ціихъ силъ полаковъ  
али части кѣрковъ  
одались назадъ....

Браславско-Литовскіе отношенія  
27 авг. Въ Кодну прибыла  
ла Бѣлская военная де-  
легація, а 1 сентября въ  
Варшаву выѣхала Лит-  
овская делегація.

Изъ сводки 29/11  
въ бѣль-литовскомъ ре-  
гіонѣ руское войско разъ-  
селило тѣа бояръ восточную  
Бреста. Въ Віадаво-Гру-  
бешевеномъ районѣ идти  
бои. Въ районѣ Мінска  
(Гоміція) предположена  
упорная борьба. Въ Холм-  
скогъ районѣ въ Октябрь-  
скомъ уѣздахъ въ руки  
взяли 150 польскихъ пу-  
леметы и чортия.

Браславская элиза  
журналъ издается въ Браславѣ  
столицѣ Браславской губерніи  
на русскомъ языке. Редакторъ  
русский. Учредитель  
- Браславская военная команда.  
Редакторъ - С. Власілавіч  
издатель - Браславская  
командармія.

Въ г. Віадавѣ вы-  
ѣдены организаторы  
министрати и милиціи.

Послѣдний изъѣздъ.  
31 августа въ Кодну  
прибыла русская ми-  
нича въ главы съ граждан-  
скимъ званиемъ.

NUKUS RUZANCOVAS.

# БРАСЛАВСКАЯ СТЕННАЯ ГАЗЕТА.

№3

ИЗДАВАЕМАЯ БРАСЛАВСКОЙ БЕЛ- 13 сент. 1920 г.  
РУССКОЙ КАМЕНДАНТУРОЙ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ  
АКТОВСК. ГЕНЕР. ШТАБА,  
ОТ 6. IX. 1920 Г.

ПЛУЧИВ ПОДКРЕПЛЕНИЯ,  
ОКИ УКРЕМИЛИСЬ НА ЛИНИИ  
САЙНО, БЕЛОЕ, МИЛГА, ВИГ,  
ПАРТЫ. В АТДЕЛЬНЫХ ПУНК-  
С ПОДЛКИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
ШАЛЛЕРИИ, ПЫТАЛИСЬ АТТАКА-  
ТЬ, но были отбиты всю-  
БОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЯ  
АЛКОВЕНИЯ ИМЕЛИ МЕСТЬ  
АМОНЕ ОЗЕР ТАРТАКИ И  
ИНЫ.

ДЛКОВНИК Ген. Шт. КЛЕЩИНСКИЙ  
из телеграмм "ЭЛЬТЫ".

ТИЛЬЗИТА ДЛЯ ЛИТОВСКИХ  
ВЛЗСКИХ ДОРОГ ПЕРЕВОЗИТ-  
1 12,000 ТОНН УГЛЯ, ЕГО ХВА-  
Г НА ПОДГОДА.

ТАУРОГЕНЕ ОТКРЫВАЕТСЯ  
БРИКА ЦЕЛЛУЛОИДА. ВО ГЛАВЕ  
СТОИТ ВИДЕНЕКИЙ ФАБ-  
ИКАНТ АСВИН.

ГА.— ЧИЧЕРИН ВЫРАЗИЛ  
ЮС СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕНЕ-  
НИЕ РУССКО-ПОЛЬСКИХ ПЕ-  
РГОВОРОВ В РИГУ.

РУССКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ.  
НІГГЕРР. по словам газет  
ВЕТЕНИЕ ВІДСЛЕДА ПОЛУЧИЛИ  
ВІС ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОДКРЕП-  
ЛІКИ И НАЧАЛИ НАСТУПЛЕНИЕ.  
ІГО ВОЙСК БЫЛО НАПРАВЛЕ-  
НО В РАХОН СУВАЛКИ-АВГУСТО.  
НІВЯВ КЕНТР-НАСТУПЛЕ-  
КРАІННІЙ АРМИИ НАЧАТО  
ЛІНІИ ГРОДНО-АВГУСТО.  
СОГЛАСНА РАДИКІІ З ЛОН-  
ДНА ПОЛЬСКОЕ НАСТУПЛЕ-  
НІЕ УЖЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО.

СЕТНАЯ ХРОНИКА.  
ІНТ. В НАШЕМ УЕЗДНОМ  
ГІРІ ЕЖЕРСКАХ БЫЛ УЕЗД-  
ІЙ СЕКІМІК И УЧІТЕЛЬ-  
ІЙ С'ЕРЗД, на которміх бы-  
ПРЕДСТАВІЛИ И ОТ БРА-  
СЛКОЇ ВОЛОСТИ.

8 СЕНТЯБРЯ ОРГАНИЗОВАНА  
ПОЖАРНАЯ БРАСЛАВСКАЯ ДРУ-  
ЖИНА. В ПРАВЛЕНИЕ СІЯ ИЗ-  
БРАНЫ А. РУЗКАНЦОВ (МАЙОР),  
МИШТОВТ (НАЧ. МИЛІЦІИ),  
Ш. РАБЛНОВИЧ, Б. ХОРМАЦІ, С. ГЕ-  
ЛІШКОВСКІЙ, А. ЭЙДЕЛЬСОН, Л.  
ВАЙШТЕЙН, А КАНДАЛАРІЯ  
К НІМ В. ФІШЕР, З. УЛЬМАН  
И К. МУНИЦ. ПОЧЕТНЫМИ ЧЛСН-  
АМИ ИЗБРАНЫ МІНІСТРЫ ЄВ-  
РЕЙСКІХ ДЕЛ М. СОЛІВСКІ-  
ЧІК И БСЛОРУССКІХ ДЕЛ Д.  
СЕМАШКО. ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ  
ДРУЖИНА ПРИСТУПІТ К ІНСЕР-  
ГІЧНОЙ РАБОТІ ПО ПРИВЕ-  
ДЕНИЮ В ПОРЯДОК ІНВЕСТА-  
РІЯ, ОБУЧЕНИЮ ОХОТНИКОВ И  
ІЗБЫКАНИЮ СРЕДСТВ ДЛЯ ДРУ-  
ЖИНИ.

НАЗНАЧЕННЫЙ НАЧАЛЬНИ-  
КОМ БРАСЛАВСКОГО УЧАСТКА  
ЕЖЕРЕНСКОЙ УЕЗДНОЙ МІ-  
ЛІЦІИ МІШТОВТ ПРИБЫЛА  
В БРАСЛАВ И ВСТУПІЛ В ІСПО-  
ЛЕННІЕ СВОІХ ОБЗАВІННІСТЕЙ.

В БРАСЛАВСКОЙ КАМЕНДАН-  
ТУРІ ПОДНЯТ ВОПРОС ОБ УС-  
ТРОЇСТВІ В БЛІЖАЙШЕ ВРЕ-  
МЯ «ДЛЯ БОРОБЫ С ГРАЖДА-  
НІЯМ» В КТОРОМ БЫ ПРИНАЛИ АУ-  
МАСТЕД УЧАСТИЕ ВСІ ГРАЖДА-  
НІЯ И ВОИНЫ ГАРНІЗОНА.

НАС ПРОСЯТ НАПЕЧАТАТЬ:  
МЕСТНЫМ ВЛАСТЯМ.

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ РО-  
ДЯЛІ МЕСТНЫМІК ВЛАСТЯМІ НАЧ  
ГАРН, МАКОРОМ РУЗКАНЦОВІМ Ч  
КОМЕНДАНТОМ КАПИТАНОМ БЛА-  
ГОВІЩЕНСКІМ БРАСЛАВСКОЕ  
КУЛТУРНО-ДРАМАТИЧЕСКОЕ  
ОБЩЕСТВО ШАСТ СВОЮ ІСКУ-  
СТВОЮ БЛАГОДАРНОСТЬ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЕЛІШКОВ-  
СКІЙ.

ГАЗЕТА "ПАГОДА" РАДЫМІАЦІА;  
БРАСЛАВСКАЙ ВОЛ.- 20 РКЗ.,  
ПЛЮСЕНСКАЙ ВОЛ.- 20 РКЗ.,  
ДРЫСІВАТСКАЙ ВОЛ.- 20 РКЗ.,  
КЛАПЕРІЦІВУ У БРАСЛАВІ- 25 РКЗ.  
ЖЛУЧНЕРІЧ-БСЛОРУСЬМ - 50 РКЗ.  
РЭШТУ МАРГЧИМА АТРЫМАЦІ  
У КАМЕНДАНТУРІ. К-ЛА.Б.А.Р.  
РЕДАКТОР- БРАСЛАВ. БСЛОРУС.  
ІЗДАВАТОЛЬ К-ЛА.Б.А.Р.

вета Фёдарава за тое, што ён недапрацаваў 30 хвілін, адправілі на 6 месяцаў папраўчых работ. А ў № 38 газеты за 1941 г. ёсьць паведамленне аб абавязковай рэгістрацыі веласіпедаў. Дарэчы, у экспазіцыі нашага музея ёсьць такі экспанат – нумар ад веласіпеда перадваенных часоў. За яго трэба было заплаціць 2 рублі і яшчэ падатак 3-10 рублёў, а таксама праставіць нумар рамы і назну фірмы вытворцы гэтага транспартнага сродку.

Чытачы сённяшній "раёнкі" прызычайліся да табліц-зводак вынікаў правядзення сельгасработ. А першыя падобныя зводкі з'явіліся ў "Звяздзе" вясной 1941 года і выглядалі падобна да сучасных.

Ці вось такі факт. Цяпер дакладна вядома, што ў 20-30-я гады ў Браславе існаваў планерны клуб. З прыходам савецкай улады ён перастаў дзеянічаць, але база засталася. І вось вясной 1941 года яго зноў адкрылі, абы чым і паведамляла газета.

Бадай самая важкая інфармацыя ўтрымліваецца ў № 46 за 1940 год. Яна называецца "Першая рэвалюцыйная газета ў Браславе". У артыкуле паведамляецца аб тым, што ў 1919 годзе, 19 студзеня, выйшаў першы нумар газеты "Браслаўская камуна". Відавочна, што гэты друкаваны орган належыў Браслаўскаму рэвалюцыйнаму камітэту. Аднак аўтары не даюць больш ніякіх звестак: колыкі праіснавала газета, колыкі выйшла нумароў, які мела знешні выгляд, наклад, дзе друкавалася? Аналізуючы гэту інфармацыю, можна зрабіць выніку: калі палічыць сучасную "Браслаўскую звязду" пераемніцай друкаванага органа ўлады часоў ВРК 1919 года, то вынікае, што першася перыядычнае па сваёй сутнасці выданне з'явілася ў Браславе напачатку стагоддзя ў вельмі няпростыя для Беларусі часіны. Канешне, хацелася б пабачыць "Браслаўскую камуну", хати гэта малаверагодна.

Напрыканцы тэбя прывесці некаторыя статыстычныя выкладкі, якія можна "пачэрпнуць" у газете. Наклад "Звязды" у 1939 годзе быў спачатку некалькі соцен, а потым дасягнуў дзвюх тысяч. У 1940-ым годзе выйшла 127 нумароў (наклад ад 2000 да 2500 экземпляраў). У 1941 годзе да пачатку вайны выйшла 69 нумароў газеты. Пастаянным рэдактарам, акрамя А.Ц.Васілеўскага, была Хая Навумайна Мерхасіна. Яна ўзначаліла газету ў ліпені 1940 года. Першы нумар, які яна падпісала, — 68 за 21 ліпеня. Хутчэй за ўсё ў часы вайны яна была ў эвакуацыі, а пасля вярнулася ў Браслав і з канца 1944 года зноў узначаліла газету. У 1940 годзе некалькі разоў рэдагавалі газету А.І.Карпяленя, загадчык аддзела пропаганды і агітацыі райкама, П.І.Тамковіч, загадчык аддзела народнай асветы. Доўгі час на пасадзе намесніка адказнага рэдактара працаваў Н.П.Закалінскі. Адразу ж пасля аднаўлення працы "Звязды" ў ліпені 1944 года рэдагаваў газету А.Ф.Гурчонак. На жаль, аддзел перыядыкі Расійскай бібліятэкі не мае ніводнага нумара за 1944 год.

Безумоўна, патрэбны далейшыя пошуки звестак, каб больш-менш поўна скласці гісторыю выдання газеты "Браслаўская звязда". Напрошваецца падзяленне гісторыі газеты на перыяды—даваенны, пасляваенны, перыяду 60-80-х гадоў, часоў перабудовы і г.д. Аднак зразумела, што для далейшага вывучэння яе гісторыі патрэбны і час, і шмат намаганняў.

Зусім нядайна ў бібліятэцы Акадэміі навук Літвы было выяўлена яшчэ адно выданне — "Браслаўская наасценная газета", якую выдавала восенню 1920 г. ваенна камендатура Беларускага батальёну (F-21-2285). Напэўна з-за таго, што Беларуская рота ў складзе літоўскіх войскаў, якой камандаваў маёр Аляксандар Ружанцоў, прастаяла ў Браславе нядоўга, выпушчана толькі трох нумары наасценнай газеты. Па фармату — гэта звычайні лісток памерамі прыблізна 30 x 20 сантymетраў. №2 выйшаў на двух аркушах, а трэці нумар быў напісаны на аркушы ў лінейку. У №1 ад 4 верасня размешчана адозва рэдакцыі: "В наш Браслав редко попадають газеты. Идя навстречу местным пожеланиям и желая положить предел всяким слухам, мы будем издавать свою газету надеясь на помощь и сотрудничество местных общественных организаций и деятелей ...". Змяшчала наасценная рукапісная газета матэрыялы аб падзеях на фронце, мясцовыя навіны пад рубрыкай "Браслаўскае жыццё". Паказальны матэрыял, у якім новастворанае Браслаўскае культурна-драматычнае таварыства дзяяке мясцовай ўладзе, а дакладна начальніку гарнізона маёру Ружанцову і каменданту капітану Благавешчанскому за паддраваны рапорт. Цікава чытаюцца паведамленні аб арганізацыі пажарнай дружыны, аб прызначэнні "дня борьбы с грязью". Увогуле, нават трох нумары даюць так шмат інфармацыі аб падзеях восені 1920 г. у Браславе, што безумоўна з'яўляеца карыснай знаходкай і ў дадатак адкрывае яшчэ адну старонку гісторыі перыядычнага друку на Браслаўшчыне.

**Мікола Паўловіч. Даўгаўпілс**

## **Беларусы на землях Латгаліі.**

Беларусы з'яўляюцца сталымі жыхарамі Латгаліі з незапамятных часоў. У Даўгаўпілсе сёння пражываюць калі 10-ці тысяч беларусаў, больш 4-х тысяч — у раёне. Сярод іх нямала выхадцаў з Браслаўшчыны і іншых мясцовасцей Беларусі. Палітычны і эканамічны абставіны прымушалі людзей з'язджаць у Латвію, ды і ў другія мясціны. Асабліва шмат пераехала ў савецкія часы. У Даўгаўпілсе і сёння адзін з новых мікрараёнаў горада жартліва называюць Шаркаўшчына (Новы фарштадт). Чыноўнікі з Мінска па прыездзе ў Латвію зайсёды зазіўляюцца вялікай колькасцю беларусаў. За латвійскім часам беларусаў паменела. Шмат хто з'ехаў на Беларусь ці ў замежжа. Хто меў магчымасць, перапісаліся на латышоў. Але большасць засталася і, хто мае працу ці ўласнае прадпрыемства ці фірму, жыве па беларускіх мерках

**Мікола Паўловіч.** Народзіўся ў 1956 г. у г. Карэлічы Гродзенскай вобл., жыве у г. Даўгаўпілс (Латвія).  
Калекцыянер. Сябра беларускага таварыства «Уздым». Займаецца краязнаўчымі пошукамі па пытаннях гісторыі Браслаўшчыны. Удзельнік "Браслаўскіх чытанняў" 1997 г.

надзвычай добра. Мяркуюць так і ў беларускім консульстве і амаль кожны год пераглядаюць кошт візы да са старэлых бацькоў толькі ў адзін бок – павышэння цаны. Хаця асноўная частка людзей жыве бедна і сядзіць на Беларусь за прадуктамі і таварамі не ад добрата жыцця.

Няма практычна ў горадзе прадпрыемстваў ці фірмы, дзе не працавалі б беларусы. Возьмем для прыкладу мэра горада А. Відаўскага. Яго бацька, дзядзька і цётка вучыліся ў беларускай гімназіі ў Дзініску. Дзядзька Уладзімір Відаўскі быў сапраўдным беларусам, працаваў у беларускай гімназіі і быў рэдактарам мясцовага беларускамоўнага часопіса сацыял-дэмакратычнага напрамку. У час вайны партызану на Браслаўшчыне. Пасля вайны працаваў намеснікам міністра лясной гаспадаркі Латвіі. Актывна дапамагаў многім браслаўчанам уладавацца ў Рызе.

Мне давялося размаўляць з дырэктарам першай латышскай гімназіі горада Даўгапілса. Ён з цяжкасцю гаварыў па-руску. Але разгаварыўшыся на беларускую тэму, ён признаўся, што яго родная бабка – беларуска з'пад Ару, і нават успомніў некалькі беларускіх слоў.

У Даўгапілсе выхадзіць больш дзесятка мясцовых газет. Рэдактарамі трох з іх былі выхадцы з Браслаўшчыны. Гэта – прыватная газета "Міліон", якая належыць Нямцову, ураджэнцу Бабруйска, а рэдактарам працаваў Вавінскі з'пад Опсы. Гарадская газета "Дінабург", старая назва "Красное знамя", у якой шмат гадоў працаваў рэдактарам Павел Буры. Яго брат Зянон Буры працуе рэдактарам завадской газеты "Локомотіў" і цяпер з'яўляецца аўтарам некалькіх паэтычных зборнікаў. Родам браты Бурыя з Гаўрылаўцаў. Стаялі ля вытокаў беларускага таварыства ў Даўгапілсе. У рэдакцыі "Дінабурга" праходзілі першыя паседжанні і канферэнцыі мясцовага беларускага таварыства. У газеце часта друкава-ліся матэрыялы на беларускую тэму.

У 1994 годзе пачала друкавацца беларуская старонка "Голас беларуса", неўзабаве закрытая беларускім консульствам за адзначэнне даты бітвы пад Оршай, расцэненай як антырасійскі матэрыял. Павел Буры, на жаль, у той час ужо пакінуў пасаду рэдактара.

Глядзім мы кабельнае тэлебачанне, гэтым займаецца фірма "Даўтком", належыць яна Мар'яну Панкевічу, родам з'пад Опсы. Радыястаницыя "Аліса Плюс" – гэта таксама яго прадпрыемства, якое браслаўчане маюць магчымасць чуць у эфіры. Выдае ён уласную газету пад назвой "Сейчас". Друкуе раз у месяц дадатак да сваёй газеты на польскай мове.

Ёсць у нас знакамітая турма пад мясцовай назвой "Белы лебедзь". Там часта трymаюць затрыманых парушальнікаў беларуска-латвійскай мяжы. Шмат гадоў начальнікам турмы працуе браслаўчанін палкоўнік-лейтэнант Мікалай Фёдарав. Мне запомніліся яго слова: "Будзе цяжка беларусам – звязткі з турму – дадаможам".

Даўгапілс – найбуйнейшая чыгуначная станцыя Балты. Кіруе гэтай станцыяй ды і ўсёй чыгункай Латгаліі зямляк з'пад Замошча – Лабэцкі. За заслугі перад Латвіяй ён быў узнагароджаны вышэйшай узнагародай Латвіі – Ордэнам Трох Зор. Дарэчы, Ельцын ад такой узнагароды адмовіўся.

Старшынёй яўрэйскага таварыства Даўгапілса шмат гадоў з'яўляецца Соня Мірава (Самавар) родам з Браслава. З Усянай паходзіць Браніслаў Туманоўскі – уладальнік прадпрыемства "Яўнас Тыргус". Палова горада есць марожанае яго вытворчасці і наведвае яго рынак.

Духоўным настаўнікам стараверскай абшчыны на "Фарштадце" з'яўляецца Цімафеў Кудрашоў. Добра ведае беларускую мову і мае неблагую бібліятэку беларускіх кніг. Бацька яго шмат гадоў з'яўляўся настаўнікам стараверскай абшчыны ў Відзах. Дачка святара з Ару – Сімяона Кузьміча – перадала ў музей Браслава вялікую колькасць цікавых матэрыялаў з архіва бацькі. С.Кузьміч быў перавезены на пасаду святара з Мядзела ў Ару ў 1938 годзе, дзе і працаваў да 1958 года ў Спаса-Прэабражэнскай царкве. Святар быў рэпрэсіраваны за рэкамендацыі маладым юнакам на паступленне ў Жыровіцкую духоўную семінарыю. Прыйшлося пакінуць Ару і з'ехаць у Даўгапілс да дачкі. Калі ён памёр, ўсё духавенства Даўгапілса прысутнічала на яго пахаванні. Царква ў Ару засталася без святара і была разбурана мясцовымі ўладамі. Маёмасць была перададзена ў царкву Прыдруйска (Піедру). Вучань С.Кузьміча Г.Янулёнак з'яўляецца зараз мітрафорным прататыпам у Пецярбургі. С.Кузьміч пісаў вершы рэлігійнага зместу і нават іх друкаваў.

Цікавыя матэрыялы знайшліся і ў архіве Веры Нявірчык з Замошча. У час вайны яна выехала ў Даўгапілс, дзе працавала ў беларускіх школах. Закончыла беларускія настаўніцкія курсы ў Рызе. Добра ведала многіх дзеячаў беларускага адраджэння ў Латвіі: Езавітава, Мірановіча, Сахарава і іншых. Шмат гадоў працавала настаўніцай у Рызе. Сярод яе вучняў – нават адзін міністр сучаснага ўраду Латвіі. Пісьменнік-гумарыст М.Задорнаў вучыўся ў школе разам з яе дачкой.

Гэтыя людзі цікавыя тым, што ўсе паходзяць з Браслаўшчыны і ў кожнага можна знайсці нешта каштоўнае для музейнай экспазіцыі.

**Александр Плавинский. Минск.**

## **Раскопки могильника у деревни Ахремовцы.**

Курганный могильник у деревни Ахремовцы, более известный по названию бывшего имения Плятеров как Бельмонты, расположен к югу от деревни, за кладбищем, слева от дороги Шарковщина – Браслав. Памятник насчитывает около 70-ти полусферических насыпей высотой от 0,5 до 1,2 метра, диаметром от 5 до 10 метров. Большинство насыпей сильно повреждены.

В 1892 г. памятник открыл Ф. Покровский, раскопавший здесь 7 курганов. В 1938 году Г. С. Цегак-Голубович и В. Голубович раскопали 2 насыпи. В 1976-78 и 1982 годах А. В. Дучиц раскопала 5 курганов. В 1997 году экспедицией Белгосуниверситета под руководством В. Н. Рябцевича и автора было вскрыто и исследовано 5 насыпей. Полученные материалы, хотя и не очень богатые, представляют определенный интерес.

Курган 1 расположен в южной части могильника у просёлочной дороги, которая ведет в Ахремовцы. Насыпь полусферическая, слегка овальная в плане, что объясняется современными повреждениями. Высота её 1,2 м, диаметр 9 х 8 м. Курган сильно зарос деревьями. Насыпь состоит из тёмно-коричневого крупнозернистого песка с мелкими камешками и вкраплениями угольков и золы. На глубине 1 м от вершины всю площадь основания кургана покрывает зольно-угольный слой мощностью 0,15 м. Под зольным слоем — материк (светлый крупнозернистый песок). В материке оказались две ямы, заполненные угольками, золой и кальцинированными костями. На материке обнаружен фрагмент лепной керамики. Судя по всему, курган содержал двойное погребение по обряду кремации.

Курган 2 — полусферический, круглый в плане, высотой 1,0 м, диаметром 6,0 м. Крупные деревья не позволили снять насыпь полностью: северо-западный и юго-западный сектора не копались. Насыпь состоит из тёмно-коричневого крупнозернистого песка. На глубине 0,8 м от вершины всю площадь основания кургана покрывает слабый, невыразительный зольно-угольный слой мощностью около 0,1 м. Под зольником проходит слой (0,2 м) тёмно-коричневого крупнозернистого песка. Материк — более светлый, желтоватый песок.

В юго-восточном секторе, на глубине 0,7 м от вершины кургана, обнаружено погребение по обряду трупоположения, представлявшее собой мощную линзу золы, угольков и кальцинированных костей диаметром 0,8 м, расположенную в 1,5 м к востоку от центра кургана, на зольном слое. Здесь же оказались и сильно поврежденные огнем вещи. Это, прежде всего, оплавленные фрагменты стекла — вероятно, бусы. Их тип и форму проследить не удалось. Найдено множество слитков оплавленной бронзы. Сохранились лишь несколько бронзовых спиралек и небольшой фрагмент бронзового пластинчатого браслета (?) с ложнозерненым арнаментом.

Курган 3 — округлая в плане, полусферическая насыпь диаметром 6,0 м, высотой 0,8 м носила явные следы повреждений. Северо-восточный сектор помешали раскопать две огромные сосны.

Насыпь — тёмно-коричневый крупнозернистый песок. Площадь основания покрыта зольно-угольным слоем мощностью 0,1 м. В юго-восточном секторе, на расстоянии 1 м от центра кургана в материке обнаружена яма диаметром 1,0 м, глубиной до 0,3 м, заполненная угольками, золой и фрагментами кальцинированных костей. Несколько фрагментов оплавленного стекла (бусы ?) дополнили картину.

Курган 4 — полусферический, круглый в плане при диаметре 6,0 м достигал высоты 0,6 м. Насыпь — тёмно-коричневый крупнозернистый песок. Площадь основания покрыта тонким (до 0,05 м) зольным слоем. Погребение по обряду кремации несколько смешено от центра к западу и представляет собой небольшую овальную яму в материке (1,2 x 0,8 м, глубиной 0,2 м), вытянутую с запада на восток, заполненную угольками, золой и многочисленными фрагментами кальцинированных костей. В погребении обнаружены одно целое, два фрагментированных глиняных прислица и небольшой слиток оплавленной бронзы.

В северо-восточном секторе, на расстоянии 1,5 м от центра кургана, на материке обнаружено скопление крупных камней, золы, угольков. Здесь же оказалось несколько небольших фрагментов кальцинированных костей. Связь данного объекта с курганом не вызывает сомнений.

В ста метрах справа от дороги Шарковщина — Браслав, напротив кладбища, в лесу, находятся около двадцати сильно заросших курганов высотой около 1,0 м, диаметром 6,0—10,0 м. Большинство насыпей сильно повреждены. Допустимо предположить, что это остатки всё того же Ахремовского могильника. Здесь нами был вскрыт один курган, расположенный у самой дороги. При диаметре 8,0 м полусферическая, круглая в плане насыпь имела высоту 0,9 м и носила явные следы повреждений. Состояла насыпь из крупнозернистого тёмно-коричневого песка. Всю площадь основания под ней покрывал зольно-угольный слой. Следы перекопа отчетливо читались как в перекопах, так и в материке. Погребение не обнаружено.

Таким образом в четырех из пяти исследованных нами курганов оказались погребения по обряду кремации. В кургане 5 погребение не сохранилось. Вместе с тем, нельзя с полной уверенностью исключить и возможность того, что данный курган был кенотафом. В отношении курганов 2, 3, 4 можно более или менее уверенно говорить о женских погребениях. В кургане 1 всякие указания на пол погребенных отсутствуют. Судя по всему, кремирование покойников совершалось где-то на стороне, возможно, на специально отведенном для этого месте. После чего остатки кремации переносились к месту погребения. Во всех курганах весьма четко заметны следы ритуальных очистительных костров на материке. В кургане 2 этот зольник проходит внутри насыпи. Насыпи курганов состоят из тёмно-коричневого крупнозернистого песка, отличающегося от светло-желтого материкового. Ровики отсутствуют. Крайне скучный инвентарь, к тому же сильно поврежден огнем. Обнаружено несколько целых и фрагментированных бронзовых спиралек, фрагмент бронзового пластинчатого браслета (?), фрагменты оплавленной бронзы и стекла, глиняные прислица. Практически полностью отсутствует керамика.

Тем не менее, и погребальный обряд, и инвентарь подтверждают принадлежность могильника балто-славянскому населению и датировку его VIII — X веками.

Аляксандар Плавінскі. Нарадзіўся ў 1952 г. у г.Мінск. Загадчык лабараторыі музеянауства БДУ. Займаецца археалагічнымі даследваннямі перыяду I тыс. н.э. Праводзіў даследванні курганных груп Ахремаўцы, Опса, Укля. Удзельнік “Браслаўскіх чытанняў” 1997 г.

## Засцерагальнае ўзбраенне Браслаўскага Паазер'я XII-XIVстст. у кантэксце эвалюцыі ўсходнебрапейскай зброі.

Мэтай, прапануемага даследвання з'яўлецца вывучэнне засцерагальнага ўзбраення паўночнага захаду Полацкай зямлі \*. Пры гэтым выкарыстоўваючы, па магчымасці, шырокія аналогі не толькі з суседніх тэрыторый, але і з досыць аддаленых рэгіёнаў. Такі падыход дазваляе высветліць паходжанне некаторых знаходак, уладкаваць датыроўку, асэнсаваць асноўныя напрамкі развіцця комплекса ўзбраення.

Гісторыю засцерагальнага ўзбраення Браслаўскага Паазер'я ўжо спрабаваў асвятліц Г. В. Ласкавы (Ласкавы, 1992, ст. 50-55). Але выкарыстаная ім методыка падаецца сумнеўнай, а высновы – не заўжды дастаткова аргументаванымі.

Існуючыя крыніцы дазваляюць меркаваць, што ў склад засцерагальнага ўзбраення разглядаемага рэгіёна ўваходзілі шчыты, шлемы, пласцінкавыя і колкавыя даспехі.

Самым распаўсюджаным сродкам абароны быў шчыт. У XII – XIII стст. выкарыстоўваўся шэраг баявых прыкрыццяў розных форм.

**Круглыя** шчыты. Яны былі ўжо паўнальна невялікімі па памеры. Прыкрыці рабіліся з "мяккай" (са скуранных рамянёў) рукавицю. На адным маскавіцкім малюнку, верагодна, паказаны шчыт з умбонам (Ласкавы, 1992, мал. 4-6). Ёсць выява выпуклага прыкрыцця (Дучыц, 1979, рис. 106-3). Ім было лягчэй парыраваць удары варожай зброі (Кирпичников, 1971, ст.36).

**Трохугольныя** шчыты. Яны развіліся з прыкрыццяў міндалепадобнай формы шляхам спрамлення выпуклых частак. На маскавіцкіх графіці можна ўбачыць цэлы шэраг такіх прыкрыццяў (Дучыц, 1977, рис.28; яна ж, 1979, рис. 107-48, 108; яна ж, 1991, рис. 36-3).

Выключочную цікавасць уяўляе выява шчыта, які па форме набліжаецца да **павезы** (прамавугольнае прыкрыццё з акруглым верхам і прадольнымі жэлабамі пасярэдзіне) (Дучыц, 1979, рис. 104-2, 3, 5, 6, 105-3, 107-48, 108; яна ж, 1991, рис. 36-1, 3). Толькі у адным выпадку выява на малюнку можа быць інтэрпрэтувана як сфераканічнае нагалоўе са шпілем (Ласкавы, 1992, ст. 52). Але ў такім выпадку прыдзеца прызнаць, што перад намі сфераканічны шлем з нахіленым наперад шпілем, а магчымасць існавання такой рэчы выглядае проста фантастычна. Вельмі верагодна, што перад намі няўдалое накрэсленне, і рабіць на яго падставе нейкія рэканструкцыі не варты. "Стажковыя" шлем быў пануючым сродкам абароны галавы не толькі ў Браслаўскім Паазер'і. Нагалоўе гэтага тыпу пераважалі ва ўсіх заходніх землях Русі (Плавінскі, у друку). Асаблівасцю гэтых шлемаў была адсутніця сродкай абароны твару. Такія ж нагалоўі былі распаўсюджаны у Літве (Габронаітэ, 1965; Yolkaitė-Kulikauskienė, 1965). Выкарыстоўваліся "стажковыя" шлемы (але з наноснікамі) у Польшчы (Polska..., с. 64-65).

У комплекс узбраення ўваходзілі і сродкі абароны корпуса – колкавыя і пласцінкавыя даспехі. Рэшткі кальчуг да нас не дайшлі (гэтая акаличнасць дазволіла Г. В. Ласкаваму заявіць аб іх адсутніці (Ласкавы, 1992, ст. 50)). Але аб выкарыстанні колкавых даспехаў свядчыць гліняная фігурка з Маскавіч (Дучыц, 1991, рис. 27-4), бо на ёй паказана кальчуга з каптуром.

Існаванне панцыраў фіксуецца па выяўленым у Прудніках пласцінам. Усяго іх знайдзена чатыры (Ласкавы, 1992, мал. 2-22-24; Шадыро, 1988, рис. 30-5, 31-10; ён жа, 1990, рис. 3-8). Адна захавалася толькі фрагментарна, што не дазваляе вызначыць сістэму яе мацевання. Другая пласціна мае прамавугольную форму з трывма адтулінамі ўверсе. Яна ўваходзіла ў склад лускавога даспеха, датуецца, хутчэй за ўсё, – не раней пач. XIII ст. Трэцяя пласцінка – прамавугольная з трывма парамі адтулін ля верхняга края. Яна належыла **крыгтаму** (з прымацаваных з унутранага боку асновы дагалуй набора) лускавому даспеху. Такія панцыры з'явіліся ва Усходній Еўропе пасля мангольскай экспансіі. Іх "радзімай" можна лічыць Манголію і Мінусу, дзе яны іспавалі ў XII – XVIII стст. (Худяков, 1980, ст. 119-122; Худяков, Солов'ёў, 1987, ст. 148, 153). Датаваць пласцінку можна XIV ст., бо ўсе аналагічныя знаходкі на землях усходніх славян адносяцца менавіта да гэтага часу. Часцёгі экзэмпляр мае прамавугольную форму з фігурным выступам у цэнтры. Ён уваходзіў у склад даспеха, дэталі якога набіраліся на аснове ўстык. Падобная пасцінка XIII – XVстст. знайдзена ў Крычаве (Бохан, 1996, ст. 45).

У развіцці засцерагальнага ўзбраення Браслаўскага Паазер'я XII – пач. XIV стст. дамінавалі старажытнарускія традыцыі. Але геаграфічнае размяшчэнне на балта-славянскім памежжы вызначала пэўную спецыфіку рэгіёна (напрыклад, раннєе з'яўленне павезы). Комплекс узбраення рэгіёна быў вельмі чуйным да ваенна-тэхнічных навінак. Сюды маглі трапляць нават асобныя рэчы залатаардынскага паходжання.

\*Аўтар прыносиць падзяку А.У.Дучыц і В.І.Шадыро за магчымасць выкарыстоўваць матэрыялы іх раскопак.

Мікалай Плавінскі. Нарадзіўся ў 1981 г. у г.Мінск. Лабарант Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі. Займаецца пытаннямі засцерагальнай зброі IX-XIII стст. Удзельнічаў у археалагічных раскопках на Браслаўшчыне.

### Крыніцы і літаратура:

1. Боян Ю. М., 1996. Глasciцкавы даспех ў Вялікім Княстве Літоўскім у другой палове XIV – XVI ст. // Весці АНБ. Серыя гуманітарных наукаў. № 4.
2. Габрюонайт К., 1965. Локальные подражания раннесредневековых шлемов русского типа в Литве. // Acta Baltico-Slavica. Т. 2. Balystok.
3. Дучыц Л. В., 1977. Отчёт за полевой сезон 1977 г. // Архіў ІГ НАНБ, спр. № 362.
4. Дучыц Л. В., 1979. Отчёт о полевых исследованиях 1979 года. // Архіў ІГ НАНБ, спр. № 576.
5. Дучыц Л. У., 1991. Браслаўскае I лаазер'е ў IX – XIV стст. Мн.
6. Кирпичников А. Н., 1971. Древнерусские оружие. Вып. 3. Доспех; комплекс боевых средств. // САИ, Вып. Е1-36. А.
7. Лабутіна К. И., Кондрат’ева О. А., 1975. Пластины с изображением кентавра и фантастического животного из раскопок во Пскове. // СА, № 4.
8. Ласкавы Г. В., 1992. Убраенне воінаў XII – XIII стст. з феадальных сядзіб-замкаў Паўночнага Захаду Польскай зямлі. // Старонкі гісторыі Беларусі. Мн.
9. Плавінскі М. А., у друку. Баявы нагалоў на тэрыторыі Беларусі ў XI – XIII стст.
10. Худаков Ю. С., 1980. Вооружение енисейских кыргызов VI – XII вв. Новосибирск.
11. Худаков Ю. С., Солов’ёв А. И., 1987. Из истории защитного доспеха в Северной и Центральной Азии. // Военное дело древнего населения Северной Азии. Новосибирск.
12. Шадрко В. И., 1988. Отчёт о раскопках городища и селища близ д. Прудники Миорского р-на в 1987 г. // Архіў ІГ НАНБ, спр. № 1013.
13. Шадрко В. И., 1990. Отчёт о полевых исследованиях в Миорском и Глубокском р-нах Витебской обл. в 1989 году. // Архіў ІГ НАНБ, спр. № 1138.
14. Polska technika wojskowa do 1500 roku. Warszawa, 1994.
15. Volkaitė-Kulikauskienė R., 1965. Ankstyviausių šalmų lietuvoje klausimai. // Lietuvos TSR Mokslo Akademijos Darbai, serija A, 2 (19). Vilnius.

Андрэй Радаман. Менск.

## Электронныя соймікі Браслаўскага павета ў другой палове XVI ст.

Сярод праблем, якія да сённяшняга часу стаяць перад даследчыкамі Браслаўшчыны, М.Ф. Спрыдонаў вылучыў группу пытанняў, сувязаных з арганізацыяй Браслаўскага павета ў складзе Віленскага ваяводства ў сярэдзіне XVI ст., калі ў Вялікім Княстве Літоўскім, Рускім і Жамойцкім<sup>1</sup> была праведзена рэформа адміністрацыйна-тэрытарыяльнага ўладкавання, судовай сістэмы і вайсковай арганізацыі дзяржавы<sup>2</sup>. Адказам на некаторыя з іх з’яўляецца гэты тэкст.

Адным з адзінственнай дзяржаўна-прававой сістэмы ВКЛ ад Карона была большая колькасць земскіх павятовых ураднікаў, якія прызначаліся вялікім князем з ліку абіраемых на павятовых сойміках электаў. Як адзначае А. Закшэўскі, у Польскім каралеўстве пачатак абмежавання права караля прызначаць судовых ураднікаў прыпадае на часы Людовіка Андэгавенскага, калі кароль пачаў прызначаць іх з ліку кандыдатаў шляхты, прадстаўленых земскімі соймікамі. Пашыраеца гэтая практика ў часы Уладзіслава Ягайлы і заканадаўча зацвярджаецца Казімірам Ягайлівічам у 1454 г., што пашырджаецца яго наступнікамі. Земскія соймікі прадстаўлялі манарху чатырох канцыдатаў на пасады земскага суддзя, падсудка, пісара і падкаморыя, з ліку якіх адзін атрымліваў каралеўскі прывілей на пасаду<sup>3</sup>.

У ВКЛ рэцэпцыйная адзенай працэдуры адбылася ў 1564–1566 гг.<sup>4</sup> і была звязана з эманісацыйнай баярства-шляхты, пераўтварэннем „баярства” і „земянства” Вялікага княства з класа ваеннаабавязаных земляўладальнікаў у прывілеяваны стан – „народ-шляхту”, які трymаў у сваіх руках лёс сваёй дзяржавы. Па словах І.І. Лапа „утвараючы шляхеція карпацыі па новых паветах, акругах, вылучаных са складу старога абласнога дзялення рэформай сярэдзіны 60-х гадоў XVI ст., шляхта ВКЛ аб’ядналася з панскім класам у агульной падсуднасці шляхецкім судам і ў агульным соймікаванні на павятовых сойміках, якія не толькі абміркоўвалі справы соймаў, але і рабілі распараджэнні ў сваіх паветах”<sup>5</sup>. Праект Другога Статута ВКЛ упершыню прадугледжваў абмежаванне права вялікага князя прызначаць земскіх судовых ураднікаў і ўжо з 1565 г., яшчэ да канчатковага ўвядзення Статута 1566 г. у дзеянне, вялікі князь пачынае выдаваць намінацыйныя прывілеі на вакуючыя „врэды” у складзе земскіх павятовых судоў (земскага суддзя, падсудка і земскага пісара), выбіраючы кандыдатуру ўрадніка з ліку 4-х электаў, якія, у сваю чаргу, выбіраліся на электронным сойміку сярод шляхты адзенага павета [Статут ВКЛ 1566. IV,<sup>6</sup> 1<sup>7</sup>; Статут ВКЛ 1588. IV, 1–2<sup>8</sup>]. Дзяржаўна-прававая сістэма ВКЛ прадугледжвала акрамя таго і невядомую ў Кароне магчымасць авансавання (прызначэння на вышэйшую пасаду) непасрэдна на электронным сойміку земскага пісара, або падсудка на судзейства земскага [Статут ВКЛ 1566. IV, 1]<sup>9</sup> і земскага пісара на падсудства [Статут ВКЛ 1588. IV, 1]<sup>10</sup>, якое зацвярджалася намінацыйным прывілеем вялікага князя.

Згодна з нормамі Статута 1588 г. падобным чынам пачынаюць замяшчанца таксама пасады падкаморыя [Статут ВКЛ 1588. IX, 1<sup>11</sup>] і харужыя [Статут ВКЛ 1588. II, 5]<sup>12</sup>.

Шляхта асобных земляў ВКЛ, Полацкага і Віцебскага ваяводстваў, а таксама Жамойці, мела права на непасрэднае выбранне на сойміках і некаторых сенатараў<sup>13</sup> – ваяводу полацкага і віцебскага<sup>14</sup> і жамойцкага старосты<sup>15</sup>. Акрамя таго на электронных сойміках непасрэдна выбіралі павятовых возных, якіх паstrygau ваявода, а з 1588 г. і

Андрэй Радаман. Нарадзіўся ў г.Мінску. Выкладчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь, навуковы супрацоўнік Нацыянальнага навукова-асветніцкага цэнтра імя Ф. Скарыны. Займаецца пытаннямі гісторыі права ў Беларусі ў XVI-XVII стст.

возных-енералаў, якіх прызначаў на пасаду вялікі князь [Статут ВКЛ 1588. IV, 104]<sup>16</sup>.

Да 1589 г. разам з нормамі Статута ВКЛ 1566 г. прававой падставай дзеянасці элекцыйных соймікаў у ВКЛ былі таксама Бельскі прывілей 1564 г., Віленскі прывілей вялікага князя Жыгімонта Аўгуста, выдадзены 30.XII.1565 г. у час Віленскага сойма<sup>17</sup> і Рэцэс Гарадзенскага сойма 1566–1567 г. ад 6.I.1567 г.<sup>18</sup>, пазней – нормы Статута ВКЛ 1588 г. Ужо Статут 1566 г. дакладна вызначыў харктарыстыкі, у адпаведнасці з якім павятовая шляхта павінна была абіраць электаў на вакантныя пасады, а Статут 1588 г. прынцыпова забараніў як непасрэднае сумяшчэнне земскіх павятовых урадаў, так і сумяшчэнне іх з сенатарскімі пасадамі, „врядом” судовага старосты і інш. [Статут ВКЛ 1588. IV, 2<sup>19</sup> ]. У адпаведнасці з нормамі Статута ВКЛ 1566 г., элекцыйныя соймікі зіраліся толькі ў выпадку адмаўлення ад урада, смерці, або „вышшаго опатрененага” урадніка (призначэння на вышэйшую пасаду). Зразумела магчымым было і адхіленне ад пасады ў выніку судовага выраку.<sup>20</sup> У выпадку, калі адзін з павятовых судовых ураднікаў паміраў, яго таварышы абавязаны былі паведаміць пра гэтага зларэнне вялікаму князю, а ў яго адсутнасці у ВКЛ – ваяводзе. Калі ваявода, у сваю чаргу, быў за межамі дзяржавы, або смерці ўрадніка апавяшчаўся кашталян. Той з іх, хто атрымліваў паведамленне, сваім лістом абавязаны быў прызначыць тэрмін склікання элекцыйнага сойміка. Такі ліст павінен быў быць дасланы ў павет за 4 тыдні да сойміка.

Першая намінацыя на браслаўскія судовыя ўрады адбылася ў час правядзення сістэмнай дзяржаўнай рэформы ў ВКЛ, найбольш верагодна на Віленскім сойме 1565–1566 гг. Вядома аднақ, што першая намінацыя на судовыя пасады ў Навагородскім, Слонімскім, Берасцейскім, Менскім паветах адбылася раней – у красавіку 1565 г., калі пасля Пётркаўскага сойма вялікі князь прызначыў земскіх судовых ураднікаў у гэтыя паветы з ліку электаў, абраных на сходах шляхты пад час Менскага вайсковага з'езда у канцы лістапада 1564 г.<sup>21</sup>

Найбольш раннім гістарычным актам у якім пералічваюцца браслаўскія земскія ўраднікі з'яўляецца „Списанье поветов Великого Князства Литовского и врадников в них”<sup>22</sup>, якое, на нашу думку, датуецца першай паловай 1567 г.<sup>23</sup> У ім побач з іншымі земскімі ўраднікамі павета – маршалкам і падкаморыям – называецца і склад павятовага земскага суда – пан **Іван Баса** („Іван Баса”), земскі суддзя<sup>24</sup>; пан **Дзмітер (Міцко) Яцковіч Пуцята** („Дмітр (Мицко, Митко; Митько) Яцковіч Путята”), падсудак і пан **Ян Сіповіч** („Ян Сіповіч”), земскі пісар.

Аднак у гэтым складзе браслаўскі земскі суд працаў не доўга. Так 22.IX.1567 г. у попісе войска ВКЛ узгадваецца толькі жонка земскага суддзі Івана Басы<sup>25</sup>, што верагодна сведчыць аб яго смерці да гэтага часу. Аб земскім пісары таксама не знаходзім згадак як у вайсковым попісе, так і ў іншых крыніцах. Магчыма зрабіць высьнову, што адсутнасць згадак пра земскага суддзю і пісара ў перыяд з восені 1567 па лета 1570 г. сапраўды сведчыць пра тое, што ў гэты перыяд браслаўскі земскі суд не дзейнічаў.

Паколькі актавыя кнігі Браслаўскага земскага суда за XVI ст. загінулі<sup>26</sup>, сёняні асноўнымі крыніцамі, якія ўтрымліваюць звесткі аб дзеянасці браслаўскіх павятовых ураднікаў, з'яўляюцца кнігі Метрыкі ВКЛ, якія захоўваюцца ў Расійскім дзяржаўным архіве старажытных актаў, а таксама выпісы з рагшэнняў Браслаўскага земскага суда, якія магчымы адшукаць у шматлікіх фондах шляхецкіх родоў архіваў, музеяў і збораў рукапісаў бібліятэк Вільні, Мінска, Варшавы, Кракава, Санкт-Пецярбурга, Масквы і інш. Так менавіта матэрыялы 51 і 267 кніг Метрыкі ВКЛ даюць дакладны адказ аб пачатку сталай працы земскага суда Браслаўскага павета.

29 красавіка 1570 г. у Варшаве пачаўся супольны земскі сойм Рэчы Паспалітай абодвух народаў, першы пасля Люблінскай уніі, які завяршыў сваю працу 11 ліпеня таго ж году<sup>27</sup>. Сойм разгледзеў пагадненне лютэранаў, кальвіністаў і мараўскіх братоў, якое не згаджаўся прызнаць Жыгімонт Аўгуст, зацвердзіў канстытуцыі, прадпісаныя Гданьску і скончыў сваю работу, адклічыўшы рэцэсам астатнія справы да наступнага сойма (у тым ліку і справу „поправенага” Статута ВКЛ)<sup>28</sup>. Аднак Жыгімонтам Аўгустам і панамі-раднымі ВКЛ былі ўсё ж разгледжаны некаторыя бягучыя справы, вырапененне якіх было запатрабавана жыццём беларуска-літоўскай дзяржавы. Адной з іх была праблема замяшчэння вакантных земскіх пасад у розных паветах Княства.

25 чэрвеня 1570 г. Жыгімонт Аўгуст выдаў намінацыйныя лісты адначасова на судзества, падсудства і пісарства земскага ў Браслаўскім павете. З тэкstu прывілея на браслаўскае земскае судзества Міцко Яцковічу Пуцята становіцца вядома, што „всі земяне, шляхта повету Браславля Литовского врадников земских, то есть судьбы, подсудка и писара в повете тамошнем не маючи и заховываючи ся в том водле статуту земского на соймiku тепер недавно проишлом поветовом вси спольне на каждый с тых ўрад по четыры электы людеи добрых и годных шляхту оного же повету межи собою обрали”<sup>29</sup>. Такім чынам, верагодней за ўсё на перадсоймавым павятовым сойміку, які адбыўся ў сакавіку 1570 г., шляхта Браслаўскага павета ўрэшце вырашыла абраць электаў на вакантныя пасады ў складзе земскага суда, паколькі на гэты момант у жывых застаўся толькі падсудак – Дзмітер (Міцко) Пуцята (які і быў абрани адным з кандыдатаў на судзества земскага). 25.VI.1570 г. быў цалкам названы новы склад Браслаўскага земскага суда – пан **Дзмітер (Міцко) Яцковіч Пуцята**<sup>30</sup>, суддзя земскі; пан **Станіслаў Ашмянец** („Станіслав Ошменец”), падсудак<sup>31</sup>, і **Богуш Барысавіч Копаць**<sup>32</sup> („Богуш Копаць, Копаць”; „Bogusław Kopiec”), пісар земскі.<sup>33</sup> Першыя свае крокі пасля прынясення прысягі гэты склад суда павінен быў адсудзіць ужо ў верасні-кастрычніку таго ж году па Свяце Святога Міхала, а 1570 г. трэба прызнаць пачаткам сталай працы земскага суда ў Браслаўскім павете. Акрамя таго 25.VI.1570 г. на браслаўскае падкаморства<sup>34</sup> быў прызначаны харужы браслаўскі князь Рыгор Андрэевіч Мірскі („Григорей Мірскій (Мерскій)”)<sup>35</sup>, а на стаўшую вакантнай пасаду харужы – пан **Матыс Нарбут** („Матыс Нарбут”)<sup>36</sup>.

Наступны элекцыйны соймік адбыўся на Браслаўшчыне пасля таго як 28.VII.1578 г. земскі пісар **Богуш Барысавіч Копаць** быў авансаваны на браслаўскае падкаморства.<sup>37</sup> Дакладна вядома тое, што ўжо ў 1582 г. на пасадзе земскага пісара знаходзіўся князь **Рыгор Іванавіч Масальскі** („Масальскій (Масалскій) Григорей (Трыгор) Іванович”)<sup>38</sup>.

Як вынікае з намінацыйнага прывілея на падсудства земскага браслаўскае **Рыгору Рыгоравічу Мірскому** („Мірскій Григорей; Мерскій Грыгор Грыгоревіч”) ад 31.X.1579 г.<sup>39</sup>, элекцыйны соймік пасля верагоднай смерці Станіслава Ашмянца у адпаведнасці з законам павінен быў адбыцца нездадоўга да намінацыі.

На аналогії з іншими паветами можна сцвярджаць, што на свае соймікі, у тым ліку і элекцыйныя, шляхта Браслаўскага павета збиралася часцей за ўсё ў павятовым цэнтры – Браславе, пры гэтым некаторыя соймікі маглі адбывацца і ў іншых месцах, але толькі ў надзвычайных выпадках, напрыклад пад час эпідэміі.<sup>40</sup>

23.VII.1592 г. па смерці Багдана Іванавіча Стэцкевіча земскі суддзя Дзміцер Яцковіч Пуцята „за причину канцлера ВКЛ Льва Сапеги” атрымаў намінацыйны ліст на вышэйшую земскую пасаду ў павеце – маршалка,<sup>41</sup> аднак яшчэ 17.X.1592 г. згадваецца як суддзя земскі.<sup>42</sup> На элекцыйным сойміку, які адбыўся толькі 01.III.1593 г. на вакантную пасаду земскага суддзі быў авансаваны пісар земскі – князь **Рыгор Іванавіч Масальскі**, які атрымаў намінацыйны ліст на ўрад ужо 16.III.1593 г.<sup>43</sup> На месца земскага пісара, якое было вызвалена Рыгорам Масальскім быў абранны 4 электы, з якіх намінацыю атрымаў верагодна ўжо ў 1593 г. **Ян Самсон Падбярэзскі** („Ян Самсон Подберескі”) (узгадваецца на пасадзе 22.VII.1594 г.).<sup>44</sup>

У 1593 г. „будучи неспособнога здоровъя” Рыгор Рыгоравіч Мірскі здаў пасаду падсудка.<sup>45</sup> На элекцыйным сойміку, які адбыўся да 20.VIII.1593 г.<sup>46</sup> адным з электаў на падсудства быў абранны браслаўскі стольнік князь **Васіль Іванавіч Масальскі** („Васіль Іванавіч Масальскі”).<sup>47</sup> Намінацыйны ліст яму на падсудства аднак датаваны ажно 11.X.1594 г.<sup>48</sup>

Апошні ў XVI ст. элекцыйны соймік, на якім абраліся электы на пасаду земскага суддзі, адбыўся амаль праз год пасля таго, як памёр Рыгор Іванавіч Масальскі. Смерць сустэрэла яго да 7.I.1599 г., аб чым сведчыць ліст ад абывацеля ў Браслаўскага павета да ваяводы віленскага, князя Крыштафа Радзівіла „Пяруна” аб выдачы ліста на правядзенне элекцыйнага сойміка для выбрання электаў на пасаду земскага суддзі.<sup>49</sup> Элекцыйны соймік адбыўся аднак толькі 1 студзеня 1600 г., на ім быў абранны 4 электы на судзейства земскія, адным з якіх быў **Рыгор (Рыгоравіч) Мірскі (Мірскі)**, які ўрэшце 11.II.1600 г. і атрымаў намінацыйны ліст на пасаду.<sup>50</sup>

Пасля працяглай барацьбы, шляхта ВКЛ атрымала права на выбранне на павятовых сойміках электаў таксама і на пасады павятовых харужага і падкаморыя.<sup>51</sup> Аб „залечаны” павятовай шляхтай сваіх кандыдатаў на пасаду харужага ў часы Стэфана Баторыя пісалі I.Лаппа<sup>52</sup> і В.Камянецкі.<sup>53</sup> Намі раней адзначаўся факт прамога выбрання павятовага харужага ў Навагародскім павеце ў час безкарадлея да абрannя вялікім князем Стэфана Баторыя.<sup>54</sup> У Браслаўскім павеце першы элекцыйны соймік, скліканы дзеля выбараў электаў на пасаду харужага, магчыма адбыўся перад прызначэннем на гэтую пасаду Андрэя (Сямёновіча) Укольскага<sup>55</sup>, які верагодна займаў пасаду харужага пасля Матыса Нарбута.

Першыя выбары электаў на пасаду падкаморыя адбыліся ў Браслаўскім павеце толькі пасля таго як Богуш Барысавіч Копаць, які займаў гэту пасаду з 28.VII.1578 г. „подкаморство зложить умысли”, пасля чаго 25.II.159 г. атрымаў ад вялікага князя прывілей на найвышынны земскі „вряд” у павеце – павятовага маршалка<sup>56</sup>. На элекцыйным сойміку, які адбыўся 30.IX.1597 г. на вакантную пасаду быў выбраны 4 электы, з ліку якіх 24.X.1597 г. вялікі князь Жыгімонт III Ваза „за залечаныем” падканцлера ВКЛ Габрыэля Войны прызначыў падкаморыям **Вільгельма Стэцкевіча (Стэцкавіча)** („Вілгелма Стэцкевіча”)<sup>57</sup>.

Да канца стагоддзя ў Браслаўскім павеце, які пасля рэформы сяр.60-х гг. уяўляў сабой і пэўную шляхецкую карпарацыю, сфарміравалася эліта, прадстаўнікі якой часцей за іншых шляхцічаў атрымлівалі прызначэнні на павятовыя земскія ўрады, выбіраліся дэпутатамі Трыбунала ВКЛ і соймавымі пасламі. На падставе складзеных аўтарам спісаў земскіх ураднікаў магчыма зрабіць некаторыя высновы аб кар’ерах ураднікаў земскага суда, прызначэнні якіх на пасады залежала не толькі ад вялікага князя, але і ад усёй шляхты павета. Лепшыя кар’еры ў вывучаюмы перыяд у складзе земскага суда зрабілі: Дзміцер Яцковіч Пуцята – падсудак і суддзя земскі; Рыгор Іванавіч Масальскі – пісар і суддзя земскі, Рыгор Рыгоравіч Мірскі – падсудак і суддзя земскі. Ян Самсон Падбярэзскі які пачаў у к.XVI ст. сваю кар’еру з пасады пісара земскага ў XVII ст. стане падсудкам і суддзёй земскім. Іншыя пачынаючы сваю кар’еру ў якасці ўраднікаў земскага суда атрымлівалі ў наступным прывілеі на падкаморства ці маршалкоўства браслаўскае. Не ведаем аднак прыкладаў прызначэння браслаўскіх павятовых ураднікаў на сенатарскія пасады ў XVI ст.

Эвалюцыя органаў улады ў Браслаўскім павеце ў II-й палове XVI ст. была цесна звязана са зменамі, якія адбыліся ў сацыяльным і палітычным ладзе ВКЛ у сярэдзіне стагоддзя. Змянілася і месца ў дзяржаўна-прававой сістэме ВКЛ элекцыйных соймікаў. За гэты час, у выніку працяглай барацьбы, шляхта атрымала права прадстаўлення вялікаму князю электаў на пасады павятовых харужага і падкаморыя, якое было замацавана Статутам ВКЛ 1588 г. Аднак не ўсе патрабаванні „палітычнага народа Рэчы Паспалітай” сталі нормамі права. Не атрымала заканадаўчага замацавання імкненне шляхты прадстаўляць вялікому князю электаў на ўсе значныя земскія павятовыя пасады. Толькі ў XVII ст. за шляхтай будзе замацавана права прадстаўляць вялікому князю электаў на маршалкоўства – вышэйшую пасаду павета<sup>58</sup>.

<sup>1</sup> Далей: Вялікае Княства Літоўскае, Вялікае Княства, ВКЛ.

<sup>2</sup> Спирidonов М. Бралав: Хроніка XVI века // Браслаўскія чытанні: Матэрыялы IV-й навукова-краязнаўчай канферэнцыі, 24–25 красавіка 1997 г.– С.64–65.

<sup>3</sup> Zakrzewski Andrzej B. Ograniczenie przez sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego monarszego prawa mianowania urzędników sądowych, XVII – XVIII w. // Lietuvos Valstybe XII–XVIII a.– Vilnius, 1997. (далей: Zakrzewski. Ograniczenie.) – S.173; аб іншых абмежаваннях – Matuszewski J. Sprzedawalność urzędów w Polsce // Czasopismo Prawno-Historyczne.– 1964.– T.XVI.– Z.2.– S.101–174.

<sup>4</sup> Zakrzewski. Ograniczenie. – S.173.

<sup>5</sup> Гл. Лашто И.И. Литовский Статут 1588 года: В 2 т, 3 х книгах / Kuras: „Spindulio”, 1934–1938.– Т.1. Исследование. Ч.1.– 1934.– 15 + 473 с.; Т.1. Ч.2.– 1936.– 10 + 591 с.

<sup>6</sup> Рымская лічба азначае парадкавы нумар раздзела, арабская – артыкула Статута.

<sup>7</sup> Временник Московского Императорского общества Истории и древностей Российских. Книга XXIII. Москва, 1855 (далей: Временник XXIII).– С.62–64.

<sup>8</sup> Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 г. Тэкст. Даведнік. Каментары (далей: Статут ВКЛ 1588).–Mn., 1989.– С.138–141.

<sup>9</sup> Временник XXIII.– С.64.

<sup>10</sup> Статут ВКЛ 1588.– С.139. Вядомы шматлікія прыклады авансавання на элекцыйных сойміках земскіх пісараў на падсудства і да ўвядзення ў дзеянне Статута ВКЛ 1588 г., таму дадзеная прававая норма толькі замацоўвала існуючу практику. Гл. таксама лацінскі тэкст Статута ВКЛ 1566 г. які не забараняў такія авансы: Archivum Komisji Prawniczej = Collectanea ex Archivo Collegii Juridici.– T.VII: Pomiarki Prawa Litewskiego z XVI wieku. Powstanie trzech redakcji Statutu.– I. Statut Litewski drugiej redakcji (1566) // AU. Rozprawy wydziału hist.-filozof. XXXIX. / Wydał dr. Franciszek Piekosinski.– Kraków, 1900.– S.72; таксама: Лашто И.И. Великое княжество Литовское за время от заключения Люблинской Унии

- до смерти Стэфана Батория. Опыт исследования политического и общественного строя (1569–1586). Т.1. Санкт-Петербург, 1901. (далей: Лаппо. ВКЛ I).– С.353; Лаппо И.И. Великое княжество Литовское во второй половине XVI столетия. Литовско-русский повет и его сеймик.– Юрьев, 1911 (далей: Лаппо. ВКЛ II).– С.501; Zakrewski. Ograniczenie.– S.174.
- <sup>11</sup> Статут ВКЛ 1588.– С.251.
- <sup>12</sup> Тамсама.– С.103.
- <sup>13</sup> Лаппо. ВКЛ I.– С.582–584.
- <sup>14</sup> Треба аднак заўажыць, што дадзеным правам полацкая і віцебская шляхта карысталася не заўжды. Гл.: Варонін В. Палітычны лад Полацкага ваяводства ў першай палове XVI ст. // Беларускі гісторычны агляд.– Т.5. Сп.1(8). Чэрвень 1998.– С.28–30.
- <sup>15</sup> Расійскі дзяржаўны архіў старожытных актаў (далей: РДзАСА). Фонд 389. „Літоўская Метрыка”; гл. таксама: Нацыянальны гісторычны архіў Беларусі. Калекцыя мікрофільмаў 18 (далей: Метрыка ВКЛ). Адзінка захавання (далей: А.з.) 72. Арк.179 адв.–180; А.з.76. Арк.97 адв., арк.109 адв.–111.
- <sup>16</sup> Статут ВКЛ 1588.– С.212–213.
- <sup>17</sup> Временник ХХIII.– С.11–12.
- <sup>18</sup> Русская историческая библиотека, издаваемая Императорской Археографической комиссией. Т.ХХХ. Литовская Метрика. Отделы I–II. Ч.II: Книги Публичных Дел. Т.1.– Юрьев, 1914.– Стб.408–409.– Арт.1. Ч.2–3.
- <sup>19</sup> Статут ВКЛ 1588.– С.140–141.
- <sup>20</sup> У Braslauskim паведзе не сустракаем прыкладаў такога кніглту ў дачыненні павятовых земскіх ураднікаў. Але ў іншых паветах ВКЛ такія выпадкі вядомыя. Гл.: Радаман А. Элекцыйны соймік Навагародскага павета ў II-й палове XVI ст. // Гісторыя Беларусі: новае ў даследаванні і выкладанні: Матэрыялы Расспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 27 сакавіка 1999 г.: У 2 ч. – Мін.: БДПУ імя М.Танка, 1999.– Ч.2. (далей: Радаман А. Элекцыйны соймік Навагародскага павета).– С.110.
- <sup>21</sup> Гл.: Спрыданоў М.Ф. Наваградчына ў XVI–XVIII стст. Паны і прыгонныя. Прывілэй Жыгімonta Аўгуста 1565 г. аб аблежаванні Навагародскага павета і прызначэнні члену земскага суда [публікацыя М.Ф.Спрыданава] // Памяць [Навагрудскі раён]. Гісторыка-документальная хроніка Навагрудскага раёна. Мінск, 1996.– С.102–105; Спрыданов М.Ф. Источники о реформе административно-территориального деления Великого Княжества Литовского 1565 г. в зарубежных архивах // Замежная архіўная Беларусіка, Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (25–26 красавіка 1996).– Мін., 1998.– С.77–80.
- <sup>22</sup> Метрыка ВКЛ. А.з.529. Арк.214 адв. (198 адв.); Любавский М.К. Литовско-Русский сейм. Опыт по истории учреждения в связи с внутренним строем и внешнюю жизнью государства. / Императорское общество истории и древностей российских при Московском университете.– Москва: Университетская типография, 1900 (на обложке – 1901).– Приложения.– № 79.– С.226.
- <sup>23</sup> Пытанне аб датыроўцы „Списанія паветов ВКЛ і ерайдников в них” неаднаразова ставілася ў гісторыяграфіі. С.Піашыцкі датаваў яго 08.II.1568 г. (Ітащицкі С.Л. Описание книг и актов Литовской Метрики.– Спб.: Тип. Прав.Сената, 1887.– С.36), М.Любаўскі аднес яго да Віленскага сойма 1565–1566 г. Да складаную дату, на наш погляд, вызначыць не можчыма. Верагодней за ёсць, „Списанье” складалася наступова і было канчаткова аформлене ў 1567 г., што выцякае з аналізу намінацыйных лістоў на павятовых пасады за дадзены перыяд.
- <sup>24</sup> Магчымы да намінацыі на пасаду быў дварянінам Жыгімонта Аўгуста. Узгадваецца ў 1546 г., судзіцца з Елкай за добра Маркіні (Волецкі A. Roczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku.– Warszawa, 1887.– S.5). Аднак у найноўшым даследаванні M.Фэрэнца Іван Баса не згадваецца (Ferenc Marek. Dwór Zygmunta Augusta.– Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Jagellonica”, 1998.– 311 s.). У А.Хёдмана недакладна паказаны гады знаходжання на пасадзе земскага суддзі: 1525–1528 (Hedemann Otto. Historja powiatu Braszawskiego.– Wilno, Nakładem sejmiku Braszawskiego, 1930 (далей: Hedemann).– S.428).
- <sup>25</sup> Русская историческая библиотека, издаваемая Императорской Археографической комиссией. Т.ХХХIII. Литовская метрика. Отд.I. Ч.III. Книги Публичных Дел. Переписи войска Литовского 1528, 1565, 1567 гг.– Петроград, 1915.– С.634.
- <sup>26</sup> Гл.: Lulewicz Henryk. Sąd ziemski brasławski w świetle zachowanych ksiąg ziemskich z lat 1603–1632 // Miscellanea Historico–Archivistica.– Т.Х.– Warszawa: Wydawnictwo DiG, 1998.– (далей: Lulewicz. Sąd ziemski brasławski).– S.151–161); Нацыянальны гісторычны архіў Беларусі (далей: НГАБ). Ф.1747. Braslauskі земскі суд. Bonic 1. 38 адзінак захавання за 1603–1802 гг. А.з.1. Актавая книга (07.I.1603–17.I.1606) і інш.
- <sup>27</sup> Konopczyński WI. Chronologia sejmów polskich. 1493–1793 // Polska Akademia Umiejętności. Archiwum Komisji Historycznej PAN. Seria II. T.IV (ogólnego zbioru XVI). № 3.– Kraków, 1948.– S.141.
- <sup>28</sup> Rzycęc сойма гл. у выданні: Prawa, konstytucje i przywileje Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego i wszystkich prowincji należących, na wnych sejmiech koronnych od seymu wiślickiego roku Państkigo 1347 az do ostatniego seymu uchwalone, w drukami J.K.M. i Rzeczypospolitej, w Collegium Warszawskim Scholarum Piarum sumptem publicznym produkowanem, roku Państkigo 1733.– Volumen secundum, ab anno 1550 ad annum 1609 acta Reipublicae continens (далей: Volumina Legum. II).– Warszawa, 1733.– S. 807–830. Дыярыюш сойма 1570 г. выдаў Ю.Шуйскі: Scriptores Rerum Polonicarum.– Tomus primus.– Continet: Diaria Comitiorum Regni Poloniae annorum 1548, 1553, 1570. [Dyaryusze sejmow koronnych 1548, 1553 i 1570 r. / Z rękopismow wydal i prypisami objasnili Jozef Szyski, prof.historyi polskiej. Dyr.wyd.Komisyi hist.].– Cracoviae [Krakow], 1872.– S.XX+311. Гл.таксама: Pirożyński J. Sejm warszawski roku 1570 // Zeszyty naukowe Uniwersitetu Jagiellońskiego.– T.CCLXXIX.– Prace historyczne.– Z.36.– Warszawa-Kraków.– 1972.– 279 s.
- <sup>29</sup> Метрыка ВКЛ. А.з.267. Арк.302 адв.– 303.
- <sup>30</sup> Метрыка ВКЛ. А.з.267. Арк.302 адв.– 303. Другі намінацыйны прывілэй (без даты): VI.1570 г. (Варшава, вальны сойм) (Метрыка ВКЛ. А.з.51. Арк.265–265 адв. (д.173), У А.Хёдмана недакладна паказаны год прызначэння на пасаду земскага суддзі: 1565 (Hedemann.– S.428).
- <sup>31</sup> Прызначаны на пасаду „одным разомъ и под одною датою” [(25).VI.1570 г. – аўтар] (Варшава, вальны сойм) (Метрыка ВКЛ. А.з.51. Арк.265 адв.: VI.1570 г.).
- <sup>32</sup> Раней – *rotmistrz karalęjski* (узгадваеща ў 1564) (Kojałowicz Wojciech Wijuk, ks. Herbarz rycerstwa W.X.Litewskiego, tak zwany Compendium, czyli o klejnotach albo herbach, których familie stanu rycerskiego w prowincjach Wielkiego Księstwa Litewskiego zażywają./ Wyd. F.Piekosiński, „Herold Polski”.– Kraków: w drukarni „Czasu” Fr.Kluczyckiego i spółki, 1897 (далей: Kojałowicz W. Herbarz).– S.113). Маці – Марына (РИБ. Т.ХХХIII. Стб.634–638).
- <sup>33</sup> „Прывілэй Богуцу Копъю на писарство земскoe браслаўскoe... одным разомъ и под одною датою” [25].VI.1570 г (Варшава, вальны сойм) (Метрыка ВКЛ. А.з.51. Арк.265 адв.). Узгадваеща ў 1578 г. як пісар і паборца браслаўскі (Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Rkpks.360. K.16 (ст.бел.); VL. II. S.196 [1992]). У А.Хёдмана недакладна паказаны гады знаходжання на пасадзе земскага пісара: 1565–1579 (Hedemann.– S.429). Узгадваеща як пісар земскі ў 1579 г. (Kojałowicz W. Herbarz.– S.113).
- <sup>34</sup> Ранейшы падкаморы браслаўскі Іван Цімафеевіч Кропынскі пакінуў браслаўскую падкаморства, захаваўшы пасаду ўпіскага дзяржаўцы і віленскага войскага.
- <sup>35</sup> Башка – князь Андрэй (Святаполк)-Мірскі, гербу „Бялыня” змененая. Дзедзіч Укля, Мераў.
- Харужы браслаўскі.** Узгадваеща: 22.IX.1567 г. (РИБ. XXXIII. Сп.634). **Падкаморы браслаўскі.** N 25.VI.1570 г. (Метрыка ВКЛ. А.з.267. Арк.303–303 адв.; Метрыка ВКЛ. А.з.51. Арк.265 адв.–266 (175): VI.1570 г.). Памер да 28.VII.1578 г. (вядома з намінація наступніка – Метрыка ВКЛ. А.з.59. Арк.143–143 адв.). Zychliński Teodor. Złota księga szlachty polskiej przez Teodora Zychlińskiego członka krół. Akademii heraldyczno-genealogicznej w Pizie: w 31 g. / Poznań, 1879–1908.– R.IV (czwarty) ozdobiony portretem Ignacego Prądzyńskiego, z dodaniem dziesięciu tablic genealogicznych królowej Marii Leszczyńskiej, książęcego domu Radziwiłłów i Skórzewskich herbu Drogosław.– Poznań: Jarosław Leitgeber, 1882 (далей: Zychliński. Złota księga. IV).– S.188: II pok.: не узгадваеща як харужы, толькі як падкаморы).
- <sup>36</sup> Метрыка ВКЛ. А.з.267. Арк.303 адв.– 304; Метрыка ВКЛ. А.з.51. Арк.265 адв.– VI.1570 г.
- <sup>37</sup> **Падкаморы браслаўскі** (1578–1597). Прызначаны на пасаду 28.VII.1578 г. (Львоў) (Метрыка ВКЛ. А.з.59. Арк.143–143 адв.) (Пазднякоў В. Коці // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6–т. / Мін., Беларуская энцыклапедыя, 1993–2000.– Т.4.– С.233: недакладна – 1590). У 1580 г. паборца браслаўскі (Пазднякоў В. Коці // ЭГБ. 4. 233).

<sup>38</sup> *Пікар земскі браслаўскі* (1582–1587) (Hedemann.– S.429). Бацька: Іван Цімафеевіч Масальскі, гербу ўласнага „*Kościesza na Księstycy*”, ці „*Mogila wtora*”. Гл.: Бранденбург Н.Е. Родословная князей Мосальских (XIV–XIX).– СПб., 1892; Дворянские роды Российской империи. Т.1. Князья.– СПб., 1993.– С.117.).

<sup>39</sup> Призначаны на пасаду: 31.X.1579 г. (Горадня) (Метрыка ВКЛ 64. Арк.268 адв.). Узгадваеща на пасадзе: 13.V.1583 г. (Lietuvos Vyriausiojo Tribunole sprendimai = Решения Главного Литовского Трибунала (1583–1655). / Patengė V.Raudeliūnas, A.Baliulis; Radkol. V.Raudeliūnas (ats.red.) ir kt.– Vilnius: Mintis, 1988.– 670 p.: ilustr.– (Lietuvos teisės paminklai = Памятники литовского права; III). (далей: РГЛТ).– С.39, p.29–31).

<sup>40</sup> Так, напрыклад, адзін з элекцыйных соймікаў Навагародскага павета прайшоў у Цырыне 1.IX.1592 г. (Свяжынскі У.М. „Гістарычныя запіскі” Ф.Еўланіускага. Мн.,1990.– С.113).

<sup>41</sup> Метрыка ВКЛ. А.3.77. № 343. Арк.309 адв.; Метрыка ВКЛ. А.3.78. Арк.149–149 адв.

<sup>42</sup> Метрыка ВКЛ. А.3.78. Арк.193–194.

<sup>43</sup> Метрыка ВКЛ А.3.77. № 496. Арк.439; Lulewicz. Sąd ziemski brasławski.– S.153; Hedemann.– S.428: 1593–1598). (04.VI.1597 г. на месцы суддзі – Богуш Жынка (РГЛТ.– С.122, 123).

<sup>44</sup> РДзАСА. Ф.356. В.2. № 13. Арк.847; Lulewicz. Sąd ziemski brasławski.– S.153. Узгадваеща на пасадзе: 1597; 4.XII.1604 г. (РГЛТ. С.169). У А.Хёдэмана недакладна паказаны гады знаходжання на пасадзе земскага пісара: 1595–1608 (Hedemann.– S.429). *Падсудак земскі браслаўскі*. Абраны на падсудства на элекцыйным сойміку, які адбыўся 7.V.1618 г. (Метрыка ВКЛ. А.3.93. Арк.181 адв.–182; Lulewicz. Sąd ziemski brasławski.– S.154). Призначаны на пасаду ў 1618 г. Узгадваеща на пасадзе 1.X.1618 г. (НГАБ. Ф.1747. В.1. А.3.3. Арк.1b.; Lulewicz. Sąd ziemski brasławski.– S.153). *Суддя земскі браслаўскі*. Призначаны на пасаду 3.VIII.1620 г. (Метрыка ВКЛ. А.3.93. Арк.327 адв.; Lulewicz. Sąd ziemski brasławski.– S.154).

<sup>45</sup> Вядома з намінацыі наступніка – Масальскага. Магчымы пасля выздараўлення гэта ён дэпутатат Трыбунала ВКЛ „*Grygoriej Meriski*” у 1599 г. (РГЛТ. С.147). Магчымы пазней – суддя земскі браслаўскі.

<sup>46</sup> Вядома з намінацыі наступніка Васіля Масальскага на стольніцтве (Метрыка ВКЛ. А.3.78. Арк.261–261 адв.).

<sup>47</sup> Бацька: *Іван Цімафеевіч Масальскі, гербу ўласнага „Kościesza na Księstycy” ці „Mogila wtora”*. Дзедзіц Другі. *Стольнік браслаўскі*. Призначаны на пасаду 4.IV.1590 г. (Метрыка ВКЛ. А.3.77. № 114. Арк.86–86 адв.). (Żychliński. Złota księga. IV.– S.175: C. Odnoga po Iwanie. VI рок.). пасады не згадваюцца; Бранденбург Н.Е. Родословная князей Мосальских (XIV–XIX). СПб., 1892. Дворянские роды Российской империи. Т.1. Князья. СПб., 1993. С.117).

<sup>48</sup> Метрыка ВКЛ. А.3.77. № 587. Арк.522–522 адв.; Lulewicz. Sąd ziemski brasławski.– S.153. 04.VI.1597 г. на месцы падсудка ўзгадваеща харужыч браслаўскі Матэвуш Андрэевіч Укольскі, які часова замяшчае Масальскага (РГЛТ. С.122–123). Узгадваеща на пасадзе: 03.VI.1599 г. (РГЛТ. С.145).

<sup>49</sup> *Падкаморы браслаўскі*. Призначаны на пасаду 17.I.1617 г. (Метрыка ВКЛ. А.3.93. Арк.58–58 адв.; Lulewicz. Sąd ziemski brasławski.– S.153). Памер у 1623 г. (Нарбут А. Генеалогия Белоруссии. Вып.3. С.105).

<sup>50</sup> Хронологическая опись исторических документов Несвижского архива, составленная в 1862 г. Отд.III. Кн.309 // Летопись занятый Археографической комиссией за 4 года. В.5.– СПб., 1871.– С.30.

<sup>51</sup> Магчымы раней *падсудак земскі браслаўскі*. (гл.вышэй). Призначаны на пасаду земскага суддзя 11.II.1600 г. „за залеццаньем канцлера ВКЛ *Lieva Canegei*” (Метрыка ВКЛ. А.3.84. Д.371. Арк.324 адв.–325). Жыў яшчэ 14.I.1619 г. (НГАБ. Ф.1747. В.1. А.3.3. Арк.77; Lulewicz. Sąd ziemski brasławski.– S.153). У А.Хёдэмана недакладна паказаны гады знаходжання на пасадзе: 1598–1613 (Hedemann.– S.428).

<sup>52</sup> A.B.Zakrzewski. Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego epoki batoriańskiej. Mistrzyl ласкава прадстаўлены аўтарам. Рыхтуеща да друку ў выданні „Наш Радавол” (Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі „Стэфан Баторый і Ўсходняя Еўропа яго часу”, Гродна 12–14 снежня 1996 г.).

<sup>53</sup> Лаппо. ВКЛ II.– С.323–324.

<sup>54</sup> Kamieniecki W. Chorążowie w parlamentarystycznych litewskim przed unią lubelską // Antemurale. Rocznik wyd. Institutum Historicum Polonicum Romae.– IX: Romae, 1965.– S.183–184.

<sup>55</sup> Радаман Э. Элекцыйны соймік Навагародскага павета.– С.111.

<sup>56</sup> 04.VI.1597 г. на месцы падсудка земскага браслаўскага ўзгадваеща харужыч браслаўскі Матэвуш Андрэевіч Укольскі (Решения Главного Литовского Трибунала.– С.122, 123).

<sup>57</sup> Богуш Барысавіч Копаць, гербу „*Rola*” („*Kroie*”). *Маршалак браслаўскі* (1597–†1611). Призначаны на пасаду 25.II.1597 г. (Варшава) Метрыка ВКЛ. А.3.83. № 196. Арк.179–179 адв.). Памер у 1611 г. (Пазднякоў В. Копці // ЭГБ. 4. 233).

<sup>58</sup> Метрыка ВКЛ. А.3.76. Арк.720–720 адв. Узгадваеща на пасадзе: 09.XI.1613 г. (Собрание древних грамот... Минской губернии. С.120–121). Зерагодна памер да 17.I.1617 г. (вядома з намінацыі наступніка) (інфармант Віталій Галубовича).

<sup>59</sup> Zakrzewski. Ograniczenie. – S.175; гл. таксама: Zakrzewski A.B. Marszałek powiatowy Wielkiego Księstwa Litewskiego – marszałkiem szlachty (XVI–XVIII w.) // Parlament, право, ludzie. Studia ofiarowana profesorowi Juliuszowi Bardachowi w sześćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej.– Warszawa, 1996.– S.356–361.

#### СУДДЗІ БРАСЛАЎСКАГА ЗЕМСКАГА СУДА (II-я палова XVI ст. пасля рэформы 1565 г.)

#### СУДЬИ ЗЕМСКИЕ БРАСЛАВСКИЕ

| Гады                                                                    | E; N; A; P; C; R; †; +; ? | Прозеішча, імя, імя па бацьку і герб ўрадніка                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1564                                                                    | ?                         |                                                                                                                    |
| 1565                                                                    | ?                         |                                                                                                                    |
| 1566                                                                    | N ?                       |                                                                                                                    |
| 1567                                                                    | † верагодна да 22.IX.1567 | <i>Баса Іван, пан<sup>1</sup></i><br>(..„Іван Баса”),                                                              |
| 1568                                                                    | ?                         |                                                                                                                    |
| 1569                                                                    | ?                         |                                                                                                                    |
| Элекцыйны соймік адбыўся перед 25.VI.1570 г. Абраны 4 электы на пасаду. |                           |                                                                                                                    |
| 1570                                                                    | N 25.VI.1570              |                                                                                                                    |
| 1571                                                                    | (раней <i>падсудак</i> )  |                                                                                                                    |
| 1572                                                                    | +                         |                                                                                                                    |
| 1573                                                                    | +                         |                                                                                                                    |
| 1574                                                                    | +                         |                                                                                                                    |
| 1575                                                                    | +                         |                                                                                                                    |
| 1576                                                                    | +                         |                                                                                                                    |
| 1577                                                                    | +                         |                                                                                                                    |
| 1578                                                                    | +                         |                                                                                                                    |
| 1579                                                                    | +                         |                                                                                                                    |
| 1580                                                                    | +                         |                                                                                                                    |
| 1581                                                                    | +                         |                                                                                                                    |
| 1582                                                                    | +                         |                                                                                                                    |
|                                                                         |                           | <i>Путаты Дмитры Яцковіч (Мітко, Міцько), пан<sup>1</sup></i><br>(..„Дмитр (Мітко, Мітко; Міт’ко) Яцковіч Путаты”) |

|             |                                               |  |
|-------------|-----------------------------------------------|--|
| 1583        | +                                             |  |
| 1584        | +                                             |  |
| 1585        | +                                             |  |
| 1586        | +                                             |  |
| 1587        | +                                             |  |
| 1588        | +                                             |  |
| 1589        | +                                             |  |
| 1590        | +                                             |  |
| <b>1591</b> | +                                             |  |
| 1592        | A 23.VII.1592 на маршалкоўства<br>–17.X.1592– |  |

На злекцыйным сойміку, які адбыўся 01.III.1593 г. пікар земскі браслаўскі Рыгор Іванавіч Масальскі быў абрани на ўрад земскага суддзі<sup>1</sup>

|      |                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1593 | E 1.III.1593; N 16.III.1593<br>(раней пікар земскі) | Масальскі Рыгор Іванавіч, князь <sup>1</sup><br>(„Масальский (Масалский) Григорей Иванович“)<br>гербу ўласнага,<br>h. <i>własnego „Kościesza na Księżyku“</i><br>гербу „Магіла“ („Mogila wtor“) |
| 1594 | +                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1595 | +                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1596 | +                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1597 | +                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1598 | +                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| 1599 | † да 7.I.1599                                       |                                                                                                                                                                                                 |

7.I.1599 г. Ліст ад абывацеляў Браслаўскага павета да ваяводы віленскага, князя Крыштапа Радзівіла („Пяруна“) аб выдачы ліста на правядзенне злекцыйнага сойміка. (Хронологическая описание исторических документов Несвижского архива, составленная в 1862 г. Отд. III. Кн.309 // Летопись занятый Археографической комиссии за 4 года. В.5.– СПб., 1871.– С.30). Элекцыйны соймік па смерці Рыгора Масальскага адбыўся 1 студзеня 1600 г. Абрани 4 электы на судзейства земскія: 1. *Рыгор Мірскі (Мерскі)*.

|       |                                              |                                                                             |
|-------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1600  | E 1.I.1600; N 11.II.1600<br>(раней падсудак) | Мірскі Рыгор (Рыгоравіч), князь <sup>1</sup><br>(„Григорей Мірскі, Мерскі“) |
| 1601– |                                              |                                                                             |
| 1619  | –14.I.1619–                                  |                                                                             |
| 1620  | † 1619/1620                                  |                                                                             |

#### ПАДСУДКІ БРАСЛАЎСКАГА ЗЕМСКАГА СУДА (II-я палова XVI ст. пасля рэформы 1565 г.) Подсудки земские браславские

| Гады | E; N; A; P; C; R; †; +; ?          | Прозвіча, імя, імя па бацьку і герб ўрадніка                                                          |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1564 | ?                                  |                                                                                                       |
| 1565 | ?                                  |                                                                                                       |
| 1566 | ?                                  |                                                                                                       |
| 1567 | (+)                                |                                                                                                       |
| 1568 | (+)                                |                                                                                                       |
| 1569 | (+)                                |                                                                                                       |
| 1570 | A 25.VI.1570 на судзейства земскіе | Путятіа Дзмітры Яцковіч (Мітко, Міцько), пан <sup>1</sup><br>(„Дмитр (Мицко, Митко) Яцкович Путятіа“) |

Элекцыйны соймік адбыўся перад 25.VI.1570 г. Электамі на ўрад абраниыя: 1. *Ашмянец Станіслаў*; 2.?; 3.?; 4.?

|      |                |                                                         |
|------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 1570 | N (25).VI.1570 | Ашмянец Станіслаў <sup>1</sup><br>(„Станислав Ошменец“) |
| 1571 | ?              |                                                         |
| 1572 | ?              |                                                         |
| 1573 | ?              |                                                         |
| 1574 | ?              |                                                         |
| 1575 | ?              |                                                         |
| 1576 | ?              |                                                         |
| 1577 | ?              |                                                         |
| 1578 | ?              |                                                         |

Элекцыйны соймік адбыўся верагодна ў 1578 г.<sup>1</sup>

|             |                                                  |  |
|-------------|--------------------------------------------------|--|
| 1578        | ?                                                |  |
| 1579        | ?                                                |  |
| 1580        | ?                                                |  |
| <b>1581</b> | ?                                                |  |
| 1582        | ?                                                |  |
| 1583        | –13.V.1583 –                                     |  |
| 1584        | +                                                |  |
| 1585        | +                                                |  |
| 1586        | +                                                |  |
| 1587        | +                                                |  |
| 1588        | +                                                |  |
| 1589        | +                                                |  |
| 1590        | +                                                |  |
| <b>1591</b> | +                                                |  |
| 1592        | +                                                |  |
| 1593        | R з прычыны „неспособнага здоровья“ да VIII.1593 |  |

Элекцыйны соймік адбыўся да 20.VIII.1593 г.

|      |                   |                                               |
|------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1593 | E да 20.VIII.1593 | Масальскі Васіль Іванавіч, князь <sup>1</sup> |
| 1594 | N 11.X.1594       | („Василь Иванович Масальский“)                |
| 1595 | +                 | гербу ўласнага,                               |
| 1596 | +                 | h. <i>własnego „Kościesza na Księżyku“</i>    |
| 1597 | + (#)             | гербу „Магіла“ („Mogila wtor“)                |
| 1598 | +                 |                                               |
| 1599 | –03.VI.1599–      |                                               |

|       |                             |  |
|-------|-----------------------------|--|
| 1600  | +                           |  |
| 1601– | +                           |  |
| 1611– | +                           |  |
| 1617  | A на падкаморства 17.I.1617 |  |

**ПИСАРЫ БРАСЛАЎСКАГА ЗЕМСКАГА СУДА (II-я палова XVI ст. пасля рэформы 1565 г.)**  
Писары земскіе браславскіе

| Гады | E; N; A; P; C; R; †; +; ? | Прозвіча, імя, імя па бацьку і герб ўрадніка |
|------|---------------------------|----------------------------------------------|
| 1564 | ?                         |                                              |
| 1565 | ?                         |                                              |
| 1566 | ?                         |                                              |
| 1567 | +                         | Cipovič Ян, пан („Ян Сипович”) <sup>1</sup>  |
| 1568 | ?                         |                                              |
| 1569 | ?                         |                                              |

Элекцыйны соймік адбыўся перад 25.VI.1570 г. Электамі на ўрад абраныя: 1. Копаць Богуши Барысаевіч; 2. ?; 3. ?; 4. ?.

|      |                               |  |
|------|-------------------------------|--|
| 1570 | N (25).VI.1570                |  |
| 1571 | +                             |  |
| 1572 | +                             |  |
| 1573 | +                             |  |
| 1574 | +                             |  |
| 1575 | +                             |  |
| 1576 | +                             |  |
| 1577 | +                             |  |
| 1578 | А на падкаморства 28.VII.1578 |  |

Элекцыйны соймік адбыўся верагодна ў 1578 г.

|      |                                                                                 |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1578 | E ?; N ?                                                                        |  |
| 1579 | ?                                                                               |  |
| 1580 | ?                                                                               |  |
| 1581 | ?                                                                               |  |
| 1582 | +                                                                               |  |
| 1583 | -13.V.1583-                                                                     |  |
| 1584 | +                                                                               |  |
| 1585 | +                                                                               |  |
| 1586 | +                                                                               |  |
| 1587 | +                                                                               |  |
| 1588 | +                                                                               |  |
| 1589 | +                                                                               |  |
| 1590 | +                                                                               |  |
| 1591 | +                                                                               |  |
| 1592 | +                                                                               |  |
| 1593 | E 01.III.1593 на суддзейства земскіе<br>A(N) 16.III.1593 на суддзейства земскіе |  |

Элекцыйны соймік адбыўся верагодна ў 1593 г.

|       |                              |  |
|-------|------------------------------|--|
| 1593  | N ?                          |  |
| 1594  | -22.VII.1594-                |  |
| 1595  | +                            |  |
| 1596  | +                            |  |
| 1597  | +                            |  |
| 1598  | +                            |  |
| 1599  | +                            |  |
| 1600  | +                            |  |
| 1601– | +                            |  |
| 1604– | -04.XII.1604-                |  |
| 1611– | +                            |  |
| 1618  | А на падсудства (E 7.V.1618) |  |

**ПАДКАМОРЫ БРАСЛАЎСКАІЯ (II-я палова XVI ст. пасля рэформы 1565 г.)**  
Подкамории браславскіе

| Гады | E; N; A; P; C; R; †; +; ?                                                              | Прозвіча, імя, імя па бацьку і герб ўрадніка                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1564 | ?                                                                                      |                                                                                                         |
| 1565 | ?                                                                                      |                                                                                                         |
| 1566 | +                                                                                      |                                                                                                         |
| 1567 | (+)                                                                                    |                                                                                                         |
| 1568 | +                                                                                      |                                                                                                         |
| 1569 | +                                                                                      |                                                                                                         |
| 1570 | пакінуў падкаморства, захаваўшы ўпіцкую дзяржаву<br>і віленскіе войскі<br>† да VI.1571 | Крошинскі Іван Тімафеевіч, князь <sup>1</sup><br>(„Іван Тимофеевіч Крошинскі”),                         |
| 1570 | N 25.VI.1570 (раней – харужы)                                                          | Мірскі Рыгор (Андрэевіч), князь <sup>1</sup><br>(„Григорій Мірскі (Мерскі)”)<br>гербу „Бялыня” змененая |
| 1571 | +                                                                                      |                                                                                                         |
| 1572 | +                                                                                      |                                                                                                         |
| 1573 | +                                                                                      |                                                                                                         |

|                                                                                                                               |                                    |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1574                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1575                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1576                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1577                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1578                                                                                                                          | † да 28.VII.1578                   |                                                                        |
| 1578                                                                                                                          | А з пісарства земскага 28.VII.1578 |                                                                        |
| 1579                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1580                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| <b>1581</b>                                                                                                                   | +                                  |                                                                        |
| 1582                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1583                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1584                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1585                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1586                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1587                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1588                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1589                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1590                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| <b>1591</b>                                                                                                                   | +                                  |                                                                        |
| 1592                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1593                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1594                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1595                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1596                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1597                                                                                                                          | А на маршалкоўства 25.II.1597      |                                                                        |
| На злекцыйным сойміку, які адбыўся 30 верасня 1597 г. абраді 4-х злектаў на ўрад падкаморага. 1. <i>Вільгельм Стэцковіч</i> . |                                    |                                                                        |
| 1597                                                                                                                          | E 30.IX.1597; N 24.X.1597          | Стэцковіч (Стэцкавіч) Вілгельм, <sup>1</sup><br>("Вілгельм Стэцкевич") |
| 1598                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1599                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1600                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| <b>1601</b>                                                                                                                   | +                                  |                                                                        |
| <b>1611</b>                                                                                                                   | +                                  |                                                                        |
| 1613                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1614                                                                                                                          | -09.XI.1613-                       |                                                                        |
| 1615                                                                                                                          | +                                  |                                                                        |
| 1616                                                                                                                          | †                                  |                                                                        |

**ХАРУЖЫ БРАСЛАЎСКІЯ (II-я палова XVI ст. пасля рэформы 1565 г.)**  
**ХОРУЖИЙ БРАСЛАВСКИЕ**

| Гады        | E; N; A; P; C; R; †; +; ?    | Прозвішча, імя, імя па бацьку і герб юрадніка                                                                    |
|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1564        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1565        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1566        | ?                            | хоружий <sup>1</sup>                                                                                             |
| 1567        | 22.IX.1567                   |                                                                                                                  |
| 1568        | +                            |                                                                                                                  |
| 1569        | +                            |                                                                                                                  |
| 1570        | A 25.VI.1570 на падкаморства | <i>Мірскі Рыгор (Андрэевіч), князь</i> <sup>1</sup><br>("Григорей Мирский (Мерский)")<br>гербу „Бялыня” змененак |
| 1570        | N 25.VI.1570                 |                                                                                                                  |
| <b>1571</b> | ?                            | <i>Нарбут Матыс, пан</i> <sup>1</sup><br>("Матыс Нарбут")                                                        |
| 1572        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1573        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1574        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1575        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1576        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1577        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1578        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1579        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1580        | ?                            |                                                                                                                  |
| <b>1581</b> | ?                            |                                                                                                                  |
| 1582        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1583        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1584        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1585        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1586        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1587        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1588        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1589        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1590        | ?                            |                                                                                                                  |
| <b>1591</b> | ?                            |                                                                                                                  |
| 1592        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1593        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1594        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1595        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1596        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1597        | -4.VI.1597-                  | <i>Укольскі Андрэй (Сямёновіч)</i> <sup>1</sup><br>("Андрей (Семёнович) Укольский")                              |
| 1598        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1599        | ?                            |                                                                                                                  |
| 1600        | ?                            |                                                                                                                  |
| <b>1601</b> | ?                            |                                                                                                                  |
| <b>1611</b> | ?                            |                                                                                                                  |

E – злекцыя, выбар злектам на пасаду

† – смерць

N – намінацыя, прызначэнне на пасаду  
A – авансаванне на пасаду  
R – рэзыгнацыя, адмова ад ураду

+ – прысутнічае на пасадзе  
? – інфармацыя адсутнічае

Анжэла Разлуцкая. Менск.

## Паляванне старажытных браслаўчан.

Самая аддаленая ад нас у часе паселішчы чалавека на Браслаўскай зямлі знайдзены на ўзгорках заходняга берага возера Снуды, вакол возера Абстэрна, на правым беразе ракі Друйкі. Гэта рэшткі стаянкі першабытных паляўнічых эпохі мезаліту, якія сталі вядомы дзякуючы працы археолагаў Ціханенка I. M., Ісаенкі V. F., Чарняўскага M. M., Ксяндзова V. P. Апошні даследваў дойгачасовую неалітычную стаянку ля вёскі Дубкі на паўночна-усходнім беразе возера Дрывіты, дзе знайдзены прылады працы, паляўнічая зброя (мал. 1, 4). Больш выразныя матэрыялы ранейшага часу знайдзены гэтым жа даследчыкам на паселішчы эпохі мезаліту (кундская культура) Замошиша ля вёскі Бароўка Верхнядзвінскага раёна (мал. 1, 1 – 3), якія сведчаць аб высокім узроўні тэхнікі апрацоўкі крамня для вырабу прыладаў і ўласна ўбраення.

Матэрыялы, якія сведчаць аб складзе паляўнічай здабычы, – рэшткі касцякоў жывёл і птушак, захаваліся на гарадзішчах і прылеглых да іх селішчах часоў ранняга жалезнага веку, на помніках ранняга сярэднявечча, часоў Палацкага княства і ВКЛ: Зазоны, Рацюнкі, Маскавічы, на замках Дрысвіты і Іказнь.

Аўтарам часткава апрацавана астэлагічная калекцыя з гарадзішча Зазоны культуры штрыхаванай керамікі (матэрыялы Егарэйчанкі A. A.), жыццё на якім існавала з канца II тысячагоддзя да н. э. ад першых вякоў н. э. Вызначаны 13 відаў дзікіх і 7 хатніх жывёл (Табліца 1). На долю дзікіх прыходзіцца 39,7 % ад колькасці асобін. Аналіз узроставых і вагавых паказчыкаў забітых хатніх жывёл і парайнанне з дадзенымі па дзікіх вызначылі, што асноўным кампанентам мяснога рацыёну жыхароў гарадзішча была паляўнічая здабыча. Акрамя таго, сярод прадуктаў утылізацыі тушаў былі скура і футра, тлушч і сала, якія выкарыстоўваліся не толькі ў ежу, але і для асвялення жытглай і ў лекавых мэтах. Скуры шлі на пашыў адзенні, камус (скура з голеняй капытных) – незамяняльная сырavіна для працы старажытнага шаўча.

Дзікія жывёлы з-за рухавасці свайго жыцця маюць значна больш трывалыя і пластычныя косткі, чым хатнія, таму ўлюблёнай сырavінай браслаўчан для вырабу касцяных прылад, зброі, упрыгожванняў былі шчыльны рог аленяў, ласёў, казуль і косць абсолютна ўсіх упалаўваних відаў звяроў, іклы дзікоў і драпежнікаў, разцы капытных жывёл. Традыцыі гэтых на Поўначы Беларусі існуюць з неаліту.

Вярнуўшыся да лічбаў, хочаща адзначыць, што насельніцтва Зазоны ўжывала ў ежу сярод хатніх жывёл 56 % маладых і не зусім дарослых асобін, а сярод буйных капытных і мясных дзікіх – 70 % дарослых і сталых. Промысел базаваўся на здабычы ласі (24,7 %), дзіка (18,3 %), аленя высакароднага (15,1 %). Задзіўляе нізкі паказчык па бабру (11,1 %), які найчасцей на Падзвінні ідзе ўслед за ласём; арганізацыя рацыянальнага промыслу грызунаў ў часы ВКЛ набудзе стан асобнай галіны ў гаспадарчай палітыцы дзяржавы, прамерны гандаль яго каштоўным футрам і лекавым "струменем" прывядзе ў XIX ст. да амаль поўнага вынішчэння віда.

Ніжняя гарызонты культурнага пласта гарадзішча Зазоны сведчаць пра актыўнае паляванне браслаўчан у канцы II тысячагоддзя да н. э. на дзіка і ласі (45 і 40 % ад усіх здабычы). Гэта можна растлумачыць тым, што менавіта ў гэты перыяд на ашпарах Паўночнай Беларусі распаўсюдзіліся хваёвые лісы з вялікім дамешкам дуба (Еловічева, 1996). Наяўнасць добрай кармавой базы ў выглядзе жалудоў і шырокалісцевага падлеска спрыяле павелічэнню папуляцыі дзікоў і ласёў, а таксама высакародных аленяў. За час існавання гарадзішча адклады касцяных рэшткаў сведчаць аб поўным прыярытэце капытных дзікіх відаў у пачатку заселенасці, у адпавядаючых 4-му (сярэдняму) пласту прамежках часу – на іх долю прыпадае толькі 54,7 % здабычы, у верхніх слаях – зноў рост капытных відаў да 75 %.

На сінхронных Зазонам літоўскіх гарадзішчах культуры штрыхаванай керамікі вызначана некалькі большая колькасць хатніх жывёл: гарадзішча Наркунай (пласт I тыс. да н. э.) – ад 67 % да 86 %, гарадзішча Сокішкай – 63 %, Шаверышкес – 67,9 % хатніх жывёл.

Фауністычныя рэшткі з іншых помнікаў Браслаўскага раёна ў 70-я гады вызначала В. В. Шчаглова. Напрыклад, за гарадзішчы Рацюнкі ў матэрыялах ранняга жалезнага веку ёй вызначаны 59 % костак хатніх відаў ад агульнай колькасці. Сярод дзікіх вельмі прадстаўнічы спісак пушных, у тым ліку рэдкія віды: тхор, рысь, выдра.

У звестках па фауне са знакамітага гарадзішча Маскавічы (раскопкі Дучыц Л. У.), якое датуецца IX – XIII стст., фігуруюць 23 віды дзікіх жывёл, доля якіх – 42,1 %. Хатнія Маскавічы амаль на 1000 гадоў "маладзейшыя" за гарадзішча Зазоны, супадносіны практична аднолькавыя. Гаспадарчая функцыя Маскавіч інтэрпрэтуюцца як прамысловая факторыя, якая становіцца зразумелым, адкуль такія высокія паказчыкі па звярах. Адметнасцю астэлагічнай калекцыі гарадзішча ёўлецца наяднасць 223 костак ад 96 асобін дзікіх птушак (18 відаў). Большасць складаюць вадаплаўныя (свіязь, брук-свістунок, паганка вялікая(чомга), луток, чырвонагаловы нырок), але ёсць прадстаўнікі палявой, лугавой, лотнай, баравой дзічы, якую, відаць, прыносяці з акаляючых стракатых угоддзяў іх прывозіла з палявання княжацкай арміі.

**Анжэла Разлуцкая.** Нарадзілася ў 1964 г. у г. Вільнюсе (Літва). Малодыя навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі каменнага і бронзавага вякоў Інстытута гісторыи НАН Беларусі. Займаецца даследваннем старажытнага палявання на Беларусі.

З матэрыялаў шматслойнага гарадзішча Дрысвяты (II – I стст. да н. э. і далей да часоў Палацкага княства і ВКЛ) бачна, што паляўнічая здабыча налічвала 23 – 21 % ад складу касцяных рэшткаў. На прылягаочым да яго селішчы за час з канца I тыс. да н. э. да XVIII ст. роля палявання плаўна змяншаецца, пачынаючы ад 40 %, а ў верхніх пластах дзікія жывёлы займаюць пазіцыю ў 25 % ад усіх асобін, што значна перавышае дазеныя з Дрысвяты (гарадзішча, пазней – замку).

Адзіныя матэрыяльныя сведчанні складання к XVI – XVII стст. на Браслаўшчыне сталай арганізацыі палявання спартыўнага накірунку знайдзены пры раскопках замка Іказнь. У часы Яна Сапегі там трымалі шмат сабак, прычым В. В. Шчаглова аднесла іх рэшткі да 12 пародаў.

З XVI стагоддзя браслаўская пушчы згадваюцца ў пісьмовых крыніцах у сувязі з рэвізіямі ўгоддзяў, апісваючыя рэдкія і ўвогуле не знайдзеныя пры раскопках віды жывёл: гарнастай, норка. У “Уставе на звера” Сапегі пад 1649 годам рэгламентуеца паляванне на ласёў, зуброў, гарнастая, куніцу, бобра на ўзорні дзяржаўнага закона.

Паляўніческі ўзбраенне браслаўчан прадстаўлена па каменнаму веку крамянёвымі наканечнікамі стрэлай, па жалезнаму веку і сярэднявеччу – тронкавымі, іголкападобнымі і ўтулковымі наканечнікамі стрэлай з противага рогу, костак дзікіх капытных (зубра, лася, дзіка), а таксама жалезнымі рамбічнага січэння. Масіўныя жалезныя наканечнікі коп’яў з Маскавіч і доўгі касцяны наканечнік дроціка з Рационак маглі выкарыстоўвацца як паляўнічыя (мал. 1). Касцяныя і жалезныя гарпуны, якія звычайна адносяцца да прыладаў рыбалоўства, вядомы па ўсёй лясной зоне Еўразіі ў якасці эфектульнай зброяў пры здабычы ласёў, аленяў, казуль. Папярэднічалі ім формы, зробленыя з косці.

Значная частка матэрыяла з астэалагічных калекцый Браслаўшчыны і ўвогуле з Падзвіння адлюстроўвае тэхналогію апрацоўкі косці і розныя стадыі вырабу касцяного інвентара. Праца з матэрыяламі гарадзішча беларуска-латвійскага памежжа Пруднікі Мёрскага раёна (раскопкі Шадыра В. В.) высветліла значнае падабенства ў тэхналогіі атрымання нарыхтовак для касцяных рэчаяў. Сляды наўмыснага расколвання, пілення, адзялення трубчатай (полай) часткі ад эпіфізаў назіраецца на большай частцы плечавых, прамянёвых, сяянгновых, метакарпальных і метатарзальных (пясцёвых і плюснявых) костак дзікіх жывёл.

Рогі аленяў, казуль і ласёў практична поўнасцю прадстаўлены прыладамі, нарыхтоўкамі і адыходамі вытворчасці. 9 – 12 % костак з гарадзішча Пруднікі і 10 – 15 % з гарадзішча Зазоны маюць яўную сляды апрацоўкі. Адметнымі для Браслаўшчыны і поміж іншымі Беларусі з'яўляюцца скрабкі архайнай формы з вуглоў ніжніх сківіц дзікіх і хатніх жывёл, часта вельмі спрацаваныя (мал. 2, 1). Знайдзены долатападобныя, скоблепадобныя, скрабучыя, рэжучыя прылады, вырабленыя даволі неахайна, простым падчэсваннем ці завастрэннем пласцінак і брускou са сценак трубчатых костак (мал. 2, 3 – 5, 7 – 12). З лакціевых костак ласёў, зуброў, вырабляюцца прылады кшталту пистоў для расцірання (мал. 2, 6). Частка рэбраў і адросткаў пазванкоў мае яўную сляды запаліроўкі і сцергасці (лашчылы, шпатэлі). У часы ранняга жалеза, як і ў неаліце, з лапатак жывёл рабілі шуфлікі.


Таранныя косткі амаль усіх капытных відаў абаіты, спрацаваны. Яны выкарыстоўваліся ў якасці адборнікаў, а пазней упораў для апрацоўкі косці. Пад'язычная костка аленя з гарадзішча Зазоны (мал. 2, 13) мае частыя вузкія нарэзкі. З гэтай жа косткі лася на поміжку бронзавага часу Асавец-2 знайдзены прыгожы, скрозь апрацаваны нарэзкамі амулет.

Адметнасцю ў гаспадарцы старожытных браслаўчан з далёкіх часоў з'яўлялася традыцыйна ўстойлівае паляванне. Рацыянальна арганізаваны промысел дазваляў жыхарам Браслаўскай зямлі захоўваць уесь спектр відаў дзікіх жывёл да недалёкага мінулага. Дасягалася гэта спрадвечным веданнем і выкананнем паляўнічых законуў, якія непарыўна звязаны з законамі жывёльнага свету.


Табліца № 1

**Відавы склад касцяных рэшткаў з гарадзішча Зазоны.**

| Від                         | Колькасць | Мінім.<br>колькасць<br>асобін | % костак | % асобін |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------|----------|----------|
| Бык хатні                   | 170       | 8                             | 32, 1    | 19, 5    |
| Авечка, каза (без дзялення) | 17        | 2                             | 3, 2     | 4, 8     |
| Авечка                      | 49        | 4                             | 9, 2     | 9, 7     |
| Каза                        | 7         | 1                             | 1, 3     | 2, 4     |
| Свіння                      | 145       | 13                            | 27, 4    | 31, 7    |
| Конь                        | 114       | 10                            | 21, 5    | 24, 3    |
| Сабака                      | 28        | 2                             | 5, 3     | 4, 8     |
| Кошка                       | 4         | 1                             | 0, 7     | 2, 4     |
| Усяго хатніх                | 528       | 41                            | 100 %    | 100 %    |
| Тур                         | 3         | 1                             | 1, 19    | 3, 7     |
| Зубр                        | 29        | 2                             | 12, 3    | 7, 4     |
| Лось                        | 62        | 3                             | 24, 7    | 11, 1    |
| Аленъ высакародны           | 39        | 5                             | 15, 1    | 18, 5    |
| Аленъ пятністы              | 1         | 1                             | 0, 3     | 3, 7     |
| Казуля                      | 18        | 3                             | 7, 17    | 11, 1    |
| Дзік                        | 47        | 3                             | 18, 3    | 11, 1    |
| Мядзведзь                   | 10        | 1                             | 3, 9     | 3, 7     |
| Воўк                        | 19        | 2                             | 7, 5     | 7, 4     |
| Ліс звычайны                | 2         | 1                             | 0, 7     | 3, 7     |
| Барсук                      | 1         | 1                             | 0, 3     | 3, 7     |



Мал. 1. Наканечнікі стрэл: крамянёвые з Замошша (1-3), Дубкоў (4); касцяныя з Рацюнак (13, 14, 16, 17); жалезныя з Маскавіч (5-9), Рацюнак (15).  
Наканечнікі дзідаў з Маскавіч (10, 11-жалеза).  
Наканечнік дроціка з Рацюнак (12, косць).



Маг. 2. Каслины рэчы бытавога прызначэння з гародзішча Зазоны: 1 – спрацаваны скрабок з вугта сківіцы; 2 – штамп з чарашной косткі; 3 – скрабок з фалангі; 4 – праколка; 5 – скрабок; 6 – прылада з лактичнай косткі лася; 7-11 – допагападобныя прылады; 12 – скоблепадобная прылада; 13 – пад'язчна костка аленя з нарэзкамі.

|              |     |    |       |       |
|--------------|-----|----|-------|-------|
| Рачны бабёр  | 13  | 3  | 4, 7  | 11, 1 |
| Заяц         | 1   | 1  | 0, 3  | 3, 7  |
| Усяго дзікіх | 251 | 27 | 0, 3  | 3, 7  |
| Сума         | 779 | 68 | 100 % | 100 % |

Виктор Романов, В. Самойленко,  
Зинаида Карташевич. Минск.

## Экологические проблемы озера Струсто.

На территории НП "Браславские озера" расположен один из наиболее уникальных водоемов Белорусского Поозерья — озеро Струсто. Исключительно высокий природный потенциал экосистемы включает сложный геоморфологический комплекс, необыкновенную эстетическую ценность ландшафтов, воду высокого качества, рыбные запасы, реликтовую фауну и многое другое. Озеро расположено в 4 км северо-западнее г.Браслава. Подпрудная котловина вытянута с юго-запада на северо-восток. На северо-западе оно соединяется с оз.Снуды, на юго-востоке — выток в озеро Войсо, а на юге впадает протока из озера Болойсо. К северо-западному и юго-западному плесам приурочены глубокие впадины, максимальная глубина (23,0м) находится в северо-восточной части озера. Около 1/3 площади котловины занимают мелководья с глубинами до 5 м. По классификации О.Ф. Якушко озеро относится к мезотрофным и на протяжении длительного периода исследования с 1948 по 1978 гг. сохраняло стабильное положение в пределах этой стадии. Следует отметить, что экосистеме озера свойственен высокий самоочищительный потенциал, обусловленный оптимальными окислительными условиями вследствие гидродинамической активности водной массы.

Однако в настоящее время процессы эвтрофирования приобретают катастрофический характер и связаны с поступлением загрязненных вод из оз.Болойсо — приемника сточных вод г. Браслава. За последние два десятилетия отмечаются изменения газового режима: увеличивается объем гиполимниона и отмечается рост дефицита кислорода в придонных горизонтах. Наиболее существенные отклонения по сравнению с 50-ми годами отмечаются в гидрохимическом режиме. Началом их отсчета следует считать семидесятые годы, когда началось постепенное увеличение основных ионов, но в большей степени хлоридов и сульфатов. Сумма ионов с 1948 по 1999 гг. возросла с 180,0 до 260,0 мг/л соответственно, в основном за счет хлоридов и сульфатов, концентрация их увеличилась в семь и два раза соответственно. В воде озера обнаружено значительное количество ионов натрия, концентрация которых в 1999 г. составила 5,4-8,1 мг/л и превысила природный фон. Наиболее высокая скорость изменений в количественных показателях макрокомпонентов отмечается с 1988 г., когда, к примеру, величины сульфатов и хлоридов возросли в два раза по сравнению с семидесятыми годами.

Многолетняя динамика значений водородного показателя (pH) хорошо согласуется с вышеизложенным и отражает периоды антропогенных изменений на водосборе. С 1968 по 1971 гг. его величины изменились в диапазоне 7,6-8,2, что свидетельствовало о низком уровне продукционных процессов мезотрофного озера. С середины восьмидесятых годов отмечается устойчивое увеличение щелочности — следствие повышения продукционных процессов в результате возросшего эвтрофирования водоема. В поверхностных горизонтах значения pH в 1999 г. достигли 8,85, а в заливе, в который впадает протока из озера Болойсо — 9,0.

Содержание минерального фосфора в пределах 0,008-0,042 мгР/л, наряду с характером многолетней динамики, свидетельствует о принадлежности водоема к мезотрофной стадии. Однако в последние годы наблюдаются значительные колебания его концентраций между поверхностными и придонными горизонтами, что является показателем процесса эвтрофирования экосистемы. В 1999 г. наиболее высокие его величины, на уровне озер эвтрофного типа, регистрировались в юго-восточном плесе, в который поступают загрязненные воды озера Болойсо.

В многолетнем аспекте отмечается значительное увеличение концентрации азота аммония и нитратов в воде озера. В отдельные годы величины органического вещества по бихроматной окисляемости достигают значений, характерных для эвтрофных озер, что может являться показателем эвтрофирования экосистемы. Об усилении продукционных процессов в водоеме свидетельствует также и снижение прозрачности в точке максимальной глубины с 5 до 3,8 м, а в прилегающем к озеру Болойсо заливу — до 1,3м. Устойчивое ухудшение оптических свойств воды отмечается с 1988 г.

Влияние изменившихся условий обитания на уровень развития и структуру гидробиологических сообществ очевидно и выражается, прежде всего, в смене доминирующих комплексов, увеличении количественных характеристик планктонных сообществ. В фитопланктоне летом 1948 г. преобладали диатомовые водоросли, на долю которых приходилось более 45 % всей биомассы. Наибольшего развития летом 1999г. достигли синезеленые, вклад которых в общую численность составил 90 %, в общую биомассу — 60 %. В южной части озера, находящейся под влиянием загрязненных вод оз.Болойсо, количество водорослей в июле 1999г. достигало 142млн.кл/л, биомасса — 27,0 г/м<sup>3</sup>, структура сообщества и состав доминирующего комплекса были аналогичны оз. Болойсо. Средняя для водоема численность водорослей составила 50,52млн.кл/л, средняя биомасса — 11,39 г/м<sup>3</sup>, что на порядок выше по сравнению с 1948 г.

По сравнению с 1940-ми годами численность и биомасса зоопланктона возросли соответственно в 9 и 6 раз. Особенно резко (в 20 раз) увеличилась численность веслоногих ракообразных, на протяжении всего периода иссле-

дований они преобладали над ветвистоусыми. Значительные количества молоди циклопов (394тыс.экз./м<sup>3</sup>), как и прочих планктонных организмов, зафиксированы в районе влияния вод оз.Болойсо. Средняя численность зоопланктона в северной части озера, не подверженной влиянию загрязнения, в 3,5 раза ниже по сравнению с южной и более чем в два раза больше таковой величины по озеру.

Представитель реликтовой фауны *Limnocalanus maifuris*, обитающий с периода ледниковой эпохи, впервые был отмечен в оз.Струсто в 1936 г. Следующие находки этого вида относятся к середине 1986-1987 гг., когда наблюдалось его значительное развитие. В настоящее время ракок не обнаружено.

За исследуемый период наблюдается постепенное снижение биомассы зообентоса, которая летом 1999 г. составила 3,59 г/м<sup>2</sup>. Обитавшие ранее моллюски практически исчезли, их место заняла дрейссена, заселившая озеро в 1980-е годы. На глубинах более 11 м бентофауна представлена единичными экземплярами тендипедид и олигохет. В оз.Струсто в конце 1940-х годов обитал еще один представитель ледниковой эпохи — *Pontoporeia affinis*, который в более позднее время не встречался. В 1999 г. в пробах с глубины более 11 м зарегистрированы единичные экземпляры другого реликтового рака *Pallasea quadrispinosa*.

Таким образом, качество воды в озере Струсто постепенно снижается. Отмечается увеличение гиполимниона и дефицит кислорода в придонных горизонтах. Наиболее высокие значения всех гидрохимических и гидробиологических параметров зафиксированы в южном заливе, в который поступают загрязненные воды озера Болойсо. Скорость загрязнения достаточно высокая, о чем свидетельствуют низкие величины прозрачности и количественные показатели гидробионтов, характерные для озер эвтрофного типа. По всей видимости, южная часть озера, прилегающая к острову Чайчин, уже приобретает черты эвтрофного водоема. Во избежание эвтрофирования, а в последствии и гибели экосистемы озера Струсто, срочно необходимо разработать и осуществить комплекс экстренных природоохранных мер по снижению антропогенной нагрузки на водоем.

**Таццяна Роўба. Менск.**

## **Традыцыі народнага выхавання на Браслаўшчыне (на матэрыяле паліевых этнографічных даследванняў)**

Выхаванне асобы — адна з важнейших функцый чалавечага грамадства, этнічных супольнасцей на якія яно падзяляецца. Менавіта выхаванне ператварае індыўда ў асобу, забяспечваючы такім чынам пастаяннае ўзнайденне чалавечства.

Апошнім часам назіраецца адраджэнне цікавасці да фенамена народнай педагогікі. Сама ж народная педагогіка нарадзілася на зямлі разам са з'яўленнем чалавека. Яна з'явілася і развівалася як вынік неабходнасці перадаваць ад пакалення да пакалення пэўныя веды, уменні, навыкі. На працягу многіх стагоддзяў народная педагогіка назапасіла пэўныя вопыт у справе выхавання і навучання падрастаючага пакалення. На аснове практычнага ажыццяўлення ўяўленняў-ідэй фарміравалася сваесаблівая сістэма народнага выхавання.

Кожны народ мае сваю непаўторную самабытную сістэму ведаў аб сабе. Гэта сістэма складвалася паступова. Народная педагогічная ідэя назапашваліся, захоўваліся і перадаваліся ад пакалення да пакалення. З цягам часу гэты працэс назапашвання прыёмаў, метадаў і сродкаў выхавання аформіўся як народная педагогіка, што з'явілася першай ступенню ў станаўленні педагогікі як науки. Пазней была ўведзена асобная галіна ведаў - этнапедагогіка, наука, якая з'явілася заканамерным вынікам абагульнення народных педагогічных традыцый і звычаяў. Этнапедагогіка - наука аб вопыце народа па выхаванню падрастаючага пакалення, аб іх педагогічных поглядах, наука аб педагогіцы бытага, сям'і, рода, племені, народнасці і нацыі.

Кожны рэгіён нашай краіны мае свае адметныя рысы ў традыцыйнай культуры выхавання. Мэтай майх даследванняў стала вывучэнне асаблівасцей народных традыцый на Браслаўшчыне. Матэрыял, на аснове якога я работала выдавы, быў собраны ў час этнографічнай экспедыцыі ў вёскі Урбаны, Крукі, Ельня, Мар'янпольле, Зазоны, Бужаны і ў самім Браславе.

Ва ўсе часы галоўную ролю ў выхаванні дзяцей адыгрывала сям'я, дзе дзіця пазнавала навакольны свет, фарміравалася як асока. Якім чалавекам яно вырасце, у першую чаргу залежала ад бацькоў, ад таго, як складваліся ўнутрысімейныя адносіны, адносіны да старэйшых і пажылых членаў сям'і, адносіны да працы. Галоўнай мэтай было — выгадаваць добрага працаўніка. У гэтым вялікую ролю адыгрывалі бацькі і іншыя дарослыя члены сям'і. Але ўсё ж асноўныя клопат ляжаў на плячах маці. Многія інфарматары адзначалі, што не хапала часу асабліва многа ўсігі ўзялі ўзяліца дзіцяці. Малое, якое толькі што нарадзілася, маші мусіла браць з сабою ў поле, дзе ў прамежку між работай карміла яго і співала калыханкі. Асаблівай ежы для дзяцей нікто не выгатоўліваў. Кармілі мацирынскім малаком да 2-х гадоў, а то і болей. Здароўе дзяцей залежала і ад таго, як яны былі апрануты, спецыяльнага дзіцячага адзення не існавала. У бацькоў ніколі не было праблемы, каб добра і хораша прыбраць сваіх дзяцей. У народзе шырока бытавала думка: што малое зносиць, а старое з'есць - аднолькава, карысьці няма. Абутку ўвогуле не мелі; босыя бегалі да самых замараўкаў.

Кожная сялянская сям'я выпрацоўвала свае прынцыпы выхавання. Але ўжо прыкладна з 5-6 гадоў дзецям даручалі выконваць нескладаную працу: дапамагчы памыць посуд, накласці дроў, пасвіць птушку.

З ранніх гадоў хлопчыкі рабіліся памочнікамі мужчын, вучыліся мужна і годна несці цяжар сельскагаспадарчай працы. Яны даглядалі коней, выраблялі нескладаныя прылады працы, а таксама санкі, колы, вазы. Дзяўчынкі становіліся памочніцамі сваім маці. Як адзначалі інфарматары, з 5 гадоў дзеці даглядалі сваіх маленікіх братоў і сясцёр, а з 7-8 гадоў

ужо ішлі ў пастухі.

На пайсядзеннае жыцце і паводзіны дзяцей значны ўплыў аказвала рэлігія. Як дзячынаў, так і хлопчыкаў навучалі малітвам. На пытанні, з якіх год навучалі дзяцей малітвам, я атрымоўвала амаль адных і тыя адказы: "як толькі разумець началі", "як толькі хадзіць навучыліся" і г.д. У святы абавязкова ўсёй сям'і ішлі да касцёла, прычым апраналі туды святочнае адзенне. Адзін з інфарматараў паведаміў, што любая дзячына, маючы ў куфры новую прыгожую сукенку ніколі не апране яе спачатку на вячоркі, а потым у касцёл. Увогуле, уздзеянне рэлігіі на Браслаўшчыне адчуваўлася ў значнай ступені на ўсе бакі жыцця народа. Менавіта са звароту народа да Бога пачынаўся прадоўны дзеень, ім жа ён і закончваўся. Малітва суправаджала селяніна-працаўніка амаль пайсюдна: і за столом, і ў полі. Адзін інфарматар з Браслава зрабіў невялікую вусную замалёўку на тэму – як дзеці на жывым прыкладзе засвойвалі прынятых ў дому і ў гэтай мясцовасці правілы паводзін за столом. І сам інфарматар не заўважыў, як яшчэ раз падкрэсліў той факт, што рэлігія ў гэтай мясцовасці адыхрываала не апошнюю ролю. Менавіта ён казаў, што перад тым, як сесцы за стол есці, старэйши ў сям'і чытае ўголос малітву, а ўсе астатнія члены сям'і паўтараюць яе моўчкі. Толькі пасля гэтага садзіліся за стол кожны на сваё месца. Уставаў з-за стала першым таксама самы старэйши член сям'і і моцна дзякаваў Богу за сытны абед, а ўсе астатнія члены сям'і паўтаралі за ім. А калі якое дзіця не захоча асяніць сябе крыжам, альбо прачытаць малітву, то яму адразу ж казалі, што Бог іх за гэта пакарае, не дасць хлеба і кашы, і яны памруць з голаду. Выхаваўчы метод запалохвання значна ўплываў на паводзіны дзяцей. Але менавіта на Браслаўшчыне такое супраціўленне дзяцей рэлігіі вельмі рэдка сустракалася. Бо ўжо з пялёнак дзіцяці пачыналі ўнушаць, што "Божачка ўсё бачыць, і калі зробіші дрэннае, то Божачка пакарае". І гэта вельмі глыбока ўкаранилася ў свядомасці. У абследаванай мною мясцовасці бацькі лічылі сваім найважнейшым абавязкам навучыць дзіця маліцца Богу. А ўсе астатнія веды, якія дзіця магло атрымаць, ходзячы ў школу, былі не столькі патрэбныя для сялянскіх дзяцей па меркаванню іх бацькоў. Таму ў школу яны маглі хадзіць толькі тады, калі не было ніякіх важных заняткаў на зямлі. Такая ж павага і шанаванне ў жыхароў Браслаўшчыны была і да хлеба. Усе рэшткі хлеба "кувалкі", "кусанкі", калі яны заставаліся, ніколі не выкідаваліся, а складваліся ў асобную місу, а потым раздаваліся дзецям пры чартовым жаданні што-небудзь з'есці. Так з самага ранняга дзяцінства дзеці пачыналі разумець, што ўсё, што яны маюць, набыта бацькамі ў цяжкай працы. Са слоў інфарматараў стала вядома, што калі кавалачак хлеба выпадкова ўпадзе, то яго трэба абавязкова падняць, асяніць крыжам, пацалаваць і папрасіць прабачэння ў Бога. Увогуле, гэта было вельмі ганебна, калі хто-небудзь па неасцярожнасці скідаў хлеб.

Аказала рэлігія вялікі ўплыў і на вусную народную творчасць. Пэўная частка загадак была менавіта на гэтую тэму. Той, хто ўмёў добра загадваць і правільна разгадваць загадкі, лічыўся ў народзе мудрацом. Вядома, што чалавек складваў большасць загадак пра тое, што яму здавалася вельмі значным і важным. Таму дзецям з малых год загадвалі як пра добру вядомыя прылады працы, з'явы прыроды, так і пра царкву, Бога, тым самым надаючы загадкам на рэлігійную тэму такую ж важнасць, як і на іншыя тэмы. Напрыклад: "У адзін горад сем Дарог." (Царква), "Пасярод белых авец стаіць чорны скапец." (Свяшчэннік), "Стайць карова на гары, а ў ёй залаты рогі." (Царква)

Важнейшымі сродкам народнага выхавання была гульня. У першыя гады жыцця дзіцяці яна складае аснову ўсёй яго дзейнасці. Менавіта праз гульню яно пазнае навакольны свет, адлюстроўвае яго ў сваёй свядомасці так, як і ўспрымае. Дарослыя самі стваралі ўмовы для гульняў дзіцяці, але не чиста выхаваўчыя мэты гэтым яны праследвалі, а толькі, як казалі інфарматары, каб "не ўрываці бацькоўскага часу", гэта значыць з практичных мэт. Мясцовыя жыхары казалі: "Чым бы дзіцёнак не бавіўся, абы не плакаў, не адрываваў ад працы." Большая частка мясцовых гульняў - гэта ўвасабленне сялянскай працы дарослых, сведкамі якіх яны становіліся, але сустракаліся і сюжэтна-ролевыя гульні: "У папа", "У ксяндза" і г.д. Праз гульню адбывалася і далучэнне да працы – "У проса", "У мак".

Са слоў інфарматараў, я ўзяла яшчэ цікавыя звесткі аб тым, што на выхаванне маладога пакалення ўплывалі так званыя "старцы", "старыя". Яны распавядалі пра былое, пра Бога, вучылі "жыць па Богу", нагадвалі пра непазбежнасць справаздачы перад Госпадам за свае ўчынкі. Вельмі часта маші, калі не маглі ўціхамірыць дзяцей, страшылі іх пугай і торбай старца. Яны казалі, што старцы пугай завязваюць дзяцей і кладуць у торбу. Ведаючы ўсё гэта, старац бывае пытает ў матаў, каб чулі дзеці, ці няма "нягоднікаў", непаслухмияных дзяцей, каб забраць іх у торбу. Чамусыці дзеці гэтага вельмі бяліся, адразу ж уціхамірваліся.

Такім чынам на аснове матэрыйялаў, сабранных на тэрыторыі Браслаўшчыны, мы можам зрабіць наступныя высьновы. Традыцыйная культура выхавання была цесна звязана з ладам жыцця народа і залежала ў значнай ступені ад рэлігійнай сітуацыі ў гэтым рэгіёне. Рэлігійнае выхаванне тут набывае важнае значэнне. Акрамя таго, уплыў на асаблівасці народнага выхавання аказвалі мясцовыя этнічныя традыцыі, якія назапашваліся і перадаваліся з пакалення ў пакаленне, стымулюючы саме лепшае, саме карыснае ў дадзеным рэгіёне. Усё гэта садзейнічала фарміраванню і ранейшаму развіццю спецыфічных рыс у галіне народнай педагогікі Браслаўшчыны.

Валентин Рябцевич. Минск.

## Брактеатные подражания куфическим дирхамам в Древней Руси второй половины X–XI вв. Козловецкая находка.

IX–X вв. в истории Древней Руси определяется современной нумизматикой как период куфического дирхама – серебряной монеты Арабского Халифата, обслуживавшей её рынки. С конца X в. начинается период западноевропейского серебряного денария, но значительная часть дирхамов остается в обращении.

В 922 г. арабский автор Ахмад ибн Фадлан представил халифу ал-Муктадиру биллаху отчет о своем годичном пребывании в Волжской Булгарии. Рассказывая, в частности, о встречах с купцами-«русами», он пишет: «...ежели человек («рус». – В.Р.) владеет десятью тысячами дирхамов, то он справляется своей жене один ряд мониста, а ежели владеет двадцатью тысячами, то справляется ей два ряда мониста – и, таким образом, каждые десять тысяч, которые он прибавляет к дирхамам, прибавляют ряд мониста его супруге, так что на шее иной бывает много рядов монет» /3: с. 141/.

Истинность этого сообщения многократно подтверждается инвентарями древнерусских женских погребений X–XI вв., в которых встречаются дирхамы-подвески с пробитыми у края отверстиями или приклепанными ушками для подвешивания.

Нередко дирхамы, перешедшие в категорию украшений, вновь возвращались в денежное обращение и оказывались в монетных кладах...

С конца X в. фиксируются подражания дирхамам, изначально предназначенные для выполнения лишь декоративной функции. Они выполнены в брактеатной технике (брактеат – монетовидное изделие, отчеканенное на очень тонком кружке металла лишь одним [верхним] штемпелем, в результате чего его рельефные детали, продавливая кружок, оттискивались на одной стороне позитивно, на другой – негативно).

В погребениях и кладах Руси 2 пол. X–XI вв. зарегистрированы 132 серебряных брактеата, имитирующих куфические дирхамы /5: с. 85, № 18; с. 99, № 52; с. 103, № 63. 8: с. 26, № 143; с. 45, № 219; с. 53, № 306. 9: с. 76, № 10; с. 78, № 21; с. 80, № 29; с. 100, № 135; с. 112, № 184. 10: с. 135, № 171; с. 156, № 236; с. 168, № 303; с. 169, № 306; с. 181, № 380; с. 184, № 394, 395. 12: с. 25, № 14; с. 31, № 23, 24; с. 32, № 27, 29; с. 40, № 50; с. 50, № 62; с. 51, № 63; с. 52, № 65; с. 65, № 87; с. 71, № 95; с. 82–83, № 121; с. 84, № 126; с. 90, № 143; с. 97, № 158; с. 98, № 159; с. 109, № 187; с. 111, № 193; с. 121, № 212; с. 123, № 215; с. 126, № 225; с. 133, без №. 18: 195; 19: с. 79/. При подсчете российских находок учтены 9 неопубликованных брактеатов, сведения о которых были сообщены мне сотрудниками Тверского и Ярославского музеев/.

Украина – 21 экз. (Киевская обл. – клад).

Россия – 84 экз. (Вологодская обл. – 1 экз. из погребения; Ленинградская обл. – 3 экз. из погребения; Муромская обл. – 2 экз. из погребений; Новгородская обл. – 7 экз. из погребений; Псковская обл. – 1 экз. из погребения; Смоленская обл. – 5 экз. из погребений; Тамбовская обл. – 7 экз. из погребений; Тверская обл. – 51 экз. из погребений, 1 экз. из клада; Ярославская обл. – 2 экз. из погребений, 4 экз. из двух кладов).

Беларусь – 27 экз. (Витебская обл. – 19 экз. из трёх кладов; Гомельская обл. – 7 экз. из погребений; Могилевская обл. – 1 экз. из клада):

1. Дер. Горовляны Глубокского р-на Витебской обл., 1965. Денежно-вещевой клад, содержавший 15 одноматричных серебряных брактеатов – имитаций куфического дирхама с приклепанными бронзовыми ушками. Дата сокрытия – конец X – начало XI в. Хр.: Национальный музей истории и культуры Республики Беларусь /9: с. 184, № 395. 10: с. 35, № 10/.
2. Дер. Горовляны Глубокского р-на Витебской обл. 1965. Денежно-вещевой клад, содержавший 1 экз. брактеата – имитации куфического дирхама. Дата сокрытия – 1040-е – 1050-е гг. Хр.: Нумизматический кабинет Белгосуниверситета /9: с. 184, № 394. 10: с. 35, № 9/.
3. Дер. Поречье Толочинского р-на Витебской обл. 1886. Денежно-вещевой клад, содержавший 3 экз. брактеатов – имитаций куфических дирхамов. Дата сокрытия – ок. 1035 /1: Ф.1 – д. 35 (1869), л. 55 об. – 56, 62 об. – 63; д. 63 (1885), л. 4; д. 14 (1886), л. 17, 26 – 27 об., 29 – 30 об.; д. 69 (1886), л. 29. 8: с. 26, № 143. 10: с. 168, № 303/.
4. Дер. Демьянки Добрушского р-на Гомельской обл. 1962. В инвентаре курганного погребения XI в. оказались 3 экз. брактеатов – имитаций куфических дирхамов со следами бронзовых ушек /12: с. 50, № 62. 18: с. 195/.
5. Дер. Ботвиновка Чечерского р-на Гомельской обл. Нач. 1980-х гг. В инвентаре курганного погребения оказались 4 экз. брактеатов – имитаций куфических дирхамов /12: с. 31, № 24. 18: с. 79/.
5. Дер. Старый Дедин Климовичского р-на Могилевской обл. 1926. Монетный клад, содержавший 1 экз. брактеата – имитации чеканки саманида Нуха ибн Насра (943–954). Дата сокрытия – 979–980 /1: Ф. 2 – д. 27 (1926), л. 82 об., 104 об.; д. 226 (1926), л. 21; д. 29 (1928), л. 8; д. 30 (1928), л. 35. 10: с. 169, № 306/.

Атрибутивные данные дирхамов-прототипов этих брактеатов следующие: *Аббасиды*, ал-Мутамид алиллах (870–892) – 1 экз.; *Саманиды*, Исаил ибн Ахмад (892–907) – 1 экз., Наср ибн Ахмад (914–943) – 17 экз., Нух ибн Наср (943–954) – 2 экз., Абд ал-Малик ибн Нух (954–961) – 1 экз., эмитент? – 21 экз.; *Эмир? Халиф? Х. в.* – 89 экз.

14 июня 1987 г. в 200 м. восточнее дер. Козловцы Заутьевского с/с Миорского р-на, в 500 м. от р. Дисна краевед В.А. Ермолёнок и члены созданного им историко-краеведческого клуба «Арганаўты мінулага» при осмотре песчаного карьера, разрушившего большую часть грунтового могильника X–XI вв., нашли три подвески-брактеата, имитирующие куфический дирхам.

Эта находка упомянута в монографии Л.В. Дучиц («...три медные дирхема-подвески», «...медные подвески в виде арабских дирхемов») /2: с. 22, 107/ и довольно обстоятельно описана в статье Г.М. Семенчука («...три медные подвески в виде дирхемов. Нумизматический анализ их провел В.Н. Милютин. По его заключению, они датируются концом X – началом XI вв. Первая диаметром 29 мм, односторонняя чеканка. В ней пробиты два отверстия, в одном сохранилось полутораоборотное колечко из медной проволоки. На подвеске отчеканена внешняя (лицевая. – В.Р.) сторона саманидского дирхема Насра ибн Ахмеда (914–943). От второй подвески сохранился фрагмент с ушком односторонней чеканки, где читается только надпись «Для Аллаха, во имя Аллаха». Третья подвеска диаметром 29 мм

**Валянцін Рабцэвіч.** Нарадзіўся ў Кіраўскім р-не Магілёўскай вобл. Прафесар кафедры археалогіі Белдзяржуніверсітэта, доктар гістарычных навук. Займаецца нумізматычнымі даследваннямі, адзін з аўтарытэтнейшых даследчыкаў. Удзельнік «Браслаўскіх чытанняў» 1997 г.

очень плохой сохранности. Дирхемы-монеты, как правило, делали из серебра, а для изготовления монетовидных подвесок в основном использовали бронзу и медь» /16: с. 126–127/.

В октябре 1998 г. В.А. Ермолов передал подвески Нумизматическому кабинету исторического факультета Белгосуниверситета на экспертизу. Основные её результаты существенно расходятся с заключением В.Н. Милютина. Все три экземпляра однотипны, легенды в целом грамотно копируют реверсную (оборотную) сторону дирхама саманидского эмира Насра ибн Ахмада (914–943).

Экз.1 Пятистрочная легенда «Аллаху / Мухаммад / посланник Аллаха / ал-Муктадир биллах / Наср ибн Ахмад».

Круговая легенда «Мухаммад посланник Аллаха, послал он его с руководством и истинною верою, дабы мог он свершить победу над всеми [иными] верами, даже если бы противились этому неверные» (Коран. Сура IX, стих 33). Два круглых отверстия (по 1,5 мм) в 1,0 и 2,0 мм. от края кружка; первое из них (над первой строкой строчной легенды [«Аллаху】 расположено в оставшейся от ушка для подвешивания вмятине (4,0 x 4,0 мм), во втором (10,0 мм левее) – овальное колечко (4,5 x 6 мм) из свернутой в 1,5 оборота бронзовой проволоки (круглой в сечении, толщиной 1,0 мм). Очевидно, первое из отверстий пробито ранее, чем второе: по-видимому, ушко сломалось, но его заклепка оставалась на месте, поэтому было пробито новое отверстие, снаженное колечком.

Масса (с колечком) – 1,10 г, диам. – 28,8 мм.

Экз. 2. (по В.Н. Милютину – 3). Фрагмент 3/4. Начало, средняя часть и окончание круговой легенды обломаны.

Масса – 0,38 г, диам. – 2,86 мм.

Экз. 3. (по В.Н. Милютину – 2). Фрагмент 1/3. От строчной легенды сохранились две первые строки («Аллаху / Мухаммад»), от круговой – начало и окончание.

Над первой строкой – прямоугольное пластинчатое бронзовое ушко (4,0 x 8,0 мм) с продолговатой клинообразной заклёпкой (1,0 x 2,0 мм).

Масса (с ушком) – 0,63 г, диам – 20,4 мм.

Хр.: Народный музей СШ № 3 гор. Миоры, № 5508.

Присутствие в строчной легенде, помимо имени Насра ибн Ахмада, имени его сызера – аббасидского халифа ал-Муктадира биллаха (908–932) позволяет датировать дирхам-прототип подвесок отрезком времени между 914 и 932 гг.

Бронзовые подвески, подобные козловецким экземплярам, открыты лишь в Латвии (1.Дер. Даутгаме Кекавского с/с Рижского р-на. 1933 или 1935–1937. Грунтовое погребение земгалов. Подражание реверсной стороне дирхама Насра ибн Ахмада; ушко для подвешивания; диам. 30 мм [1: с. 85, № 7]. 2. Дер. Долес-Вампиеши Катлакалинского с/с Рижского р-на. 1966 или 1967. Грунтовое погребение даугавских ливов. Подражание дирхаму X в.; диам. 37 мм. [1: с. 74, № 45]).

Козловецкие подвески изготовлены, вероятнее всего, на территории современной Латвии в конце X – 1 пол. XI вв. Они – не имеющее аналогов, уникальное для всех земель Древней Руси явление.

#### Источники и литература

1. Архив Института истории материальной культуры Российской Академии Наук. Ф. 1, д. 35 (1869), 63 (1885), 14 (1886), 69 (1886).
2. Берга Т.М. Монеты в археологических памятниках Латвии IX–XIII вв. Рига, 1988.
3. Дучын А.У. Браслаўскае пазэр'е ў IX–XIV стст. Мн., 1991.
4. Ковалевский А.П. Книга Ахмеда ибн Фадлана. Харьков, 1956.
5. Корзухина Г.Ф. Русские клады IX–XIII вв. М.-Л., 1954.
6. Кропоткин В.В. Клады византийских монет на территории СССР // Археология СССР. Свод археологических источников. Вып. Е 4–4. М., 1962.
7. Кропоткин В.В. Новые находки сасанидских и куфических монет в Восточной Европе // Нумизматика и эпиграфика. Т. IX. М., 1971.
8. Марков А. Топография кладов восточных монет (сасанидских и куфических). Спб., 1910.
9. Потин В.М. Монеты в погребениях древней Руси и их значение для археологии и этнографии // Труды Государственного Эрмитажа. Т. XII. Вып. 4, Л., 1971.
10. Потин В.М. Топография находок западноевропейских монет на территории древней Руси // Труды Государственного Эрмитажа. Т. IX. Вып. 3. Л., 1967.
11. Рабцевич В.Н., Стуканаў А.А. Манеты Арабскага халіфата на тэрыторыі Беларусі // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. № 3. Мн., 1973.
12. Равлина Т.В. Погребения X–XI вв. с монетами на территории Древней Руси. Каталог. М., 1988.
13. Рабцевич В.Н. Денежные депозиты Полоцкой земли конца X–начала XIV вв. // Гістарычна-археалагічны зборнік. № 15. Мн., 2000.
14. Рабцевич В.Н. Депаспортизированное ожерелье из собрания Национального музея истории и культуры Республики Беларусь (попытка депаспортизации) // Веснік Беларускага Дзяржаўнага ўніверсітета. Серыя 3, № 1. Мн., 1999.
15. Рабцевич В.Н. Дирхамы Арабскага халіфата в денежном хозяйстве Полоцкой земли (IX–X вв.) / Славяне и их соседи (Археология, нумизматика, этнология). Мн., 1998.
16. Рабцевич В.Н. Куфические дирхемы на территории Белоруссии // Древности Белоруссии. Мн., 1966.
17. Семинчук Г.М. Новыя катэгорыі археалагічных помнікаў на тэрыторыі Полацкай замлі (грунтовыя магільнікі 10–13 стст.) // Гістарычна-археалагічны зборнік. Ч.2. Мн., 1993.
18. Соловьёва Г.Ф. Славянские курганы близ с. Демянки // Советская археология, № 1. М., 1967.
19. Соловьёва Г.Ф. Славянские курганы у с. Ботвиноўка Гомельской области // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. Вып. 171. М., 1982.

## Матэрыяльная культура замкаў Браслаўшчыны XIV-XVIII стст. (Браслаў, Дрысвяты, Друя, Іказнь)

Замкі Браслаўскага рэгіёну выразна вылучаюцца сваім размешченнем, калі амаль цалкам выкарыстаны спецыфічныя прыродныя ўмовы Беларускага Паазёр'я, багатага на натуральныя перашкоды. Арысвяцкі і Іказненскі замкі размешчаны на высіпах аднайменных азёраў, Браслаўскі замак – на паўвыспе паміж азёрамі Арысвяты і Навята, Друйскі замак – на беразе ракі Друйкі пры яе ўпадзенні ў Заходнюю Дзвіну. (1). На вялікі жаль захавалася незначная колькасць пісьмовых крыніц, якія дазваляюць ахарактарызаць матэрыяльную культуру, побыт і штодзённыя заняткі насельніцтва замкаў Браслаўшчыны ў познесярэдневековы перыяд і новыя часы. Таму пры вывучэнні дадзеных пытанняў даследчыкі вымушаны звязацца пераважна да археалагічных матэрыялаў.

Культурныя напластаванні XIV-XVIII стст. на гарадзішчах “Замкавая гара” у Браславе, “Замак” у Арысвятых і Іказні, на “Усці” у Друі маюць магутнасць у сярэднім да 1,5 м. Яны моцна перамешаны з будаўнічым друзам (камені, бітая цэгла, гліна, вапна). Падобная структура культурных напластаванняў сведчыць аб больш інтэнсіўным будаўніцтве (драўляным і мураваным) і жыцці на тэрыторыі замковых майданаў ў познім сярэдневекоўі і новыя часы, у адрозненні ад папярэдняга перыяду XI-XIII стст.

Характарызуючы матэрыяльную культуру насельніцтва Браслаўскіх замкаў XIV-XVIII стст., трэба адзначыць, што на разглядаемых намі археалагічных помніках амаль не захаваліся прадметы арганічнага паходжання. Таму вельмі цяжка прасачыць планіроўку і забудову гэтых населеных пунктаў. Рэшткі пабудоў захаваліся ў Браславе ў выглядзе перапаленых бярвенняў і ямаў, у Арысвятых – фрагмент глінянай падлогі і каменнага падмурка. А малыя плошчы раскапаных замковых тэрыторый не дазваляюць нават гіпотэтычна рэканструяваць унутраную планіроўку.

Значную цікавасць уяўляе калекцыя керамічных вырабаў, якім здаўна славілася Браслаўская зямля. Кераміка разглядаемага намі часу (XIV–XVIII стст.) па тэхналогіі вырабу падзяляецца на непаліваную акісліяльнага аблупу і паліваную. Па функцыянальнаму прызначэнню ганчарныя вырабы з замкаў Браслаўшчыны вылучаюцца ў пабытовую группу (разнастайныя катэгорыі посуда, люлькі) і архітэктурна-дэкаратыўную группу (кафля, цэгла). Першая прадстаўлена шматлікімі фрагментамі гаршкоў, збаноў, місак, макацёраў, накрываў, латак. Зроблены на ручным ганчарным круге непаліваны посуд XIV–XVI стст. вельмі часта быў арнаментаваны. Найбольш распаўсюджаны тып арнаменту – хвалісты.

У XVI–XVII стст. да непаліванага дадаецца разнастайныя сталовы і кухонны паліваны посуд (звычайна зялёны і карычневы). У замках Браслаўшчыны ён прадстаўлены шматлікімі фрагментамі гаршкоў, кубачкаў, збаноў, рынкаў. Унікальныя сталовы посуд (кубачкі і куфлі рэдкіх форм, талеркі з размаліваным арнаментам) быў знайдзены ў Друі. (2). У другой палове XVI – пачатку XVII стст. беларускія ганчары аднавілі тэхналогію вытворчасці маёлікі. З 1-й паловы XVI ст. вядомы паліхромныя кафлі, а крыху пазней пачынаюць вырабляць і маёлікавы посуд – ён выяўлены амаль ва ўсіх беларускіх гарадах і мястэчках, у тым ліку Браслаўскіх замках. У Арысвятых і Браславе выяўлены аздінкавыя фрагменты так званага рэйнскага каменнага тавару (сценкі з партрэтамі) і парцяляны, што сведчыць аб гандлёвых контактах Вялікага княства Літоўскага з Нямеччынай у познім сярэдневякоўі. Аматары тыгуню выкарыстоўвалі гліняныя люлькі (Друя, Браслаў).

Вельмі важнай і каштоўнай катэгорыяй знаходак з'яўляецца кафля, якая выяўлена на кожным з разглядаемых помнікаў. Упершыню кафля на тэрыторыі Беларусі з'явілася ў пач. XIV ст. Гэта была, як вядома, гаршковая кафля з квадратным вусцем, яна праіснавала да канца XVI ст. і выконвала ў асноўным функцыю каларыфера. У XV ст. з'явіўся новы тып печкавай кафлі – каробкавая, што складалася з 2-х частак: вонкавай пласціны і румпы. Вонкавая пласціна стала аздабляцца рэльефным малюнкам. Прапас пераходу ад гаршковай да каробкавай кафлі на Беларусі праходзіў вельмі марудна на працягу ўсяго XV і першай паловы XVI стст. Каробкавая кафля выраблялася толькі ў буйных рамесных цэнтрах, дзе добра ведалі аб дасягненнях замежных кафляроў. Такіх цэнтраў было шмат: Полацк, Гародня, Заслаўль, Мінск, Віцебск і інш.

Уся кафля выяўленая на замках Браслаўскага рэгіёну можна падзяліць на 2 асноўныя тыпы: 1) гаршковая і 2) каробчатая з румпай. У сваю чаргу, першы тып падзяляецца таксама на 2 віды: 1) цыліндрычная з круглай прыдоннай часткай і 2) гаршковая з квадратным вусцем і круглай прыдоннай часткай. Такая кафля ўжывалася да сярэдзіны XVI ст. ў Браславе, Арысвятых і Друі. На разглядаемых намі помніках сустракаецца і міскападобная кафля, ідэнтычна другому варыянту, толькі трохі ніжэйшая, і якая існавала адначасова з ім. Другі тып кафлі з замкаў Браслаўшчыны таксама можна падзяліць на 2 віды: 1) тэракотовая (чырвоная) і 2) паліваная. Зноў жа гэтыя два віды па арнаменту падзяляюцца яшчэ на группы: з геаметрычным арнаментам, геральдычным, раслінным, дэкаратыўным і антрапаморфным.

Багатая і каштоўная калекцыя кафлі XVI–XVII стст. паходзіць з раскопак на «Усці» у Друі, праведзізных Вольгай Зайцевай. (3). Сярод іх паліхромныя і зялёнапаліваныя кафлі, у тым ліку паўцыркульная кафля з выявай Маці

*Генадзь Семянчук. Нарадзіўся ў 1963 г. у г. Ваўкаўску Гродзенскай вобл. Дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук. Праводзіць археалагічныя даследванні на Браслаўшчыне з канца 80-х гадоў. Падтрымлівае трывалую сувязь з музеем. Удзельнік і адзін з ініцыятараў «Браслаўскіх чытанняў».*

*Вячаслаў Жукаў. Нарадзіўся ў 1979 г. у г. Гродна. Студэнт Гродзенскага дзяржуніверсітэта. Удзельнік археалагічных даследванняў на Браслаўшчыне ў 1998-99 гг.*

Боскай з дзіцем, яркі ўзор антрапаморфнай кафлі; кафля з выявай герба «Пагоня», фрагмент кафлі з выявай аднаголовага арла ў геральдычным абрамленні, тулава якога ахоплівае лацінская літара «S» ў лустранным адбітку. Таксама ў Другі былі выяўлены рэшткі мясцовай майстэрні па вырабу кафлі, якая ўзнікла ў пачатку XVII ст. Вельмі цікавая калекцыя кафляных вырабаў знайдзена на Іказенскім замку. Гэта гаршкападобная і багата аздобленая каробчатая (тэракотовая і паліваная) кафля XVI–пач.XVII стст. Карнізная кафля з выявамі міфічных жывёлін, а таксама антрапаморфнымі выявамі, так званая кафля «гарадою» з завяршэння печы (1-я палова XVII ст.), з раслінным арнаментам. (4). Цікавыя фрагменты гаршковай і каробчатай кафлі былі знайдзены падчас раскопак на востраве Замак возера Арысвяты. Тут пераважае каробчатая кафля з раслінным арнаментам, паліваная і паліхромная. Культурныя напластаванні верхняга гарызонту на Замкавай гары ў Браславе XIV–XVIII стст. таксама ўтрымліваюць у сябе кафлю. (5).

Другую значную групу складаюць прадметы бытавога прызначэння з жалеза. Як вядома, жыццё ў замке пачыналася з яго будаўніцтва, таму цвікі і скобы сустракаюцца ў вялікай колькасці ва ўсіх пластах XIV–XVIII стст. Заўважана, што жалезнія каваныя цвікі пачынаюць масава ўжываньне пры будаўніцтве драўляных замкаў толькі з XIV ст.(6). Азверы закрываюцца галоўным чынам замкамі. На кожным з замкаў разглядаемага рэгіёну былі знайдзены навясныя і ўнутраныя замкі і іх часткі, ключы, па большасці трубчатыя. На Браслаўскім гарадзішчы адзін замок XIV ст. захаваўся цалкам.

На тэрыторыі драўляных замкаў Браслаўшчыны, а ў нашым выпадку і каменнага ў Іказьні, амаль самым распаўсюджанымі індывідуальнымі знаходкамі, з'яўляюцца прадметы хатняга прызначэння. Звычайна, гэта згубленыя альбо выкінутыя як зламаныя ці выкарыстаныя рэчы. Часцей за ўсё трапляюцца нажы розных формаў і памераў, іглы і шылы, спружынныя нажніцы (Браслаў, Друга). Нажы XIV–XVII стст. зроблены пераважна з поўнасцю сталльнай альбо поўнасцю жалезнай прадукцыі. Троні мацаваліся з дапамогай заклётак. (7). У Іказенскім замку быў знайдзен двузубы відэлец. Агонь жыхары нашых замкаў здабывалі з дапамогай авальных крэсівай (Браслаў, Арысвяты). Ва ўсіх замках Браслаўшчыны нярэдкасць шыферныя праселкі, важнага элемента пры заняцках ткацтвам.

Можна меркаваць і аб наяўнасці азартных гульняў. Так, у Браславе былі знайдзены гральныя косці, а ў Арысвятых - шахматная фігурка XV–XVI стст. Наяўнасць такіх рэчаў сведчыць аб заможнасці і разнастайнай насыці жыцця насельніцтва замкаў. Адругім падцверджаннем гэтаму з'яўляюцца знайдзеныя пад час раскопак манеты XVI–XVII стст. (Арысвяты, Браслаў, Друга). Унікальныя знаходкі з «Замкавай гары» ў Браславе з'яўляюцца так званы «лічман» 1582 г. – жэтон для лічэння. Падобныя жэтоны выкарыстоўваліся ў Еўропе, у тым ліку і ў Рэчы Паспалітай, да XVIII ст. ў купецкіх і банкаўскіх аперацыях. Экзэмпляр з Браслава пакуль што адзіны вядомы на тэрыторыі Беларусі.

Абарончы патэнцыял замка пад час асады залежыў ад прадуктаў харчавання, якія знаходзяліся ў ім. Косці жывёл сведчаць пра паўсядзённае ўжыванне мяса як хатніх, так і дзікіх жывёлаў. У дадзенай мясцовасці шырокая ўжывалася ў ежу рыба, бо гэтыя замкі стаялі ў непасрэднай блізкасці ад багатых рыбай азёраў. Сведчаць аб гэтым шматлікія рыбалоўныя кручкі, снасці, рыбная луска і косткі. Земляробчыя заняткі насельніцтва замкаў падмацоўваюцца рэшткамі каменных жорнаў (Браслаў, Арысвяты), сярпou і косаў, перапаленым зернем (Браслаў).

Пра самы галоўны занятак, вайсковася жыццё замкаў, сведчаць знаходкі зброяi збораi ў іх. Самай масавай зброяй з'яўляюцца ўтулковыя і чаранковыя наканечнікі стрэлаў. Лук і стрэлы шырокая выкарыстоўвалася як пры нападзенні, так і пры абароне замкаў. Гэта стрэлы з 3-кутным плоскім або шылападобным піром, наканечнікі стрэлаў арбалета («балты»). Таксама сустракаюцца суліцы, рэшткі пікі (Браслаў), наканечнікі дзілі (Арысвяты) і дроцкі. У бліжнім басейне, абараняючым замак або наступаючымі на яго, у ход пускаўся ўвесь вядомы на тых часах арсенал халоднай зброяi. Аб гэтым сведчаць знайдзеная пад час падводных археалагічных даследванняў баявая сякера XVI ст. у Іказенскім замку, або фрагмент металічнага наканечніка ножнаў шаблі з Другі. На замкавым двары заўсёды знаходзяліся вершнікі. Аб гэтым сведчаць элементы яго рыштунку - шпоры, страмёны, фрагмент панцыра (Арысвяты), а таксама яго каня - падковы, пуглі, збройныя спражкі.

Такім чынам, увесь знайдзены матэрыял паказвае на тое, што ў замках Браслаўскага рэгіёну жылі людзі вельмі рознага прафесійнага і сацыяльнага складу – ваяры, рамеснікі, земляробы. Выяўленыя пад час раскопак прадметы сведчаць аб багатай штодзённай культуре жыхароў замкаў. Гэта культура была заснавана на мясцовай народнай спадчыне, перанесенай на замкавыя майданы з навакольных вёсак.

#### Літаратура:

1. Археалагічная характеристыка замкаў Браслаўшчыны пададзенна ў наступных працах: Г.Семянчук. Браслаў // Археалогія і нумізматыка Беларусі. Энцыклапедыя. Мн., 1993. С.95-96; М.Ткачоў. Другі замак // Тамасама. С.234; В.Зайцева. Друга // Тамасама. С.235-236; М.Ткачоў, Г.Семянчук. Дрысвяты // Тамасама. С.238-239; М.Ткачоў. Дрысвяцкі замак // Тамасама. С.240; М.Ткачоў. Іказенскі замак // Тамасама. С.282-283.
2. Дучыц Л.У., Зайцева В.Я. Друга ў XIV-XVIII стст. (папярэднія вынікі гісторыка-археалагічнага вывучэння) // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх наукаў. 1988. № 3. С.82-83; В.Зайцева. Друга // Археалогія і нумізматыка Беларусі. Энцыклапедыя. Мн., 1993. С.236.
3. Зайцева В.Я. Кафля XVI-XVII стст. з Другі // Весці АН Беларусі. Серыя грамадскіх наукаў. 1990. № 1. С.87-88; яна ж. Другіская кафля // Памяць. Браслаўскі раён. Мн., 1998. С.51-53.
4. М.Ткачоў. Іказенскі замак // Археалогія і нумізматыка Беларусі. Энцыклапедыя. Мн., 1993. С.282-283.
5. Семянчук Генадзь. Замкавая гары ў Браславе // Памяць. Браслаўскі раён. Мн., 1998. С.38-39.
6. Zabiela Gintautas. Lietuvos medines pilys. Vilnius, 1995. S.118.
7. Гурин М.Ф. Технологія изготавления кузнечных изделий из Браслава // Браслаўская чытніця. Браслаў, 1991. С.14-15.

## Вынікі археалагічнага вывучэння Дрысвяцкага рэгіёну ў 1996 г. і 1999 г.

У 1996 г. і 1999 г. суместная экспедыцыя Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы і Браслаўскага музейнага аб'яднання пад кірауніцтвам дацэнта Генадзя Семянчука прадоўжыла археалагічнае вывучэнне ўнікальнага комплексу ля возера Дрысвяты. У экспедыцыі актыўны іадэл бралі студэнты Інстытута Прагісторыі універсітэта імя Адама Міцкевіча ў Познані. Дрысвяцкі археалагічны комплекс складаецца з размешчаных на востраве "Замак" гарадзіща і неўмацаванага паселішча, а таксама грунтавага могільніка на бліжэйшым паўвостраве каля вёскі Пашавічы. Папярэдня даследаванні паказалі, што археалагічныя помнікі на востраве ўяўляюць сабою рэшткі памежнай крэпасці Палацкай зямлі ў XI-XIII стст., а з XV ст. па пачатак XVII ст. гэта быў замак Дрысвяты і невялічкае мястэчка, якія падпрадкоўваюцца непасрэдна віленскаму ваяводзе. Бескурганны могільнік храналягічна адносіцца да першага этапу існавання паселішча на востраве "Замак" і непасрэдна звязаны з яго насельнікамі. З гістарычных крініц вядома, што жыццё на востраве спынілася ў 1627 г., калі пасля пажару тагачасны ваявода віленскі Кыштаф Радзівіл перасяліў насельніцтва на бераг возера, дзе сёння існуе вёска Дрысвяты.

Задзяйленасць да Дрысвяцкага археалагічнага комплексу налічвае ўжо больш за 100 год. Гэты рэгіён вывучалі археолагі (Фёдар Пакроўскі, Вандалін Шукевіч, Леанід Аляксееў, Міхась Ткачоў, Людміла Дучыц і Генадзь Семянчук), гісторыкі (Отта Гедэмани, Генрых Лайміньскі, Ріманас Батура, Збыслаў Вайткавіяк) і географы з Беларусі, Літвы, Польшчы, Расеі. (1). У іх былі вызначаны стратыграфія гарадзіща і неўмацаванага паселішча, структуры вала, тыпалогія і функцыональнае прызначэнне выяўленнага матэрыялу. На падставе дадзеных фактаў была зроблена адносная храналогія і гістарычныя высыновы аб прызначэнні комплекса ў розныя часы, сацыяльным, этнічным і культурным складзе насельніцтва і яго занятыках. Пры даследаваннях грунтавага могільніка Пашавічы высвятлілася, што ў ім пахаваныя насельнікі паселішча на востраве "Замак", ён быў хрысціянскім па зместу і па форме.

Аднак шмат пытанняў з сярэднявечнай гісторыі Дрысвяцкага рэгіёну застаюцца яшчэ не раскрытымі. Генезіс паселішча на востраве возера Дрысвяты, ўдакладненне яго стратыграфіі і храналогіі, таксама ўдакладненне структуры могільніка, храналогіі і формы пахаванага абраду і інвентару.

У 1996 г. даследаванні праводзяліся на грунтовым могільніку Дрысвяты-Пашавічы. Былі вывучаны тры раскопы: Раскоп 6 памерамі 14 x 8 м; Раскоп 7 памерамі 10 x 8 м; Раскоп 8 памерамі 6 x 8 м. Пад час экспларацыі раскопа 6 выяўлена 15 аўктаў. З іх 8 пахавальных ямаў, дзве бясформенные чорныя плямы (рэшткі ачагаў) і 5 простых ям. У кожнай пахавальнай яме было выяўлена пахаванне па абраду трупапакладання (№ 26 – 33). Нумерацыя пахаванняў агульная і працягваецца з раскопа 1 з 1991 году. Пад час экспларацыі Раскопа 7 выяўлена 7 аўктаў, з іх: 4 пахавальные ямы, 2 проста ямы, 1 каменная вымастка. У кожнай пахавальнай яме было выяўлена пахаванне па абраду трупапакладання (№ 34 – 37). Усяго 12 пахаванняў.

Шкілеты нябощыкаў размяшчаліся ў прамовугольных пахавальных ямах, памеры якіх залежаць ад даўжыні шкілета. Яны вагаліся ад 1,20 да 2,2 м у даўжыню, 0,6-0,8 м у шырыню і да 0,25-0,35 м паглыбленыя у мацирык. Запаўненне ямаў – светла-бронзавы пясок. У 4 пахавальных ямах выяўлены рэшткі драўляных канструкцый, хутчэй за ўсё труны. З 12 пахаванняў 8 арыентаваны галавой на Захад, 1 на Паўночны-Захад, 2 на Поўнач, 1 на Поўдзень. Дарэчы не заходняя арыентацыя шкілетаў характэрна для «перэферыйных» (размешчаных на усходніх мяжы могільніка) і «канамальных» (шкілетаў размешчаных у сідзячым становішчы, альбо на баку) пахаванняў. Руکі нябощыкаў пераважна сагнутыя ў лакцях з далонямі на жывапашце ці тазу (2 пахаванні), уздоўж тулава (3 пахаванні), правая далонь на плячи левая на лабку (1 пах.), левая далонь на плячи правая уздоўж тулава (1 пах.), далоні на грудзях (1 пах.) правая далонь на сэрцы левая на жывапашце (2 пах.). 2 шкілеты пашкоджаны пазнейшымі ямамі. Пад час археалагічных раскопак высвятлілася, што раннесярэднявечны могільнік XI-XIII стст. перакрываюць рэшткі неўмацаванага паселішча XVI-XVII стст. Пры гэтых гаспадарчых ямы і фрагменты ачагаў разбурывалі частку пахаванняў.

З 12 памеральных 6 былі жаночага полу і 6 мужчынскага. Узрост памеральных вагаўся ад 5-6 год да 70 год. Большасць выяўленных пахаванняў утрымлівалі пахавальны інвентар. Толькі 2 былі безінвентарныя. Па аналогіях увесь матэрыял датуецца XI-XIII стст.

Для жаночых пахаванняў характэрны каралі з золаташкляных і срэбнашкляных пацерак у чистым выглядзе альбо у камбінацыях з іншымі тыпамі пацерак (з бурштынавымі ці каменнымі), дротавыя пярсцёнкападобныя скроневые кольцы, бранзалеты літых зааморфныя і пласцінчатыя, пярсцёнкі дротавыя і спіралепадобныя. У жаночым пахаванні 28 пацерак і скроневымі кольцамі у вобласці сэрца знаходзіцца комплекс бронзовых упрыгожванняў (літы бранзалет з зааморфнымі канцамі і дзвух спіралепадобных (стылізаваных пад змяю) пярсцёнкаў). Падобнае размяшчэнне ў вобласці сэрца, а не на руках, свядчыць аб ватыўным характары дадзеных рэчаў. Шырокое выкарыстоўванне аналагічных упрыгожванняў сядзі балцкіх плямёнаў дазваляе нам мяркаваць, што нябощыца з пахавання 28 была не славянскага паходжання (балтка?). І менавіта размяшчэнне названых рэчаў мусіла падкрэсліваць этнічную прыналежнасць.

Для мужчынскіх пахаванняў характэрны нажы і ў некаторых ганчарныя гаршкі. Толькі пахаванне 32 было шматінвентарным. Цікава тое, што з правага боку ў вобласці пояса быў выяўлены комплекс бытавых рэчаў: нож, вастрыё з рухомым кальцом, двухбакавы грабеньчык, а з левага боку калачападобнае крэсіві з крэмнем. Гэта ўжо трэ

Томаш Міроньскі. Нарадзіўся ў 1975 г. у г. Бартошыц (Польшча). Выпускнік універсітэта імя Адама Міцкевіча ў г. Познані. Удзельнік археалагічных даследаванняў на Браслаўшчыне ў 1998-99 гг.

циле падобнае пахаванне. Верагодна, такім чынам хавалі рамеснікаў з паселішча Дрысвяты.

Унікальны інвентар быў у пахаванні 27. Ён прадстаўлены амулетам, які складаецца з 8 зубоў жывёл. Палеазалатічны аналіз праведзяны супрацоўнікам аддзела археалогіі каменнаага і бронзавага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі спадарынай Разлуцкай Анжэлай паказаў, што амулет складаецца з 7 ніжнясківічных разоў буйнай рагатай жывёлы (каровы) і 1 фрагментаванага ніжнясківічнага разца маладой асобіны свінні. На ўсіх 8 адзінках амулета прасочваюцца выразныя адтуліны для маністы. Адносна зубоў каровы, дык яны належалі адной асобіне ўзростам не менш трох гадоў. Выкарыстоўванне амулета з зубоў хатній жывёлы вельмі рэдкая з'ява на сярэднявечных могільніках Беларусі.

Матэрыйял з раскопаў 1996 г. карэлююца (тыпалагічна, фактурна і храналагічна) з аналагічнымі прадметамі з паселішча на востраве “Замак”, што пачверджвае меркаванне аб прыналежнасці могільніка насељніцтву раннесярэднявечнага горада Дрысвяты, размешчанага на востраве “Замак”. (2).

У 1999 г. раскопкі праводзіліся на гарадзішчы “Замак” размешчаным на аднайменным востраве возера Дрысвяты. Раскоп меў памеры 6x8 м, быў разбіты ў паўднёвай частцы пляцоўкі, каля вала. Магутнасць культурных напластаванняў дасягала 1,30 м каля паўночнага профілю, бліжэй да цэнтра пляцоўкі, і 2,2 м каля паўднёвага профілю раскопа, бліжэй да вала. Яны выразна падзяляюцца на два храналагічныя перыяды: верхні (XIV-XVII стст.), светла чорнага колеру перамешаны з вялікай колькасцю будаўнічага друзу (бітая цэгла, кафля, гліна, вапна, камяні) і ніжні (XI-XIII стст.), цёмна чорнага колеру.

У другім пласце, на глыбіні каля 0,5 м, у паўночна ўсходній частцы раскопа, выяўлены рэшткі пабудовы памерам 2,25 x 3,80 м, ў выглядзе фрагментаў глінянай падлогі і правільнай лініі з камянёў (як падмурка сціны) Выяўленыя на падлозе манеты часоў Жыгімонта II Аўгуста (1545-1572): два срэбныя двайныя дэнарыя 1567 г. і 1570 г., а таксама кераміка дазваляюць датаваць гэты комплекс на XVI ст. Побач з апісаным аўтам у гэтым самы пласце былі знайдзены яшчэ дзве манеты часоў Жыгімонта I Старога (1506-1545) – срэбныя паўгроши 1519 г. У трэцім пласце на глыбіні 0,7 м ў паўднёвым профілю прасочваюцца чарговы аўтект, шырынёю 0,4 м пры усходнім профілю і 0,9 м – пры заходнім. Гэта пласт чырвонай гліны перамешаны з будаўнічым друзам і вапнай. У паўднёва ўсходнім куце пласт, магутнасцю да 20 см, гаршковай кафлі і керамікі перамешаных з глінай, камянімі і цэглай, верагодны развал сціны печкі. Выяўленыя кафля і кераміка дазваляюць па аналогіях датаваць гэты аўтект канцом XV- пачаткам XVI ст.

У ніжэйшых культурных напластаваннях, на глыбіні 1,60-1,80 м, бліжэй да паўднёвага профіля выяўлена канцэнтрапа прадметаў штодённага жыцця і заняткаў – праселкі, нажы, фрагмент жорнай, цвікі, рыбалоўных кручкі, наканечнік стрэлай, вялікай колькасць керамікі, апрацаваных і неапрацаваных костак свойскай і дзікай жывёлы, косткі і луска рыбай. Гэта можа сведчыць аб існаванні тут таксама жылога комплекса. Пераважная большасць прадметаў па аналогіях датуюцца XII-XIII ст.

Важным адкрыццем раскопак на гарадзішчы “Замак” на востраве возера Дрысвяты неабходна лічыць выяўлены на глыбіні каля 2,0 м пры заходнім і паўднёвым профілях слой пажарышча магутнасцю 10-20 см. У ім знайдзена ляпніна кераміка, якая па аналогіях можа быць аднесена да апошніх чвэрці I тыс. н.э.

Сярод шматлікіх прадметаў выяўленых у 1999 г. вылучаецца калекцыя наканечнікаў стрэлай, дроціках і дзідаў (20 штук), нажоў, каваных цвікоў і скобаў, жалезных рыбалоўных кручкоў (5 штук), ключоў, каменных і гліняных праселкай (10 штук); касцяных праколак. Багатая калекцыя ювелірных вырабаў – фрагменты і цэльныя бранзалеты, калечкі і пры়সে়энکі, скроневыя кольцы. Сярод унікальных знаходак можна назваць касцяную шахматную фігуру XIII-XIV ст, бронзавую падвеску ў выглядзе грыфона XI-XII стст. і адначасовы ёй бронзовыя нацельныя крыжыкі (2 штукі), срэбраны дзіцячы бранзалет з паўночным арнаментам XI-XII стст. і бронзы энкалпіён. Гэта ўжо трэці крыж-энкалпіён з Дрысвяцкага гарадзішча. (3).

Выяўлены ў 1999 г. гравіраваны крыж-энкалпіён з паселішча Дрысвяты адносіцца да кіеўскага тыпу, зроблены з бронзы ў тэхніцы ліцця. Памеры - 4,8 см папярэчнае плячо крыжа, 8,5 см прадольная частка. Заканчэнні крыжа закругленыя ў выглядзе медальёнаў, пачаткі якіх падкрэслены парамі выступаў-адросткаў, так званых слязінак. Гэты крыж неабходна лічыць творам сярэднявечнага мастацтва вельмі высокага ўзроўню. На ім з абодвух бакоў вытравіраваны выяўленчы кампазіцыі, для выразнасці прачэрчаныя лініі фігур і твараў запоўненны чэрнню (хутчэй за ўсё сульфідная (срэбраная) плёнка). Па краях увесь крыж арнаментаваны насечкамі. Са зневяягом боку (аверс) мы бачым у цэнтры ўкрыжаванную постаць Ісуса Хрыста ў поўны рост. Галава, вакол якой німб, нахілена да правага пляча, чэрнью пазначаны валасы і барада, твар выказвае смутак і адлучанасць. Руки распрастэртыя ў бок, ногі ў нізе скрыжаваны. На руках і ногах адзначаны сляды ад цвікоў, якасна адлюстрраваны рысы тулава. Над галавою, з левага і правага бакоў ад Хрыста выявы лікаў трох святых, якіх нажаль нам не ўдалося вызначыць. На адваротным баку (рэверс), у цэнтры змешчана жаночая фігура (Маці Божая) ў поўны рост, апранутая ў сукню. Твар, абрысы якога невыразныя, глядзіць прама, з-пад адзення выступаюць далоні рук. Над галавою, з левага і правага бакоў ад жаночай фігуры ў медальёнах таксама выявы лікаў трох не ідэнтыфікаваных святых. Вакол галавы Маці Божай і святых німбы, арнаментаваныя кропкамі. Абрысы твараў ўсіх выяваў падкрэслены чэрнню.

Такім чынам новыя археалагічныя даследаванні Дрысвяцкага комплекса дазволілі нам значна зкарэктраваць ранейшыя высновы. Па-першая, выяўленая на мацирыку праслойка пажарышча (10-20 см), сведчыць аб магчымай гвалтоўнай змене насељніцтва на гарадзішчы у першай палове XI ст. Знойдзеная ў гэтым слоі фрагменты ляпнін керамікі датуюцца на апошнюю чвэрць I тыс. н.э. і не адносяцца да днепрадзвінскай керамікі, як лічылі раней М.Ткачоў і Г.Семянчук. Падобную карціну мы назіраем і на Браслаўскім гарадзішчы. Аналіз культурных напластаванняў раскопа 1999 г. паказаў, што пласты позняга сярэднявечча XIV-XVII стст. (1,0-1,4 м) больш магутныя за пласты XI-XIII стст. (0,4-0,8 м). Багатая калекцыя індывідуальных і масавых знаходак яшчэ больш пашырыла нашыя ўяўленні аб штодённым жыцці і занятках насељнікаў старажытных Дрысвятаў, яго сацыяльным, этнічным і культурным развіццем. Дрысвяцкі археалагічны комплекс патрабуе далейшых глыбокіх інтэрсацыялінарных даследаванняў.

1. Семянчук Г. Гісторыя вывучэння Дрысвяцкага рэгіёна // Браслаўская спыткі. 1999. № 3. С.5-6.

2. Семянчук Г. Дрысвяты – памежны горад Полацкай зямлі ў раннім сярэднявеччы (XI-XIII стст.) // Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. Т.2. Славянский средневековый город. М., 1997. С.343-353.
3. Семянчук Г. Дрысвяцкія крэзы-энкалпіі // Браслаўскія спыткі. 1999. № 3. С.90-93.

**Анатолий Федорук. Минск.**

## **Бельмонтовская усадьба.**

Старинные усадьбы, включающие архитектурные сооружения, сады и парки, водные системы, объединенные единой логикой планировочного построения в соответствии со стилевыми особенностями конкретной эпохи, являются ценнейшим культурно-историческим наследием Беларуси. Каждая усадьба - это особый культурно-исторический и экономический пласт, тесно связанный с жизнью отдельных личностей, исторических родов и страны в целом (Федорук, 1999). Время, войны, послевоенная разруха, а весьма часто обычная бесхозяйственность и недооценка этого вида наследия привели национальное богатство страны почти до полного разрушения. На глазах поколения погибают, в большинстве случаев не познанные, исторические ансамбли, а вместе с ними уходит длительная и особо яркая эпоха культурной жизни Беларуси. Не является исключением и Браславщина, регион с богатейшим усадебным зодчеством. В начале XX в. здесь имелось около 120 усадеб и фольварков. Старейшая в Беларуси усадьба Ратонки, датируемая XI в., отмечена на Браславщине (Шылдоўскі, 1996). По данным инвентаризации, выполненной нами в 1997 г., в районе сохранилось усадеб в виде небольших фрагментов - 5, частично — 6. Остальные оказались полностью утерянными.

Среди частично сохранившихся усадеб памятником усадебного зодчества особого величия являлись и продолжают оставаться Бельмонты, графская усадьба с особо сложной историей и судьбой, связанная с родами Гильзенов, Броэль-Плятеров, Мануци, Потоцких. Она берет начало от шляхетского двора, именуемого "Двором Ольгердовщизна". Затем имение стало носить имя последующих владельцев - Ахремовичей. В 1748 г. от Доминика Сальмановича, хорунжия пятигорского, она перешла в собственность Яна Августа Гильзена (1702-1767 гг.), минского воеводы, известного хрониста, историка, автора "Хроники Инфлянтской". Графу принадлежала также соседняя Освея и ряд других крупных имений. Ян Август, являясь богатейшим человеком на северо-восточных землях Речи Посполитой, вел оживленную благотворительную деятельность, строил костелы и больницы, поощряя развитие науки, искусства, назначал пособия ученикам и крестьянам. Старший сын Яна и Констанции с Броэль-Плятеров - Юзеф (1736-1786), мстиславский воевода, известный масонский деятель, управляя имением, продолжил традиции отца. В духовном завещании 1783 г. он велел освободить крестьян его имения от крепостной зависимости, предоставив возможность свободного ухода, а половину ежегодного дохода от имений все время систематически использовать для поддержания и поощрения науки, искусства, образования, медицины, оказания помощи бедным (Aftanazy, 1991).

Юзеф Гильзен построил на живописной террасе озера Дривяты дворцово-парковый ансамбль и назвал новую резиденцию "Бельмонт", что в переводе с французского означает "красивая гора".

В 1798 г. Бельмонты перешли графу Миколаю Мануци, владельцу Опсовского староства. Спустя десять лет владельцем имения становится его сын Станислав (1773-1823), женатый на Констанции из Плятеров (1782-1874), известный филантроп, сторонник просветительства среди простого народа, жертвовавший большие суммы на содержание приходских школ, библиотек, благотворительных заведений. Станислав успешно занимался также хозяйственными делами имения и преобразованиями усадьбы (Lorentz, 1932).


Видимо в период ноябрьского восстания 1831 г. величественный ансамбль сгорел. Его новый владелец Игнатий Броэль-Плятер (1791-1854) вместе с сыном являлся участником восстания. Усадьба, ставшая собственностью Плятеров по линии Констанции, переживала тяжелые годы. Продолжал разрушаться дворец, средств на восстановление которого не хватало. Во второй половине XIX в. Бельмонтами владел Феликс Плятер (1849-1924), женатый на Эльжбете Потоцкой. Он занимался благоустройством его обширных (около 55 000 га) земельных угодий. Прокладывал каналы среди заболоченных бельмонтовских лесов, основал фабричную заставу (поселок) Плятерово с аптекой, фельдшерами и тремя сиротскими домами. Под их прикрытием в имении действовали школы польского языка, запрещенные царскими властями. Построил на кладбище с использованием форм неоготики линейный ансамбль, состоящий из каплицы Христа Спасителя, места захоронения Плятеров, двух боковых каплиц, входных брам и ограды. Для своего местожительства Плятеры приспособили в южной части усадьбы старое здание, постепенно расширяя его. Оно именовалось дворцом, было П-образным в плане и в 1914 г. включало 60 комнат. Интерьеры здания имели богатое оформление: гарнитуры в стиле Людовика XVI и ампира, большие зеркала, картины, старинный хрусталь и канделябры из позолоченной бронзы, семейные портреты. Собрания включали также пять оригинальных столовых сервизов с зеркальными подносами, большой архив, восходящий с XVI в., польско-французскую библиотеку, насчитывающую около 3000 томов, исторические труды, собранные главным образом графом Игнатием Плятером, археологическую коллекцию. Архивные материалы и библиотека были каталогизированы профессором Станиславом Пташицким (Aftanazy, 1991).

В годы первой мировой войны усадьба вновь сгорела. Некоторые ценные вещи, художественные полотна удалось спасти и в 1915 г. вывезти в Санкт-Петербург. После 1920 г. начался новый восстановительный этап. За пределами старой усадьбы строится, на этот раз скромный, усадебный дом. Он сгорел в годы последней войны. Старожилы деревни помнят это место, среди современной застройки. Фотография дома приводится К.Шидловским (1996).

От величественной в прошлом усадьбы сохранился парк, крупнейшее заложение в Беларуси, на площади около 62 гектар. В 1997 г. мы вторично обратились к его изучению, провели съемку.

Парк композиционно расстроен, древостой одичал, но главные трудности в выяснении его композиционно-стилевых особенностей заключаются в наследии разных стилевых эпох. Провести грани между ними, определить содержание каждой из них весьма трудно. Опираясь на очень скучные литературные данные, отдельные, даже незначительные, но достоверные детали, материалы съемки, мы пытаемся представить его историю и усадебную композицию.

Известно, что ансамбль Гильзенов включал итальянский сад. Ансамбль создавался Юзефом Гильзеном в 70-ые—90-ые годы XVIII в., в переходный период от барокко к классицизму. Сведений об ансамбле очень мало. Общее представление о дворце, каплице дают рисунки Н.Орды (1876 г.), фотографии и некоторые материалы еще более позднего времени (1925-1931 гг.), хранящиеся в ГИА Литвы (ф. 1135, оп. 3, д. 383; оп. 12, д. 359, 360, 361). Фотографии передают характерную архитектурную черту здания дворца: наличие ризалитов. Ризалиты известны с древности, широко использовались в эпоху барокко, а затем - классицизма. Центральный ризалит парадного фасада был особо выразительным, доминирующим в композиции. На парковом фасаде, наоборот, более выступающими были боковые ризалиты. Центральный псевдоризалит украшали высокие окна порте-фенетры, посредством которых осуществлялась визуальная связь с парком. Ризалиты обогащали пластическую выразительность общей объемно-пространственной композиции дворца, имеющего в целом весьма строгий вид. Интерьеры же дворца, что подчеркивает R. Aftanazy (1991), были оформлены в стиле утонченного рококо. Стены ряда залов были декорированы пейзажной живописью (Кулагин, 1981).



Дворец окружал парк, называемый итальянским. Он был регулярным и несомненно композиционно соответствовал стилевым особенностям дворца и эпохи. Характерными его чертами являлись: симметрично-осевое построение; положение на двух террасах; террасирование склона террасы в виде трех уступов, объединенных монументальным лестничным каскадом; наличие двух прямоугольных в плане водоемов. Композиционное положение водоемов было своеобразным. Они располагались с двух сторон главной оси и не вдоль, а были вытянуты перпендикулярно по отношению к ней.

Говорить о тематическом насыщении парка этого периода значительно труднее. Известно, что в нем имелись шпалеры (Aftanazy, 1991), а следовательно были боскеты. Учитывая, что интерьеры дворца имели оформление в стиле рококо, не исключается наличие рокайльных мотивов в парковой среде и особенно в оформлении партера парка. Одна из особенностей этого стиля заключается в соответствии убранства дворца саду. Цветы на плафонах, рисунки ковров, деталей решеток, роспись стен соответствовали обычно цветочным растениям, которые были видны из окон. Во времена рококо сад стал как бы "входить" во дворец (Лихачев, 1982). Этому способствовали окна порте-фенетры, которые в бельмонтовском дворце были особенно высокими.

Время владения Бельмонтами Мануцци приходится на конец XVIII- первую четверть XIXв., эпоху романтизма в садовом искусстве Беларуси. Ансамбль перевоплощается в новом стиле. Расширение дворца, отмечаемое в лите-

ратуре, не следует понимать в буквальном смысле. Он был отремонтирован, а к правому крылу в 1818 г. Станиславом была пристроена большая каплица. Она известна по фотографиям 1930-1940 годов, являясь значительным дополнительным украшением ансамбля. Видимо именно в эти годы он дополняется двумя большими одноэтажными зданиями (служебно-хозяйственного назначения), расположенными почти симметрично по отношению к дворцу. Строится оранжерея. Архитектурный облик ансамбля приобретает классицистические черты (схема). Преобразованиями охватывается парк. При этом основная ось ансамбля не только сохраняется, но и усиливается. Водная система расширяется и усложняется, приобретая характерные черты ранних пейзажных парков Беларуси. Рокайльно-барочный парк Гильзенов поглощается пейзажной планировкой с выраженными мотивами романтизма.

На следующем этапе истории усадьбы при Плятерах (после пожара) парк оставался без существенных изменений. Было усилено парковое оформление вокруг здания, ставшим усадебным домом, что сказалось на планировочной целности верхнего парка.

На основании выполненного исторического анализа, проводим характеристику и современное состояние парка. В плане он имеет форму вытянутого прямоугольника вдоль главной оси, ориентированной примерно Восток-Запад. Занимает два сравнительно ровных участка, но расположенных на разных уровнях, поэтому условно разделяется на верхний и нижний. Дворец, являясь центром композиции, величественно возвышался у гребня террасы. На его месте руины фундамента. Четко выражена ось симметрии от въезда в усадьбу до дворца и за ним через весь пейзажный парк вплоть до озера. Здание дворца замыкало перспективу главного въезда, расположенного по оси композиции. Въезд проходил по подъемному мосту через глубокий неширокий водоем, охватывающий парк с восточной стороны. Въезд непосредственно на территорию парка фиксировался характерным в старых усадьбах приемом – группами тополя белого. Они разрослись за счет отпрысков. Старых деревьев пять. Древесные насаждения (клен, липа, дуб) создавали по пути следования к дворцу несколько живописных групп, чередующихся с небольшими полянами. В группах использовалась пихта сибирская. Остроконечные, стройные, вечнозеленые деревья, достигающие в вековом возрасте высоты 27-30 м, имели декоративный эффект в течение всего года (не сохранились). Прогулочный маршрут полукольцом охватывал парадную часть парка. Видимо был оформлен в виде аллей и организован по принципу раскрытия близких перспектив. Кроме узкого водоема перед въездом, со слов старожилов, с исключительно чистой водой, имеется второй (примерно на одной оси с каплицей) округлой формы с пологими склонами. Водоем имел мощеное дно и криничное питание. Вода поступала и по дренажной системе, которая имелась на поле (засыпана в последнее время). Верхний парк окружала каменная ограда. В начале XX в. он обогащается Плятерами ценным экзотами (лиственница европейская и сибирская, тuya западная, конский каштан, тополь черный итальянский, сосна веймутова, орех черный, липа Мольтке и др.).

Нижний парк, называемый Гаем, размещен за крутым, высотой 10-15 м склоном террасы, обработанным в виде трех очень узких террас (2-3 м), расширенных полукругом по оси дворца, соответственно форме псевдоризалита и объединенных в прошлом лестничным каскадом. Последняя терраса оформлена по оси в виде мыса, что еще хорошо выражено. Террасы имели качественный газон и разреженный древостой (липа, сосна), от которого сохранились одиночные старые липы. В последнее время террасы сплошь покрылись новым древостоем, в напочвенном покрове которого растут редкие травянистые растения (воронец колосистый). В основу парковой композиции была положена дальняя перспектива по оси дворца в виде узкого разрыва в большом древесном массиве. По склону террасы она была подчеркнута липами, высаженными полукругом (сохранилось по три экземпляра). Перспектива имела несколько планов. Передний план составляли симметрично расположенные два небольшие С-образной формы искусственные возвышения в виде холмов с кулисами из липы. Сохранились одиночные деревья высотой 28 м, в диаметре до 120 см, образующие шатры над холмами. Ось перспективы подчеркнута, кроме того, симметричной рядовой посадкой ели. За елью справа расположен древесный массив, который, судя по старым деревьям, образовывали ели, липа, клен и ясень. Теперь здесь сокрушенное насаждение сложного состава.

Второй план перспективы составляет искусственный водоем времени барокко, расположенный, как уже отмечалось, перпендикулярно композиционной оси. Водоем является частью изысканно спланированной поздней водной системы. В плане он имеет форму прямоугольника (100x20 м). Полукруглыми узкими протоками соединяется со вторым водоемом такой же формы, но вдвое уже (100x10 м), лежащим параллельно основной композиционной оси. Протоки водоемов кольцеобразно изгибаются, образуя остров в диаметре до 40 м. Отсюда (от узкого водоема) в южную, избыточно увлажненную часть парка отходит канал, выполняя дренирующую функцию. Остров правильной округлой формы. Приподнят над водой. На острове имелась беседка, через протоки были перекинуты мостики. Эта часть парка, служила местом уединения в окружении лесопарковых насаждений. Теперь остров сплошь покрыт подростом. Из старого древостоя сохранилось 4 ели и липа. Окружной канал захламлен. Центральный водоем зарастает сплавиной с папоротником болотным и ивами.

Парковое пространство далее за островом (вдоль узкого канала) оформлено в виде двух холмов, разделенных живописным оврагоподобным понижением. Слоны холмов закрепляли липы и ели, посаженные вразброс. Сохранилось 16 лип и елей. Под их пологом получил развитие напочвенный покров дубравного типа (ландыш, ветреница дубровная, звездчатка ланцентная, сныть). В понижениях красочные заросли образуют копытень, гравилат, щитовник мужской, кочедыжник женский. Искусственная в прошлом композиция охвачена естественным сукцессионным процессом, ведущим к формированию лиственного насаждения с разнообразным напочвенным покровом. Видимо эти холмы служили местом расположения музыкантов в дни праздников, приема гостей, о чем рассказывают старожилы. Рядом на поляне в 1930-ые годы стояли вольеры с фазанами (Шыдлоўскі, 1996).

За узким поперечным каналом территория приподнята (подсыпкой) и была оформлена липой. Под пологом древостоя сплошной подрост клена, ясения. Территория за каналом, вдоль композиционной оси понижена. Представлена липняком елово-ясенево-таволговым. По другую сторону оси в древостое фон образует липа, единично растет ясень, одиночно – тополь белый.

По мере удаления в глубину насаждения парка принимают вид сплошного сложного по составу лесного массива. Его древостой высокого качества. На приподнятых местах доминирует липа, единично растут сосна, ель, клен, ильм, ясень.

С нарушением дренажной системы часть территории парка оказалась переувлажненной, что повлияло на типологический состав насаждений. Развились березняки разнотравные, ольсы разнотравно-осоковые с береской пушистой, ясенники сложного состава, а также сероольховые фитоценозы. В подросте доминируют ясень. Клен, ель успешно расселяются почти по всему массиву. Местами одичавший рябинник рябинолистный, интродуцент из Сибири, образует непроходимые заросли.

Бельмонтовский парк, несмотря на потери и разрушения, сохранился примерно в прежних границах. Продолжаются особенности композиции, отдельные планировочные элементы, узлы. Он имеет спелый высокого качества древостой и несомненно заслуживает более бережного сохранения. На первом этапе нужны срочные меры по профессиональной консервации объекта, снятие всех факторов, ведущих к его разрушению. Прежде всего, это касается жесткого ограничения частной застройки и ее последствий, захламленности и переувлажнения территории, упорядочения дорожно-тропочной сети, снятия подроста малоценных видов, сорного разнотравья.

Все это посильно, если по-настоящему понимать ценность памятника садово-паркового искусства эпохи барокко и романтизма, который должен жить, служить нынешнему и будущим поколениям.

#### Источники и литература:

1. ГИА Литвы, ф. 1135, оп. 3, д. 383.
2. ГИА Литвы, ф. 1135, оп. 12, д. 359, 360, 361.
3. Кулагин А.Н. Архитектура дворцово-усадебных ансамблей Белоруссии. Мин., 1981.
4. Лихачев Д.С. Поззия садов. - Л., 1982.
5. Федорук А.Т. Старинные усадьбы Минского края. Мин., 1999.
6. Шыдлоусю К. С. Архітэктурная спадчына Браслаўшчыны: Пісторыка-архітэктурны нарыс. Мин., 1996.
7. Aftanazy.R. Dzieje rezydencji na dawnich kresach Rzeczypospolitej. Włocław-Warszawa-Kraków. 1991. T.4.
8. Lorentz S. Wyjazdki po województwie Wileńskim. Wilno. 1932.

Вадзім Шадыра. Менск.

## Браслаўскае Паазер'е на пераходзе ад эпохі жалеза да сярэднявечча.

Археалагічныя даследванні апошніх двух дзесяцігоддзяў, якія праводзіліся на паўночным-захадзе Беларусі аўтарам, Дучыц Л.У., Звяруга Я.Г., Егерэйчанкам А.А., Мядзведзевым А.М. і іншымі даследчыкамі дазволілі асвяціць шэраг пытанняў, звязаных з харектарам асобных сінхронных культур, а таксама ўзаемаадносін, контактамі і гістарычных лёсau іх носьбітгáу. Нягледзячы на інтэнсіфікацыю палівых даследванніў у рэгіёне беларуска-літоўска-латвійскага памежжа ў апошнія гады пытанні этнакультурнай сітуацыі ў гэтым рэгіёне застаюцца яшчэ да канца не высветленымі. Пагэтаму ўвядзенне ў наўкувае абарачэнне матэрыйялаў апошніх даследванніў з гарадзішчай і селішчай Тарылава, Зазоны, Пруднікі, Рацюнкі ў значнай ступені будуть спрыяць раскрыцю харектэрных асаблівасцей Браслаўскага Паазер'я ў эпоху жалеза і ранняга сярэднявечча.

Назіранні над размеркаваннем керамічнага матэрыйялу на гарадзішчах Тарылава, Рацюнкі, Зазоны (мал.1) сведчаць аб з'явах відавочнага ўціску ў рэгіёне Браслаўскага Паазер'я носьбітгáу культуры штырхаванай керамікі на мясцове насељніцтва днепра-дзвінскай культуры. Па матэрыйялах гарадзішча Тарылава гэта з'ява фіксуецца не раней рубяжка н.э., а Зазоны і Рацюнкі пераходзяць у рукі "штырхавікоў" яшчэ раней (Егорейченко, 1996, 11). Гэтыя факты сведчаць аб прасоўванні насељніцтва з заходняга, г.зн. з прыбалтыйскага арэала штырхавікоў і канкрэтна з рэгіёну, дзе быў распаўсюджаны літоўска-латышскі варыянт штырхаванай керамікі (па А.Васксу). Гэта паўночна-усходняя Літва і паўднёва-усходняя Латвія, дзе акрамя востаррэберных гаршчкоў сустракаецца посуд слоікаладобных і прафіляванных формаў (Васкс, 1991, 128). А таксама з боку літоўска-беларускага варыянту (паўднёва-усходняя Літва і заходняя Беларусь), для якога харектэрна востаррэберная кераміка з арнаментацыяй на 35 – 45% (Митрофанов, 1970, 200). У разгляданым рэгіёне адчуваўна прасочваецца актыўнасць "штырхавікоў", асабліва на рубяжы н.э., што магчыма звязана з выцясненнем іх з заходу на ўсход. Праведзены ў апошнія гады даследванні на паўночна-захаднім ускрайні Беларусі пацвердзілі існаванне на Браслаўшчыне контактнай паласы паміж культурамі штырхаванай керамікі і днепра-дзвінскай (Шадыра, 1985, 108; Археалогія Беларусі т.2, 1999, 175). У дадзеным выпадку мы сутыкаемся са з'явамі вагання мяжы ў залежнасці ад храналагічнага факттару, што натуральна для памежных зон розных археалагічных культур і асабліва роднисных.

Звяртае на сябе ўвагу той факт, што парабаўнайчы аналіз гладкасценнай керамікі ранняга жалезнага веку паўднёва-усходніх Латвіі і памежнай тэрыторыі Беларусі сведчыць аб яе падабенстве. Выдзеліўшы ў свой час заходні варыянт днепра-дзвінскай культуры (Шадыра, 1985, 109 – 112), мы паставяцца падкрэслівалі, што ён абумоўлены, перш за ўсё, прыбалтыйскім упłyvам, які актыўнізуецца з прасоўваннем да заходу. Ніжэй Палацка ў шмат якіх частках Верхні-дзвінскага, Міёрскага і Браслаўскага раёнаў агульны фон днепра-дзвінскай культуры даволі размыты. Аналіз гладкасцен-

Вадзім Шадыра. Нарадзіўся ў 1947 г. у г. Пячора (Расія). Працуе ў Інстытуце гісторыі НАН, кандыдат гістарычных навук. Вывучае перыяд жалезнага веку басейна Заходніх Дзвіны, у т.л. і Браслаўшчыны. Удзельнік «Браслаўскіх чытанняў» 1991, 1994 гг.

най керамікі эпохі ранняга жалеза на паўночна-заходнім памежжы прыводзіць да думкі, што згаданую кераміку наўрад ці магчыма цалкам судносіць з днепра-дзвінскай культурой. Добра вядома, што гладкасценная кераміка з I тыс. да н.э. з'яўляецца адным з найбольш распаўсюджаных відаў керамікі ў Латвії. Гэты від керамікі, як указвае І.Цымермане сустракаецца па ўсёй тэрыторыі Латвії, амаль на кожным археалагічным помніку як балцкага, так і фінскага паходжання (Цымермане, 1980, 7). Пагэтаму выяўленыя на Браслаўшчыне керамічныя комплексы эпохі ранняга жалеза з гладкасценным посудам, на наш погляд, хутчэй за ўсё трэба судносіць з прыбалтыйскімі старажытнасцямі адпаведнай эпохі. І ў гэтым выпадку паўстает пытанне аб скарачні і арэалу распаўсюджання днепра-дзвінскай культуры па Падзвінню, прыкладна да Верхнядзвінска (раней мяжа даводзілася да Краславы – В.Ш.).

Значныя змены ў жыцці паўночнага заходу Беларусі, у тым ліку і ў рэгіёне Браслаўскага Паазер'я, дакладна засведчаны археалогій з V ст.н.э. Культурна-археалагічныя навацы, звязаныя са зменамі ў матэрыйальной культуры мясцовага насельніцтва, асабліва яскрава прайвіліся ў керамічным матэрыйале. Знікае штрыхаваная і гладкасценная кераміка ранняга жалезнага веку і распаўсюджваецца шурпаты і гладкасценны посуд, пераважна слоікавых формаў са скразнымі адтулінамі па краі горла. Безумоўна, гэтыя і шэраг іншых з'яў, якія мела месца як у Літве, Латвіі, так і ў Беларусі, звязаны з еўрапейскімі працэсамі Вялікага перасялення народаў, які з'яўлюецца важнейшым сацыяльна-палітычным пераваротам у еўрапейскай гісторыі і паклаў пачатак адліку сярэдням векам. Як адбіваецца гэты працэс на этнакультурнай сітуацыі на Беларусі і канкрэтна ў паўночна-заходнім рэгіёне, мы ўжо выказваліся (Шадыра, 1993, 1995, 1998).

Змены керамічнага комплекса тлумачыцца хутчэй за ўсё значнымі зрухамі і перамяшчэннямі насельніцтва альбо моцным этнакультурным уплывам з заходу і паўднёвага заходу. Новая шурпатая і гладкасченная кераміка 2-й паловы I тыс.н.э. шырока прадстаўлена ў паўночна-заходнім рэгіёне Беларусі. На Браслаўшчыне яна выяўлена падчас наших раскопак у 1990, 1992 гг. на селішчы Тарылава (мал. 2, 3). Своеасаблівая і матэрыйальная культура ў вытворцаў гэтай керамікі (мал. 2). Выяўлена падобная кераміка і падчас раскопак А.Егерэйчанкі на селішчы Зазоны. Яна складае аснову керамічнага комплексу 2-й паловы I тыс.н.э. на селішчы і гарадзішчы Пруднікі Міёрскага раёна. Самым усходнім пунктам на Падзвінні, дзе намі выяўлена шурпатая кераміка ў аб'ёме 3 – 4%, з'яўляецца гарадзішча Барсукі на правым беразе Зах.Дзвіны ў 3-х км ніжэй г.Дзісны (мал. 4).

Па наших назіраннях гэта кераміка ў басейне Зах.Дзвіны распаўсюджваецца па тэрыторыі Беларусі на 40 – 50 км. Што датычыць басейна Нёмана, то мяркуючы па дадзеных А.Мядзведзева, шурпатая кераміка тут таксама абмякоўваецца паласой у 40 – 60 км (Медведев, 1996, рис.96). На Панямонні яна з'яўляецца на 100 – 150 гадоў раней, чым у Падзвінні і мае больш інтэнсіўную форму распаўсюджвання.


Аналіз керамічнага матэрыйала з беларуска-літоўска-латышскага памежжа сведчыць аб тым, што ўплыў старажытнасцей банцараўскай культуры тут невялікі і не адбіваецца на своеасаблівасцях культуры літоўска-латышскіх паселішчаў з гладкасценнай і шурпатай керамікай, якая ахоплівае і рэгіён беларуска-прыбалтыйскага памежжа. Калі гаварыць аб лініі размежавання старажытнасцей банцараўскай культуры і паселішчаў з шурпатай керамікай, то яе хутчэй за ўсё трэба праводзіць на заход ад лініі воз.Асвяя – Зах.Дзвіна (каля Дзісны) – воз.Нарач і далей па р.Нарачаны да Валожына (мал. 4).

Најаўнайшыя невялікай колькасці прафіляванай керамікі, падобнай да банцараўской, а таксама некаторых рэчай (біканічныя праселкі, волатападобныя нажы – селішча Зазоны), сведчаны, хутчэй за ўсё, аб уплыве гэтай культуры ў апошні перыяд існавання селішча. Магчыма, тут мела месца і церазпалоснае рассяленне насельніцтва. Падобную з'яву можна назіраць і на гарадзішчы “Замкавая Гара” у Браславе, дзе ў ніжніх пластах сустракаецца як шурпатая, так і банцараўская кераміка.

Такім чынам, тэрыторыя беларуска-літоўска-латышскага памежжа і, менавіта Браслаўскае Паазер'е, яшчэ з эпохі ранняга жалеза з'яўлялася вельмі сваесаблівым і актыўным рэгіёнам у культурна-археалагічных адносінах, дзе мела месца рознабаковыя працэсы ўзаемаўпłyваў і пранікнення рознакультурных элементаў. Працэсы агульнаеўрапейскага перасялення народаў з'яўліся каталізаторам этнакультурных працэсаў на гэтай тэрыторыі ў 3-й чвэрці I тыс.н.э. і пачягнулі за сабою разнастайныя культурна-эканамічныя і сацыяльныя змены, якія характарызуюцца пачатаком ранняга сярэднявечча.

#### Літаратура:


1. Археология Беларуси. Жалезный век и раннее средневековье. Мин., 1999. т.2. – 504 с.
2. Егорейченко А.А. Этнокультурная ситуация в Белорусском Подвийне // Гістарычна-археалагічны зборнік №10. Мин., 1996. с.8 – 11.
3. Васкі А. Кераміка эпохи поздней бронзы и раннего железа Латвии. Рига, 1991. – 198с.
4. Медведев А.М. Беларуское Понёманье в раннем железном веке. Мин., 1996. – 200с.
5. Митрофанов А.Г. Памятники восточнославянских племён // Очерки по археологии Белоруссии. ч. 1. Мин., 1970. с.184 – 224.
6. Цымерман И.Р. Керамика I тыс.н.э. как источник для исследования этнической истории и культурных взаимоотношений на территории Латвии // Из древнейшей истории балтских народов (по данным археологии и антропологии). Рига, 1980. с.70 – 79.
7. Шадыра В.И. Ранний железный век северной Белоруссии. Мин., 1985. – 126с.
8. Шадыра В.И. Фин-угры, балты и славяне на поўначы Беларусі ў I тыс.н.э. // Вестн. АНБ. Серыя гум.наук. № 3. Мин., 1993. с.83 – 90.
9. Шадыра В.И. Вялікае перасяленне народаў і крывічы // Гістарычна-археалагічны зборнік №7. Мин., 1995. с.202 – 212.
10. Шадыра В.И. Да пытання аб ролі еўрапейскіх этнакультурных працэсаў I тыс.н.э. у этнагенезе беларусаў (археалагічны аспект) // Славяне и их соседи (археология, нумизматика, этнография). Сборник, посвящённый 70-летию Э.М.Загорульского. Мин., 1998. с.86 – 91.



Мал. 1.


Размеркаванне розных тыпів керамікі на пластах з поаслення ю Браслаўскага Плаазер'я: Тарылава – гарадзішча (1), селішча (2); Зазоны – гарадзішча (3), селішча (4); Рационкі – гарадзішча (5).

Умоўныя абазначэнні: кераміка гладкасценная (—), штрыхаваная (---), шурпатая (-·-·-)




Мал. 2.

Матэрыялы з раскопак селішча Тарылава: вырабы з жалеза (1, 2, 5, 9), камня (3, 4), косці (6-8, 10), гліны (11-16).



Мал. 3. Селішча Тарылава. Узоры керамікі.



Мал. 4. Этнокультурная ситуация на пойночным заходзе Беларусі ў другой палове I тыс. н. э.. Лічбы ўказваюць: 1 – Зазоны (гарадзішча і селішча); 2 – Рацюнкі (гарадзішча); 3 – Тарылава (гарадзішча і селішча); 4 – Пруднікі (гарадзішча і селішча); 5 – Цясты (гарадзішча); 6 – Барсукі (гарадзішча).

## Да праблемы складання сапраўднага гербоўніка шляхты Браслаўскага павета ВКЛ другой паловы XVI–XVIII ст.

Сярод актуальных задач, якія сёня стаяць перад гісторыкамі і краязнаўцамі Беларусі, вылучаючыя праблема складання сапраўдных павятовых гербоўнікаў шляхты ВКЛ. Сапраўдных – гэта значыць тых, дзе былі б сабраныя і апрацаваныя гербы, якімі карысталася беларуска-літоўская шляхта ў рэальнай жыццёвай практыцы. У сувязі з гэтым, галоўная ўвага даследчыку павінна звязатцца на багаты сфрагістычны матэрыял, які часта проста не заўважаецца пры працы з аўтэнтычнымі документамі XVI–XVIII ст. Прывяртгт сферагістычных помнікаў у геральдычных даследаваннях вынікае з таго, што пячаткі захоўваюць сапраўдныя нескажоныя выгляд гербаў, клейнай і іншых прыватнаўласніцкіх знакаў асоб, якія імі карысталіся [1, с.10]. Параўноўваючы іх з іншымі кропінцамі, магчыма ўзнавіць рэальную геральдычную ситуацыю ў ВКЛ як у паветах, так і ў цэлым у краіне.

Гербоўнік шляхты Браслаўскага павета недзе ў канцы XVIII ст. быў складзены ... самой шляхтой. Справа ў тым, што пасля далучэння ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай беларускіх зямель, у тым ліку і Браслаўшчыны, да Расіі [2, с.69], новыя ўлады наладзілі перагляд ("разбор") шляхты былога ВКЛ. Сутнасцю яго быў дакументальны доказ кожным шляхцічам свайго шляхецкага паходжання. Паводле Указа Паўла I (сакавік 1797 г.) у якасці дакументаў ён павінен быў прадставіць лоадад свайго шляхецтва, завераны ў губернскім праўленні маршалкам шляхты, свой радавод, а "...равно и герб употребляемой в его роде, изобразя его красками с подробным описанием, что он в себе содержит, и также ежели кто может, то бы объяснил, по какому праву и случаю присвоен; и чтоб Дворянский Предводитель и два чиновника или знатные Дворянини засвидетельствовали, что представляемый герб тою фамилиею точно издавна употреблялся и употребляется..." [3, б.н.с.]. У працы вядомага польскага даследчыка Г.Лаўмянскага, надрукаванай перад самым пачаткам другой сусветнай вайны ў часопісе "Miesięcznik heraldyczny", ёсць згадка аб нейкіх "браслаўскіх кнігах", дзе былі змешчаны каляровыя малюнкі гербаў браслаўскай шляхты канца XVIII ст. [4, с.19]. Дзе яны зараз і ці захаваліся ўвогуле – нам невядома. Іх знаходка і публікацыя значна аблегчыла б нашу задачу, але не вырашыла б цалкам праблему. Тлумачыцца гэта тым, што падобныя "вывадовыя" гербоўнікі звычайна ўяўлялі сабой кампіляцыі з вядомых друкаваных і рукапісных гербоўнікаў другой паловы XVI–XVIII ст. [4, с.18]. Да іх адносіліся творы тых аўтараў, як Барташ Напроцкі, Шыман Акольскі, Войцех Вінок Каяловіч, Каспер Нясецкі і інш. Асабліва трэба вылучыць "Гербоўнік рыцарства ВКЛ так званы "Compendium" В.В.Каяловіча [5] і "Гербоўнік польскі" К.Нясецкага [6]. Першы тады, што ён быў прысвечаны непасрэдна гербам шляхты ВКЛ, другі – як самы поўны гербоўнік шляхты Рэчы Паспалітай.

Зварот да іх як да асноўных кропінці складання гербоўніка шляхты Браслаўскага павета XVI–XVIII ст. сутыкаеца з даволі складанай праблемай дакладнасці і паўноты змешчанай там інфармацыі. Як вядома, Браслаўскі павет ВКЛ уваходзіў у склад Віленскага ваяводства [2, с.69]. Дзякуючы працы А.Гедэмана, маецца даволі дакладны, але далёка не паўны, спіс браслаўскай шляхты XVI–XVIII ст. [7, с.424–442], якая тут належала, як і ў цэлым у ВКЛ, да трох асноўных этнічных груп: "рускі" (беларускі), літоўскі і польскі. Пошук іх гербаў у вышэй названых гербоўніках прывёў да наступных вынікаў:

1. браслаўскія шляхецкія рады і іх гербы вельмі рэдка вылучаюцца асобна як В.В.Каяловічам, так і К.Нясецкім, прычым часцей падаецца іх прыналежнасць да ваяводства, а не да павета;
2. са згаданых браслаўскіх шляхецкіх радоў адная частка прыпісана або да польскіх гербаў, або да так званых "уласных", а другая частка (Дамбровы, Мацкевічы, Асташкевічы, Саламановічы і інш.) падаецца ўвогуле без якіх-небудзь гербаў [6, Т.3, с.285; Т.6, с.315; Т.7, с.169; Т.8, с.231].
3. большасць браслаўскіх шляхецкіх радоў у згаданых гербоўніках адсутнічае зусім (Арцімовічы, Рыжыя, Трабшы і інш.).

Вылучаючыя рады польскага паходжання, асейшыя ў Браслаўскім павеце – усе яны згадваюцца са сваімі гербамі, што тлумачыцца больш старажытнымі геральдычнымі традыцыямі, якія склаліся ў Польшчы. Дастатковая называць Бяганскіх герба "Праудзіц" [5, с.238; 6, Т.2, с.137], Маслоўскіх герба "Самсон" [6, Т.6, с.354], Ваўжэцкіх герба "Слепаворан" [6, Т.9, с.250] і інш. Тым не менш, не заўсёды іх гербы супадалі з вядомымі польскімі ўзорамі. Так, род Камароўскіх, паводле В.В.Каяловіча, перасяліўся ў ВКЛ з Добжынскай зямлі і карыстаўся гербам "Далуга", але, як піша К.Нясецкі: "...на канклюзіях Віленскіх [на заключным паседжанні Галоўнага Трыбуналу ВКЛ у Вільні – аўт.] я бачыў падкову, так як у гербе Далуга з крыжкам, але прашытую знизу ў левы бок падковы наўскос і ў гелме тры пёры стравуса" [6, Т.5, с.169]. Падобны адметнасці ў гербах былі даволі распаўсюджанай з'явай сярод шляхты ВКЛ, што яшчэ раз сведчыць аб неабходнасці праверкі інфармацыі, змешчанай у гербоўніках, іншымі кропінцамі.

Асабліва шмат несупадзенняў і памылак менавіта ў апісаннях гербаў беларускай і літоўскай шляхты, сярод якой браслаўскія рады не былі выключэннем. Напрыклад, В.В.Каяловіч пісаў, што: "Мірскіх дом ужывае [за герб] падкову дагары канцамі скіраваную, а ў сярэдзіне кладзе кола з паловай стралы" [5, с.225]. К.Нясецкі адносіў Мірскіх ужо да польскага герба "Бялыні", праўда, з адметнасцю, якую ён апісваў так: "...над падковай страла не на крыжу стаіць [як у польскай "Бялыні" – аўт.], а праз яблык, як быццам бы яго прашываючы, праведзена, толькі пёры яе трошкі пад яблыкам выглядаюць, большая ж частка над яблыкам, і, як маю з паведамлення [хутчэй за ўсё самых Мірскіх – аўт.] не яблык гэта, а месяц у поўні, на гелме тры пёры стравуса" [6, Т.6, с.420]. Як бачым, жаданне К.Нясецкага прыпісаць уласны герб Мірскіх да польскай "Бялыні" перамагло як сведчанне В.В.Каяловіча, так і тое, што ён меў даволі істотны адрозненні. Падобная гісторыя адбылася і з гербам браслаўскага рода Сіповічаў. У В.В.Каяловіча яны мелі герб у выглядзе перакрыжаванай стралы, які ён прыпісаў да змененага польскага "Ліса" [5, с.158]. Паводле ж інфармацыі К.Нясецкага, Сіповічы карысталіся ўжо польскім гербам "Ліс" без ніякіх адрозненняў [6, Т.8, с.374]. Па сутнасці, мы

маем справу з гербавай паланізацый шляхты ВКЛ, механізм якой добра відаць на прыкладзе гербаў рода Жабаў, добра вядомага на Браслаўшчыне [8, с.75–77].

Жабы паходзілі са смаленскіх баяраў і родапачынальнікам іх лічыцца Канстанцыя, які жыў у канцы XV ст. [9, с.361]. У другой палове XVI ст. асабліва быў вядомы ў Рэчы Паспалітай Барыс Жаба, ротмістр казацкай харутвы, герой штурма Дынабурга [9, с.361]. Цікава, што такі аўтарыгэт ў геральдыцы Польшчы і ВКЛ як Б.Папроцкі ў сваім гербоўніку пісаў пра яго "...Барыс Жабка, ротмістр, гэты ня ведаю якога герба ўжывалаў..." [10, с.858]. Звяртае на сябе ўвагу той факт, што прозвішча Жабаў магло прымати форму "Жабка", у сувязі з чым вядомы ў ВКЛ рады Жабаў і Жабкаў, хутчэй за ўсё мелі агульнае паходжанне. В.В.Каяловіч у сваім творы таксама згадвае Барыса Жабу, якому на сойме 1601 г. за заслугі перад Айчынай быў нададзены маёнтак Абаб'е ў Браслаўскім павеце [5, с.187]. Ён жа сцверджай, што Жабы карысталіся польскім гербам "Адравуж", але "...да стралы два крыжы дадаюць, а ў гелме тры пёры стравуса" [5, с.187]. К.Нясецкі адносіў Жабаў да іншага польскага герба – "Касцешы": "...этэ значыць страла раздзёртая, толькі на гелме руку з шабляй кладуць" [6, Т.10, с.1]. Адзначым таксама, што род Жабкаў быў прыпісаны да польскага герба "Любіч" зменены, бо пры канцах і над верхам падковы клаціся зоркі, а ў сярэдзіне яе – крыж [11, с.97–98]. Які ж быў сапраўдны герб Жабаў? Адказ на гэтае пытанне даюць іх гербавыя пячаткі.

Анатоль Цітоў знайшоў і апублікаваў найболыш раннюю пячатку (з першай паловы XVI ст.), якая належала Сямёну Жабе, сыну згаданага вышэй Канстанцыя [9, с.361]. На ёй быў змешчаны клейнавы герб: на тарчы знак-кляйно ў выглядзе раздзёртай стралы з літрай "M" замест вастрыя, перакрыжаванай папярочкай з заламаным пад вуглом 45 градусаў правым канцом [12, с.36, № 2]. Нейкія аналогі з польскім гербам "Касцеша" ў ім пры жаданні можна знайсці, але ніякай генетычнай сувязі паміж імі не было. Гэта быў асабісты клейнавы герб Сямёна Жабы і яго сям'і. Падобны герб меў і родны брат Сямёна Васіль Канстанцыяновіч Жаба, падключи троцкі [9, с.361]. Як сведчыць яго ўласная пячатка з 1543 г., ён выглядаў так: на тарчы знак-кляйно ў выглядзе раздзёртай перакрыжаванай стралы, злева ад якой – дуга [13, а.2]. Згаданы клейнавы герб Васіля Жабы адрозніваўся ад польскай "Касцешы" толькі дугой. Тым не менш, відавочна, што мы маем справу з рознымі варыянтамі радавога знаку-кляйна Жабаў, якія пры геральдызацыі ў першай палове XVI ст. ператварыліся ў гербы. Іх падабенства на выяву "Касцешы" спрыяла хуткай гербавай паланізацыі рода. Ужо ў сына Васіля – Ільяша Жабкі, рэчыцкага падкаморыя, герб на пячатцы з 1571 г. уяўляў сабой на тарчы раздзёртую перакрыжаваную стралу ("Касцешу"), над тарчай гелм, скіраваны ўправа, без кароны, а ў клейноне меў руку з мячом, па баках тарчы – намёт [1, с.42]. Такім ён і замацаваўся ў родзе, аб чым сведчыць пячатка Яна Крыштафа Жабы, віленскага земскага падсудка (1703 г.), толькі ў яго гербе над тарчай была змешчана карона з кляйнотам без гелму, а замест намёта – две галінкі, злучаныя пад тарчай [14, а.2]. Такім чынам, сведчанне К.Нясецкага абапіралася на реальнную ситуацыю з гербам Жабаў, якую склалася на пачатак XVIII ст.

Кляйнот – рука з мячом – не выпадковы элемент герба Жабаў. Гэта дэталь "Пагоні", якая выкарыстоўвалася вялікімі князямі літоўскімі і каралімі польскімі і ў якасці асобнага герба "Здарбожац", і ў якасці ганаровага адзначэння гербаў (як кляйнот) асоб, заслужыўшых манаршую ласку. Такія выпадкі "ӯганаравання" гербаў у ВКЛ, у адрозненіе ад Польшчы [15, с.277], былі даволі распаўсюджанай з'явай. Верагодна, у час гэтага акту, які адбыўся недзе ў другай палове XVI ст. (аб гэтым ускосна сведчыць скіраваны ўправа гелм на гербе згаданага вышэй Ільяша Жабкі), адбылася паланізацыя радавога знаку-кляйна Жабаў ці ператварэнне яго ў адзін з варыянтаў польскай "Касцешы". Варты адзначыць, што вядомы выпадак з XVII ст., калі кляйнот выглядаў так: рука з мячом паміж дзвух пёраў стравуса [16, дадатак].

✓ Такім чынам, пры складанні сапраўднага гербоўніка шляхты Браслаўскага павета другой паловы XVI–XVIII ст. дадзеным польскіх тагачасных гербоўнікаў можна давяраць толькі тады, калі аўтары кажуць, што менавіта такі герб яны бачылі ў прадстаўнікоў таго ці іншага рода на ўласных вочы. Поўнае ўяўленне аб сапраўдным становішчам рэчаў дае паруцанне іх інфармацыі з адпуканымі сферагістична-геральдycчынмі матэрывалямі, якія раскіданы па архівах, бібліятэках, фондах музеяў Беларусі, Літвы, Польшчы, Расіі і Украіны. У сувязі з гэтым, праца па складанню такога гербоўніка, па нашаму перакананню, павінна стаць калектыўнай і аўяднаць усіх, хто займаецца вывучэннем гісторыі Браслаўшчыны. Пррапануем наступную яго структуру:

Частка 1 – гербы шляхты, якія займала нейкія пасады ў Браслаўскім павете або ўжывала звязаныя з ім тытулы (напрыклад, старосты, суддзі, падсудка, пісара, падкаморыя і г.д.);

Частка 2 – гербы павятовай шляхты, так званых зямян гаспадарскіх, якія не займалі ніякіх пасад, а толькі мелі ў Браслаўскім павете свае маёнткі.

Для прыкладу прывядзем герб рода Гедройцяў, якія карысталіся прыдомкам Пэрвэрбусы.

## ГЕДРОЙЦІ ПЭРВЭРБУСЫ

У агульным спісе шляхты Браслаўскага павета, складзеным А.Гедэманам, пад 1667 г. згадваецца нейкі Ян Гедройць [7, с.430], што сведчыць аб сувязях рода з нашым рэгіёнам. Інфармацыя аб гербе Гедройцяў, якая ёсьць у польскіх гербоўніках другой паловы XVI–XVIII ст., даволі супярэчлівая. Б.Папроцкі згадваў Астафія і Ахна Гедройцяў польскага герба "Парай" або "Ружа" [10, с.857]. Яго сцверджанне падмачоўваецца сферагістичнымі матэрывалямі XV–першай паловы XVI ст.: пячаткі Война, Мікалай-Ягайлы (1433–1434) [17, с.74] і Яна Юражыча Гедройцяў (1535) [18, с.91]. Другім гербам рода лічыўся легендарны "Кітаўрус" [19, с.187]. У сувязі з гэтым, ён мог выкарыстоўвацца разам з "Ружай", як гэта відаць з пячатак Грыгорыя Ждановіча (1592) і Марціяна Гедройцяў (1634), віленскіх земскіх падсудкаў [1, с.90, № 202; с.102, № 275]. У апошнім выпадку "Кітаўрус" і "Ружа" былі змешчаны на адной тарчы. Падобная двухгербавасць бывала складальнікаў гербоўнікаў. К.Нясецкі, адносячы Гедройцяў да польскага герба "Парай", пісаў, напрыклад, што яго папярэднік Ш.Акольскі "...да герба Гіпацэнтаўрус [Кітаўрус] Гедройцяў адносіць, але памыляеца" [6, Т.4, с.94]. Польскі даследчык Ю.Пузына знайшоў і апублікаваў у свой час пячатку князя Зыгмунта Гедройця, віленскага падсудка (1600), увогуле з польскім гербам "Лебедзь" [20, с.57, № 13]. Гэта яшчэ больш заблытвае ситуацыю з гербам Гедройцяў.

Сярод разглінаванага рода Гедройцяў галіна з прыдомкам Пэрвэрбус (Perwerbus) не згадваеца [21, с.29–33]. Пэрвэрбус (Perverbus) – слова лацінскае, якое перакладаецца як “прамоўца” (у даслоўным перакладзе – “пры дапамозе словаў”). Падобны дадатак да прозвішча відаць сведчыў аб нейкіх незвычайных аратарскіх здольнасцях пачынальnika гэтай галіны рода Гедройцяў, а яго лацінскае пахожданне – аб прыналежнасці да заходній культуры. Апошняе магло таксама падмацоўваць вядомае падданне аб пахожданні Гедройцяў ад аднаго з паплечнікаў легендарнага рымскага патрыцыя Палямона, якое адбілася ў беларуска-літоўскіх летапісах і хроніках XVI ст. На гэту думку наводзіць герб, якім карысталіся Гедройці Пэрвэрбусы ў першай палове XVIII ст.

Паводле пячаткі Юрыя Казімера Гедройца Пэрвэрбуса, браслаўскага падчашага (1709), яго герб быў такі: на тарчы выйва кітайдуруса, над тарчай – гелм з княжацкай шапкай, вакол тарчы – намёт [22, а.4]. Як бачым, негледзячы на тое, што Юры Гедройц не карыстаўся княжацкім тытулам у паўсядзённым жыцці, княжацкая шапка ў яго гербе сведчыла аб прэтэнзіях на яго. Тытул браслаўскага падчашага быў чиста наміナルны. Падобныя земскія пасады, паводле польскага даследчыка З.Гуральскага, толькі: “Дадавалі бліску да прозвішча і рабілі шляхецтва поўным” [23, с.184]. Варты адзначыць, што нейкіх ўладанняў у Браслаўскім павеце Юры Гедройц не меў. Месцам яго жыхарства быў маёнтак Дзявяткавічы Слонімскага павета, прычым яшчэ ў 1679 г. ён, аддзяліўшы ад яго Быкоўскія грунты, адаў іх у арэнду на тры гады за 150 злотых Даніэлю Крыштафовічу Карэйве [24, а.1]. Як сведчыць сам Юры Гедройц у сваім тэстаменце, пісаным 18 кастрычніка 1709 г. і замацаваным пячаткай з вышэй згаданым гербам, у Дзявяткавічах, пасля іх падзелу ў 1671 г., ён трymаў долю па першай жонцы Алляксандры Мялецкай: маёнтак Дворац і фальварак Клімаўцы [22, а.1 зв.]. Апошняя дата падказвае магчымы час першага шлюбу і з'яўлення Гедройця ў Слонімскім павеце, бо родавым уладаннем Пэрвэрбусаў быў Лілішкі ў Вількамірскім павеце, якія ім належалі “з дзядоў прадзядоў” [22, а.3 зв.]. Акрамя гэтага, Юры Гедройц у сваім тэстаменце ўспамінаў наданы Пэрвэрбусам за службу яшчэ каралём Янам Казімерам маёнтак Брахлава над ракой Сноў у Старадубаўскім павеце, але ён быў стражданы на карысць Расіі [22, а.3 зв.].

Пасля смерці першай жонкі недзе да 1689 г. Юры Гедройц Пэрвэрбус ажаніўся другі раз на Зофіі Цывінскай [24, а.9 зв.]. 2 мая 1689 г. ён выдаў апошній застаўны ліст на палову двара Дзявяткавічы за пазычаныя ў яе гроши ў суме 3000 польскіх злотых [24, а.9 зв.]. У гэтым дакументе Юры Гедройц называе сябе толькі зямнінам Яго Каралеўскай Міласці Слонімскага павета. Гэта сведчыць аб tym, што пасада браслаўскага падчашага была нададзена яму ўжо пасля гэтай даты.

Ад другой жонкі Юры Гедройц меў два сына: Антонія і Андрэя “падчашычаў браслаўскіх” [22, а.1 зв.]. Тэстамент апошняга, пісаны 28 красавіка 1731 г., быў замацаваны пячаткай з наступным гербам: на круглай тарчы кітайдурус, над тарчай – княжацкая шапка, вакол тарчы – две галінкі [22, а.6 зв.]. Адзначым адметнасць у выяве кітайдуруса бацькі і сына: у гербе апошняга істота цэліца з луку ў свой хвост у выглядзе змія, што аллювіядала класічнаму ўзору.

Такім чынам, Гедройці Пэрвэрбусы ў першай палове XVIII ст. карысталіся гербам “Кітайдурус” пад княжацкай мітрай. Дзяякуючы тытулу браслаўскага падчашага, якім карыстаўся ў канцы XVII–пачатку XVIII ст. Юры Гедройц, Пэрвэрбусаў трэба аднесці ў першую частку нашага гербоўніка шляхты Браслаўскага павета.

#### Літаратура і крыніцы:

1. Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі: Нарысы сферагістыкі.– Мн.: Полімия, 1993.– 239 с.
2. Камінскі М.І., Насевіч В.Л. Браслаўскі павет // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі (ЭГБ): У 6 т.– Мн.: БелЭн, 1994.– Т.2.– С.69–70.
3. Указы государя імператора Павла Первого, самодержца Всероссийскага.– М.: В сенатской типографии, 1798.– 6 н.с.
4. Łowmiański H. Wykaz wywodów szlachectwa na Litwie przeważnie z lat 1773–1799 // Miesięcznik Heraldyczny.– Warszawa, 1939.– R.18.– q 2.– S.17–23.
5. Kojałowicz W.W. Herbarz rycerstwa W.X.Litewskiego tak zwany Compendium // Piekosiński F. Studya, rozprawy i materyaly z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego.– Kraków, 1897.– T.2.– 527 s.
6. Niesiecki K. Herbarz polski.– Lipsk, 1839–1841.– T.1–10.
7. Hedemann O. Historja powiatu Brasławskiego.– Wilno, 1930.– 483 s.
8. Плятт Ч. Генеалогія роду Жабоў герба Касцяпца і яго сувязь з Браслаўшчынай і іншымі землямі Беларусі // Браслаўскія чытанні: Мат-лы 3-й наўукова-краязнаўчай канферэнцыі, прысвечанай 200 угодкам паўстання 1794 г. (21–22 красавіка 1994 г.)– Браслаў, 1994.– С.75–77.
9. Пазднякоў В. Жабы // ЭГБ.– Мн.: БелЭн, 1996.– Т.3.– С.361–362.
10. Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. 1584.– Kraków, 1858.– 964 s.
11. Górzynski S., Kochanowski J. Herbarz szlachty polskiej.– Warszawa, 1992.– 175 s.
12. Цітоў А. Пашукаем у гісторыі // Мастацтва Беларусі.– 1989.– № 8.– С.34–36.
13. Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей (ГДГАМ), КП 15195/22.
14. Нацыянальны гісторычны архіў Беларусі ў Гродні (НГАБ), ф.№ 1663, вол.1, спр.466.
15. Małecki A. Studya heraldyczne.– Lwów, 1890.– T.2.– 385 s.
16. Левко О.Н. Средневековое горчачество северо-восточной Белоруссии.– Мн.: Навука і тэхніка, 1992.– 127 с.
17. Semkowicz W. O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodlu roku 1413 // Lituano-Slavica Posnaniensis.– Studia historica.– Т.3.– Poznań, 1989.– S.7–139.
18. Цітоў А. Сферагістыка і геральдыка Беларусі.– Мн.: РІВІШ БДУ, 1999.– 176 с.
19. Пазднякоў В. Кітайдурас // ЭГБ.– Мн.: БелЭн, 1997.– Т.4.– С.187–188.
20. Puzyński J. Niektóre pieczęcie litewskie z XVI i XVII w // Miesięcznik Heraldyczny.– Warszawa, 1933.– R. 12.– q 4.– S.55–58;– № 5.– S.73–77.
21. Dunin-Borkowski J. Almanach błękitny. Genealogia żyących rodów polskich.– Lwów, 1908.– 1127 s.
22. НГАБ у Гродні, ф.№ 1663, вол.1, спр.590.
23. Góralski Z. Urzędy i godności w dawnej Polsce.– Warszawa, 1983.– 282 s.
24. НГАБ у Гродні, ф.№ 1663, вол.1, спр.599.



**Юры Казімер Гедройць Пэрвэрбус,**  
падчашы браслаўскі, 1709.  
*Выразаная ў афкушы кустодзял, 11x15 м.м.*  
НГАБ у Гродне, ф.№ 1663, вол.1, спр.590,  
арк.4.



**Андрэй Гедройць Пэрвэрбус,** зямнін  
ЯКМ Слонімскага павета, 1731.  
*Сургуч, чорны, 15x17 м.м.*  
НГАБ у Гродне, ф.№ 1663, вол.1, спр.590,  
арк.6 зв.

Наталля Шчарбіна. Менск.

## Народная медыцына Браслаўшчыны.

Народныя веды неабсяжныя, і тое, што сёння мы жывем у час тэхналагічнай і камп'ютарызаванай рэальнасці, не змяншае захаплення іх глыбінёй і шырокім спектрам. Усё, што раней было звычайнай реччу ў штодзённым жыцці народа – асаблівыя прыкметы, звычай, метады народнага выхавання, медыцыны – сёння ўражвае сваёй рацыянальнасцю і практычнасцю.

Народныя веды перадаваліся з пакалення ў пакаленне, існавала жыццёвая неабходнасць у іх захаванні і папаўненні. Не выключэнне з агульнай сістэмы народных ведаў забыткі ў галіне традыцыйнай медыцыны. Спрадвеку чалавеку ўласціва імкненне засцерагчы сябе, сваіх родных і блізкіх, а таксама хатніх жывёл ад розных хвароб. Пра гэта яскрава сведчанец замовы, якія дайшлі да нашых часоў. Вельмі рана ў гісторыі чалавечага быцця людзі навучыліся пазнаваць лекавыя расліны, карыстацца імі. Вопыт народнай медыцыны атрымаў шырокое распаўсюджанне ў асяроддзі простага народа.

На нейкі час гэты элемент культуры быў несправядліва аднесены выключна да рудыментаў і забабонаў. Пэўна, жыццёвая неабходнасць прымусіла людзей зноў звярнуць увагу на сродкі народнай медыцыны: заснаваная амаль выключна на хімічнай аснове айчынная фармацэўтыка зрабіла небяспечным ужыванне некаторых медыкаментаў, да таго ж сказаўся дэфіцыт кан.80 – пач.90-ых гг. Прыкладна на гэты час даводзіцца і ўсплеск цікайнасці да метадаў народнай медыцыны, у тым ліку ўзнаўляеца своеасаблівы “інстытут” знахарства.

Сёння, напэўна, не знойдзеца чалавека, які б назваў народную медыцыну выключна забабонам. Пераважная колькасць людзей збірае лекавыя зёлкі, выкарыстоўвае іх у адпаведнасці з народнымі рэцептамі і час ад часу звяртаеца да знахараў.

Народныя веды ў галіне медыцыны – цікавы элемент культуры, варты вывучэння, менавіта таму гэта стала адной са сферай працы сёлеташніх этнаграфічных экспедыцыі студэнтаў БДУ на Браслаўшчыне.

Трэба адзначыць, што ў значнай ступені Браслаўшчына адрозніваецца ад іншых рэгіёнаў Беларусі своеасаблівасцю традыцыйнай медыцыны, але тут прысутнічаюць пэўныя выключныя рысы. Так, напрыклад, у дасавецкі перыяд, суседства Браслаўшчыны з балтыйскім землямі, дзе медыцынскія веды народа (паводле сведчання А.Кіркора, “Живописная Россия”) былі больш шырокія, прывяло да пераняцця вопыту і паглыблення ўласных ведаў. Свой уклад унеслі і стараверы, якія пасяліліся ў рэгіёне. У адрозненне ад каталікоў, знахарства ў старавераў лічылася дабрадзейнай реччу. Таму нават сёння ў Браслаўскім раёне, паводле нашых звестак, ёсьць двое найбольш вядомых знахараў-стараўераў (у Браславе і Опсе). Асноўная ж метады і сродкі народнай медыцыны Браслаўскага раёна характэрныя і для ўсёй Беларусі.

З самага моманту запачатковання чалавека атаяла шэраг дзеяў, закліканых ахоўваць яго здароўе. Шмат існавала амаль забабонных забаронаў для цяжарных жанчын, прытырмліванне якіх забяспечвала нараджэнне здоровага дзіцяці. Забаранялася купацца ў рацэ ці возеры, праца пад час любога свята магла прынесці да нараджэння калекі, сварка з іншымі жанчынамі – пачварыны, тое саме здарыцца, калі цяжарная паглядзіць на пачвару альбо моцна спужаеца. Забаранялася глядзець на пажар, падчас якога жанчына магла скліпіцца за бок ці за твар, у выніку дзіце народзіцца з вялікай чырвонай плямай на целе. Каб пупавіна не абвілася вакол шыі немаўля, цяжарнай нельга пералазіць праз дрот. Нерайлася “ісці за гробам” ці глядзець на нябожчыка – дзіце народзіцца кволым з жоўтым альбо шэрым колерам скуры.

Звычайна жанчыны нараджалі дома. Роды прымала спецыяльна запрошаная бабка-павітуха (зناхарка), альбо

---

**Наталля Шчарбіна.** Выпускніца кафедры археалогіі, этнографіі і дапаможных гістарычных дысцыплін Белдзяржуніверсітэта (2001 г.). Магістрант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта.

свякруха. Пупавіну закручвалі ў кавалак тканіны і хавалі пад ганкам, на гарышчы, паслед палілі альбо закапвалі ў такім месцы, дзе мала хадзілі. Купала немаўля першы раз бабка-павітуха ці свякруха, калі яна прымала роды, у непаранай вадзе, усе дзвёры зачыняліся, пад ваннечку клаўся ножычак, каб дзіце не баялася вады. Адразу ж з нараджэння дзіця ахоўвалі ад сурокай: абштрабалі падолам, святой вадой, мачой, пасыпалі соллю. Калі башті бачылі прыкметы сурочання, часцей за ёсё звярталіся за дапамогай да знахараў, якія загаворвалі таксама і дыятэз (раней сустракаўся вельмі рэдка). Дапамагала таксама пры суроках купанне ў “жалезнай вадзе”, настоеяй на бурачным бацвіні і траве, сабранай на двары. Пасля купання вада вылівалася на перакрыжаванне.

Большых дзяцей як і дарослыя лекавалі найбольш даступнымі сродкамі традыцыйнай медыцыны. У дасавецкі перыяд звяртанаца да дактароў было даволі дорага, таму браслаўчане і карысталіся выпрацаванымі часам народнымі рэцэптамі.

Традыцыйнае выкарыстанне дадзеных прыродай зёлак заўсёды дапамагала пры прастудзе – дзікія канапелькі, рамонкі, чомбар, кветкі ліпы; ад кашлю – настой маліны, аўса; пры болю сэрца – трава валер’яны; зубоў – дапамагае паласканне настоем рамонак; калі даюць пра сябе знак нервы – варты ўжыць настой зверабою, падарожніка, крапівы.

Акрамя выкарыстання зёлакі існавалі больш складаныя метады лекавання. Паводле сведчанняў Альбіны Усцінаўны Кезік, 1910 г.н. (хут. Вярбовка) галаўны боль “як рукой здымает”, калі ашпарыць сухія бярозавыя венікі, абмакнучь у такую воду ручнік і абматаць ім галаву, пры моцнай прастудзе, калі ламае косткі, дапамагае расціранне парапыні ў дзежкы, паставленай на раскалены камень, верасам і бруsnіцамі. Боль у суставах, адкладанне соляў здымаетца расціранием буйной соллю падчас парання ў лазні.

Зрэдку народнаму лекаванню паддавалася такая сур’ёзная хвароба як сухоты, супраць якой выкарыстоўвалі мачу і сабачае сала.

Рожа, спалох, сурокі, укусы гадаў вылечваліся толькі загаворамі знахараў, якія раней жылі ў многіх вёсках. Здольнасць лекаваць атрымоўвалася знахарамі ў спадчыну, той, хто перадае, звычайна пры гэтым страчвала сваю моц. Пра гэта нам стала вядома ад браслаўскага знахара Іларыёна Іларыёнавіча Меркур’ева, 1934 г.н. (большасць, хто яго ведае, незалежна ад узросту, выкарыстоўвае просты зварот – Ларка), які атрымаў свае веды ад маш-стараўеркі. Дакладней, ад маші былі атрыманы практичныя рэкамендациі, як выкарыстоўваць здольнасці, нададзеныя паводле слоў знахара, амаль кожнаму чалавеку богам. Толькі глыбокаверуючы і “чысты” чалавек можа навучыцца лекаваць “божым словам” – г.зн. загаворваць хваробы. Сапраўдны знахар ніколі не бярэ грошаў за дапамогу, калі толькі нейкі гасцінец. У якасці гасцінца раней звычайна дзякавалі сельскагаспадарчымі прадуктамі, мёдам, зараз – гэта каробкі цукерак, харчовыя дэлікатэссы. Лекаванне для самога знахара з’яўляецца балючай працэдурай. Кожная хвароба, якую ён выцягвае, частковая асядае ў целе лекара, выгнаць яе можна альбо загаворамі, альбо, калі гэта сурокі – ісці на балота і станавіца на гніль. Балота, як сцвярджае сам Іларыён Іларыёнавіч, здольна выцягваць з чалавека хваробы, набытых праз сурочанне, альбо падчас лекавання іншага чалавека. Браслаўскі знахар Ларка спрабуе лекаваць усе хваробы, з якімі да яго звяртаюцца, вынік жа залежыць не ад яго, а ад “божай волі”.

Такой, згодна з этнографічным вывучэннем Браслаўшчыны, выглядае нескладаная, але даволі эфектуная сістэма народнай медыцыны. Яна не абмяжоўвае толькі жыццёвыеходныя сродкамі лекавання, гэта таксама рацыональныя і не вельмі перасцярогі, народная касметыка. Жанчыны Браслаўскага раёна здаўна ведалі, як захаваць скуру ад загару, зрабіць яе больш мяккай і светлай, умацаваць альбо пафарбаваць валасы. Менавіта ўвесь гэты скарб народных ведаў нам удалося зафіксаваць падчас этнографічнай экспедыцыі.

Кастусь Шыдлоўскі. Браслаў.

### 3 гісторыі надання Браславу Магдэбургскага права.

У публікацыях, прысвяченых гісторыі Браслава, можна сустрэць звесткі, што ў 1500 г. горад атрымаў Магдэбургскія права, якое было пацверджана Станіславам Аўгустам у 1792 г.<sup>1</sup> Упершыню пра гэта напісаў у грунтоўнай манаграфіі “Тісторыя Браслаўскага павета” (1930 г.) гісторык О.Гедзман: “...У 1500 годзе прыязджаў у Браслаў кароль Аляксандр і 8-га кастрычніка налодзіў гораду прывілей... 2-га чэрвеня 1792 г. Станіслаў Аўгуст выдаў гораду аднаўляючы прывілей...”<sup>2</sup> Звесткі О.Гедзмана, які лічыцца сур’ёзным даследчыкам, не ставіліся пад сумненне на працягу дзесяцігоддзяў. Алыграла сваю ролю і тая акаличнасць, што дэтальнімі распрацоўкамі гісторыі Браслава нікто не займаўся. На неабходнасць удасканалення шэрагу агульнапрызнаных момантаў гісторыі Браслава звярнуў увагу беларускі гісторык Міхail Спрыданоў. У выступленні на IV навукова-краязнаўчай канферэнцыі “Браслаўскія чытанні” ён адзначыў, што мінулае горада нядрэнна даследавана ў агульных рыхсах і зараз патрэбна дэталізація даследванняў. Напрыклад, ён паставіў пад сумненне існаванне Магдэбургскага права ў Браславе з 1500 г., бо ў рэестры падаткаў у дзяржаўную казну за 1566 г. Браслаў знаходзіцца сярод непрыведзянных гарадоў.<sup>3</sup> Да гэтага можна дадаць, што гісторыкамі нічога невядома аб тэксце прывілея Аляксандра Ягелончыка, аб існаванні ў Браславе выбарных органаў самакіравання, ужывання пячаткі і герба. У грунтоўным апісанні Браслава 1554 г., у якім згадваюцца ўсе будынкі і жыхары тагачаснага горада, ніяма

Кастусь Шыдлоўскі. Нарадзіўся ў 1961 г. у в. Замошча Браслаўскага р-на. Навуковы суроцоўнік Браслаўскага музейнага аб'яднання, старшыня Рады Браслаўскага краязнаўчага таварыства імя О.Гедзмана. Удзельнік усіх “Браслаўскіх чытанняў”

звестак аб ратуши, аб магістраце. Згаданы толькі войт, які хутчэй за ўсё прызначаўся вялікім князем і ад яго імя здзяйсняў уладу ў Браславе.

Прыводзячы звесткі пра Магдэбургскія права, О.Гедэмэн спасылаўся на тэкст граматы Станіслава Аўгуста, упісаны ў кнігу Браслаўскага земскага суда за 1795 г. (Дзяржаўны гістарычны архів Літвы. Ф.Д.А, спр.15425, арк.37-44). Тэкст прывілея знаходзіцца таксама ў фондае Літоўскай Метрыкі Расійскага дзяржаўнага архіва старажытных актаў (Ф.389, спр.556, арк.260-264). Пераклад на рускую мову ўтрымліваецца ў адной са спраў XIX ст. Каўнаскага акуратовага архіва (Ф.525, вол.23, спр.761, арк.8-11). Захаваўся і арыгінал граматы Станіслава Аўгуста, які зберагаецца ў аддзеле рукапісай наўковай бібліятэцы АН Літвы (Збор пергаментаў. №1269).

У грамаце 1792 г. згадваючыя дакументы, якія жыхары Браслава прадставілі каралю. Першым адзначаны прывілей Аляксандра Ягелончыка. Аднак з тэкстаў не зусім зразумела, што гэта за прывілей. Адпаведны фрагмент граматы 1792 г. можна прачытаць наступным чынам: "...і пакладзены перад намі прывілей кафала Аляксандра, датаваны 7008 годам (1500 г.), месяца лістапада 26 дня і выпісаны з Кніг Метрыкі Вялікага княства Літоўскага..."<sup>4</sup> Пераклад да справы Каўнаскага архіва гучыць наступным чынам: "...представлены нам, во-первых, 7008 года ноября 26 дня данная привилегия короля Александра из книг Метрики Великого княжества Литовского выданная, что этот город был уже нашим городом, доказывающая принадлежность земли и пляцов владельцам оных..."<sup>5</sup> У абодвух выпадках выразна не кажацца аб прывілеі Аляксандра Ягелончыка на Магдэбургскія права. Хутчэй за ўсё, меўся на ўвазе прывілей, які прадстаўляў пэўную ільготу браслаўскім мяшчанам. Грамата Станіслава Аўгуста стваралася, верагодней за ўсё, каб аднавіць гэтую ільготу, страчаную напрыканцы XVIII ст.

У 1776 г. Сойм скасаваў Магдэбургскія права для ўсіх маленъкіх гарадоў і мястэчак Вялікага княства Літоўскага. Іх жыхары аддаваліся пад юрысдыкцыю старостаў, якія скарысталіся гэтым, каб узмациніць эксплуатацыю мяшчан. Жыхары мястэчак не толькі гублялі пэўную ільготу, але і траплялі ў большую залежнасць ад канкрэтнага чыноўніка. Гэта прымусіла мяшчан пачаць рашуочную барацьбу за аднаўленне страчаных ільготаў, гарантам якіх выступала Магдэбургскія права.

Вялікі Сойм (1788 – 1792 гг.) вярнуў Магдэбургскія права тым мястэчкам, якія ім карысталіся. Заварушыліся і жыхары заняпалага Браслава, дзе заледзьве налічвалася тысячы чалавек. Браслаўцы правялі выбары ў самакіраванне. Войтам стаў Александровіч, раднымі Рынкевіч і Сяліцкі, пісарам яшчэ адзін Сяліцкі. Такія заходы мяшчан не спадабаліся тагачаснаму браслаўскому старосце Ізі Гільзену і дзяржаўцы браслаўскай эканоміі Антону Загорскому. Пачалося супрацьстаянне двух бакоў, аб якім даволі падрабязна расказвае О.Гедэмэн. А.Загорскі арганізаваў у мястэчку хваліванні: "...сабраў тлум людзей і маскалёў з нажамі і сікераў, прыгатаваных да бойкі... сам уласна аввесткі Magistratu паабрываў, а потым на Рынку піраміду з выявай Літоўскай Пагоні, падрыхтаваную для ілюмінацыі пры сяюткаванні згаданай Канстытуцыі, на дробныя кавалкі пасек, па Рынку пафасідаў, на малюнку Пагоні рубцы ад удараў пакінуў. Пасля натоўні маскалі праходзілі вуліцамі і співали маскальскія песні ў гонар свайго перамогі..."<sup>6</sup>

Жыхары Браслава скардзіліся на свавольства мясцовых чыноўнікаў і лабіваліся надання гораду Магдэбургскага права. Пры гэтым яны звярталі ўвагу, што Браслаў "...з'яўляецца горадам кафалеўскім вольным, вяртаеца да даўніх сваіх прэзыгатуў..."<sup>7</sup>

Скарті браслаўцаў дайшлі да Варшавы і апошні кароль Станіслаў Аўгуст прыняў раешэнне надаць Браславу Магдэбургскія права. У той крыйсны для краіны час прывілеі для мястэчак раздаваліся надзвычай щодра. Грамата для Браслава называлася "аднаўляючай". У яе тэксце быў змешчаны малюнак герба – чалавече вока ў трохкуніку на фоне сонечных промняў. Гэта старажытны хрысціянскі сімвал Божай апекі, Божага провіду. Надаўца прывілея выказаў пажаданне, каб пад Божым вокам апекі "...Браслаў як у спраўах судовых, так і юрадавых гарадскіх, а таксама адміністрацыйных пэўнай дасягнүй славы..."<sup>8</sup>.

Вядома адлюстраванне гарадской пячаткі, на якой браслаўскі герб спалучаецца з выявай Св.Хрыстафора – старадаўнім сімвалам Вільні.

Магдэбургскія права ніяк не падпівала на развіццё Браслава. У 1794 мястэчка дашчэнту згарэла пры падаўленні паўстання і страціла ролю павятовага цэнтра. Насельніцтва Браслава рэзка скарацілася. Няма ніякіх звестак аб дзеянасці ў гэты час органаў самакіравання. Тым не менш, некалькі дзесяцігоддзяў мяшчане карысталіся пэўнымі ільготамі, прадастаўленымі граматай 1792 г. Напрыклад, былі вольнымі, плацілі меншыя падаткі. Відаць, пасля скасавання Магдэбургскія права для гарадоў і мястэчак Віленскай губерні ў 1795 г. Браслаў падпаў пад дзеяньне Даравальнай граматы гарадам 1785 г. У 40-х гадах XIX ст. усе прывілеі Браслава былі скасаваны, а мяшчане раўнаныя да сялян. З гэтым жыхары мястэчка пагадзіліся не пажадалі і сталі скардзіцца ў розных інстанцыях, апляючуць да кафалеўскай граматы 1792 г. У Каўнаскім архіве захоўваецца справа "Дело по прошению жителей местечка Браслав о дарованной кафалем Станиславом Августом привилегии тому местечку" (Ф.525, вол.23, спр.761). Щакава, што на тытульным лісце справы спачатку было напісаны "крэстьян местечка Браслава", пазней гэта слова замянілі на больш нейтральнае слова "жыхары".

У складзе Расійскай імперыі мястэчка ўваходзіла ў казённыя маёнткі Браслау, утвораны на месцы былога гаспадарчага комплексу браслаўскага староства. Менавіта адміністрацыя маёнтка і акуратовыя чыноўнікі палаты дзяржаўмасці змянілі статус браслаўскіх мяшчан на сялянскі. Група мяшчан з 27 чалавек, сярод якіх былі Міхал Сяліцкі, Адам Лапыр, Міхал Калкоўскі, Пётр Хлябовіч, Антон Шульгоўскі, Восіп Петрашкевіч, Мікалай Кіркілевіч, Восіп Барташэвіч і інш., сталі ў розных інстанцыях дабівацца аднаўлення сваіх правоў. У скаргах яны падкрэслівалі, што іх продкі жылі ў Браславе на падставе даўніх прывілеяў польскіх кафалёў, што браслаўцы карысталіся правамі мяшчан, мелі ўласныя надзелы, складалі асобную ад сялян грамаду, апложвалі адзіны падатак у павятовую казну, паводле прывілея 1792 г. мелі органы самакіравання, ужывалі пячатку, у складзе імперыі мелі ўласную квоту на рэкрутага. У распараджэнні мяшчан знаходзіўся арыгінал кафалеўскай граматы 1792 г., які прадстаўляўся ў якасці доказаў. Звярталіся браслаўцы і да тагачаснага імперацара. Манарху была адпраўлена грамата 1792 г. з просьбай зацвердзіць яе.

З каўнаскай справы не бачна, чым скончыліся заходы браслаўцаў. Хутчэй за ўсё, у сувязі з сялянскімі рэформамі і рэформамі кіравання, якія праводзіліся ў той перыяд царскімі ўладамі, праблемы жыхароў Браслава стваралі сваю актуальнасць. Паказальна іншое – свае правы перад бюракратычнай машынай яны адстойвалі каля 30 гадоў.

Такім чынам, зыходзячы з вядомых на сёняшні дзень фактаў, можна меркаваць, што Браслаў у XVI – першай палове XVIII стст. не з'яўляўся магдэбургскім горадам, але магчыма яго жыхары карысталіся пэўнымі ільготамі, прадстаўленымі прывілеем Аляксандра Ягелончыка 1500 г. Грамата Станіслава Аўгуста 1792 г. прадастаўляла Браславу Магдэбургскае права ў поўным аб'ёме, аднак поўнасцю скарыстацца ім жыхары мястэчка не змаглі з прычыны драматычных падзеяў канца XVIII ст., сярод якіх найбольшае значэнне мелі трэці падзел Рэчы Паспалітай і зношчэнне Браслава ў 1794 г.

### Крыніцы і літаратура:

1. Напрыклад: а) Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская вобл. Мн., 1985. С.136.  
б) Беларуская ССР. Кароткая энцыклапедыя. т.1. Мн., 1978. С.113.  
в) Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. т.2. Мн., 1994. С.67.
2. O.Hedemann. Historia powiatu Brasławskiego. Wilno. 1930. S.325,341.
3. Браслаўскія чытанні. Матэрыялы IV-й навукова-краязнайчай канферэнцыі. 24-25 красавіка 1997г. Браслаў. 1997. С.64,65.
4. Памяткі. Браслаўскі раён. Мн., 1998. С.132,133.
5. Каўнаскі акурговы архіў. Ф.525, вол.23, спр.761, арк.8.
6. O.Hedemann. Historia powiatu Brasławskiego. Wilno. 1930. S.340-341.
7. Тамсама. С.340.
8. Памяткі. Браслаўскі раён. Мн., 1998. С.134.

Андрэй Янушкевіч. Менск.

## Браслаўскі рэгіён у Інфлянцкай вайне.

Нягледзячы на геаграфічную блізкасць да галоўных тэатраў ваеных дзеянняў, якія з'яўляліся Інфлянты і Полаччына з Віцебшчынай, Браслаўшчыну у адрозненне ад іншых памежных тэрыторый, абмінулі баявыя падчас Інфлянцкай вайны.

У сістэме абароны Вялікага княства Літоўскага Браслаўскі рэгіён займаў важнае стратэгічнае месца. Гэта было абумоўлена не толькі яго памежным становішчам. Браслаўскія замкі – Браслаў, Друя, Арысвяты Іказнь – з'яўляліся натуральной заслонай для Вільні з паўночна-усходняга боку. Дзякуючы ім сталіца ВКЛ у выпадку вайны пазбягала раптоўнага ўдару з боку Маскоўскай дзяржавы, прыймаючы яго спачатку на сябе. На Браслаўшчыне стала размяшчаліся вайсковыя адзінкі: у сакавіку 1557 г. у Браславе знаходзіўся гарнізон колькасцю 150 драбаў на чале з ратмістром Багданам. У Арысвятах на той час размяшчаліся 200 драбаў. Камандаваў арысвяцкай ротай нейкі Заклічэўскі. Гэтая рота павінны была быць гатовыя падключыцца да магчымага збору паспалітага рушання<sup>1</sup>. Гэтая мерапрыемствы, як вядома, былі звязаны з падзеямі ў Інфлянтах.

Згодна з перамірным пагадненнем, заключаным у 1556 г. паміх ВКЛ і Маскоўскай дзяржавай захоўваўся перад мір да 25 сакавіка 1562 г. Шпаркае пагаршэнне адносін у выніку двухбаковага ўмішальніцтва ў барацьбу за Інфлянты не давала спадзявання на працяг тэрміну пераміру. У сувязі з гэтым Браслаўскі рэгіён набываў у вачах кіраўніцтва ВКЛ ўсё большае значэнне. Блізкае сканчэнне пераміру прымушала звярнуць увагу на стан абароназдольнасці ў памежных раёнах краіны, у т.л. і на Браслаўшчыне. Прыкладна ў кастрычніку 1561 г. у Браславе было размешчана 500 польскіх коннікаў, у Іказні і Друі – па 300, у Арысвятах – 200. Гэтая атрады ў выпадку патрэбы моглі быць перакінутыя ў Інфлянты<sup>2</sup>.

Зручнае размяшчэнне Браслаўшчыны блізу Інфлянтаў, дзякуючы чаму яна рабілася выгаднай базай для кватэрвання войска і забеспечэння яго правіянтам, выкарстоўвалася цэнтральны ўладай для размяшчэння там ротаў “на лежы”. На пачатку лістапада 1562 г. ратмістрам Розмысу Даўгірду, Мікалаю Сапезе, Рыгору Баку, Давыду Есману і Станіславу Сурвіле, чые роты знаходзіліся ў розных інфлянцкіх замках, было выдаўзена распараджэнне “положыці ся у волости замку ... Браславскага до заплаты нашого заслужонага, ... жэбы есте живносьць у подданных наших тамошніх по установе брали”

Узяцце Полацка маскоўскімі войскам у лютым 1563 г. карэнным чынам змяніла геапалітычную сітуацыю ў паўночнай Беларусі. Цяпер стварылася прамая пагроза для нападу на Вільню з полацкага боку. Вядома, што адразу пасля захопу Полацка маскоўскія атрады заходзілі аж за Глыбокае, выклікаючы гэтым вялікую занепакоенасць кіраўніцтва ВКЛ за абарону сталіцы. Пры гэтым раскладзе Браслаўшчына губляла сваё ранейшае стратэгічнае значэнне.

Спадзевы на рэванш, якія праяўляліся ў палітыцы віленскага двара ў 1564-1565 гг. (якія асабліва абудзіла перамога ў Вульскай бітве 26 студзеня 1564 г.), прывялі да адходу на другі план праблемаў забеспечэння і ўтрымання вайсковых адзінак у памежных замках. Адначасова пагаршалася становішча з выплатай падаткаў, што непасрэдна ўплывала на магчымасці дзяржавнага скару боечасова расплаціцца з жаўнерамі. Нівыплаты “заслужонага” ў хуткім

Андрэй Янушкевіч. Нарадзіўся ў 1976 г. у г. Вялікая Берасцяўца Гродзенскай вобл. Аспірант Інстытута гісторыі НАН. Займаецца даследваннем гісторыі Беларусі XVI ст. Удзельнічаў у археалагічных раскопках у Арысвятах (1997-1999 гг.)

часе спрычыніліся да дзэзарганізацыі найміцкіх ротаў, якія знаходзіліся ў памежных фартэцьях. Жаўнеры адмаўляліся несці службу і праводзілі гвалтоўныя рэквізіцыі харчавання ў мясцовага насельніцтва, каб пракарміць сябе і сваіх коней. наносячы тым самым значны ўрон краю. А ён быў гэтак вялікім, што злачынствы жаўнеру сталі ўлетку 1565 г. прадметам разбіральніцтва спецыяльна прызначаных для гэтай справы камісаў. Падобнай праверцы і "списываню школа" паддягала і тэрыторыя Браслаўшчыны<sup>4</sup>. Аднак іх рабілася там насампрайдзе рэвізія, на жаль, невядома.

Браслаўскі гарнізон не быў тут выключэннем. Як дакладаў у жніўні 1566 г. мясцовы ратмістр Ян Радзімскі (Радзімінскі?), яго драбы не атрымалі значную частку свайго заробку за два гады, з-за чаго рота аказалася пад пагрозай распуску. Вялікі князь распараджаецца як мага найхутчай разлічыцца з браслаўскім гарнізонам. Каб паскорыць працэс выплаты, Жыгімонт Аўгуст рэкамендуе падскарбему Мікалаю Нарушэвічу ўпайнаўжыць ураднікаў з Браслава і ўпіты выплаціць гроны з падаткаў, якія ляжалі на гаспадарскіх маёнтках у мясцовых воласцях<sup>5</sup>.

Пераход у 1565-1566 гг. да пазыцыйнай барацьбы ў зоне супрацьстаяння з непрыяцелем выклікаў змену не толькі ваеннаі тактыкі, але і дзеянняў па арганізацыі абароны дзяржавы. Пасля прыходу ў 1566 г. на пасаду вялікага гетмана Рыгора Хадкевіча распачалася актыўная дзеянісць па ўмацаванню полацкага памежжа фартыфікацыйным збудаваннямі і найміцкімі ротамі. На месцы справамі кіраваў выконваючы абавязкі ("справца") дворнага гетмана Рамана Сангушка. Пры гэтым Браслаўшчына страчвае сваю ролю ў планах гетманаў, не выклікаючы ў іх ужо вялікай цікавасці. У жніўні 1566 г. роту Ян Радзімскага, якая, як вышэй згадвалася, знаходзілася ў Браславе, меркавалася перакінуць у Інфлянты<sup>6</sup>. Аднак гэтага не адбылося. У 1568-1569 гг. рота Яна Радзімінскага колькасцю 100 драбаў знаходзілася ўжо ў Вараночы<sup>7</sup>.

Былі створаны надзейныя фарпосты ў Дрысе і Дзісне, а браслаўскія замкі пачынаюць адыгрываць другасную ролю ў абароне межаў ВКЛ. Пагроза нападу з гэтага боку зрабілася вельмі малой. З-за адсутніці належных людзкіх і матэрыяльных рэурсаў замкі Браслаўшчыны апынаюцца ў занядбаным стане. Ні ў ліставанні гетманаў, ні ў дакументах па забяспечэнню і арганізацыі рэгулярнага найміцкага войска няма згадак пра іх гарнізоны. Ёсць толькі асобная згадка, якая адносіцца прыкладна да 1568-1569 гг., што некаторы час у Браславе знаходзілася рота Каспара Навасялецкага колькасцю 50 драбаў<sup>8</sup>. Але ўжо восенню 1569 г. яна размяшчалася ў Мсціславі<sup>9</sup>.

Найвялікшым мерапрыемствам па мабілізацыі паспалітага рушання падчас Інфлянцкай вайны з'явілася г. зв. "Радашковіцкая выправа" ў 1567 г. Браслаўскі павет выставіў на збор войска пад Радашковічамі, згодна з перапісам, 51 каня і 14 драбаў<sup>10</sup>. Гэта, у параўнанні з іншымі паветамі, невялікая лічба. Найбольш людзей сабраў харужы Рыгор Мерскі — 6 коннікаў і 3 драбаў. У асноўным пераважалі землёўладальнікі, якія ставілі ў войска па адным жаўнеру. Кам падлічыць яшчэ жаўнеру, выстаўленых з браслаўскіх маёнткаў, але не апісаных пры аднайменным павеце, то іх колькасць павялічваецца прыкладна да 100 чалавек<sup>11</sup>. Вайскове кіраўніцтва на чале з Жыгімонтам Аўгустам не прадпрыняла ніякіх кроакў па актыўізацыі ваенних дзеянняў. Марна прабавіўшы час, вайскоўцы пакрысе началі разыходзіцца.

Удалося ўстанавіць, што на пачатку 70-х гг. XVI ст. ратмістрам у Браславе быў Мікалай Ярмоліч. Ён арандаваў збор капішчыны з мясцовых корчмаў. На жаль, невядома, колькі і якога роду жаўнеры знаходзіліся пад яго кіраўніцтвам<sup>12</sup>.

Падчас ваенных кампаній Стэфана Баторага ў 1579-1581 гг. Браслаўскі рэгіён не адыгрываў важкай ролі пры арганізацыі ваенных дзеянняў. Перад 1579 г. ў Браславе размяшчалася гарнізон колькасцю 50 драбаў. Яго ратмістр невядомы. Канцэнтрацыя войска ў сярэдзіне 1579 г. для правядзення шырокамаштабнай акцыі супраць непрыяцеля выклікала змяншэнне колькасці жаўнеру ў гарнізонах памежных замкаў. У Браславе засталося толькі 20 драбаў<sup>13</sup>. У Дрысвятах жа, як можна меркаваць, вайсковы гарнізон увогуле адсутнічала.

Праз тэрыторию Браслаўшчыны праходзілі сухапутныя шляхі, па якіх у войска ішло зброя, амуніцыя і харчаванне. Аднак выкарыстоўваліся яны слаба. Асноўная маса грузаў і людзей накіроўвалася да Полацка па глыбоцкай дарозе.

Можна падсумаваць, што на пачатку Інфлянцкай вайны браслаўскі рэгіён меў значэнне для абароны межаў ВКЛ, закрываючы ад раптоўнага ўдару з паўночна-усходняга боку Вільню. Пасля страты Полацка ў 1563 г. большая небяспека гэтага ўдару пагражала з усходняга боку. Браслаўшчына губляе сваё значэнне ў ваенна-стратэгічных планах як ВКЛ, так і Маскоўскай дзяржавы. Адабранне Полацка ў 1579 г. вярнула Браслаўскаму рэгіёну бытую стратэгічную ролю ў абароне межаў Вялікага Княства Літоўскага.

#### Крыніцы і літаратура:

<sup>1</sup> Национальны гістарычны архіў Беларусі. КМФ-18. Воп. 1, спр. 37, л. 213-213а. 215-215 а. Звесткі пададзены М. Любавскім (у Браславе і Дрысвятах — па 100 драбаў), датычны часу да сакавіка 1557 г.

Любавскій М. Літавскo-рускій сейм. М., 1900. С. 596, прим. 170.

<sup>2</sup> Letuvos Metrika. Kn.564 (1553-1567): Viešujių reikalų kn. 7. Vilnius, 1996. S. 77.

<sup>3</sup> Ibidem. S. 128-30.

<sup>4</sup> Русская историческая библиотека. Т. 30. Юрьев, 1914. С. 802-804.

<sup>5</sup> Национальны гістарычны архіў Беларусі. КМФ-18. Воп. 1, спр. 47, л. 37а. -38.

<sup>6</sup> Тамсама.

<sup>7</sup> Национальны гістарычны архіў Беларусі. КМФ-18. Воп. 1, спр. 529, л. 21 1а. -212а.

<sup>8</sup> Тамсама.

<sup>9</sup> Национальны гістарычны архіў Беларусі. КМФ-18. Воп. 1, спр. 532, л. 93а. -95.

<sup>10</sup> Русская историческая библиотека. Т. 33. Петроград, 1915. С. 634-638.

<sup>11</sup> Паміць: Пст.-дакум. хроніка Браслаўскага раёну. Мінск, 1998. С. 114. Цікава, што ў попісе 1565 г. харугва з Браслава ўвогуле не згадваецца.

<sup>12</sup> Национальны гістарычны архіў Беларусі. КМФ-18. Воп. 1, спр. 48, л. 405-406.

<sup>13</sup> Kotarski H. Wojsko polsko-litewskie podczas wojny Inflanckiej 1576-1582 // Studia i materiały do historii wojskowości. 1972. T. 17. S. 69>83.

Літоўская Метрыка, кніга записаў 47

Листъ ротмистру замку Браславскаго Яну Радимъскому  
до подскарбего земльскаго о заплату заслужонаго.

Жыкгимонтъ Августъ

Подскарбему земльскому Великого Князства Літоўскаго писару нашему, державцы марковскому и мяделскому пану Миколаю Паевовичу Нарушевичу, приездчаль сезде до нас ротмистръ нашъ пеший зъ замку Браславскаго Ян Радимъскій поведаочи ижъ заслужонаго его за два роки зъ скарбу нашего немалая частъ ему не отдана и не заплачона на што он квиты урадниковъ нашихъ скарбныхъ у себе маєтъ, которые передъ нами оказывалъ для которого дей незаплаченъ товаришовъ и служебныхъ роты своее на той службе нашей задержати не можетъ, а звлаща ижъ дей выслуга на тыхъ часех имъ выходить, а пан гетманъ великий наново дей службу ему проповедатъ хотечи его до Ліфлянъ або где индей на службу нашу обернуты. А прто што бы твоя милост вчинивши з нимъ рахунокъ водле овыхъ квитовъ урадниковъ скарбныхъ, то што ему и роте его не заплачено зъ скарбу нашего отдалъ и заплатилъ, альбо листы свои там же до Браславя и теж до Упилы // а где бы отоль п[е]н[е]зи въ скарбъ нашъ были отданы або въ заплату кому иному заведены, и до далшаго которого именъ нашего на певное местьце ему далъ, за которими жъ бы ты п[е]н[е]зи с поборомъ альбо с платомъ нашихъ якихъ колвекъ ему были отданы и заплачоны, такъ тежъ и наново водле листу приповеднаго пана гетмана великаго жэбы твоя м[и]л[ость] ему на роту его п[е]н[е]зей сукна даль и безъ мешканья его одправить ижъ бы онъ службы наше за тымъ не омешкывалъ и о тое заслужоное свое большъ того докуки намъ не чинилъ. П[и]санъ у Люблине лет[а] бож[его] нарож[еня] 1566 м[еся]ца августа 20 днія.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. КМФ-18, вол. 1, адз. зах. 47, л. 37адв.-38.

Літоўская Метрыка, кніга записаў 37

Листъ писаный до старости Браславскаго пана Остика, о нестане  
службника е[го] Белявскаго ку справе о непоступене озера Дрывяты.

Ижъ перво сего за листомъ маньдатомъ г[о]с[по]д[а]ръскимъ службникъ пана Юрия Юрьевича Остика старости Браславскаго на року зложономъ который прыпалъ ему стати в року нинешнемъ пятнадесять девятомъ м[еся]ца /пратушчана месца/ дня, передъ г[о]с[по]д[а]ремъ его м[и]л[ос]тю ку справе не сталъ с тое прычыны таковы листъ г[о]с[по]д[а]ръский до пана Юрия Остика есть писанъ который такъ ся в собе маеть.

Жыкгимонтъ Августъ

Старосте Браславскому пану Юрю Юрьевичу Остину што пишешь до нас нжъ место нашо Браславское на местьце небеспечномъ збудовано чого есть потреба абы оное место на нынепое местьце перенесено было и пишеш до нас ижъ дворанинъ нашъ Абрамъ Куньцевичъ, который з рассказанья нашего на ревизею до Браславля естъ посланъ обралъ местьце годное ку поселеню тог[о] места надъ озеромъ на усти где портъ // и дорога быти можетъ, што кгдышъ тое местьце от Абрама Куньцевича назначоное годно есть ку поселеню того места прыказуемъ тебе абы еси всімъ мещаномъ тамошнимъ тамъ на тое местьце от Куньцевича назначоное нестися и тамъ домами имъ селитися казаль, и того быс дозрель абы на добромъ и годномъ местьце тое место збудовано было. А для перенесеня оного места мещаномъ нашымъ даемъ вольность от даванья капцзыны зъ шыньковъ ихъ кроме цыншовъ з волокъ ихъ цыншовыхъ, отъ року нине идуочаго тисеча пятьсотъ пятьдесятъ девятаго на шесть леть. А што ся дотычеть о вымерене селищъ на домы тымъ мещаномъ нашымъ и о выморкгованье огородовъ имъ, мы рассказали Абраму Куньцевичу тамъ до того замку зъехати и местьца ку селидбе мещаномъ на одномъ местьцы от него обраномъ вымерыти и огороды выморкговати и приказалъ быс еси всімъ мещаномъ, абы тамъ на тое местьце назначоное безъ жаднаго омешканья зносилися, и которые мещане на той новой селидбе своей шынкъ мети будуть, тые не будуть повинны капцзыны до скарбу нашего черезъ толь час отъ насъ имъ ознайменый давати, а который шынкъ на старыхъ местьцахъ своихъ где тепер домами своими седятъ мети будуть, на тыхъ бы еся капцзыны зъ шынковъ ихъ выбирати и до скарбу нашего отдать казаль.

А што пишешь ижъ домъ одинъ будованъя доброго у стене замку нашаго Браславскаго ободралься и покрытъ потребуетъ, и просиши у насъ науки с которыхъ бы есмо п[е]н[е]зей естьли с цыншовъ або гуменыхъ толь домъ // покрыти казали, ты бы людемъ тяглымъ на цыншу неосажонымъ кгонтовъ и або драницъ выробити и толь домъ покрыти велель. Ведьже еслі бы было што п[е]н[е]зей ку побитью тога дому на гвозде потреба ты бы п[е]н[е]зей гуменыхъ с тую потребу взяль и толь домъ направити казаль безъ омешканья.

Тежъ пишешь вымовляючи службника своего Степана Белявскаго, якобы онъ спротивенья, коло непоступеня озера Дрывяты на листъ нашъ не вчыниль, и въ томъ обвіненъи не есть виненъ. Ино не только на выписехъ вижовъ урадовыхъ то значне показалося, же онъ залегъко рассказанье нашо важиль але и за маньдатомъ нашымъ ку справе тога обвіненъи не постановиль, за што бы годно сродзе карати его. А такъ мы и тепер не опушаочи того тому службнику твоему конечно то хочемъ мети и прыказуемъ тебе, абы еси оного службника своего Белявскаго за такове непослушенство и спротивностъ листомъ и рассказанью нашему за ведомомъ воеводы віленскаго маршалька земльскаго канцлеры Великаго Князства Літоўскаго пана Міколаю Радивилу у Вільні на замку на певный час на дэн Светого Яна прыходлого свята которое будеть в року нинешнемъ пятнадесять девятомъ до везеня осадиль до воли и ишного рассказанья нашаго. И пишешь тежъ же с тога озера Дрывяты которого быль толь службникъ твой перво сего за листомъ и рассказаньемъ нашымъ князю Матфею Богдановичу Огинскому не поступиль пожытокъ малый ино ачъ пожитокъ с того малый, тогды предся том службнику // твой такове спротивности листомъ нашымъ не мель делати и естьли быхъ за непоступенемъ тога озера Дрывяты и людей ку невозніцству Браславскому прыслушаочихъ, же черезъ том час ты князю Огинскому ку летнему ловеню рыбъ не даваль в скарбе нашомъ шкодовати мели, того всего на тебе самомъ смотрети хочемъ.

Писанъ у Кракове лет[а] бож[его] нарож[еня] 1559 м[еся]ца мая 16 днія.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. ШФ-18, вол. 1, адз. зах. 37, л. 329адв.-331.

## Арон-кадэшы беларускіх сінагог.

Арон-кадэш ці арен га-кадэш (свяшчэнны каучэг) – самая сакральная прылада сінагогі ці малітойнага дома, таму што ў ім захоўваюцца скруткі Торы. Сам зермін ужывалася з II ст., спачатку гэта была скрынка, у якой скруткі знаходзіліся ў гарызантальнымі і вертыкальнымі становішчы. Дакладна няясна, калі арон-кадэш набыў форму шафы. Вядомыя даследчыкі драўляных сінагог на землях Рэчы Паспалітай Марыя і Казімеж Пехоты прыводзяць іканаграфічныя доказы, што форма арон-кадэша як шафы або нішы з дзвінамі дасягае часу познай антычнасці (У-ІІІ вв.). Побач знаходзіліся неабходныя культавыя прадметы, вядомыя па іерусалімскім храме, і гэтая «святая зона» закрывалася заслонай.

У каменных сінагогах для змяшчэння арон-кадэша рабілі спецыяльнную нішу пасярэдзіне ўсходній сіны, такія высокі размешчаныя нішы, абведзеныя парталамі, вядомы ў сярэдневековых мураваных сінагогах Цэнтральнай Еўропы, а ў Польшчы найбольш ранняя з захаваных знаходзіцца з 16 і пачатку 17 ст. (1) У новыя часы па прыкладу хрысціянскіх храмаў у сінагогах з'явіліся невялікія выступы накіпталітапісі (наглыклад, гэта можна ўбачыць у Гроднене).

З арон-кадэшам у юрыйскім рытуале звязаны розныя абрэды і звычай. Адкрыцце і закрыцце яго, выйманне і ўнісенне Торы адбывалася ў суправаджэнні пэўных малітваў асабліва шанаванымі членамі абошчыны, у пэўныя святы і пасты. Пакуль арон-кадэш адчынены, вернікі памяняні стаіць. Яго нельга прадаць ці выкарыстоць у іншых мэтах, перамясяціць можна толькі з меншай сінагогі ў большую, але не наадварот. У памяшканні, дзе ён знаходзіцца, нельга раздзяляцца і спальня, нельга звычайнім вернікам стаіць да яго спіной.

У эпоху Рэнесансу і, асабліва барока, абрамленне мураваных нішай становішча ўсё больші мудрагелістым, значна перавышаючы памеры самой шафы для захавання скруткі. У драўляных сінагогах у гэты ж час арон-кадэшы багата аздабліліся паліхромнай разбой і пазалотай. Звычайна яны стаілі калі ўсходній сіны (у Падоўжнай Еўропе часам – калі паўднёвай, як скіраванай у бок Іерусаліма) за аналоем на спецыяльным подзіуме («духане»). Падыходам служылі дзве лесвіцы з абодвух бакоў, часам – адна. Паламаны ці старахнелы драўляны арон-кадэш па закону неабходна было пахаваць, таму самыя старыя з тых якія дайшлі да нашага часу дасягаюць толькі канцы 17 – пачатку 18 ст. Як для алтароў і іканастасаў у хрысціянскіх храмах, у сінагогах дрэва стала вельмі прыдатным матэрыялам для вырабу высокіх шмат'ярусных шматвесевых арон-кадэшаў. Завяршэнне часам дасягала скляпенній, з-за гэтага ставілася пад нахілам.

Даследчыкі дадзено прызналі да высновы, што кампазіція арон-кадэша была сформіравана ў сярэдзіне 17 ст., а яе асноўныя рысы захаваліся да пачатку 19 ст. Яна заснавана на той жа схеме татычнага алтара-шкафчыка з крыламі, што і раннебарокавыя касцельныя алтары. Месца абраозу і скультур занялі сімвалы іудаізма. Даволі часта бывае падобны і раслінны арнамент, анатак сустракаюцца і своеасаблівія рысы, у прыватнасці, да пачатку 19 ст. у арон-кадэшах нібы захаваўся маньерыстычны «страх пустоты», запаўненне свабоднай прасторы шчыльнай арнаментальнай разбой.

Найбольш дадзены на беларускіх землях лічыцца Заблудаўскі арон-кадэш, аздоблены расліннымі арнаментамі, выкананымі ў барэльефе, вывучаны адным з першых даследчыкаў архітэктуры сінагог М.Берсанам у пач. 20 ст. Д. Магід па ўласных уражаннях паведаміў пра арон-кадэш у Алькеніках (Віленшчына, верагодна, 2-й пал. XVIII ст.) з надзвычай арыгінальнай арнаментальнай разбой па баках каліччага. Ён жа адзначыў пашыранасць такой разбобы на тэрэторыі былога Рэчы Паспалітай. «Вообще сінагога да же западнай, затым с трублом допушчалася фронтальными разбочами украсеніем фронт-кодеша на пеце полуширина обшее распространение, и рѣдко где найдется сінагога, в которой фронт-кодеш не был бы так или иначе украсен. Титичными украсеніями фронт-кодеша в сференальных фронтальных сінагогах: Литвы и Польши являютъ извѣзды – две орнажали, поддерживаемыя с обеих сторон лезвиями и увенчанныя короной, а также изображеніе двух рук, пальцы которыхъ склонены так, как руки когти во время благословенія или нароха. Как то, так и другое – рѣзной рельефной работы, крыты золотом или красками натуральных цветов, по бокам же – большей частью единичныя или двойные витые гирляндами колонки с базами и капителями разных стилей. Для ансамбля композиция фронт-кодеша снабжается сверху над колонками шафами, вазами или барельефными буфетами».(2)

Артадаксальныя равіны мелі рацью – у «Бібліі» не раз гучыць забарона з другой запаведзі: «Не роби сабе фігуры, і нікога сінагогу таго, што ёсь уефа на небе і на зямлі і што ёсь у вадзе пад зямлёю». І амаль тры тысячы год гэты загад выконваўся ў сінагагальным мастацтве. Толькі тры разы ён быў парушаны: 1) калі Саламон будаваў велічную святыню ў Іерусаліме, каб яна не саступала храмам багоў навакольных народоў (965-927 гг. да н.э.), 2) у IV-VI ст. н.э., калі аздобы сінагогаў Сіры і Палесціны алчулі ўпэўнені зміністычнай культуры, 3) у час росквіту юрэйскага мастацтва ў сінагогах на землях Рэчы Паспалітай (XVI-сярэдзіна XIX ст.).

Іудаізм – рэлігія слова, выявы раслін і звіроў былі ўрэйшце дапушчаны, але толькі як сімвалы скрыпага ў іх зместу (метафары цытага з Бібліі і Талмуду, свайго роду колавыя паняцці). Вельмі старакіслым сімвал дрэва жыцця разумеўся як сімвал Торы. Сярод звіроў асаблівае месца займалі арол і леў. Арол – алегорыя Агнекі Боскай, яго двухгаловасць нагадвае аб суроўасці і міласэрднасці Бога. Левы – сімвал сілы – пільгавалі Кафону Торы, дрэва жыцця, Табліцы Запаведей. У прайным колаже іудаїзму (Мішне) гаворыцца «Будзь міръ як лягф, леў ж фрічны як агель, маугуты як леў», каб выкананіць волю Айца Навевінага. Міфалагічныя (басейны) істоты – велізарная рыба Левіфан, бык Бегамот, птич Зіз уласбілі жывёл вады, зямлі і паветра, стаілі за імі і больш шырокія асамяцьці. У роспісах сінагог сустракаюцца калі 40 розных жывёл, у т.л. фантастычных. Пелікан сімвалізуваў міцірыйскую любоў, сака – мудрасць, бусел – набожнасць, трус – дамавіласць, зебра – хукасць, ваверка – ініціацісць, слон – цяргілівасць і г.д. З раслін дамінавала вінаградная лаза з гронкамі як сімвал народу ізраільскага.(3)

Захавленне Жытпунда Глогера выклікаў не толькі выдатны будынак драўляных сінагог ў Воўні, але і разбяяны з дубу манументальны арон-кадэш вышынёй 10 м., шырынёй 4 м. «Сталкі на ім фінаментай фабескавых, зерніных, раслінных, сталью ім сінагогаў ў пірамідальных матывах, што, гледзячы на яго, сочы разбогацца, а ўзленне думуе зміністичную агуллю» (4). Глогер паразаўвае чатырох'ярусны арон-кадэш з фасадам прыгожага храма. Асабліва багата былі аздоблены два сярэднія ярусы чатырма разбяянымі калонамі і вінаграднай лазой з парапетамі і пладамі, а за імі знаходзіліся вялікія арлы з разгорнутымі крыламі, якія ўзносяліся над вінаградам. Нельга не адзначыць «растухшыя» карынфскія калонкі са скразнай разбобы, добра вядомай па беларускіх іканастасах XVI-XVIII стст. Глогер харктырызуваў воленскі арон-кадэш як работу таленавітага разбобра XVII ст., усё ж больш верагодна дапасаваць яго да часу пізбудовы самой сінагогі, якую

**Аляксандар Ярашэвіч.** Нарадзіўся ў 1940 г. у Стадубцоўскім р-не Мінскай вобл. Навуковы супрацоўнік аддзела старажытна-беларускай культуры Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН. Займаецца даследваннем мастацтва Беларусі эпохі барока, у т.л. і вывучэннем помнікаў XVI-XVIII стст на Браслаўшчыне з 1982 г.

датуюць першай палаўнай XVIII ст. – часу росквіту віленскай сінагогай. Наогул, барокавыя харктэр разбы надаўта прысьвяты ў арон-кадэшах. Ледзь не да сярэдзіны XIX ст. У Волпе традыцыйная «алтарная» двухярусная схема дапоўнялася вежачкамі і іншымі элементамі, каб наблізіць выгляд арон-кадэша да франтона храма, пілатэтычна іерусалімскага (5).

Магчыма, той жа разбірскай майстэрні належала арон-кадэш сінагогі ў Заліве (1-я пал. XVIII ст.). Па архітэктурнай кампазіцыі і арнаментальнай ён наблігае цца да віленскага, звартае на сябе ўвагу значна большая колькасць жывёлін, упленчэных у раслінны арнамент (магчыма, гэта водгук вялікіх зальвенскіх конскіх кірмашоў) і саларныя разеткі на фрызе (6). Араўляная сінагога ў Гродне датавана Пятакамі канцом 1-й пал. XVIII ст. Да гэтага часу можна аднесці і яе 3-ярусны арон-кадэш. У ім запозненныя барокавыя вітыя калонкі спаўлучаюцца са заробненай ажурнай разбой філёнік і бакавых карпушаў, харктэрны для маньерызму і ракако. Паўкруглы план і лентачны арнамент знаходзяць падобныя сабе элементы у віленскіх алтарах гродзенскага касцёла езуітаў(7) Значна больш сіплы па маштабе арон-кадэш, увенчаны парай грыфонаў, нібы састаўлены з двух карпушаў і прымасціваны да сцяны, без падставы знаходзяць ў месцавай Узлянскай сінагоге 2-й пал. XVIII ст. Карпушки з арабескавай разбобы утвараюцца пераплеценымі расліннымі парасткамі.

Вельмі рэдка вядомы імёны таленавітых разбіяроў выдатных арон-кадэшай, але іх працяглага кансерваторыянасць традыціі як бы сведчыць аб існаванні нейкіх варштатаў па іх вырабу. Пятакі змаглі называць толькі тры імёны: Бэрэз, сын Ізраэля (мястэчка Узляны пад Мінском), Хаскеля з Ракава (Астровец Свентакрыскі ў Польшчы) і Тэу, сын Абрахама з Камаёў, які ў 1805 г. выканаў арон-кадэш для мурванай Друйскай сінагогі (вельчы, пышны – так яго харктэрызуюць Пятакі). Кампазіцыйна ён нагадвае манументальны архітэктурны трохярусны алтар на падставе. У сярэдзіне ніжняга яруса знаходзілася шафа для захоўвання скрупак Торы з дзвірамі, вельмі падобнымі на царскія вароты іканастаса. Кампазіцыйны прататып – уважаны партал у царкоўны алтар – яшчэ больш выразна выявляюць цудоўныя наскрозь разбіяныя калоны абагал варот. Арнамент разбы калонак сіметрычны, рэнесансавага тыпу, на створках варот – са жбанаў вырастоць букеты з хвалістых парастакі вінаграднай лазы з гронаў. На антаблеменце над варотамі прывесіны балдахін з ламбрэжнам, выявы птушак былі вынесены на гэтымі і табліцы з надпісамі. Флангі утвараюць квадратныя слупы, аллезелены філёнікі, прыстаўныя карпушки накіпілі «вшэй» касцельных алтароў, з біблейскім жывёламі. Верхні ярус паўтарае кампазіцыю ніжняга, толькі ён быў панікні і павужаны карпушки бакавых разбы. У верхнім ярусе змяшчаліся скрыжкалі Завета, а завяршэнне утварала парай грыфонаў і двухголовы арол. Нажаль, па архітэктурнай фраграфіі немагчыма меркаваць, аў многіх своеасаблівых дэталей. Друйскі арон-кадэш, тыпалагічна блізкі да касцельнага барокавага алтара і царкоўнага іканастаса, выраблены ў 1805 г., са своеасаблівай «кусходнай» дэкаратыўнай разбобой, уздыўчай цікавы спаўлі мастакіх традыцый, здавалася б вельмі аддаленых у прасторы і часе(8). Нажаль, пасля рэвалюцыі і асабліва ў час 2-й сусветнай вайны гэтыя выдатныя помнікі манументальнай разбы былі па –варварску знішчаны.

1. Maria i Kazimierz Piechołkowie. Bramy nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa. 1996. C.95
2. Еўрейская энцыклопедия. Т.3. С. 186-187
3. Maria i Kazimierz Piechołkowie. Bramy nieba. С. 88 і далей. Овены (бараны) ужываліся пры ахвірах спалення, узячнасці, павіннасці, мирных ахвірах, пры ачышчальных ахвірах назарэяў, пасвячэнні святароў, ахвірах новага месяца, наогул, святочных ахвірах. Статак авец быў галоўным бағаццем, догляд іх лічыўся ў яўрэйскім самым ганаровыем заняткам: Маісей пасвіў авец у свайго песьца, Якуб пасвіў статак Лавана. У гаспадарцы біблейскіх плямёнаў козы таксама займалі важнае месца (Біблейская энцыклопедия. М.,1991.с.523-524)
4. Gloger Zygmunt. Budownictwo drewniane w dawnej Polsce. Warszawa, 1902
5. Maria i Kazimierz Piechołkowie. Bramy nieba. С.101
6. Чантурия В.А. История архитектуры Белоруссии. Мк., 1977. С.204-205
7. Maria i Kazimierz Piechołkowie. Bramy nieba. С.97
8. Аўтар выкладае піцьную падзяку К.Пылоўскаму за прадастаўленне фраграфіі Друйскага арон-кадэша.

# ДАДАТКІ

На працягу некалькіх гадоў музей падтрымлівае сувязь з французскім даследчыкам Фернанам Бакурам. **Фернан Бакур** – дырэктар Цэнтра Напалеонаўскіх даследванняў, доктар права, доктар гісторыі. Запрашаўся чытаць лекцыі на факультэт гісторыі БДУ. Падчас вандроўкі па шляху Мюрату ў 1812 годзе наведаў Браслаўшчыну і музей у маі і ліпені 1999 года. На жаль, даследчык не змог прыехаць на канферэнцыю ў Браслаў, але даслаў матэрыял, падрыхтаваны для перыядычнага выдання “Напалеонаўскія даследванні” (*Études Napoléoniennes*) і даў згоду на яго публікацыю ў зборніку канферэнцыі. На мове арыгінала матэрыял надрукаваны ў *Études Napoléoniennes*. №39. Т 4. 2000. Р. 729-760.

Артыкул на добраахвотных пачатках з французскай мовы пераклаў **Васіль Архіпенка**. Браслаў.

Фернан Бакур. Лёвалуа. Францыя.

## Сем ненадрукаваных лістоў Мюрату свайму міністру Агару ў перыяд рускай кампаніі 1812 года.

Пасля фарсіравання Напалеонам ракі Нёман каля Коўна (Каўнас) 24 чэрвеня 1812 г. І-я расійская армія пад кіраўніцтвам Барклая дэ Толі, пры якой знаходзіўся імператар Аляксандар (яго галоўная стаўка размяшчалася ў Вільні (Вільнюс), адступіла перад Вялікай Арміяй. Перамяшчэнні рускіх былі незразумелымі для французаў.

Рускія адступілі да Свянцяніаў з мэтай дабраца да Дзвіны і горада Даўнабурга, а таксама да ўмацаванага лагера ў Дрысе<sup>1</sup>, што размяшчаўся на левым беразе вялікага выгіну гэтай ракі. Там яны меркавалі наладзіць абарону, і дзе яны арганізавалі апалчэнне. Імператар Аляксандар выехаў з Вільні 26 чэрвеня ў Свянцяні, адкуль 1 ліпеня ён разам з Вялікім князем Канстанцінам пераехаў у Відзы. У Відзах знаходзілася стаўка Вялікага князя.

Пачынаючы з 2-га ліпеня, Мюрат атрымаў загад ад Напалеона выступіць на Свянцяні, дзе армія Барклая дэ Толі злучылася. Генерал Манбрэн (Montbrun) (Луі, П'ер), галоўнакамандуючы другога рэзервовага кавалерыйскага корпуса пад агульным кіраўніцтвам Мюрату, пераследаваў рускіх на працягу 3-га ліпеня. Барклай дэ Толі вымушчаны быў пакінуць гэту мясцовасць у той жа дзень і накіраваўся на Відзы праз Паставы, а генерал Нансути (Nansouty), камандуючы першага рэзервовага кавалерыйскага корпуса падначалены Мюрату ўступіў вечарам 4-га ліпеня ў Свянцяні. Мюрат размісціў там сваю стаўку ў той жа дзень. 4-га ліпеня са Свянцяні Мюрат паслаў даклад Напалеону аб tym, што наступным ранкам, 5-га ліпеня, ён збіраецца выступіць на Даўгелішкі<sup>2</sup>. Разгледзім дзеянні Мюратата. Дарэчы, у мінулым Напалеон ужо даручаў Мюрату падобныя місіі па адсочванню і пераследванню непрыяцеля, каб адмежаваць асноўныя сілы ад непрыемнасцей. Напрыклад, падчас праўбывання ў Сэн-Жан-Дакары ў перыяд Сірыйскай кампаніі ў 1799 годзе, Банапарт даручыў яму сачыць за ўсім раёнам паміж Сэн-Жан-Дакарам і возерам Тыбернада пры дапамозе патрулявання ад мора да возера, каб выключыць любыя сюрпризы з боку атаманцаў і перагарадзіць ім шлях. У 1812 г. размова ішла пра назіранне і пераслед рускіх войскаў, каб быць у курсе іх прыгатавання. Публікуемые ніжэй лісты Мюратата знаходзіліся некранутымі ў архівах са жніўня 1812 года.

Каб лепш зразумець лісты, якія пісаў кароль Неапалі свайму міністру Агару, мы скарыстаєм розныя лісты Мюратата да Напалеона гэтага ж перыяду. Яны былі надрукаваны Фабры<sup>3</sup>, а іх арыгіналы захоўваюцца ў Нацыянальным архіве<sup>4</sup>.

Напярэдадні выступлення Мюратата Аляксандар і яго брат ад'ехалі з Відзаў 4-га ліпеня, унаучы; гэты горад знаходзіцца на паўшляху паміж Вільні і Дрысай. З Даўгелішак апоўначы Мюрат змог паведаміць Напалеону аб перамозе над рускай кавалерый<sup>5</sup>. Верагодна, што менавіта пра гэту бітву апавядае Мюрат у лісце, які будзе надрукаваны ніжэй. Рапарт рускага афіцэра, захопленага ў палон у гэтай бітве, якая адбылася 5-га ліпеня паміж 6-ю і 10-ю гадзінамі вечара, паказвае, што яна мела месца ў паўтары мілях ад Відзаў, ля Качаргішак<sup>6</sup>. Новы ліст Мюратата Напалеону ад 6-га ліпеня дапаўняў папярэдні, напісаны апоўначы 5-га ліпеня<sup>7</sup>. Неапалітанскі кароль рашучым ударам раскідаў ар'еграда Барклая дэ Толі. Было захоплена 250 палонных, якіх накіравалі ў Вільню.

Мюрат грунтоўна абследаваў раён, што прылягаў да Дзвіны. У Відзах заставаўся толькі перадавы атрад ворага. Генерал Себасціані (Sebastiani), камандуючы 2-й кавалерыйскай дывізіі з корпуса Манбрэна, увайшоў у горад 7-га ліпеня. 8-га ліпеня Мюрат меркаваў размісціць сваю стаўку ў Відзах. Ён напісаў у 2 гадзіны 15 хвілін унаучы Напалеону ў Вільню, што ў адпаведнасці з імператарскім загадам ён (Мюрат) адбывае на поле бітвы, да Відзаў, дзе ён будзе на наступны дзень раніцай. Адсюль ён перасоўваўся са сваёй кавалерый па тылах рускіх, каб адкінуць іх за Дзвіну. Злучэнне І-й рускай арміі (Барклай дэ Толі) з II-й арміяй (Баграціён), якая рухалася з-пад Ваўкавыска, станавілася малаверагодным.

Мюрат быў яшчэ ў Свяцінях 8-га ліпеня ў 18. 30 вечара<sup>8</sup>. Дывізія Марэна (Morand) заняла Паставы, а Нансуці заходзіўся у Антануї<sup>9</sup>.

Барклай дэ Толі будзе адступаць з рускай імператарскай гвардыяй на Браслаў і Другу на Дзвіне. Мюрат адзна- чаў, што калі руская армія захоча задзейніць контрааступленне, што здаецца малаверагодным, у яго мелася дастаткова сіл, каб супрацьстаяць гэтаму<sup>10</sup>. Мюрат прыбыў у Відзы 9-га ліпеня ў 9 гадзін раніцы, адкуль напісаў Напалеону ў 22 гадзіны. Ён адрасаваў Напалеону ўсе даклады, якія атрымаў ранішай, і азнаёміў яго з размяшчэннем сваіх войск у наваколлі Відзаў, а таксама адправіў вынікі разведкі, якую ён ажыццяўляў, каб даведацца аб манеўрах рускіх. Мюрат паведамляў Напалеону, што войскі рускіх працягваюць адступаць у напрамку да Другі і Дрысы. Ён інфармаваў імпера- тара аб просьбe жыхароў Свянцянскага і Відзскага паветаў аб арганізацыі адміністрацыі згодна з імператарскім указам ад 1-га ліпеня 1812 г.<sup>11</sup>

Аляксандр і яго брат Канстанцін прыбылі 6-га ліпеня ў 10 гадзін раніцы ў Бяльмонты, размешчаныя калі Браслава, і ў той жа вечар з'ехалі адтуль. Яны праехалі праз Пераброддзе і накіраваліся ў Дрысенскі лагер, размешчаны на левым беразе Дзвіны, у выгіне гэтай ракі. 1-я руская армія прыйшла праз Браслаў, Замошша і Іказнь 6-га, 7-га і 8-га ліпеня, кіруючыся таксама на Дрысу. 8-га ліпеня руская імператарская стаўка прыбыла ў Дрысу.

9-га ліпеня генерал Себасціан (2-і кавалерыйскі корпус) быў у Опсе, а 10-га ліпеня апоўдані ўвайшоў у Браслаў. Ён адправіў генерала дэ Сэн-Жэнье (Saint-Geniès) з яго кавалерыйскай брыгадай да Бяльмонтаў, пакінутых рускімі войскамі 9-га ліпеня<sup>12</sup>.

11-га ліпеня Мюрат напісаў Напалеону, каб азнаёміць імператара з новымі перамышчэннямі сваіх войск і войск рускіх, якія адышлі да Другі і Дрысы. Ён меркаваў перанесці сваю стаўку ў Опсу. На наступны дзень генерал Манбрэн павінен быў асталаўвацца ў Браславе. Мюрат таксама паведаміў Напалеону, што ім аддадзены загад старым маршалкам Свянцянскага і Відзскага паветаў часова працягваць сваю дзеянасць. Сярод іншага Мюрат адзначыў той факт, што рускія раззлаваліся на палякаў гэтых тэрыторый за добрыя адносіны да Напалеона і хацелі за гэта "уёд аддаць агню і крыві"<sup>13</sup>.

11-га ліпеня Мюрат быў яшчэ ў Відзах. Асноўная частка рускай армii дасягнула Дрысы і французскія войскі працягвалі яе пераследваць.

Мы маєм ліст Мюрата, датаваны 11-м ліпеня 1812 г., з Відзаў, які быў адрасаваны яго міністру фінансаў Агару (Agar), графу Масбургскаму. Фонд Мюрата ў Нацыянальным архіве зберагае серыю лістоў, якія Неапалітанскі кароль алправіў у 1812 годзе падчас рускай кампаніі гэтаму міністру<sup>14</sup>. Напалеон выклікаў Мюрата ў Парыж у канцы красавіка 1812 года здэшней, перададзенай прынцам Баргезэ (Borghèse). Ліст, які папярэднічаў лісту з Відзаў, быў датаваны 10-м чэрвеня 1812 года з Данцигам. Усе наступныя лісты ў гэтым фондае, аж да апошняга з Кёнігсберга ад 23 снежня 1812 года былі адрасаваны Агару.

Вось гэты ліст з Відзаў, які паведамляў аб навінах ваеннай кампаніі з усёй прастатой і фамільярнасцю<sup>15</sup>.

#### № 1. Спадар Міністр.

*Я атрымаў розныя вашы рапарты ад 25-га мая; я задаволены мерамі, якія былі часова прыняты па караблях, што прыбылі з грузам з замежных партой, за выключэннем суднаў з Францыі і Італіі. Я спадзяюся, што фінансавая справа здача за 1810 год цалкам скончана, што ж тычыцца справа здача за 1811 год, то яна ўстане завяршэння.*

*Я не разумею, чаму так доўга я не атрымоўваў вестак з Неапалем, які я пакінуў вось ужо на працягу месяца. Апошнія лісты, якія я атрымаў, датаваны 1-м чэрвеня. Калі так будзе працягвацца і надалей, то мне ўяўляеца больш мэтазгодным увесці кур'ерскую службу, нягледзячы на значныя расходы, каб ажыццяўляць адправу карэспандэнцыі ў Неапаль напрамую праз Мюнхен і Дрезден.*

*Тут усё ідзе вельмі добра: ніколі яшчэ Імператар, які аж да цяперашняга часу здзіўлены хуткасцю прасоўвання і бляскам сваіх поспехаў, не пачынаў ваеннную кампанію так добра, як гэту. Яго манеўры былі настолькі добра прадуманы і так чудоўна выкананы, што ён захоплівае Польшу, не праводзячы ваенных дзеянняў, паколькі Аляксандр, якога Імператар мне загадаў пераследваць, ужо ператрапіўся праз Дзвіну, а генерал Баграціён, які быў адrezаны ад рэшткаў армii, адкінуты за Днепр. 5-га ліпеня я адкінуў десяцітысячную кавалерью за невялікую рачулку Дзісна<sup>16</sup>, перад Відзамі. Вораг вельмі пацярпеў у выніку гэтай сутычкі, мы ж амаль нікога не страцілі. Верагодна, заўтра я буду ў Дрысе<sup>17</sup> на Дзвіне.*

*Маё здароўе вельмі добрае, але ў мене выклікае моцнае турбаванне здароўе Каракевы, маіх дзяцей, а таксама ўсіх тых, хто мне дараў. Я разлічваю на вашу руплівасць і адданасць.*

*Аб усім гэтым я маю Господа, спадар Міністр, каб ён паслаў Вам сваю абарону і апякунства.*  
Відзы, 11 ліпеня 1812 г.

*Ж. Напалеон.*

*Спадзяюся, што Ваша здароўе перамянілася да лепшага і што Вы больш ічаслівы.*

*Ж. Н.<sup>18</sup>*

Рускія і надалей працягвалі пазбягатць сутычак. Неабходна было іх пераследваць і даведацца аб іх дзеяннях. Эта, уласна кажучы, і даручыў Мюрату Напалеон.

Падымаючыся ўверх па Дзвіне, Барклай дэ Толі тым самым працягваў руку дапамогі Баграціёну, які, у сваю чаргу, змог бы рухацца ўверх па Дняпро і злучыцца з ім. Напалеон тым часам меў магчымасць уклініцца паміж імі, адціснуць Барклая дэ Толі да Віцебска і ўдарыць па яго войсках з тылу. Гэта – адзін з варыянтаў, якія ён разглядаў. Ліст Мюрата Напалеону з Відзаў ад 12-га ліпеня 1812 года, напісаны ў 5 гадзін раніцы, у той момант, калі ён збіраўся пакінуць гэтася мястечка, каб перамясціцца ў бок Опсы. Мюрат паведамляў імператару, што асноўнае ядро расійскай армii накіравалася да Дрысы<sup>19</sup>. Неапалітанскі кароль выпраўіў Фрыяна (Friant) і Гюдэна (Gudin) на Бяльмонты, Нансуці і Марэна ў Замошша. У 12<sup>20</sup> з Опсы, у новым лісце да Напалеона, Мюрат інфармуе імператара, што на працягу чатырох месеціў сяляне працавалі на ўзвядзенні абарончых збудаванняў на левым беразе Дзвіны, каля Дрысы. Мюрат аў'яўіў, што ён перамяшчаецца ў Бяльмонты, дзе яму ўжо быў падрыхтаваны замак і дзе яму было больш зручна кіравацца кавалерый і атрымліваць звесткі аб рускіх<sup>20</sup>. Тым часам стала вядома, што ў Дрысе мелася трэы масты, якія размяшчаліся на лодках, і што ўся руская армія – менш аднаго корпуса – перапрапаўілася праз Дзвіну ў Другі і канцэнтравалася ў гэтым

умацаваным лагеры. Гэтая масты павінны былі дазволіць рускім лёгка пераправіца з аднаго берага на другі, у той час як французы маглі зрабіць пераправу толькі на аднаму значна аддаленаму масту. Селянін, якія працаўаў на будаўніцтве Дрысенскага лагера, указаў 11-га ліпеня, што фартыфікацыйныя збудаванні лагера былі ўсталяваны ў 3 лініі: на 2 лініі заходзіліся больш за 100 000 чалавек і 100 адзінак гармат<sup>21</sup>.

13 ліпеня Мюрат прыбыў ў Бяльмонці замак, а ў 1<sup>20</sup> начы ён напісаў Напалеону, што ўсе звесткі, сабраныя ім, пацвярджаюцца: руская армія яшчэ знаходзіцца на левым беразе Дзвіны і што сапраўды маюцца 3 масты, усталяваныя на рацэ пад Дрысай. Мюрат пытается ў Напалеона, ці мае ён намер атакаваць рускіх, якія заселі ў Дрысенскім лагеры, адзначаў, што яго місія была сачыць за непрыяцелем і трывала рускіх у страху<sup>22</sup>.

13-га ліпеня Напалеон быў яшчэ ў Вільні, але рыхтаваўся перамісціца ў Глыбокое праз Свянцяні і Паставы. Ён цяпер меў звесткі пра рускіх, што сабраліся ў Дрысенскім лагеры. У выпадку пераправы праз Дзвіну, Напалеон перашкаджай злучэнню I-й арміі (Барклай дэ Толі) і II-й арміі (Баграціёна). Баграціён, якога пераследвалі войскі Даву (Davout), быў яшчэ далёка і знаходзіўся каля Нясвіжа<sup>23</sup>, але Барклай дэ Толі шукаў магчымасці зноў зблізіцца з ім.

13-га ліпеня з Бяльмонт у 3 гадзіны раніцы Мюрат пісаў Напалеону, што генерал Себасціяні напярэдадні, 13-га ліпеня, заняў Аругу на Дзвіне і пайшоў на збліжэнне з генералам Нансуц<sup>24</sup>. Але ён не змог ад Пераброддзя наблізіцца бліжэй да Дрысы, каб лепш назіраць за дзеяннямі рускіх. 14-га ліпеня з Бяльмонт у 11 гадзін вечара Мюрат напісаў Напалеону справаздачу аб здзейсненым за дзень. Ён не меў звестак аб намерах рускіх і прасіў Напалеона зблізіцца з ім на выпадак атакі з іх боку<sup>25</sup>. Напалеон не збіраўся атакаваць умацаванні Дрысенскага лагера, а меркаваў абарону лагер і такім чынам зрабіць умацаванні бескарыснымі<sup>26</sup>.

15-га ліпеня ў 6 гадзін раніцы з Бяльмонтаў Мюрат зноў пісаў Напалеону. Ён паведамляў імператару, што вялізныя абозы французскіх войск прасоўваліся па правабярэжжу Дзвіны і ён падрыхтаваўся, на выпадак атакі рускіх, паслаць іх на ўзвышша Іказні. Корпусу Нэя (Ney) было прадпісаны сабраць свае сілы ў Браславе, а Удзіно (Oudinot) прасоўвацца назад, на Якубава<sup>27</sup>.

15-га ліпеня паступілі данісенні, што Аляксандар па-ранейшаму знаходзіўся ў Дрысенскім лагеры, таксама як і гвардия Канстанціна. Паведамлялася, што рускі імператар не меў намеру абараняцца, а меркаваў прасоўвацца ўздоўж Дзвіны<sup>28</sup>.

15-га ліпеня раніцай падчас абледавання мясцовасці на Друйскай дарозе Себасціяні ўступіў у бой з перавышаючымі сіламі рускіх войск, якія перайшлі Дзвіну. У балоце конь генерала дэ Сэн-Жэнье быў забіты, а генерала рускія захапілі ў палон. Ён вернеца ў Францыю толькі ў ліпені 1814 года. Себасціяні ўтрымаў пазіцыі перад Чэрнева, за Друйкай, на Браслаўскай дарозе<sup>29</sup>. Наваколле тут вельмі балоцтва. Гэта аперацыя была ажыщцеўлена генералам Кульневым, камандуючым авантгардам войск Вітгенштэйна. Напалеон захацей даведацца пра яе дзягалёва<sup>30</sup>. 15-га ліпеня апоўначы з Бяльмонт Мюрат інфармаваў Напалеона аб tym, што рускія задаволены поспехам, ўпоўдзені зноў перайшлі на правы бераг Дзвіны ў Аругі, пакінуўшы на левым беразе некалькі атрадаў назірання. У сваю чаргу Манбрэн даведаўся пра прысутнасць па-за межамі Дрысенскага лагера 30 000 чалавек рускіх войск.

Мюрат не мот ведаць, ці з'яўляюцца гэтых дзеянняў падрыхтоўкай да сражэння, ці толькі адцягваюць увагу. Ён праводзіў інтэнсіўную разведку мясцовасці, каб выбраць зручнае для магчымай бітвы месца. Непрыяцель не мог атакаваць яшчэ два дні, і Неапалітанскі кароль спадзіваўся, што ѹ імператара будзе час наблізіцца. Нэй быў гатовы ў Браславе выйсці калонай і аўяднацца з Удзіно<sup>31</sup>. Далейшы ход падзеі паказаў, што 15-га ліпеня адбылася толькі асобная сутычка, а з 11-га ліпеня рускія былі ўжо ў Дрысенскім лагеры.

Напачатку Аляксандар меркаваў утрымліваць гэтых лагер. Але ў рускай арміі выказваліся думкі супраць мэтазгоднасці трываліца Дрысенскіх умацаванняў. Між іншымі аб гэтым Барклай дэ Толі паведамляў свайму імператару. У войсках задаваліся пытаннямі, як ён мот дазволіць, каб армія адступала ад Свянцяні на Дрысу, як ён мот пагадзіцца з планам Фуля аб стварэнні лагера ў Дрысе, дзе можна было трапіць пад удар асноўных сіл на флангах Напалеона<sup>32</sup>; ці было ўдачным рашэнне аб выбары такога нізіннага месца для задароўя войскаў?

12-га ліпеня 1812 года Себасціяні паведаміў, што ѹ заяве Аляксандра з Дрысенскага лагера гаварылася, што манарх не чакаў гэтай вайны, таму руская армія была раскідана па розных мясцовасцях і што ён змог яе аўяднаць толькі пад прыкрыццём Дзвіны, каб паспрабаваць даць бой<sup>33</sup>.


На ваенным савеце ў Дрысе было вырашана накіраваць 1-ю армію ў Віцебск, каб заніць там моцную пазіцыю. У Віцебску можна было чакаць Баграціёна. Неабходнасць аўяднання дзівюючых армій прывяла рускіх да адыху ў Глыбокім краіне, што прыдало вайне зусім іншыя характеристар. Загады аб адступленні 1-й арміі былі аддадзены, рускія войскі пакінулы Дрысенскі лагер.

16-га ліпеня ў 10 гадзін, не ведаючи аб tym, што руская армія пакінула Дрысенскі лагер<sup>34</sup>, Напалеон выступіў з Вільні ў бок Свянцяні. Ён рухаўся ўсю ноч і з'явіўся туды 17-га ліпеня ў 11 гадзін, а адтуль зноў выправіўся ў паход у 10 гадзін вечара. Знаходзячыся ў руху яшчэ адну ночь, ён прайшоў Паставы і прыбыў у Глыбокое ў 1<sup>20</sup> апоўдні. 18 ліпеня ён разбіў лагер сваёй стаўкі ў манастыры кармелітаў. Касцёл гэтага манастыра захаваўся да нашага часу, але ў 1875 годзе ён быў перароблены пад праваслаўную царкву. Такім чынам, Напалеон зноў наблізіўся да Мюрага.

Прадбачачы аднаўленне ваенных дзеянняў, Напалеон разгарнуў шпіталь у Беразовецкім манастыры, у непасрэднай блізкасці ад Глыбокага. У насты дні – гэта турма. 16-га ліпеня ў 6 гадзін раніцы з Бяльмонт Мюрат адрасаваў Напалеону даклады Манбрэна і Себасціяні, якія ўказвалі на тое, што рускія не праводзілі ніякіх дзеянняў супраць французаў. Ён лічыў, што рускія войскі выступяць ў напрамку да Полацка<sup>35</sup>.

16-га ліпеня ў 10 гадзін вечара Мюрат адправіў Напалеону рапарты аб прайшоўшым дні: рускія пакінулі свой умацаваны лагер.

17-га ліпеня апоўдні з Бяльмонтаў Мюрат паведамляў імператару, што ніяма нічога новага з аванпастоў<sup>36</sup>. 17-га ліпеня ў 15<sup>20</sup> вечара з Бяльмонтаў Мюрат пацверджаваў звесткі аб адступленні рускіх. Ён з'яўляў, што перанясе сваю стаўку ў Пераброддзе на наступны дзень, каб знаходзіцца бліжэй да перадовых часцей войск. Ён меркаваў зноў наблізіцца Себасціяні да Дрысы на Дзвіне і не сумніваўся, што гэты генерал знойдзе лагер пакінутым.



Фрагмент французской вайсковой карты перыяду вайны 1812 г.

Bilanote le 18 juillet 1812

monde à cont, tout de la fte, auquel je suis tenu  
à vous faire présent, le brevet doit à la signature  
d'yez d'j pris - l'agrement parfait pour moi;  
j'aurai été un mot tenu que c'eut fait  
autant de confiance entre le commandant en chef  
et tout le régiment, je commandais dans ce moment  
une armée de cent mille hommes engagés au feu, si  
et on peut dire être de la grand' armée -  
je suis, auf stande D. l'empereur et son état  
Russe, que l'agrement commandé me parvient;  
qui nous fournit aussi à chaque instant pour le  
passage des rivieres, nos voies sans rappeler que ils font  
tres bien - Dresser les ponts - L'agrement sera remis  
par le Dominic et il dirigea un personnage le passage

31.4228 107.97

17-га ліпеня у 21<sup>30</sup> з Бяльмонтаў Мюрат яшчэ раз паведамляў імператару: даклады з Другі, Арысы і Дзісны згадвалі аб поўным адыходзе рускіх з левабярэжжа на правабярэжжа і засведчылі іх перамяшчэнне ў напрамку Полацка. 17-га ліпеня ў 23<sup>30</sup> з Бяльмонтаў Мюрат зноў пісаў, што ў яго з'явілася налゼя на атрыманнне пацверджання, што Арысенскі лагер пакінуты рускімі. Ён пастараўся адправіць Напалеону разведадзенія па Арысе і Дзісне. Усе пацвярджаюць адыход рускіх і праўдападобнасць заняцця Дзісны<sup>37</sup>. На наступны дзень, 18-га ліпеня, у 2 гадзіны апоўдні Мюрат пісаў другі раз Напалеону з Бяльмонтаў: ён выражай сваю упэўненасць, што рускіх больш німа на левым беразе Дзвіны – ад Дынабурга да Дзісны. Нансуці атрымаў загал здзейсніць рэйд на Полацк, каб даведацца аб дзеяннях непрыяцеля. У гэты ж самы дзень у 18<sup>30</sup> Неапалітанскі кароль азнаёміў Напалеона з больш падрабязнымі звесткамі. Адзін з яго падначаленых быў пасланы на перадавыя пазіцыі ворага, каб аказаць дапамогу генералу дэ Сэн-Жэнье, захопленаму ў палон. Ён прыбыў напярэдадні ў 9 гадзін вечара да Арысы. Там ён правёў ноч на беразе насупраць Арысы і ў яго было дастатковая часу ўсё агледзець. Ён убачыў на наступны дзень у 9 гадзін раніцы адыходзячы з Арысы хвост рускіх тылавых частак<sup>38</sup>.

18-га ліпеня Аляксандар прыбыў у Віцебск<sup>39</sup>. Вось пісьмо Мюрата, адрасаванае міністру фінансаў Агару з Бяльмонтаў 18-га ліпеня<sup>40</sup>:

№ 2 – Бяльмонты<sup>41</sup>, 18 ліпеня 1812 года.

Спадар граф.

У Вас не павінна ўзнікаць ніякіх турбот наконт Вашага тытула<sup>42</sup>. Ён будзе Вам пацверджаны: імператарская грамата была на подпісе дзесяць дзён таму. Імператар цудоўна стаўцца да мяне; ніколі ён не сведчыў столькі сяброўскіх выяўленняў, асабліва столкі даверу. Акрамя галоўнага камандавання над усёй кавалерыяй, я ў дадзены момант камандую арміяй у ста тысяч чалавек, якая складаецца з французаў, і можна нават сказаць з'яўляеца галаўной часткай Вялікай Арміі. Я ганося па пятах за асноўнай рускай арміяй пад асабістым камандаваннем Імператара, але мы штохвіліны прытыняліся з-за перахода праз рэчкі. Вы павінны памятаць, што яны ўмеець вельмі добра спальваць масты.

Імператар заўтра будзе на Дзвіне і ён будзе сам асабіста кіраваць пераходам. Ён нястомны; ён валодае цудоўным здароўем. Ніколі ён не быў настолькі вялікім у маіх вачах. Можна сказаць, што ён пакарыў Польшу без бітваў і што ён з'яўляеца гаспадаром становіща ў намеры ўступіць у Москву і Санкт-Пецярбург без баявых дзеянняў з-за немагчымасці для Яго Вялікасці прымусіць ворага даць яму бой. Іх войскі рассеяны і не могуць злучыцца, яны пераследуюцца з усіх бакоў і ва ўсіх накірунках. Сувярджаюць, што Імператар абвесціць сябе Каралём Польшчы; гэта менавіта тое, што я асмеліуся яму параіць. Гэтае раешэнне, верагодна, будзе прынята<sup>43</sup>.

Я сябе адчуваю добра, але я ў большай ступені заклапочаны здароўем Каралевы. Я ў роспачы, ўяўляючы яе ў турбах. Неабходна парапіць ёй пазабаўляцца і не асабліва займацца справамі. Прадстаўляйце мне пра гэта навіны часцей. Тоё, што вы гаворыце пра яе манеру мысліць, мяне не здзіўляе. Я часта атрымліваю лісты ад маіх дзяцей; ад іх я станаўлюся вельмі ішчалівым.

Я бачу, што ў Неапалі пабойваюцца; гэта неверагодна, бо мы б'ём англічан на Дняпры і на Дзвіне. Яны вельмі пазасцерагаюць, каб нічога не прадпрымаць супраць вас. Мяркуючы па іх падрыхтоўцы, яны хацелі б прыступіць да дзеянняў толькі ў выпадку поспеху рускіх у Польшчы, вось і ўсё.

Я напісаі Імператару, што для мяне было бы немагчымым зрабіць тое, што ён жадаў, калі б я не патраіўся, апложваючы корпус Грэнэ (Grenier)<sup>44</sup>, калі б я прытыніў будаўніцтва караблёў і калі б ён не засведчыў мяне на выпуск у абарачэнне ліцэнзіі для сувязей з англійскімі негацыянтамі.

Бывай, спадар граф, я спадзяюся правесці зіму ў Неапалі або ў Санкт-Пецярбургу, што было бы вельмі добра, як для мяне, так і для вас. Я Вам жадаю здароўя і ішчасці; я спадзяюся, што Ваши дзецы пачуваюць сябе добра.

Ж.Напалеон.

Вы, магчыма, знаходзіце, што я прасоўваюся вельмі марудна; гэта не мая памылка, ні памылка рускіх, якія знаходзяцца заўсёды далёка ад мяне.

Тут адзначана, як і ў папярэднім лісце ад 18 ліпеня, што расійская кампанія была напачатку прадпрыятыя, як ваенна кампанія супраць альянса Расіі і Англіі. З-за варожасці гэтага альянса Францыі Напалеон прыйшоў Расію. Мюрат хацеў заспакоіць трывогу жыхароў Неапалі наконт таго, што англічане маглі б правесці тут дыверсію.

19 ліпеня Мюрат быў яшчэ ў Бяльмонтаках, адкуль ён напісаў Напалеону ў 9<sup>30</sup> раніцы, абытъм, што ён аддаў загад на прасоўванне з Другі на Дзісну ўздоўж Дзвіны, каб сачыць за рускімі.

У той жа самы дзень у 13<sup>30</sup> – новае пісьмо ад Мюрата з Бяльмонтаў. У ім паведамлялася Напалеону, што Мюрат пакінуў ў замку пад аховай піццезіці пакалечаных салдат некалькі шляхецкіх сем'яў, якія былі абрабаваны.

У 15 гадзін з Бяльмонтаў Мюрат пераслаў Напалеону схему руху сваіх войскаў і адправіў да яго ад'ютанта, якія быў у Арысенскім лагеры. Ад'ютант павінен быў азнаёміць імператара з усім, што ён там бачыў. 30 ліпеня Напалеон падчас знаходжання ў Віцебску аддае загад аб разбуранні Арысенскага лагера.

Мюрат пакіне Бяльмонты 19 ліпеня вечарам, каб перанесці сваю стаўку ў Наўлокі. 20 ліпеня ў 3 гадзіны раніцы ён напіша імператару з Наўлок, што ідзе сядлаць каня, каб выправіцца ў Арысу, заняту напярэдадні. Мюрат меркаваў вярнуцца з Арысы апоўдні.

На працягу ўсяго гэтага дня Мюрат будзе адсылаць звесткі Напалеону<sup>45</sup>. Барклай дэ Толі падняўся па Дзвіне да Віцебска, каб паспрабаваць дапамагчы Баграціёну, які павінен быў для гэтага рухацца ўздоўж Дняпра. Але Напалеону заўсёды ўдавалася ўклініца паміж імі.

У Мюратайскім фондзе знаходзіцца цікавы дакумент пад загалоўкам “Вершы, складзеныя Жаашэнам Мюратам, каралём Неапальскім, у Бяльмонцкім замку, каля Матузева, Смаленская правінцыя ў Расіі, падчас кампаніі 1812 года. Музыка Караффа, яго першага зброяносца”. Цалкам верагодна, што Мюрат склаў вершы менавіта ў Бяльмонцкім замку. Не выключана, што там жа вершы былі пакладзены на музыку<sup>46</sup>. Вось некалькі радкоў з гэтай паэмай, якія адносяцца да згаданай мясцовасці:

“Імгненне ў Бяльмонтаках, пакіслем Бялон.

Бывай, ваенныя клопаты, паўстаюць клопаты аб троне.

...

*Тут гаспадарыць мяккі мір, нягледзячы на вайну.  
Ціш лясоу, іх гасцінае асіроддзе  
Запрашаюць да адпачынку абяззброенага воіна.  
І ўсё тут дыхае шчасцем і пышчотай."*

*"Un moment à Belmonte abandonnons Bellone  
Adieu soucis guerriers, fuyez soucis du trône!*

*Ici, la douce paix règne malgré la guerre.  
Le silence des bois, leur ombre hospitalière  
Invitent au repos le guerrier désarmé  
Et tout respire ici bonheur et volupté."*

Мы ведаем, што Мюрат знаходзіўся у Бяльмонтах з 13 да 19 ліпеня 1812 г. Таму ён не мог ведаць пра існаванне вёскі Матузева. У гэтай вёсцы ён размясціўся толькі 31 ліпеня і заставаўся там да 12 жніўня, пакуль Напалеон не вырашыў прасоўвацца на Смаленск. Адлегласць паміж Бяльмонтамі і Матузева каля 300 км, таму – Бяльмонты не "побач з Матузевам".

Раней мы ўжо надрукавалі два лісты Мюратага свайму старэйшаму сыну Ашылу з Матузева ад 1 жніўня і ад 4 жніўня 1812 г. з картай, што паказвала размяшчэнне гэтай вёскі адносна Віцебска<sup>47</sup>.

Можна меркаваць, што верш Мюратага быў пакладзены на музыку ў Неапалі. Перапіска Мюратага была названа як лісты з Бяльмонтаў, Матузева і Смаленска (у апошні горад Напалеон уступіў 18 жніўня, туды ж накіраваўся і Мюрат). Ад гэтай назвы магла ўзнікнуць і памылковая назва верша.

Як і раней, каб пазнаміцца з лістамі Мюратага да Напалеона ў перыяд, пра які мы апавядаєм, прыходзіцца спасылацца на творы Фабры і арыгіналы, што знаходзяцца ў Нацыянальным Архіве<sup>48</sup>. Яны сведчаць аб рознабаковай дзеянасці Мюратага, на якога была ў складзена важная місія: сачыць за рускай арміяй, інфармаваць пра яе Напалеона з вышэйшай ступенню дакладнасці і забяспечваць прыкрыццё аперацый Вялікай Арміі, з якой рускія па-ранейшаму не сутыкаліся.

Але ў гэты самы час ён праяўляў ваенную актыўнасць па ўсіх напрамках, пераследуючы рускую армію, асабіста сам праводзячы рэакгнасцыроўку. Акрамя таго, Неапалітанскі кароль павінен быў працягваць кіраваць справамі свайго каралеўства. На гэта ўказываюць лісты, якія ён пісаў свайму міністру фінансаў. Дарэчы, іх звязвалі даўнія цесныя сяброўскія сувязі. Як і ў надрукаваных намі лістах, адрасаваных Мюратам свайму старэйшаму сыну Ашылу падчас рускія кампаніі, ён паўстае перад намі чалавекам, бацькам.

Пасля бітваў 25, 26 і 27 ліпеня ля Астроўна<sup>49</sup> у наваколлі Віцебска, 28 ліпеня Напалеон быў гатовы ўвайсі ў гэты горад з надзеяй на галоўную і ращающую бітву. У той дзень ён зварнуўся да свайі арміі: "Треба закончыць гэтую ваенную кампанію адным маланкавым удафам. Салдаты, згадайце пра нашы перамогі над Аустраліцам і Фрыдландам!"<sup>50</sup> Бітва пры Салтанайцы ў наваколлі Магілёва, што адбылася 23 ліпеня пад кіраўніцтвам Даву<sup>51</sup> з арміяй Баграцёна перашкодзіла апошнім злучыцца своечасова з Барклаем да Толі каля Віцебска на водападзеле Дняпра і Дзвіны.

Паспешлівасць, з якой Баграцён прыбыў пад Салтанайку прадвызначыла ход бітвы і яе наступствы. Баграцён не мог аўяднанца з войскамі Барклая да Толі. Такое аўяднанне магло быць здайнена толькі ў перспектыве. Барклай да Толі, не жадаючы браць на сябе адказнасць адзін за правядзенне бітвы, зняўся ў туно ж самую ночь з лагера<sup>52</sup>. Напалеон не атрымаў магчымасці нанесці "маланкавы" удар, якога ён так жадаў.

Напалеон прабудзіў ў Віцебскі ўшчыльнью да 13 жніўня 1812 г., уладкаваўшыся ў палацы генерал-губернатара. Мюрат знаходзіўся наперадзе арміі, у Матузеве па дарозе на Смаленск, па якай Барклай да Толі адступіў. Там ён знаходзіўся з 31 ліпеня 1812 г. да 12 жніўня. Паход на Смаленск, каб нагнаць Барклай да Толі, быў прадвырашаны. Мы надрукавалі два лісты, якія Мюрат напісаў свайму старэйшаму сыну Ашылу ад 1-га, а потым ад 4-га жніўня 1812 г.<sup>53</sup>.

Мюрат вярнуўся ў Віцебск 8 жніўня – тады, калі Напалеон там ужо ўладкаваўся, а пакінуў Віцебск 13-га жніўня. Вядомы два лісты Мюратага Напалеону, напісаныя 8-га жніўня: першы ліст – апоўдні ў 12<sup>20</sup> і другі – у 14 гадзін. Яны паведамлялі аб манеўрах рускай арміі. Беліар (Belliard), кіраўнік штаба Мюратага, застаўся ў Матузеве<sup>54</sup>.

Вось трэці ліст Мюратага, цалкам напісаны яго рукой 8-га жніўня, адрасаваны Агару, графу Мосбургскаму, міністру фінансаў<sup>55</sup>.

№3.

*Я яскрава адчуваю няшчасце, што Вас прыгнятага. Я гэта адчуваю, будучы Вашым сябрам, і шкадую, што не прысутнічаю ў Неапалі, каб прынесці сучасніні, але Вы павінны знайсці іх у стойкасці Вашай душы, у Вашай мудрасці.*

*Я вельмі рады замужжсу маёй пляменніцы<sup>56</sup>. Я спадзяюся, што яна будзе ішчаслівай; яны заслугоўваюць падобнае.*

*Нам павінен быць дадзены адпачынак на некалькі дзён пасля бітваў з ворагам, якія адбыліся 25, 26, і 27 ліпеня. Я кіраваў гэтымі трывалімі баталіямі і ў мене ёсьць магчымасць парабаць бітву пры Астроўна<sup>57</sup> з бітвой пры Вертынгене<sup>58</sup>. У апошній баталіі я паслаў запыт да Імператара, які толькі што прыбыў і размясціўся на ўзвышышы, аб дазволе на яе правядзенне. Яго Вялікасць адказаў мне ў самай дабразычлівай манеры ў прысутнасці яго шматлікага штаба: "Скажыце каралю Неапалія, што ён застаецца поўным гаспадаром становішча і яму прадстаўляеца магчымасць рабіць тое, што ён пажадае". Я разбіў ворага. Прызнаюся, я быў ішчаслівы ад таго, дзяверу і янич болы ішчаслівы, прад'явіць доказ гэтага.*

*Я ішчаслівы даведацца, што эдараўе Каралевы палепшилася. Я вельмі задаволены тым, што яна робіць, але ёсьць шмат таго, што яна робіць пад прымусам. Асабліва я не знаходжу агульнага сэнса ў сістэмэ абароны, якую яе прымусілі прынайць. Для чаго раздзяленне войскаў? Аднак, я далёкі ад думкі падзяляць панічныя страхи, што бытуюць у Неапалі. Мы тут павінны біць ворага. Менавіта тут павінна вырашыцца вялікая спрэчка. Не след дарэмна разарацца на падрыхтоўку, якая ажажацца дарэмнай, калі мы не дасягнем постеху ў перамозе тут.*

*Бавай, спадар граф, мне не церпіца ўбачыцца з маёй сям'ёй, з Карапавай, якую я кахаю болей, чым магу ёй пра гэта сказаць, і маймі бліzkімі. Вы ведаеце маю прывязанасць. Скажыце што-небудзь плячотнае маёй маці. Я ёй напішу ў наступны раз.*

Віцебск, 8 жніўня 1812 года.

Ж.Н.

Тут агучана ідэя, што менавіта ў Расіі трэба “*біць ворага*”, інакш гаворачы, Англію. Ваенна кампанія, якая здаецца спрыяльнай, вымушае Мюрату гаварыць свайму міністру не праводзіць ваенных трат у чаканні магчымых англійскіх аперашый супраць Неапалі.

У нас няма, на жаль, ліста ад Мюрату да яго міністра фінансаў, што папярэднічаў лісту ад 8 жніўня 1812 г., наступны ж датуецца 9 снежня 1812 г. Гэта час няўдач.

Твор, што з'явіўся пад называй: “*Напалеон, Мюрат і Кароль Прусіі (Парыж, Гужы, 1900)*”<sup>59</sup>, не на шмат пазней падобнага твора Г.Фабры, які мы цытавалі і аўтарам якога ён быў, асвягліе перыяд ад 11 снежня 1812 г. да 15 студзеня 1813 г. У ім змешчана цэлая серыя лістоў Мюрату да Напалеона і мы будзем іх згадваць. Арыгіналы лістоў амаль у поўным зборы захоўваюцца ў Нацыянальным Архіве<sup>60</sup>.

4 снежня ў Б'еніцы Напалеон вырашыў ўскласці на Мюрату камандаванне Вялікай Арміяй. На наступны дзень, 5 снежня, імператар ад'ехаў у Францыю са Смаргоні<sup>61</sup>. Гэты ад'езд дэмаралізуе Вялікую Армію. Аднак згадаем, што ў павестцы дня паседжання Галоўнай стаўкі галоўнакамандуючага ў Пон-дэ-Брык ад 12 фруктыдора 13-га года (30 жніўня 1805 г.) адзначана, што Напалеон, знаёмчы з арганізацыяй Вялікай Арміі, якую ён толькі што зацвердзіў, прызначаў Мюрату ў якасці “*Лейтэнанта Імператара, камандуючага ў яго адступнасці*”<sup>62</sup>. У творы, які мы згадваем, апублікаваны спачатку трэћі лісты ад Мюрату да Напалеона. Першы з Ашмянаў ад 6 снежня, інфармуе аб прыбыцці Мюрату ў Меднікі. Другі, з саміх Меднікаў ад 7 снежня, паведамляе пра вялікі мароз – 22°. Мюрат выказваў Напалеону сваю надзею, што вораг не зможа пераследваць армію з напорлівасцю, бо холад вельмі непамерны. Дарогу ўспілалі памерлыя.

Раніцай 8 снежня 1812 года Мюрат прыбыў ў Вільню. Адсюль 9 снежня быў адпраўлены трэці ліст. Холад ударыў па ўсіх, пісаў Мюрат Напалеону. Захаванне Вільні не ўяўляеца магчымым. Неапалітанскі кароль усклаў камандаванне ар'егардам на маршала Нэя, які з баварцамі і дывізіяй Лузона (Loison) быў здольны ўтрымліваць вышыні як мага даўжэй. У гэтых ж самых дзенях Мюрат пісаў Агару. Ліст цалкам напісаны ўласнаручна<sup>63</sup>.

№ 4. Вільня, 9 снежня 1812 г.

Спадар граф.

*Караева паведаміць Вам пра ліст, які я ёй напісаў. Наша становішча крытычнае. Я думаю, што яно настолькі крытычнае, што не дазволіць мне больш заставацца ў арміі, схаваўшыся ў надзейным месцы. Мне нічога больш не застаецца, як паспрабаваць вярнуць сабе зноў Неапаль, расказаць неапалітанцам пра маю славу, аб усім тым, што я зрабіў для іх. Нарэшце, увесці ўсё ва ўжыстак, каб атрымаць іх падтрымку і вернасць. Я разлічуваю на Ваша сяброўства, на Вашы таленты і Вашу смеласць. Заўтра я пакіну Вільню, каб перайсці Нёман. Толькі холад разбурыў армію. Мы цалкам разбітыя ворагам ва ўсіх сутычках. Вы ўбачыце мяне ў той момант, калі будзеце думачь аб гэтым менинусяго; часцей гаварыце пра маё вяртанне.*

Я адпраўляю Вам бюджэт.

Шчыра ваш Ж.Н.

Вільня, 9 снежня 1812 г.

8 снежня ў 2 гадзіны начы Мюрат і начальнік штаба Бертье (Berthier) прыбылі ў Вільню і ўладкаўліся са стаўкай у палацы генерал-губернатара. Там Мюрат атрымаў ад Марэ загады Напалеона, але стан Неапалітанскага каралі быў вельмі прыгнечаны<sup>64</sup>.

У больш познім лісце ад 18 снежня Марэ распавядаў, што Мюрат пакінуў Вільню 9-га снежня ў 5 гадзін, прычым раптоўна, у той момант, калі яму рыхтавалі абед<sup>65</sup>. Ліст, які мы друкуем, паказвае крытычную пісіхалагічную ситуацыю, у якой знаходзіўся Мюрат. Ён згубіць свае фурманкі ў Вільні, як раней згубіў свае павозкі і Напалеон. 10 снежня Мюрат схаваўся ў Жэве і 11-га апоўначы ён прыбыў у Коўна<sup>66</sup>. Паміж лістом ад 9-га снежня з Вільні і tym, што адпраўлены 8-га снежня 1812 г., – якая розніца! Пасля некалькіх дзён камандавання ён заяўляе сабе пра неабходнасць апярэджаць падзеі; ён аб'яўляе пра свой зварот у Неапаль. Ніякай маралі болей там няма.

Звернемся зноў да працы “*Напалеон, Мюрат і Кароль Прускі*”, дзе апублікавана шмат іншых лістоў Мюрату. Адзін з іх, напісаны ў Коўна 11-га снежня і адрасаваны Напалеону, падкрэслівае беды арміі, якія накроўваеца на Кёнігсберг, а потым на Вісцюль.

У наступным лісце да Напалеона са Скранса ад 13-га снежня адзначаецца, што абараняць Коўна не ўяўляеца магчымым, паколькі Нёман замёрз. Мюрат вызначыў перакілку ўсіх корпусаў па адной дарозе на Гумбінен (Гусеў) у Прусію. Адтуль яны павінны былі накіравацца на Торн, Марыэнвелэр, Данциг або Марыенбург. Нэй у ар'егардзе эвакуіраваўся з Коўна на наступны дзень. Мюрат рухаўся на Кёнігсберг (Калінінград). Захоўваліся маразы да – 22°. Са Скранса ён пайшоў хавацца ў Антонава, каля Пільвінскі, 14-га і 15-га снежня пасля прыпынку ў Вількавіску, ён выпраўляўся ў Вірбален.

Трэці ліст, апублікаваны ў tym жа самым творы і адрасаваны Мюратам Напалеону, быў адпраўлены 16-га снежня з Вірбалена. Мюрат выказваў сваю няздольнасць захаваць камандаванне, на якое ён згадзіўся толькі з-за павагі і прывязанасці да імператара. Ён заявіў пра жаданне пакінуць камандаванне віцэ-каралю прынцу Яўгену, калі ён не атрымае рашэнне Напалеона на працягу двух тыдняў.

Пасля ідзе чацвёрты ліст да Напалеона, адасланы са Шталюпанена (Несцераў) 17-га снежня. Мюрат атрымаў у гэтых ж дзенях ліст ад імператара, адпраўлены з Позні 12-га снежня. Напалеон пісаў Мюрату, каб ён ні ў якім разе не пакідаў армію. Неапалітанскі кароль адказваў, што быць камандуючым звыш яго сіл, што ў будучым ён заўсёды гатовы вярнуцца пад штандары імператара, як толькі пачнуцца баявія дзеянні, што ён не можа застасцца з войскамі, паколькі тут яму даводзіцца “*арганізоваваць і адміністрыраваць і паколькі клопат аб маёй дзяржаве і абяцанне май падданым нагадваюць пра неабходнасць заходзіцца сярод іх*”. Мюрат бачыць сябе больш карысным для імператара ў Францыі і ў Неапалі.

Надзея Мюратага грунтавалася на чаканні арміі Макдональда (Macdonald). 17-га снежня Мюрат дасягнуў Гумбінена (Гусеў), правеў там два дні і пакінуў гэты горад 19-га снежня у 4 гадзіны раніцы і да вечара таго ж дня ўвайшоў у Кёнігсберг (Калінінград).

21-га снежня Мюрат зварнуўся з лістом да прускага караля. Мюрат адзначаў, што яго першасным клопатам з'яўляецца паведамленне пра ўступленне французскіх войскаў ў межы дзяржавы. Ён і яго падначаленыя паступаюць у распрадажэнне ўладаў Кёнігсберга<sup>67</sup>. У Кёнігсбергу Мюрат усталяваў штаб.

У працы “Напалеон, Мюрат і Прускі Кароль” бачым новы ліст Мюратага да Напалеона, адпраўлены 22-га снежня 1812 года з Кёнігсберга. У ім ён выказваў сваі пажаданні на новы год: ён меў надзею на прыбыццё Макдональда, што дазволіла б заніць прускія дзяржавы. Прысутнасць Генеральнай стаўкі ў Кёнігсбергу выклікала самы найлепшы ёфект, пісаў ён.

Дзякуючы Лё Ларно Дыдэвіллю (Le Lorgne d'Ideville), які пісаў з Кёнігсберга да Марэ 24-га снежня<sup>68</sup>, мы маём цікавую інформацыю пра дзеянісць Мюратага ў Прусіі.

А зараз падаем новы ліст Неапалітанскага караля свайму міністру фінансаў, алпраўлены 22-га снежня 1812 г.<sup>69</sup> з Кёнігсберга.

№ 5.

Спадар міністр.

Я атрымаў розныя Вашы даклады, а Вы павінны былі атрымаць бюджет на 1813 год. Мяне здзівіла, што, нягледзячы на аргументацыю міністра абароны, адбылося павелічэнне бюджета, бо ўжо на працягу чатырох месяцаў у Карапеўстве няма больш французскіх войск, калі я аддаў загад аб прыпыненні будаўніцтва караблёў, бо, нарэзце, нацыянальныя войскі знаходзяцца па-за межамі карапеўства і патрабуюць толькі выдаткаў з маёй казны на аплату жалавання. Такім чынам, 48000, я лічу, можна было б скарыстаць на розныя іншыя патрэбы. Ваш разлік на 1811 год павінен быў бы скончыцца ў перыяд выдання маіх дэкрэтаў, да канца жніўня. Ён нічога мне не тлумачыць, акрамя таго, што разлік за 1810 год скончыўся.

Я цешу сябе надзеяй, што аднаўленне Вашага здароўя дазволіць Вам гэтым заніцца і я атрымаю па вяртанні ў Неапаль гэтыя два разлікі адразу ж. Я буду засмучаны, калі яны будуть прадстаўлены з вялікай затрымкай. Штомесячныя даклады, якія Вы мне складаце пра стан маіх фінансаў, без сумнёву, задавальняючы і вызываюць Вас ад неабходнасці высылаць мне штомесячныя парадунальніны справаздачы, якія Вы звычайна мне адрасуеце, але мяне засмучае тое, што нічога не змянілася з патрэднім станам спраў і з тым, што я атрымаю таксама па маім вяртанні дванаццаць штомесячных парадунальных справаздач за 1812 год. Я нічога не могу дазволіць змяніць у парадку справаздачнасці прадстаўляемых мне разлікаў.

Я жадаю атрымаць з першым жа кур'ерам справаздачу пра стан спраў па продажы рэнты: падобнай справаздачы я прашу ад Генеральнага інтенданта маіго Карапеўскага Дома. Я не атрымаў нікай справаздачу, акрамя той, што Вы выслалі, адрасуице яе мне ў другі раз.

Дэталі, што ёсьць у Вашым лісце асабліва даставілі мне велізарнае задавальненне. Мяне радуе паляпшэнне, якое Вы спытваеце ў стане Вашага здароўя, здароўя Вашай дачкі і ад іншасці, якое Вам даставіць прыбыццё Вашага бацькі і Вашай маці.

Я напісаў Герцагіні Карыгліяна. Скажыце ёй, што я жадаю, каб яна зрабіла ўсё, што зможа, каб было прыемна Карапеў. Карафа і Казолі выехалі ў Неапаль. Многія іншыя таксама вытрапляюцца ў шлях. Пікарно вельмі хворы. Наогул, холад падарваў здароўе маіх бедных неапалітанцаў. Армія вельмі пацярпела.

На мяне ўскладзена камандаванне Вялікай Арміяй. Імператар абіцяжарыў мяне вельмі вялікай ношай. Я не спраўлюся з ёй. Я павінен клапаціцца пра кіраванне маім карапеўствам у той час, калі войскі Імператара знаходзяцца ў бядотным становішчы.

Адразу ж я выбраў размяшчэнне Вялікай Арміі на зімовае раскватараванне. Нічога мене больш не перашкодзіць выправіца ў шлях. Дзень, калі я вярнуся ў лона маей сталіцы, будзе самым чудоўным імгненнем маіго жыцця. Я быў крануты пажаданнямі, якія Вы мне адрасавалі ў новым годзе.

Пра што я прашу Господа, спадар Міністр, каб ён Вам даў здароўя і аберагаў Вас.

Кёнігсберг. 22. 10. 1812 года.

Ж. Напалеон.

Спадару Міністру фінансаў.

Вайсковыя клопаты не перашкодзілі Мюрату, як гэта бачна, займацца справамі свайго карапеўства. Ён быў моцна прывязаны да яго, кіраванне карапеўствам, натуральна, было менш цяжкім, чым кіраванне Вялікай Арміяй, якая разval'валася на вачах.

Адправіліся ў Неапаль два афіцэры з яго атачэння, якія адзначае, а пазней і іншыя. Мюрат сам не ўтойвае разліку на свой хуткі ад'езд, каб пазбавіцца ад “вельмі цяжкай ношы”. “Мae неапалітанцы”, “мая сталіца” – такія клопаты зяпяр у Мюратага.

Згаданы ў гэтым лісце Карафа,, без сумнёву той самы, які згадваеца пры перакладзе на музыку Бяльмонцкай пазмы.

У лісце Мюратага да Напалеона ад 23 снежня, якое ўтрымліваеца ў творы “Напалеон, Мюрат і Прускі Кароль” паведамлялася, што вораг уступіў напярэдні ў Тыльзіт (Савецк). Працягвалася эвакуацыя з Кёнігсберга, спадзяваліся на прыбыццё 10-га корпуса Макдональда<sup>70</sup>.

У гэты ж самы дзень Мюрат напісаў яшчэ ліст свайму міністру фінансаў Агару. Ліст цалкам напісаны ўласнаручна<sup>71</sup>.

№ 6.

Кёнігсберг, 20. 10. 1812 г.

Спадар Міністр.

Я паведаміў Карапеў пра наш разгром, прычынай якому з'яўляецца не вораг, але холад – гэта бедства, якое ахапіла армію. Я не буду удакладняць Карапеў, без сумнёву, прачытае Вам мае лісты. Імператар пакінуў мяне галоўнакамандуючым арміяй. Няма сумнёву, што гэта давер пашаны, але мене не ліслівіць зусім ілюзорны тытул, паколькі арміі больш не існуе. Я

катэгарычна заяўку Імператару, што не хацеў заставацца на гэтай пасадзе. Перад усім, я спадзяюся на вяртанне на працыгу бліжэйшых месяцаў.

Я прадлісаў некаторыя меры ў адносінах да Неапалі. Ускладзіце на Карапеў іх выкананне, дапамажыце ёй сродкамі, што ў Вашай уладзе. Усе нашы рэсурсы павінны быць выкарыстаны ў дадзены момант для павелічэння наших сродкаў абароны. Ажыццяўвіць прызыў навабранцаў, тэрмінова організаваць правінцыяльныя легіёны, разбудзіць грамадскую свядомасць, папулярызаць паціху думку аб адмове выплат Францыі, замарудзіць ці прыпыніць цалкам будаўніцтва караблём, скараціць нашы марскія ўзбраені – вось тыя меры, якія я паказваю да выканання.

Вораг ператыніў свае пераследванні. Ён нават яшчэ не з'явіўся ні на прускай тэррыторыі, ні ў Вялікім Герцагстве – з боку Варшавы, ён нават прымусіў разарваць перамір'е з прынцам Шварцэнбергам. Я не веру, што ён устане весці зімовую ваенную кампанію. Прусакі на ўздыме і смелыя. Яны ні аб чым не просіць, акрамя як аб змаганні. Новыя французскія войскі прыбываюць з Берліна і Данцига, з іх дапамогай можна будзе спыніць ворага і захаваць старую Прусию.

Пастарайцеся даведацца, дзе ажыццяўляеца продаж рэнт майго асабістага зберажэння, чаму яны не прададзены, чаму б іх не прадаць зараз – пра гэта пытаюцца з-за мяжы. Прадавайце, прадавайце, рэалізуіце – гэта паслужыць нам на пользу. Я ўпачаўжаю Вас высылаць мне лічэнзіі, падобныя да тых у Францыі, каб весці гандль нават з англічанамі, і я іх падпішу. Я ўзгадні гэта з Імператарам – гэта будзе добрым рэсурсам.

Я знаходжуся тут больш на паветры. Нашы бедныя неапалітанцы вельмі пацярпелі, але яны захоўваюць добрыя стан духа і паказваюць мужнасць і ўпартасць.

Сачыце ў Неапалі за агентамі з Англіі. Яны вас наводняць чуткамі аб нашым разгроме.

Пішице мне часцей і не прыступляйте пульнасць.

(Ж. Напалеон)

Клопаты Мюраты накіраваны на абарону свайго каралеўства і супраць інтыры англічан адносна Неапалі, іх агентаў, якія імкнуцца скрыстаць крах Напалеона ў Расіі. Мюрат прадае свае рэнты як мага хутчэй.

З другога боку, з'явіўся "ліст, што прыбыў ў Неапаль праз кур'ера, высланага з Кёнігсберга 23. 10. 1812 г.", ён апошні з гэтай серыі.

Вось яго змест<sup>72</sup>.

№ 7.

Ліст, прысланы з кур'ерам, што прысланы з Кёнігсберга 23. 10. 1812 г.

Спадар граф.

Вы ўжо атрымалі шмат дэталяў, без сумневу, перабольшаных, пра разгром, які спытала Вялікай Армія. Заўсёды пераможца ў бітвах, яна не змагла пакарыць мароз у 26 і 27 градусаў і здрягнулася толькі перад адной з самых магутных стыхій прыроды. У той час Яго Вялікасць Імператар палічыў, што яго прысутнасць у стаўцы робіцца неабходнай, дзе ён адсунічаў каля вясмы месяцаў і ад'язджаючы, ён усклаў камандаванне арміяй на Яго Вялікасць Карапа. Безумоўна, гэта былі руки, якія прыводзілі столькі разоў яе да перамогі, і якія маглі бы яе прывесці да захавання клопатаў па яе выратаванню. Яго Вялікасць не прызнаваўся сам сабе аб усім цяжары адказнасці, што быў на яго ўскладзены пры абставінах дастатковая цяжкіх, але ён толькі выказаў сваю адданасць Імператару і жаданне быць яшчэ карысным армії. Пры гэтым, ён займаўся і займаеца арміяй бесперастанна, адводзячы яе на зімовыя кватэры, дзе яна змагла б адпаць і перагрупавацца. Высілкі Яго Вялікасці ўжо былі ўзнагороджаны поспехамі і ўсё гэта давала надзею, што праз невялікі прамежак часу ён дасягне мэты, якую перад арміяй наставіў. Тады, вольны ў адносінах да Імператара, вольны ў адносінах да арміі, якую ён адновіць у належным стане, Яго Вялікасць зможа выканыць намер, які ён выношуаў даўно: выправіцца ў акружэнне сваёй сям'і і ў атачэнне сваіх падданых. Яго бацькоўская сэрца, што спытае плячотную прывязанасць, мяжуючу з упаеннем, дапаможа яму адпачыць ад столькіх клопатаў і стомненасці, ад столькіх небяспек і я нават скажу – ад славы.

Спадар граф, усё, пра што нам расказваюць перавозчыкі, чым узрушана неапалітанская нацыя, гэта размовы пра подзвігі свайго манарха, пра вельмі рэальная южна, якія ён спытаў у сваіх небяспеках, пра нецярпілівасць, з якой яго чакаюць, пра жаданне яго бачыць – і ўсё гэта прымушае верыць, якім палкі і шумным абяцае быць яго вяртанне, і ўсё гэта прымушае нас думаць, на сколькі гэта нацыя будзе гарачай і вынаходлівой у яго прызнанні. Што тычыцца мяне, то мне наконці гэтага прыйшла думка, што мая крайняя даверлівасць дазваляе Вам усё шчыра растлумачыць.

Тое, што аб'ядноўвае ў большасці сваёй прастату вялікага харектара дваранства, прайяўляеца ў годнасці героя. Такім чынам, мне здаецца, што лаўровы вянец, прынесены ў дар Карапа яго народам, мог бы дагадзіць вялікаму сэрцу Яго Вялікасці і стаць самым адметным упрыгажэннем святаў, якія былі б дадзены ў яго гонар. Гэты знак абудзіў бы натуральную думку, што Яго Вялікасць не быў яшчэ каранаваны. Абставіна была б прыгожай і дабрартыемнай. У сабор, падрыхтаваны паспешліва для гэтай урачыстай цырымоніі быў б запрошаны Іх Вялікасці і там, у прысутнасці Духавенства і Народа, Яго Вялікасць прыняў бы на прастоле лаўровы вянец, які ён усклаў бы на сваю галаву, а другі з мірты і лаўра – Яе Вялікасці Карапеў. Каранаванне было б натуральнай працягам гэтай падзеі.

Вось мая ідэя, спадар граф. Вы яе пусціце ў ход, калі знайдзеце падыходзячым. Я ведаю, што я гавару пра асобу, якая больш за ўсё дбае пра славу і шчасце Яго Вялікасці, і я заспакоены.

Гэты ліст цалкам палітычны падаваў думку Агару, яго верагоднаму адрасату, што трэба было аб'яўвіць аб вяртанні ў Неапаль яго каралеўства. Прычым кароль вяртаўся з ваенай кампаніі, падчас якой ён захаваў армію, камандаванне якой было ўскладзена на яго імператарам. Заўсёды перамагаючы, але спытаючы цяжкасці суворай зімы, Неапалітанскі кароль размясціў армію на зімовыя кватэры і вярнуўся ў сваё каралеўства, пакрыты славай і заслужыў гонары прыём ад свайго народа. Цэрымонія ў саборы Неапалі праславіла б яго ўскладаннем кароны з лаўра, з'яўлялася б прэлюдіяй да каранавання карала і каралевы. У той жа самы час, гэта было б жэстам незалежнасці, кансалідуючым каралеўства супраць Напалеона<sup>73</sup>. Мюрат імкнуўся усталяваць каранаванне па прыкладу іншых манархаў, каб захаваць каралеўства.

Вялікім жаданнем Мюраты, як гэта паказваюць лісты да міністра Агара, было захаваць дынастыю, заснавальнікам якой ён стаў па волі Напалеона. Калі б гэта падтрымка адсунічала ці Напалеон зник бы фізічна ці палітычна, танкія Мюраты перастала б існаваць. У выніку краха ваенай кампаніі Мюрат імкнуўся усталяваць аўтаномію ад імператара і прыдаць легітымнасць каралеўству. Шукаючы выйсце, ён пераканаўся, што захаванне арміі Напалеона зволіць яму пачаць адраджэнне.

У працы “Напалеон, Мюрат і Кароль Прускі”, апублікаваны лісты Мюрата да Напалеона.

Адзін ліст адпраўлены з Кёнігсберга 24 снежня. У ім Мюрат выказвае спадзяванне на магчымасць захаваць прускія дзяржавы у выпадку, калі войскі Макдональда падыйдуць. Рэсурсы Кёнігсберга вялізныя і ён меў намер скарыстацца імі.

Наступны ліст адпраўлены таксама з Кёнігсберга. Ён напісаны 25 снежня у 10 гадзін вечара і паказвае размяшчэнне войск паводле распараджэння Мюрата. Неапалітанскі кароль імкнуўся прывесці ў парадак шматлікія вайсковыя падраздзяленні, якія прыбывалі ў Кёнігсберг. Па-ранейшаму, не было добрых навінаў ад Макдональда.

Новы ліст ад Мюрата да Напалеона з Кёнігсберга датаваны 26 снежня 1812 года. Кёнігсберг загрувашчаны страшна, піша ён, адступаючымі і хворымі, якія запоўнілі шпіталі. Многія афіцэры абмарожаныя і большасць генералаў былі таксама хворымі. На працягу доўтага часу Мюрат не меў навінаў ад Шварценберга (Schwarzenberg) і таму задаваўся пытаннем, якія ж заходы прадпрымнуць рускія.

28 снежня – новы ліст ад Мюрата, адрасаваны Напалеону з Кёнігсберга: Макдональд быў у двух лье ад Тыльзіта, на правым беразе Нёмана. Нарэшце ён з'явіўся.

29 снежня. Мюрат пісаў яшчэ з Кёнігсберга. Ён мог нарэшце абвясціць імператару, што перадавыя часці 10-га корпуса ўступілі напярэдадні, 28-га снежня, у Тыльзіт. Макдональд прыбыў і заняў дыспазіцыю па прыкрыццю прускіх дзяржаў.

Другі ліст Мюрата Напалеону ад 29 снежня паведамляўся, што Макдональд аб'яднаўся з асноўнымі сіламі, аднак яго часці моцна пацярпелі ад непрыяцеля. Войскі быў не ў стаНЕ весці зімовую ваеннную кампанію. Мюрат жа з нецярпеннем чакаў адказу на сваю просьбу аб вяртанні ў Неапаль. Да яго дайшлі весткі, што каралява Караліна зноў захварэла.

31 снежня 1812 года з Кёнігсберга Мюрат паведаміў імператару, што ён атрымаў ліст ад Макдональда, у якім пашверджвалася яго прыбыцце ў Тыльзіт (Савецк) з дывізіяй грэнадзёраў і прускай дывізіяй, але без дывізіі генерала Йорка (York)<sup>74</sup>.

1 студзеня 1813 года Мюрат пісаў імператару, што ён толькі што даведаўся аб здрадзе генерала Йорка. Стала зразумелым, што Мюрату нічога не застаецца, як перачакаць смуту і надалей дзейнічаць згодна з падзеямі і перасоўваннямі рускіх.

Мюрат пакінуў Кёнігсберг 1 студзеня 1813 года апоўдні, заначаваў у Брандэнбургу. Там ён правёў дзень да 2-га студзеня і 3-га выпраўляўся ў Елбінг. 5-га студзеня з Елбінга Мюрат напіша Напалеону, што здрада генерала Йорка і выкліканая гэтым эвакуацыя з Кёнігсберга паставілі яго ў вельмі дрэнную і цяжкую ситуацыю.

11 студзеня 1813 года раніцай Мюрат пакінуў Елбінг і накіраваўся ў Марыенбург, адкуль у 10 гадзін вечара ён напісаў Напалеону, што плануе перанесці сваю стаўку на наступны дзень у Штуттард, потым у Позен, куды ён прыбудзе 15-га студзеня 1813 года. З Позена Мюрат напісаў Напалеону, што ён быў хворы на працягу 5 ці 6 дзён і гэта вельмі перашкодзіла яму займацца справамі. Ён выслалі яму копіі двух лістоў, якія ён адрасаваў у той жа самы дзень: адзін прынцу Яўгену, каб паведаміць яму аб прызначэнні камандуючым Вялікай Арміі, і другі ліст генерал-маёру Берцье (Berthier), каб той правёў гэтага загадам. Мюрат пакінуў Вялікую Армію 17-га студзеня у Позене.

Прынц Яўген не прызнаваў за Мюратам права на яго прызначэнне на пасаду камандуючага без адпаведнага загаду імператара, аднак ён не змог перашкодзіць ад'езду Неапалітанскага караля. Пасля гэтага віцэ-кароль Італіі часова прыняў камандаванне арміяй<sup>75</sup>.

Напалеон 22 студзеня 1813 года даў распараджэнне прынцу Яўгену ўсяць на сябе камандаванне Вялікай Арміі, шкадуючы, што ён не аддаў такога распараджэння да свайго ад'езду.

Пілау – гэта месца, адкуль ажыццяўлялася камандаванне па абароне подступаў да Кёнігсберга да 9 лютага 1813 года<sup>76</sup>. На працягу ўсяго гэтага перыяду ваеннай кампаніі Напалеона ў Расіі назіраеца істотны прабел у “Перапісы Напалеона”. У татах XXIII і XXIV друкуюцца толькі лісты, адрасаваныя Берцье і некаторым ваенным. Было б цікава длаведацца, што ж ён пісаў з Расіі ў Камбасэрэ аб стане спраў і яго планах.

Мюрат прыбыў 31 студзеня 1813 года ў Казерту. Меркаванне Напалеона было вядома – канчатковы разгром адступлення імператару звязваў з дрэнным камандаваннем яго стрыечнага брата. Без відавочнай неабходнасці Мюрат пакінуў Вільню, а пасля Кёнігсберг. Яго войскі не пераследваліся ворагам, які падышло да гэтых пунктаў значна пазней, пасля таго як даведаўся, што яны пакінутыя. Мюрат не быў гатовы да гэтай сітуацыі. Ён сам прызнаваў, што быў толькі эпічным кавалерыстам, неардынарным камандуючым эскадрону, заўсёды гатовым ахвяраваць сваім жыццём на полі боя.<sup>77</sup>

<sup>1</sup> Дрыса ў пяцерашні час называецца Верхнядзвінск.

<sup>2</sup> Fabry, Campagne de Russie (1812), (Paris, Gougy, 1900 – 1903) у 5-ці томах, т. 1, стар.195 – 196.

<sup>3</sup> A.Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire, (Paris, 1856), t.14, sera utile à consulter.

<sup>4</sup> Fabry, Campagne de Russie (1812), (Paris, Gougy, 1900 – 1903, 5 т.), op.cit.

<sup>5</sup> N.Gotteri, Secrétariat d'État Impérial. Guerre (An VIII – 1814), (Paris, 1988) et p.38, note 1, la référence à Fabry.

<sup>6</sup> Archives Nationales – AF<sup>IV</sup> 1645<sup>A</sup>, папкі з 1-й да 5-й (ліпень – жнівень 1812 г.; AF<sup>IV</sup> 1643<sup>2</sup> (снежань 1812); AF<sup>IV</sup> 1651<sup>A</sup> (студзень 1812).

<sup>7</sup> Fabry, op.cit., T. 1, стар.218 – 219.

<sup>8</sup> Fabry, op.cit., T. 1, стар.259.

<sup>9</sup> Качаргішкі зараз знаходзяцца на тэрыторыі Літвы, зусім побач з мяжой.

<sup>10</sup> Fabry, op.cit., T. 1, стар.261 – 263.

<sup>11</sup> Fabry, op.cit., T. 1, стар.294.

<sup>12</sup> Fabry, op.cit., T. 1, стар.294 – 295.

<sup>13</sup> Fabry, op.cit., T. 1, стар.319 – 320.

<sup>14</sup> Correspondance de Napoleon, том XXIV. Ліст Напалеона з Вільні, 6-га ліпеня 1812 года да Берцье і з Вільні 7-га ліпеня 1812 г., да Берцье, адпаведні №№18910, 18914, 18916 і 18917.

<sup>15</sup> Fabry, op.cit., T. 1, стар.343 – 349.

<sup>16</sup> Dundulis, Napoléon et la Lituanie en 1812, (Paris, 1940), стар.121 і наступны; стар.275 і наступны.

<sup>17</sup> Fabry, op.cit., T. 1, стар.370 – 371.

- Генерал дз Сэн-Жэнье па свайму находжанню называўся Лісль дз Фалькон, быў удастоены гонару прыбавіць прозвішча дз Сэн-Жэнье да свайго ўласнага ў 1810 г. Народзіўся ў Мантабане ў 1776 г., памёр у 1836 г. Ён камандаваў першай брыгадай дывізіі лёгкай кавалерыі пад камандаваннем генерала Араса Себасціяна ў Віллакій Армії. (- Montauban, Archives du Tarn-et-Garonne, État-civil ancien, paroisse St-Jacques de Montauban, 1776; - SIX, Dictionnaire... des généraux, Paris, 1930), т. II, стар.412 – 413. Пра Себасціяне глядзець: SIX, op.cit., с.441 – 442).
- <sup>13</sup> Fabry, op.cit., Т. 1, стар.395 – 405, стар.25.
- <sup>14</sup> A.N. Fonds Murat, 31 AP 28, d. 602<sup>1</sup>. Мы ўзячныя сям'і герцагаў Мюрататаў за дазвол карысташца гэтым фондам.
- Агар (1771 – 1844 г.) нарадзіўся ў Меркузэе, граф Мосбургскі, пазнаёміўся з Мюратам у калежы Каора і служыў яму з 1801 года; ён стаў міністрам фінансаў Мюратата ў Неапалі. У лістах, якія Мюрат адрасуе Агару і называе графам Мосбургскім, тытулам, прысвеченым Напалеонам у 1813 годзе, сардичнасць і павага пастаянна прысутнічаюць у перапісцы. Гэтыя лісты таксама паказваюць клопат Мюратата пра справы свайго каралеўства, нягледзячы на аддаленасць і прайяглы ваенныя дзеянні.
- Almanacco Reale (Неапал) 1811 г. стар.153.
- Cavalier et Roi, №9/ 1977, стар.61 – 69. № 18/ 1986, стар.43 – 58. L.Bulit, J.A.M.Agar, Comte de Mosbourq, Ministre et neveu de Joachim Murat.
- E.Campardon, Liste des membres de la Noblesse impériale, (Парыж, 1889), стар. 6. Aagar de Mercuez de Mosbourq: Comte de l'Empire, 3-га лютага 1813 г.
- <sup>15</sup> Archives Nationales, Fonds Murat, 31 AP 28, d. 602<sup>1</sup>.
- Мы далі фотакопію гэтага ліста ў Дзяржаўны архіў Беларусі, вул. Крапоткіна, 55, Мінск. (Фонд 1812 года).
- <sup>16</sup> Траба, верагодна, чытаць: Даісна /Дзісна – рака, якая выцякае з возера, якое носіць гэтую назуву./ Fabry, op.cit., Т. 1, стар.218 – 219. Пісьмо Мюратата Напалеону (5 ліпеня) вечарам (поўнач) і стар.259.
- <sup>17</sup> Умацаваны лагер рускіх, якія там сканцэнтраваліся. Аляксандар і Вялікі Князь Канстанцін пакінулі Відзы 5-та ліпеня ў 8 гадзін раніцы. Мюрат размясціў там сваю стаўку 9-га ліпеня.
- <sup>18</sup> Подпіс і фраза ў пастскрыптуре з'яўляюцца ўласнаручнымі Мюрататаў. Відзы сталі цэнтрам павета ў 1794 годзе, тут актыўна развіваўся гандль.
- <sup>19</sup> Fabry, op.cit., Т. 1, стар.424.
- <sup>20</sup> Fabry, op.cit., Т. 1, стар.425 – 426.
- <sup>21</sup> Fabry, op.cit., Т. 1, стар.472.
- Друя знаходзілася на левым беразе Дзвіны, а Дрыса – на правым.
- <sup>22</sup> Fabry, op.cit., Т. 1, стар.445 – 473: размова нават ішла аб чацвертым масце.
- Correspondance de Napoléon, т.XXIV: лісты Напалеона да Берцье з Вільні, 13-га ліпеня 1812 г. (№18958); ліст Напалеона да Даву з Вільні, 14-га ліпеня 1812 г. (№18961).
- <sup>23</sup> Fabry, op.cit., Т. 1, стар.454.
- <sup>24</sup> Fabry, op.cit., Т. 1, стар.466.
- <sup>25</sup> Fabry, op.cit., Т. 1, стар.473 – 475.
- <sup>26</sup> Correspondance de Napoléon, т.XXIV: лісты Напалеона да Берцье з Вільні, 15-га ліпеня 1812 г. (№18963).
- <sup>27</sup> Fabry, op.cit., Т. 1, стар.500.
- <sup>28</sup> Fabry, op.cit., Т. 1, стар.512.
- <sup>29</sup> Fabry, op.cit., Т. 1, стар.506, 508, 509. Т. V,
- A.Thiers, Histoire du Consulat, op.cit., Т.IV, с.107.
- <sup>30</sup> Москва. Ваенна-гістарычны архіў. Фонд ВУА. Даклад Кульнева Вітгенштэйну ад 3/15 ліпеня 1812 г. у 10 гадзін раніцы, абмалёўваючы гэтую бітву і ўзяць ў палон генерала дз Сэн-Жэнье і капітана "Матз" і дадзены ў каментарыі Аляксандра Панцялейкі, гісторыка Браслаўскага музея, якому мы ўзячны, а таксама Наталлі Паркалавай за пераклад.
- Fabry, op.cit., Т. 1, стар.558. Ліст Берцье Мюрату, са Свянцянем, 17-га ліпеня 1812 г. у 6 гадзін вечара: Імператар жадае ведаць праўду пра Друйскую сутыкненне і каб ад яго нічога не было скрыта.
- Correspondance de Napoléon, т.XXIV, №19064, у лісце з Віцебска, адрасаванаму Марэ, міністру знешніх сувязей, ў Вільню ад 9-га жніўня 1812 г., Напалеон падкрэсліў, што генерал Кульней быў забіты ў бітве на рацэ Дрыса і што рускія вельмі пікавалі аб яго гібелі.
- Палац, гістарычны музей. Кульней тум прадстаўлены. Ён будзе забыты шасцю тыднямі пазней на рацэ Дрыса. Яго магіла знаходзіцца ў Сівотыні. Глядзець: Marbot, Mémoires, (Парыж, 1891 г.), том III, стар.96, 97. Мы ўзячны Галіне Раманенкавай, гісторыку, за яе зборнік (візіт Ф. Бакура, 18-га ліпеня 1999 г.).
- <sup>31</sup> Fabry, op.cit., Т. 1, стар.509, 514, 515.
- <sup>32</sup> Fabry, op.cit., Т. 1, стар.XXVII і наступныя.
- A.Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire, (Paris, 1856), Т. XIV, стар.16 – 21, 121 – 129).
- Clausewitz, La campagne de 1812 en Russie, (Paris, Chapelot, 1900), стар.1 – 35. Пра Дрыскіі ваенны лагер.
- <sup>33</sup> Fabry, op.cit., Т. 1, стар.427.
- <sup>34</sup> Correspondance de Napoléon, т.XXIV. Ліст Напалеона да Берцье з Вільні, 16-га ліпеня 1812 г. (№18965). Ліст ад Напалеона прынцу Яўгену з Вільні ад 16-га ліпеня 1812 г., дзе паведамляецца, што ён на наступны дзень будзе ў Глыбокім, і ўдакладняецца, што Мюрат быў у Бяльмонтаках, калія Браслава (№18967).
- <sup>35</sup> Fabry, Т. I, стар.546 – 547, 551.
- <sup>36</sup> Fabry, Т. I, стар.565 – 566.
- <sup>37</sup> Fabry, op.cit., Т. I, стар.568.
- Дзісна знаходзілася на левым беразе Дзвіны.
- <sup>38</sup> Fabry, op.cit., Т. 1, стар.602 – 604.
- Correspondance de Napoléon, т.XXIV. Ліст Напалеона да прынца Яўгена з Глыбокага, 19-га ліпеня 1812 г. (№18965): Я толькі што атрымаў свежыя навіны з Дрысы. Непрыяцель пакінуў свой умацаваны лагер, кінуўшы свае пабудовы – вынік дзесяцімесячнай працы. Ён зноў... адыхаў з паспешнасцю па правабярэжжу ракі.
- Cdt.Camon, La guerre napoléonienne. – Précis des campagnes, (Paris, Chapelot, 1903), том II, а менавіта: стар.15 і наступныя (Ваенныя дзеянні супраць Баграціёна і манеўры супраць Дрысенскай арміі),
- <sup>39</sup> Correspondance de Napoléon, т.XXIV. Ліст Напалеона да прынца Яўгена з Глыбокага, 21 ліпеня 1812 г. (№18992).
- <sup>40</sup> Archives Nationales, 31 AP 28, d. 602<sup>1</sup>. Гэты ліст цалкам напісаны рукой Мюратата.
- J.Garrigoux, Manhés, vice-roi des Calabres (Aurillac, 1999), стар.97, ab англійскіх пасягальніцтвах у Калабры.
- <sup>41</sup> Бяльмонт – Бяльмон – гэта была назва замка, што належыў тады графу Мануццы. Генерал Себасціяна яго выбраў, каб там размясціць Мюратата, які разглядаў, што немагчыма было размясціць стаўку ў Опсе, а яшчэ менш усюго ў Браславе, яшчэ горшай вёсцы. Ён належыў графу Мануццы, франкафілу, які стаў супэрфектам Відзской акругі і які выпраўляўся да Напалеона. Мюрат яго рокамендаваў імператару, падкрэсліўшы яго ўспышу ў краі. (Fabry, op.cit., Т. I, стар.631); – Gén.comte Zaluski, Les chevau-légers polonais de la garde (1812 – 1814). Souvenirs, Paris, Teissédré, 1997, стар. 11 і наступныя пра замак на Бяльмонтаках, дзе Мюрат спыніўся 13 ліпеня 1812 г. Акружаны лесам, замак узышыўся над прыгожымі возерамі Дрывяты, якое працягнулася ўздоўж Браслава. Ён знік напачатку XX стагоддзя і нічога не засталося акрамя руінаў. Мы атрымалі звесткі са слоў Рамана Савіцкага, які жыве са сваёй сям'ёй у камунальнім доме непадалёку ад гэтых руінаў, зараз у лесе. Яго дзядуля быў прыгонным у Бяльмонткім замку. "Спатрабілася стагоддзе пасля прыхода французаў, каб скасаваць прыгон тут", – гаворыць ён нам. (Наведванне Ф.Бакура 1-га ліпеня 1999 года і 18 ліпеня 1999 года.) Назва Бяльмонты зникла: паселішча называецца ў напы дні Ахрэмайчы (па імені старадаўнія сям'і). Стаўкы ўласнасці Мікалая Мануція ў 1798 годзе, Бяльмонты перайшлі ў вініку заключэння шлюбу яго адзінага сына з дачкой Броэль-Плятэр, ва ўладанні сям'і Плятэр. Назва Бяльмонты прадаўжвае існаваць у назве парка. У Браславе, у музеі гэтага горада, прадстаўлена некалькі выяў замка Бяльмонты і схема аперанды ў раёне Качэргішак, а таксама паміж Браславам і Друйскім напачатку ліпеня 1812 года. Мы дзякуем спадару Аляксандру Панцялейку за яго прыём у Браслаўскім музее.

- <sup>42</sup> L.Bulit, op.cit. Мюрат даў Агару тытул графа Мосбургскага, тытул, запцерданы дэкрэтам Напалеона ад 3 лютага 1813 г.
- <sup>43</sup> E.Campardon, Liste des membres de la noblesse impériale, (Paris, 1889), стар.6: Агар, граф Імперы.
- <sup>44</sup> Цікава паглядзець на гэтыя разважанні Мюрата. З поўными захопам польскіх тэрыторый, анексіраваных рускімі сорак гадоў раней, ён арганізаваў адміністрацыю. Палаці аб гэтым хадайнічалі перад Напалеонам. (Глядзець: F. Beaucour, La grand proekt polonais d'alliance avec Napoléon. Le rapport du Général Sokolnicki, du 10 février 1812 (Centre d'Études Napoléoniennes, 1999. №73.)
- <sup>45</sup> O.Dossios, Napoléon se souvient, (Paris, 1999), стар.42 і наступныя пра Польшчу.
- <sup>46</sup> Генерал Поль Грэнье (1768 – 1827 гг.) камандаваў корпусам на поўдні Італіі.
- <sup>47</sup> Fabry, op.cit., Т. I, стар. 629 – 633; том II, стар. 6 – 8.
- <sup>48</sup> A.N. Fonds Murat, 31, AP 19, №249 біс.
- <sup>49</sup> Les Archives Murat. Inventuare ... (Paris, Archives Nationales, 1967), стар.57; Карафта, стар.57, 104 і 109.
- <sup>50</sup> J.Vanel, Poésie et Musique sur la route des combats, dans Cavalier et Roi. D'octobre 1975, стар. 35 – 40.
- <sup>51</sup> F.Beaucour, Onze lettres inédites de Murat à son fils Achille... dans Études Napoléoniennes, №31 – 34, 1994, стар. 89 – 95 і карта, стар.90.)
- <sup>52</sup> Fabry,Campagne de Russie (1812 г.), op.cit., T.II.
- <sup>53</sup> Archives Nationales, AF 1645<sup>A</sup>, стар.1 – 5.
- <sup>54</sup> Études Napoléoniennes. №№31 – 34. (1994, Астроўна. Помнік бітве, стар.312.)
- <sup>55</sup> I.Abramova. Napoléon et la Grande Armée à Vitebsk en 1812, dans Études Napoléoniennes, №№35 – 38, 1998, p.490 à 494.
- <sup>56</sup> Fabry, op.cit., Т. II, стар.137 – 149.
- <sup>57</sup> Études Napoléoniennes. №№ 35 – 38, 1998, Салтанаўка, помнік бітве, стар.681 – 685.
- <sup>58</sup> A.Thiers, op.cit., том XIV, стар.146 – 147.
- <sup>59</sup> Fabry, op.cit., Т. II, стар.285.
- <sup>60</sup> I.Абрамава, вытрымкі, цытаты, стар.492.
- <sup>61</sup> F.Beaucour, Onze lettres inédites de Murat à son fils Achille... dans Études Napoléoniennes, №31 – 34, 1994, стар.84 і наступныя.
- <sup>62</sup> Fabry,Campagne de Russie(1812 г.), Парыж, 1902, том III, стар.9 – 411.
- <sup>63</sup> Archives Nationales. Fonds Murat, 31 AP 28, справа 602<sup>1</sup>. Гэты ліст цалкам напісаны ўласнаручна Мюратам.
- <sup>64</sup> Гэта шляменинца – ці была яна Роза, Жана, Карапіна Мюрат (1791 – 1846 гг.), выйшла замуж у Неапалі за Жозефа Акіна, герцага Казалійскага, прынца Караманікскага 26 лютага 1811 г.? (Cavalier et Roi, №30, 1999, с.10.)
- <sup>65</sup> Пра бітвы 25, 26 і 27 ліпеня ў Астроўна глядзець: E.N., №31 – 34, 1994, стар.89 – 94 і зноски 20 – 22.
- <sup>66</sup> У бітве пад Вертынгем 8 кастрычніка 1805 года Мюрат вызначыўся сваім націскам на аўстрыйцаў.
- <sup>67</sup> B.N., M 21.126. Уводзіны адзначаны: Л.Г.Ф. Гудзі выдаваў Фабры.
- <sup>68</sup> A.N. AF<sup>IV</sup> 1643<sup>2</sup> (снежань 1812 г.): AF<sup>IV</sup> 1651<sup>A</sup> (студзень 1813 г.) Там знайдуць ці не асноўную частку лістоў Мюрата да Напалеона, надрукаваных у творы папярэднім, там адсутнічае важны ліст з Элбінга, ад 7 студзеня 1813 г. аб вясняй сітуацыі па F.Reboul, Campagne de 1813 (Paris, 1910), том I, стар.431 і 432.
- <sup>69</sup> F.Reboul, Campagne de 1813 (Paris, 1910), том I, Камандаванне Мюрата – там складзены воніс гэтых лістоў.)
- <sup>70</sup> B.Dundulis, Napoléon et Lituanie en 1812, (Paris, 1940), глядзець: стар.253 і наступныя.)
- <sup>71</sup> F. et J.B.Beaucour, Lettres, décisions et actes de Napoléon à Pont-de-Briques, том III (у падрыхтоўцы); 12 фруктыдора XIII года. Кніга загадаў.
- <sup>72</sup> A.N. Fonds Murat, 31 AP 28, справа 602<sup>1</sup>, як папярэдня і наступная; гэты ліст цалкам уласнаручна напісаны Мюратам.
- <sup>73</sup> F.Reboul, op.cit., том I, стар.60 – 61.
- <sup>74</sup> B.Dundulis, op.cit., стар.254 і наступныя.
- <sup>75</sup> A.N., AF<sup>IV</sup> 1650, месцаразмяшчэнне 440. Ліст Лорні Дыдэвіля Мюрату з Гумбіннем (Гусеў), 18 снежня 1812 г.
- <sup>76</sup> F.Reboul, op.cit., том I, стар.467, (A.N. AF<sup>IV</sup> 1651). Кароль Прускі адказаў яму з Шарлоттэнбурга 30 снежня, каб выразіць яму знакі сяброўства, якія кароль Неапалі да яго спытваў.
- <sup>77</sup> A.N. AF<sup>IV</sup> 1650. Гэты ліст надрукаваны ў Napoléon, Murat et le Roi de Prusse, стар.22 – 24.
- <sup>78</sup> A.N., Fonds Murat. 31 AP 28, d.602<sup>1</sup>. Уласнаручны адзін толькі подпіс Мюрата.
- <sup>79</sup> З гэтай датай звязаны толькі рэйд, прадырніты Макдональдам. Макдональд зноў пярайдзе Нёман у Тыльзіце 28 снежня, абагнаўшы армію Вітгенштэйна, які планаваў увайсі ў Тыльзіт перед ім. Ён пакіне Тыльзіт 30 снежня. Ён будзе ў Лаб'яу (Палеск) 1 і 2 студзеня і прыбудзе 3 студзеня ў Кёнігсберг (Калинінград), які ён пакіне 5 студзеня 1813 г. (Reboul, op.cit., том I.)
- <sup>80</sup> A.N., Fonds Murat. 31 AP 28, d.602<sup>1</sup>. Гэты ліст цалкам напісаны рукой Мюрата.
- <sup>81</sup> A.N., Fonds Murat. 31 AP 28, d.602<sup>1</sup>. Дакумент не надпісаны.
- <sup>82</sup> Fouché, Mémoires, (Paris, 1957), стар.246 – 247. Мюрат хадеў скінуць ярмо Напалеона, які бачыў у ім толькі васала, што выконваў яго загады.
- <sup>83</sup> Гэты прускі генерал 30 снежня ў Таурагене падпісаў пераход на бок непрыяцеля, на літасць рускіх і пакінуў 10-ы корпус. Макдональд напісаў Мюрату 30 снежня з Тыльзіта (Савецк).
- <sup>84</sup> Études Napoléoniennes, №29/ 1993, стар.732 і 733. Помнік прускай здрадзе ў Таураге (Таураген).
- <sup>85</sup> Prince Eugène, Mémoires, (Paris, 1859), том VIII, стар.132 і наступныя.
- <sup>86</sup> Глядзець у Études Napoléoniennes, №39/2000: Notre Voyarqe sur les grands sites; ... Koenigsbtrq, Pillau..., с.998 і наступныя.
- <sup>87</sup> F.Reboul, op.cit., том I, стар.394 і наступныя.


\* \* \*

Гісторык і краязнаўца з г. Даўгаўпілса **Мікола Паўловіч** у адным з прыватных збораў выявіў рэдкую для нашых бібліятэк кнігу Фабэра дзю Фора “Напалеон у рускай кампаніі 1812 года” (G.de Faber du Faur “Napoleons feldzic in Russland 1812 r. Liepzig.”). Шыкоўнае па ўзору паліграфіі выданне ўтрымлівае 52 ілюстрацыі, выкананыя маёрам фон Каўслерам (Kaussler), удзельнікам пахода ў складзе корпуса маршала М.Нэя. Кожная ілюстрацыя ўтрымлівае тлумачальны текст. Тры сюжэты кнігі звязаны з Браслаўшчынай і сучаснай Мёришчынай. Малюнкі маёра фон Каўслера з'яўляюцца каштоўнейшым сведчаннем даўняй вайны і николі не ўжываліся ў гістарычных працах.


Пераклад тэкстаў зроблены **Дзмітрыем Казюлем**. Менск.



Малюнак 1. Бівак пры [Raskimosi] на Браслаўскага возера. 18 ліпеня 1812 г.



Малюнак 2. Паблізу гасцінца з Браслава ў Дзісну. 21 ліпеня 1812 г.



Малюнок 3. Бівак пад Дзісної. 23 липня 1812 г.

## Ілюстрацыі да гісторыі вайны 1812 года на тэрыторыі Браслаўскага павета.

### Малюнак 1. Бівак пры [Raskimosi] ля Браслаўскага возера. 18 ліпеня 1812 г.\*

15 ліпеня мы пакінулі бівак каля м.Дрысвяты і ўвечары прыбылі да Браслаўскага возера\*\*. На беразе возера пры [Raskimosi] мы разбілі лагер. Тут мы заставаліся да 19 ліпеня з-за крываўкі, якая была выкліканая цяжкасцямі пераходаў, але ўпершую чарту нездаровымі кліматамі.\*\*\* Хвароба моцна папатрапала і апустошила нас. Смяротныя зыходы былі настолькі імклівымі, што людзі паміралі падчас пераходаў іх на адпачынку без папярэдніх небяспечных сімптомаў. Нават у нашай штаб-кватэры крываўка нанесла вялікія страты. Яна не абмінула нашага высокага начальніка. Прычым стан начальніка быў настолькі цяжкім, што давялося яго даставіць у Вільню, дзе ён месяц правёў у шпиталі.

\* Raskimosi – урочышча Рацкі Мост непадалёку ад в.Майшулі на паўночна-усходнім беразе возера Дрысвяты.

\*\* Браслаўскае возера – другая назва возера Дрысвяты.

\*\*\* Аб прыпынку корпуса М.Нэя на беразе воз.Дрысвяты вядома і з іншых крыніц. Напрыклад: Памятная книжка Ковенской губернии на 1909 г.

### Малюнак 2. Паблізу гасцінца з Браслава ў Дзісну. 21 ліпеня 1812 г.

Паведамленне аб tym, што Барклай дэ Толі пакінуў умацаваную пазіцыю каля Дрысы і рухаецца да Віцебска, перарвала з 19 ліпеня наш адпачынак пры [Raskimosi] на беразе Браслаўскага возера. Па загаду імператара армейскі корпус выйшаў на марш, каб увайсі ў Віцебск раней Барклая іх ў крайнім выпадку прымусіць яго да рашаючай бітвы. Марш быў надзвычай цяжкім. Ён праходзіў па дарогах, пракладзеных па драўляных настілах сярод болот і разбітых бясконцымі калонамі войскай. Паміж падраздзяленнямі розных радоў войскай ішла барацьба, яны безупынна абганялі адзін аднаго, перакрывалі шляхі і не стрымліваліся нават вясной паліцыяй. У такіх умовах зусім знясіленыя, мы зрабілі 21 ліпеня бівак справа ад гасцінца, які вёў да Дзісны, непадалёку ад палаючай вёскі.

### Малюнак 3. Бівак пад Дзісной. 23 ліпеня 1812 г.

22 ліпеня III-ці армейскі корпус згарнуў бівак перад Дзісной і пакінуў яго. Але пазней брыгада пяхоты і наша батарэя вярнуліся ў бівак, каб дачакацца часцей II-га армейскага корпуса і разам з ім раніцай 23 ліпеня рушыць у Полацк. Бівак аказаўся ўжо не прыдатны для жыцця, бо жыхары суседніх вёсак прыбылі на лодках і старанна абшукалі месца стаянкі. Яны забралі ўсё, што заставалася пасля нашага адыхада, у асноўным гэтая рэчы, сабраныя для бівака ў суседніх вёсках (драўніна, посуд і г.д.)

Было цікава, што вонкі тубыльцаў да апошніх дробязей нагадвала вонкі на адлюстраваннях, выкананых амаль 1800 году таму на траянскіх і антанійскіх калонах. Не толькі адзенне, але і ўзровень культуры, лад жыцця адпавядалі таму часу. Галоўная прычына гэтага ў тым, што мясцовыя жыхары мелі вельмі абмежаваныя контакты з захадам. Мы быў ім настолькі чужімі, што здавалася – нас аддзяляюць не толькі сотні міль, але і стагодзьдзі.

Увечары з'явіліся доўгачаканыя галоўныя калоны II-га армейскага корпуса і мы нарэшце рушылі, каб нагнаць III-ці корпус ля Полацка.

\* \* \*

Даследчыца Алена Глагоўская з Гданьска (Польшча) займаецца гісторыяй беларускага нацыянальнага руху ў міжваенны перыяд (20 – 30-я гады) і яго дзеячамі. А.Глагоўская не здолела прыехаць на канферэнцыю, а даслала шэраг матэрыялаў пра Міколу Дварэцкага, нараджэнца Іказні, які актыўна праводзіў беларускую дзейнасць сярод жыхароў Браслаўшчыны, пісаў вершы.

Рэдакцыя выбрала для публікацыі нарыс, прысвячаны М.Дварэцкаму, які Алена Глагоўская падрыхтавала для Гданьскага літаратурнага часопіса "Autograf". Пераклад з польскай мовы. Друкунуецца з невялікімі скарачэннямі.

## “Схавалася душа паэта” – слова аб Міколе Дварэцкім.

...Мала хто на Узбярэжкы ведаў аб беларускай паэтычнай творчасці Міколы Дварэцкага, бо свае вершы на беларускай мове ён падпісваў псеўданіям Мікола Базылюк. Іх ён публікаваў у беластоцкай беларускай газете “Ніва” з 1956 г. (з часу заснавання гэтай газеты). М.Дварэцкі не браў удзелу ў жыцці Гданьскага аддзялення Беларускага грамадска-культурнага таварыства, якое дзейнічала на Узбярэжкы з 1967 г. Ён ніколі не наведаваў сядзібы БГКТ, размешчанай у Гданьску па вул. Доўгі Торг 8 – 10. Тым не менш, Дварэцкі з большага арыентаваўся ў мерапрыемствах аддзелу па публікацыях у “Ніве”, якую захоўваў з першага нумара.

На Узбярэжкы паэт пражыў больш за 40 гадоў, тут і памёр 15 жніўня 1988 г. (дакладней – у Румії, пахаваны ж у Лямборку). Толькі ў 1986 г. праз “Ніву” ён навязаў контакт з Ганнай Іванюк, дзеячкай Гданьскага аддзялення БГКТ. М.Дварэцкі настолькі даверыўся Ганне, што пакінуў ёй спынкі сваіх вершаў. Засталіся таксама яго лісты, поўныя неспакою з-за таго, што ўсё на свеце мінаеца. У лістах не датыкаўся тэмы аб сваёй даваеннай дзеянасці ў беларускім руху. У адным з лістоў, напісаных па-беларуску, па просьбе Г.Іванюк вельмі лаканічна апісаў сваё жыццё ў Беларусі: “...Працаўні фізічна і вучыўся завочна. Пры савецкай уладзе быў дырэктарам народнай спрэднай школы. Праследваўся за палітычную працу супраць беларусаў таксама ў час санацый, сядзей у вязніцы ажно два разы. Вучыўся ў царкоўна-прыходской школе. Навучанне было парасейску і першыя вершы пісаў па-парасейску. Потым пачаў пісаць на матчынай мове. Друкаваўся ў Вільні. Належыў да арганізацыі Беларускі Інстытут Гаспадаркі і Культуры...” (Ліст ад 14 студзеня 1987 г.) Вясной 1987 г. у Гданьскім беларускім клубе павінен быў адбыцца вечар Міколы Дварэцкага. Напэўна, стан задароўя паэта не дазволіў правесці гэты вечар. Планавалася сустэреч з ім і восенню 1988 г., але Мікола Дварэцкі не дажыў да спаткання. З сабой у магілу ён забраў не адну таямніцу. Свайм дзеяціям ён нічога не распавядаў пра сваё беларускае мінулае, а на Узбярэжкы апынуўся, упікаючы ад спецпрадраздзялення Чырвонай Арміі. Былі, праўда, асобы, якія маглі што-небудзь паведаміць пра М.Дварэцкага – гэта яго даваеннія прыяцелі, таксама знайшоўшыя прытулак у Польшчы: Мар’ян Пецюковіч з Торуня, Юзаф Александровіч з Інавроцлава і Яўген Аніська з Аўгустова (каля Бельска-Падляскага). Аднак іх таксама ўжо німа сярод жывых. Найбольш блізкім чалавекам для Міколы быў яго брат Юзаф, які жыве ў Калабжэту. Юзафу вядома шмат эпізодаў з жыцця брата, пра якія той больш нікому не распавядаў. Мікола Дварэцкі вельмі баяўся выкрыцця яго беларускай дзеянасці ў міжваенны і ваенны перыяды, бо існавала пагроза арышту і дэпартациі ў СССР. Да таго ж ён хацеў забяспечыць спакойнае жыццё сваім дзеяціям. Вось чаму Дварэцкі пасяліўся ў вясковай мясцовасці, спачатку ў Лашцы, а пазней у Штутгаве, каб быць далей ад горада і палітыкі, жыць спакойным жыццём пчалаля. Але з туті па Радзіме, якая толькі ў 1991 г. стала незалежнай, у сёцы нараджаліся вершы. У лістах да брата Юзафа, напісаных па-беларуску, гэта туга, самота выяўлялася таксама выразна і глыбока: “...Цяжка жыць супраць чужых і невядомых людзей. Са сваім таксама як з чужынцамі. Ці маю пачытаці ім свае вершы, напісаны на матчынай мове? Ці варта ўвогуле ўсё распавядаць аб сабе?...” (01.10.1987 г.). “...Мы абодва выхаплены вайной з бацькавай стафонкі. Цяжка тут жыць. Зараз жыту ў Галінкі, якая такая добрая і мілагодная, але не могу пафазаўляць як з табой. Тоё самае і з Юркам. Што ж было рабіць? Не існавала іншага выбіра. Добра наогул, што ўсё так скончылася. Але зараз, пад канец жыцця, так хочацца пабыць хаця ў парадку хвілін там, дзе нарадзіўся і гадаваўся. Але гэта немаечыма. Застаецца толькі туга, туга...” (15.02.1988 г.). “...Ты адзіны чалавек, якому могу напісаць парадку слоў на матчынай мове. Гляжу на бібліятэку. Столькі кніжак. А хто будзе чытаць пасля маёй смерці? Былі прычыны, што ані сын, ані дачка не пайшли сладомі бацьквой. Не было іншага выбіра. Правда горкай і болочай. Зараз, калі сам застаўся ў чатырох сценках, якіх болей ўсё перажываю...” (Ліст без даты, верагодней за ўсё, напісаны перад смерцю).

Кім жа быў М.Дварэцкі перад тым, як пасяліўся на Узбярэжкы? Яго прозвішча часта з'яўлялася ў беларускай прэсе міжваеннага часу, якая выдавалася ў Польшчы.

Нарадзіўся 6 верасня 1903 г. у мястэчку Іказнь Браслаўскага павета (на поўначы сучаснай Беларусі) у праваслаўнай сялянскай сям'і Васіля і Марыяны Дварэцкіх. Быў самым малодшым з 9-ці дзяцей. Меў 7 братоў (Юзафа, Аўгустына, Уладзіслава, Аляксандра, Яна, Пятра і Паўла) і сястру Надзею. Жылі надзвычай бедна. Айцец займаўся рыбалоўствам, балазе іх хата стаяла ўсяго 50 м ад возера. На працягу года хадзілі басанож, а голад супакойвалі сушонай рыбай, якая заўсёды была ў хаце. Дзеці з маленства вучыліся рыбнай лоўлі. Браслаўшчына з'яўляеца беларускай краінай азёраў, якая нагадвае Мазуры. Па рыбу выпраўляліся ажно на Аўгустоўскую азёры. Юзаф Дварэцкі ажаніўся яшчэ перад першай сусветнай вайной і жыў у Рызе. У Іказні вярнуўся пасля вайны і быў войтам у Пераброддзі. Падтрымліваў беларускі рух у наваколлі і працаўаў на яго карысць, з гэтай прычыны быў у 1926 г. пазбяўлены пасады войта і вымушаны быў заняцца рыбалоўствам. Брат Мікола дапамагаў яму. Ян і Пётр апынуліся ў СССР, дзе былі служачымі. За тое, што пісалі лісты да родных у тагачасную Польшчу, расстраляны – адзін у Ленінградзе, другі на Украіне. Аўгустын настаўнічаў у Дзвінску. Павел працаўаў у Іказні ў бюро адміністрацыйных і судовых спраў, касе Стэфчыка і кіраваў пажарнай аховай, якую сам і заснаваў. Уладзіслаў і Аляксандар займаліся сельскай гаспадаркай. Надзея жыла ў Архангельску і змагла наведаць родных у Іказні толькі ў 1940 г. пасля далучэння ўсходніх краёў да СССР. Мікола закончыў расейскую царкоўна-прыходскую школу, потым вучыўся на шаўца ў Антона Развадоўскага з недалёкай вёскі Свідэршчына. Пасля года навучання вярнуўся ў Іказнь і адкрыў шавецкую майстэрню. У гэты час Іказнь апынулася ў межах польскай дзяржавы. М.Дварэцкі ўключыўся ў беларускую дзеянасць – як раз ішла кампанія па выбарах у парламент. Быў 1922 г. Беларусы перажывалі расчараванне вынікамі Рыжскай мірнай дамовы і беларускія землі аказаліся падзеленымі паміж Польшчай і Савецкай Расіяй. Утварыўся Беларускі выбарчы камітэт. Вылучылі сваіх кандыдатаў у паслы і сенатары. У 1939 г. М.Дварэцкі ўспамінаў: “...За некалькі месяцаў да галасавання мяне выклікаў адзін са старэйшых свядомых беларусаў і распавёў пра беларускі ліст і пра постасць ксяндза Адама Станкевіча. Перад выбарамі ўсе: і каталікі, і праваслаўныя ведалі ксяндза Станкевіча, усе адзінаголосна сцвярджалі: на якім лісце лісце будзе Станкевіч,

за такі ліст і будзем галасаваць...” М.Дварэцкі стаў дзеячом Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі (БХД), удзельнічаў у яе з’ездах, прадстаўляў у арганізацыі праваслаўную фракцыю. Першыя вершы напісаў на рускай мове. У беларускай газеце “Вызваленне народу” у 1921 г. апублікаваў верш “На сход”, які падпісаў псеўданімам “Меньшы сын Базыля”. Пазней публікаваўся ў розных беларускіх перыядычных выданнях (напрыклад, у “Шлях Моладзі”) пад псеўданімам Мікола Базылюк. Занятак шаўца неузбажава пакінуў, жыў з рыбалоўства, а потым з гандлю шавецкіх скур і саджанцаў пладовых дрэў (меў гадавальня). У дні кірмашоў наведваўся ў Браславу, Другу, Ёды, Пагост і прадаваў свой тавар. Сабраў багатую беларускую бібліятэку, якую недавонічы канфіскоўвалі паліцыя. Аднак Дварэцкі ўпарты яе аднаўляў. Займаўся пропагандай беларускіх выданняў, за што двойчы пабываў у Віленскай Лукішскай вязніцы. Між іншым знаходзіўся там вясной 1928 г. разам з іншымі беларускімі дзеячамі Булыгам і Краўчонкам. Былі вызвалены за залог, які заплаціў за іх пасол БХД Альбін Стэновіч (“Беларускі дзень”, № 20, 30. 05.1928 г.). 25 лістапада 1928 г. удзельнічаў у з’ездзе прадстаўнікоў Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі ў Вільні. Быў у ліку 103 дэлегатаў. Меў прамову як дэлегат Браслаўшчыны: “...Гледзячы на тое, што Браслаўскі павет на этых з’ездах прадстаўлены не вельмі шматлюдна, не трэба аднак меркаваць, што яго насельніцтва не цікавіца з’ездам і ўвогуле беларускай справай. Нізжаючы на тое, што на кожным кроку сустракаюцца перашкоды, ідэалогія БХД пашырае пастаніна свой упłyў, бо гэта партыя не арыентуецца ні на заход, ні на ўсход, а апіраецца толькі на людзей і гэта, безумоўна, лепши шлях. На Браслаўшчыне вялікім попытам карыстаецца беларуская прэса, а асабліва “Беларуская Крыніца”. Улады перашкаджаны распаўсюджванню беларускай перыёдкі, часта па пошце не дастаўлялі выданні падпісчыкам...” (Сталь “З’езд прадстаўнікоў Беларускай Хрысціянской Дэмакратыі”, “Беларуская Крыніца”, № 54, 30.XI.1928, с.1-2.) На гэтым з’ездзе М.Дварэцкі ўвайшоў у склад ЦК БХД, быў намеснікам сакратара Янкі Пазняка, тагачаснага рэдактара “Беларускай Крыніцы”. Старшынёй партыі, якая мела упłyў на паўночным усходзе Польшчы, быў абраны лекар Гагалінскі, а яго намеснікам Якім Красоўскі з мясцовасці Харкі Паставскага павета. М.Дварэцкі і Я.Красоўскі прадстаўлялі праваслаўную фракцыю БХД. 27 лістапада 1928 г. яны прадставілі праваслаўнаму архіепіскапу віленскаму і лідскаму мемарыялу па справе ўвядзення беларускай мовы ў праваслаўных цэрквах Заходній Беларусі (“Беларуская Крыніца”, № 54, 30.XI.1928 г., с.3). Абараняў землякоў, якія праследваліся польскімі ўладамі і інфармаваў прэсу аб такіх выпадках: “Шаноўны Пан Рэдактар! Прашу надрукаваць нижэй пададзены тэкст. З прычыны бандыцкага нападу на віцэстаршыню БХД Якіма Красоўскага, выказваю грамадзянину Красоўскому шчыры спачуванні ў яго пакутах, а таксама зычанні хутчэйшага выздараўлення. Маю надзею, што гэты бандыцкі напад атрымае шырокі розгалас сярод беларускіх мас, што дазволіць знайсці злачынцу і належным чынам іх пакараць. Прашу прыніць слова шчырага сяброўства. М.Дварэцкі. Іказнь. 10.XII. (“Беларуская Крыніца”, 1930, № 32, с.4)”.

М.Дварэцкі ўзначальваў гурток Беларускага Інстытута Гаспадаркі і Культуры (БІГіК) у Іказні. Гэта была грамадская арганізацыя, якая імкнулася пашырыць беларускую культуру і асвету. Арганізоўвала прадстаўленні, лекцыі, беларускія бібліятэкі. Восенню 1932 г. у Іказні прыслалі ксяндза В.Лобана, які з амбона стаў выступаць супраць беларус-кіх прадстаўленняў, забараняў браць у іх удзел беларусам-каталикам. Супраць яго пазыцыі выступілі М.Дварэцкі, М.Шпак і Ф.Васіленак (“Беларуская Крыніца”, № 8, 10.XII.1933, с.4). Да 1939 г. М.Дварэцкі, не зважаючы на праследванні ўладаў, змагаўся за права беларусаў на Браслаўшчыне.

У 1939 г. з нагоды 25-годдзя святарскай дзейнасці кс.Адама Станкевіча прысвяціў яму верш:

“Сяйцы другія сеюць нашу мову  
І кажуць злосна: “Мусіць тут расці  
Ня будзеш век ты неўрадлівай  
Чарвяк не будзе век карэнъ грызыць...”

Надыход Чырвонай Арміі 17 верасня 1939 г. М.Дварэцкі вітаў з энтузізмам, як і большасць беларусаў, маючых надзею на рэалізацыю правоў нацыянальнага культурнага развіцця. У 1940 г. паэт пісаў у вершы “Браслаўшчына сёння”:

“Шумяць Браслаўшчыны азёры,  
Лясы гамоняць весялей.  
Глядзяць шчаслівымі прасторы  
І лічаць радасць новых дні.

Яна прыйшла да нас з Усходу  
Пад звон матараў баявых,  
Яе чакалі мы штогоду,  
Бо ў сэрцах крывауды бунт не ціх.

(...)

“Шумі, шумі, наш бор савабодны,  
З акордам разспяваных хваль.  
Жыві і красуйся, кут наш родны,  
Цябе больш не скуюць у сталь”.

М.Дварэцкі арганізаваў беларускую школу ў Заборных Гумнах каля Браслава і быў яе дырэктарам, пакуль не прыслалі настаўнікаў з усходу і не замянілі мову на расейскую. Расчараўвани савецкай уладай і “чырвоным імперыализмам”, паэт заняўся садаводствам і пчалірствам.

Калі ў чэрвені 1941 г. пачалася савецка-німецкая вайна, у Іказні паўсталі самазваныя польскія паліцыя, якія арыштавала М.Дварэцкага як камуніста. У адну з начэй яго павялі на растрэл. Паліцэйскі Ян Баўтрукевіч (пасля вайны

жыў у Грудзенду), пастукаў у агенца хаты Дварэцкіх і гэткім чынам выратаваў Міколу ад самасуду. Калі прыйшлі немцы, нехта данёс у гестапа, што М.Дварэцкі з'яўляецца камуністам. Улады арыштавалі яго і змясцілі ў браслаўскую вязніцу. Дзякуючы старосце Кавальскому Дварэцкага неўзабаве вызвалілі. Пасля гэтага Дварэцкі стаў войтам у Мёрах. Там пры німецкай адміністрацыі перакладчыцай працавала Вера Шук з Драгун, выпускніца філалагічнага аддзялення Універсітэта Стэфана Баторыя ў Вільні. У хуткім часе яна пакарыла сэрца М.Дварэцкага.

У беларускую дзеянасць часоў акупацыі ўключыліся браты Міколы: Павел быў войтам у Браславе, Юзаф – у Пераброддзі, Аўгустын – школьнім інспектарам у Браславе. Усіх, апрача Міколы, чакаў адноўлькавы лёс: пасля вайны іх арыштавалі ўлады і выслалі ў Сібір. Мікола з немцамі ўцёк на захад перад надыходам савецкіх войскай. Так ён трапіў у Памор’е. У 1945 г. знаходзіўся ў Шацінку, аб чым сведчыць дата і мясцовасць пад вершам, прысвяченым Вользе Шук, сястры Веры. Існуе шмат загадак у гэтым перыядзе жыцця М.Дварэцкага. Напэўна, разгадаць іх не дадзена. Ці былі падставай выезду з Беларусі ўцёкі яго кахранай Веры? Што рабіў у Памор’і, дзе знайшоў сваю кахраную, якую раней пры невядомых абставінах згубіў? У аўтабіографічнай паэме “З майго жыцця”, напісанай у 1960 г., М.Дварэцкі ўспамінае аб працы ў гаспадара. А ў вершы “Шлях да вольнасці”, напісаным у 1955 г. і прысвяченым сябру Мар’яну Пецюковічу, расказвае аб спробах схавацца ад “ворага”, якім з'яўлялася специфічнае Чырвонай Армії. Гэтае падраздзяленне затрымала яго “старога дзядка” (меў доўгую бараду) і на допытках высвяглала, якім чынам ён апынуўся ў Памор’і. М.Дварэцкі “дапрацаваў” сваю біяграфію, згодна якой ён нарадзіўся ў Выбаргу і быў вывезены немцамі на працу. Усведамляў, што войгайства пры акупацыйным рэжыме пагражала ці развітаннем з жыццём, ці доўгай няволі. Каб пазбегнуць вывозу да “блізкіх” у Выбарг, уцёк у чаротавыя зараслі ў вусці Віслы. Тры месяцы жыў пад лодкай, харчуючыся рыбай ды бульбай, якую падбіраў на навакольных палетках. Калі ўдарылі каstryчніцкія халады і апанавалі праліўныя дажджы, рызыкнуў з'явіцца сярод людзей. Прыйпісаўся ў Штутгаве. У 1948 г. адшукаў Веру Шук і пасяліўся ў ёй у Лашцы каля Штутгава. У 1949 г. нарадзілася дачка Галіна, а ў 1952 г. сын Юры. М.Дварэцкі працаваў трохі дарожным майстром у Штутгаве, займаўся рыбалоўствам і пчаларствам. Калі ў 1956 г. у Беластоку пачаў выходзіць беларускі тыднёвік “Ніва”, М.Дварэцкі стаў яго падпісчыкам. Дасылаў у газету свае вершы, якія з'яўляліся на старонках “Нівы” пад псеўданімам Мікола Базылюк. Належыў да кола беларускай літаратурнай групы “Белавежа”. У першым зборніку беларускай паэзіі “Рунь”, надрукаваным у Польшчы пасля вайны (1959 г.), апублікаваны 4 вершы паэта: “Рунь”, “Як лісьце свае дні аджывае”, “Ноччу”, “Зіма”. Верш “Рунь” даў назму ўсяму зборніку. Шмат беларускіх вершаў Дварэцкага знаходзяцца ў рукапісах.

У паэтычнай спадчыне Дварэцкага дамінуюць лірyczныя вершы, прасякнутыя глыбокім пачуццем любові да кахранай, тут і аб страchanай Айчыне (“Сум па Радзіме”):

У старонцы чужой мне так цяжка тут жыць,  
Бо край свой родзімы ніяк не забыць.  
Там родныя сцежкі і роднае поле.  
Усё я пакінуў. Ах, доля, ты, доля!

(…)

Вайна мяне вырвала з роднага краю  
І толькі ў думках там часта бываю.  
Сяброў і ўсіх родных мне ўжо не спаткаць.  
У старонцы чужой жыццё троба канчаць.  
А ўсё ж мне так хочацца ведаць усё,  
Чым блізкіх маіх абдарыла жыццё.”

(Снежань 1985 г.)

\* \* \*